

БЕЛАРУСКІ ІНСТЫТУТ НАВУКІ Ё МАСТАЦТВА

# ЗАШІСЫ

Кніга 5

---

Мюнхэн 1970

Беларускі Інстытут Навукі й Мастацтва

---

З А П І С Ы

Кніга 5

---

München 1970

WEISSRUTHENISCHES INSTITUT FÜR KUNST UND WISSENSCHAFT, e. V.  
WHITERUTHENIAN (BELORUSSIAN) INSTITUTE OF ARTS AND SCIENCES

---

# Wissenschaftliche Schriften

## Annals

Band / Volume 5

---

München 1970

БЕЛАРУСКИ ІНСТЫТУТ НАВУКІ Ў МАСТАЦТВА  
WEISSRUTHENISCHES INSTITUT FÜR KUNST UND WISSENSCHAFT, e. V.

---

Scoriniana  
1517—1967

---

München 1970



## ЗЬМЕСТ

АД РЭДАКЦЫІ . . . . .	9
С. Брага. Доктар Франьцішак Скарына . . . . .	11
В. Тумаш. Скарына ў Падуі . . . . .	35
В. Тумаш. Кнігі Скарыны ў Італіі першае палавіны XVI стаг. . . . .	81
Я. Садоўскі. Лексычныя асаблівасьці Кнігі Царстваў Скарыны . . . . .	91
Скарынавы кракаўскія прывілейныя граматы 1532 году. Пераклад П. Татарыновіча, заўвагі В. Тумаша . . . . .	113
УГОДКАВАЯ СКАРЫНІЯНА:	
С. Б. Юбілей беларускага друку . . . . .	121
В. З. Выстаўка Публічнай Бібліятэкі Нью Ёрку . . . . .	124
С. Б. Угодкі друку ў Беларускай ССР . . . . .	129
Імя доктара Скарыны . . . . .	133
АНТОН ВАСІЛЕВІЧ ФЛАРОЎСКІ (1884—1968). В. Тумаш . . . . .	137
В. Тумаш. Scoginiana nova . . . . .	145
БІБЛІЯГРАФІЯ СКАРЫНІЯНЫ. Апрацаваў В. Тумаш . . . . .	181
Акты (187). Кнігі выдадзеныя Скарынам (193). Водпісы Скарына- вых кнігаў (198). Скарынаведная літаратура (202). Скарына ў літаратуры й мастацтве (251). Паказьнік (261)	

---

Рэдактар / Schriftleiter: Dr. St. Stankievič

---

ЗАПІСЫ выдаюцца Беларускамі Інстытутам Навукі й Мастацтва. Адрас:  
Weissruthenisches Institut für Kunst und Wissenschaft, e. V., 8 München 13, Post-  
fach 627 (Deutschland).

## INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung . . . . .	9
Symon Braha	
Doktor Francišak Skaryna . . . . .	11
Vitaut Tumaš	
Skaryna in Padua . . . . .	35
Vitaut Tumaš	
Bücher von Skaryna in Italien in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts . . . . .	81
Janka Sadouski	
Lexikale Eigenarten des „Kniha Carstvau“ von Skaryna . . . . .	91
Skarynas Krakauer Privilegiumurkunden von 1532. Übersetzung von P. T a - t a r y n o v i č , kommentiert von V. T u m a š . . . . .	113
Skarynas Jubiläum . . . . .	121
Vitaut Tumaš	
Anton Vasilevič Florovski . . . . .	137
Vitaut Tumaš	
Scoriniana nova . . . . .	145
Bibliographie über Skaryna. Bearbeitet von V. T u m a š . . . . .	181

Das Jahrbuch WISSENSCHAFTLICHE SCHRIFTEN wird von dem Weissruthenischen Institut für Kunst und Wissenschaft, e. V., 8 München 13, Postfach 627 (Deutschland), herausgegeben.

## CONTENTS

Foreword . . . . .	v
Doctor Francišak Skaryna, by S. Braha . . . . .	11
Skaryna in Padua, by V. Tumaš . . . . .	35
Skaryna's Books in Italy in the First Half of the 16th Century, by V. Tumaš . . . . .	81
Lexical Peculiarities of Skaryna's Four Books of Kings, by J. Sadouski . . . . .	91
Charters of Privileges Granted to Doctor Skaryna at Cracow in 1532. Trans- lated by P. Tatarynovič and with Commentaries by V. Tumaš . . . . .	113
<b>SCORINIANA OF THE 450th ANNIVERSARY:</b>	
Anniversary of Byelorussian Printing, by S. B. . . . .	121
Exhibition at The New York Public Library, by V. Z. . . . .	124
Anniversary of the Byelorussian Printing in the Byelorussian S. S. R., by S. B. . . . .	129
The Name of Doctor Skaryna . . . . .	133
<b>ANTON VASILEVIĆ FLOROVSKY (1884—1968), by V. Tumaš . . . . .</b>	<b>137</b>
Scoriniana nova, by V. Tumaš . . . . .	145
Bibliography of Scoriniana. Compiled and annotated by V. Tumaš . . . . .	181

## А Д Р Э Д А К Ц Ы І

Зацікаўленьне доктарам Франьцішкам Скарынам і ягоным вялікім значаньнем у гісторыі друку, пісьменства і культуры Беларусі, ды і усёй усходняй Эўропы, зарадзілася яшчэ ў XVIII стагодзьдзі і з гэтае пары яно ўвесь час узрастае. Сяньня асобай, жыцьцём і шматкірунковай нязвычайнай дзейнасьцяй Скарыны цікавяцца ня толькі навукоўцы, але і пісьменьнікі, мастакі, культурныя ды грамадзкія дзеячы, а ці раз навет і палітыкі.


Беларускі Інстытут Навукі і Мастацтва ад колькіх ужо гадоў вядзе сыстэматычны збор і вывучэньне ўсіх, датычных да жыцьця, дзейнасьці і літаратурна-выдавецкай спадчыны доктара Скарыны актаў, дакумэнтаў, фактаў. Сабрана ўжо даволі шмат каштоўнага архіўнага матар'ялу, выяўлена ці мала і зусім новага. Вядзецца, адначасна, рэгістрацыя скарынаведнай літаратуры ды ўсёй, раськіданай на працягу блізу пяці стагодзьдзяў, «скарыніяны» наагул — ад часоў Скарыны і аж да нашых дзён.

Абапіраючыся на вынікі праводжаных дасьледваньняў ды пры нагодзе 450-х угодкаў выхаду першае надрукаванае Скарынам кнігі, што прынадалі 6 жніўня 1967 году, Беларускі Інстытут Навукі і Мастацтва і наважыў выдаць гэты зборнік. Карыстаючы з кнігі важна ўсьведамляць, што складзены зборнік не паводле нейкае задуманае схэмы, а дадзеныя ў ім матар'ялы з тых галінаў і тых тэмаў, што былі якраз у працэсе навуковага распрацаваньня.

Дзеля абмежаваных фінансавых магчымасьцяў у кнігу, нажаль, не магло ўвайсьці колькі гатовых ужо да друку працаў. Дзеля тых самых прычынаў і друк падрыхтаванага яшчэ на пачатку 1967 году зборніка можна было распачаць толькі пры канцы году 1968-га. Спазьненьне гэтае, ізноў-жа, выклікала патрэбу адзначыць у кнізе ўсё істотнае, што ў галіне скарыніяны прынёс юбілейны 1967 год ды дапоўніць бібліяграфію рэгістрацыяй у ёй важнейшых публікацыяў 1967—69 гадоў.

Рэдакцыя спадзяецца, што і у сваіх, як на ўгодкавае выданьне, сьціп-лых памерах, зборнік будзе карысным усім тым, што жыцьцём і спадчынай доктара Франьцішка Скарыны цікавяцца. Асабліва грунтоўна апрацаваная «Бібліяграфія скарыніяны» можа паслужыць добрым дапаможным даведнікам пры далейшай дасьледнай працы над раскрыцьцём ува ўсёй шырыні ды велічы багатай духовай спадчыны і дзеяў жыцьця ды творчай дзейнасьці выдатнага выдаўца, пісьменьніка, лекара і вучонага Беларусі пары Рэнэсансу.





ДОКТАР ФРАНЬЦІШАК СКАРЫНА  
Мастак — ПЁТРА МІРАНОВІЧ. Алей, 1967.

# Доктар Франьцішак Скарына 1485?–1540

*Сымон Брага*

За жыцьцяпіснымі ведамкамі аб доктару Францішку Скарыну разглядаліся дасьледнікі ад самых зачаткаў навуковага зацікаўленьня Скарынавымі выданьнямі. Карціла пазнаць асяродзьдзе ды абставіны зь якіх вырас выдатны вучоны-гуманісты, перакладнік і выдавец аднае зь першых славянскіх Бібліяў, Бібліі беларускай, аўтар цікавых да іх прадмоваў і паясьненьняў. Рупіла глыбей унікнуць у сацыяльныя, нацыянальныя ды сямейныя абставіны ў якіх складаўся той глыбока хрысьціянскі, шчырапатрыятычны ды народна-дэмакратычны сьветагляд, якім азначаецца ўся літаратурная спадчына выдатнага Палачаніна. Хацелася нешта даведацца й пра ягоныя культурна-духовыя сувязі з краямі захаду Эўропы, пра ўплывы на ягоны сьветагляд вышэйшае ўнівэрсытэцкае асьветы ды гуманістычных ідэяў пары Рэнэсансу.

Ды вестак пра жыцьцёвы шлях доктара Скарыны аж да другога палавіны XIX стагодзьдзя было вельмі мала. Даўжэйшы час адзінаю крыніцай біяграфічных ведамак былі толькі выдадзеныя ім кнігі. Зь іх-жа было ведама, што доктар Скарына паходзіў з Полацка, што меў грунтоўную, завершаную двума дактаратамі — навукаў вызваленых і мэдыцыны — вышэйшую асьвету, што выдаваў у гадох 1517—1519 у Празе, а каля 1525 году ў Вільні, кнігі, ды што ў выдавецкай дзейнасьці меў дапамогу з боку віленскіх багатых купцоў — найстаршага бурмістра Вільні Якуба Бабіча ды райцы места Багдана Онкава. На гэтым весткі, зачэрпнутыя з прадмоваў ды дапісак да кнігаў, і канчаліся.

Нястача дакумэнтаваных, навукова правераных біяграфічных дадзеных пакідала шырокае поле для здогадаў, з чаго шмат якія аўтары й скарысталі, асабліва тыя, што да асобы Скарыны падыходзілі з тае ці іншае канцэпцыі ды жыцьцяпіс ягоны намагаліся скласьці згодна з сваім, згары прынятым, задумам. У выніку біяграфія доктара Скарыны й абрасталала вялікім лікам дапушчэньняў, здогадаў, ды ні на чым неабгрунтаваных лягендаў.

Толькі ад палавіны XIX стагодзьдзя пачынаюць урэшце паяўляцца публікацыі архіўных актавых матар'ялаў датычных да доктара Скарыны, якія паступова й раскрываюць усё новыя й новыя балонкі бурнага, бага-

тага ў драматычныя прыгоды, жыцця гэтага выдатнага дзеяча беларускага Адраджэння, выяўляюць новыя палітычна-культурныя асяродкі Эўропы кранутыя Скарынавай актыўнасцяй ды ўсё новыя й новыя галіны шматкірунковых зацікаўленняў і дзейнасці доктара Скарыны.

Выяўленне архіўных матар'ялаў ішло аднак-жа вельмі паволі. Калі Пётра Валадзіміраў у 1888 годзе выдаваў сваю манаграфію «Доктор Франциск Скорина», ведаў ён толькі сем датычных да Скарыны актавых запісаў. І два з іх — кракаўскія ўніверсітэцкія запісы — складаліся ўсяго з чатырох-пяці словаў кожны. Толькі зразумела, што й дадзены Валадзіміравам жыццяпіс доктара Скарыны быў вельмі эскізны, эпизадычны. Цяпер-жа, 80 год пасля паявы Валадзіміравай кнігі, у зборах скарыніяны Беларускага Інстытуту Навукі й Мастацтва сканцэнтраваныя тэксты каля пяцьдзесяці актавых ды летапісных запісаў і дакументаў пра доктара Скарыну ці ягоны род.

Не зважаючы на выяўленне, апошнімі якраз гадамі, паважнага ліку актавага ды летапіснага матар'ялу пра доктара Скарыну, у якім вельмі шмат важных новых біяграфічных ведамак, а навет і на тое, што паважная іх частка была ўжо й друкаваная, і сучасныя, ня толькі журналістычныя, але часта й пісаныя навукоўцамі, жыццяпісныя нарысы пра доктара Скарыну ўсё яшчэ поўныя недакладнасцяў ды ні чым не абгрунтаваных здогадаў, што падаюцца за зусім пэўныя факты. Вынікае гэта часта з тае ці іншае тэндэнцыі паасобных аўтараў, зь якою яны падыходзяць да асобы й біяграфіі выдатнага дзеяча беларускае культуры. Другая прычына — малая веда новавыяўленых даследнікамі біяграфічных ведамак дзеля цяжкасці іх у патрэбе знайсці. Хоць пераважна яны й былі друкаваныя, ды раскіданыя па розных, у розных мовах ды розных краёў выданнях, ды ў часе на працягу колькідзесяці год, і знайсці іх ды сабраць у патрэбе — заданне ня гэткае й лёгкае.

Гэты кароткі жыццяпісны нарыс і пісаны з мэтай узяць на ўвагу ўсе важнейшыя дасягненні скарынаведных даследванняў апошніх дзесяцігодзьдзяў, з накіраваннем асаблівае ўвагі на пытанні сяння ўжо раскрытыя, выясненыя, у межах ужо ня здогадаў, а фактаў. Друкуецца гэты кароткі біяграфічны нарыс з надзеяй, што ён стане карыснаю дапамогаю тым, хто будзе шукаць найнавейшых правераных фактаў ды вестак пра ход жыцця й дзейнасці выдатнага Палачаніна, да пары, пакуль грунтоўны, усебакова распрацаваны, жыццяпіс доктара Скарыны будзе напісаны й выдадзены.

## У РОДНЫМ ПОЛАЦКУ

Ніякіх сумляванняў што да месца паходжання й нараджэння Францішка Скарыны ніколі ня было, бо ў кожнай з сваіх кнігаў Скарына сам падаваў, што ён «з слаўнага града Полацка». Затое й да сяння не ўстаноўленыя ні дата, ні навет год ягонага нараджэння. Можна толькі сказаць, што напэўна не нарадзіўся ён у годзе 1490-м, як некаторыя аўтары падаюць дзеля памылковае інтэрпрэтацыі азначэння П. Валадзімірава, што Скарына нарадзіўся «каля 1490 году». У БССР у 1965 годзе на гэтай падставе былі навет адзначаныя й «475-я ўгодкі нараджэння Скарыны».



Валадзіміраў 1490-ты год падаў як межавы толькі год найпазьнейшага магчымага часу нараджэння Скарыны, а не як сам год ягонага нараджэння. І выходзіў пры гэтым ён з факту, што Кракаўскі ўніверсітэт, на які Скарына быў запісаны ў 1504 годзе, прыймаў студэнтаў не маладзейшых 14 год. Не адзін, а колькі жыццяпісных фактаў паказвае на тое, што Францішак Скарына мусіў нарадзіцца год колькі раней падзенага найпазьнейшага межавога году, і хіба будзем блізкія праўды, калі ўмоўна за прыблізны год нараджэння, да часу выясьнення пытання, прыем сярэдзіну 1480-х год, ці год 1485(?)<sup>1</sup>

Ня існуе сяння ніякіх паважных сумляванняў што да сацыяльнага паходжаньня доктара Скарыны. Вышаў ён з купецкага, і даволі заможнага, роду. Як з полацкіх актаў 1535 году вынікае, бацька Францішка, Скарына Лукаш, меў у Полацку на замку й зямельную маемасьць. Пасьля ягонае сьмерці зямля гэтая перайшла ў спадчыне на ягоных двух сыноў, Івана ды Францішка. Каля 1492 году Лукаш Скарына меў канфлікт з купцамі Маскоўшчыны, з чаго трэба думаць, што быў зь імі ў нейкіх гандлёвых дачыненнях. Брат-жа доктара Францішка, Іван Скарына, вёў пазьней гандлёвыя справы з купцамі Вільні, Рыгі, Львова, Пазнаня, Варшавы. У Гданску жыў — «служыў у немцаў» — ягоны сын Раман. У Пазнані была вялікая гандлёвая база й склады скураў Івана Скарыны. Брату Івану да Пазнаня доктар Скарына дастаўляў у большай колькасьці ліёнскае сукно. Дык род Скарынаў на пачатку XVI стагодзьдзя быў увязаны ў шырокі, гуртовы гандаль міжнароднага характару й засягу, гандаль, што сваімі апэрацыямі ахопліваў колькі краёў і дзяржаваў цэнтральнае ды ўсходняе Эўропы. Бясспрэчна, што матар'яльны дабрабыт, ды частыя купецкія кантакты з культурнымі асяродкамі Эўропы абумовілі ў вялікай ступені й факт накіраваньня маладога Францішка Скарыны на вышэйшую ўніверсітэцкую навуку.

Скарына напэўна не паходзіў з шляхоцкага стану, як раней часам дапушчалі некаторыя аўтары, выходзячы з факту ўжываньня ім гэрбовага знаку — маладзіка ў сонцы. Знак гэты не геральдычнага паходжаньня й значаньня — гэткага гэрбу на землях Беларусі геральдыка ня знае. Гэта толькі Скарынаў друкарска-выдавецкі знак, падобны тым, якія шырака тады ўжо ўжывалі паважнейшыя выдаўцы-друкары Эўропы, і знак гэты зусім ня сьветчаньне нейкага шляхоцкага паходжаньня Скарыны. У актывых падуанскіх запісах, у якіх пры прозьвішчах дактарызаваных словам *mobile* зазначалі заўсёды іх шляхоцкае паходжаньне, слова гэтае ніколі не пастаўленае пры прозьвішчы доктара Скарыны. Ды й сам факт, што Скарына студыяваў мэдыцыну й быў лекарам, дастатковы довад ягонага не шляхоцкага паходжаньня. Ані магнаты, ні нават менш заможныя шляхціцы, сыноў сваіх у тую пару на мэдыцынскія факультэты не кіравалі, на лекароў ня вучылі, бо прафэсыю гэтую ўважалі нясумяшчальнай з сваім клясавым гонарам.

---

<sup>1</sup> Шырэйшы разгляд усіх біяграфічных фактаў, што паказваюць не на год 1490-ы, як год нараджэння Францішка Скарыны, дадзены ў адмысловай працы «Калі нарадзіўся й памёр доктар Скарына?», якая, дзеля нястачы месца, нажалі не магла быць надрукаваная ў гэтым зборніку.



Ды й ува ўсіх Скарынавых выданнях не знайсці ніякіх азнакаў яго-нага ня то шляхоцкага паходжаньня, але й якоенебудзь бліжэйшае сувязі з пануючым тады сацыяльна шляхоцкім ці магнацкім станам Беларусі. Наадварот — там кансэквэнтнае ігнараваньне гэтае сацыяльнае клясы ды выразнае няпрыхільнае да яе стаўленьне, што ў Скарыны, выхадца купецка-меставога асяродзьдзя, толькі зразумела. І мэцэнатамі ягонае выдавецкае справы былі не шляхта, не магнаты, а купцы.

Няма ніякіх сумляваньняў і што да нацыянальнага паходжаньня доктара Скарыны. Месца нараджэньня, беларуская мова, якою ён выдаваў свае кнігі, з адначасным зазначэньнем, што робіць гэта дзеля таго, што яго «з таго языка міласьцівы Бог на сьвет пусьціў», частае падчыркваньне сваіх патрыятычных пачуцьцяў да народу гэтае мовы й яго краю, сьветчыць дастаткова пра беларускасьць палачаніна Скарыны. У мове перакладаў Скарыны, і асабліва ў прадмовах да кнігаў, побач невялікага ліку чэхізмаў, некаторых палянізмаў, ды захаванага ў паважнай колькасці царкоўнаславянскага моўнага элемэнту, знаходзім толькі беларускую моўную стыхію. Ніякіх расейскіх, для прыкладу, моўных асаблівасьцяў ў Скарыны ніхто з моваведаў не знайшоў.

Не зважаючы на бясспрэчнасьць беларускага паходжаньня, раней, пакуль жыцьцяпіс доктара Скарыны быў менш ведамы, а мова ягоных выданняў была слабей вывучаная, здараліся некаторыя польскія аўтары, што залічалі Скарыну да Палякаў, а расейскія — да Расейцаў. Сяньня, калі ідзе пра паважнейшых аўтараў, гэта бадай не трапляецца.

Калі праблема нацыянальнасьці Скарыны цяпер паважна сярод навукоўцаў не аспрэчваецца, дык інакш із справаю Скарынавага веравызнаньня. У гэтым пытаньні й сяньня, як і ў мінулых стагодзьдзях, навет і нейкае прыблізнае адналітасьці паглядаў няма. У залежнасьці ад аўтара, уважалі Скарыну за праваслаўнага, за каталіка, за вуніята, за пратэстанта, за гусыта, за рэлігійна індэфэрэнтнага, а апошнім часам некаторыя падсавецкія аўтары намагаюцца прыпісаць Скарыну й «вальнадумства» ды навет атэізм. Калі сяньня бадай ужо няма нікога, хто-б залічаў паважна Скарыну ў вуніяты, пратэстанты ці гусыты, ды калі яўна беспадстаўныя намаганьні выводзіць яго ў атэісту ці «вольнадумца», дык у пытаньні, належыў ён да праваслаўнага ці каталіцкага веравызнаньня, існуе падзел паглядаў і сярод тых навукоўцаў, што глыбей унікалі ў факты біяграфіі ды вывучалі ягоную літаратурна-выдавецкую спадчыну, паколькі сам Скарына ніколі й нідзе свае аўтарытэтнае заявы ў гэтым пытаньні ня даў.

У справе веравызнаньня Скарыны найбольш дасьледнікаў бянтэжыць факт, што хоць некаторыя выдадзеныя ім кнігі маюць бясспрэчна праваслаўны характар, ды ягонае імя, Францішак, не праваслаўнае, а каталіцкае. Ведамая шырэй паваенная падсавецкая спроба супярэчнасьць гэтую кардынальна «разьвязаць» шляхам «перахрышчэньня» Скарыны з Францішка ды ў расейскага «Георгія». Паколькі ўся навуковая беспадстаўнасьць такога сучаснага «перахрышчваньня» выдатнага дзеля беларускае культуры XVI стагодзьдзя разгледжаная вычэрпваюча ў вадмысловай пра гэта працы, няма патрэбы адводзіць на гэта месца тут.<sup>2</sup> Даволі

<sup>2</sup> Брага, Сьмон. Пытаньне імя доктара Скарыны ў сьвятле актаў і літаратуры (Запісы, кн. 4. Беларускі Інстытут Навукі й Мастацтва. Мюнхен, 1966, б. 184—215). Таксама адбітка, 1967, 40 б.



адцеміць, што апошнім часам і ў БССР узьнімаецца апор супроць гэткае беспадстаўнае «геаргізацыі» Скарыны ды ў друку наглядаецца спантанічны наварот да Франьцішка, як адзінага імя, якім Скарына, праз усё жыцьцё, сам сябе заўсёды толькі называў.

Як уся літаратурна-выдавецкая дзейнасьць Скарыны паказвае, рос ён і гадаваўся напэўна ў праваслаўных старавечных традыцыях Полацка ды з маленства іх глыбака ўспрыняў. Сьветчыць пра гэта ягоная веда праваслаўных малітваў, сьпеваў ды абрадаў, ды й тое замілаваньне, якое праўляецца да іх у ягонай «Малой падарожнай кніжцы». Пра тое самае сьветчыць і дасканальная веда ў пісьме мовы ня толькі беларускай, але й царкоўнаславянскай, здабыць якую ён мог толькі ў сваім родным Полацку па праваслаўнай рэлігійнай літаратуры, а ня нейдзе пазьней на захадзе Эўропы ў часе свае унівэрсытэцкае навукі.

У пытаньні веравызнаньня доктара Скарыны можна сказаць, што якая-б ягоная мэтрыка ня была — каталіцкая ці праваслаўная, — па сваіх пераконаньнях ён найперш быў глыбока веруючым хрысьціянінам з тыповым для пары Рэнэсансу шырокім талеранцыйным, Эразмавага складу, сьветаглядам, безь ніякога рэлігійнага фанатызму ці варажыні хоць да якое іншае, не свае, формы веры. Ува ўсей літаратурнай спадчыне Скарыны нідзе ня знойдзем нейкага асуджэньня ці аняхаяньня якоенебудзь веры, ніякое сэктанскае рэлігійнае абмежанасьці, ці фанатызму, што былі характэрныя для Эўропы пары й Сярэднявечча, і пары Рэфармацыі, ды, заўсёды, для Маскоўшчыны. Ягоны сьветагляд талеранцыйны, гуманістычны. Скарыну, дзеля гэтага, уважаць можна за дзеяча хрысьціянскае «экумэнічнае» мэнтальнасьці, калі ўжыць гэтак папулярнага цяпер пайма.

## НА КРАКАЎСКІМ УНІВЭРСЫТЭЦЕ

Франьцішак Скарына пакінуў родны Полацак, ды надоўга, у 1504 годзе. У кнізе запісаў новапаступіўшых на Кракаўскі ўнівэрсытэт студэнтаў у зімовым сэмэстры гэтага году ёсьць гэтакія словы: *Franciscus Luce de Ploczko 2 gr* — «Франьцішак, сын Лукаша з Полацка, 2 грошы (упіснога заплаціў)». Пры запісе ні дня, ні месяца не пададзена, але на зімовы сэмэстр запісвалі заўсёды ў восені. Дык найпазьней ад восені 1504 году малады Франьцішак «з слаўнага града Полацка» знайходзіўся ўжо ў Кракаве, быў студэнтам.

Хоць прыймалі на ўнівэрсытэт тады юнакоў і ў веку чатырнаццаці толькі год, ды няма падставаў дапушчаць, што якраз у гэтым, наймаладзейшым магчымым веку, бацькі паслалі сына на навuku да чужога, далёкага Кракава. Запісаўся «Франьцішак, сын Лукаша з Полацка» на філіяфічны факультэт, «сямі навукаў вызваленых». Факультэт гэты ўважаўся тады за агульнаадукацыйны, і шмат хто з студэнтаў канчала яго, каб пазьней кіравацца на адзін з трох тагачасных факультэтаў спэцыяльных — тэалёгію, права, мэдыцыну.

У актавай кнізе філіяфічнага аддзелу ўнівэрсытэту захаваўся пра Скарыну й два гады пазьнейшы запіс, запіс ужо датаваны, з 13 сьнежаня 1506 году. Зь яго даведваемся, што разам зь 15 іншымі студэнтамі ўнівэрсытэту тады навуковую ступень бакаляўра здабыў і *Fran. de Poloczko, Litphanus*. Ступень бакаляўра надавалася ласьля заканьчэньня навукі трох першых прадметаў сямі навукаў вызваленых, гэтак звананага *trivium*, якое абымала граматыку, лёгіку й рыторыку. З факту, што першую групу прад-



метаў Скарына закончыў у найхутчэйшым магчымым часе, бо за два гады, відаць, што яшчэ з Полацка меў ён належную папярэдняю падгатоўку, і асабліва добрую з мовы лацінскай, адзінае тагачаснае мовы вышэйшага навучаньня. Веду лацінскае мовы здабываў ён найхутчэй ад тамашніх ма-нахаў-бэрнардынцаў.

Запісам пра атрыманьне ступені бакаляўра й абрываюцца сыціплыя актавыя ведамкі пра кракаўскую ўнівэрсытэцкую навуку Скарыны. Зь яго-ных пазьнейшых прыпісак да выдаваных ім кнігаў ведама, што факультэт «сямі навукаў вызваленыя» Скарына ня толькі закончыў, але яго заканчэньне завяршыў яшчэ й здабыцьцём дактарату ў гэтай галіне. Канчаў «навукі вызваленыя» Скарына найхутчэй у тымсамым Кракаве. Ці там здабываў і дактарат — пра гэта ня маем ніякіх дакумэнтаваных паказаньняў.

Кракаўскі ўнівэрсытэт у Скарынаву пару меў добрую ды шырокую славу ў тагачасным навуковым сьвеце, меў выдатных прафэсароў, і пад уплывам новых ідэяў гуманізму знаходзіўся на ўзвышшах свайго кра-саваньня. Гадоў дзесяць перад Скарынам на Кракаўскім унівэрсытэце вучыўся якраз выдатны Мікалай Капэрнік. Адцёміць пры нагодзе важна, што не зважаючы на колькігоднюю навуку й жыцьцё у Кракаве, на мове Скарыны не адчуваецца нейкага паважнейшага польскага ўплыву. Паясь-няецца гэта тым, што навука на ўнівэрсытэце ў Кракаве, як і на ўсіх та-гачасных унівэрсытэтах, вялася вылучна палацінску, сярод-жа мяшчанаў Кракава пераважалі тады немцы, было іх шмат і сярод студэнтаў унівэр-сытэту. А галоўнае — польская літаратурная мова тады яшчэ не існавала, яшчэ рабіліся толькі першыя нясьмелыя спробы пісаць папольску. Гэта ўсё склалася на тое, што польскія моўныя ўплывы ў літаратурнай спадчы-не доктара Скарыны вельмі сыціплыя.

## ПАДУАНСКАЯ ДАКТАРЫЗАЦЫЯ

Пасьля кракаўскага запісу канца 1506 году пра здабыты Скарынам бакаляўрат, чародныя весткі да ягонага жыцьцяпісу, але аж з лістапада 1512 году, знаходзім у Італіі, у архівах Падуі. Да Падуі Скарына пры-бывае для дактарызацыі ў галіне лекарскіх навукаў. Даўжэйшы час ня было ніякіх вестак пра тое, дзе быў ды што рабіў Скарына ў часе між га-дамі 1506—1512. Толькі з выяўленага ў 1960-м годзе запісу падуанскага біскупскага палацу можна было дазнацца, што да свайго прыезду да Па-дуі Скарына быў «сакратаром караля Даніі» — *secretarii regis datiae*. Паколь-кі з раней ведамых унівэрсытэцкіх актаў Падуі ведама, што да Падуі Скарына прыехаў ужо з навуковай годнасьцяй доктара «навукаў вызва-леных» — *artium Doctor*, — ды з пройдзеным напэўна ўнівэрсытэцкім кур-сам мэдыцынскае навукі, даводзіцца зрабіць выснаў, што да прыезду да Падуі Скарына вучыўся мэдыцыны найхутчэй там, дзе быў і каралеўскім сакратаром у Даніі, на ўнівэрсытэце Капэнгагі.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Першы раз у друку п'яганьне сакратарства доктара Скарыны ў караля Даніі ўзьнятае ды шырэй абмяркаванае ў працы: Брага, Сьмон. Геаграфіч-ная лякалізацыя жыцьцяпісу доктара Скарыны (Запісы, кн. 3. Беларускі Інсты-тут Навукі й Мастацтва. Мюнхен, 1964, б. 9—33). Таксама адбітка.



450 YEARS OF BYELORUSSIAN PRINTING  
1517-1967

A SLAVONIC DIVISION EXHIBITION

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY  
Fifth Avenue and 42nd Street





У актавай кнізе падуанскага ўніверсытэту 5 лістапада 1512 году занесены пратакольны запіс пра адмысловае паседжаньне прафэсароў калегіі «артыстых і мэдыкаў» Падуі, на якім, на прапанову віцэпрэра (дзекана) калегіі Тодара Муссаты разглядалася справа дапушчэньня да дактарскага экзамену ў галіне мэдыцыны «Франьцішка, сына нябошчыка Лукаша Скарыны з Полацка, Русіча», доктара навукі вызвалены, вучонага вельмі, але беднага юнака. Пасьля апытаньня прысутнымі кандыдата ды абмяр-каваньня справы, сябры калегіі адназгодна пастанавілі да экзаменаў яго дапусьціць. У гэтым пратакольным запісе, як і ўсіх іншых падуанскіх актах, пра бацьку Скарыны згадваецца як пра ўжо памерлага, што, відавочна, і было прычынаю матар'яльных нястачаў юнака.

Першы, пробны экзамен, адбыўся ўжо назаўтра, перад камісіяй з 14-ці прафэсароў. Скарына на экзамене зь нязвычайнай эрудыцыяй разьвіваў свае тэзы ды адказваў на пастаўленыя пытаньні, ды ў выніку адназгодна й гэтым разам быў калегіяй дапушчаны да экзамену дактарскага, які й адбыўся праз тры дні, у ваўторак 9 лістапада. Цяпер экзамен ішоў перад людной аўдыторыяй у палацы падуанскага біскупа ды перад калегіяй з 24-х прафэсароў пад ганаровым старшынствам духовага апякуна акадэміі кардынала Сыкста дэля Ровэрэ, а ў прысутнасьці біскупа Паўлы Забарэльлі ды віцэрэктара Франьцішка Фульманэльлі з Вэроны.

Як актавыя запісы й універсытэту, і біскупскага палацу адназгодна сьцьвярджаюць, Скарына й гэтым разам зрабіў нязвычайна добрае ўражаньне на ўсіх сяброў калегіі й сьветлым розумам, і шырынёй ды глыбі-нёй веды, і сваім дастойным у часе экзаменаў захаваньнем, ды сябрамі калегіі, без аніводнага голасу супроць, быў прызнаны годным ступені доктара мэдыцынскіх навукі, што кардынал Сыкст афіцыйна й апавесьціў. Прафэсар-прамотар, Баўтрамей Барысон, пасьля гэтага ўсклаў на Скарыну азнакі дактарскае мэдыцынскае годнасьці. Шьгрэй гэты, нязвычайна яскравы, эпизод Скарынавага жыцьця тут не разглядаецца, паколькі гэтаму пытаньню адведзены адмысловы нарыс.<sup>4</sup>

Падуанскай дактарызацыяй Скарына закончыў ды завяршыў сваю ўніверсытэцкую адукацыю. Хоць ведама, што моладзь зь земляў Беларусі, сыны магнатаў ды багатых мяшчанаў, выяжджалі здаўна на навукі на ўніверсытэты захаду, ды гісторыя ўсё-ж не дае пэўных паказаньняў на тое, каб гэтым часам, ці й перад гэтым, хоць адзін Скарынаў суродзіч здабыў навуковую годнасьць доктара, а тым больш — два дактараты. Грунтоўная ўніверсытэцкая адукацыя ставіла палачаніна Скарыну ў шэрагі інтэлектуальнае авангарды ўсяе тагачаснае Эўропы. Як Аўхім Карскі калісьці заўважыў, «у васобе Скарыны мы бачым нязвычайна адукаванага чалавека свайго часу, што нічым не саступаў заходняэўрапейскім дзеячам ні па сваім розуме, ні па энэргіі й сваіх высокіх задумах».

## ПРАСКАЕ ВЫДАВЕЦТВА

Пасьля актавых ведамак пра бліскучае завяршэньне вышэйшае адукацыі другім, падуанскім, дактаратам, блізу пяць далейшых год пра Скарыну ізноў ніякіх вестак. Чародны разьдзел жыцьцяпісу доктара Скарыны

<sup>4</sup> Глядзі нарыс «Скарына ў Падуі» ў гэтым зборніку.



раскрываюць 6 жнівеня 1517 году ўжо не архіўныя акты, а балонкі, выдадзенае ім у Празе кнігі — ПСАЛТЫРЬ. У гэтым самым годзе ў беларускім перакладзе зь ягонае праскае друкарні паяўляюцца біблейныя кнігі СВЕТОГО ИОВА, ПРИСЛОВИЯ ПРЕМУДРАГО САЛОМОНА, ИСУСА СЫНА СИРАХОВА. У наступным, у 1518 годзе, выходзяць ЕККЛЕСИАСТЕС, ПЕСНЬ ПЕСНЯМ, ПРЕМУДРОСТИ БОЖЕЙ САЛОМОНА, чатыры КНИГИ ЦАРЬСТВ, ИСУСА СЫНА НАВИНА. У годзе 1519 адна за

## ЦАРЬСТВЪ

Царь Давид играеть въ гусельхъ. Кивотъ гдены;  
Царица же Михоль видя ипогорде нее неплодна.



**В**ТОРЫЙ КНИГИ ЦАРЬСТВЪ ПОЧИНАЮТЬСЯ. ЗЪПОЛНЕ ВЫЛОЖЕНЫ НА РУССКОМЪ ЯЗЫКЪ. ДОКТОРОМЪ ФРАНЦИЗКОМЪ СКОРИННЫМЪ СЫНОМЪ СМОЛОЦКЯ.

Загалавачная балонка Другое Книгі Царстваў Франццішка Скарыны з дрэварытам «Цар Давід играе ў гусьлі».

адной друкуюцца КНИГИ ИУДИТ ВДОВИЦИ, БЫТЬЯ, ИСХОД, ЛЕУВИТ, ЧИСЛА, ВТОРАГО ЗАКОНУ, ПЛАЧУ ЕРЕМИИНА, ДАНИИЛА ПРОРОКА, ЕСТЕРА ЦАРИЦИ, РУТ ПРАБАБЫ ДАВИДОВА, і, 15 сьнежаня, апошняя — СУДЕЙ ИЗРАИЛЕВЫХ.

Дык на працягу ня поўных трох год у Празе доктар Скарына выдаў 23 біблейныя кнігі, агульнага ліку звыш 1200 балонак (2400 бачынаў) друку, фармату ў чацьвярціцу (кварту). Толькі ПСАЛТЫР фарматам быў крыху меншы. З друкарскага гледзішча Скарынаў праскі пачын наскрозь пя-



нерскі. Шрыфт для друкарні даводзілася самому праектаваць і ён мае свой арыгінальны, эстэтычны выгляд. За аснову для формаў літараў узятыя Скарынам літары тагачаснага беларускага, і найперш полацкага, рукапіснага паўустава. Для патрэбаў друку выгляд шмат якіх літараў быў, на ўзор друкаваных літараў лацінчных, закруглены, упрощаны, «азаходнены».

Юдытъ вдовица всея гласу Олоферму воиводе




**К**НИГИ ЮДАНЪ ВДОВИЦИ ПОЧННА  
ЮТЪСЯ • ЗЪПОЛНЕНЕ ВЫЛОЖЕНЫ  
НАРЪСКИИ ЯЗЫКЪ ДОКТОРСКИИ  
ФРАНЦУЗСКОИ СКОРИНОИ, ИЗЪ СЛА  
ВНАГО ГРЯДЯ ПОЛОЦЬКА • НАШЕЛЪ БОГЪ КО  
УТИ, ИЛЬДЕНЪ ПОСНОДИТЪ КНЯЗЪСКИИ

*Загалавачная балонка кнігі «Юдыт удовіцы»  
выданьня Францішка Скарыны.*

Ды рыхтаваць даводзілася не адны друкарскія шрыфты. Прыдбаць трэ было й усю іншую патрэбную друкарскую снасьць. Да гэтага неабходна было падрыхтаваць гурт тэхнічных супрацоўнікаў для набору й друку кнігаў, бо сам Скарына, абцяжаны перакладной, рэдакцыйнай ды карэктарскай працай, рабіць усяго сам напэўна ня мог, асабліва пры гэтым шпаркім поступе друку — у сярэднім адна кніга кажных шэсьць тыдняў. Ня простая справа была раздабыць і патрэбныя вялікія грашовыя сумы на друкарню й друк, бо выдавецкая справа ў тыя часы была вельмі ка-



штоўная, сама папера тады была нязвычайна дарагая. З паробленых рукою дапісак на колькіх першых, выдадзеных Скарынам у Празе, кнігах, ведама, што, найменш спачатку, фінансаваць праскія выданьні памагаў яму багаты купец-фінансіер, райца места Вільні, Багдан Онкаў (Анкевіч). Ня дзіва, што ўклаўшы гэтулькі захадаў і працы для стварэньня свае першае друкарні, на выдадзеных памастацку кнігах доктар Скарына горда,



## ВЗОРЪ МОРЯ ІЛИ ѸМЫВАЛЬНИЦИ МЕДЯНАЕ

*Дрэварыт з Скарынавае Трэцяе Кнігі Царстваў  
«Узор мора ілі ўмывальніцы медзянае».*

і заслужана, ставіў заўсёды сваё імя й прозьвішча, адзначаў сваю навуковую адукацыю й дактараты, згадваў заўсёды месца свайго нараджэньня — «слаўны град Полацак», а ў некаторых кнігах, прыкладам у КНІЗЕ СЫРАХА, ЦАРСТВАЎ, БЫЦЬЦЯ, зьмясьціў і свой вельмі цікавы дрэварытны партрэт.<sup>5</sup>

Графічнае афармленьне кнігаў у Скарыны на нязвычайна высокім узроўні. Ні кракаўскі выдавец Фэоль, ні чарнагаранін ереманах Макара перад Скарынам, ды, нейдзе аж да палавіны XVIII стагодзьдзя й пасля яго, ніхто гэтак мастацка кірылічных выданьняў не афармляў. На высокі гра-

<sup>5</sup> Пра партрэты Скарыны ў ягонаі Бібліі: Брага, Сьмон. Партрэты доктара Скарыны (Конадні, кн. 7. Беларускі Інстытут Навукі й Мастацтва. Нью Ёрк—Мюнхен, 1963, б. 138—150). Таксама ў вадным з разьдзелаў памешчанага ў гэтым зборніку «Скарыніяны» нарысу «Скарына ў Падуі».

фічны ўзровень складаліся, апрача самога выгляду шрыфта, дасканальная трывалкая папера, вялікі лік, каля 50-ці, дрэварытных ілюстрацыяў, арыгінальная ломка набору з функцыйным тарнаваннем высокамастацкіх вялікіх і малых заставіцаў, сотак, аздобленых рысункамі, вялікіх літараў — ініцыялаў.

У васьнову свайго перакладу доктар Скарына паклаў тэкст лацінскае Бібліі «Вульгаты». Карыстаўся ён і Бібліяй чэскага перакладу 1506 году. Некаторых кнігаў меў пад рукамі й рукапісныя тэксты царкоўнаславянскія. Перад тэкстам кожнае біблейнае кнігі Скарына даў і свае ўводныя, вельмі цікавыя, прадмовы. На бялюгах сустракаюцца часта паясьненныя незразумелых словаў, «глёсы». Пры канцы кнігі дадзеныя замыкальныя прыпіскі, «каляфоны», з датаю й месцам яе выхаду, ды імем і прозьвішчам выдаўца.

У Скарынавых прадмовах адбітыя высокаідэйныя матывы ягоных выдавецкіх задумаў ды ягоны шырокі гуманістычны сьветагляд. Насычаныя яны глыбокаю хрысьціянскай верай, любоўю да свайго народу, шчырым патрыятызмам. І самыя кнігі Скарыны прызначаныя для народу, а не для царквы ці духавенства, як гэта было зь кірылічнымі багаслужэбнымі выданьнямі кракаўскага Фэоля, ерманаха Макара, ці пазьнейшых паўдзённаславянскіх выдаўцоў. Кнігі Скарыны не для багаслужбы, а для «добра й пажытку люду паспалітага», для яго асьветы, духовага й маральнага падтрыманьня.

Пра трыгадовую, у гадох 1517—1519, выдавецкую дзейнасьць доктара Скарыны ў Празе ў праскіх архівах, якдагэтуль, ня знойдзена аніводнага дакумэнту, аніводнага актавага запісу. Пра выдавецкую ягоную працу расказваюць нам тымчасам толькі самыя, гэтак раскошна, памастацку выдадзеныя кнігі. Гэта зь іх мы можам мяркаваць, што й час перад выходам першае праскае кнігі доктар Скарына мусеў скарыстаць на прыдбаньне сабе патрэбных, і найперш царкоўнаславянскіх рукапісных, кнігаў. Даводзілася працаваць над перакладам, трэба было праектаваць і адліваць шрыфты ды здабываць і іншую, патрэбную для друкарні снасць. Гэта ўсё заняло хіба ня мала часу. Вось гэтаю арганізацыйна-падрыхтавальнаю працай быў у вялікай меры й заняты час доктара Скарыны пасля слаўнае падуанскае дактарызацыі, ці гады 1513—1516.

## КАНФІСКАТА КНІГАЎ У ВРОЦЛАВЕ?


З выходам апошняе ведамае друкаванае кнігі Скарыны ў Празе, КНІГІ СУДЗЬДЗЯЎ, якая датаваная 15 сьнежанем 1519 году, з бліжэй ня ведамых прычынаў, а найхутчэй дзеля грашовых цяжкасьцяў, праская выдавецкая дзейнасьць доктара Скарыны абрываецца. Ведама толькі, што па нейкім часе Скарына быў ужо ў Вільні.

Апошнім якраз часам, у 1965 годзе, зьвернутая была ў друку ўвага на факты, што паказваюць на праўдападобную канфіскату праскіх выданьняў Скарыны ў Вроцлаве падчас іх перавозу з Прагі да Вільні.<sup>6</sup> Яшчэ пры

<sup>6</sup> Першы раз у друку пытаньне гэтае ўзьнятае ў працы: Брага, Сымон. Геаграфічная лякалізацыя жыцьцяпісу доктара Скарыны, тамсама, б. 25—28. Таксама адбітка, б. 23—26.



канцы XIX стагодзья дырэктар бібліятэкі места Вроцлава прафэсар Маркграф, у вокладцы кнігі Liber procuratorum, у лкой вяліся запісы пракуратуры ад 1535 году, знайшоў большы лік аркушоў аж васьмі розных Скарынавых праскіх кнігаў, — САЛЯМОНАВЫХ ПРЫСЛОЎЯЎ, ЕКЛЕЗІЯСТЫ, ПЕРШАЕ ды ЧАЦЬВЕРТАЕ КНІГІ ЦАРСТВАЎ, КНІГІ ІСХОД, ЛЕВІТ, ЛІЧБЫ ды ПРАРОКА ДАНІЛЫ. Важна пры гэтым тое, што некаторыя аркушы кнігаў знайшліся ў вокладцы ў падвойным, а навет па-



Загалавачная балонка Чацьвертае Кнігі Царстваў з дрэварытам «Навуханасор цар бавілёнскі дабывае Ерусаліма»

чворным ліку. Гэта паказвае на тое, што інтралігатар, які апраўляў Liber procuratorum, меў пад рукамі ня сшытыя кнігі, а сьцірты надрукаваных, але ў кнігі не пераплеценых аркушоў Скарынавых праскіх выданняў.

Як гэта аркушы Скарынавае праскае Бібліі апынуліся ў вроцлаўскага інтралігатара — канкрэтных паказанняў пакульшто няма. Трэба думаць, што ў Вроцлаве кнігі былі дзеля нейкіх прычынаў затрыманыя падчас іх перавозу з Прагі да Вільні й здарылася гэта найхутчэй пасля спынення працы праскае друкарні, у 1520 годзе. Калі-ж разглядацца за прычы-



намі, дык зьвярнуць трэба ўвагу на тое, што гэтым часам, і ўжо ад трох год, Нямецчына кіпела ўзьнятым Марцінам Лютэрам бунтам супроць папы. Наступ на непахісны, як здавалася перад гэтым, аўтарытэт каталіцкае царквы й яе догмаў быў ведзены найперш пры дапамозе друку. Дзеля гэтага й увага каталіцкае інквізыцыйнае цензуры на новадрукаванья, і асабліва рэлігійныя, выданьні, была моцна заостраная. У 1520-м якраз годзе папа Лявон X выдаў супроць «гарэтычных памылак» Лютэра сваю славетную бульлю *Exsurge Domine*, якую Лютэр адразу па атрыманьні публічна спаліў. У бульлі быў заклік да нішчэньня ўсіх ды ўсякіх выданьняў, што «гэрэтычныя» думкі Лютэра пашыралі.

Вось у атмасфэры нарастаючых рэлігійных змаганьняў і адбываўся пераезд доктара Скарыны з Прагі да Вільні. З сабою вёз ён тады хіба й друкарскую снасць, шрыфты, ды й тую частку сваіх кнігаў, якая раней да Вільні, ці на землі Беларусі наагул, яшчэ ня была перасланая. Зусім магчыма, што падарозе тады, у Вроцлаве, кнігі былі й затрыманыя, як запозраныя ў Лютэравай, гусыцкай, ці іншай «ерасі», ды перададзеныя ворганам пракуратуры. Колькі-ж год пазьней, паколькі канфіскаата з кнігаў ня была зьнятая, а для пракуратуры зайшла патрэба для сваіх актавых запісаў аправіць новыя кнігі, сканфіскаваныя аркушы Скарынавае Бібліі й былі перададзеныя для гэтага інтралігатару, які імі й высьцілаў вокладкі апраўляных кнігаў. Пры нагодзе канфіскааты кнігаў, зразумела, маглі быць затрыманыя й перавожаныя шрыфты ды друкарская снасць. А гэта, магчыма, і прычына таго, што ў Вільні доктару Скарыну давялося праектаваць ды адліваць зусім новы, адрозны ад праскага, друкарскі шрыфт.

Што ды як зайшло ў Вроцлаве, сянняя дакладней мы пакульшто ня ведаем. Бясспрэчным аднак-жа фактам застаецца, што кнігі Скарыны там, ды ў большым ліку, былі затрыманыя ды трапілі пазьней, як макулятурная ўжо папера, у рукі інтралігатора. Для належнага раскрыцьця Вроцлаўскіх драматычных падзеяў, ад якіх пацярпелі Скарынавы праскія кнігі, патрэбны ўважны перагляд матар'ялаў Вроцлаўскіх архіваў з году 1520-га ды блізкіх да яго гадоў.

### «ВА СЛАЎНЫМ МЕСЬЦЕ ВІЛЕНСКИМ»

Пасьля пераезду да Вільні доктар Скарына сваю другую з чаргі друкарню, а першую на землях беларускіх ды ўсяе ўсходняе Эўропы, наладзіў не пазьней 1524 году. Мясьцілася яна ў доме «найстаршага бурмістра вялікаслаўнага места Віленскага» Якуба Бабіча. Ведамья дзьве кнігі, якія вышлі з гэтае друкарні: АПОСТАЛ, кніга фармату ў васьміцу (актаву), балонак 351 (702 бачыны), датаваная сакавіком 1525 году, і МАЛАЯ ПОДОРОЖНАЯ КНИЖКА, фармату меншага (12<sup>0</sup>), балонак звыш 430 (звыш 860 бачынаў); усе захаваныя яе экзэмпляры не камплетныя й дзеля гэтага дата ды год выхаду ня ведамья.

У скарынаведнай літаратуры прынялося ўважаць, што гэта АПОСТАЛ быў першым Скарынавым віленскім выданьнем ды што АПОСТАЛ — першы друк на беларускай зямлі, а год 1525 — гістарычная дата пачатку друку на беларускай тэрыторыі, ды што МАЛАЯ ПАДАРОЖНАЯ КНИЖ-



КА вышла пасья АПОСТАЛА. Ды апошнімі гадамі зьяўляюцца мяркаваньні аб тым, што не АПОСТАЛ, а якраз МАЛАЯ ПАДАРОЖНАЯ КНІЖКА была першай, і калі гэтак, дык і пачатак друку на землях Беларусі трэба аднесці найменш на год назад — на 1524 год. Пагляд гэтакі, міжіншым, на падставе вывучэння стану дрэварытных заставіцаў на арыгіналах АПОСТАЛА ды МАЛОЙ ПАДАРОЖНОЙ КНІЖКІ, выказала ня гэтак даўно ведамая маскоўская дасьледніца кірылічных старадрукаў А. С. Зярнова,<sup>7</sup> хоць выснаваў сваіх, нажаль, яна й не падмацавала публікацыяй у фотарэпрадукцыі канкрэтных, знойдзеных на гэта, довадаў. Было-б важна тэзу А. С. Зярновай уніклівым пераглядам заставіцаў абодвух Скарынавых віленскіх выданьняў спраўдзіць ды вынікі, з канкрэтнымі довадамі, падаць у друку для агульнага ведама.

І віленскі АПОСТАЛ Скарыны, не зважаючы на зьмест, выданьне таксама не для патрэбаў царкоўна-багаслужэбных, не для духавенства, а для прыватнага карыстаньня. Таму й фармат кнігі не «напрэстоольны», не багаслужэбны, а малы, падручны. Тое самае датычыць, ды яшчэ ў большай меры, і МАЛУЮ ПАДАРОЖНУЮ КНІЖКУ, якая, як у яе загалюкў й адзначана, складзеная ды выдадзеная для практычнага ўжытку падарожнаму праваслаўнаму, і найперш купцу. Сваім прызначэньнем, фарматам і загалюкам яна падобная да тагачасных заходняэўрапейскіх «падарожных» выданьняў, якія мелі назоў *Liber viaticus*. Дык і абодвы віленскія выданьні адбіваюць аснаўную выдавецкую ідэю Скарыны — даць кнігі для добра й пажытку «люду паспалітаму», для свайго народу. Гэта выданьні хоць і рэлігійнага зьместу, але не царкоўныя.

МАЛАЯ ПАДАРОЖНАЯ КНІЖКА ўкладу й рэдакцыі самога Скарыны. Складаецца яна з 25-ці меншых кніжак, 22 зь якіх маюць сваю нумарацыю балонак, а тры — без нумарацыі наагул. Пасья памешчанага на пачатку кнігі ПСАЛТЫРА, далейшы зьмест «Падарожнай кніжкі» згрупаваны ў чатырох большых разьдзелах — ЧАСОСЛОВЕЦ, АКАФИСТЫ И КАНОНЫ, ШЕСТОДНЕВЕЦЬ, СВЕТЦЫ КРАТКИЕ (каляндар).

Цікавы асабліва Скарынаў каляндар. Гэта першы друкаваны каляндар на ўсім усходзе Эўропы. У ім ня толькі сьпіс сьвятаў, сьвятых ды пасхалія, але й каляндар астранамічны, сьвецкі. Апрача назоваў дванаццаці месяцаў, дадзеных пацаркоўнаславянску й пабеларуску, у ім гадзінамі й мінутамі паказаная даўжыня дня й ночы ў розныя дні месяцаў, даецца даведка пра найдаўжэйшыя й найкарацейшыя дні й ночы году, пра час веснавога ды асеньняга зраўнаньня дня з ночай, пра рух сонца праз дванаццаць сузор'яў задзяка, пра час «зацямненьня сонцава» ды пра «месяцаву гібель». Дык Скарынаў каляндар практычны сьвецкі, прызначаны, ізноў-жа, найперш для народу.

### ПАДАРОЖЖА ДА МАСКВЫ

Пасья надрукаваньня віленскіх кнігаў, у часе бліжэй не азначаным, але нейдзе ў гадох 1525—1533, адбылося й няўдалае падарожжа доктара Скарыны да Масквы, якое прынясло яму вялікія матар'яльныя страты,

<sup>7</sup> Зярнова, А. С. Обзор выставки книг кирилловской печати, посвященной 375-летию со дня смерти Ивана Федорова (Труды Государственной Библиотеки СССР им. В. И. Ленина, т. III. Москва, 1959, б. 215).



ды, магчыма, было й беспасярэдняю прычынай спынення выдавецкай дзейнасці. Архіўны дакумент, дзе драматычныя падзеі маскоўскага падарожжа згадваюцца, копія дыпляматычнае інструкцыі караля й вялікага князя Жыгімонта Аўгуста, быў апублікаваны яшчэ ў 1862 годзе ў Вене. Першым з даследнікаў, што падарожжа гэтае ўжо ў 1888 годзе з асобаю доктара Скарыны звязваў, паколькі ў самым дакумэнце прозвішча Скарыны не названае, быў чэскі гісторык Язэп Пэрвольф. Ды ягоня выснавы тады нейк засталіся не заўважанымі. Пытаньне гэтае ў скарынаведнай літаратуры нанова ўзьняў, ды ўжо шырэй яго да ведама падаў год 50 пасля Пэрвольфа гісторык Антон Флароўскі.

На аснове ўважнага разгляду згаданае вышэй дыпляматычнае інструкцыі сяньня можна напэўна сказаць, што доктар Скарына павёз да Масквы свае, праскага й віленскага друку, кнігі для іх там пашырэння. Ды на загад вялікага князя маскоўскага Васіля Іванавіча кнігі Скарыны былі ў Маскве сканфіскаваныя ды публічна спаленыя. Гістарычныя абставіны гэтае драматычнае падзеі шырэй на культурна-духовым фоне пары разгледжаныя ў вадмысловай, друкаванай у 1963 годзе, працы й дзеля гэтага няма неабходнасці тут даўжэй над гэтым спыняцца.<sup>8</sup> Варта звярнуць толькі ўвагу на тое, што калі доктар Скарына ехаў да Масквы з сваімі кнігамі, дык узяў з сабой не адну-дзьве кнігі, а большы іх лік. Дык канфіскацыя іх у Маскве ды спаленне напэўна адна з паважных прычынаў сучаснага невялікага ліку захаваных Скарынавых кнігаў.

## ВІЛЕНСКІЯ СУДЫ

Ведамая, ды ўжо дакладна й годам азначаная, другая падзея з часоў прабывання доктара Скарыны ў Вільні — ягоня суды з жончынымі сваякамі за дом. У Літоўскай Мэтрыцы захаваўся актавы запіс апошняе судовае пастановы ў гэтай справе з 1529 году. З тэксту пастановы вынікае, што гэтым часам доктар Скарына быў жанаты з удавой па райцы віленскім Юрым Адзьверніку, Маргарэтай. Маргарэта-ж, у спадку па матцы Дароце, мела ў Вільні «пры рынку» дом. Вось гэтага дому сваякі Маргарэты Скарыны судом ад яе й даходзілі.

У першай інстанцыі справу разглядаў віленскі «войт з бурмістрамі й райцамі водле права майтборскага». У другой — Ян «з князеў літоўскіх» біскуп віленскі, той самы, у якога пазней, у годзе 1532-м, доктар Скарына быў сакратаром і надворным лекарам. Суд трэці, апошні, адбыўся перад каралём і вялікім князем Жыгімонтам ды Панамі Рады Вялікага Княства Літоўскага. Усе тры інстанцыі дом прызналі жонцы доктара Скарыны Маргарэце. Пастанова-ж вялікага князя Жыгімонта з Панамі Рады дом ды іншую, бліжэй не азначаную рухому й нярухому маемасьць Скарынавае цешчы Дароты ня толькі замацоўвала за Маргарэтай Скарынай ды яе дзяцямі, але й сваяком ейным, што аж тры разы настойліва ўзьнімалі ў гэтай справе суды, загадвала «ў тым вечнае маўчаньне меці»,

<sup>8</sup> Брага, Сымон. Доктар Скарына ў Маскве (Запісы, кн. 2. Беларускі Інстытут Навукі й Мастацтва. Мюнхен, 1963, б. 9—36). Таксама адбітка, 32 б.

ці перасякала ўсякія магчымасці нейкіх новых судовых прэтэнсыяў у гэтай справе на будучыню.

Пры нагодзе варта адзначыць, што ўсе даўнейшыя й сучасныя мярканьні некаторых аўтараў аб тым, быццам у выніку судоў за дом у Вільні, і гэты дом, і іншая маемасць доктара Скарыны, былі сканфіскаваныя, ня маюць ніякога абгрунтаваньня ў судовым запісе. Зь яго, наадварот, вынікае ясна, што ўсе суды за дом у Вільні, і даволі лёгка, доктар Скарына выграў на той простаі падставе, што цешча Дарота яшчэ за свайго жыцця зрабіла афіцыйнае, запісанае ў кнігі места ды ўрадава пацьверджанае, асьветчаньне аб перадачы дому ды свае іншае маемасці па сьмерці дачцы Маргарэце. Гэтага вось афіцыйнага юрыдычнага маемаснага запісу й не далі рады судовым шляхам скасаваць сваякі Маргарэты Скарыны.

### СЬМЕРЦЬ БРАТА ІВАНА

У ліпені тагосамага 1529 году, у якім Скарына закончыў поўнаю перамогай суды за жончын дом у Вільні, у Пазьнані памёр ягоны брат Іван. Гэта з часам, хоць і не адразу, прынясло доктару Скарыну новыя судовыя клопаты. Як з актаў пазнанскіх меставых архіваў вынікае, Іван Скарына ў Пазнані меў вялізны гуртовы склад, афіцыйным вопісам па ягонай сьмерці на якім было знойдзена 47 468 скураў рознае вялічыні, якасьці й цаны, у гэтым 10 скураў рысіных, 258 вялікіх юхтовых, 500 меншых «чымчавых», ды 46 700 «звычайных».

Як хутка выявілася, Іван Скарына меў і вялікія даўгі й адразу па ягонай сьмерці крэдытары склалі афіцыйныя заявы, падмацаваныя сваяручнымі расьпіскамі нябошчыка, з дамаганьнем зьвярнуць ім доўг з пакінутае Іванам Скарынам маемасці. Цікава адзначыць характэрную для эпохі драбніцу, што расьпіскі Івана Скарыны, якія для меставых уладаў Пазнаня на довад свае належнасьці прадставілі крэдытары, у тым ліку й расьпіска купца ды райцы места Пазнаня Кляўза Габэрлянда, пісанья былі *in vulgari Ruthenico scriptam* — пабеларуску.

Дзеля заяваў крэдытараў, улады места наклалі на склады Івана Скарыны арышт, а колькі месяцаў пазьней, 23 кастрычніка 1529 году, у прысутнасьці Іванавага сына Скарыны Рамана ды доктара Францішка Скарыны, правялі на складох афіцыйны пратакольны ўлік скураў, зрабілі іх ацэну, ды падзялілі паміж судова зарэгістраванымі крэдытарамі нябошчыка, сярод якіх, міжіншым, была й жонка доктара Скарыны Маргарэта ды й ён сам, дзеля непакрытае яшчэ належнасьці за дастаўленае калісьці брату Івану ліёнскае сукно.


### СКАРЫНА Ў ПРУСАХ

Колькі месяцаў пасля таго, як доктар Скарына спарадкаваў у Пазнані справу братавых даўгоў, вясною 1530 году ён прыяжджае да Каралеўца (Кенігсбэрг, цяперашні Калінінград) да герцага прускага Альбрэхта. Герцаг, захоплены ягонымі нязвычайнымі здольнасьцямі ды шматбаковай высокай адукацыяй, прымае Скарыну на свой двор для нейкіх, даклад-



ней неазначаных, абавязкаў. Існуюць здогады, што прыезд доктара Скарыны да Каралеўца мог быць звязаны ці зь нейкімі выдавецкімі плянамі герцага для прапаганды пратэстантызму, ці, магчыма, і з тым, што ад восені 1529 году ў Прусах шалела пошасьць нейкага «ангельскага поту» — „englischer Schweiss“ — найбаржджэй цяжкое грыпы, ад якое шмат хворых памірала, і герцагу былі вельмі патрэбныя лекары.

У Прусах, праўдападобна, дайшло й да сутычнасьці доктара Скарыны з выдатным дзеячом Рэфармацыі, першым пратэстанцкім біскупам Прусаў, Паўлам Спэратам. Сьведчыць пра гэта тое, што ў сваёй бібліятэцы біскуп Спэратус меў Скарынаў віленскі, з Малой Падарожнай Кніжкі, Псалтыр. Зусім магчыма, што падараваў яго выдатнаму пратэстанцкаму



Экзэмпляр віленскага Псалтыра выданьня доктара Скарыны з экслібрысам першага пратэстанцкага біскупа Прусіі Паўлы Спэрата.  
By courtesy of the Trustees of the British Museum.

дастойніку пры сустрэчы сам доктар Скарына. У Псалтыры гэтым, які цяпер перахоўваецца ў бібліятэцы Брытанскага Музею ў Лёндане, уклеяны экслібрыс Паўлы Спэрата.

Ды ў герцага Альбрэхта, у Каралеўцы, прабыў Скарына ня доўга. 16 травеня тагасамага 1530 году ён дастае ад герцага рэкамэндацыйныя лісты — да рады места Вільні, да віленскага ваяводы Гаштаўта, і, трэці, «дарожны ліст», ды едзе, нібы толькі часова для заладжаньня сваіх важных справаў, назад да Вільні. Хутка выясьняецца, што пакідаў Скарына Каралевец не часова, а назаўсёды, ды пры гэтым папаліў за сабою й усе масты пава-



роту, бо бяз згоды й веды герцага, тайком, забраў з Каралеўца да Вільні нейкага лекара Жыда ды друкара. Герцаг за гэта моцна абураўся ды 26 травеня напісаў да ваяводы Гаштаўта ліст з скаргаю на доктара Скарыну ды з дамаганьнем, каб Скарына вярнуў і Жыда-лекара, і друкара назад да Каралеўца.

Дзеля ня выясных і дагэтуль мэтаў падарожжа доктара Скарыны да Каралеўца, як і прычынаў хуткага стуль яго павароту да Вільні, у скарынаведнай літаратуры можна часта сустрэць пагляд, што выезд гэты быў звязаны з вялікім пажарам Вільні 1530 году, калі згарэлі дзьве траціны места. У гэтым пажары згарэў быццам і Скарынаў дом, друкарня ды кнігі. У выніку цяжкіх матар'яльных стратаў доктар Скарына быццам і паддаўся да герцага ў Прусы ў пошуках нейкага даходнага занятку ці становішча.

Ніхто з аўтараў, што гэтак пісалі, а часта пішаць яшчэ й цяпер, нейк не парупіўся супаставіць даты ды праверыць храналёгію падзеяў. Факты-ж кажаць, што пажар Вільні 1530 году здарыўся 2-га ліпеня, ці ня перад выездам доктара Скарыны ў Прусы, а нейкіх тыдняў пяць пасля ягонага стуль павароту. Выехаў Скарына з Каралеўца назад да Вільні ці 16 травеня, ці колькі дзён пасля, але не пазьней 25 травеня. З гэтых вась датаў ясна, што пажар Вільні ня меў ніякога дачынення ні да справы выезду доктара Скарыны да Каралеўца, ні раптоўнага стуль ягонага павароту.

Другая, таксама на фактах не абгрунтаваная, але часта паўтараная легенда Скарынавага жыцьцяпісу звязаная з тымсамым пажарам Вільні 1530 году, гэта прыманьне за факт пэўны, што ў пажары гэтым, у доме Якуба Бабіча, згарэла й друкарня Скарыны, кнігі ды ўся друкарская снасць. Дзеля гэтага віленская выдавецкая дзейнасць доктара Скарыны быццам і абарвалася.

Як паказваюць, тымчасам, дасьледваньні над выданьнямі віленскіх беларускіх друкарняў канца XVI стагодзьдзя, ды найперш выданьняў Сьвятатраецкае брацкае друкарні, пры друку сваіх кнігаў яны карысталіся з арыгінальных Скарынавых шрыфтоў ды дзеравяных клішаў заставіцаў, тых самых, якія Скарына скарыстоўваў пры друку Апостала ды Малой Падарожнай Кніжкі. З гэтага вынікае, што пажар Вільні 1530 году Скарынавае друкарні, ані яе снасці, не крануў, ды што й дзеравяныя клішы й шрыфты ягонай друкарні былі рупна перахоўваныя пры віленскай Сьвятатраецкай царкве да пары, калі ад 1595 году пры ей наладжана была брацкая друкарня. Тады іх і скарысталі ізноў пры друку кнігаў.

## ПАЗНАНСКАЯ ВЯЗЬНІЦА Й СУД

Як зь перагляду актавых кнігаў места Пазнаня 1532 году вынікае, Іван Скарына меў і больш крэдытараў, апрача тых, што свае прэтэнсіі заявілі ў першыя тры месяцы пасля ягонай сьмерці ды належнасьць яким была пакрытая скурамі зь ягоных складоў. 412 польскіх злотых, суму, як на тую пару, вялікую, Іван Скарына быў вінаваты яшчэ й варшаўскім купцом Лазару ды Масаю, сыну й зяцю нейкага багатага купца-фінансіера Масае Старога. Паколькі ўся пазнанская маемасьць Івана Скарыны была ўжо раздадзеная для пакрыцьця раней заяўленых даўгоў, а сын Івана, Раман, знаходзіўся за межамі, у Гданску, дык варшаўскія крэдытары пачалі дама-



гацца ад доктара Скарыны, каб ён сплаціў доўг за свайго брата. А каб да гэтае сплаты ў патрэбе яго й прымуціць, яны з каралеўскае канцылярыі ў Кракаве раздабылі мандат на ягоны арышт за нясплату доўгу.

Вясною 1532 году доктару Скарыну давялося прыехаць да Пазнаня ў справах віленскага біскупа, сакратаром ды надворным лекарам якога ён тады быў. Гэтую нагоду Жыды-крэдытары й скарысталі на тое, каб запатрэбваць ад уладаў места ягонага арышту, чаго й дабіліся. Нейдзе пад канец сакавіка Скарына й быў арыштаваны ды праседзеў пад арыштам тыднёў дзесяць, пакуль выкліканы з Гданска браценьнік Раман, Іванаў сын, ня выстараўся ад караля загаду пра звальненне дзядзькі. Раман заявіў, што арышт беспадстаўны, бо толькі ён, як сын, адказвае за бацькавы даўгі ды гатовы іх і сплаціць.

17 чэрвеня 1532 году перад радаю места Пазнаня адбыўся судовы разгляд справы доўгу Івана Скарыны, на якім доктар Францішак Скарына дамагаўся ад варшаўскіх крэдытараў брата 6000 копаў літоўскіх грошаў кампэнсаты за прычыненыя яму й віленскаму біскупу маральныя й матар'яльныя шкоды беспадстаўным арыштам. У лістападзе таго самага году доктар Скарына едзе ў Кракаў да караля сам, каб атрымаць дзеве важныя прывілейныя граматы. Аднаю, выстаўленаю 21 лістапада, кароль звальняў яго ад усякае адказнасці за даўгі памерлага брата, паколькі юрыдычна адказны за іх Іванаў сын Раман, ды забараняў трывожыць доктара Скарыну за падобныя даўгі й на будучыню. Другою, выстаўленаю 25 лістапада, кароль браў Скарыну пад сваю беспасярэдняю апеку ды юрыдычную ахову. Кароль выймаў яго з-пад улады ваяводаў, гараднічых, старастаў ды іхных урадоўцаў. У будучыні доктар Скарына мог падлягаць толькі ўладзе ды суду самага караля й вялікага князя.<sup>9</sup>

Калі справа доўгу брата Івана й прынясла доктару Скарыну ня мала клопатаў ды давяла навет да ягонага арышту, ды й зь яе ён усё-ж урэшце вышаў пераможна. Як акты паказваюць, ніякой ягонай маемасці за братавы даўгі ніхто, навет і часова, не сканфіскаваў. З гэтага вынікае, што й яшчэ адну ўпорыстую лягенду Скарынавае біяграфіі аб тым, быццам за братавы даўгі ягоная маемасць была сканфіскаваная, пара адкінуць, як не абгрунтаваную на фактах.

Калі прывілейнымі каралеўскімі граматамі доктар Скарына й завяршыў сваю перамогу над назойлівымі варшаўскімі купцамі й на падставе гэтых граматаў ён здабыў навет высокаўпрывілеяваную ў дзяржаве юрыдычную пазыцыю, ды дазнаныя крыўды й паніжэнні з прычыны беспадстаўнага арышту, хіба ўсё-ж кранулі моцна ягоную чалавечую годнасьць. Мелі яны напэўна свой уплыў і на колькі год пазьнейшую навагу доктара Скарыны пакінуць Вільню, і сваю Літву, ды з усей сям'ёй выехаць на чужыну.

---

<sup>9</sup> Лацінскія тэксты гэтых прывілейных граматаў, зь іх перакладам на беларускую мову д-ра П. Татарыновіча, надрукаваныя ў гэтым зборніку. Там шырэй і пра пазнанскі арышт доктара Скарыны ды абставіны выстаўленьня прывілейных граматаў.



## КАРАЛЕЎСКІ САДОЎНІК НА ГРАДЧАНАХ

Ніякіх дакумэнтаваных вестак пра справы й дзейнасць доктара Скарыны ў гадох 1533—1534 ня маем. Ёсць некаторыя паказаньні на тое, што каля году 1533 ён быў праездам у Вітэмбэргу, ды сустрэўся там зь Піліпам Мэлянхтонам і Марцінам Лютэрам. Ды паказаньні гэтыя вымагаюць яшчэ грунтоўнага перагляду мэмуарнае, архіўнае ды летапіснае нямецкае літаратуры датычнае да доктара Марціна Лютэра, каб іх пацьвердзіць, ці — адкінуць.<sup>10</sup> Толькі ў полацкім актавым запісе судовае справы 1535 году двух зяцёў Івана Скарыны за радавую зямлю Скарынаў на полацкім замку як адзін з сууласнікаў гэтае зямлі згадваецца й доктар Францішак Скарына, ды як той, што прабывае гэтым часам нейдзе далёка ад Полацка. Сяньня ведама, што доктар Скарына тады знайходзіўся ўжо ў Празе на становішчы каралеўскага садоўніка.

Кароль Аўстрыі, Чэхіі ды Вугоршчыны, Фэрдынанд I, для ўцехі свае жонкі каралевы Ганны зь Ягайлавічаў, наважыў заснаваць у Празе, пры каралеўскім замку на Градчанах, рэпрэзэнтацыйны парк. Грунт пад парк быў прыдбаны ды ачышчаны яшчэ ў восені 1534 году. Зь вясною-ж году наступнага пачалася праца над закладзінамі парку. Ішла адначасна ў ім і будова каралеўскае летняе рэзыдэнцыі «Летоградку». Пры пабудове палацу працавалі італійскія майстры будаўнікі, а над справай закладзінаў парку дбаў каралеўскі садоўнік «Містр Франціско» — Maister Francisco — доктар Скарына. Гэтак паўставаў адзін зь першых рэнэсансавых паркаў цэнтральнае Эўропы. У дынастычных сувязях караля Фэрдынанда праз жонку Ганну зь Ягайлавічаў з пануючым домам Ягайлавічаў у Польшчы ды Ліцьве хіба трэба шукаць і прычынаў таго, што калі доктар Скарына наважыўся пад канец жыцьця пакінуць сваю бацькаўшчыну, дык накіраваўся ў Чэхію, ды што справа закладзінаў каралеўскага парку на Градчанах была даручаная яму.

Праца над разбудовай і парку, і палацу, ішла не бяз клопатаў і перашкодаў, галоўна дзеля хранічнае пусьціні скарбу чэскай каралеўскай каморы, абавязкам якое было даваць грошы на пакрыцьцё ўсіх патрэбных на гэта коштаў. Вялікія сумы ішлі найперш на ваенныя выдаткі, зьвязаныя ці зь нясупыннымі войнамі караля Фэрдынанда з турэцкім султанам Сулейманам Пышным за Вугоршчыну, ці дзеля ня менш частае патрэбы вайсковае дапамогі Фэрдынандаваму брату, нямецкаму імператару, Карлу V. Ці раз ня было чым плаціць і найманым для разбудовы й дагляду парку работнікам, і самому каралеўскаму садоўніку. Ведама, што вясною 1539 году праская каралеўская камора вінаватая была садоўніку «Містру Францішку» паважную суму, бо 200 гульдэнаў, ды дапытвалася ў караля лістом скуль узяць грошы на пакрыцьцё гэтага доўгу. Ды, не зважаючы на ўсе перашкоды, парк быў заснаваны, уладжаны, засаджаны ў ім краскі й дрэвы расьлі, і ўжо на пачатку год 1550-х пра яго багачыце ды красу зь вялікай пахваляй пісалі чэскія аўтары.

---

<sup>10</sup> Шырэй пра магчымую сустрэчу ў Вітэмбэргу доктара Скарыны зь Піліпам Мэлянхтонам ды Марцінам Лютэрам у працы: Брага, Сьмон. Геаграфічная лякалізацыя жыцьцяпісу доктара Скарыны, тамсама, б. 23—25. Адбітка, б. 21—23.

# 11 Wierzigy list Symeona Rusa



**M**ein Herr Ferdinand. In dem Namen dieses Briefes ist ein Brief von dem  
 erst meider Doktor Franckel Ruse in Königsberg zu schreiben, in dem  
 Kurlandischen Riesen, ein Ruzozemeg z tohoto swieta sessel, a po sobie syna  
 Symeona Rusa, a meiderer statel listy, dluby a gine sine spravedliwosti zane-  
 chal. Wy prosyt gest nas dotziem Symeon za list odewzem a rozem wibez,  
 kdezby se tak yakeho statku dotziemeho niekdy otze swieho doptal, aby mu wy-  
 dan byl a dopomziem se stato. Da takowau stusnau a pomzienu proz-  
 bu geho, wssom dychtawom nassym, purgmistrow a konssaduom wmiestech,  
 y gimym wssom poddanym nassym w Kurlandswi giestem, kinto listem po-  
 raucieti zagime, kdezby gmenowanym Symeon Rus yakeho keli statku listu  
 dlubow, klich, y gimych wiecy, temu meider doktoru Franckowi otzy geho  
 naleziwych doptal, a ztoho napominalneb wimil, aby ste gomu yakoito die-  
 digy a synu to wydali, a zaplatili, y skutecynie k spravedliwosti geho bez  
 dalssich odkladow dopomohli, gmagie negimge. Dan na gradie nassem  
 prazstem, wechtitel po smatych swabiam a sebestiam. Kletka od nado-  
 zem syna Roznyho, kysygeho pietisteho radcsateho Diabeha, a Kurland-  
 swij nassych, Kymsteho dwamezgytmecho, a gimych ssestmezgytmecho.

Адкрытая грамата караля Фэрдынанда I дадзеная 29 студзеня 1552 году ў Празе Скарынаваму сыну Сымону.  
 (Зь мікрафільму дасланага Беларускаму Інстытуту Навукі й Мастацтва прафэсарам А. В. Флароўскім).

У ліставаньні чэскае праскае каморы з каралём Фэрдынандам кара-  
 леўскі садоўнік апошні раз як жывы згадваецца яшчэ 10 чэрвеня 1540 го-  
 ду. Ды праз год, у вопісе чэскага храністага Вацлава Гаека зь Лібочан  
 вялікага пажару Прагі 2 чэрвеня 1541 году, знайходзім кароткую вестку  
 аб тым, што «На праскім замку ў вагні загінулі... у доме сьвятара Яна  
 з Пухава, казаньніка, кухарка Магдалена, ды хлопчык Франьцішак, сын  
 колішняга доктара Руса».

З гэтае вась ведамкі, заўважанае першы раз А. Флароўскім, трэба зра-  
 біць выснаў, што калі здарыўся пажар Прагі, доктара Скарыны, і даўжэй-  
 шы ўжо час, у жывых ня было. З гэтага вынікае, што памёр ён яшчэ ў го-  
 дзе 1540-м, але не раней 10 чэрвеня таго году. Ня жыла тады ўжо й яго-  
 ная жонка Маргарэта, і дзеля гэтага асірочанага сына ў сваім доме й пры-  
 хінуў сьвятар праскае замкавае катэдры сьвятога Віта, ведамы чэскі куль-  
 турны дзеяч Ян з Пухава. У ягоным доме Скарынаў сын Франьцішак 2  
 чэрвеня 1541 году трагічна ў вагні й загінуў. Дык доктар Франьцішак Ска-  
 рына памёр у 1540 годзе ў Празе, там ён нейдзе й пахаваны. Магіла ягоная  
 пакульшто ня знойдзеная.



Як тойсамы А. Флароўскі выявіў, другі сын доктара Скарыны, Сымон, па прозьвішчы Рус, калі дайшоў у 1552-м годзе да юрыдычнага паўналецця, выстараўся ў каралю Фердынанда I пачэску пісаны адкрыты ліст, якім кароль загадваў усім урадам і ўсім сваім падданым у каралеўстве Чэскім даваць яму ўсякую патрэбную дапамогу пры ягоных росшукках ды спягонне бацькавае маемасьці ды кнігаў. А яшчэ праз 25 год, у годзе 1577, чэскі летапісец зрабіў запіс аб тым, што «Паляк Сымон, па прозьвішчы Рус, з Полацка» — выяўна тойсамы Сымон Рус Скарына — практыкаваў тады як лекар на паўдні Чэхіі, у Крумлэве.

## У СЬВЯТЛЕ ФАКТАЎ І ГІСТОРЫІ

Ведама, што ў архівах Эўропы ляжаць, некранутыя яшчэ рукою дасьледнікаў, гурбы матар'ялаў пра доктара Францішка Скарыну. Ды, калі й сяньня ня ўсё мы яшчэ пазналі й ведаем пра ход жыцьця й дзейнасьці выдатнага Палачаніна, калі ў ягонай біяграфіі сьвецяцца ўсё яшчэ не малыя «белыя плямы», ды жыцьцяпіс доктара Скарыны цяпер далёка ня гэтка фрагмэтарны, ня зьлеплены з мала із сабой павязаных эпізодаў, якім ён быў пры канцы XIX стагодзьдзя, у часы П. Валадзімірава, ці яшчэ й сорок год таму, калі ў Менску выдаваўся скарынінскі юбілейны зборнік «Чатырохсотлецьце беларускага друку».

Ведамага, цікавага й важнага пра доктара Скарыну сяньня даволі й для вялікага біяграфічнага палатна. Здарэньняў і падзеяў, драматычных прыгодаў і ідэйна-сьветаглядных канфліктаў, што разгортваліся на прасторы блізу ўсяе Эўропы — ад Італіі й Скандынавіі на захадзе, да Маскоўшчыны на ўсходзе — у ягоным жыцьцяпісе дастаткова, і няма патрэбы ствараць фікцыйныя здарэньні ці лягенды, што толькі дэфармуюць і хвальшуюць ведамую біяграфічную й гістарычную праўду. Хопіць для гэтага прыгадаць хоць-бы яскравы слаўны падуанскі эпізод, праскія ды віленскія ўзвышшы й заняпады літаратурна-выдавецкай дзейнасьці, раптоўны загаданы кенігсбэрскі паварот, пазнанскае зьявольнае, ці той драматычны канфлікт нясумяшчальных ідэяў і сьветаглядаў — духа вольнае дэмакратычнае думкі ды фанатычнага дагматычнага дэспатызму — яскраваю выяваю якога было публічнае спаленьне кнігаў Скарыны ў Маскве.

З раскрыцьцём апошнімі гадамі новых балонак жыцьця ды новых галінаў і месцаў дзейнасьці, духовая постаць доктара Скарыны ўзрасла, змагутнела, і стала перад намі куды больш складанай, багатай і велічнай, як яна выглядала калісьці нашым папярэднікам. Гэта постаць з аднаго боку шчырых, глыбокіх хрысьціянскіх пераконаньняў, а з другога — наважнага гуманістычнага сьветагляду, бязь і ценю канфэсійнае абмежаванасьці ці артадаксыйнае сэктанскае самазамкнутасьці. У дзейнасьці доктара Скарыны ніякіх сьлядоў рабскага дагматызму ці сьляпога агрэсыўнага фанатызму. З гэтага гледзішча Скарына верны сын духу свае рэнэсансавее пары ды свае Полацкае й усяе беларускае зямлі, дзе традыцыі дэмакратыі й талеранцыі вяліся ад стагодзьдзяў, ды асабліва жывыя былі ў ягоную якраз пару.


Уражае ў доктара Скарыны заўсёды тое, што хоць ён і нязвычайна высокае на сваю пару ўнівэрсытэцкае адукацыі ды грамадзянін усяе Эўропы ў поўным значаньні гэтага слова, ды ён ніколі не забываўся й на сваю зямлю, свой народ, але жыў іх якраз справамі й патрэбамі. Здабытыя ўзвышшы эўрапейскае думкі й навукі не адарвалі яго ад роднае глебы й традыцыяў. Шчыры дэмакратычны патрыятызм вязалі моцна Скарыну зь ягоным «людом паспалітым» праз усё жыццё. Гэта яго справамі й доляй ён жыў, гэта яны былі крыніцаю тае духовае сілы, што піхала яго да ахвярнае вытрывалае дзейнасьці для «добрага паспалітага». Грамадзка-патрыятычныя матывы — галоўная ідэйная пружына ўсяе літаратурна-выдавецкае дзейнасьці Скарыны. Дабро грамады, дабро агулу, дабро народу Скарына ставіў вышэй справаў прыватных, асабістых. Ён казаў: «Ня толькі самі сабе нараджаемся на сьвет, но болей ка службе Божай і паспалітага добрага».

Свой глыбокі патрыятызм і вынікаючыя зь яго маральна-грамадзкія абавязкі да свайго краю й народу доктар Скарына выказаў найскравей у прадмове да Кнігі Юдыты сваім, слаўным ужо, пастулятам, каб мы «ўсякага труду й скарбаў для паспалітага добрага й для айчыны свае не шкадавалі, бо ад прыраджэньня зьвяры, што ходзяць у пустыні, знаюць ямы свае; птушкі, што лётаюць па паветры, ведаюць гнёзды свае; рыбы, што плаваюць па моры й у рэках, чуюць віры свае; пчолы й тым падобнае, бароняць вульляў сваіх; — тако-ж і людзі, дзе зраділіся й ускормленыя суць па Бозе, к таму месцу вялікую ласку й маюць».

Ня ў пляне гэтага кароткага жыцьцяпіснага нарысу разглядаць вялікае культурна-гістарычнае значаньне дзейнасьці доктара Скарыны. Прывесці можна толькі правільнае бясспрэчна яго агульнае асэнсаваньне, дадзенае памерлым нядаўна выдатным гісторыкам і скарыністым Антонам Васілевічам Флароўскім:

«Дзейнасьць Скарыны — складаная й шматгранная. Яго жыцьцёвы шлях ня быў прасты. Адзін пералік ягоных зацікаўленьняў паказвае, які гэта быў адукаваны чалавек, наколькі разнабаковыя былі ягоныя захапленьні й магчымасьці... Тое, што ён зрабіў, вылучае яго ў шэрагі самых выдатных дзеячоў кніжнай справы. Вялізарны яго ўклад у разьвіцьцё эўрапейскага кнігадруку... Па сіле розуму, па размаху яго асьветнай і кнігавыдавецкай дзейнасьці, рэдка каго зь дзеячоў пачатку XVI стагодзьдзя можна параўнаць з Францішкам Скарынам... Скарына паказаў вялікі прыклад самаадданага служэньня роднаму народу. Служыць „добраму паспалітаму“ завяшчаў ён і нашчадкам».





Партрэт доктара Франьцішка Скарыны ў Sala dei Quaranta Падуанскага ўніверсітэту. Маляваў Giacomo dal Forno.

# Скарына ў Падуі

*Вітаўт Тумаш*

O, Padua, you nursery of fine arts!  
*William Shakespeare*

Мяркаваньні, што вышэйшую асьвету Францішак Скарына здабываў ня толькі на Кракаўскім, але й на нейкім іншым унівэрсытэце, — найбаржджэй на адным з унівэрсытэтаў Італіі, — выказваліся яшчэ перад тым, як былі знойдзеныя архіўныя на гэта довады. Наводзілі на гэткую думку некаторыя факты самога Скарынавага жыцьцяпісу. Ведама было, прыкладам, што Скарына меў два дактараты — «навукаў вызваленых» і «навукаў лекарскіх». Разоў колькі адзначае ён гэта сам у кнігах Бібліі свайго выданьня, як у кнізе Ісуса Навіны — «в науках вызволеных и лекарствех доктор», ці ў Кнізе Руты «в лекарстве и науках доктор».

Знаем тымчасам, што на Кракаўскім унівэрсытэце Скарына студыяваў толькі «навукі вызваленыя», філязофію. Няма-ж ніякіх дадзеных на тое, каб вучыўся ён там і мэдычнае веды. Ды гэта й мала праўдападобна, бо навучаньне мэдыцыны ў Кракаве ў тую пару было на даволі нізкім узроўні. На мэдыцынскім факультэце існавалі там тады ўсяго дзьве катэдры, калі на праве было 7, на тэалёгіі 12, а «вызваленыя навукі» мелі іх аж 22.<sup>1</sup> Цяжка й дапушчаць, каб пасья праслуханьня лекцыяў толькі гэтых дзвёх кракаўскіх мэдыцынскіх катэдраў Скарына змог пасьлей — і нязвычайна бліскуча — скласьці дакторскія экзамены на найслаўнейшым тагачасным мэдыцынскім факультэце, на падуанскім.

Калі вельмі непраўдападобна, каб мэдыцыну Скарына студыяваў у Кракаве, дык дактарат у гэтай галіне здабыць там яму было й немагчыма, бо ў гады Скарынавых акадэмічных студыяў дактаратаў з мэдыцыны ў Кракаве яшчэ не давалі. Абсальвэнты кракаўскага мэдыцынскага факультэту па дактарат мусілі ехаць тады за межы. Першая ведамая дактарызацыя мэдыкаў у Кракаве адбылася толькі 28 лютага 1527 году, у часе рэктарату прафэсара мэдыцыны Лукаша Наскоўскага, ці 15 год пасья таго, як Скары-

---

<sup>1</sup> Baruscz Henryk. Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu. Kraków, 1935; б. 191, 215 ды іншыя.



на сваю вышэйшую адукацыю завяршыў ужо дактаратам з галіны мэдыцыны.<sup>2</sup>

На думку, што Скарына студыяваў і на ўнівэрсытэтах Італіі, наводзіла дасьледнікаў ягонага жыцьцяпісу найперш сьведамасьць таго, што ў Скарынаву пару, пры канцы XV й на пачатку XVI стагодзьдзяў, моладзь зь Вялікага Княства Літоўскага, дзеці магнатаў, замажнейшае шляхты ды меставага патрыцыяту, па акадэмічную асьвету, апрача польскага Кракава й чэскае Прагі, кіравалася найчасьцей на вышэйшыя школы Італіі, звычайна на ўнівэрсытэты Балёніі ды Падуі. Зьмянілася гэта толькі ад другой палавіны XVI стагодзьдзя, у пару пашырэння рэфармацыйнага руху на землях Беларусі, калі гэтая моладзь, пратэстанцкага, пераважна, веравызнаньня цяпер сама, хлынула масава на навуку на пратэстанцкія ўнівэрсытэты Нямецчыны. Вось, улічаючы гэта, Пётра Валадзіміраў у сваёй манаграфіі пра Скарыну 1888 году й пісаў, што дактарат у лекарскіх навуках мусіў ён здабыць «у Нямецчыне, у Італіі (найхутчэй у Балёніі), ці ў Празе».<sup>3</sup> Валадзімірава дапушчэньне аб Італіі, як магчымай краіне лекарскае дактарызацыі Францішка Скарыны, неспадзеўкі хутка, бо праз чатыры ўжо гады, было пацьверджанае архіўнымі знаходкамі. Выявілася, праўда, што дактарызацыя гэтая адбылася не, як гадаў Валадзіміраў, у Балёніі, а ў Падуі.

Абставіны выяўленьня й публікацыі, яшчэ пры канцы мінулага стагодзьдзя, гэтых, для біяграфіі Скарыны вельмі важных архіўных дакумэнтаў, разгляд іх зьместу, факт нядаўнага адкрыцьця новага актавага запісу ў Падуі з новымі важнымі жыцьцяпіснымі ведамкамі пра доктара Скарыну, рэпрадукцыя ўсіх гэтых актавых запісаў, лацінскія іх тэксты ды беларускія пераклады, і складаюць зьмест гэтага нарысу пра «Скарыну ў Падуі».

### ЗНАХАДКА ДОКТАРА ВІНДАКЕВІЧА

З даручэньня Польскае Акадэміі Навук у Кракаве доктар Станіслаў Віндакевіч пры канцы XIX стагодзьдзя праводзіў перагляд актаў і дакумэнтаў італіянскіх старасховаў для выяўленьня ведамак пра тых палякоў, што студыявалі калісьці ў Італіі. У выніку гэтых росшукаў, у 1892 годзе, у выданьні Польскае Акадэміі Навук, паказалася публікацыя «Матар'ялы да гісторыі палякаў у Падуі». У гэтай працы Ст. Віндакевіч падаў, між іншага, да ведама, што ў ваднэй з актавых кнігаў факультэту «Артыстых і мэдыкаў» падуанскага ўнівэрсытэту, у кнізе *Sacri Collegii Dominorum Artistarum et Medicorum*, пад 1512 годам, ёсьць актавыя запісы й пра Францішка Скарыну з Полацка, запісы датычныя ягоных экзаменаў на годнасьць

<sup>2</sup> *Conclusiones Universitatis Cracoviensis ab anno 1441 ad annum 1589*. Wydał Henryk P a r u s z. Polska Akademia Umiejętności. Archiwum Komisji do dziejów Oświaty i szkolnictwa w Polsce, Nr. 2. Kraków, 1933; б. 172.

<sup>3</sup> Владимир Петр Владимирович. Доктор Франциск Скорина. Его переводы, печатные издания и язык. Общество Любителей Древней Писменности. Том XC. Санктпетербург, 1888; б. 56.



доктара лекарскіх навукі. Віндакевіч даў і кароткія выпіскі з гэтых запісаў.<sup>4</sup>

Здарылася гэтак, што зь Віндакевічавай працай, і, відавочна, яшчэ перад яе публікацыяй, змог пазнаёміцца выдатны славісты, прафэсар бэрлінскага ўнівэрсытэту, Аляксандра Брукнэр. Пра цікавую архіўную знаходку ў кожным выпадку ён ужо ў 1891 годзе, ці яшчэ перад друкам Віндакевічавага паведамленьня, спамянуў у гутарцы з дацэнтам пецяярбурскага ўнівэрсытэту, гісторыкам расейскае літаратуры, Ільлэй Шляпкінам. Заінтрыгаваны справаю, Шляпкін улетку таго самага году пасьпяшаўся да Падуі, расшукаў тамака ў архіве актавыя запісы пра Скарыну, парабіў пры дапамозе прафэсара Антоніё Савары зь іх водпісы, ды ў годзе 1892-м апублікаваў лацінскія тэксты трох актавых дакумэнтаў у красавіковым нумары пецяярбурскага часопісу «Журнал Министерства Народного Просвещения». Публікацыю сваю Шляпкін прысьвяціў Пётру Валадзіміраву, аўтару друкаванае колькі год перад гэтым, у 1888 годзе, манаграфіі пра доктара Скарыну, тады ўжо прафэсару Кіяўскага ўнівэрсытэту.<sup>5</sup>

Дык у тымсамым годзе, як у межах тагачаснае Аўстрыйскае імперыі, у Кракаве, зьяўлялася Віндакевічава праца з паведамленьнем пра знаход Скарынавых падуанскіх актаў, у тагачаснай сталіцы імперыі Расейскай, у Пецяярбурзе, друкаваліся ўжо тэксты гэтых актаў. Гэта адзін з яркавых прыкладаў ведамае рывалізацыі расейскіх і польскіх дасьледнікаў XIX стагодзьдзя на полі навуковага вывучэньня Беларусі, рывалізацыі, што давяла да публікацыі цэлае чарады важных навукова матар'ялаў і каштоўных беларусаведных працаў найперш з галіны гісторыі ды этнаграфіі Беларусі.

Публікацыя Шляпкіным тэкстаў трох падуанскіх актавых запісаў пра Скарыну была важным дапаўненьнем да кароткага Віндакевічавага паведамленьня пра факт самога іх выяўленьня, хоць была яна й не без заганаў з гледзішча навуковага. Калі супаставіць тэкст апублікаваны Шляпкінам з тэкстам фатаадбіткаў актавых арыгіналаў, дык можна заўважыць паважныя недакладнасьці й памылкі, што паўсталі пры нялёгкім адчытваньні лацінскага скорпісу запісу. Дапушчаныя былі й неапраўдальныя з навуковага гледзішча пропускі. Прыкладам, імі й прозьвішчы тых 24-х прафэсараў Сьвятое Калегіі, што складалі экзаменацыйную камісію падчас Скарынавага дактарскага экзамену ў Падуі, а якія пададзеныя пры канцы трэцяга запісу, Шляпкін у сваёй публікацыі збыў, як малаважную драбніцу, словамі: «24 подписи присутствующих». Тымчасам гэтыя «24» ня нейкія прыпадкова прысутныя пасыўныя сьветкі падзеі, а 24 прафэсары падуанскага ўнівэрсытэту, праз крыжавы агонь запытаў якіх Францішку Скарыну трэ было пераможна перайсьці на тое, каб здабыць ступень доктара ў галіне лекарскіх навукі. Памылкова Шляпкін кажа й аб «подписах». Пад тэкстам запісу ніякіх подпісаў няма. Там толькі пратакольны, зроблены рукою сакратара, паіменны пералік прысутных на экзамене прафэсараў Калегіі. Свае подпісы яны, магчыма, паклалі на арыгінале дакумэнту

<sup>4</sup> Windakiewicz St. Materiały do historii Polaków w Padwie. Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce. Tom VII. Kraków, 1892; б. 158.

<sup>5</sup> Шляпкин И. К биографии Франциска Скорины. «Журнал Министерства Народного Просвещения», № 4. Санктпетербург, 1892; б. 382—385.



дактарызацыі, на дыплёме, што, хіба-ж, быў уручаны новаму доктару, а які, відавочна, не захаваўся.

Ды, не зважаючы на ўсе свае хібы й недахопы, Шляпкінава публікацыя была важнаю дакумэнтнаю падмогаю дасьледнікам для выяўленьня таго, як праходзіла дактарызацыя слаўнага Палачаніна, ды чым важнаю была Падуя на жыцьцёвым шляху найвыдатнейшага дзеяча беларускае культуры XVI стагодзьдзя.

## МІНАТАЎ ЗБОР, ДОРЫГЭЛЬЛЯВЫ СЬПІС

Калі славiстыя Эўропы першы раз з публікацыяў Віндакевіча ды Шляпкіна, і толькі ў 1892 годзе, дазналіся пра факт прабываньня ў Падуі й дактарызацыі Францішка Скарыны ды пра існаваньне ў тамашніх архівах датычных гэтага актавых запісаў, дык гэта ня значыць, што ніхто ня бачыў гэтых запісаў перад гэтым. Былі італіянскія навукоўцы, што гарталі й чыталі іх ужо 150 год перад Віндакевічам, яшчэ ў першай палавіне XVIII стагодзьдзя. Пакінулі яны аб гэтым і свае пісанья сьветчаньні.

Першы, пра якога ведама, што ён знаў падуанскія запісы пра доктара Скарыну, гэта Джузэппэ Марыя Мінато — Giuseppe Maria Minato — ад 1737 году канцлер Universitas artistarum падуанскае акадэміі. Важная для ўнівэрсытэту заслуга Мінато была тая, што каля 1740 году ён сабраў і спарадкаваў раськіданыя перад гэтым старыя акты й дакумэнты падуанскага ўнівэрсытэцкага архіву. Гэтак паўстаў 37-томны «Мінатаў збор» — *Raccolta Minato*.<sup>6</sup> Сваю працу Мінато завяршыў інвэнтарызацыйным, зробленым у італіянскай мове, сьпісам сабраных дакумэнтаў паводле паасобных справаў — *Indice generale per materiam*. У сваім сьпісе актаў «Калегіі мэдыкаў і філязофаў» — *Memorie sopra lo Studio e Collegio di Medici e Filosofi, 1150—1591, fol. J. 646*, Мінато адзначыў і актавыя запісы пра Скарыну, падаў дату (памылкова «8 лістапада» заміж лістапада 9-га), імя й прозьвішча дактарызаванага (прозьвішча таксама з памылкай — *Rogina* заміж *Skorina*), месца паходжаньня, нацыянальнасьць, становішча, пералічыў імя й прозьвішчы пляці прамотараў, ды даў паказаньне, дзе гэтыя запісы ў актавых кнігах знаходзяцца. Вось зь Мінатавага рээстровага сьпісу Ст. Віндакевіч пры канцы XIX стагодзьдзя й даведаўся пра існаваньне актавых дакумэнтаў аб Скарыну ў Падуі. Каб ня Мінатаў збор і даведка ў ім пра Скарыну, пратаколы Скарынавых падуанскіх экзаменаў, магчыма, яшчэ й сьняня ляжалі-б, нікім незаўважаныя, у старасховах Падуі.

Другі, хто ў тымсамым яшчэ стагодзьдзі, што й Мінато, знаў пра Скарынавы запісы ў Падуі, гэта падуанскі абат Франчэско Дорыгэльля — Francesco Dorighello (1731—1815). У другой палавіне XVIII стагодзьдзя Дорыгэльля займаў нялёгкае заданьне: наважыўся ён скласьці храналёгічны сьпіс усіх дактароў, падуанцаў і не падуанцаў, што былі прамаваныя на Падуанскім унівэрсытэце за звыш паўтысячы тады ўжо год яго існаваньня. Ягоная рукапісная, пісаная пайталіянску, праца, мае назой *Elenco di laureati in questa Università, di Padova e non Padovani*. Дорыгэльлявы рукапіс перахоўваецца цяпер у бібліятэцы Падуанскага ўнівэрсытэту (Ma-

<sup>6</sup> Favaro Antonio. *L'Università di Padova*. Venezia, 1922; 6. 97.

poscritto, 43, II, f. 272).<sup>7</sup> Дорыгэльлэ ў сваім запісе падаў важнейшыя весткі з актавых экзаменацыйных пратаколаў пра Скарыну, згадаў пра першы пробны экзамен Скарыны й пра другі прамацыйны, ды дадаў ад сябе паясьненне, што Полацк, зь якога паходзіў Скарына, гэта «места ў Ліцьве» — «civita nella Lituania».

Ні Джузэппэ Мінато, ні Франчэско Дорыгэльлэ, пэўна-ж, нічога ня зналі пра тое, які быў далейшы лёс нязвычайнага юнака з далёкага паўночнага Полацку, што сваёю ведай, красамоўнасьцяй, тактам, здзівіў калісьці вучоных мужоў Сьвятое Калегіі Артыстых і Мэдыкаў Падуі. Яны ня ведалі пра ягонае важнае значаньне ў гісторыі пісьменнасьці й друку й свае бацькаўшчыны, і ўсяе ўсходняе Эўропы. Ні Мінато, ні Дорыгэльлэ не ўсьведамлялі таго, што «бедны юнак», які ў восені 1512 году прыбыў у Падую за «чатыры, ці мо й болей тысячаў міляў», датрымаў дадзенае Сьвятой Калегіі прырачэньне, што за допуск яго «з ласкі Божае» да экзаменаў на годнасьць доктара лекарскіх навукаў, ён пастараецца прынесці гонар і для ўнівэрсытэту, і для Падуі. Дзеля гэтага і іхнае зацікаўленьне Скарынам і экзаменацыйнымі аб ім запісамі й ня ішло далей самае рэгістрацыі актаў ды адзначэньня важнейшых фактаў цікавае падзеі.

Хоць і неапублікаваныя друкам, рукапісныя рэестровыя запісы Мінато й Дорыгэльлэ сталі пазьней вельмі важнаю дапамогай навукоўцам пры выяўленьні факту падуанскае дактарызацыі Скарыны. Былі яны першымі ар'ентацыйнымі ніткамі, па якіх дасьледнікі з часам дайшлі й да самых актавых пратакольных запісаў, у якіх гэтак яскрава апісаны ход Скарынавых экзаменаў. Фатарэпрадукцыі запісаў Мінато й Дорыгэльлэ, даслоўныя іх тэксты й беларускія пераклады, памешчаныя пры канцы гэтага нарысу.<sup>8</sup>

## ПАДУАНСКИ УНІВЭРСЫТЭТ

Перад тым, як перайсьці да разгляду зьместу падуанскіх актавых запісаў пра дактарызацыю Францішка Скарыны, мэтазгодным будзе даць некаторыя даведкі аб самым унівэрсытэце Падуі, яго гісторыі, арганізацыйнай тагачаснай структуры, агульнаэўрапейскай важнай ролі. Гэтыя інфармацыі памогуць зразумець лепш факты пададзеныя ў актавых запісах ды ўсьведаміць, як праходзіла сама дактарызацыя.

Пасьля ўнівэрсытэтаў Парыжа (год заснаваньня 1110), Балёніі (1158), Оксфарда (1167), Монтпэлье (1181) і Кэмбрыджу (1209), шосты па чарзе паводле часу свайго паўстаньня ўнівэрсытэт Падуанскі быў у сваю пару адным з найвыдатнейшых. Заснаваны яшчэ ў 1222 годзе, у часе Скарынавай на ім дактарызацыі ён меў за сабою ўжо блізу 300-годнюю традыцыю акадэмічнага навучаньня. Падуя, даўжэйшы час незалежная, ад пачатку XV стагодзьдзя падпала пад уладу магутнае суседняе купецкае рэспублікі

<sup>7</sup> Віндакевіч карыстаўся рэестровымі запісамі й Мінаты, і Дорыгэльлэ (тамсама, б. 157). Шляпкін (тамсама, б. 382) прывёў італьянскі тэкст запісу Дорыгэльлэ.

<sup>8</sup> Пачатковыя радкі запісу Мінаты й увесь запіс Дорыгэльлэ былі рэпрадукаваныя ў часопісе „Zn:č“, Rym, Nr. 62—63, 1961; b. 10; і Nr. 64—65, 1962, b. 12.



Вэнэцыі. Універсытэт з гэтага толькі скарыстаў, бо вэнэцыянскія доджы й сэнатары разумелі важнае ня толькі культурнае, але й палітычнае значаньне падуанскае акадэміі ды шчодро ёю апекаваліся. У выніку, універсытэт матар'яльнымі выгадамі мог прыцягваць найвыдатнейшыя навуковыя сілы Італіі. У рупнасьці пра ўніверсытэт Вэнэцыя ў 1407 годзе забараніла навет сваім падданым студыяваць права на іншым, не падуанскім, універсытэце. Маючы ў сваёй залежнасьці ды пад сваёй апекаю недалёкую, ледзь 30 км ад Вэнэцыі адлеглую ды слаўную на ўвесь сьвет Падуанскую акадэмію, Вэнэцыя ня мела патрэбы закладаць вышэйшую навуковую ўстанову ў сябе й Падуя стагодзьдзямі спаўняла ролю ейнага ўніверсытэцкага гарадка.

Побач гойнае матар'яльнае апекі багатае купецкае рэспублікі сьвятога Марка, для красаванья ўніверсытэту вялікае значаньне мела й лібэральная акадэмічная атмасфэра, што традыцыйна панавала на падуанскай акадэміі. Гэтая акадэмічная свабода красаваць магла таксама найперш дзякуючы пратэкцыі магутнае Вэнэцыі, якая не баялася стаць часта наперакор і найвышэйшага царкоўнага аўтарытэту, папы, дый ці раз была й у вадкрытым мілітарным змаганьні з войскамі рымскага «намесніка Хрыста». Вэнэцыя магла тады пазволіць сабе на тое, каб на прасторах сваіх валаданьяў сілу папскае цэнзуры й інквізыцыі зьвесці да кансульта тыўнае толькі ролі.

Для лібэральнае атмасфэры на ўніверсытэце, талеранцыйнасьці й свабоды думкі, вялікае значаньне мела й сама рэлігійная палітыка Вэнэцыі, што вынікала з гандлёва-купецкае мэнтальнасьці й дзяржаўнасьці ды асаблівага геапалітычнага палажэньня гэтае інтэрнацыянальнае тады мэтраполіі на скрыжаваньні гандлёва-камунікацыйных шляхоў між Захадам і Усходам. Мелі для гэтага сваю вагу й чыста практычныя мяржаваньні — патрэба прыцягваць, а не адштурхваць ад сябе чужых студэнтаў. У выніку, падуанская акадэмія красавала, ейны аўтарытэт рос, слава ішла далёка за межы Італіі, а Падуя ад XVI стагодзьдзя стае адным з найбольш актыўных цэнтраў навукі, месцам фэрмэнтацыі новых паглядаў і сьмелых ідэяў, ды важным вогнішчам поступу эўрапейскае думкі.

Па сваёй арганізацыйнай структуры падуанская акадэмія ў Скарынавы часы дзялілася на два ўніверсытэты: юрыстых, ці легістых — *Universitas iuristarum*, і «артыстых» — *Universitas artistarum*. Універсытэт «артыстых» складаўся з трох факультэтаў: тэалёгіі, філязофіі й мэдыцыны. На філязофіі, якую, як ведама, Скарына студыяваў у Кракаве, навучаньне абымала «сем навукі вызваленыя». Тры першыя зь іх, граматыка, лёгіка й рыторыка, складалі гэтак званае *trivium*, музыка-ж, арытмэтыка, геамэтрыя й астраномія групу другую — *quadrivium*. Навука на філязафічным факультэце ўважалася за агульна-адукацыйную й, звычайна, трактавалася як прыготова да далейшых студыяў на іншых, спэцыяльных факультэтах. І Францішак Скарына спачатку закончыў, з дактарскім тытулам, «навуку вызваленыя», філязофію, і толькі пасля студыяваў мэдыцыну ды дактарызаваўся ў галіне навукі лекарскіх.

Апрача навучальнага падзелу, існаваў на акадэміі яшчэ й нацыянальны падзел студэнтаў, таксама на два ўніверсытэты. Першы, *Universitas citramontana*, абыймаў студэнтаў, што паходзілі ізь земляў на поўдзень ад Альпійскіх гораў, ці «перадгаран» — *citramontani*. Былі гэта італіянец. Пе-



радгаране гуртаваліся ў «правінцыі». Другі — Universitas ultramontanorum, гуртаваў студэнтаў, што паходзілі ізь земляў на поўнач ад Альпаў, «загаран» — ultramontani. Загаране тварылі арганізацыі па нацыянальнасьці, ці «нацыі». Калі студэнтаў нейкае нацыі было шмат, сярод яе паўставалі яшчэ й згуртаваньні паводле «правінцыяў».

Век тагачасных студэнтаў мог быць ад 17-ці й аж да 40-ку год. Завяршэньнем закончанае акадэмічнае адукацыі было здабыцьцё навуковае ступені доктара. Доктарат даваў права на самастойнае навучаньне ў дадзенай галіне іншых. Акадэмічны год на падуанскім унівэрсытэце ў часы Скарыны пачынаўся 1-га лістапада. Гэтым тлумачыцца, чаму Скарынавы экзамены адбываліся таксама на пачатку лістапада.

Калі ідзе пра мэдыцынскі факультэт, дык побач самое лібэральна-касмапалітычнае атмасфэры ўнівэрсытэту ў Падуі, моладзь Эўропы ахвотна гарнулася туды й дзеля вольнага праводжаньня там анатамічных сэкцыяў, з чым ня ўсюды было тады проста й лёгка. Ужо ў Скарынавы часы падуанскі мэдыцынскі факультэт меў славу найлепшага на ўсю Эўропу, а крыху пасьлей, у часе дзейнасьці на ім сусьветнае славы анатома Андрэя Вэзалія, аўтара векапомнага анатамічнага атляса *De humani corporis fabrica* (1543), мэдыцынскі факультэт Падуі дасягнуў узьвышшаў свайго красаваньня й славы.

Апрача самое славы Падуанскага ўнівэрсытэту, як найлепшага ў тую пару, магло быць і колькі іншых прычынаў на тое, што для завяршэньня свае лекарскае адукацыі Францішак Скарына накіраваўся якраз на падуанскую акадэмію. Ужо сваім геаграфічным палажэньнем на скрыжаваньні міжнародных гандлёва-палітычных і культурных сувязяў, сувязяў найперш між землямі Італіі ды Грэцыі, Балканаў і Усходам Эўропы, Падуя й ейны ўнівэрсытэт былі натуральным прыпынішчам для прагнае навукі й веды моладзі краёў эўрапейскага ўсходу, а ў тым ліку й Вялікага Княства Літоўскага.

Важным было асабліва тое, што праз Вэнэцыю й Падую да Італіі й усяе заходняе Эўропы стагодзьзямі струменіла вялікая духовая спадчына антычных грэкаў — клясычная грэцкая пісьменнасьць, мова, мастацтва — ня чужыя й Скарынавай праваслаўнай Беларусі. У Скарынавы часы навокала слаўнага вучонага-гуманісты й выдаўца Альда Мануція ў Вэнэцыі гуртаваліся выдатныя вучоныя й пісьменьнікі з ўсяе Эўропы ды і далі зачатак «Новае Акадэміі». Адным з важных заданьняў Акадэміі было здабываньне й рыхтаваньне да друку найвыдатнейшых твораў грэцкіх клясыкаў. Выдавецтва Альда Мануція абслугоўвала вучоных усяе Эўропы аўтарытэтна адмыслоўцамі адрэдагаванымі й дасканальна выдадзенымі грэцкімі тэкстамі твораў Герадота, Сафокля, Эўрыпіда, Плятона, Арыстотэля, Піндара, Плотарха.

Пры выбары Скарынам Падуі для лекарскае дактарызацыі істотнае напэўна значаньне меў і згаданы вышэй факт, што падуанскі ўнівэрсытэт у тую пару славіўся сваей лібэральнай атмасфэрай. У вадваротнасьць хоць-бы слаўнаму таксама ўнівэрсытэту парыскаму, дзе панаваў строгі сярэднявечны рэжым ды абавязвала бяскрытычная вера ў старыя навуковыя аўтарытэты, у Падуі заўсёды красаваў творчы скэптыцызм, недавер, ды дапушчалася крытыка й прызнаных аўтарытэтаў. Хоць і тут, як тады усюды, займаліся найперш інтэрпрэтацыяй паглядаў Арыстотэ-



ля, ды Падуя нейк усьцераглася схаластычнага застою здэгэнэраванага арыстотэлізму й заўсёды выяўляла імкненьне да свабоды крытыкі й даволі значнага лібэралізму. Тут заўсёды больш увагі й прызнанья знаходзілі новыя думкі й смелыя ідэі. У Падуі навет і «гарэтыкаў» за іх грэшныя перакананьні не палілі, як тады здаралася, а абаранялі ды ахоўвалі.

Маючы вышэй сказанае на ўвесе, ня будзе дзіўным, што й для Франьцішка Скарыны, які вырас з народу й краю, дзе рэлігійная, нацыянальная й палітычная свабода й талеранцыя былі старавечнаю ўжо традыцыяй, духавая атмасфэра падуанскага якраз унівэрсытэту мусіла быць блізкаю й свойскай, і ён меў падставы спадзявацца, што калі дзе, дык тут будзе чуцца «як у сябе дома».<sup>9</sup>

## УНІВЭРСЫТЭЦКІЯ АКТАВЫЯ ЗАПІСЫ

Выяўленьня ў 1892 годзе Ст. Віндакевічам падуанскія ўнівэрсытэцкія актывыя запісы пра дактарызацыю Франьцішка Скарыны занесеныя ў кнігу *Sacri Collegii Dominorum Artistarum et Medicorum, 1512—1523*. Кніга перахоўваецца ў Старым Архіве падуанскага ўнівэрсытэту — *Archivio antico della Università di Padova*. Усіх запісаў пра Скарыну ў кнізе тры. Фатарэпрадукцыі гэтых запісаў, лацінскія тэксты арыгіналаў, беларускія пераклады ды паясьненьні, памешчаныя пры канцы гэтае працы. Гэтта даецца кароткі пераказ іхнага зместу.<sup>10</sup>


Першы запіс, гэта пратакол паседжанья Сьвятога Калегіі «Артыстых і Мэдыкаў» Падуі ў справе дапушчэньня Франьцішка Скарыны да дактарскіх экзаменаў з мэдыцыны. Паседжаньне, скліканае віцэпрыёрам Калегіі, прафэсарам Тодарам Муссаты, адбылося ў царкве сьвятога Урбана, у пятніцу 5 лістапада, а 17-ай гадзіне папаўдні. На ім віцэпрыёр рэфэраваў сябром Калегіі справу, дзеля якога паседжаньне было скліканае, гэтакімі словамі:

«Найдастойнейшыя Спадары Доктары! Прычына скліканья Вашых Дастойнасьцяў гэтка: Ёсьцека тут адзін вельмі вучоны бедны юнак, Доктар навукаў, што прыбыў зь вельмі далёкіх — чатыры можа тысячы, ці й болей міляў ад гэтага праслаўнага места краёў, — для зьвялічэньня славы й гонару яго, ягонага красуючага суспольства ды Сьвятога Калегіі нашай, і жадаў-бы сабе прызнанья, з Божае ласкі, і ўдзяленьня гэтаю Сьвятою Калегіяй годнасьці ў галіне лекарскіх навукаў. Калі Вашыя Дастойнасьці дазволіце — прадстаўлю яго самога. Гэты, вышэй згаданы юнак і Доктар, гэта спадар Франьцішак, сын нябошчыка Спадара Лукаша Скарыны з Полацка, Русіч».

Пасьля гэтага ўведзены быў і прадстаўлены Калегіі Франьцішак Скарына, які сам прасіў ласкавага прызнанья сабе годнасьці ў галіне лекар-

<sup>9</sup> Больш ведамак пра Падуанскі ўнівэрсытэт можна знайсці ў згаданай вышэй кнізе А. Фаваро, а таксама ў артыкуле: Егораў Зьмітра — Падуанскі Унівэрсытэт у XV—XVI сталяццях (Чатырохсотлецьце беларускага друку, 1525—1925. Інстытут Беларускае Культуры. Менск, 1926; б. 23—38).

<sup>10</sup> Фатарэпрадукцыі арыгіналаў, лацінскія тэксты, беларускія пераклады, памешчаныя таксама ў часопісе „*Žnič*“, Рым. Nr. 61, 1961, б. 6—7; 62—63, 1962, б. 10; Nr. 64—65, б. 12.



Актовая книга *Sacri Collegii Dominorum Artistarum et Medicorum*  
Падуанскаго университета ў якой запісы пра экзамен  
Франьцішка Скарныны.



скіх навукаў ды прыракаў шырыць за гэта ўсюды «славу й чэсьць Сьвятое Калегіі ды кажнага яе доктара паасобку». Пасьля прэпытаў сябрамі Калегіі юнака, між прафэсарамі адбылася абмена паглядаў у справе просьбы Скарыны. Па дыскусіі віцэпрыёр Муссаты правёў галасаваньне. Хто быў за гэтым, каб дапусьціць юнака да экзаменаў з мэдыцыны, пры захаваньні ўсіх, вымаганных рэгулямінам унівэрсытэту, правілаў, павінен быў кінучь свой голас у вурну пацьвярджальную, чырвоную — *tubra afirmante*. Хто-ж быў-бы супроць гэтага, голас меў кінучь у вурну адмоўную, зялёную — *viridi negante*. Праведзенае гэтак галасаваньне ня выказала аніводнага голасу супроць і Скарына да экзамену быў дапушчаны.

Другі ўнівэрсытэцкі запіс, гэта пратакол «пробнага» экзамену з мэдыцыны «знакамітага доктара навукаў, спадара прафэсара Франьцішка», які адбыўся ўжо назаўтра, у суботу 6 лістапада, і таксама ў царкве сьвятога Урбана ды даволі познаю парой, бо а 22-ой гадзіне. Скарыну цяпер экзаменавалі паводле пунктаў тае-ж раныцы ім-жа самым сабе вызначаных. Апытвала Скарыну чатырнаццаць прафэсараў Сьвятое Калегіі на чале з віцэпрыёрам Тодарам Муссаты. Прамотарамі ягоньмі былі прафэсары Баўтрамей Барысон, Франьцішак дэ Ноаліс, Франьцішак дэ Эстэ, Геранім а Мульлё й Геранім дэ Урбіно.

Як кажа пратакольны запіс, Скарына з памяці й удала разьвіваў свае «пункты», трапна вельмі падсумоўваў і зьбіваў фактамі супраціўныя довады ды трымаўся ў часе экзамену нязвычайна дастойна. У выніку гэтага ўсімі прысутнымі на экзамене прафэсарамі, без аніводнага вынятку, быў ён прызнаны адпаведным і годным, каб быць дапушчаным да дакторскага экзамену з мэдыцыны. Пры канцы другога актавага запісу дадзены пералік імяў і прозьвішчаў прысутных на экзамене 14 «Спадараў Прафэсараў» — «*Domini Magistri*» — сяброў Сьвятое Калегіі.

Другі, дакторскі экзамен, быў вызначаны на тры дні пазьней, на аўторак 9 лістапада. Гэты экзамен адбыўся нязвычайна ўрачыста й ужо не ў царкве сьвятога Урбана, а ў падуанскім біскупскім палацы. Ход яго апісаны ў трэцім унівэрсытэцкім запісе. Ганаровым старшынём экзаменацыйнага паседжанья Калегіі быў кардынал Сыкст, падуанскі царкоўны адміністратар і духовы апякун акадэміі. Віцэстаршынём — віцэпрыёр прафэсар Тодар Муссаты. У прэзыдыюме былі яшчэ біскуп аргелісенскі Паўла Забарэльлі ды віцэрэктар *Universitas Artistarum* Франьцішак Фульманэльлі з Вэроны. Сьвятая Калегія «Артыстых і Мэдыкаў» Падуі зьявілася цяпер у пашыраным складзе, бо прысутных было 24-х прафэсараў.

Як кажа актавы запіс, гэтым разам «выдатны доктар навукаў Спадар Франьцішак... быў экзаменаваны... строга паводле пунктаў тае-ж раныцы яму вызначаных». Скарына й гэтым разам трымаўся «дастойна й слаўна» й у часе рэфэраванья дадзеных яму Калегіяй пунктаў, і пры адказваньні на стаўляныя яму пытаньні. Дзеля гэтага ўсімі прафэсарамі Калегіі, без аніводнага вынятку, быў ён прызнаны годным дакторскае ступені. Пасьля гэтага кардынал Сыкст апавесьціў, паводле традыцыйна прынятае формы, Франьцішка Скарыну доктарам лекарскіх навукаў. Прафэсар-жа прамотар Баўтрамей Барысон перадаў Скарыну азнакі нададзенае дакторскае годнасьці. Пры канцы трэцяга пратакольнага запісу пералічаныя імя й прозьвішчы 24-х прысутных на экзамене прафэсараў, сяброў Калегіі.



## СКАРЫНІЯНА Ў ПАДУІ

Да 1960 году пра Скарыну ў Падуі было ведама толькі тое, што падзена ў трох, выяўленых С. Віндакевічам, універсытэцкіх запісах. У гэтым-жа годзе, на просьбу Беларускага Інстытуту Навукі й Мастацтва й пры ласкавай дапамозе а. др. Пётры Татарыновіча, з Рыму да Падуі ездзіў сп. Янка Садоўскі з мэтай адшукаць ды сфатаграфавачь для Інстытуту гэтыя акты, а адначасна разглянуцца ў Падуі й яе архівах за магчымаю іншай там «скарыніянай».

Як у часе сваіх кароткіх наведзінаў вясною 1960 году Падуі сп. Я. Садоўскі выясьніў, царква сьвятога Урбана, у якой у пятніцу 5 лістапада 1512 году на паседжаньні Сьвятога Калегіі Франьцішак Скарына аднагалосна быў дапушчаны да дакторскіх экзаменаў у галіне лекарскіх навук, і дзе назаўтра, у суботу, складаў першы «пробны» экзамен, — зуб часу сьцёр з паверхні зямлі, яна сяньня ня існуе. Затое біскупскі палац у якім вельмі ўрачыста адбываўся апошні «строгі» экзамен Скарыны, захаваўся, хоць за мінулыя стагодзьдзі разоў колькі яго й перабудоўвалі. У выніку, у актавай залі палацу із Скарынавых часоў засталася толькі рэнэсансавая багата аздобленая, столь, асмужаная па сумежнай паласе сьценаў арабэскамі.

Апрача трох актавых запісаў пра Скарыну, якія перахоўваюцца ў Старым Архіве Універсытэту, у «Залі сараку» — Sala dei Quaranta — універсытэт мае й Скарынаў партрэт. У залі гэтай калісьці выкладаў слаўны Галілео Галілей. Ягоная, з звычайных дошак зьбітая катэдра, перахоўваецца ў залі й сяньня. На ей — гіпсавы бюст Галілея. На сьценах вось гэтай залі, у два рады, разьмешчаныя партрэты сараку найбольш выдатных мужоў сусьветнае навукі й культуры, што сваю веду й навуковыя годнасьці здабывалі ў падуанскай акадэміі на працягу звыш сямісотгодняга яе існаваньня. Партрэт Скарыны маляваны тэмпэраю мастаком Giacomo dal Forno. Скарына на партрэце паказаны на ўвесь рост, з адкрытаю ў профіль галавой, ахіненны ў дакторскую тогу, у чорных рукавічках. На партрэце ўгары напіс паіталіянку: FRANCISCUS SKORYNA DE POLOCZKO, RUTENO, 1512. Праваруч Скарыны памешчаны партрэт ведамага польскага паэты Яна Каханоўскага з напісам: GIOVANNI KOCHANOWSKI, POLACCO, 1530—1584, леваруч партрэт першага расейскага доктара мэдыцыны Пётры Васілевіча Постнікава з напісам: PETR VASILJEVIĆ POSTNIKOV, RUSSO, 1694.

Партрэт Скарыны ў Падуі — довад на тое, што ўніверсытэт ганарыцца сяньня тым, што ў ясных гэтых мурах Скарына калісьці завяршыў дактаратам сваю мэдыцынскую веду. Гэта, адначасна, паквітавальнае пасьветчаньне з боку акадэміі таго, што Скарына датрымаў дадзенае Сьвятой Калегіі абяцаньне ўславіць універсытэт і Падую за дапушчэньне да экзаменаў і навуковую годнасьць доктара.<sup>11</sup>

Найважнейшае, аднак-жа, што сп. Я. Садоўскаму ў часе пошукаў «скарыніяны» ў Падуі паручыла выявіць, гэтыя нідзе перад гэтым непублікаваны й у скарынаведнай літаратуры няведаны, яшчэ адзін пратакольны запіс пра экзамен Скарыны. Занесены ён у актавую кнігу падуанскага

<sup>11</sup> Вопіс партрэту й ягоная рэпрадукцыя ў: Сымон Брага — Партрэты доктара Скарыны (Конадні, кн. 7, Нью-Ёрк—Мюнхен, 1963; б. 149—151).



біскупскага палацу. У кнізе гэтай, пачынаючы ад 1510 году, запісваліся ўсе выдатнейшыя падзеі й урачыстасці, што ў палацы адбываліся, найчасцей — урачыстыя дактарызацыі. Гэтая кніга перахоўваецца цяпер у Старым Архіве падуанскае біскупскае курыі — Archivio antico della Curia Vescovile di Padova. Архіўнае абазначэнне кнігі — Doctoratum, vol. 49. Запіс пра Скарыну ў ей на 122 балонцы. Новавыяўлены актывы запіс пра доктара Скарыну тады-ж, вясною 1960 году, быў мікрафільмаваны для Беларускага Інстытуту Навукі й Мастацтва.

Новаадкрыты актывы запіс цікавы вельмі з розных гледзішчаў і важны найперш сваймі новымі весткамі да жыццяпісу доктара Скарыны. Хоць пра актывы запіс біскупскага палацу ніхто з даследнікаў жыццяпісу доктара Скарыны ня ведаў, ды яго напэўна бачыў і чытаў 230 год перад гэтым, каля 1740-га году, згаданы раней канцлер факультэту «Артых» падуанскага ўніверсітэту Джузэппэ Міната. Гэта вынікае з выпіскі, што знаходзіцца ў Мінатавым каталёзе старога ўніверсітэцкага архіву, зробленае яўна не з актавай кнігі ўніверсітэту. Відаць гэта з Мінатавай ссылкі на «122 балонку» — гэта нумарацыя балонкі з пратакольным запісам пра Скарыну ў актавай кнізе падуанскага біскупскага палацу.

## ЗАПІС У АКТАВАЙ КНІЗЕ БІСКУПСКАГА ПАЛАЦУ

Актывы запіс аб экзамене Франьцішка Скарыны 9 лістапада 1512 году ў кнізе Doctoratum, vol. 49, старога архіву Падуанскае біскупскае курыі даволі кароткі. Займае ён верхнюю палавіну 122-ога балонкі кнігі. Запіс зроблены палацінску, тагачасным скорапісам, зь вялікім лікам тытлаўлігатураў і скаротаў. Увесь запіс мае 20 радкоў. У радку першым азначэнне часу: год, месяц, дзень. Сем далейшых радкоў, гэта тэкст пратакольнага запісу. У 12-ых канцавых радках — пералік імяў і прозьвішчаў пяці прафэсараў прамотараў ды пяці іншых сьветкаў верагоднасьці апісанае ў пратаколе падзеі, прафэсараў, студэнтаў. Апрача самога экзаменаванага Скарыны, запіс біскупскага палацу згадвае яшчэ адзінаццаць іншых прысутных на экзамене, і, што асабліва важна, падае імі й прозьвішчы асобаў, якіх не згадвае пратакольны ўніверсітэцкі запіс аб гэтым самым экзамене. Фатарэпрадукцыя гэтага запісу, перадрук лацінскага тэксту й беларускі яго пераклад, дадзеныя пры канцы гэтага нарысу.<sup>12</sup>

Калі прыраўнаць новазнайдзены запіс да запісу датычнага тае самае падзеі — экзамену Скарыны ў біскупскім палацы ў ваўторак 9 лістапада 1512 году — зробленага ў ўніверсітэцкіх актывых кнігах, дык можна пераканацца, што ўніверсітэцкі запіс абшырнейшы й дакладнейшы. Ягоны тэкст займае 43 радкі — два разы больш, як запіс курыі. З гэтага два радкі пачатковыя даюць азначэнне часу й месца падзеі, 30 далейшых — пра-

<sup>12</sup> Паведамленьне аб знаходзе актавага запісу пра доктара Скарыну ў: Сымон Брага — Геаграфічная лякалізацыя жыццяпісу доктара Скарыны (Запісы, кн. 3. Беларускі Інстытут Навукі й Мастацтва. Мюнхен, 1964, б. 19—21). Таксама адбітка: Нью-Ёрк—Мюнхен, 1965, б. 17—19. Рэпрадукцыя арыгіналу (без апошняга радка, які на клішы абрэзаны), лацінскі тэкст, беларускі пераклад, былі друкаваныя ў часопісе „Žnič“, Rym, 1960. Nr. 56. b. 8.



такольнае апісаньне яе прабегу. Пры канцы-ж запісу, у трох стоўпіках, пададзеныя імі й прозьвішчы 24-х прафэсароў падуанскае Калегіі «Артыстых і Мэдыкаў».

З прысутных на экзамене ўнівэрсытэцкі запіс дае імі й прозьвішчы, уключна із Скарынавым, 28 асоб. Калі дадаць да іх 5 новых прозьвішчаў, што пададзеныя ў запісе біскупскае курыі, дык атрымаем імі й прозьвішчы 33-х асобаў зь ліку прысутных на апошнім, урачыстым дакторскім экзамене Франьцішка Скарыны ў падуанскім біскупскім палацы, прысутных ці то ў ролі актыўных удзельнікаў дактарызацыі — прэзыдыюму, сяброў Сьвятое Калегіі, ці то пасыўных гасьцей-сьветкаў, аўдыторыі, — прафэсароў, студэнтаў, мяшчанаў Падуі й Вэнэцыі.

Раўнуючы запіс курыі да трох запісаў унівэрсытэцкіх, з самога характару іх пісьма можна зрабіць зусім пэўны выснаў, што пісанья яны дзвюма рознымі асобамі. Дык на дакторскім экзамене ў біскупскім палацы Сьвятая Калегія Артыстых і Мэдыкаў падуанскага ўнівэрсытэту мела свайго сакратара, а біскупская курыя свайго. Абодва яны сачылі за ходам экзаменаў і прамоцыі, і кажны пасвойму перадаў бачанае ў сваім пратаколе. Дык запісы — сьветчаньні аб тойсамай падзеі дзвюх асобаў.

Не зважаючы на ляканічную караціню, новавыяўлены запіс вельмі істотна пашырае й дапаўняе ведамкі аб самым ходзе Скарынавых экзаменаў у Падуі, і, што асабліва важна, ён раскрывае й некаторыя раней ня ведамыя, факты із Скарынавага жыцьцяпісу. Запіс біскупскае курыі аб Скарынавым экзамене важны й сваім паўтарэньнем фактаў пададзеных у ўнівэрсытэцкіх актавых запісах, бо гэтым ён іх пацьвярджае, і сваім характэрным ігнараваньнем і прамоўчваньнем некаторых зь іх, і, найбольш, — усім тым, што ён дае новага, чаго няма ў запісах унівэрсытэцкіх.

Падчыркнуць найперш трэба важны факт, што абодва запісы нічым сабе не пярэчаць. Наадварот, паўтарэньнем галоўных здарэньняў падзеі яны адзін другога пацьвярджаюць. Адназгодныя яны, найперш, у перадачы нязвычайна ўдалага для Скарыны ходу экзаменаў. У абодвух запісах яскрава адбітае захапленьне сяброў Калегіі глыбокай ведай, красамоўнасьцяй і дастойным падчас экзаменаў захаваньнем Скарыны. У абодвух падчырквіваецца адназгоднасьць сяброў Калегіі ў справе пазытыўнае ацэны выніку экзаменаў ды прызнаньня дакторскае годнасьці Франьцішку Скарыну.

Што да прамоўчваньняў у запісе курыі, дык яны кідаюць цікавае сьвятло на рознае асэнсаваньне падзеі прадстаўніком царкоўнае ўстановы, сакратаром курыі, і прадстаўніком установы навучальнае, унівэрсытэту, сакратаром Калегіі. Запіс курыі выразна куды менш увагі прыдзяляе Калегіі й яе прафэсаром-сябром, як запіс унівэрсытэту. Калі ўнівэрсытэцкі запіс пералічае пры канцы паіменна кажнага прысутнага сябру Сьвятое Калегіі ў ліку 24-х прафэсароў, а ў тэксьце падчырквівае важную, яўна арганізацыйна-кіраўнічую ролю на экзамене віцэпрыёра Тодара Муссаты, дык у запісе курыі, пры ягоным канцы, дадзеныя толькі імі й прозьвішчы пяці прафэсароў-прамотараў. Усіх-жа іншых запіс збывае ветліваю, але вельмі агульнаю фразай: «Праслаўная Калегія Спадароў Артыстых Падуі... экзаменавала». Уражае асабліва, што ў запісе курыі ігнаруецца, не згадваецца зусім, ні па прозьвішчы, ні па сваім становішчы, яўны, як вы-



нікае із запісаў універсытэту, spiritus movens усяе дактарызацыі Скарыны — віцэпрыёр Тодар Муссаты.

З універсытэцкіх, прысутных на экзамене, дастойнікаў, у запісе курыі пададзенае толькі імя й прозьвішча аднаго, найвышшага становішчам, — віцэрэктара ўніверсытэту Артыстых і Мэдыкаў, Франьцішка Фульманэльлі з Вэроны. Няма, чамусьці, у запісе курыі ніякое згадкі й аб прысутнасьці на экзамене біскупа аргелісенскага Паўлы Забарэльлі. І яго, як і Муссаты, сакратар курыі чамусьці зігнараваў, хоць у запісе ўніверсытэцкім адведзенае яму найбольш пачэснае месца — ягоная прытымбытнасьць адзначаная там на самым пачатку, перад пералікам іншых прысутных выдатных асобаў — кардынала Сыкста, віцэпрыёра Муссаты, віцэрэктара Фульманэльлі. На першым месцы ў запісе курыі, як усім тады добра ведамы й так, не названы па імі, а па сваіх высокіх духоўных тытулах і становішчах, прэзьбітар універсытэту й гаспадар біскупскага палацу ды старшыня дактарызацыйнае ўрачыстасьці — кардынал Сыкст.

Новае ў новавыяўленым запісе найперш тое, што ў ім пералічаныя імі й прозьвішчы 5-ці прысутных на экзамене, якіх не згадвае запіс універсытэцкі. Асобы гэтыя пададзеныя, як сьветкі падзеі, пры канцы запісу, пасья імяў і прозьвішчаў пяці прафэсароў-прамотараў, даслоўна гэтак:

«Достойныя сьветкі, дактары навукаў, спадары прафэсары  
Алэйзы Зухатус Гуісінус, і,  
Даніель дэ Форюліё, падуанін.

Выдатныя студэнты навукаў, Спадары  
Міхал Зартібонус, сын нябошчыка Якуба, месьціч Вэнэцкі; і  
Гаспар дэ Габрыеліс, сын спадара Пётры, месьціч падуанскі,  
Спадар Валеры дэ Ляргіс, клерык падуанскі».

Дык, калі ўніверсытэцкі запіс абмяжоўваецца пералікам толькі асобаў, што прыймалі ўдзел у ходзе экзаменаў — ці то ў ганаровым прэзыдыюм, як біскуп Забарэльлі, кардынал Сыкст, віцэпрыёр Муссаты, віцэрэктар Фульманэльлі, — ці то сяброў Сьвятое Калегіі, прафэсароў, дык запіс курыі выяўляе цікавую дадатковую акалічнасьць, што прысутнымі былі й асобы з працэсам экзаменаў беспасярэдня не зьвязаныя, назіральнікі-госьці, аўдыторыя, — прафэсары, студэнты, мяшчане Падуі й Вэнэцыі. І, выглядае, што іх было шмат больш, чым тых колькі, якіх, для большае юрыдычнае верагоднасьці запісу, як сьветкаў у сваім пратаколе падаў сакратар біскупскае курыі.

Дык, на падставе запісу курыі вынікае, што Скарынаў экзамен у Падуі на годнасьць доктара лекарскіх навукаў ня быў нейкай зачыненай падзеяй, як можна было-б думаць на падставе самога ўніверсытэцкага запісу, дзе згадваюцца толькі асобы прэзыдыюм ды прафэсары Калегіі. Падзея гэтая была публічная й шматлюдная, на якой, побач экзаменацыйнае Калегіі з прэзыдыюмам, былі й шматлікія гледачы й слухачы, прадстаўнікі ўніверсытэцкіх і царкоўных кругоў тагачаснае Падуі.

## «САКРАТАР КАРАЛЯ ДАЦЫІ»

Хоць новавыяўлены ў Старым Архіве біскупскай курыі актавы запіс пра доктара Скарыну шмат чым дапаўняе ведамыя ўжо папярэднія факты аб Скарынавых экзаменах у Падуі, ды ня гэтым ён найбольш цікавы даследнікам Скарынавага жыццяпісу. Найважнейшае ў ім новае, раней няведамае, гэта інфармацыя аб працы Скарыны перад ягоным прыездам у Падую на становішчы каралеўскага сакратара.

Уводны тэкст запісу курыі, у якім персанальныя дадзеныя аб экзаменаваным, кажа: *Privatum examen in medicinis Eximii viri Domini magistri franc. q. d. lucas scorina de poloczko rutheni, secretarii regis datiae*. Вось тры апошнія словы гэтага сказу — *secretarii regis datiae*, «сакратара караля Дацыі», — выяўляюць нам новую галіну шматбаковае й так дзейнасьці Скарыны ды даюць ведамку пра яшчэ адну краіну Скарынавага прабывання. Пры канцы XV, на пачатку XVI стагодзьдзяў «Дацыяй» у Эўропе палацінску называлася сучасная Данія. Назоў *Regnum Dacie* сустракаецца часта на тагачасных картах Эўропы, у дыпляматычнай перапісцы, на плячацях данскага караля, на манэтах. Калі доктар Скарына складаў свае экзамены ў Падуі, валадаром Даніі, а адначасна Нарвэгіі й Швэцыі, быў кароль Ганс (Ян). На ягоных плячацях ён мянуецца *Rex Dacie*, ці *Rex Datiae*.

Што доктар Францішак Скарына апынуўся аж на двары караля Ганса й на становішчы сакратара, ня будзе гэтак і дзіўна, калі ўсьведамім, што гандлёва-эканамічныя й палітычна-дыпляматычныя інтарэсы тагачаснае Даніі ахоплівалі ня толькі краі самое Скандынавіі, але й паўдзённага пабярэжжа Балтыйскага мора — Прусыю, Польшчу, Вялікае Княства Літоўскае, Маскоўшчыну. Дзеля гэтага ў канцылярыі караля Даніі патрэбны быў і сакратар, які ведаў мовы гэтых краёў ды добра арыентаваўся ў дачыненнях на прыбалтыйскіх славянскіх прасторах. Цікава адцеміць, што ў сваім афіцыйным тытуле кароль Ганс менаваў сябе, як гэта відаць з напісу на ягонай пляцаці, і каралём «Славянаў»: *Sigillum maiestatis Johannis, dei gratia Dacie, Svecie, Norvegie, Slavorum, Gotorumque regis*.<sup>13</sup>

Палітычныя дачыненні між Капэнгагай і Кракавам у тую пару былі прыязныя й пераезду доктара Скарыны з Кракава да Даніі вельмі спрыяльныя. Якраз улетку 1509 году з Кракава да Капэнгагі езьдзіла пасольская дэлегацыя караля й вялікага князя Жыгімонта Казімеравіча для дамовы аб угодзе між Рэчыпаспалітай і Даніяй. 24 жніўня 1509 году ўгода гэтая аб «узаемнай дружбе, дапамозе й абароне» й была ў Капэнгазе падпісаная. Зусім магчыма, што, карыстаючы з нагоды, разам з пасольствам Жыгімонта Казімеравіча з Кракава да Капэнгагі пераехаў і Скарына, студыі якога на філіязафічным факультэце Кракаўскага ўнівэрсытэту, пачатыя ў 1504 годзе, гэтым часам павінны былі якраз кончыцца. Да сваіх сакратарскіх абавязкаў у канцылярыі караля Даніі Ганса Скарына, пасля экзаменаў у Падуі, праўдападобна больш не вярнуўся, бо кароль Ганс у хуткім часе, 20 лютага 1513 году, памёр.

Выяўленьне факту прабывання доктара Францішка Скарыны на двары караля Ганса насоўвае пытаньне аб тым, што магчыма й свае студыі ў галіне лекарскіх навук адываў ён на ўнівэрсытэце ў Капэнгазе. Сянь-

<sup>13</sup> Danmarks Riges Historie, vol. 3. Kobenhavn, 1897—1907, б. 21.



ня ведама, што ў Кракаве Скарына студыяваў «навукі вызваленя», філязофію, але ніякіх няма дадзеных на тое, каб вучыўся ён там і мэдыцыны. На якім унівэрсытэце пазнаваў ён тайны тагачаснай мэдычнай веды — пра гэта, пакульшто, няма ніякіх ведамак. У Падуі мэдыцыны Скарына напэўна ня вучыўся. Туды ён паехаў, пасля адбытых нейдзе студыяў, каб здабыць экстэрнам дакторскую годнасьць слаўнага тады на ўсю Эўропу ўнівэрсытэту, і, асабліва, ягонага мэдыцынскага факультэту. Тымчасам у Капэнгаге ўнівэрсытэт існаваў ужо ад 1479 году. З фактаў, што перад сваім прыездам да Падуі Скарына быў на становішчы сакратара караля Даніі, можна дапушчаць, што й мэдыцыну студыяваў ён на мэдычным факультэце ў Капэнгаге. Дык ці не ў выніку адбытых там студыяў ён пасля бліска гэтак і здаў дакторскі экзамен у Падуі.

Мала праўдападобна, каб доктар Скарына, чужынец у Даніі, займаў пры каралі нейкае высокае ды адказнае сакратарскае становішча. Найхутчэй быў ён толькі адным з шматлікіх сакратароў, сакратаром, магчыма, да справаў якраз усходніх, славянскіх. Хіба, таксама, прасілі яго да каралеўскае канцылярыі толькі час-ад-часу, у меру патрэбы. Толькі гэтак мог ён адначасна й студыяваць на ўнівэрсытэце ды прыехаць да Падуі добра падрыхтаваны да экзаменаў з мэдыцыны. Калі-б сакратарскія абавязкі займалі яму ўвесь ягоны час, было-б тады незразумелым, калі й дзе мог-бы ён вучыцца мэдыцыны. На ўсе свае вышэйшыя студыі ад паступленьня ў 1504 годзе на ўнівэрсытэт у Кракаве да падуанскіх экзаменаў 1512 году, Скарына меў часу ледзь 8 год, ці мінімум часу на заканчэньне двух факультэтаў, філязофіі й мэдыцыны, і ніводнага лішняга году больш, каб магчы заняцца нейкім сталым сакратарствам.

На хутчэй прынагодныя, а не пастаянныя сакратарскія абавязкі паказвае й фінансавы «крызыс» Скарыны ў часе ягоных падуанскіх экзаменаў. Віцэпрыёр Муссаты прадстаўляе яго на паседжаньні Калегіі, як «нязвычайна вучонага», але «беднага юнака». Даводзіцца з гэтага зрабіць выснаў, што абавязкі каралеўскага сакратара ня шмат яму давалі прыбытку, і што было гэта становішча больш тытулярнае, якое давала яму права карыстацца ганаровым тытулам «каралеўскага сакратара», але ня прыносіла багацьця, што й знайшло свой адбітак у актавых падуанскіх запісах.

Цікава адзначыць, што першым, каму кінуліся ў вочы словы актавага запісу пра Скарыну, як *Secretarii regis datiae*, быў згаданы раней канцлер падуанскага ўнівэрсытэту першае палавіны XVIII стагодзьдзя Джузэпэ Мінато. Пры ягонай, зробленай каля 1740 году, выпісцы з актаў пра экзамены Скарыны, дадзеная з боку дапіска: *Rutheni, secretarii regis Datis*.

Дык новавыяўлены запіс раскрывае важны факт, што засяг шырокае тэрытар'яльна й так дзейнасьці доктара Скарыны ахопліваў і Скандынаўскую поўнач Эўропы. Вынікае з гэтага й неабходнасьць спраўдзіць старасховы Даніі тае пары, каб спробаць выявіць больш дакладныя ведамкі пра характар тамашняе дзейнасьці «сакратара караля Дацыі» — доктара Франьцішка Скарыны з Полацка.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Першы раз пра Скарыну, як «сакратара караля Дацыі» ў згаданай вышэй працы: С. Брага — Геаграфічная лякалізацыя жыцьцяпісу доктара Скарыны, б. 17—19.



## У ПАЛАЦЫ ПАДУАНСКАГА БІСКУПА

Ад 1509 году, году няўдалае аблогі Падуі войскамі імператара Максыміліяна й папы Юліяна II у ходзе іхнае вайны супроць Вэнэцыі, нармальна дзейнасьць падуанскага ўнівэрсытэту дзеля ваеннае завірухі ў Італіі на доўгія гады, бо аж да году 1517, спынілася. Ды некаторыя прафэсары гэтым часам усё-ж чыталі лекцыі й, як акты паказваюць, унівэрсытэцкія калегіі зьбіраліся на паседжаньні, і ў кожным з гэтых год адбываліся дакторскія прамоцыі.<sup>15</sup> Як відаць з запісу ў кнізе біскупскае курыі, шэсьць дзён пасля прамоцыі Франьцішка Скарыны, 15 лістапада, у тым-жа біскупскім палацы адбыўся экзамен і прамоцыя на доктара «абодвух правоў» і нейкага Міколы Гозія із Сыракузаў. Дык падуанскі ўнівэрсытэт, незважаючы на ваенныя падзеі й перашкоды, у нейкай меры быў усё-ж дзейным ды прызнаваў навуковыя ступені.

Калі доктар Скарына наважыўся ў 1512 годзе ехаць да Падуі, каб здабыць там свой другі дактарат, дактарат з мэдыцыны, дык ён відаць ведаў, што акадэмічны год у тыя часы там пачынаўся 1-га лістапада. Дзеля гэтага й прыбыў ён да Падуі асеньняй парой, найпасьней хіба ў кастрычніку. Трэба-ж было паказацца ў віцэпрыёра Сьвятое Калегіі Артыстых і Мэдыкаў прафэсара Тодара Муссаты, прадставіць яму довады свае папярэдняе лекарскае адукацыі, ды уручыць, пэўна-ж, рэкамэндацыйныя лісты тых прафэсараў у якіх ён здабываў мэдычную ведаў. Трэ было заручыцца зразуменьнем, прыхільнасьцяй і падтрыманьнем Муссаты й у справе самога допуску да дакторскага экзамену. Не адбылося, хіба-ж, і без наведзінаў іншых сяброў Калегіі, каб паказацца й ім ды здабыць іхную прыхільнасьць для справы свайго дактарату, і найперш прафэсараў тых, што разам з Баўтрамеем Барысонам згадзіліся быць ягонымі прамотарамі.

Сяньня ведама, што доктар Скарына паходзіў з даволі заможнага купецкага роду, роду, што па сваёй сацыяльнай пазыцыі належаў да полацкага патрыцыяту. Калі, аднак-жа, у восені 1512 году да Падуі доктар Скарына зьяўляецца як «вучоны, але бедны юнак», як яго прадстаўляў для Калегіі Муссаты, дык да гэтага дайшло ў выніку таго, што ягоны бацька, Лукаш Скарына гэтым часам памёр. У кожным з чатырох падуанскіх актавых запісаў адзначаецца, што ён сын «нябошчыка спадара Лукаша Скарыны». Дык з дому, з Полацку, Скарына тады, відавочна дапамогі ці ня меў, ці меў яе ня шмат. Ягоны старшы брат Іван быў ужо жанаты, меў колькі дзяцей, і меў даволі сваіх і сямейных, і гандлёвых клопатаў, каб можна было спадзявацца, што ён мог шмат рупіцца пра дапамогу свайму, далёкаму ад дому, малодшаму брату студэнту Франьцішку. Дарабіцца-ж сваіх грошаў і нейкае маемасьці доктару Скарыну таксама ня было яшчэ калі, бо праз год восем да прыезду да Падуі ён увесь час вучыўся, быў студэнтам, спачатку на факультэце філязафічных «навукаў вызваленых» у Кракаве, пасля на мэдыцынскім факультэце няведамага пакульшто ўнівэрсытэту. Цяжкое, засьветчанае ў актавым запісе, фінансавое палажэньне Скарыны ў 1512 годзе пацьвярджае таксама факт, што

<sup>15</sup> Favaro Antonio. Die Hochschule Padua zur Zeit des Copernicus. Ins Deutsche übertragen von Maximilian Curtze (Mitteilungen des Copernicus-Vereins für Wissenschaft u. Kunst zu Thorn, III Heft. Thorn, 1881; б. 39).



ягонае становішча «каралеўскага сакратара» перад прыездам да Падуі хоць і давала яму ганаровы тытул, ды ня шмат прыбытку. Трэба тут адзначыць, што з актавых падуанскіх запісаў усё-ж не вынікае, каб Скарына, хоць і «бедны юнак», прасіў Калегію дапусьціць яго да дакторскіх экзаменаў бясплатна, як гэта звычайна ў літаратуры пра Скарыну, за І. Шляпкінам паўтараецца, які слова актавых запісаў «gratie» уважаў за раўназначнае з «бясплатна», хоць яно там мае значаньне «ласка», «ласкавае ўдзяленьне», «ласкавае прызнаньне».

Калі ня ведама пакульшто, дзе студыяваў мэдыцыну Скарына ды якія прадметы ён там вывучаў, дык знаём затое, што вымагаў ад кандыдатаў на доктара мэдыцыны тагачасны падуанскі ўнівэрсытэт. Статут акадэміі з 1495 году кажа, што каб быць дапушчаным да прамацыйных экзаменаў у галіне мэдыцыны, кандыдат павінен мець «найменш тры гады студыяў, з выслуханьнем усіх абавязваючых студэнта лекцыяў, ды найменш год заняткаў практычных і пастаяннага наведваньня хворых пад наглядом якоганебудзь ведамага доктара».<sup>16</sup>

Што да лекцыяў, дык паводле гэтага самага статуту, яны спачатку мелі даць асновы мэдыцыны тэарытычнай на падставе твораў Авіцэны (арабскага лекара XI стагодзьдзя), афарызмаў Гіпакрата (грэцкага лекара з V стагодзьдзя да Хрыста) ды твораў Галена (грэцкага лекара II стагодзьдзя нашае эры). Практычная веда павінна была абымаць навуку «пра гарачкі, пра паасобныя хваробы ад галавы да сэрца, самога сэрца й хваробаў ніжняе часткі цела», ды хірургію.<sup>17</sup>

Вось гэтыя вымаганьні падуанскае акадэміі музеў Скарына й здаволіць, каб быць дапушчаным да дакторскага экзамену. Найперш музеў ён прадставіць аўтарытэтныя сьветчаньні прафэсароў унівэрсытэту сваіх студыяў пра тое, што курс мэдыцынскае навукі быў пройдзены належна й камплетна. Каб-жа дастаць самую ступень доктара, ён музеў падчас экзаменаў выказацца дастатковаю тэарытычнаю ведаю, здабытаю найперш з твораў вышэй згаданых, прызнаных тады, аўтарытэтаў мэдыцынскае веды — Авіцэны, Гіпакрата, Галена.

На віцэпрыёра Тодара Муссаты доктар Скарына яўна зрабіў добрае ўражаньне, што відаць з тае прыхільнае зычлівасьці, зь якою той прадставіў Калегіі вучонага, але беднага юнака на паседжаньні ў царкве сьвятога Ёрбана ў пятніцу 5 лістапада. Без адвалокі, ужо назаўтра, у суботу 6 лістапада, было склікана 14 прафэсароў Калегіі на першы, «пробны» экзамен Скарыны. А праз тры дні адбыўся й сам «адмысловы й строгі» дакторскі экзамен ды ўрачыстая прамоцыя ў біскупскім палацы Падуі. Дык увесь працэс Скарынавае дактарызацыі прайшоў вельмі-ж хутка, за пяць дзён. Як на абсалвэнта мэдыцынскага факультэту не падуанскага, а нейкага іншага унівэрсытэту, час гэта нязвычайна кароткі. Паказвае ён на тое, што ўся справа дактарызацыі была загадзя належна, і, хіба, найперш віцэпрыёрам Муссаты, прыгатаваная ды яшчэ перад пастановай аб ёй на першым паседжаньні Калегіі, і паседжаньне было толькі канечнаю, афіцыйна пацьвярджаючай, фармальнасьцяй. А гэта, ізноўка, кажа аб тым, што доктар Скарына ў сваіх першых сустрэчах з прафэсарамі Падуі

<sup>16</sup> Тамсама, б. 59.

<sup>17</sup> Тамсама.



зрабіў на ўсіх добрае ўражаньне й асабіста, і сваёю эрудыцыяй, і ў сяброў Калегіі ня было ўжо сумляваньняў аб тым, што па сваёй адукацыі, ведзе й здольнасьцях ён мае поўныя падставы на атрыманьне годнасьці доктара лекарскіх навук.

Дзякуючы новавыяўленаму запісу падуанскае біскупскае курсы сьняня можна мець куды паўнейшую ўяву аб тым, як адбываўся Скарынаў дакторскі апошні экзамен у ваўторак 9 лістапада 1512 году. Актавая зала падуанскага біскупскага палацу запоўненая была прафэсарамі акадэміі, духавенствам, запрошанымі гасьцямі, студэнтамі. Усе прысутныя прафэсары Калегіі былі ў сваіх традыцыйных акадэмічных уборах — дакторскіх тогах, бірэтах. Духоўныя дастойнікі ў біскупскіх і кардынальскіх фіялетах, віцэпрыёр і віцэрэктар у афіцыйным урачыстым уборы — раскошных пурпуровых тогах.

Дзякуючы пратакольным запісам унівэрсытэту й біскупскага палацу сьняня ведамыя імі й прозьвішчы 33 прысутных на экзамене асобаў, хоць было іх там напэўна шмат больш. У цэнтры пачэснага прэзыдыюму знаходзіўся гаспадар палацу кардынал Сыкст. Як зь іншых, не датычных Скарыны, запісаў актавай кнігі палацу відаць, меў ён прозьвішча «дэ Рувэра» — тое самае, што й тагачаснага папы Юліяна II. Род De Rovera, ці, італіянска, Della Rovere, выдатны ўплывовы род у царкоўным і палітычным жьцьці Італіі XV—XVII стагодзьдзяў. Зь сялянскага стану да вяршыняў магутнасьці род гэты ўзьняўся ў другой палавіне XV стагодзьдзя, калі Франчэско дэля Ровэрэ стаў папам Сыкстам IV. У гадох 1503—1513 рымскі пасад «намесьніка Хрыста» займаў другі папа з роду Дэля Ровэрэ, ведамы мэцэнат выдатных мастакоў італіянскага Адраджэньня Рафаэля й Мікель-анджэльлё, папа Юліян II. Гэта ён у 1507 годзе ўзьняў у кардыналы свайго пляменьніка біскупа Сыкста дэля Ровэрэ, а колькі гадоў пазьней назначыў яго й сваім віцэканцлерам. Як вынікае з падуанскіх актавых пратакольных запісаў 1512 году аб экзамене Скарыны, кардынал Сыкст быў тады «нязьменным адміністратарам» падуанскае Царквы ды духовым апякуном, прэзьбітарам, Падуанскага ўнівэрсытэту. Урачыстая дактарызацыя Скарыны дзеля гэтага й адбывалася ў біскупскім палацы ды пад старшынствам кардынала Сыкста дэля Ровэрэ й гэта ён, пасля ўдалага экзамену, урачыста апавесьціў Франьцішка Скарыну доктарам лекарскіх навук. Побач кардынала Сыкста знаходзіўся й другі духоўны дастойнік — біскуп аргелісенскі Паўла Забарэльлі. Ці дзеля ягонага веку, ці павагі й аўтарытэту, унівэрсытэцкі запіс выдзяляе яго як найбольш пачэснага з прысутных ды згадвае першым. Па боку двух высокіх царкоўных дастойнікаў знаходзіўся нейдзе й той сакратар падуанскае біскупскае курсы, што рабіў пратакольны запіс падзеі ў актавай кнізе палацу.

Найвышшую ўнівэрсытэцкую ўладу ў прэзыдыюм урачыстасьці рэпрэзэнтаваў віцэрэктар «Унівэрсытэту Артыстых і Мэдыкаў» Падуі прафэсар Франьцішак Фульманэльлі з Вэроны. Побач яго быў віцэпрыёр Сьвятое Калегіі Артыстых і Мэдыкаў, прафэсар Тодар Муссаты, галоўны арганізатар урачыстасьці й прыязны Скарынаў пратэктар. Запіс унівэрсытэту падчырківае, што ягоным гэта загадам была скліканая Сьвятая Калегія на ўрачыстае экзаменацыйнае паседжаньне, ды што экзамен адбываўся пад ягоным «віцэстаршынствам». Нейдзе па боку Тодара Муссаты museў быць і той сакратар, што ход экзаменаў запраткалаваў у актавую кнігу Сьвятое Калегіі.



На пачэсным відным месцы разьмешчаная была, пэўна-ж, і Сьвятая Калегія Артыстых і Мэдыкаў Падуі, усіх разам з прафэсарам Муссаты, 24-х прафэсароў акадэміі. Як можна бачыць з тытулаў перад іхнымі прозьвішчамі, складалася яна з 22 прафэсароў сьвецкіх і 2 духоўных, тэалёгаў. Сярод іх былі й прафэсары-прамотары, усіх пяць, на чале з галоўным, Баўтрамеем Барысонам. Гэта прафэсар Барысон, пасля апавешчання кардыналам Сыкстам прызнаньня Францішку Скарыну дакторскае ступені, перадаў новаму доктару азнакі — insignia — навуковае годнасьці. Па-



*Дыспут кніжнікаў. Дрэварыт з кнігі Сыраха Скарынавага перакладу й друку.*

колькі азнакі гэтыя ў дадзеным часе былі заўсёды тыя самыя й усім добра ведамыя, дык падуанскія пратакольныя запісы іх і не называюць. Із захаванае інструкцыі падуанскае акадэміі 1502 году пра спосаб даваньня гэтых insignia ведама аднак, што на гэты, завяршальны, акт прамоцыі складаліся чатыры дзейнасьці.<sup>18</sup> Найперш прафэсар-прамотар даваў новаму доктару, на памяць гэтак важнае часіны ягонага жыцьця нейкую каштоўную, з дадзенае галіны веды кнігу. Пры дактаратах мэдыцыны была гэта найчасьцей кніга Гіпакратавых «Афарызмаў». Па гэтым прафэсар на галаву новага доктара ўскладаў круглы дакторскі бірэт — *birctum rotundum* — звычайна чырвонага колеру, а на ягоны палец — залаты сыгнэт із сымбаламі мэдыцынскае прафэсыі. Акт надаваньня insignia завяршаўся заўсёды традыцыйным пацалункам прафэсара-прамотара, якім той вітаў свайго вучня з новаздабытай высокай навуковай годнасьцяй, а адначасна

<sup>18</sup> Тамсама.



й развітваўся зь ім ды благаслаўляў яго на далейшы, самастойны ўжо, жыццёвы шлях вучонага мужа.

Побач прэздыі ды сяброў Сьвятое Калегіі, трэцюю групу прысутных на экзамене, і хіба найбольшую лікам, тварылі пасыўныя гледачы ды слухачы, госьці. Як вынікае із запісу курыі, сярод іх былі прафэсары ўнівэрсытэту, студэнты, мяшчане Падуі й Вэнэцыі. Інтэлектуальную эліту ўнівэрсытэцкае Падуі на ўрачыстасьць дактарызацыі гэтым разам прыцягнула няштодзенная, відаць, постаць дактаранта, што прыбыў з далёкага, мала ведамага паўночна-ўсходняга краю, погаласка пра нязвычайныя здольнасьці й вялікую вучонасьць якога відавочна разышлася ў унівэрсытэцкіх колах Падуі. Актавы запіс курыі дае імі й прозьвішчы пяці зь ліку прысутных гасьцей — двух прафэсараў і трох студэнтаў, якіх сакратар пра-таколу падае як сьветкаў праўдзівасьці вопісу дактарызацыі.

І вось, перад пачэсным прэздыюмам пад старшынствам кардынала Сыкста, перад Сьвятою Калегіяй вучоных дактароў Падуі ды перад люднаю аўдыторыяй, давялося выступаць маладому, з далёкае чужыны, вучонаму, беднаму на грошы ды багатаму ведаю, доктару навукаў вызваленых, Франьцішку, сыну нябошчыка Лукаша Скарыны «із слаўнага града Полацка», каб у публічным дыспуце давесьці праўду сваіх тэзаў ды абараніць права на навуковую ступень доктара лекарскіх навукаў.

Характэрная, між іншага, і розьніца ў уводнай даведцы пра маладога дактаранта, якую можна зацемиць прыраўнаўшы запіс Калегіі да запісу курыі. У актавых запісах унівэрсытэту падчырквіваецца найперш як істотны й важны факт высокая папярэдняя акадэмічная адукацыя дактаранта — *doctissimus iuvenis, artium doctor* — «вельмі вучоны юнак, навукаў доктар». Сакратар-жа курыі пра гэта наагул ня згадвае. Для курыі, установы не навуковае, а царкоўнае, выглядае, больш важным быў тытул, што паказваў на высокую грамадскую пазыцыю Скарыны, з чым трэба найперш лічыцца — «сакратар караля Дацыі».

Запісы ўнівэрсытэту й біскупскага палацу адназгодныя ў тым, што вучонага юнака не зьбянтэжыла прысутнасьць высокіх царкоўных ды ўнівэрсытэцкіх дастойнікаў, шматлікая калегія вучоных Падуі ды ўся шматлюдная аўдыторыя актавай залі палацу. Ён, з уражаючай усіх эрудыцыяй, красамоўнасьцяй і тактам развіў свае думкі, пераконліва абгрунтаваў тэзы ды абараніў праўду сваіх паглядаў, а разам і гонар свой, свайго роднага й «слаўнага града Полацка», свае бацькаўшчыны.

## ПРЫСУТНЫЯ НА ПРАМАЦЫЙНЫМ ЭКЗАМЕНЕ СКАРЫНЫ

Дзякуючы запісам сакратароў унівэрсытэту й падуанскага палацу, зь вялікага ліку ўнівэрсытэцкіх і царкоўных дастойнікаў, прафэсараў Калегіі, студэнтаў, гасьцей, што былі прысутнымі на экзамене й прамоцыі Франьцішка Скарыны ў палацы падуанскага біскупа 9 лістапада 1512 году, ведаем сьняня імі, прозьвішчы, акадэмічную ці царкоўную годнасьць, а ў некаторых выпадках навет і месца паходжаньня, 33 прысутных. Сам іх пералік дае добрую ўяву аб вялічынні й урачыстай навуковай атмасфэры таго афіцыйнага акту, якім была завершаная Скарынава дактарызацыя ў галіне лекарскіх навукаў. Цікава адзначыць, што звычай право-



дзіць акты ўрачыстае прамоцыі дактароў у біскупскім якраз палацы існаваў ня толькі ў Падуі. Было гэтак і ў іншых універсітэцкіх асяродках Італіі. Прыкладам, прамоцыя Міколы Капэрніка 31 травеня 1503 году на доктара кананічнага права ўніверсітэту Фэррары адбылася таксама ў біскупскім палацы.<sup>19</sup>

Было-б цікава знайсці нейкія весткі пра тых галоўных асобаў урачыстага паседжанья, найперш сяброў прэзыдыюм і Калегіі, у крыжавым агні запытаў якіх Скарына здабываў свой падуанскі дактарат. Ужо ў 1892 годзе патрэбу гэтага адчуваў І. Шляпкін, ды тады ён натрапіў на кароткую ведамку пра аднаго толькі з прамотараў Скарыны, Франьцішка дэ Ноалі, які, разам з братам Баўтрамеем, навучаў на падуанскім універсітэце філязофію й мэдыцыну.<sup>20</sup>

Гэта пададзены, на падставе актавых запісаў, зводны сьпіс усіх ведамых прысутных 9 лістапада 1512 году ў біскупскім палацы Падуі — сяброў прэзыдыюму, Калегіі, гасьцей. Імі й прозьвішчы дадзеныя тут у арыгінальнай лацінскай актавай форме. Калі прозьвішча ў актах сустракаецца й у іншым напісаньні, гэта паказана ў дужках. Літары D. M., што стаяць перад імём і прозьвішчам сяброў Калегіі, гэта скарачанае Dominus Magister — «Спадар Прафэсар». R. D. — Reverendus Dominus — «Дастойны Спадар», значыцца сьвятар.

#### П Р Э З Ы Д Ы Ю М

1. Sixtus (de Ruvera), кардынал.
2. Paulus Zabarello, episcopus Argelensis, біскуп.
3. Franciscus Fulmanelli (Fumanelli) de Verona, віцэрэктар.
4. Thadeus Mussatus, віцэпрыёр.

#### Д А К Т А Р А Н Т

5. Eximius artium doctor, Dominus Franciscus, quondam domini Luce Scorina de Poloczko, Ruthenus... Secretarius regis Datiae...

#### С Ъ В Я Т А Я К А Л Е Г І Я А Р Т Ы С Т Ы Х І М Э Д Ы К А Ў П А Д У І

П р а ф э с а р ы п р а м о т а р ы :

6. D. M. Bartholomeus Barisonus.
7. D. M. Franciscus de Noali (de Nouali).
8. D. M. Franciscus de Este (Estensi).
9. D. M. Hieronymus a Mullo
10. D. M. Hieronymus de Urbino.

І н ш ы я с я б р ы К а л е г і і :

11. D. M. Bartholomeus a Volta.
12. D. Presbiter Jacob de Curte.
13. D. M. Hieronymus de Satbancis.

<sup>19</sup> Тамсама, б. 47.

<sup>20</sup> Gymnasium Patavinum Jacobi Philippi Tomassini, Episcopi Aemoniensis, 1654, б. 280

14. D. M. Nicolaus de Janua.
15. D. M. Baptista a Galta.
16. D. M. Nicolaus de Noali.
17. D. M. Aurelius Beneto.
18. D. M. Hieronymus Rubeus.
19. R. D. Bartholomeus de Sancto Vito.
20. D. M. Hieronymus Maripetro.
21. D. M. Franciscus Porretinus.
22. D. M. Carolus de Janua.
23. D. M. Antonius de Soncino.
24. D. M. Paulus a Sole.
25. D. M. Petrus de Noali.
26. D. M. Andrea de Aliotis.
27. D. M. Marcusantonijs de Janua.
28. D. M. Christophorus a Ligorante.

### ГОСЬЦІ

Прафэсары, дактары навукаў:

29. Aloisius Zuchatus Huisinus.
30. Daniel de Feroiulio, patavus.

Студэнты навукаў вызваленых:

31. Michael Zartibonus, quondam domini Iacobi, civis Venetus.
32. Gaspar de Gabrielis, filius domini Petri, civis paduanus.
33. Valerius de Largis, clericus paduanus.

### СКАРЫНА ЛЕКАР

Яскравы падуанскі эпизод жыццяпісу доктара Францішка Скарыны належыць да мала дасьледжанае тымчасам галіны ягонае дзейнасьці — лекарскае. У гісторыі культуры Беларусі й усей усходняй славяншчыны доктар Скарына ведамы галоўна як перакладнік і выдавец кнігаў Бібліі, як аўтар прадмоваў да іх і камэнтараў, ды як піянер беларускага друку. Дзеля гэтага й увага дагэтуляшніх дасьледнікаў канцэнтравалася найперш на ягонай літаратурна-выдавецкай дзейнасьці.

Мала, затое, зьвярталася пакульшто ўвагі на Скарыну як лекара. А, тымчасам, бяспрэчна, што з сваіх двух дактаратаў — навукаў вызваленых і навукаў лекарскіх, — Скарына асабліва ганарыўся якраз дактаратам падуанскім, мэдыцынскім. І ў выдавецкай дзейнасьці сваім мэдыцынскім тытулам доктар Скарына найбольш прэзэнтаваўся, хоць, здавалася-б, да справы перакладу, камэнтаваньня й выдаваньня кнігаў Бібліі бліжэйшымі павінны быць гуманістычныя «навукі вызваленыя» за навукі лекарскія. У прыпісках да выдадзеных кнігаў Скарына разоў колькідзесят перад сваім прозьвішчам падае й сваю мэдыцынскую дакторскую годнасьць — «у лекарскіх навуках доктар». Усяго разоў колькі згадвае ён свае абодва дактараты, як, прыкладам, у Кнізе Ісуса Навіны — «у науках



вызволених и в лекарстве доктор», або ў Кнізе Руты — «в лекарстве и науках доктор», ці пасья «Юдзінага саборнага пасланья» ў «Апостале» — «в лекарстве и науках вызволених доктор». Ніводнага-ж разу не дае ён свайго прозьвішча з адным толькі «у науках вызволених» дактаратам.

Дык сваёй лекарскай адукацыі й дактарату Скарына яўна прыдаваў большую вагу, як адукацыі й дактарату ў галіне філязафічных «навук вызвалених», і годнасьцяй доктара мэдыцыны ён асабліва ганарыўся. Пасьняецца гэта часткова тым, што студыі «навук вызвалених» у Скарынаву пару ўважаліся за навуку агульнаадукацыйную, якую пажадана было, хоць і не канечна, мець перад паступленьнем на адзін з трох факультэтаў спецыяльных — тэалёгію, права, мэдыцыну. Вось дзеля гэтага тры гэтыя факультэты ў тагачаснай сыстэме акадэмічнай адукацыі ўважаліся быццам за вышэйшыя за факультэт «навукаў вызвалених».

Ды, хоць сваю мэдычную адукацыю й дактарскі тытул Скарына ўважаў за важнейшыя ад адукацыі агульнае філязафічнае, і, хоць лекарская дзейнасьць у ягоным жыцьці мела напэўна паважнае месца й значаньне, канкрэтных вестак пра яе шырыню й характар маем ня шмат. Існуюць дапушчэньні, што ў Прусію, да герцага Альбрэхта ў Каралеўцы, Скарына вясной 1530 году накіраваўся дзеля шалеючай тамака тады ад восені 1529 году пошасьці «ангельскага поту», „*englisches Schweiss*“<sup>21</sup> — праўдападобна цяжкое грыпы, — але довадаў на гэта няма. Із сьветчаньяў самога Скарыны перад радаю места Пазнаня ў чэрвні 1532 году ведама затое, што гэтым часам ён быў надворным сакратаром і лекарам віленскага біскупа,<sup>22</sup> якім быў тады «Ян з князёў літоўскіх», няшлюбны сын караля й вялікага князя Жыгімонта Казімеравіча.

У лістападзе-ж тагасамага 1530-га году пра Скарыну як лекара вельмі пахвальнае сьветчаньне дае кароль Жыгімонт Казімеравіч у сваёй, выдзенай 25 лістапада, прывілейнай грамаце, якою Скарына быў узяты пад беспасярэдную каралеўскую апеку й юрыдычна-судовую ахову. У ўводным сказе гэтае граматы Жыгімонт пра доктара Скарыну, між іншага, кажа: «прыхіляючыся да шчырых просьбаў некаторых нашых дараднікаў, ды маючы рэкамэндацыі аб ягонай чэснасьці, лекарскай нязвычайнай ведзе, дазнаньні й умеласьці...»<sup>23</sup> Паколькі грамата была выстаўленая ў Кракаве, у польскай каралеўскай канцылярыі, а не канцылярыі Вялікага Княства Літоўскага, дык Г. Лаўмянскі калісьці дапушчаў, што доктар Скарына гэтым часам практыкаваў як лекар, і зь вялікаю ўдачай, у Польшчы, ды сярод сваіх пацыентаў меў і нейкіх выдатных уплывовых польскіх урадоўцаў ці магнатаў, якія й дапамаглі яму дастаць каралеўскае звальненьне ад судовых прасьледаў за даўгі памерлага брата Івана, ды

<sup>21</sup> Forstreuter K. Preussen und Russland im Mittelalter. Königsberg—Berlin, 1938; б. 222.

<sup>22</sup> Запіс у актавай кнізе Архіву Места Пазнаня, Brul. Consul. 1531—32, f. 164v. Паводле фатаадбіткаў гэтых запісаў у зборах Беларускага Інстытуту Навукі й Мастацтва, Нью Ёрк. Што доктар Скарына быў надворным лекарам віленскага біскупа на аснове гэтых актаў першы раз у друку паведаміла: Maria Wojciechowska — Рэцэнзыя на: L. Abramowicz. Cztery wieki drukarstwa w Wilnie (Kwartalnik historyczny, XL. Lwów, 1926; б. 474).

<sup>23</sup> Acta Tomiciana. Tomus quartus decimus... Edidit Vladislaus Pocięcha. Posnaniae, 1952; б. 795.



здабыць ганаровы прывілей адмысловае каралеўскае юрыдычнае аховы.<sup>24</sup> Лаўмянскі тады яшчэ ня ведаў пра існаванне пазнанскіх актаў датычных да доктара Скарыны, у якіх ёсць сьветчаньне самога Скарыны, што гэтым часам ён быў надворным сакратаром і лекарам віленскага біскупа ды ў справах гэтага біскупа й прыяджаў да Пазнаня. Дык лекарская Скарынава дзейнасьць мела месца ня ў Польшчы, а ў Вільні, і, побач магчымых іншых выдатных ягоных віленскіх пацыентаў, якія маглі заступацца за яго перад Жыгімонтам ды даваць добрую апінію пра ягоную «чэснасьць, лекарскую нязвычайную веду й дазнаньне», быў напэўна віленскі біскуп Ян, Жыгімонтаў сын і ягоны блізкі дараднік, бо віленскі біскуп заўсёды ўходзіў у склад найвышшага кіраўнічага ядра Паноў Рады Вялікага Княства Літоўскага.

Хоць і ўскосныя толькі, але існуюць паказаньні й на тое, што й падчас свайго другога прабываньня ў Празе, нейдзе ад году 1535-га, і да самае сьмерці ў годзе 1540-м, доктар Скарына, побач працы над заснаваньнем каралеўскага парку ў Празе на Градчанах ды афіцыйнага становішча каралеўскага батаніка-садоўніка, займаўся й лекарскай практыкай сярод пражанаў. Лекарам караля Фэрдынанда I ён ня быў, бо кароль ды каралева Ганна зь Ягайлавічаў прабывалі з усімі дзяцьмі пераважна ў Аўстрыі, у Вене, і да Прагі прыяжджалі рэдка. Нейкіх дакладнейшых вестак пра праскую лекарскую практыку доктара Скарыны, аднак-жа, пакуль што ня маем. Дык довадаў маем дастаткова на тое, што свой падуанскі ў навуках лекарскіх дактарат Скарына здабыў не на тое толькі, каб ім ганарыцца. Займаўся ён і лекарскай практычнай дзейнасьцяй, ды ў некаторых найменш фазах жьцьця хіба й даволі інтэнсыўна. Толькі незнаёмасьцяй з жароламі да біяграфіі выдатнага Палачаніна паясьняюцца падобныя цьверджаньні, як А. С. Падражанскага 1951 году, што Скарына «сваей спэцыяльнасьцяй не займаўся... і быў галоўна асьветнікам».<sup>24а</sup> Ды з праўдай разьмінуўся й С. А. Верхрацкі, калі ён колькі гадоў пазьней выказаў зусім супроцьлежную думку: «аснаўным заняткам Скарыны была мэдыцынская практыка, а пераклады ды друкаваньне кнігаў былі ў яго пабочнаю справай».<sup>24б</sup> Дваццацьпяць выдадзеных Скарынам кнігаў ды ягоныя да іх прадмовы, бясспрэчны довад таго, што літаратурна-выдавецкую дзейнасьць доктар Скарына ставіў за галоўнае заданьне свайго жьцьця й для выпаньня яго не шкадаваў ні доўгіх гадоў упорыстае працы, ні вялікіх коштаў. І гэтую якраз дзейнасьцяй Скарына здабыў сабе несмяротную славу й месца ў гісторыі Беларусі, славянскае Эўропы, сьвету.

У сувязі зь лекарскай прафэсіяй Скарыны стаіць і пытаньне ягонаў праўдападобнай сустрэчы з выдатным доктарам пары Рэнэсансу Піліпам Тэафрастам Бамбастам Парацэльзам з Гогэнгайму (1494—1541). Парацэльз студыяваў мэдыцыну аж на колькіх унівэрсытэтах Нямецчыны, Італіі,

<sup>24</sup> Н. Łowmiański — Рэцэнзыя на: Ad. Stankievič. Doktor Franciszak Skaryna. pierwszy drukar białaruski, 1925 (Ateneum Wileńskie, rok III, zesz. 9. Wyd. Wydziału III Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. Wilno, 1925; б. 79).

<sup>24а</sup> Подражанский, А. С. Русский доктор медицины XV века Юрий Дрогобычский («Врачебное дело», Нр. 10, Москва, 1951).

<sup>24б</sup> Верхратский, С. А. Жизнь и деятельность доктора медицины Франциска Георгия Скорины (Из истории медицины. Сборник статей Института экспериментальной медицины Академии наук Латвийской ССР, вып. I. Рига, 1957).



Францыі. За сваё жыццё з'ездзіў ён блізу ўсю Эўропу ды ўсюдых знаёміўся зь мясцовымі спосабамі лячэння. Гэтак здабыў ён вялікае практычнае дазнанне ў тэрапіі й на ім апіраўся больш, як на астралягічныя гараскопы ды агульна прызнаныя тады навукі старавечных лекараў — Авіцэны, Гіпакрата ці Галена. Заслужана ў гісторыі медыцыны Парацэльз уважаецца за піянера мадэрнай хэмаатэрапіі.

У 1520-м годзе Парацэльз быў і ў Вялікім Князьстве Літоўскім, і, хіба-ж, найперш у сталіцы гэтага княства, Вільні. Паводле ягоных словаў і тут ён вывучаў, пазнаваў мясцовыя спосабы лячэння й лекі, і ня толькі ад вучоных дактароў, але й ад звычайных жанчынаў, знахароў ды чараўнікоў. Згадвае ён пра гэта ці раз у сваіх творах, прыкладам: «Дазнаньне сваё зь вялікай пільнасьцяй здабываў я ў Ліцьве, Галандыі, Вугоршчыне, Дальмацыі, Харвацыі, на Родасе, у Італіі, Францыі, Гішпаніі, Партугаліі, Англіі, Даніі ды ўсіх нямецкіх краёх...».<sup>25</sup>

У гэтым-жа 1520-м годзе, калі Парацэльз у Ліцьве вывучаў тайны мясцовага традыцыйнага лячэння, з Прагі да Вільні пераехаў якраз доктар Скарына. І Парацэльз, і Скарына, выдатныя нагэтулькі асабістасьці лекарскага й навуковага сьвету тае пары, што непраўдападобна, каб прабываючы гэтым самым часам у Вільні яны ня трапілі ў беспасярэдняю сутычнасьць.<sup>26</sup> Хоць няма тымчасам нейкіх канкрэтных дадзеных пра час і абставіны асабістага кантакту гэтых двух вучоных, ды, затое, ведамыя сьняньня некаторыя факты, якія маглі быць вынікам гэткае сустрэчы.

Па сваім характары Парацэльз быў чалавекам вельмі сварлівым і няўжыўчывым, і хутка трапляў ён у розныя канфлікты з канкурэнтамі па прафэсіі, лекарамі іншымі, ды сярод іх галоўна й нажываў сабе ўсюдых ворагаў. У вадным із сваіх твораў ён, прыкладам, наракае на тое, што гэта із зайздрасьці лекары яго ўсюдых прасьледвалі, вялі зь ім «вайну». Парацэльз кажа: «Вайна нашая трывала доўга... Выгналі яны мяне зь Літвы, пасья з Прусіі, а пасья з Польшчы. Ды мала было ім і гэтага. Галандцам я таксама не падабаўся — ні ўнівэрсытэтам, ні жыдом ані манахам. Але, дзякуй Богу, падабаўся я хворым, і дзеля гэтага я трымаюся сваіх спосабаў».<sup>27</sup>

Вось з гэтых словаў Парацэльза даведваемся, што Літву пакінуў ён не самахоць, а што яго стуль «выгналі» тамашнія лекары. Нажаль, прозьвішчаў ніякіх Парацэльз пры гэтым не дае, але найвыдатнейшы ў Вільні й усей Ліцьве (Беларусі) ведамы тае пары лекар, гэта доктар Франьцішак Скарына. І зусім магчыма, што гэта зь ім у чародны канфлікт свайго бурнага жыцця й трапіў самапэўны заўсёды ў вышшыні свайго мэдычнага дазнаньня ды заўсёды калатлівы Парацэльз. У кожным выпадку з таго, што Парацэльз і свой доўгі пералік краёў, дзе ён здабываў шырокае лекарскае дазнаньне, і краёў, скуль яго па прафэсійнай зайздрасьці «выгналі»,

<sup>25</sup> Theophrast von Hohenheim, gen. Paracelsus. Sämtliche Werke. Herausgegeben von Karl Sudhof und Wilhelm Matthieson. München, Band 7, S. 374.

<sup>26</sup> На магчымасьць сустрэчы ў Вільні Парацэльза з доктарам Скарынам зьвярнуў увагу апошнім часам д-р В. П. Грыцкевіч у рэфэраце пра падарожжы Парацэльза па Беларусі й Польшчы, што быў чытаны ў 1966 г. на XX Міжнародным Кангрэсе Гісторыкаў Медыцыны ў Заходнім Бэрліне.

<sup>27</sup> Paracelsus... Sämtliche Werke, Band 6, S. 180.





Дрэварытны партрэт доктара Франьцішка Скарыны з Кнігі Быцьця ягонага перакладу й друку, Прага, 1519 г.



пачынае з тае самае «Літвы», выглядае, што гэта Літва з аднаго й другога гледзішча найбольш яго ўразіла.

Для лепшага асэнсавання характару навуковых зацікаўленьняў доктара Скарыны трэба звярнуць яшчэ ўвагу на факт, што на дрэварытным партрэце ў кнігах Бібліі доктар Скарына паказаны не як тэалёг ці рэлігійны дзеяч, а як вучоны сьвецкі, як лекар. На партрэце Скарына сядзіць пры пульпіце й піша ў сваім габінэце вучонага, у якім шмат кнігаў, пясочны гадзіннік, тагачасная астранамічная схэма сусьвету *sphaera mundi*, розныя прадметы штодзённае патрэбы й ужытку, пасярэдзіне-ж, на завешаным на пульпіце ўзорным саматкане, Скарынаў гэрб, маладзік у сонцы, але — ніякіх рэлігійных прадметаў ці эмблемаў. Толькі з таго, што дрэварыт памешчаны ў кнігах Бібліі Скарынавага перакладу й друку, дагадвацца трэба, што партрэт паказвае доктара Скарыну пры працы над перакладам якраз Бібліі.

У кампазыцыі партрэту толькі раз, на шчыце ў ільвінных лапах леваруч Скарыны, ужыты знак крыжа на эмблеме, што, выглядае, прадстаўляе стаячую пад крыжам, з адкрытым векам, дамавіну. Гэта, яўна, вобразнае прадстаўленьне ідэі, выказанае ў ведамай лацінскай сэнтэнцыі „Memento mori!“ — «Помні памрэш!» Эмблема выражае важную рысу Скарынавага сьветагляду й, таксама, ягонае выдавецкае дзейнасьці, накіраванае на пашырэнне й умацаваньне ў народзе асноваў хрысьціянскае веры й маралі, як імператыўных для людзкога добра й шчасьця ня толькі зямнога, але й пасьмертнага. Часьцей думка лацінскай сэнтэнцыі Memento mori выражалася тады не дамавінай, а вобразам людзкога чэрапа.

*Sphaera mundi*, астранамічная дакапэрнікава схэма геацэнтрычнага руху нябесных целаў, знайшлася на партрэце не прыпадкова й толькі для адзначэньня высокае вучонасьці доктара Скарыны, а гэта й неабходная тады для доктара мэдыцыны лекарская прылада, якую мусеў мець і Скарына. Астраномія й астралёгія у тыя часы былі важнымі дапаможнымі галінамі мэдыцынскае веды. Ад правільнага адзначэньня пазыцыі нябесных целаў і належнае гэтага інтэрпрэтацыі, ад «гараскопаў», залежылі тады й тэрапія, і прагноз. Таму й доктар Скарына, хоць-бы для патрэбаў свае лекарскае практыкі, мусеў праводзіць назіраньні зорнага неба, сачыць за рухам плянэтаў, займацца астраноміяй. Разумеў гэта добра калісьці Максім Багдановіч, калі свой верш пра доктара Скарыну як лекара пачаў словамі: «Скарына, доктар лекарскіх навук, у доўгай вопратцы на вежы сочыць зоры».

Важнай дапаможнай навукай мэдыцыны ў Скарынавы часы, побач астраноміі, была й батаніка, бо ў лячэньні тады асабліва шырака тарнавалася ўсякае зелява — цьвет, лісьце, кара, карэньні розных расьлінаў. Таму й батаніка ўходзіла тады ў курс лекарскіх навук і гэта было падставай таго, што кароль Фэрдынанд I запрасіў доктара Скарыну як адмыслоўца для заснаваньня каралеўскага парку ў Празе на Градчанах.

Толькі зразумела, што лекарская адукацыя й прафэсія знайшлі свой адбітак і ў Скарынавым пісьменьніцкім творстве. У выдадзеных Скарынам рэлігійных кнігах ці раз сустракаем выражэньні характэрныя лекару. У прадмовах доктар Скарына асабліва часта адзначае, што кнігі Бібліі чытаць добра й трэба для добра ня толькі духовага, але й цялеснага. У прадмове да Псалтыра ён піша: «светыя кнігі уставлене сьць к нашаму



навчению и справлению, духовному и телесному... Псалмы... всякие немощи духовные и телесные, уздаровляють...». У прамове-ж «во всю Бівлію» Скарына кажа: «В сей книзе вси лекарстве душевные и телесные зуполне знайдете».

Асабліва яскрава лекарская Скарынава адукацыя, прафэсія й мэнтальнасьць выяўленья ў пачатку прадмовы да першае друкаванае кнігі на беларускай зямлі — віленскага Апостала 1525 году:

«Великий Лука антиохийский в лекарских науках Доктор пре-навченый, И евангелист Исусов Христов предивный... Онже будучы лекарем телесным досконалым, виде вси речи телесные иже суть суетны, и минуци, Возжеле быти лекарем душ наших... Знал убо иже нетолико жив еси человек хлебом, или лекарством, но боле всяким словом, еже походить из уст божіих...».

Праз заакцэнтаваньне на самым пачатку прадмовы кнігі факту, што сьвяты эвангелісты Лукаш быў «у науках лекарскіх доктарам», адчуваецца гордае здаваленьне аўтара прадмовы й выдаўца кнігі, што «ў лекарскіх навуках доктар» і ён. А ў зьвернутае увазе на тое, што эвангелісты Лукаш «будучы лекарам дасканалым» зажадаў быць «лекарам душ нашых», вычуваецца нібы самаабароннае паясьненьне перад магчымым закідам, чаму гэта ён, доктар не тэалёгіі, а мэдыцыны, выдае рэлігійныя кнігі.

Хоць вестак пра Скарынаву лекарскую дзейнасьць маем ня шмат, ды іх дастаткова на довад таго, што лекарская прафэсія займала ў ягоным жыцьці паважнае месца. Сяньня ведама таксама, што лекарскія традыцыі ў родзе Скарынаў не абарваліся ізь сьмерцяй Франьцішка Скарыны. За прыкладам бацькі, мэдычную прафэсію здабыў і лекарам працаваў і Скарынаў сын Сымон. Паводле чэскіх летапісных вестак, у 1577-м годзе ён практыкаваў, наведваў хворых, на паўдні Чэхіі, у Крумлэве.<sup>28</sup>

Франьцішак Скарына — першы ведамы беларускі лекар ды першы, двойчы навет, дактарызаваны вучоны й Беларусі, і ўсяе ўсходняе Эўропы. Адзначыць важна факт, што на свайго першага доктара мэдыцыны Маскоўшчына здабылася аж 182 гады пасля дактарызацыі Скарыны, бо толькі ў 1694 годзе ў тойсамай італіянскай Падуі лекарскіх навукаў дактарат здабыў першы расеец — Пётра Васілевіч Постнікаў.

Скарына, як тыповы дзеяч пары Рэнэсансу, быў лекарам, што не замыкаўся ў вузкіх межах прафэсійных толькі справаў і зацікаўленьняў, а пытлівым уніклівым інтэлектам сягаў глыбака й у іншыя галіны творчага пазнаньня. Дзякуючы гэта лекарскай прафэсіі доктар Скарына меў беспасярэдняю шырокую сутычнасьць з народамі, з сваім «людям паспалітым», знаў добра й разумеў усе ягоныя нястачы й беды, ведаў матар'яльныя й духовныя яго патрэбы, ды глыбака верыў, што праз кнігі й навуку, праз асьвету й веду, народ пракладзе сабе шлях да лепшае будучыні.

Доктар Скарына быў моцна прывязаны да свае зямлі, свайго краю й народу, і, як сам ён казаў, дзеля тае простае прычыны, што яго «міласьцівы Бог з таго языка на сьвет пусьціў», ды што «людзі, дзе зрадзіліся

<sup>28</sup> В ř e z a n Wácslaw. Žiwot Wiléma z Roscnberka Stáročeska Bibliotheka. Čislo II. Praha, 1847; б 227.



й ускормленыя суць па Бозе, к таму месцу вялікую ласку й маюць». Гэта было асноваю таго, што свае лекарскія заданьні Скарына разумеў як грамадзкі абавязак і быў заўсёды чуткі на патрэбы свайго краю й народу.

Шырынёй свае адукацыі, глыбінёй інтэлекту, доктар Франьцішак Скарына на галаву перарастаў і найбольш асьвечаных сучасьнікаў свайго краю. Думкаю ўзьнімаўся ён высака над сваім пакаленьнем, глядзеў далёка ў будучыню ды разумеў, ясна як ніхто зь ягоных сучасьнікаў, палючыя заданьні эпохі для зарукі культурна-духовага й нацыянальнага росту свайго народу. У гэтым духовым пераросьце над сучасьнікамі й галоўная прычына таго, што пакаленьне ягонае яго належна не ацаніла, не падтрымала, і сьмелую, пачатую з гігантычным размахам ды гістарычнай візіяй выдавецкую дзейнасьць давесьці да завяршэньня яму не ўдалося. У выніку, незважаючы на шчыры патрыятызм і глыбокую дэмакратычную народнасьць, на ўсю ахвярнасьць і энэргію, дажываць свой век, пасья горкіх разчараваньняў, лягчэй было не на роднай зямлі, а ў далёкай Чэхіі.

## СКАРЫНА Ў ІТАЛІІ

З выяўленьнем актавага запісу падуанскага біскупскага палацу італіянскі эпизод жыцьця доктара Франьцішка Скарыны стаў бадай найлепш дакумэнтаваным з усяе Скарынавае біяграфіі. Хоць і належыць ён найперш да мала яшчэ дасьледжанае лекарскае галіны Скарынавае дзейнасьці, ды эпизод гэты кідае цікавае сьвятло й на колькі важных іншых аспэктаў жыцьця й дзейнасьці доктара Скарыны. Найперш, гэта канкрэтная дакумэнтацыя ягоных беспасярэдніх сувязяў зь вядучым тады ў галіне духовага прагрэсу краем Эўропы, зь Італіяй пары Рэнэсансу. Сувязі-ж гэтыя мелі бясспрэчна сваё важнае значаньне на сфармаваньне шырокіх гуманістычных кругаў Скарынавага сьветагляду.

На землях Італіі крыжаваліся тады важныя сухазёмныя й водныя камунікацыйныя магістралі Эўропы й сьвету, сьвету, што з новымі адкрыцьцямі няведаных раней краінаў і цэлых кантынэнтаў, раптоўна на ўсе бакі пашыраўся. У выніку разьвіваліся нязвычайна тэхніка ды рамёслы, кіпеў гандаль, багацелі купцы, красавалі, як ніколі, італіянскія месцы. З пладамі-ж матар'яльнае вытворчасці, з прадуктамі чалавечых рук, таварам, нястрымна цыркулявалі, з краю ў край вандравалі, і дасягненьні людскога розуму — новыя думкі, ідэі, пагляды. Давяло гэта да аднаго з найбольш уражаючых у гісторыі заходняе цывілізацыі духовых уздымаў — італіянскага Адраджэньня. Якраз у часе прабываньня Скарыны ў Падуі ды Італіі ў галіне мастацтваў Рэнэсанс дасягаў сваіх узвышшаў. Гэта пара творчасці гэтых волатаў людскога духа, як Леонардо да Вінчы, Рафаэль Санчыё, Мікельанджэльлё Буанароці, Данат Брамантэ. За мастацтвамі, асабліва пад шчодрой апекай папы-гуманістага Лявона X Мэдычы, закрасавала й паэзія, літаратура, навука.

Дык наведзіны Скарынам Італіі выпалі ў пару апагею рэнэсансавага ўздыму. А як прабег экзаменаў у Падуі паказаў, і доктар Скарына з далёкага ад яе беларускага Полацка сваёй адукацыяй і пазнаньнямі не ўступаў прадстаўніком навукі Італіі. Дасканальная веда міжнароднае мовы тагачаснага навуковага сьвету, мовы лацінскай, дала Скарыну магчымасьць



ува ўсім блеску красамоўнасьці паказаць сваю эрудыцыю ды задзівіць ёю вучоную Калегію падуанскай акадэміі.

Важна мець на ўвазе, што добра актавымі запісамі задукамэнтаваньня наведзіны Скарынам земляў Італіі ў пару красаваньня там Рэнэсансу, ня нейкі прыпадковы адзіночны факт. Яшчэ ад XV стагодзьдзя, і даволі масава, у Італію кіраваліся, на слаўных унівэрсытэтах Балённі, Падуі, Рыму ці Фэррары, студыявалі сыны беларускіх магнатаў, багацейшае шляхты ды замажнейшых слаёў меставаго стану Беларусі.

У часе, калі здабытую на захадзе ведаў доктар Скарына ставіў ужо на ўслугі важнай для свайго народу й усяе ўсходняе Эўропы культурнай справы, разгортваў шырокую літаратурна-выдавецкую дзейнасьць, ад 1518 году, з дыпляматычным пасольствам караля й вялікага князя Жыгімонта Старога прабываў у Рыме выдатны паэта ды вялікі патрыёта беларускай зямлі, Мікола Гусоўскі. Як зь ягонае творчасьці відаць, быў ён у беспасярэдняй сувязі зь літаратурнымі коламі тагачаснае Італіі. Даводзілася ці раз яму бываць і на ўрачыстых прыняцьцях папы Лявона X, ня толькі шчодрага мэцэната-апякуна паэтаў ды мастакоў, але й вялікага аматара паляваньняў. Вось для Лявона X, які ніколі ня бачыў караля пушчаў Беларусі, зубра, Гусоўскі ў 1521 годзе й напісаў сваю слаўную лацінскую „Carmen de bisonte” — «Песьню пра зубра». Гэта вялікая, больш тысячы радкоў, высокае паэтычнае вартасьці, эпічная паэма. У ёй дасканалыя вопісы зубра, яго выгляду й нораваў, ды небясьпекаў і розных прыгодаў у часе паляваньня на зуброў. Сюжэт паэмы разгортваецца на фоне мастацкіх вопісаў велічы ды красы адвечных прыдняпроўскіх пушчаў. Паэма насычаная глыбокім патрыятызмам і любовяй песьняра да беларускай зямлі. У колькіх яе разьдзелах паэта апявае й гераічную абарону народу свае бацькаўшчыны ад крываваых рабаўнічых нападаў Масквы ды Татараў.

Дык сувязі земляў Беларусі зь Італіяй у часы Скарыны ня былі зьявай прыпадкавай. Полацак, Полаччына, Вільня, як і ўся Скарынава бацькаўшчына, у гэтую пару была ў бойкіх эканамічных і культурных кантактах з усім захадам Эўропы. Плённыя вельмі культурна сувязі зь Італіяй знайшлі тады сваю выяву ня толькі ў літаратуры ды навуцы. Адбітак іх яскравы маем і ў мастацтве, асабліва ў архітэктуры Беларусі. Сувязі гэтыя ўзмагліся нязвычайна ў часе частага прабываньня ў Вільні зь італіянскім сваім дваром каралевы Боны, былое мэдыялянскае князёўны.

Сяньня знаем, што лучнасьць зь Італіяй з здабыцьцём дактарату на слаўным Падуанскім унівэрсытэце не абарвалася й у самога Скарыны. Сьветкі гэтага — ягоныя кнігі ў Італіі, накіраваныя туды відавочна ім самым сваім прыцэлям ці знаёмым. Для прыкладу, яшчэ за жыцьця доктара Скарыны, бо каля 1539 году, Кнігаю Царстваў выданьня Скарыны ў часе лекцыяў на ўнівэрсытэце ў Павіі карыстаўся выдатны італіянскі мовавед Амброжы Тэзэй Альбонэзі. Па ёй ён знаёміў сваіх студэнтаў з тайнамі выгляду ды вымаўленьня літараў кірылічнага альфабэту ды важнейшымі характэрнымі асаблівасьцямі славянскіх моваў.<sup>28a</sup>

Усьведамляючы шырыню духовых кантактаў доктара Скарыны зь Італіяй і ўсей Эўропай пары Рэнэсансу, важна адначасна не забывацца, што

<sup>28a</sup> Т у м а ш, Вітаўт. Кнігі Скарыны ў Італіі першае палавіны XVI стагодзьдзя (ЗАПІСЫ, кн. 5, ВІНІМ. Мюнхен, 1968 г.).



беспасярэдняя сутычнасьць з культураю Захаду ў яго рэнэсансавым апогэі не заглушылі ў Скарыны ягоных радзімых культурна-нацыянальных традыцыяў, не падарвалі прывязанасьці й пашаны да свайго краю, народу, яго веры й культуры. Дасканальная веда мовы лацінскай не забіла ў Скарыны зразуменьня вагі й патрэбы разьвіцьця свае роднае мовы ды раскрываньня перад ёю шырэньшых гістарычных пэрспэктываў шляхам пераходу ад кнігаў рукапісных да друкаваных. Скарына добра ўсьведамляў, што пададзеныя друкам ідэі й пазнаньні дойдучь лягчэй да ягонага «люду пашпалітага», народ лепш зможа «разазнаць праўду й крыўду» ды хутчэй пракладзе сабе шлях да сьвятлейшае, шчасьлівейшае будучыні.

Дык падуанскія актавыя запісы раскрываюць у яскравым драматычным сьвятле сутычнасьць зь Італіяй і яе навуковымі коламі ня толькі самога палачаніна Скарыны. Яны канкрэтнае сьветчаньне й пра шырокую жывую тады лучнасьць земляў Беларусі й зь Італіяй, і з усім духоўным сьветам захаду Эўропы. У гэтым і вялікая іх цікавасьць ды каштоўнасьць для пазнаньня й зразуменьня гісторыі духоўных працэсаў Беларусі й Эўропы Скарынавае пары, а адначасна й насьвятленьне ўмоваў, у якіх складаўся гуманістычны талеранцыйны сьветагляд доктара Франьцішка Скарыны.

## АКТАВЫЯ ЗАПІСЫ

### ЗАПІСЫ ПАДУАНСКАГА УНІВЭРСЫТЭТУ

JESUS MARIA<sup>29</sup>

*Gratie in medicinis amore dei magistri Francisci, rutheni, quondam Domini Luce.*

In Christi nomine amen. Anno eiusdem nativitatis millesimo quingentesimo duodecimo, indictione XV, die Veneris, quinto Nouembris, Padue, in Ecclesia Sancti Urbani, hora XVII<sup>a</sup>. Convocato et more solito congregato, Sacratissimo Collegio famosissimorum artium et medicine Doctorum Paduanorum, de Mandato Excellentissimi Artium et medicine doctoris, Domini Thadei Mussati, Viceprioris Dicti Collegii, cum consensu Dominorum Consiliarorum dicti Collegii. Quo quidem Collegio, sic convocato, prefatus Dominus prior dixit: Excellentissimi Domini Doctores, Causa Convocationis excellentiarum Vestrarum est ista: Est quidam Doctissimus Iuvenis, artium Doctor, pauper, qui a longissimis partibus forsitan per quatuor millia miliaria et ultra ab hac preclara Ciuitate, pro Augumentando famam et honorem illius huiusque florentissimi Communitarii et Sacri Collegii nostri ad illam se contulit: et uellet sibi concedi de dono et gratia speciali ac amore Dei per hoc Sacrum Collegium in medicinis. Si placet Excellentiis Vestris ipsum introduci faciam. Qui quidem Iuvenis et Doctor prefatus Nominatur Dominus Franciscus quondam Domini Luce Scorina de Poloczko, Ruthenus. Quibus sic peractis, fuit introductus Dictus Magister Franciscus et petiit humiliter ac reverenter sibi concedi gratie in medicinis amore dei, ut supra expositum est per prefatum Dominum Vicepriorem. Offerrensque se predicare ubilibet famam, honorem et utilitatem dicti Collegii et cuiuslibet Doctorum in particulari. Quibus sic Dictis, Examinauit artium Collegium.

<sup>29</sup> Словы Jesus Maria напісаныя ўгары кажнае бачыны актавае кнігі.





Et prefatus Dominus Viceprior dixit: Domini Doctores, vos audiistis istum pauperem et Doctum Iuuenem, si est aliquis qui vellit aliquid dicere, surgat et dicat apponere suum. Et tandem factis multis sermonibus et arengationibus inter dictos, Dominos Doctores. Dictus Dominus Viceprior posuit partitum personis infrascriptis, videlicet: quibus placet quod dictus Dominus Franciscus habeat gratias in medicinis amore Dei, cum dispensatis statutis in reliquis, ponant ballotam suam in piside rubra affirmante, quibus vero non placet, ponant in viridi negante. Et sic Ductis ballotis fuit obtentum Dictum partibus, nemine discrepante.

## ЕЗУС МАРЫЯ

Удзяленьне, з Божэе ласкі, мэдыцынскае годнасьці Спадару прафэсару<sup>30</sup> Франьцішку, Русічу,<sup>31</sup> сыну нябошчыка Спадара Лукаша.

У імя Хрыста, амін. Году-ж ад яго нараджэньня тысяча пяцьсот два-нацатага, індыкта XV, у пятніцу, пятага лістапада, у Падуі, у царкве сьвятога Урбана,<sup>32</sup> а гадзіне 17-ай, скліканая была й у абыдны спосаб сабраная Найсьвятшая Калегія найслаўнейшых навукаў<sup>33</sup> і мэдыцыны Дактароў Падуі, загадам Найдастойнейшага Навукаў і Мэдыцыны доктара

---

<sup>30</sup> Паколькі Скарына ў Падую прыбыў ужо з дактаратам «навук вызваленых» — *Artium Doctor* — дык яму й прыслугоўваў тытул *magister* — прафэсар, што й знайшло свой адбітак у актавых аб ім запісах. *Magister* у ўнівэрсытэцкім жыцьці тае пары значыла тоесамае, што й «прафэсар», «настаўнік», і было адназначнае з «доктар». Тытул *magister* — прафэсар — прыслугоўваў тады кожнаму, хто здабываў навуковую ступень доктара, якая давала права на самастойнае навучаньне іншых. Аж да XVI стагодзьдзя тытулы доктара й магістра былі раўназначныя. Пазьней «магістэр» перастала ўжывацца для азначэньня настаўніка ўстанова вышэйшага навучаньня. У гэтым значаньні замацавалася слова «прафэсар». У галіне-ж навуковае градацыі «магістэр» стала азначаць навуковую ступень ніжэйшую ад «доктар», а ў некаторых галінах навукі, прыкладам у мэдыцыне, і зусім было закінутае. Як відаць із Скарынавых прадмоваў да праскіх біблейных кнігаў, прыкладам да Кнігі Судзьдзяў — «працею ученаго Франціска Скорины... в науках и в лекарстве учителя», — доктар Скарына лацінскае «*magister*» перадаваў словам «учитель».

<sup>31</sup> Словам «Русіч» перакладаецца тут актавае лацінскае «*ruthenus*». Гэтак называлі тады палацінску жыхароў Беларусі й Украіны. Паколькі доктар Скарына паходзіў зь беларускага Полацка, дык і слова «*ruthenus*» у дадзеным выпадку раўназначнае сучаснаму «Беларус».

<sup>32</sup> Падуанская царква сьвятога Урбана, у якой складаў экзамены доктар Скарына, не захавалася.

<sup>33</sup> *Artium doctor* — доктар навукаў (даслоўна — «мастацтваў»), гэта быў дактарат з галіны *Septem artes liberales* — «сямі навукаў вызваленых». Пералічае іх доктар Скарына ў сваёй прадмове да ўсёй Бібліі гэтак: граматыка або «грамата», бо «добре чести и мовити учить»; лёгіка — «учить з доводом розознати правду и кривду»; рыторыка, «сже ест красномовность»; музыка або «певница»; арытмэтыка «во кратце, а неомыслне считати учить»; геамэтрыя або «земломерение»; астраномія або «звездочети». Тытул *Artium doctor* Скарына пабеларуску перадаваў «в науках вызволенных доктор», або «в науках доктор». Гэтак гэты тытул перададзены ўсюды й у гэтым перакладзе: *artium* — навукаў.

Спадара Тодара Муссаты, Віцэпрыёра<sup>34</sup> вышэй названае Калегіі, ды із згодаю Спадароў Райцаў Калегіі гэтай. Калі вось Калегія гэтак сабралася, вышэй згаданы Спадар прыёр сказаў:

«Найдастойнейшыя Спадары Доктары! Прычына скліканьня Вашых Дастойнасьцяў гэтка: Ёсьцека тут адзін вельмі вучоны бедны юнак, Доктар навукаў, што прыбыў зь вельмі далёкіх, — чатыры, можа, тысячы, ці болей, міляў ад гэтага праслаўнага места краёў, — для зьвялічэньня славы й гонару яго, ягонага красуючага суспольства, ды Сьвятое Калегіі нашай, і жадаў-бы сабе прызнаньня з Божае ласкі й удзяленьня гэтаю Сьвятою Калегіяй годнасьці ў галіне лекарскіх навукаў. Калі Вашыя Дастойнасьці дазволіце — прадстаўлю яго самога. Гэты, вышэй згаданы, Юнак і Доктар, гэта спадар Франьцішак, сын нябошчыка Спадара Лукаша Скарыны з Полацка, Русіч».

Пасьля гэтага ўведзены быў названы прафэсар Франьцішак, які пакорна й ветліва прасіў удзяленьня сабе, з Божае ласкі, годнасьці ў галіне лекарскіх навукаў, як і было вышэй сказана згаданым Спадаром Віцэпрыёрам, ды прыракаў шырыць усюдых славу, чэсьць і карысьці гэтае Калегіі й кажнага яе Доктара паасобку. Пасьля гэтага Калегія Навукаў яго апытвала. Вышэй-жа згаданы спадар Віцэпрыёр сказаў:

«Спадары Доктары: Вы выслухалі гэтага беднага й вучонага юнака. Калі-б нехта хацеў што сказаць, хай устане й выкажацца». Тады, пасьля шматлікіх прмоваў і выказваньняў гэтых Спадароў Доктароў, Спадар Віцэпрыёр сказаў асобам ніжэй названым<sup>35</sup> галасаваць у гэткі спосаб: хто згаджаецца, каб гэтаму Спадару Франьцішку ўдзяліць з Божае ласкі мэдыцынскую годнасьць, пры захаваньні ўсіх вымаганьняў, хай кіне свой голас у урну пацьвярджальную, чырвоную; хто-ж незгаджаецца, хай кіне ў адмоўную, зялёную. І праведзенае гэтак галасаваньне ня выказала аніводнага голасу супроць.

## JESUS MARIA

*Tentatiuum in medicinis, Domini Magistri Francisci, Rutheni.*

M. D. XII, Die Sabbati Sexto Nouembris, Padue, in ecclesia Sancti Urbani, hora XXII<sup>a</sup>.

Conuocatis et Congregatis Excellentissimis Doctoribus Sacri Collegii Dominorum Artium et medicine Doctorum Paduanorum in loco solito. Ex Mandato Egregii artium et medicine Doctoris Domini magistri Thadei Mussati Viceprioris, tentatus fuit Eximius artium Doctor Dominus magister Franciscus quondam domini Luce Scorina de Poloczko,

<sup>34</sup> Становішча «прыёра» Калегіі ў арганізацыйнай сыстэме тагачаснага падуанскага ўнівэрсытэту было прыблізна раўназначнае становішчу дзекана факультэту ўнівэрсытэтаў сучасных. У часы доктара Скарыны факультэт мэдыцыны ў Падуі лучыўся з факультэтам Artistarum — «сямі навукаў вызваленых».

<sup>35</sup> Personis infrascriptis — асобам ніжэй на пісьме пералічаным. З гэтага вынікае, што пры канцы пратакольнага запісу меў быць дадзены сьпіс сяброў Калегіі прысутных на паседжаньні, падобна, як сьпісы гэткае ёсьць пры канцы двух іншых унівэрсытэцкіх актавых запісаў. Сьпісу гэтага ў кнізе Sacri Collegii, аднак-жа, няма. Відавочна ён ня быў дапісаны, ці, можа, загубіўся.



XI. D. XII. die sabbati iuxta Jobu. factum in ecclesia sancti  
Urbani. hora XII.

Constituta et congregata ex. Doctorum sacre theologie magister  
Artium. et medicorum doctorum pat. in loco solido. Ex. Ato  
Gregory. artium et medicorum doctorum. cuius magister Franciscus  
mullati vice prioris. presentis fuit. Examinavit autem  
doctor. D. M. franciscus galum. dicitur iuxta Georgina de  
paleozko. Ruthenul. in Medicinis. Super presentis que  
monstrat sibi adhibentis. Et quoniam ipsa presentia  
memoriter videndo, ac Argumenta quia sequuntur  
reaffirmans. et optime resolvens. Et examinis  
se habuit. deo ab omnibus doctoribus Collegii quidam  
ibi existentibus nomine discrepante fuit. Idemque  
iudicatus. et Admittendus ad Examine suum presentis in  
Medicinis. Et pro Merito admittitur.

Constitutio huiusmodi  
de die sabbati  
hora XII.

Sub promissory D. M. Dno magistro francisco de Noaly dno magistro  
francisco de Esch. D. M. hiey. amulo. D. M. hiey. rubens.  
et D. M. hiey. de Urbino.

Acta doctorum  
hinc

- D. M. hiey. mulcatul vice prior
- D. M. hiey. nicolaus
- D. M. franciscus de Noaly
- D. M. franciscus de Esch
- D. M. hiey. amulo
- D. M. nicolaus de Noaly
- D. M. hiey. rubens
- D. M. hiey. de sancto vito
- D. M. hiey. maripetro
- D. M. hiey. franciscus
- D. M. hiey. de Urbino
- D. M. franciscus de Soneino
- D. M. amulo de Sanna

Актавы запіс Калегіі 6 лістапада 1512 году пра пробны экзамен Франьцішка Скарыны ў царкве сьвятога Урбана.

Ruthenus, in Medicinis super punctis hoc mane sibi assignatis. Et quoniam ipsa puncta memoriter recitando, ac Argumenta contra se facta reassumendo et optime resolvendo, Elegantissime se habuit. Ideo ab omnibus Doctoribus Collegii predicti ibi existentibus, nemine discrepante fuit idoneus iudicatus, et Admitendus ad Examen suum priuatum in Medicinis. Et ita Merito admissus.

Sub promotoribus, videlicet, Domino magistro Francisco de Noalis, Domino magistro Francisco de Este, Domino Magistro Hieronymo a Mullo, Domino magistro Bartholomeo Barisono, et Domino Magistro Hieronymo de Urbino.

Qui quidem Dominus Franciscus iuravit item in forma.

Nomina Doctorum qui interfuerunt:

- D. M. <sup>36</sup> Thadeus Mussatus Viceprior
- D. M. Bartholomeus a Volta
- D. M. Franciscus a Noali
- D. M. Franciscus de Este
- D. M. Hieronymus a Mullo
- D. M. Nicolaus de Noali
- D. M. Aurelius Beneto
- D. M. Hieronymus Rubeus
- R. D. <sup>37</sup> Bartholomeus de Sancto Vito
- D. M. Hieronymus Maripetro
- D. M. Bartholomeus Barisonus
- D. M. Hieronymus de Urbino
- D. M. Antonius de Soncino, et
- D. M. Marcusantonijs de Ianua

#### ЕЗУС МАРЫЯ

*Пробны (экзамен) з мэдыцыны Спадара прафэсара Франьцішка, Русіча.*

1512 (году), у суботу, шостага лістапада, у Падуі, у царкве сьвятога Урбана, а гадзіне 22-ой.

Скліканья былі й у абыднім месцы сабранья Сьвятое Калегіі Спадароў Навукаў і Мэдыцыны Дактароў Падуі Найдастойнейшыя Дактары. З загаду Выдатнага навукаў і Мэдыцыны Доктара Спадара прафэсара Тодара Муссаты, Віцэпрыёра, адбыўся пробны экзамен з мэдыцыны Знакамітага доктара навукаў, спадара прафэсара Франьцішка, сына нябошчыка Лукаша Скарыны з Полацка, Русіча, паводле тэзаў тае-ж раніцы сабе вызначаных. І дзеля рэцытацыі самых тэзаў з памяці, і, таксама, дзеля дасканаллага падсумоўваньня довадаў ім супраціўных і зьбіваньня ды нязвычайна дастойнага захоўваньня, ён усімі, бяз вынятку, прытымбытнымі вышэй згаданае Калегіі дактарамі быў прызнаны за годнага дапушчэньня да экзамену адмысловага ў галіне лекарскіх навукаў і, зусім заслужана, быў дапушчаны.

<sup>36</sup> D. M. — Dominus Magister, «Спадар Прафэсар».

<sup>37</sup> R. D. — Reverendus Dominus, «Дастойны Спадар», значыцца сьвятар.



Прамотарамі-ж<sup>38</sup> былі Спадар прафэсар Франьцішак дэ Ноаліс, Спадар прафэсар Франьцішак дэ Эстэ, Спадар прафэсар Геранім а Мульлэ, Спадар прафэсар Баўтрамей Барысон і Спадар прафэсар Геранім дэ Урбіно.

Гэты Спадар Франьцішак таксама склаў, паводле вымаганае формы, прысягу.

Імі прытымбытных Доктароў:

- Сп. П. <sup>39</sup> Тодар Муссаты, Віцэпрыёр
- Сп. П. Баўтрамей а Вольта
- Сп. П. Франьцішак дэ Ноалі
- Сп. П. Франьцішак дэ Эстэ
- Сп. П. Геранім а Мульлэ
- Сп. П. Мікола дэ Ноалі
- Сп. П. Аўрэлі Бонэто
- Сп. П. Геранім Рубэус
- Д. Сп. <sup>40</sup> Баўтрамей дэ Санкто Віто
- Сп. П. Геранім Марыпетро
- Сп. П. Баўтрамей Барысонус
- Сп. П. Геранім дэ Урбіно
- Сп. П. Антон дэ Сонціно
- Сп. П. Маркантон дэ Януа

## JESUS MARIA

*Privatum Examen in Medicinis Domini Magistri Francisci Rutheni.*

M. D. XII, die martis nono Nouembris, Padue in Episcopali palatio in loco solito Examen.

Conuocatis, et ut moris est, solemniter congregatis Celeberrimis Doctoribus Sacri Collegii, Dominorum Artistarum et medicorum, tam in artibus et medicina, quam in artibus tantum, de mandato Egregii artium et medicine doctoris domini Thadei Mussati Viceprioris, Et Consiliariorum. Coram Reuerendissimo in Christo patre et Domino Domino Paulo Zabarella, Dei, et apostolice Sedis gratia Episcopo Argelisiensi. Reuerendissimo in Christo patris et Domini Domini Sixti, Miseratione diuina et Sancti Petri ad Vincula presbyteri Cardinalis, Sacre Romane Ecclesie Vice Cancellarii et Ecclesie Paduane perpetui Administratoris Dignissimi, Comitisque Saccentini, ac huius studii Celeberrimi Paduani Cancellarii Apostolici Suffraganeo, Locum tenente ac Vicario in Spiritualibus generali: Sub Viceprepositura preclari artium et medicine Doctoris domini Thadei Mussati; et in Assistentia, Egregii, artium et medicine Doctoris Domini Francisci Fulmanelli de Verona, Vice Rectoris Dominorum Artistarum Padue. Necnon Coram omnibus Doctoribus dicti Collegii ibi astantibus: Eximius artium doctor, Dominus Fran-

<sup>38</sup> Прамотары — прафэсары-апякуны, якіх Калегія прыдзяляла кожнаму дактаранту. Заданьнем прамотараў было падрыхтаваць кандыдата да прамацыйных экзаменаў, даваць яму патрэбныя для гэтага парады й дапамогу аж да заканчэньня экзаменаў і здабыцьця ступені доктара.

<sup>39</sup> Сп. П. — Спадар Прафэсар, лацінскае Dominus Magister.

<sup>40</sup> Д. Сп. — Дастойны Спадар, тытуляцыя духоўнае асобы.





ciscus, quondam domini Luce Scorina de Poloczko, Ruthenus, fuit examinatus priuatim et Rigorose super punctis hoc mane assignatis. Qui ita Laudabiliter, et ellegantissime se habuit in hoc suo rigoroso Examine, in Recitando, dicta eius puncta, et in Argumentis contra se factis optime respondendo, quod ab omnibus Doctoribus ibi existentibus nemine penitus dissentiente, fuit approbatus ac sufficientiens in medicinis iudicatus, Et per Suprascriptum Reuerendissimum Dominum Vicarium Doctor in Medicinis pronuntiatum in forma solita.

Quo facto Excellens artium et medicine doctor, Dominus Magister Bartholomeus Barisonus promotor pro se et Collegis ultra notatis et tribuit insignia in facultate medicine.

Nomina autem Doctorum qui interfuerunt sunt:

D. M. Thadeus Mussati Viceprior  
D. M. Bartholomeus a Volta  
D. Presbiter Jacob de Curte  
D. M. Hieronymus de Satbaneis  
D. M. Nicolaus de Ianua  
D. M. Baptista a Galta  
D. M. Franciscus de Noali  
D. M. Franciscus de Este  
D. M. Hieronymus a Mullo  
D. M. Nicolaus de Noali  
D. Aurelius Boneto  
D. M. Hieronymus Rubeus

Reu. D. Bartholomeus de Santo Vito  
D. M. Hieronymus Maripetro  
D. M. Bartholomeus Barisonus  
D. M. Hieronymus de Urbino  
D. M. Franciscus Porretinus  
D. M. Carolus de Ianua  
D. M. Antonius de Soncino  
D. M. Paulus a Sole  
D. M. Petrus de Noali  
D. M. Andreas de Aliotis  
D. M. Marcusantonijs de Ianua, et  
D. M. Christophorus a Ligorante

## ЕЗУС МАРЫЯ

*Экзамен адмысловы з мэдыцыны Спадара Прафэсара Францішка, Русіча.*

1512 (году), у ваўторак, дзевятага лістапада, у месцы абыдным біскупскага палацу ў Падуі, экзамен.

Скліканья з загаду Выдатнага Навукаў і мэдыцыны Доктара Спадара Тодара Муссаты, Віцэпрыёра, і Райцаў, ды ўрачыста, паводле звычайу, сабраныя Сьвятое Калегіі Спадароў Артыстых<sup>41</sup> і мэдыкаў Слаўныя як навукаў і мэдыцыны, гэтак і навукаў толькі Дактары, у прысутнасьці Усячэсьнейшага ў Хрысьце айца й Спадара Спадара<sup>42</sup> Паўлы Забарэльлі, з Божае й апостальскага Пасаду ласкі біскупа Аргелісенскага, ды Усячэсьнейшага ў Хрысьце айца й Спадара Спадара Сыкта, з Божае й Сьвятога Пётры ў ваковах міласьці Кардынала прэзьбітара,<sup>43</sup> Сьвятое Царквы Рымскай Віцэканцлера й нязьменнага Царквы Падуанскай Адміністрацара Пачэсьнейшага ды Райцы Сацэнтынскага, а таксама адданага слаўнае Па-

<sup>41</sup> Калегія Артыстых — калегія факультэту «сямі навукаў вызваленых».

<sup>42</sup> Domino Domino — «Спадара Спадара», знарочнае здваеньне для аказанья асаблівае павагі й пашаны.

<sup>43</sup> Прэзьбітар — духоны апякун.

дуанскае апостальскае Канцылярыі Суфрагана й руплівага мясцовага справаў духоўных Вікарага. Пад віцэстаршынствам Найсьвятлейшага навукаў і мэдыцыны Доктара Спадара Тодара Муссаты ды пры ўдзеле Выдатнага навукаў і мэдыцыны Доктара Спадара Франьцішка Фульманэльлі<sup>44</sup> з Вэроны, Віцэрэктара Спадараў Артыстых Падуі, як таксама перад усімі прытымбытнымі Доктарамі Калегіі гэтай, Знакаміты доктар навукаў Спатар Франьцішак, сын нябошчыка спадара Лукаша Скарыны з Полацка, Русіч, быў экзаменаваны адмыслова й строга па тэзах гэтае раніцы вызначаных і ён гэтак слаўна й дастойна вёў сябе падчас гэтага свайго строгага экзамену й калі разьвіваў свае тэзы, і калі зьбіваў фактамі довады супраціўныя, што ўсе прысутныя дактары, без аніводнага вынятку, прызналі, што ён мае дастатковыя пазнаньні ў галіне мэдыцыны, і вышэй згаданым ўсячэсьнейшым Спатаром Вікарым быў у форме традыцыйнай Доктарам лекарскіх навукаў апавешчаны.

Па гэтым Дастойны навукаў і мэдыцыны доктар, Спатар прафэсар Баўтрамей Барысон, прамотар, ад сябе й вышэй згаданых Калегаў, уручыў азнакі мэдыцынскае годнасьці.<sup>45</sup>

Імі прытымбытных Доктароў:

Сп. П. Тодар Муссаты Віцэпрыёр	Д. Сп. Баўтрамей дэ Санкто Віто
Сп. П. Баўтрамей а Вольта	Сп. П. Геранім Марыпетро
Сп. Прэзьбітар Якуб дэ Курта	Сп. П. Баўтрамей Барысон
Сп. П. Геранім дэ Сатбанэіс	Сп. П. Геранім дэ Урбіно
Сп. П. Мікола дэ Януа	Сп. П. Франьцішак Поррэтінус
Сп. П. Баптіста а Гальта	Сп. П. Кароль дэ Януа
Сп. П. Франьцішак дэ Ноалі	Сп. П. Антон дэ Сонціно
Сп. П. Франьцішак дэ Эстэ	Сп. П. Паўла а Соле
Сп. П. Геранім а Мульлэ	Сп. П. Пётра дэ Ноалі
Сп. П. Мікола дэ Ноалі	Сп. П. Андрэй дэ Аліётіс
Сп. Аўрэлі Бонэто	Сп. П. Марконтоні дэ Януа, і
Сп. П. Геранім Рубэус	Сп. П. Хрыстафор а Лігорантэ

## ЗАПІС ПАДУАНСКАГА БІСКУПСКАГА ПАЛАЦУ

IC XP<sup>46</sup>

*M. D. XII, Indictione XV. Die martis, VIII mensis nouembris.*

Privatum examen in medicinis Eximii viri Domini magistri francisci, quondam domini luciae scorina de poloczko rutheni, Secretarii regis datiae: Coram Archiepiscopo

<sup>44</sup> У актавым запісе біскупскага палацу гэтае самае прозьвішча пададзенае як «Фуманэльлі» — Fumanelli.

<sup>45</sup> Былі гэта звычайна круглы чырвоны бірэт, дактарскі сыгнэт, кніга Гіпакратавых «Афарызмаў».

<sup>46</sup> Грэцкія літары над актавым запісам — «іс хр» — зь лігатурамі над імі, гэта скароты словаў «Ісус Хрыстос» пагрэцку. Пастаўленыя яны ўгары бачыны кнігі падобна, як у актавай кнізе ўнівэрсытэцкіх запісаў угары кажнае бачыны стаяць лацінскія словы Jesus Maria.



1512

M. d. Nijssid. xv. die Martij. vni. m. nouembre.

**F** *Principium examen in medicina per vni. regem franc. q. d. hinc, forma  
 spekezo m. hinc, secretarij regis latie. (C. d. V. p. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.*

**H** *Alouisius Zuchatus Huisinus, et  
 Daniel de Foroiulio, patauus.  
 Egregii artium Scholares, Domini  
 Michael Zartibonus, quondam domini Iacobi, civis Venetus: et  
 Gaspar de Gabriellis, filius domini Petri, civis paduanus,  
 Dominus Valerius de Largis, clericus paduanus.*

Актавы запіс біскупскага палацу Падуі 9 лістапада 1512 году пра дакторскі экзамен «сакратара караля Дацыі» Франьцішка Скарыны.

Reuerendissimo Domino Suffraganeo et Vicario, per Veneratum Collegium Dominorum artistarum paduanorum, in assistentia spectabilis artium et medicinae doctoris Domino magistri Francisci Fumanelli, almae Universitatis artistarum Vicerectoris, examinati: Qui fuit unanimiter, concorditer, ac concorditer, et eorum nemine penitus dissentiente, in medicinis approbatus: Sub promotoribus suis artium et medicinae doctoribus, dominis magistris

Bartholomeo Barisono, qui dedit insignia.

Francisco de Nouali:

Francisco Estensi:

Hieronymo a Mulo, et

Hieronymo de Urbino:

Spectabiles testes, artium doctores, Domini magistri

Alouisius Zuchatus Huisinus, et

Daniel de Foroiulio, patauus:

Egregii artium scholares, Domini

Michael Zartibonus, quondam domini Iacobi, civis Venetus: et

Gaspar de Gabriellis, filius domini Petri, civis paduanus,

Dominus Valerius de Largis, clericus paduanus.

## ІСУС ХРЫСТОС

1512 год, год індыкту XV. У ваўторак, 9 лістапада месяца.

Экзамен адмысловы з мэдыцыны мужа Знакамітага, Спадара прафэсара Франьцішка, сына нябошчыка спадара Лукаша Скарыны з Полацка, Русіча, Сакратара караля Даніі; У прысутнасьці Архіепіскапа, Усячэсьнейшага Спадара Суфрагана й Вікарага, Праслаўная Калегія Спадароў Артыстых Падуі, пры ўдзеле Дастойнага навукаў і мэдыцыны доктара Спадара прафэсара Франьцішка Фуманэльлі,<sup>47</sup> Унівэрсытэту Артыстых Віцэрэктара, экзаменавала: Усе былі адназгодныя, адзін як адзін, без аніводнага вынятку, каб годнасьць у галіне лекарскіх навукаў прызнаць. Пад апекаю сваіх прамотараў, навукаў і мэдыцыны дактароў, Спадароў прафэсароў:

Баўтрамея Барысона, які ўручыў азнакі,  
Франьцішка дэ Новалі,  
Франьцішка Эстэнзі,  
Гераніма а Мульлэ, і  
Гераніма дэ Урбіно.

Дастойныя сьветкі, навукаў дактары, Спадары прафэсары  
Алэйзы Зухатус Гуісінус, і  
Даніель дэ Форуюліё, падуанін.

Выдатныя студэнты навукаў, Спадары  
Міхал Зартібонус, сын нябошчыка Якуба, месьціч Вэнэцкі; і  
Гаспар дэ Габрыеліс, сын спадара Пётры, месьціч падуанскі,  
Спадар Валеры дэ Ляргіс, клерык падуанскі.

### ЗАПІС У RACCOLTA MINATO

1512. 8. g. 12<sup>to</sup> f. 12<sup>to</sup>  
F. 12<sup>to</sup> nelle Raccolte di Luca  
Pavina & fratelli & c.

Riccheri, segretario degli Scrittori

Pavina

Bartol. Pavisoni: Pavina di Luca

Fran<sup>co</sup> Novali

Fran<sup>co</sup> Estenzi

Giov. dall'huolo

Giov. di Urbino

<sup>47</sup> Тоесамае прозьвішча ў трэцім унівэрсытэцкім актавым запісе дадзенае як «Фульманэльлі» — Fulmanelli.



1512. 8. giorno novembre, folio 122.  
Dottorato nelle Medicine di Luca  
Porina (Sic!) di poloczko. Rutheni, Secretarii regis Datis.

Promotori:

Bartolomeo Barisoni, Promovit di Luca  
Francesco Nouali  
Francesco Estense  
Girolamo dal Mulo  
Girolamo di Urbino

### ПЕРАКЛАД ЗАПІСУ МІНАТЫ

1512 году, дня 8 лістапада, балонка 122.  
Дактарат з мэдыцыны сына нябошчыка Лукаша Скарыны (у запісе помылкова «Порыны») з Полацка, Русіча, сакратара караля Даніі.

Прамотары:

Баўтрамей Барысон, даканаў прамоцыі Лукашовага сына.  
Франьцішак Новалі  
Франьцішак Эстэнсэ  
Геранім даль Мулэ  
Геранім ді Урбіно

### РЭЕСТРОВЫ ЗАПІС FRANCESCO DORIGHELLO

*Poloczko, città nella Lituania... 115*  
*città nella Lituania. Novogroge nella Svizzera. 272*  
*Scorina, città di Rutheni, nella città nel 1450 - 30 -*  
*giorno a ore 22 in chiesa di S. Urbano, sopra i punti la mattina assegnatigli sotto i promotori.*  
*Francesco Del già defunto Lucca Scorina di Poloczko Ruteno Dottore delle arti*  
*amato tentato in medicina nel 1512, sabato 6 novembre a ore 22, in chiesa*  
*di S. Urbano, sopra i punti la mattina assegnatigli sotto i promotori: Francesco Noale,*  
*Francesco d'Este, Girolamo Amulio, Bartolomeo Barison, Girolamo d'Urbino, e martedì*  
*9 dello stesso novembre nel luogo solito fu esaminato e dottorato sopra i punti la mattina*  
*assegnatigli, e laureato dal Barison.*

Poloczko... città nelle Lituania...


Francesco Del già defunto Lucca Scorina di Poloczko Ruteno Dottore delle arti favorito tentato in medicina nell'anno 1512, sabato 6 novembre a ore 22, in chiesa di S. Urbano, sopra i punti la mattina assegnatigli sotto i promotori Francesco Noale, Francesco d'Este, Girolamo Amulio, Bartolomeo Barison, Girolamo d'Urbino, e martedì 9 dello stesso novembre nel luogo solito fu esaminato e dottorato sopra i punti la mattina assegnatigli, e laureato dal Barison.

## ПЕРАКЛАД ЗАПІСУ ДОРЫГЭЛЬЛЁ

Полацак... места ў Ліцьве...

Франьцішак, сын нябошчыка Лукаша Скарыны з Полацка, Русіч, Доктар навукаў, здавальняюча здаў пробны экзамен з мэдыцыны ў 1512 годзе, у суботу 6 лістапада, а гадзіне 22-ой, у царкве сьвятога Урбана, па пунктах раніцай самому сабе вызначаных, пры прамотарах Франьцішку дэ Ноале, Франьцішку д'Эстэ, Гераніму Амуліё, Баўтрамею Барысону, Гераніму д'Урбіно, а ў панядзелак, 9-га гэтага-ж лістапада, у абыд-ным месцы, быў экзаменаваны для дактарату па пунктах раніцаю яму вызначаных, прамаваў Барысон.





# INTRO

DUCTIO IN CHALDAI

cam linguā; Syriacā, atq; Arme-  
nicā, & decē alias linguas.

CHARACTERVM DIFFEREN

tiū Alphabeta, circiter quadraginta, &  
eorūdem inuicem cōformatio.

MYSTICA ET CABALISTICA

quā plurima scitu digna. Et descriptio  
ac simulachrū Phagoti Afranij.

THEOBALDO AMBROSIO EX CO

mitibus Albonensi. I. V. Doct. Papien.

Canonico Regulari Lateranensi,  
ac Sancti Petri in Cœlo Aureo

Papiae Praeposito, Authore

M. D. XXXIX.

¶ Linguarum vero, & Alphabetorū no-  
mina sequens pagella demonstrabit.

Заголовочная балонка книги Амбражэя Тэзэя Альбонэзы  
„Introductio in Chaldaicam linguam...“  
выдадзенай у 1539 г. у Павіі, Італія



# Кнігі Скарыны ў Італіі

## першае палавіны XVI стагодзьдзя

*Вітаўт Тумаш*

Выдатны чэскі славісты-філялёг Язэп Даброўскі (1753—1829) творчы сьлед свае шырокае дасьледнае актыўнасьці пакінуў у галіне мовы й культуры ўсіх славянскіх народаў, а між іх і беларускага. З пытаннямі беларускага пісьменства й мовы Даброўскі сутыкнуўся найперш пры вывучаньні літаратурнае й выдавецкае спадчыны доктара Францішка Скарыны, жыцьцё й культурна-пісьменьніцкая дзейнасьць якога цікавілі моцна Даброўскага ўжо ад самых пачаткаў 90-х год XVIII стагодзьдзя. Да Скарыны й ягоных кнігаў варочаўся ён ці раз у розных сваіх публікацыях і пасья. Даброўскі даў і першыя важныя паказаньні пра ведамкі аб кнігах Скарыны ў літаратуры Захаду XVI—XVII стагодзьдзяў.

Пра доктара Францішка Скарыну, і што гэта ў Празе ён у 1517 годзе друкаваў сваю Біблію, першы раз Даброўскі дазнаўся з кнігі 1777 году «Уводзіны ў Новы Запавет», унівэрсытэцкага курсу выдатнага ў сваёй пары моваведа-арыенталістага й бібліялёга, прафэсара ўнівэрсытэту ў Гёттінгене, Ёгана Давіда Міхаэліса.<sup>1</sup> Дзякуючы гэта Міхаэлісу й ягонай, разоў колькі перавыдаванай і ўва ўсе важнейшыя эўрапейскія мовы перакладанай кнізе, пра Скарыну на Захадзе, найменш бібліяведы, зналі ад апошняй ужо чверці XVIII стагодзьдзя. На аснове Міхаэлісавай інфармацыі, пра Скарыну ў сваіх працах і кнігах згадвалі Ёган Готфрыд Айхгорн, Гэрбэрт Марш, Джэмс Таўнлей, Робэрт Пінкертон, Эбэнэзэр Гэндэрсон ды іншыя аўтары захаду Эўропы. Апошні-ж зь іх, Гэндэрсон, у часе свайго падарожжа ў Расею пастараўся расшукаць і самую Біблію Скарыны ды ўважна яе прастудыяваў. Супаставіўшы Скарынаў пераклад з тэкстамі гэбрайскага арыгіналу, грэцкае Сэптагінты, лацінскае Вульгаты ды царкоўнаславянскім, Гэндэрсон здолеў дайсьці да выснаву, шырака падмацаванага прыкладамі, што Скарынаў пераклад абалперты галоўна на Вульгаце.<sup>2</sup>

Доктар Скарына й ягоныя кнігі інтрыгавалі Даброўскага асабліва дзеля таго, што, як падаваў Міхаэліс, Біблію сваю друкаваў ён у Чэхіі, у

<sup>1</sup> Michaelis, Johann David. Einleitung in die göttlichen Schriften des Neuen Bundes. Dritte Ausgabe. Erster Theil. Göttingen, 1777. b. 447—452.

<sup>2</sup> Henderson, E(benezer). Biblical researches and travels in Russia. London, M.DCCC.XXVI. b. 103—111.



Праге. Ужо ў 1791 годзе Даброўскаму ўдалося дастаць ад графа Браціслава Мітровіца з Малой Прагі й Скарынаву «Малую падарожную кніжку». Хоць гэта й ня праскае было, а віленскае выданьне, Даброўскі зь вялікім зацікаўленьнем прастудыяваў яе ды пра зьмест кніжыцы, пра свае ад яе ўражаньні, абшырна інфармаваў чэскага славістага-тэалёга Фартуната Дурыха ў лісьце ад 23 травеня 1791 году.

У сваёй зацемцы пра Скарынаў пераклад Бібліі, надрукаванай у 1814 годзе ў першым томе зборніка „Slovanka“, побач іншых вестак аб першых на Захадзе згадках пра кнігі Скарыны, Даброўскі падае ведамку й аб тым, што ў нязвычайна рэдкай кнізе Амбражэя Тэзэя „Introductio in Chaldaicam linguam, Syriacam, atque Armenicam, et decem alias linguas...“, выдадзенай у 1539 годзе ў Італіі, у Папіі (цяперашняя Павія, старое ўнівэрсытэцкае места на поўдзень ад Міляну), ёсьць цытата зь нейкае славянскае Бібліі. Канкрэтна, гэта 16 радкоў 23-га разьдзелу Другое Кнігі Царстваў, дадзеныя ў лацінчнай транслітарацыі, каб паказаць, як чытаецца тэкст, пісаны кірыліцай, і як вымаўляюцца паасобныя літары кірылічнага альфабэту.<sup>3</sup>

У кнізе Амбражэя Тэзэя, пры вышэй згаданай цытаце, не падаецца ані прозьвішча выдаўца тае кнігі, зь якое цытата ўзятая, ані час ці месца яе друку. Дасканальны, аднак-жа, знавец біблейных тэкстаў, Язэп Даброўскі, хутка зарыентаваўся, што цытата мусіць паходзіць зь Бібліі Скарынавага перакладу, паколькі тэкст яе быў абалерты не на вэрсыі грэцкай Сэптагінты, а лацінскай Вульгаты. Гэтакае дапушчэньне Даброўскі зрабіў на аснове ўсяго колькіх пачаткавых словаў цытаты. Ён пісаў: «Першыя шэсьць словаў ён (Тэзэй, В. Т.) піша гэтак: Azael brat Joauou mezi tridcietmi muzmi, гэта значыць, паводля Вульгаты: Asael frater Joab inter triginta. Старая маскоўская (Біблія) трымаецца тут дакладней грэцкага тэксту: Asail brat Joavl', sij v-trech desjatic. Вось на гэтай адно аснове Даброўскі й дайшоў да выснаву, што цытату Тэзэй узяў із Скарынавага перакладу, бо з усіх яму ведамых у славянскім кірылічным пісьменсьцье перакладаў Бібліі толькі Скарынаў у сваім тэксьце абалерты быў не на тэксьце грэцкім, а на Вульгаце.

Хоць у сваёй кароткай зацемцы Даброўскі й прывёў колькі словаў цытаты з Тэзэевай кнігі, але, для пацьверджаньня свайго дапушчэньня, ён ня даў аніводнага паралельнага прыкладу самога Скарынавага тэксту. А толькі гэтак пытаньне паходжаньня Тэзэевай цытаты — зь Бібліі Скарыны, ці не — выясьнялася-б канчальна й бяспрэчна. Чаму Даброўскі гэтага не зрабіў — лёгка здагадацца: Кніга Царстваў Скарынавага перакладу й друку на Захадзе яшчэ больш рэдкая за кнігу Тэзэя, і Даброўскі, калі пісаў сваю зацемку, пад рукамі яе відавочна ня меў. Ані ў Праге, ані ўваўсей Чэхіі, яе й наагул ня было, як ня было тады там і ніводнае іншае Скарынавае кнігі праскага выданьня. Дык сваё цьверджаньне Даброўскі выставіў толькі як пастулят лёгікі, на аснове згоднасьці першых словаў цытаты з тэкстам Вульгаты, а не як вынік беспасярэдняе супаставы двух адпаведных тэкстаў.

<sup>3</sup> Dobrowsky, Josef. Anhang von der Skorinischen Bibel-Übersetzung. (Slovanka, I. Prag, 1814. b. 155).



Хоць мінула ўжо сянняя звыш 150 год ад цікавае інфармацыі й гіпатэзы Даброўскага, нейк ніхто й дагэтуль не парупіўся пытаньне гэтае спраўдзіць, абодва тэксты — Скарынаў, і, транслітараваны лацінай, Тэзэяў, — супаставіць, каб дапушчэньне ўніклівага Даброўскага канчальна пацьвердзіць, ці — адкінуць. Перашкаджала гэтаму, пэўна-ж, і нязвычайная рэдкасьць абедзьвюх, патрэбных для гэтага, кнігаў — Тэзэевай „Introductio“ і Скарынавай «Кнігі Царстваў». Абедзьве яны — белыя крукі бібліятэчных збораў Эўропы.

Колькі год таму, у ходзе дасьледнае працы над жыцьцяпісам доктара Францішка Скарыны, аўтару гэтага нарысу ўдалося раздабыць фатаадбіткі адпаведных балонак кнігі Амбражэя Тэзэя й Кнігі Царстваў Скарынавага перакладу й друку (Прага, 1518 год)<sup>4</sup> ды палітарна прыраўнаць тэксты. Рэпрадукцыі гэтых абодвух тэкстаў, некаторыя выснавы й заўвагі, што вынікаюць зь іх супастаўленьня, ды кароткую даведку пра самую кнігу й яе аўтара, і дае гэты сьціплы нарыс.

\*

Імя й прозьвішча аўтара выдадзенай яшчэ за жыцьця Скарыны ў Павіі кнігі: Амбражэй Альбонэзы, палацінску — Ambrosius Albonesi (1469—1540). Тэзэй — гэта антычная мянюшка, перанятая, згодна з пануючай тады сярод вучоных гуманістых моды, з грэцкае міталёгіі.<sup>5</sup> Паводля свае адукацыі Амбражэй Тэзэй Альбонэзы быў юрыстым. Права ён студыяваў на ўнівэрсытэце Павіі, якое скончыў із ступеняй «доктара абодвух праваў» (рымскага й кананічнага) — *iuris utriusque doctor*. Стаўся ён сьвятаром, належыў да Кангрэгацыі Рэгулярных Лятэранскіх Канонікаў. Сваймі навуковымі зацікаўленьнямі й нясупыннаю працаю Альбонэзы з часам высунуўся як выдатны лінгвісты-паліглёт, адмысловец моваў арыентальных. Як прызнаны ўжо спэцыялісты моваў усходніх, Альбонэзы браў удзел і ў 5-м Лятэранскім Саборы (1512—1517). Праз усё сваё жыцьцё Альбонэзы зьбіраў і рукапісы ды кнігі моваў усходу, у тым ліку й усходу славянскага. З часам Альбонэзы, як ужо выдатны аўтарытэт у галіне арыентальных моваў, быў запрошаны на прафэсара ўнівэрсытэту ў Павіі. Ягоная, вышэй цытаваная, кніга, зь дзесяткамі альфабэтных і тэкставых прыкладаў з роз-

---

<sup>4</sup> Кнігу Тэзэя, на просьбу аўтара гэтага нарысу, у Рыме расшукаў і фатаадбіткі адпаведных балонак зь яе парабіў д-р Янка Садоўскі, за што, пры гэтай нагодзе, складаю яму шчырую падзяку. Кніга перахоўваецца ў *Biblioteca del Pontificio Instituto Biblico*. Скарыстаны-ж тут экзэмпляр Кнігі Царстваў Скарыны знаходзіцца ў бібліятэцы Брытанскага Музэю ў Лёндане.

<sup>5</sup> Варта, пры нагодзе, адзначыць важную рысу Скарынавага характару, што ён модаю антычных мянюшак не пераняўся, у кожным выпадку нічога ня ведама, каб якую-небудзь меў. Незважаючы на сваю даўгую й усебаковую сутычнасьць з культурна-духовым сьветам захаду Эўропы пары рэнэсансу і праз грунтоўную вышэйшую адукацыю (два факультэты й дактараты) і праз даўгое перабываньне ў розных краёх Захаду, уллучна з калыскаю і гуманізму і рэнэсансу — Італіяй, Скарына застаўся бяз чужых мянюшак, пры сваім імі й сваім прозьвішчы, самым сабой — «Францішкам, Скарыніным сынам, з слаўнага града Полацка». У гэтым яскравы адбітак ня толькі характару Скарыны, але й ягонага сьветагляду. Галоўная арыентацыя ў яго заўсёды была не на нейкую чужую культуру, якая важная й прызнаная яна ні была-б, а найперш на свае нацыянальныя традыцыі, свой народ ягоную мову, ягоныя культурныя й духовыя патрэбы.



ных моваў, гэта, відавочна, плод даўгагодніх унівэрсытэцкіх лекцыяў, чытаных у гэтай галіне студэнтам.<sup>6</sup>

Кніга Амбражэя Тэзэя Альбонэзы мае тыповы свайму часу, даўгі загаловак, у якім кароткі пераказ зьместу. Даслоўны лацінскі тэкст заглаўку кнігі гэткі:

Introductio in Chaldaicam linguam, Syriacam, atque Armenicam, et decem alias linguas. Characterum differentium Alphabeti, circiter quadraginta, et eorundem inuicem conformatio Mystica et cabalistica quamplurima scitu digna. Et descriptio ac simulachrum Phagoti Afranii. Theseo Ambrosio ex Comitibus Albonesii. I.U. Doct. Papien. Canonico Regulari Lateranensi, ac Sancti Petri in Coelo Aureo Papiæ Praeposito, Authore. (Papia), M.D.XXXIX. ff. 213. (Уводзіны ў мову хальдэйскую, сырыйскую, армянскую, і дзесяткі моваў іншых. Літары каля сараку розных альфабэтаў і іхнае значаньне. Містыка й кабалістыка, гэтулькі, колькі ўдалося яе знайсці, вопіс і малюнак фаготы Афранія...).

Як з самога ўжо заглаўку відаць, зьместам сваім кніга вельмі неадналітая. Напісаная яна бязь нейкага строга плянаванага ладу. Побач цікавых назіранняў і інфармацыяў пра мовы ўсходу ды іхныя альфабэты, у ёй, умітусь, дадзены й матар'ял гістарычны ды чыста асабісты, біяграфічны, разам з малюнкам і вопісам «фаготы». А ўсё гэта пераплецена «містыкай», «кабалістыкай» ды фантазіямі чорнае магіі, якімі асабліва любаваліся і сярэднявечча і рэнэсанс. Ды, незважаючы на вельмі-ж хаатычны, прэсты ўклад, дзеля свайго моваведнага матар'ялу кніга Альбонэзы ня згубіла свае цікавасці для гісторыкаў лінгвістычных навук і цяпер. Дзеля супастаўленьня паасобных зьяваў розных моваў і паробленых цікавых з гэтага выснаваў, Амбражэй Альбонэзы ўважаецца сяньня за далёкага папярэдніка параўнальнага мэтаду ў моваведзе, мэтаду, які толькі ў першай палавіне XIX стагодзьдзя дачакаўся шырокага навуковага прытарнаваньня, зь вялікай карысьцяй, пры раскрываньні фактаў пра паходжаньне, сваяцтва й разьвіцьцё паасобных моваў сьвету.

Цытату Кнігі Царстваў, заўважаную Даброўскім, Альбонэзы ў сваёй кнізе папярэджае гэткаю агульнаю інфармацыяй пра альфабэты «Русаў, Росаў, ці Готаў», ды кірылічныя наагул: «Македанійцы Готы, або, калі падабаецца, Росы, ці Русы, жыхары вялікай Скітыі ды аднае часткі Сарматыі... Баўгары й Сэрбы ўжываюць блізу той самы альфабэт, зьмяніўшы толькі тры-чатыры літары... Імёны трыццаці высакародных і адважных мужоў, што былі з Давідам, Гот ці Рус (Gotius siue Rusius) пералічае ў гэткі спосаб...» Далей на балонцы 53-й свае кнігі Альбонэзы падае, у лацінічнай транслітарацыі, тэкст цытаты з Кнігі Царстваў. Гэтая балонка й рэпрадукуецца тут побач з адпаведнымі радкамі Кнігі Царстваў Скарынавага перакладу.

Калі прыгледзецца да тэкстаў Альбонэзы й Скарыны на пададзеных гэтых рэпрадукцыях, дык найперш прызнаць трэба, што Альбонэзы цытуе бясспрэчна Скарынаву Кнігу Царстваў. Ягоны тэкст супадае із Скарынавым ня толькі слова ў слова, але — калі памінуць некаторыя памылкі — і літара ў літару.

---

<sup>6</sup> Навейшую біяграфію й бібліяграфію Амбражэя Тэзэя Альбонэзы дае G. Levi Della Vida. Albonesi, Tesco Ambrogio degli (Dizionario biografico degli Italiani. Istituto della Enciclopedia Italiana. Roma, vol. 2, 1960. b. 39—42).



Што да самое транслітарацыі, дык адзначыць трэба, што выкананая яна даволі ўважна, памылак ня гэтак шмат. Кідаюцца, затое, у вочы, побач карэктарскіх недаглядаў, заганы самое транслітарацыйнае сыстэмы, якая ў Альбонэзы выяўна недасканальная. Гэтак, сустраканая ў тэксьце колькі разоў кірылічная літара «у» перадаецца ўвесь час (з адным толькі выняткам) лацінскаю, ідэнтычнага выгляду, але цалком накірава гучаньня, літараю «u» (іграк). Прыкладам, слова «мужмы» Альбонэзы перадае лацініцай «muzmi». Таксама літара «ѣ» — «яць» — транслітаруецца ня тым ці іншым літарным эквівалентам абэцэды лацінскай, а самым назовам гэтае літары ў альфабэце — «iat». Слова Скарынавага тэксту «сыновѣ» Альбонэзы лацініцай перадае „sinouiat“. Няма розніцы ў Альбонэзы й у вымове кірылічных «ы», «и» ці «і», ды «ъ» — «ёра» (цяперашняга «цвьярдога знаку»). Усе яны транслітаруюцца тымсамым лацінічным «i».

Із словаў тэксту цытаты, таксама стаецца зразумелым, чаму гэтыя якраз радкі Кнігі Царстваў Альбонэзы выбраў як узор пісьма й мовы «Готаў або Русаў». Награмаджэньне ў тэксьце асабовых імяў, якія пры перакладзе ў кожную мову толькі транслітаруюцца, а не перакладаюцца, робіць гэтыя радкі ідэальнымі пры пачатках навукі адчытваньня тэкстаў чужога мовы, пісаных мала знаёмым альфабэтам. Выбар гэтага якраз тэксту для транслітарацыі быў мэтазгодным зь меркаваньняў пэдагогічных, каб палегчыць навукі адчытваньня славянскіх тэкстаў, пісаных кірыліцай, ня толькі студэнтам, але, хіба, і самому прафэсару, бо, як памылкі транслітарацыі выяўляюць, у пытаньнях значаньня паасобных кірылічных літараў незаўсёды быў пэўны й сам аўтар кнігі.

З факту, што ў сваёй транслітарацыі Альбонэзы ўвесь час паслядоўна літару «г» перадае лацініцай літарай «g», а «ёр» у яго літара не нямая («цвьярды знак»), а гук («і»), вынікае, што сваю веду кірылічнага альфабэту Альбонэзы здабыў ад нейкага паўдзённага славяніна, найхутчэй Харвата ці Сэрба, што, дзеля блізіні балканскіх Славянаў да паўночнае Італіі, толькі натуральна й зразумела.

\*

Якія-ж можна зрабіць выснавы з супаставы цытаты Альбонэзы з адпаведным тэкстам Скарыны? Найперш, як і было ўжо адзначана, пацвярджаецца цалком пастаўленая 150 год таму, на аснове толькі пасярэдніх лягічных мяркаваньняў, гіпатэза Даброўскага аб тым, што цытата Альбонэзы паходзіць з Скарынавага якраз перакладу Бібліі. З гэтага вынікае важны факт іншы, што Кнігу Царстваў Скарынавага перакладу й друку Амбражэй Альбонэзы ў Павіі каля 1539 году меў ды ёю карыстаўся й пры пісаньні кнігі свае, і, відавочна, у часе лекцыяў на ўнівэрсытэце ў Павіі. Гэта-ж довад на тое, што кнігі Скарыны, хоць прызначаны ім найперш для свае бацькаўшчыны, дайшлі яшчэ за ягоным жьцьцём і ў далёкую Італію ды былі там скарыстаныя як дапаможны матэрыял пры пазнаваньні тайнаў кірылічнага альфабэту й навучаньня яго на ўнівэрсытэце. Ды, у канцы, зь спосабу транслітарацыі, можна сказаць напэўна й тое, што чытаць літары кірылічнага альфабэту Альбонэзы вучыўся напэўна не ад самога «Гота або Руса» Скарыны, Біблію якога ён меў і цытаваў, ані навет ад нейкага ягонага суродзіча, бо тады ў ягонай транслітарацыі не знайшлі-б адбітку азнакі паўдзённа-славянскае вымовы.



SYRIACAM ATQ. ARMEN. 53

filium Agge, de Arari, & Abisai fratrem Ioab, filium Saruia, & post Banaian, filium Ioñade, quem fecit sibi David <sup>aut</sup> cubicularium à secreto, triginta nobiles & fortes viri, qui fuerūt cum David, quorum nomina Gotius siue Rufius hoc ordine describens exprimit, videlicet. Azael brati Ioanoui mezi tridcietmi myzmi. Elianani sini diudi ciariu Davidoua otuithleoma. Sammaa' ot Ararij. Elichauu ot Arodiu. Gelijfi ot Phaltij. Girai sini Accijesoui ot thecyia' Auiezeri ot Anatota. Mouonai ot Vzati. Selmoni Agoitfcij. Macharai Metophaciscij. Elephi sini Vaanaſoui itoi teze. Metophaciscij Ithai sini Riuaeui ziewiatcha ot sinoui venaminouichi. Vanai Pharaticiscij. Geldai ot potocy Gaala. Auiatoni Arbachtfcij. Azamaueithi ot Beronyſma. Eliua ot Sauonima. Sinouiat Iasenoui dua Enatani, & Narani. Samani Znorodi. Gaiani sini Saraeui. I Arani Arochutfcij. Elepheslechi sini Aazuaeui sina Miachacijoua. Geliam sini Achitopheleui Eloniciscij. Esrai Zcarmelu. Pharai ot Arbiju. Gaal sini Nathanou ot Souaiu. Vomiat Zgaddiju. Seilechi Zi Ammona. Narai Verochitfcij muzi nosciustij oruzie' Ioauouo sina Saruijna. Girai Etriatfcij. Garebi oni teze Etriscij. Vriju Eththeiscij. Vlechi sichi myzei silnihi biloesti tridciethi isedmi, hoc est. Azael frater Ioab inter triginta viros. Eleanan filius patris Regis David de Bethlehhem. Semmaa de arari. Elicab de aroudi. Gelees de phalti, & quæ sequuntur cætera vt in libro predicto. Et primo Paralipomenon cap. 10. ex quibus Hebraicarum literarum, cum Græcis, & Latinis, Macedonicis, Rusiis, & cæteris variarum linguarū literis, cōformatio, clarissime nobis innotescit. Et ista posita hic sint,

o ne eadem

Балонка кнігі Альбонэзы з транслітараванай лацініцай цытатай з Кнігі Царстваў Скарыны. Цытата пачынаецца ў пятым радку згары словамі „Azael brati Ioanoui...”. На супроцьлежнай балонцы рэпрадукцыя адпаведных радкоў з Кнігі Царстваў Скарыны, выдадзенай у 1518 годзе ў Празе.

СНА СҮТЬ • ЯЗЕЛЪ БРАТЬ ІОАВОВЪ МЕЖИ ТРИДЦЕ  
ТМИ МУЖМИ • ЕЛИАНАНЪ СЫНЪ ДАДИ ЦАРЯ ДАВЫ  
ДОВА ШЕНДЛЕОМА • ГАММАІ ШЯРРЫН • ЕЛИ  
ХАЕВЪ ШЯРОДНА • ГЕЛИНСЪ ШФАЛЬТИН • ГИРАН  
СЫНЪ ЯКЦИЕСОВЪ ШДЕКУН • ЯВИЕЗЕРЪ ШЯНАТО  
ТА • ШОВОНАН ШУЗАТЫ • БЕЛМОНЪ ЯГОИТСКИЙ:  
МАХАРАН МЕТОФАЦСКИЙ • - ЕЛЕФЪ СЫНЪ БАИАСОВЪ  
ИТОИ ТЕЖЕ МЕТОФАЦСКИЙ • ИРАН СЫНЪ РИВАЕВЪ  
ЗЪЕВЪХА ШСЫНОВЪ БЕНЬАМИНОВЫХЪ • БАНАН ФА  
РАТОНЦСКИЙ • ГЕЛДАН ШПОТОКУ ГАІСА • ЯВИ  
АТОНЪ ЯРБАХИТСКИЙ • ЯЗАМАВЕДЪ ШБЕРОНИМА,  
ЕЛИАВА ШСАВОНИМА • СЫНОВЪ ЯСЕНОВИ ДВА ЕНА  
ТАНЪ, ИНАРАНЪ • ГАММАНЪ ЗНОРОДЫ • ГАНАНЪ  
СЫНЪ ГАРАЕВЪ • ИЯРАНЪ ЯРОХИТСКИЙ • ЕЛЕФЕ  
ЛЕХЪ СЫНЪ ЯЗВАЕВЪ СЫНА МАХАЦИОЕА • ГЕЛИМ  
СЫНЪ ЯХИТОФЕЛЕВЪ ЕЛОНИЦСКИЙ • ЕСРАН ЗАКАР  
МЕЛЮ • ФАРАН ШЯРБИА • ГААЛЬ СЫНЪ НАДАНОВ  
ШБОВАА • БОМНТИ ЗГАДНА • БЕЙЛЕХЪ ЗЪ  
ЯММОА • НАРАН БЕРОХИТСКИЙ МУЖЪ ПОСЛАЩИИ  
ОРУЖИЕ ІОАВОВО СЫНА ГАРЕНИНА • ГИРАН ЕТРЕ  
ИСКИЙ • ГАРЕЕЪ ОНЪ ТЕЖЕ ЕТРЕЙСКИЙ • ШРИА  
ЕДАДЕЙСКИЙ • ВСЕХЪ СИХЪ МУЖЕЙ СИЛНЫХЪ БЫЛО  
ЕСТЬ ТРИДЦЕТЬ И СЕДМЪ •



Калі ставіць сабе цяпер пытаньне, якім шляхам Скарынавыя кнігі маглі трапіць зь Вільні, ці чэскае Прагі, да Італіі, дык трэба тут узяць увагу на факт, што культурныя сувязі між Італіяй і беларускімі землямі былі ў XVI стагодзьдзі вельмі шырокія й шматбаковыя, і, асабліва, за жьцьцём доктара Скарыны. Ужо ад XV стагодзьдзя зь земляў Вялікага Княства Літоўскага, зь Беларусі, да Італіі па вышэйшую асьвету выяжджала моладзь, дзеці магнатаў і замажнейшага меставаго патрыцыяту. Яскравы прыклад гэтага — дактарызацыя ў галіне лекарскіх навук у Падуі палачаніна Францішка Скарыны.

Ад 20-х год XVI стагодзьдзя да Вільні, і на землі Вялікага Княства наагул, у сьвіце каралевы Боны Сфорца, жонкі караля й вялікага князя Жыгімонта Казімеравіча, італьяянскае князёўны Мілянэ, масава прыбываюць Італьянцы розных прафэсіяў і зацікаўленьняў, а сярод іх вучоныя, пісьменьнікі, паэты. А дзеля таго, што каралева Бона любіла жьць больш у Вільні, як у Кракаве, за панаваньня Жыгімонта Казімеравіча й ягонага сына Жыгімонта Аўгуста, землі Вялікага Княства, і, асабліва, сталічная Вільня, раілася ад італьяянскіх гуманістых. З даручэньня Жыгімонта Казімеравіча й Боны дойдзі Італіі разбудоўваюць тады ў рэнэсансавым стылі віленскі ніжні замак і ставяць першыя ў Вялікім Князьстве пабудовы італьяянскага рэнэсансу. Прыдворным лекарам і паэтам Боны быў Джованні Андрэа Валентыно. Пазнаёміўшыся зь ягонымі, пісанымі ў Вільні, элегіямі й канцонамі, італьянскі гуманісты Калёна горда пісаў, што й на палёх Вільні чуе ён цяпер «песьні італьяянскіх музаў».

Да Вільні, да караля й вялікага князя Жыгімонта, да каралевы Боны й ейных італьяянскіх прыдворных, часта зь Італіі прыяжджалі, і ў місіях дыпляматычных, і ў справах прыватных, розныя выдатныя госьці. З другога боку, Бона падахвочвала да выездаў у сваю бацькаўшчыну магнатаў і паноў Беларусі, давала ім свае рэкамандацыйныя лісты, зь якімі Хадкевічы, Радзівілы, ды шмат іншых, разьяжджалі па Італіі, зьяўляліся на княжых дварох Эстаў Фэрары, Ганзагаў Мантуі, ды іншых выдатных валадароў тагачаснае Італіі.

У складзе дыпляматычнае дэлегацыі, якую кароль і вялікі князь Жыгімонт Стары выслаў на чале зь біскупам Эразмам Вітэліем да папы, у гадох 1518—1521 у Рыме прабываў таленавіты паэта беларускай зямлі Мікола Гусоўскі. Сваім італьяянскім прыяцелям і знаёмым ці раз ён расказваў пра паляваньні ў лясох свае роднае Прыдняпроўшчыны й асабліва пра небясьпекі ды розныя прыгоды ў часе паляваньняў на спрадвечнага жыхара пушчаў Беларусі зубра. Для папы-гуманістага Лявона X Мэдычы, вялікага аматара паляваньняў, Гусоўскі ў 1521 годзе напісаў палацінску й сваю знакамітую паэму пра зубра «Carmen de statura, veritate ac venatione bisonis».

Часта прыбывалі да Вільні пасланцы ад італьяянскіх князёў з каштоўнымі гасьцінцамі каралеўскай сям'і, а да Італіі із сабой забіралі ня менш каштоўныя дары зь Беларусі, найперш слаўныя тады на ўсю Эўропу «літоўскія коні», ці, ня менш слаўныя й дарагія, асабліва саболя, скуры. У вадным із сваіх лістоў да князя Фэрары, Альфонса, Бона пісала, што шле яму ў падарку «тры саракі прыгожых, далікатных сабалёў».

У чэрвені 1529 году надворны лекар Боны, Джовані Андрэа Валентыно, выслаў зь Вільні князю Фэрары Альфонсу скуру вельмі рэдкую навет і ў



Вялікім Князьцве — скуру белага медзьвядзя. У лістападзе 1533 году ў Вільню да Боны прыяжджае з Мантуі з падаркамі пасол князя Ганзагі. У сьнежні-ж таго самага году вяртаецца ён назад з падаркамі каралевы й доктара Валентына князю Мантуі — стройнымі літоўскімі коньмі. Коні Беларусі, «літоўскія коні», на захадзе Эўропы тады цаніліся нязвычайна высака, што відаць і з таго, што ў студзені 1535 году да Вільні зь Італіі прыяжджае адмыслова нейкі Мадэніні, каб закупіць літоўскія коні для князя Фэрары.<sup>7</sup>

Вось цераз усіх тых італьянцаў — дыпляматаў і паслоў, гасьцей і купцоў, мастакоў і вучоных, шуканьнікаў прыгодаў і падарожнікаў, — што масава тады наведвалі сталічную Вільню й зь яе вярталіся пазьней назад у Італію, і адбывалася між землямі Беларусі й Італіі шырокая вымена пладамі ня толькі матар'яльных, але й культурных здабыткаў. Церазь іх зь Беларусі да Італіі завандраваць маглі лёгка й Скарынавы кнігі.

Ня вылучаная, зразумела, а навет і вельмі праўдападобная, і магчымасьць гэтая, што да Італіі свае кнігі ськіраваў і сам доктар Скарына. Знаёмствы, што завязаліся ў часе ягонага падарожжа ў 1512 годзе да Італіі й дактарызацыі на падуанскім унівэрсытэце, хіба-ж раптоўна не абарваліся пасля павароту на бацькаўшчыну, ці пярэбараў да Прагі. Дык кнігі да Італіі Скарына мог паслаць і сам, хоць-бы, прыкладам, віцэпрыёру Сьвятое Калегіі Артыстых і Мэдыкаў Падуі, прафэсару Тодару Мусаты. За ўсю тую спагаду й прыязную прыхільнасьць, якія Мусаты выявіў «вучонаму вельмі й беднаму юнаку», за ўсе ягоныя рупныя клопаты пры здабываньні гэтым юнаком дактарату, трэба-ж было выказаць удзячнасьць, ды, адначасна, пэўна-ж, і пахваліцца пладамі свайго важнага культурнага пачыну — раскошна выдадзенымі кнігамі перакладзенае Бібліі.

З Падуі-ж, шляхамі акадэмічных знаёмасьцяў ды кантактаў, кнігі маглі ўжо лёгка завандраваць і да Павіі, каб трапіць у рукі найбольш ім адпаведныя — да выдатнага адмыслоўца ўсходніх моваў, руплівага зьбіраньніка кнігаў і рукапісаў, прафэсара Амбражэя Тэзэя Альбонэзы. Існуе, зразумела, і гэтая магчымасьць, што ў часе свайго перабываньня ў Італіі Скарына сустрэў Альбонэзы й асабіста. Што сталася з тым экзэмплярам Кнігі Царстваў Скарыны, якім карыстаўся Альбонэзы, ніякіх паказаньняў няма. Ведама толькі, што скарынаведная літаратура не рэгіструе сяньня ў бібліятэчных зборах Італіі ніводнага экзэмпляра ня толькі Кнігі Царстваў, але й ніякога іншага Скарынавага выданьня.

Пацьверджаньне факту існаваньня кнігаў Скарыны ў Італіі першай палавіны XVI стагодзьдзя, яшчэ за жыцьцём выдаўца, важнае сьветчаньне пра шырокія тагачасныя культурныя сувязі між землямі Тэзэевай Італіі й Скарынавай Беларусі. Цікава адзначыць і тое, што, як паказвае прыклад з Амбражэем Тэзэем Альбонэзы, Скарынавы кнігі ў Італіі ня толькі перахоўваліся, але з пажыткам скарыстанья былі й на унівэрсытэце для зазнаямленьня італьянскіх студэнтаў з тайнамі кірылічнага альфабэту ды славянскім кірылічным пісьменствам. Спрычыняліся яны гэтак да важнае справы — культурнага збліжэньня рэнэсансавай Італіі із славянскім праваслаўным усходам.

<sup>7</sup> P o s i e c h a , Władysław. Królowa Bona. Tom III. Poznań, 1958, b. 187—188.



Франциска Пржекъ Гленъ Помаза Лзда Нацартво:



**К**НИГИ ПЕРВЫИ ЦАРСТВЪ ПОЧИНАЮТЬ  
СЯ • ЗЪПОЛНЕ ВЫЛОЖЕНЫ НАРЪСЬ  
ВНИ ЯЗЫКЪ • ДОКТОРОМЪ ФРАНЦИ  
СКОМЪ, СКОРИНИНЫМЪ СЫНОМЪ  
ИЗЪСЛАВНАГО ГРАДЯ ПОЛОЦКА • БОГЪ КО  
РТИ, ИАУЧЕНЫ ПОСЛОЛТЫНЫ КНЯЗЕВИ:

Загловачная балонка Першае Книгі Царствау  
выданья доктара Франциска Скарны,  
Прага 1518 г.

# Лексычныя асаблівасці Кнігі Царстваў Скарыны

Янка Садоўскі

Мэта гэтага артыкулу — выявіць нецаркоўнаславянскія словы ў лексычным складзе мовы Кнігі Царстваў, перакладзеных Францішкам Скарынам. Артыкул падзелены на дзве часткі: у першай пададзеныя беларускія словы, а ў другой — словы, запазычаныя зь іншых моваў — чэскае, нямецкае, польскае.<sup>1</sup>

За крытэры размежавання царкоўнаславянскіх словаў ад іншых узяты слоўнік Міклосіча.<sup>2</sup> Затым словы, якія ўвайшлі у гэты слоўнік ды якія Міклосіч уважае за царкоўнаславянскія, не пададзеныя ў нашым артыкуле.

Нецаркоўнаславянскія словы, выяўленыя ў Кнізе Царстваў Скарыны ды зафіксаваныя ў вадным з наступных слоўнікаў: «Словарь бѣлорусскаго нарѣчія» Насовіча<sup>3</sup> ды «Беларуска-рускі слоўнік» пад рэдакцыяй Крапівы,<sup>4</sup> я ўважаю за беларускія, паколькі слоўнік старабеларускае мовы яшчэ ня выданы. Я поўнасьцяй сабе ўсьведамляю, што шмат якія словы, пададзеныя ў першай частцы гэтага артыкулу, ужываюцца таксама ў суседніх мовах, г. зн. у польскай, расейскай, украінскай і балцкіх, а некаторыя словы ўзятыя зь нямецкае ды іншых эўрапейскіх моваў. Ня маю аднак намеру разглядаць паходжаньне гэтых словаў, паколькі этымалёгічны слоўнік беларускае мовы яшчэ ня ўкладзены.<sup>5</sup> З другога-ж боку, каротка разглядаецца паходжаньне словаў, пералічаных у другой частцы.

---

<sup>1</sup> Артыкул гэты — пераклад (з папраўкамі й дапаўненнямі) з ангельскае мовы аднаго разьдзелу дакторскае дысэртацыі, якую аўтар абараніў на Лёнданскім унівэрсытэце ў лістападзе 1967 г. Загалавак дысэртацыі наступны: „A Linguistic analysis of the Four Books of Kings printed by Skaryna in 1518“.

<sup>2</sup> Fr. Miklosich. *Lexicon Palaeoslovenico-Graeco-Latinum*. Vindobonae, 1862–1865.

<sup>3</sup> И. И. Носовичъ. *Словарь бѣлорусскаго нарѣчія*. СПб., 1870.

<sup>4</sup> К. К. Крапіва (рэд.). *Беларуска-рускі слоўнік*. Мінск, 1962.

<sup>5</sup> Этымалёгію невялікае колькасці старабеларускіх словаў спробаваў устанавіць Булахаў: М. Г. Булахаў. Да пытання аб асноўным слоўнікавым фондзе й слоўнікавым саставе старажытнай беларускай мовы. *Працы Інстытута мовазнаўства Акадэміі навук БССР*, вып. 2, Мінск, 1954, бб. 51–102.



## БЕЛАРУСКІЯ СЛОВЫ

або злуч. (б. 100б, ІІЦ, раз. 18)

Насовіч: або Крапіва: або

альбо злуч. (б. 51б, ІІЦ, раз. 24)

Насовіч: альбо Крапіва: альбо

ани злуч. (б. 11б, ІІЦ, раз. 4)

ани ани (б. 59а, ІІЦ, раз. 1)

Насовіч: ани Крапіва: ані

бальки наз., н.мн.ж. (б. 134а, ІІІЦ, раз. 6)

Насовіч: балька Крапіва: бэлька

битва наз., н.адз.ж. (б. 100б, ІІЦ, раз. 18).

[з]битвы наз., р.адз.ж. (б. 39а, ІІЦ, раз. 18)

битве наз., д.адз.ж. (б. 36б, ІІЦ, раз. 17)

битву наз., в.адз.ж. (б. 83а, ІІЦ, раз. 10)

въ битве наз., м.адз.ж. (б. 11а, ІІЦ, раз. 4)

[о]битвахъ наз., м.мн.ж. (б. 65б, ІІЦ, Прадмова)

Крапіва: бітва

бороны наз., в.мн.ж. (б. 88а, ІІЦ, раз. 12)

Крапіва: барана

боты наз., в.мн.муж. (б. 124а, ІІІЦ, раз. 2)

Насовіч: боть Крапіва: бот

[по]бохану наз., д.адз.муж. (б. 77а, ІІЦ, раз. 6)

бохановъ наз., р.мн.муж. (б. 192б, ІІІЦ, раз. 4)

Насовіч: бохонъ Крапіва: бохан

вага наз., н.адз.ж. (б. 150а, ІІІЦ, раз. 10)

ваги наз., р.адз.ж. (б. 92б, ІІЦ, раз. 14)

Насовіч: вага Крапіва: вага

важилъ (неперах.) пэрф.Задз.муж. (б. 35а, ІІЦ, раз. 17).

важила естъ пэрф.Задз.ж. (б. 150б, ІІІЦ, раз. 10)

важило пэрф.Задз.ні. (б. 35а, ІІЦ, раз. 17)

важили суть пэрф.Змн. (б. 92б, ІІЦ, раз. 14)

Насовіч: важиць Крапіва: важыць

[не]будут важити «браць пад увагу» буд.Змн. (б. 100б, ІІЦ, раз. 18)

Насовіч: важиць

вдолжки прысл. (б. 134б, ІІІЦ, раз. 6)

вдолжь прысл. (б. 139б, ІІІЦ, раз. 7)

Насовіч: вдовжки Крапіва: удоўж

вернули пэрф.Змн. (б. 4б, ІІЦ, Рэзюмэ кнігі)

Насовіч: вернуць Крапіва: вярнуць

---

А д Р э д а к ц ы і : З прычыны нястачы стараславянскага шрыфту, выносных і іншых надрадковых знакаў (лігатуры, націскі, скароты й г. д.), паасобныя стараславянскія літары заменены сучаснымі, лігатуры й скароты разшыфрованы, а іншыя знакі апушчаны.

вилъ наз., р.мн.ж. (б. 26б, ІЦ, раз. 13)  
 ви́лы наз., в.мн.ж. (б. 26 б, ІЦ, раз. 13)  
 Насовіч: ви́лы Крапіва: ві́лы  
 водлѣ прысл. (б. 99б, ІІЦ, раз. 17)  
 Насовіч: водлѣ  
 восвниковъ наз., р.мн.муж. (б. 240а, ІІІЦ, раз. 25)  
 Насовіч: воёвникъ  
 военныи прым., н.адз.муж. (б. 37а, ІЦ, раз. 17)  
 Крапіва: ваенны  
 волота наз., р.адз.муж. (б. 109б, ІІЦ, раз. 21)  
 волотовъ наз., р.мн.муж. (б. 110а, ІІЦ, раз. 21)  
 Крапіва: волат  
 волочилъ пѣрф.Задз.муж. (б. 88а, ІІЦ, раз. 12)  
 Насовіч: волочиць Крапіва: валачыць  
 ворожбитовъ наз., р.мн.муж. (б. 235б, ІІІЦ, раз. 21)  
 ворожбиты наз., в.мн.муж. (б. 230б, ІІІЦ, раз. 21)  
 Насовіч: ворожбитъ Крапіва: варажбіт  
 врядники наз., н.мн.муж. (б. 129б, ІІІЦ, раз. 4)  
 врядником наз., д.мн.муж. (б. 232б, ІІІЦ, раз. 22)  
 [со]врядниками наз. т.мн.муж. (б. 177б, ІІІЦ, раз. 21)  
 [о]врядниках наз., м.мн.муж. (б. 106а, ІІЦ, Рэзюмэ, раз. 20)  
 урядника<sup>б</sup> наз., в.адз.муж. (б. 156а, ІІІЦ, раз. 12)  
 урядникомъ наз., т.адз.муж. (б. 153б, ІІІЦ, раз. 11)  
 урядниковъ наз., р.мн.муж. (б. 148а, ІІІЦ, раз. 9)  
 Насовіч: врядник і урядникъ Крапіва: ураднік  
 выбавиша ао.Змн. (б. 30б, ІЦ, раз. 14)  
 Насовіч: выбавиць Крапіва: выбавіць  
 выбрати неазн. (б. 235а, ІІІЦ, раз. 23)  
 выберите заг.2мн. (б. 35б, ІЦ, раз. 17)  
 выбралъ пѣрф.Задз.муж. (б. 25а, ІЦ, раз. 13)  
 выбра́ли пѣрф.Змн. (б. 230а, ІІІЦ, Рэзюмэ, раз. 21)  
 выбра́ли бы́ли плпѣрф.Змн. (б. 125а, ІІІЦ, раз. 2)  
 выбра́ша ао.Змн. (б. 32а, ІЦ, раз. 15)  
 гыбраны дзпрзалеж.н.мн.муж. (б. 113б, ІІЦ, раз. 15)  
 Крапіва: выбраць  
 пыведите заг.2мн. (б. 177б, ІІІЦ, раз. 21)  
 вывели пѣрф.Змн. (б. 177б, ІІІЦ, раз. 21)  
 выведе ао.Задз. (б. 208б, ІІІЦ, раз. 11)  
 Крапіва: вывесці  
 выгладили пѣрф.Змн. (б. 133а, ІІІЦ, раз. 5)  
 Крапіва: выгладзіць  
 выгледаючы дзпрысл.цяп. (б. 204б, ІІІЦ, раз. 9)  
 Насовіч: выгльдаць Крапіва: выглядаць  
 выгнати неаз. (б. 93б, ІІЦ, Рэзюмэ, раз. 15)  
 выжену цяп.зак.1адз. (б. 147а, ІІІЦ, раз. 9)

<sup>б</sup> Дзеля зручнасьці форма гэтая пададзеная тут, не зважаючы на розьніцу першае літары.



выгнать пэрф.Задз.муж. (б. 218б, IIIЦ, раз. 16)

Крапіва: выгнаць

выгубити неаз. (б. 147б, IIIЦ, раз. 9)

выгубиши цяп.зак.2адз. (б. 202б, IIIЦ, раз. 9)

выгубилъ естъ пэрф.Задз.муж (б. 182а, IIIЦ, раз. 22)

выгубил былъ плпэрф.Задз.муж. (б. 218б, IIIЦ, раз. 16)

Насовіч: выгубиць Крапіва: выгубіць

выдаи заг.2адз. (б. 86а, IIIЦ, раз. 12)

выдаите заг.2мн. (б. 108а, IIIЦ, раз. 20)

выдадутъ цяп.зак.3мн. (б. 109а, IIIЦ, раз. 21)

кыдавалъ пэрф.Задз.муж. (б. 147б, IIIЦ, раз. 9)

выдавали пэрф.3мн. (б. 210б, IIIЦ, раз. 12)

выдали были плпэрф.3мн. (б. 114а, IIIЦ, раз. 23)

Крапіва: быдаць і выдаваць

выдирахъ ао.1адз. (б. 37а, IIIЦ, раз. 17)

Крапіва: выдзіраць

выехати неаз. (б. 60б, IIIЦ, Рэзюмэ, раз. 29)

ыедь заг.2адз. (б. 214а, IIIЦ, раз. 14)

были выехали плпэрф.2мн. (б. 28а, IIIЦ, раз. 14)

Крапіва: выехаць

вызовѣши цяп.зак.2адз. (б. 202а, IIIЦ, раз. 9)

вызываючи дзпрысл.цяп. (б. 36а, IIIЦ, раз. 17)

Крапіва: вызываць

выкинь заг.2адз. (б. 204а, IIIЦ, раз. 9)

выкинул пэрф.Задз.муж. (б. 219б, IIIЦ, раз. 16)

Крапіва: выкінуць

выложила пэрф.Задз.ж. (б. 88б, IIIЦ, раз. 13)

выложи ао.Задз. (б. 192б, IIIЦ, раз. 4)

выкладаются «перакладаць» цяп.3мн. (б. 2б, IIIЦ, Прадмова)

выложены дзпрзалеж.н.мн.ж. (б. 118а, IIIЦ, Пальляслоўе)

о выложеныхъ дзпрзалеж.м.мн.ж. (б. 3а, IIIЦ, Прадмова)

Насовіч: выкладаць Крапіва: выкладаць і вылажыць<sup>7</sup>

выкорѣнити неаз. (б. 108б, IIIЦ, раз. 21)

выкоренилъ естъ пэрф.Задз.муж. (б. 165б, IIIЦ, раз. 16)

Насовіч: выкорениць<sup>8</sup> Крапіва: выкараніць

вылезши дзпрысл.прош. (б. 99а і 99б, IIIЦ, раз. 17)

Крапіва: вылезці

вылилъ естъ пэрф.Задз.муж (б. 20б, IIIЦ, раз. 10)

Крапіва: выліць

вылупил пэрф.Задз.муж. (б. 239а, IIIЦ, раз. 25)

Крапіва: вылупіць

вымывали пэрф.3мн. (б. 181б, IIIЦ, раз. 22)

Крапіва: вымываць

<sup>7</sup> Ані ў слоўніку Крапівы, ані ў слоўніку Насовіча дзеяслоў **выкладаць** ня мае значанья **перакладаць**.

<sup>8</sup> У слоўніку Насовіча гэты дзеяслоў пададзены як закончанае трыванье дзеяслова **выкорениваць**.

вымыслил пэрф.Задз.муж. (б. 156б, IIIЦ, раз. 12)

Насовіч: вымыслиць<sup>9</sup>

вынікалі пэрф.Змн. (б. 142а, IIIЦ, раз. 8)

выніклі пэрф.Змн. (б. 142а, IIIЦ, раз. 8)

Насовіч: вынікаць і вынікці Крапіва: вынікаць і вынікнуць  
выняў пэрф.Задз.муж (б. 38а, IIЦ, раз. 17)

Насовіч: выняць Крапіва: выняць

выпалішы цяп.зак.2адз. (б. 200б, IIIЦ, раз. 8)

выпаліў пэрф.Задз.муж. (б. 147б, IIIЦ, раз. 9)

Насовіч: выпаліць Крапіва: выпаліць

выперэдзіў пэрф.Задз.муж. (б. 102а, IIIЦ, раз. 18)

Насовіч: выперэдзіць Крапіва: выперэдзіць  
выпісана дзпрзалеж.в.адз.ні. (б. 3а, IIЦ, Прадмова)

Крапіва: выпісаць

выплачэнне наз., в.адз.ні. (б. 210а, IIIЦ, раз. 12)

Насовіч: выплата Крапіва: выплачванне

выплынулі пэрф.Змн. (б. 107а, IIIЦ, раз. 20)

Насовіч: выплынуць

выпрывадзіць цяп.зак.Задз. (б. 105б, IIIЦ, раз. 19)

выпрывадзілі суть пэрф.Змн. (б. 209б, IIIЦ, раз. 11)

Насовіч: выпрывадзіць<sup>10</sup> Крапіва: выпрывадзіць

выпусціў пэрф.Задз.муж. (б. 71б, IIIЦ, раз. 3)

Крапіва: выпусціць

ся выпучыло пэрф.Задз.ні. (б. 135б, IIIЦ, раз. 6)

Крапіва: выпучыцца

выростець цяп.зак.Задз. (б. 227б, IIIЦ, раз. 19)

Крапіва: вырасці

высвободзішы цяп.зак.2адз. (б. 112а, IIIЦ, раз. 22)

высвободзіць цяп.зак.Задз. (б. 36б, IIIЦ, раз. 18)

высвободзілі пэрф.Змн. (б. 103а, IIIЦ, раз. 19)

высвободзіў пэрф.Задз.муж. (б. 103б, IIIЦ, раз. 19)

высвободжаны суть пэрф.залеж.Змн. (б. 211б, IIIЦ, Рэзюмэ, раз. 13)

Насовіч: высвободзіць<sup>11</sup>

высвободжэння наз., р.адз.ні. (б. 212б, IIIЦ, раз. 18)

Насовіч: высвободжэнне

высече ао.Задз. (б. 163а, IIIЦ, раз. 15)

Крапіва: высечы

выскочылі пэрф.Задз.ні. (б. 135б, IIIЦ, раз. 6)

выскочылі суть пэрф.Змн. (б. 187б, IIIЦ, раз. 2)

выскочы ао.Задз. (б. 202б, IIIЦ, раз. 9)

---

<sup>9</sup> Гэты дзеяслоў пададзены як закончанае трываньне дзеяслова **вымыс-ляць**.

<sup>10</sup> Дзеяслоў **выпрывадзіць** пададзены як закончанае трываньне дзеяслова **выпрыважаць**.

<sup>11</sup> Гэты дзеяслоў пададзены як закончанае трываньне дзеяслова **высво-божаць**.



выскочивши дзпрысл. прош. (б. 38а, ІЦ, раз. 18)  
 Крапіва: **выскачыць**  
 выслалъ пэрф.Задз.муж. (б. 193б, ІІІЦ, раз. 5)  
 Крапіва: **выслаць**  
 выслобонилъ пэрф.Задз.муж. (б. 80а, ІЦ, раз. 8)  
 Насовіч: **выслабѣниць**<sup>12</sup> Крапіва: **выслабаниць**  
 выслухати неаз. (б. 89а, ІЦ, раз. 13)  
 выслухаи заг.2адз. (б. 125а, ІІІЦ, раз. 2)  
 выслухалъ пэрф.Задз.муж. (б. 18а, ІЦ, раз. 8)  
 выслухана естъ пэрф.залеж.Задз.ж. (б. 170б, ІІІЦ, раз. 18)  
 Насовіч: **выслухаць** Крапіва: **выслухаць**  
 выспися заг.2адз. (б. 6а, ІЦ, раз. 1)  
 Крапіва: **выспацца**  
 выстерегался пэрф.Задз.муж. (б. 39б, ІЦ, раз. 18)  
 Насовіч: **выстерегацьца**  
 выстрели заг.2адз. (б. 212б, ІІІЦ, 13)  
 выстрелилъ пэрф.Задз.муж. (б. 212б, ІІІЦ, раз. 13)  
 Крапіва: **выстраліць**  
 выступилъ пэрф.Задз.муж. (б. 180а, ІІІЦ, раз. 22)  
 Крапіва: **выступіць**  
 высыпалъ пэрф.Задз.муж. (б. 235а, ІІІЦ, раз. 23)  
 высыпа ао.Задз. (б. 163а, ІІІЦ, раз. 15)  
 высыпавши дзпрысл.прош. (б. 210б, ІІІЦ, раз. 12)  
 высыплется цяп.зак.Задз. (б.157б, ІІІЦ, раз. 13)  
 Крапіва: **высыпаць**  
 вытягнулъ пэрф.Задз.муж. (б. 38а, ІЦ, раз. 17)  
 Насовіч: **выцягнуць** Крапіва: **выцягнуць**  
 выходити неаз. (б. 237б, ІІІЦ, раз. 24)  
 выити неаз. (б. 163а, ІІІЦ, раз. 15)  
 выидимо заг.1мн. (б. 43б, ІЦ, раз. 20)  
 выиди заг.2адз. (б. 172б, ІІІЦ, раз. 19)  
 вышолъ естъ пэрф.Задз.муж. (б. 224а, ІІІЦ, раз. 18)  
 вышла пэрф.Задз.ж. (б. 199б, ІІІЦ, Рэзюмэ, раз. 8)  
 вышли суть пэрф.3мн. (б. 175а, ІІІЦ, раз. 20)  
 выиде ао.Задз. (б. 188а, ІІІЦ, раз. 3)  
 выидоша ао.3мн. (б. 142а, ІІІЦ, раз. 8)  
 вышедъ дзпрнезалеж.н.адз.муж. (б. 172б, ІІІЦ, раз. 19)  
 вышедши дзпрысл.прош. (б. 191а, ІІІЦ, раз. 4)  
 Насовіч: **выходзиць**<sup>13</sup> і **выйсци** Крапіва: **выходзіць і выйсці**  
 вычищаютъ цяп.3мн. (б. 160б, ІІІЦ, раз. 14)  
 вычищу цяп.зак.1адз. (б. 160б, ІІІЦ, раз. 14)  
 Крапіва: **вычысціць**

<sup>12</sup> Дзеяслоў **выслабѣниць** пададзены як закончанае трываньне дзеяслова **выслабѣниваць**.

<sup>13</sup> У слоўніку Насовіча дзеяслоў **выходзиць** пададзены як незакончанае трываньне дзеяслова **выйсци**.

еси ганил пэрф.2адз. (б. 227а, IIIЦ, раз. 19)  
Насовіч: ганиць Крапіва: ганиць  
граблей наз., р.мн. (б. 266, IIЦ, раз. 13)  
грабли наз., в.мн. (б. 266, IIЦ, раз. 13)  
Крапіва: граблі  
гречиخي наз., р.адз.ж. (б. 100а, IIIЦ, раз. 17)  
Насовіч: гречиха  
гукъ наз., н.адз.муж. (б. 286, IIЦ, раз. 14)  
гуку наз., р.адз.муж. (б. 1226, IIIЦ, раз. 1)  
гукъ наз., в.адз.муж. (б. 102а, IIIЦ, раз. 18)  
Насовіч: гукъ Крапіва: гук  
гуню наз., в.адз.ж. (б. 109а, IIIЦ, раз. 21)  
Насовіч: гуня Крапіва: гунька  
гучать цяп.3мн. (б. 123а, IIIЦ, раз. 1)  
Крапіва: гучаць  
дармо прысл. (б. 105а, IIIЦ, раз. 19)  
Насовіч: дарма Крапіва: дарма  
дитятко наз., в.мн.ні. (б. 129а, IIIЦ, раз. 3)  
Насовіч: дзицятка Крапіва: дзіцятка  
доилидомъ наз., д.мн.муж. (б. 232а, IIIЦ, раз. 22)  
доилиды наз., в.мн.муж. (б. 75а, IIIЦ, раз. 5)  
Насовіч: дойлідъ Крапіва: дойдід  
долговѣчныи прым., н.адз.муж. (б. 356, IIЦ, раз. 17)  
Крапіва: даўгавечны  
доростеть цяп.зак.3адз. (б. 2276, IIIЦ, раз. 19)  
доросли пэрф.3мн. (б. 226а, IIIЦ, раз. 19)  
Крапіва: дарасці  
досконалыи прым., н.адз.муж. (б. 138а, IIIЦ, раз. 7)  
Крапіва: дасканалы  
доткнутися неаз. (б. 916, IIIЦ, раз. 14)  
доткнеться цяп.зак.3адз. (б. 1936, IIIЦ, раз. 5)  
доткнулся пэрф.3адз.муж. (б. 76а, IIIЦ, Рэзюмэ, раз. 6)  
доткнулася пэрф.3адз.ж. (б. 146, IIЦ, раз. 6)  
доткнулося пэрф.3адз.ні. (б. 213а, IIIЦ, раз. 13)  
дотыкалося пэрф.3адз.ні. (б. 1356, IIIЦ, раз. 6)  
дотыкали пэрф.3мн. (б. 134а, IIIЦ, раз. 6)  
доткнувся дзпрнезалеж.н.адз.муж. (б. 172а, IIIЦ, раз. 19)  
Насовіч: доткнуцьца, дотыкаць і дотыкацьца  
Крапіва: даткнуцца і датыкацца  
дочки наз., н.мн.ж. (б. 676, IIIЦ, раз. 1)  
Насовіч: дочка Крапіва: дачка  
дядя наз., н.адз.муж. (б. 21а, IIЦ, раз. 10)  
дяди наз., р.адз.муж. (б. 113а, IIIЦ, раз. 23)  
къ дяди наз., д.адз.муж. (б. 216, IIЦ, раз. 10)  
Насовіч: дзядзя Крапіва: дзядзька  
дяковаль пэрф. 3адз. муж. (б. 776, IIIЦ, Рэзюмэ, раз. 7)  
дякуя дзцяпнезалеж.н.адз.муж. (б. 806, IIIЦ, раз. 8)  
Насовіч: дзяковаць Крапіва: дзякаваць



жадныи прым., н.адз.муж. (б. 134б, ІІІЦ, раз. 6)  
жадинъ прым., н.адз.муж. (б. 128а, ІІІЦ, раз. 3)  
жадинога прым., р.адз.муж. (б. 132а, ІІІЦ, раз. 5)  
жадное прым., н.адз.ні. (б. 134а, ІІІЦ, раз. 6)

Насовіч: жадный і жадзенъ

жерело наз., н.адз.ні. (б. 140а, ІІІЦ, раз. 7)

Насовіч: жерело Крапіва: жарало

жнатаи «жнец» наз., в.мн.муж. (б. 17б, ІЦ, раз. 8)

Гэты назоўнік, мяркуючы паводля ягонай граматычнай формы, выглядае беларускі. Ён, праўдападобна, узяты зь нейкага дыялекту.

загадкамі наз., т.мн.ж. (б. 149а, ІІІЦ, раз. 10)

[о]загадкахъ наз., м.мн.ж. (б. 129б, ІІІЦ, Рэзюмэ, раз. 6)

Крапіва: загадка

загібло «зънікнуць» пэрф.Задз.ні. (б. 54а, ІІЦ, раз. 25)

Гэты дзеяслоў не пададзены ані ў Крапівы, ані ў Насовіча. Аднак, у вабодвых слоўніках знаходзім назоўнік **гібель** (гібель) і прыкметнік **гіблы** (гіблыі).

загинете цяп.зак.2мн. (б. 25а, ІЦ, раз. 12)

загинуль пэрф.Задз.муж. (б. 62б, ІЦ, раз. 30)

загинуло пэрф. Задз.ні. (б. 100б, ІІЦ, раз. 18)

Насовіч: загинуць Крапіва: загінуць

задковъ наз., н.мн.муж. (б. 15а, ІЦ, раз. 6)

задковъ наз., р.мн.муж. (б. 14а, ІЦ, раз. 6)

Насовіч: задокъ Крапіва: задок

заклопотит цяп.зак.Задз. (б. 106б, ІІЦ, раз. 20)

Насовіч: заклопоциць Крапіва: заклапаціць

запевно прысл. (б. 50а, ІЦ, раз. 23)

Насовіч: запевно

запрежи заг.2адз. (б. 171б, ІІІЦ, раз. 18)

запряжите заг.2мн. (б. 203б, ІІІЦ, раз. 9)

Насовіч: запрегци<sup>14</sup> Крапіва: запрэгчы

заприсягся пэрф.Задз.муж. (б. 203а, ІІІЦ, раз. 9)

У слоўніку Крапівы пададзены дзеяслоў прысягацца. Дзеяслоў прысягацца ёсьць у слоўніку: М. Б а й к о ў і С. Н е к р а ш э в і ч . Беларускарасійскі слоўнік. Менск, 1925.

застановил пэрф.Задз.муж. (б. 101а, ІІЦ, раз. 18)

Насовіч: застаювиць

затымъ прысл. (б. 183б, ІІІЦ, Прадмова)

Насовіч: затымъ Крапіва: затым

зброя наз., н.адз.ж. (б. 67б, ІІЦ, раз. 1)

зброи наз., р.адз.ж. (б. 17б, ІЦ, раз. 8)

зброю наз., в.адз.ж. (б. 113а, ІІЦ, раз. 1)

[во]зброи наз., м.адз.ж. (б. 37б, ІЦ, раз. 17)

зброс наз., в.мн.ж. (б. 209б, ІІІЦ, раз. 11)

---

<sup>14</sup> Гэты дзеяслоў пададзены як закончанае трываньне дзеяслова **запрегаць**.

[по]зброяхъ наз., м.мн.ж. (б. 189а, IIIЦ, раз. 3)  
 Крапіва: зброя  
 збытняя прым., н.адз.ж. (б. 69б, IЦ, раз. 2)  
 Насовіч: збытний  
 здавѣна прысл. (б. 19а, IЦ, раз. 9)  
 Насовіч: здавна  
 злекнувшися дзпрысл.прош. (б. 197б, IIIЦ, Рэзюмэ, раз. 7)  
 Насовіч: злекнуцьца  
 злосьць наз., н.адз.ж. (б. 54б, IЦ, раз. 25)  
 злости наз., р.адз.ж. (б. 51б, IЦ, раз. 24)  
 злосьць наз., в.адз.ж. (б. 127а, IIIЦ, раз. 2)  
 злостию наз., т.адз.ж. (б. 102б, IЦ, раз. 18)  
 [вѣ]злости наз., м.адз.ж. (б. 25а, IЦ, раз. 12)  
 Крапіва: злосць  
 змениль пэрф.Задз.муж. (б. 21а, IЦ, раз. 10)  
 зменишися цяп.зак.2адз. (б. 21а, IЦ, раз. 10)  
 Насовіч: змѣницьца і змѣниць<sup>15</sup>  
 Крапіва: змяніць і змяніцца  
 змовилися пэрф.Змн. (б. 47б, IЦ, раз. 22)  
 Насовіч: змовицьца Крапіва: змовіцца  
 змордованы дзпрзалеж.н.мн.муж. (б. 25б, IЦ, раз. 12)  
 Насовіч: змордоваць<sup>16</sup> Крапіва: змардаваць  
 знайти неаз. (б. 169а, IIIЦ, раз. 18)  
 знаиду цяп.зак.1адз. (б.96б, IIIЦ, раз. 16)  
 знаидеши цяп.зак.2адз. (б. 3а, IЦ, Прадмова)  
 знаидет цяп.зак.3адз. (б.53а, IЦ, раз. 25)  
 знаидете цяп.зак.2мн. (б. 19а, IЦ, раз. 9)  
 знаидуть цяп.зак.3мн. (б. 53а, IЦ, раз. 25)  
 знашли суть пэрф.Змн. (б. 20б, IЦ, раз. 10)  
 знаидохъ ао.1адз. (б. 61а, IЦ, раз. 29)  
 знаиде ао.Задз. (б. 174б, IIIЦ, раз. 20)  
 знаидено есть пэрф.залеж.Задз.ні. (б. 116а, IЦ, раз. 24)  
 былъ знаиден плпэрф.залеж.Задз.муж. (б. 150б, IIIЦ, раз. 10)  
 знаидены были плпэрф.залеж.Змн. (б. 240а, IIIЦ, раз. 25)  
 знаиденыхъ дзпрзалеж.р.мн.ж. (б. 234а, IIIЦ, раз. 23)  
 Насовіч: знайци Крапіва: знайсці  
 знову прысл. (б. 104б, IЦ, раз. 19)  
 Насовіч: знову і зновѣ Крапіва: зноў  
 кажныи зай., н.адз.муж. (б. 174б, IIIЦ, раз. 20)  
 кажнаго зай., р.адз.муж. (б. 13б, IЦ, раз. 5)  
 кожнаму зай., д.адз.муж. (б.77а, IЦ, раз. 6)  
 кожныи зай., в.адз.муж. (б. 16б, IЦ, раз. 7)  
 вѣ кожномъ зай., м.адз.муж. (б. 13б, IЦ, раз. 5)

<sup>15</sup> Насовіч падае абодвы дзеясловы як закончанае трываньне дзеясловаў змѣнивацьца і змѣниваць.

<sup>16</sup> Гэты дзеяслоў пададзены як закончанае трываньне дзеяслова змордоваваць.



кожная зай., н.адз.ж. (б.150б, IIIЦ, раз. 10)  
кожныхъ зай., р.мн.ж. (б. 3б, IIЦ, Прадмова)  
кожныи зай., в. мн. ж. (б. 3а, IIЦ, Прадмова)  
кажное зай., в.адз.ні. (б. 189а, IIIЦ, раз. 3)  
[подъ]кажнимъ м.адз.ні. (б. 218б, IIIЦ, раз. 16)

Насовіч: кажный і кожный Крапіва: кожны  
канцлеръ наз., н.адз.муж. (б. 224а, IIIЦ, раз. 18)  
канцлера наз., р.адз.муж. (б. 226а, IIIЦ, раз. 19)  
канцлеремъ наз., т.адз.муж. (б. 81а, IIЦ, раз. 8)

Крапіва: канцлер

кашку наз., в.адз.ж. (б. 88б, IIЦ, раз. 13)

Насовіч: кашка Крапіва: каша

кликунъ наз., н.адз.муж. (б. 181а, IIIЦ, раз. 22)

Насовіч: кликунъ Крапіва: клікун

кресло наз., в.адз.ні. (б. 190б, IIIЦ, раз. 4)

съ кресла наз., р.адз.ні. (б. 12а, і 12б, IIЦ, раз. 4)

[на]кресле наз., м.адз.ні. (б. 5б, IIЦ, раз. 1)

кресла наз., в.мн.ні. (б. 13б, IIЦ, раз. 5)

Насовіч: креселко Крапіва: кресла

броквами наз., т.мн.ж. (б. 134а, IIIЦ, раз. 6)

[до]броквей наз., р.мн.ж. (б. 134б, IIIЦ, раз. 6)

Крапіва: кроква

кубки наз., в.мн.ж. (б. 239б, IIIЦ, раз. 25)

Крапіва: кубак

кучу наз., в. адз. ж. (б. 101б, IIЦ, раз. 18)

вучи наз., в. мн. ж. (б. 205б, IIIЦ, раз. 10)

Насовіч: куча Крапіва: куча

лепей прысл.выш. (б. 116б, IIЦ, раз. 24)

Насовіч: лѣпей Крапіва: лепей

лепшии прым.выш., н. адз.муж. (б. 172а, IIIЦ, раз. 19)

лепшого прым.выш., р.адз.муж. (б. 205а, IIIЦ, раз. 10)

лепшему прым.выш., д.адз.муж. (б. 32б, IIЦ, раз. 15)

лепшии прым.выш., в.адз.муж. (б. 177а, IIIЦ, раз. 21)

лепших прым.выш., р.мн.муж. (б. 126а, IIIЦ, раз. 2)

лепшая прым.выш., н.адз.ж. (б. 98б, IIЦ, раз. 17)

лепшии прым.выш., н.мн.ж. (б. 194а, IIIЦ, раз. 5)

лепшее прым.выш., н.адз.ні. (б. 32б, IIЦ, раз. 15)

лепшого прым.выш., р.адз.ні. (б. 100б, IIЦ, раз. 18)

Насовіч: лѣпшии Крапіва: лепшы

лишии наз., р.адз.ж. (б. 139а, IIIЦ, раз. 7)

Крапіва: лінія

малеваниемъ наз., т.адз.ні. (б. 135б, IIIЦ, раз. 6)

Насовіч: малевание Крапіва: маляванне

матка наз., н.адз.ж. (б. 67б, IIЦ, раз. 1)

матко наз., к.адз.ж. (б. 125а, IIIЦ, раз. 2)

матки наз., р.адз.ж. (б.105б, IIЦ, раз. 19)

матце наз., д.адз.ж. (б. 125б, IIIЦ, раз. 2)

матку наз., в.адз. ж. (б. 108а, ІІЦ, раз. 20)  
     Насовіч: матка Крапіва: матка  
 [кь]мете<sup>17</sup> наз., д.адз.ж. (б. 44а, ІЦ, раз. 20)  
     Насовіч: мѣта Крапіва: мѣта  
 молотое дзпрзалеж.р.адз.ж. (б. 100а, ІІЦ, раз. 17)  
     Крапіва: малоць  
 молотятъ цяп.Змн. (б. 212а, ІІІЦ, раз. 13)  
     Крапіва: малаціць  
 молчком прысл. (б. 128б, ІІІЦ, раз. 3)  
     Насовіч: мовчкомъ Крапіва: маўчком  
 муловъ наз., р.мн.муж. (б. 198б, ІІІЦ, раз. 7)  
 мулы наз., в. мн. муж. (б. 151а, ІІІЦ, раз. 10)  
 мулицу наз., в.адз.ж. (б. 122а, ІІІЦ, раз. 1)  
     Крапіва: мул  
 мурали «муляр» наз., н.мн.муж. (б. 133а, ІІІЦ, раз. 5)  
 муралемъ наз., д.мн.муж. (б. 232а, ІІІЦ, раз. 22)  
 мурале наз., в.мн.муж. (б. 75а, ІІІЦ, раз. 5)  
     Насовіч: мураль  
 [на]муре наз., м.адз.муж. (б. 64б, ІЦ, раз. 31)  
     Насовіч: муръ Крапіва: мур  
 мусить цяп.Задз. (б. 113а, ІІЦ, раз. 23)  
 мусиль есми пѣрф.1адз. (б. 74а, ІІЦ, раз. 4)  
 мусиль пѣрф.Задз.муж. (б. 103б, ІІЦ, раз. 19)  
     Насовіч: мусиць Крапіва: мусіць  
 навернулся пѣрф.Задз.муж. (б. 33а, ІЦ, раз. 15)  
     Насовіч: навернуцьца Крапіва: навярнуцца  
 накривленое дзпрзалеж.р.адз.ж. (б. 139а, ІІІЦ, раз. 7)  
     Насовіч: накривицьца<sup>18</sup>  
 налево прысл. (б. 14б, ІЦ, раз. 6)  
     Крапіва: налева  
 наняли пѣвф.Змн. (б. 82б, ІІЦ, раз. 10)  
     Крапіва: наняць  
 направо прысл. (б. 14б, ІЦ, раз. 6)  
     Крапіва: направа  
 напротив прысл. (б. 204б, ІІІЦ, раз. 9)  
     Насовіч: напроцивку Крапіва: напроціў  
 [о]нaroжeнии наз., м. адз. ні. (б. 4б, ІЦ, Рэзюмэ кнігі)  
     Насовіч: нароженне Крапіва: нараджэнне  
 нахилили пѣрф. Змн. (б. 76б, ІІЦ, раз. 6)  
     Насовіч: нахилиць<sup>19</sup> Крапіва: нахіліць  
 нехам заг.2адз. (б. 191а, ІІІЦ, раз. 4)

17 Калі слова сустракаецца толькі з прыназоўнікам, прыназоўнік будзе ўзяты ў дужкі.

18 Насовіч мае толькі зваротную форму, якую падае як закончанае трываньне дзеяслова накривливацьца.

19 Гэты дзеяслоў пададзены як закончанае трываньне дзеяслова нахилиць.



- нехавши дзпрысл.прош. (б. 20б, ІЦ, раз. 10)  
 Насовіч: нехаць
- нехаи прысл. (б. 69а, ІЦ, раз. 2)  
 Насовіч: пёхай Крапіва: няхай
- нуды наз., р.адз.ж. (б. 99а, ІЦ, раз. 17)  
 Насовіч: нуда Крапіва: нуда
- [о]нѣвинности наз., м.адз.ж. (б. 23б, ІЦ, Рэзюмэ, раз. 12)  
 Крапіва: нявіннасьць
- няньку наз., в.адз.ж. (б. 208а, ІІІЦ, раз. 11)  
 Насовіч: нянька Крапіва: нянька
- обжаловаль пэрф.Задз.муж. (б. 105а, ІЦ, раз. 19)  
 Насовіч: обжаловаць
- объволокуть цяп.зак.Змн. (б. 98б, ІІІЦ, раз. 17)  
 Крапіва: абвалачы
- обкружала пэрф. Задз.ж. (б. 138б, ІІІЦ, раз. 7)  
 обкружовала пэрф.Задз.ж. (б. 138а, ІІІЦ, раз. 7)  
 обкружающи дзцяпнезалеж.н.адз.ж. (б. 138б, ІІІЦ, раз. 7)  
 Крапіва: акружаць і абкружаць
- околичныхъ прым., р.мн.муж. (б.24а, ІЦ, раз. 12)  
 [сь]околичными прым., т.мн.муж. (б. 30б, ІЦ, раз. 14)  
 во околичныхъ прым., м.мн.муж. (б. 131а, ІІІЦ, раз. 4)  
 Крапіва: ваколічны
- остальцевъ «засталы» наз., в.мн.муж. (б. 164б, ІІІЦ, раз. 16)  
 Н. Нікіфароўскі падае слова *остальцовъ* у прымаўцы, запісанай на Віцебшчыне: «Паси, Божа, *остальцовъ*»<sup>20</sup>. Назоўнік *астальцо* ўжываецца таксама ў Лагойшчыне; ён пададзены ў прыказцы, запісанай А. Варлыгам: «Пасі, Божа, *асталцо*»<sup>21</sup>. У слоўніку Насовіча гэтага назоўніка няма, але ёсьць прыкметнік *осталый*.
- остерегла пэрф.Задз.ж. (б. 41а, ІЦ, Рэзюмэ, раз. 19)  
 Крапіва: асцерагчы
- отеленых дзпрзалеж.р.мн.ж. (б. 14б, ІЦ, раз. 6)  
 Крапіва: ацяліцца
- оточивали пэрф.Змн. (б.140б, ІІІЦ, раз. 7)  
 Насовіч: оточаць
- [въ] отягненои дзпрзалеж.м.адз.ж. (б. 107а, ІІЦ, раз. 20)  
 Крапіва: абцягнуць
- [от]панования наз., р.адз.ні. (б. 155а, ІІІЦ, раз. 12)  
 Насовіч: панованне Крапіва: панаванне
- панъ наз., н.адз.муж. (б.225а, ІІІЦ, раз. 18)  
 Насовіч: панъ Крапіва: пан
- пащекъ наз., р.мн.ж. (б. 37а, ІЦ, раз. 17)

<sup>20</sup> Н. Я. Никифоровскій. Полупословицы и полупоговорки, употребляемые в Витебской Белоруссии. Записки Сѣверозападнаго Отдела Императорскаго Русскаго Географическаго Общества, кн. 2, Вильна, 1911, б. 150.

<sup>21</sup> А. Варлыга. Прыказкі й асаблівыя выказы з Лагойшчыны ў Меншчыне. Беларускі Інстытут Навукі й Мастацтва. Запісы, кн. 3, Мюнхэн, 1964, б. 193 і 226 (Нр. 1065 і 1728).

Насовіч: пащека  
 певне прысл. (б. 56а, ІЦ, раз. 26)  
 Насовіч: певне Крапіва: пэўне і пэўна  
 певное прым., в.адз.ні. (б. 50а, ІЦ, раз. 23)  
 Насовіч: вевный Крапіва: пэўны  
 перебилися пэрф. Змн. (б. 69а, ІЦ, раз. 2)  
 Крапіва: перабіцца  
 [по]пирогу наз., м.адз.муж. (б. 77а, ІЦ, раз. 6)  
 Насовіч: пирогъ Крапіва: пірог  
 планетамъ наз., д.мн.ж. (б. 230а, ІІІЦ, раз. 21)  
 Крапіва: планета  
 плугъ наз., в.адз.муж. (б. 1736, ІІІЦ, раз. 19)  
 Крапіва: плуг  
 погордаи заг.2адз. (б. 185а, ІІІЦ, раз. 1)  
 погорди заг.2адз. (б. 125а, ІІІЦ, раз. 2)  
 погордел пэрф.3адз.муж. (б. 1046, ІІЦ, раз. 19)  
 погордела пэрф.3адз.ж. (б.76а, ІІЦ, Рэзюмэ, раз. 6)  
 погорде ао.3адз. (б. 1546, ІІІЦ, Рэзюмэ, раз. 12)  
 Насовіч: погордзѣць<sup>22</sup> Крапіва: пагарджаць<sup>23</sup>  
 подкасавъ дзпрнезалеж.н.адз.муж. (б. 1716, ІІІЦ, раз. 18)  
 Насовіч: подкасаць Крапіва: падкасаць  
 подяковал пэрф.3адз.муж. (б. 816, ІІЦ, раз. 9)  
 подяковали пэрф.Змн. (б. 123а, ІІІЦ, раз. 1)  
 подяковавши дзпрысл.прош. (б. 1466, ІІІЦ, раз. 8)  
 Насовіч: подзяковаць Крапіва: падзякаваць  
 поки злуч. (б. 181а, ІІІЦ, раз. 22)  
 Насовіч:поки Крапіва: покі  
 покинулъ есь пэрф.2адз. (б. 366, ІЦ, раз. 17)  
 покинувши дзпрысл.прош. (б. 186, ІЦ, раз. 9)  
 Насовіч: покинуць Крапіва: пакінуць  
 поколь злуч. (б. 155а, ІІІЦ, раз. 12)  
 поколѣ злуч. (б. 1446, ІІІЦ, раз. 8)  
 покуле злуч. (б. 586, ІЦ, раз. 27)  
 Насовіч: покуль Крапіва: покуль  
 поколѣння наз., р.адз.ні. (б. 2166, ІІІЦ, раз. 15)  
 поколѣней наз., р.мн.ні. (б.1416, ІІІЦ, раз. 7)  
 Крапіва: пакаленне  
 полешевашеся імперф.3адз. (б. 346, ІЦ, раз. 16)  
 Насовіч: полѣпшиць<sup>24</sup> Крапіва: палешыцца  
 помщу цяп.зак.1адз. (б. 204а, ІІІЦ, раз. 9)  
 помстиши цяп.зак.2адз. (б. 2026, ІІІЦ, раз. 9)  
 помстилъ естъ пэрф.3адз.муж. (б. 1026, ІІЦ, раз. 18)  
 Насовіч: помсциць Крапіва: помсціць

<sup>22</sup> Насовіч падае толькі закончанае трываньне.

<sup>23</sup> Толькі незакончанае трываньне сустракаецца ў слоўніку Крапівы.

<sup>24</sup> Зваротная форма не пададзена.



порадився дзпрнезалеж.н.адз.муж. (б. 156б, IIIЦ, раз. 12)  
 Насовіч: пораdziцьца Крапіва: парадзіцца  
 посполу прысл. (б. 128б, IIIЦ, раз. 3)  
 Насовіч: посполъ  
 початок наз., н.адз.муж. (б. 119б, IIIЦ, Прадмова)  
 [на]початку наз., м.адз.муж. (б. 98б, IIIЦ, раз. 17)  
 Насовіч: початокъ Крапіва: пачатак  
 прыгоды наз., н. мн. ж. (б. 85б, IIIЦ, раз. 11)  
 [сь]прыгоды наз., р.адз.ж. (б. 14б, IIIЦ, раз. 6)  
 Насовіч: прыгода Крапіва: прыгода  
 прызволяи «пазваляць» заг.2адз. (б. 174а, IIIЦ, раз. 20)  
 Насовіч: прыволяць  
 прыкрымъ прым., т.адз.муж. (б. 95б, IIIЦ, раз. 15)  
 Насовіч: прыкрый Крапіва: прыкры  
 прыровнался пэрф.3адз.муж. (б. 114а, IIIЦ, раз. 23)  
 прыровнавая дзцяпнезалеж.н.адз.муж. (б. 111б, IIIЦ, раз. 22)  
 Насовіч: прыровниваць Крапіва: прыраўноўваць  
 прыслоўе наз., н.адз.ні. (б. 75а, IIIЦ, раз. 5)  
 [въ]прыслоўе наз., в. адз. ні. (б. 147а, IIIЦ, раз. 9)  
 [въ]прыслоўии наз., м.адз.ні. (б. 52а, IIIЦ, раз. 10)  
 Насовіч: прыслоўе  
 проминуло пэрф.3адз.ні. (б. 15б, IIIЦ, раз. 7)  
 Крапіва: прамінуць  
 пугою наз., т.адз.ж. (б. 155б, IIIЦ, раз. 12)  
 пугами наз., т.мн.ж. (б. 155б, IIIЦ, раз. 12)  
 Насовіч: пуга Крапіва: пуга  
 рада наз., н.адз.ж. (б. 98а, IIIЦ, раз. 17)  
 рады наз., р.адз.ж. (б. 99б, IIIЦ, раз. 17)  
 раду наз., в.адз.ж. (б. 98а, IIIЦ, раз. 17)  
 Насовіч: рада Крапіва: рада  
 розаслалъ есми пэрф.1адз.муж. (б. 46а, IIIЦ, раз. 21)  
 Крапіва: разаслаць  
 розширил еси пэрф.2адз.муж. (б. 111б, IIIЦ, раз. 22)  
 розширился пэрф.3адз.муж. (б. 123а, IIIЦ, раз. 1)  
 Крапіва: расшырыць і расшырыцца  
 розмножение наз., н. адз. ні. (б. 13а, IIIЦ, раз. 5)  
 Крапіва: размнажэнне  
 розсекают цяп.зак.3мн. (б. 170а, IIIЦ, раз. 18)  
 розъсекал пэрф.3адз.муж. (б. 33а, IIIЦ, раз. 15)  
 розсекав дзпрнезалеж.н.адз.муж. (б. 171а, IIIЦ, раз. 18)  
 Крапіва: рассякаць  
 росказал есмъ «загадаць» пэрф.1адз.муж. (б. 46а, IIIЦ, раз. 21)  
 росказывал пэрф.3адз.муж. (б. 148а, IIIЦ, раз. 9)  
 росказал естъ пэрф.3адз.муж. (б. 92а, IIIЦ, раз. 14)  
 Насовіч: росказаваць і росказаць  
 ростопта ао.3адз. (б. 202а, IIIЦ, Рэзюмэ, раз. 9)  
 Крапіва: растаптаць

светки наз., в.мн.муж. (б. 177б, IIIЦ, раз. 21)

Насовіч: свѣтка Крапіва: сведка

[на]свитании наз., м.адз.ні. (б. 70а, IIIЦ, раз. 2)

Крапіва: світанне

скатерть «абрус» наз., в.адз.ж. (б. 99а, IIIЦ, раз. 17)

І. Срэзьнеўскі цытуе гэты назоўнік таксама з Смаленскае Граматы 1150 г.<sup>24а</sup>. У слоўніку Насовіча ёсць зьмяншальная форма скацёрка.

У Літоўскім Статуце 1588 г., раз. 13, арт. 11: скатертей.

скинули пэрф.Змн. (б. 106а, IIIЦ, Рэзюмэ, раз. 20)

Крапіва:скінуць

слюбоваль есмь пэрф.1адз.муж. (б. 94а, IIIЦ, раз. 15)

слюбих ао.1адз. (б. 94а, IIIЦ, раз. 15)

слюбуючи прысл.цяп. (б. 94а, IIIЦ, раз. 15)

Насовіч: шлюбоваць

слотуися заг.2адз. (б. 145а, IIIЦ, раз. 8)

слотовался пэрф.3адз.муж. (б. 117б, IIIЦ, раз. 24)

слотуется цяп.зак.3адз. (б. 175б, IIIЦ, раз. 20)

Насовіч: злітовацьца Крапіва: злітавацьца

смелость наз., н.адз.ж. (б. 224а, IIIЦ, раз. 18)

для смелости наз., р.адз.ж. (б. 76б, IIIЦ, раз. 6)

Крапіва: смеласць

смолвимося цяп.зак.1мн. (б. 50а, IIIЦ, раз. 23)

Насовіч: змовіцьца Крапіва: змовіцьца

смолову наз., в.адз.ж. (б. 176а, IIIЦ, раз. 20)

Насовіч: змова Крапіва: змова

смутен прым., н. адз.муж. (б. 177а, IIIЦ, раз. 21)

смутна прым., н.адз.ж. (б. 89б, IIIЦ, раз. 13)

смутные прым., в.мн.ж. (б. 91а, IIIЦ, раз. 14)

Насовіч: смутный Крапіва: смутны

сошлись суть пэрф.Змн. (б. 206б, IIIЦ, раз. 10)

Насовіч: сыйдися Крапіва: сысціся

соузы наз., н.мн.муж. (б. 110б, IIIЦ, раз. 22)

[въ]соузе наз., м.адз.муж. (б. 54б, IIIЦ, раз. 25)

Крапіва: саюз

спици наз., в.мн.ж. (б. 140а, IIIЦ, раз. 7)

спицами наз., т. мн. ж. (б. 170б, IIIЦ, раз. 18)

спицу (писальную) «пяро» наз., в.адз.ж. (б. 231а, IIIЦ, раз. 21)

Крапіва: спіца<sup>25</sup>

справедливе прысл. (б. 93б, IIIЦ, раз. 15)

Крапіва: справядліва

справедливость наз., в.адз.ж. (б. 154а, IIIЦ, раз. 11)

Крапіва: справядлівасць

справедливыи прым., н.адз.муж. (б. 112б, IIIЦ, раз. 23)

---

<sup>24а</sup> И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникамъ. Санктпетербургъ, 1890–1903.

<sup>25</sup> У сучаснай беларускай мове гэтае слова ня ўжываецца ў вапошнім значанні.



справедливыи прым., в.адз.муж. (б. 86а, ІІЦ, раз. 12)  
справедливымъ прым., т.адз.муж. (б. 127б, ІІІЦ, раз. 3)  
во справедливыхъ прым., м.мн.ж. (б.67а, ІІЦ, раз. 1)  
справедливыи прым. выш., н.адз.муж. (б. 52а, ІЦ, раз. 24)

Крапіва: справядлівы

справовати неаз. (б. 78а, ІІЦ, раз. 7)  
справуеши цяп.2адз. (б. 177а, ІІІЦ, раз. 21)  
справоваше імперф.3адз. (б. 83а, ІІЦ, раз. 10)  
справовал есть перф.3адз.муж. (б. 130а, ІІІЦ, раз. 4)  
справовали перф.3мн. (б. 83а, ІІЦ, раз. 10)

Насовіч: справоваць

справце наз., н.мн.муж. (б. 148а, ІІІЦ, раз. 9)

Насовіч: справца

спустошилъ перф.3адз.муж. (б. 223б, ІІІІЦ, раз. 18)

Насовіч: спустошиць Крапіва: спустошыць

стеречи неаз. (б. 36а, ІЦ, раз. 17)  
стережи заг.2адз. (б. 176б, ІІІЦ, раз. 20)  
стерегли перф.3мн. (б. 41б, ІЦ, раз. 19)

Крапіва: сцерагчы

сторкаете цяп.зак.2мн. (б. 9а, ІЦ, раз. 2)

Крапіва: торкаць

стретити неаз. (б. 140а, ІІЦ, раз. 19)  
стретил перф.3адз.муж. (б. 159а, ІІІЦ, раз. 13)  
стретятся цяп.зак.3мн. (б. 20б, ІЦ, раз. 10)  
стретился есть перф.3адз.муж. (б. 206а, ІІІІЦ, раз. 10)

Насовіч: стрѣциць і стрѣцицьца

Крапіва: стрэць, сустрэць, стрэцца і сустрэцца

ступки наз., в. мн. ж. (б. 239б, ІІІІЦ, раз. 25)

Крапіва: ступка

[в]сукни наз., м.адз.ж. (б. 107а, ІІЦ, раз. 20)

Насовіч: сукня Крапіва: сукня

скривавилъ перф.3адз.муж. (б. 124а, ІІІІЦ, раз. 2)

Крапіва: скривавіць

[сы]споду наз., р.адз.муж. (б. 137а, ІІІЦ, раз. 7)

Насовіч: сподъ Крапіва: спод

туляхуся імперф.3мн. (б. 49б, ІЦ, раз. 23)

Насовіч: туляцьца Крапіва: туляцца

тямил есть перф.3адз.муж. (б. 107а, ІІЦ, раз. 20)

Насовіч: цямиць Крапіва: цяміць

ужа наз., в.адз.муж. (б. 223а, ІІІІЦ, раз. 18)

Насовіч: вужъ Крапіва: вуж

ужиточная прым., н.адз.ж. (б. 98б, ІІЦ, раз. 17)

Насовіч: ужиточный Крапіва: ужытачны

[ко]узъгорку наз., д.адз.муж. (б. 69б, ІІЦ, раз. 2)

Насовіч: узгорок Крапіва: узгорак

урядника глядзі врьдники

фикги наз., н.мн.ж. (б. 96б, ІІЦ, раз. 16)

фикговъ наз., р.мн.ж. (б. 54а, ІЦ, раз. 25)  
 Крапіва: фіга  
 хорошъ прым., н.адз.муж. (б. 92б, ІІЦ, раз. 14)  
 Крапіва: хорошы  
 цетнерей наз., р.мн.муж. (б. 147б маргінэс, ІІІЦ, раз. 9)  
 цетнери наз., в.мн.муж. (б. 166а, маргінэс, ІІІЦ, раз. 16)  
 Крапіва: цэнтнер  
 [на]цимбалех наз., м.мн. (б. 76б, ІІЦ, раз. 6)  
 Насовіч: цымбалы Крапіва: цымбалы  
 чему прысл. (б. 5б, ІЦ, раз. 1)  
 Насовіч: чѣму Крапіва: чаму  
 честоваль пэрф.Задз.муж. (б. 18а, ІЦ, Рэзюмэ, раз. 9)  
 Насовіч: честоваць Крапіва: частаваць  
 шкодлива прым., н.адз.ж. (б. 69б, ІІЦ, раз. 2)  
 Насовіч: шкодливый Крапіва: шкадлівы  
 щасливая прым., н.адз.ж. (б. 6а, ІЦ, раз. 1)  
 Насовіч: щасливый Крапіва: шчаслівы  
 я зай., 1ая асоба н.адз. (б. 24б, ІЦ, раз. 12)  
 Крапіва: я  
 откинулъ еси пэрф.2адз.муж. (б. 32б, ІЦ, раз. 15)  
 откинулъ пэрф.Задз.муж. (б. 32б, ІЦ, раз. 15)  
 Насовіч: откинуць<sup>26</sup> Крапіва: адкінуць  
 отповѣди наз., р.адз.ж. (б. 170б, ІІІЦ, раз. 18)  
 отповѣди наз., в.мн.ж. (б. 107б, ІІЦ, раз. 20)  
 Насовіч: отповѣдь

## II

### СЛОВЫ З ЧЭСКАЕ, НЯМЕЦКАЕ, ПОЛЬСКАЕ МОВАЎ

1. Наступныя словы былі, магчыма, створаныя на ўзор чэскіх, або й запазычаныя з чэскае мовы, бо яны знаходзяцца ў Чэскай Бібліі, надрукаванай у Вэнэцыі ў 1506 г.<sup>27</sup>

весцевъ «вяшчун» наз., р.мн.муж. (б. 59а, ІЦ, раз. 28)  
 вестъцовъ наз., р.мн.муж. (б. 235б, ІІІЦ, раз. 23)  
 вестце наз., в.мн.муж. (б. 230б, ІІІЦ, раз. 21)  
 Чэская Біблія: wiesscze наз., в.мн.муж. (б. п VIIб, ІЦ, раз. 28)  
     wiesscze наз., в.мн.муж. (б. г Xб, ІІІЦ, раз. 23)  
     wiesscze наз., в.мн.муж. (б. г VIIIб, ІІІЦ, раз. 21)  
 еъзбрѣмят «здранцьвець» цяп.зак.Змн. (б. 10б, ІЦ, раз. 3)  
 Чэская Біблія: zbrnijef цяп.зак.Змн. (б. т Va, ІЦ, раз. 3)  
 выседлыми «выпуклая» прым., т.мн.ж. (б. 134б, ІІІЦ, раз. 6)  
 Чэская Біблія: wysedlým прым., т.адж.ні. (б. р VIа, ІІІЦ, раз. 6)

<sup>26</sup> Гэты дзеяслоў пададзены як закончанае трываньне дзеяслова откидаць.

<sup>27</sup> Чэскі назоў наступны: Biblij Czeská w Wenátkach tisstená. Uenetiis, 1506.



- деки «кінжал» наз., р.адз.ж. (б. 107а, ІІЦ, раз. 20)  
 деку наз., в.адз.ж. (б. 107а, ІІЦ, раз. 20)  
 Чэская Біблія: *déku* наз., р.адз.ж. (б. о ІХб, ІІЦ, раз. 20)  
*déku* наз., в.адз.ж. (б. о ІХб, ІІЦ, раз. 20)  
 дельвала «рабіць» пэрф.Задз.ж. (б. 8б, ІІЦ, раз. 2)  
 Чэская Біблія: *dieláwala* пэрф.Задз.ж. (б. т ІІб, ІІЦ, раз. 2)  
 (под яблонью) зернатою «гранатная» (яблыня) прым., т.адз.ж. (б. 27а, ІІЦ, раз. 14)  
 Чэская Біблія: (*pod*) *zrnatú (yablonij)* прым., т.адз.ж. (б. т ІХб, ІІЦ, раз. 14)  
 куронты «курапатка» наз., в.мн.ж. (б. 57а, ІІЦ, раз. 26)  
 Чэская Біблія: *kuroptwy* наз., в.мн.ж. (б. п VIIа, ІІЦ, раз. 26)  
 ратолѣсныи «разложысты» прым., в.адз.ж. (б. 100б, ІІЦ, раз. 18)  
 подъ ратолесным прым., т.адз.ні. (б. 218б, ІІІЦ, раз. 16)  
 Чэская Біблія: *ratolestný* прым., в.адз.муж. (б. о VIIIа, ІІЦ, раз. 18)  
*pod ratolestným* прым., т.адз.ні. (б. г VIа, ІІІЦ, раз. 16)  
 до смръковое «сасновая» прым., р.адз.ж. (б. 35а, ІІЦ, раз. 17)  
 въ смръковѣ прым., м.адз.ж. (б. 36а, ІІЦ, раз. 17)  
 подъ смырковымъ прым., т.адз.ні. (158а, ІІІЦ, раз. 13)  
 Чэская Біблія: *smrkowije* «сасновы гай» наз., н.адз.ні. (б. п б, ІІЦ, раз. 17)  
*w smrkowé* «сасновае» прым., м.адз.ні. (б. п б, ІІЦ, раз. 17)  
*pod smrkem* «сасна» наз., т.адз.муж. (б. q а, ІІІЦ, раз. 13)  
 уродное «уражайная» прым., р.адз.ж. (б. 225а, ІІІЦ, раз. 18)  
 Чэская Біблія: *vrodné* прым., р.адз.ж. (б. г VIIб, ІІІЦ, раз. 18)  
 четверогранатого «чатырохкутны» прым., р.адз.м. (б. 134а, ІІІЦ, раз. 6)  
 чверогранатымъ прым., т.адз.ні. (б. 136а, ІІІЦ, раз. 6)  
 четверограноватыи прым., н. мн. ні. (б. 137а, ІІІЦ, раз. 7)  
 четверограновато прысл. (б. 137а, ІІІЦ, раз. 7)  
 Чэская Біблія: *c̣řtwerohranatého* прым., р.адз.муж. (б. р Vб, ІІІЦ, раз. 6)  
*c̣řtwerohranatým* прым., т.адз.ні. (б. р VIа, ІІІЦ, раз. 6)  
*c̣řtwerohrnaté* прым., н.мн.ні. (б. р VIа, ІІІЦ, раз. 7)  
*c̣řtwerohrnatie* прысл. (б. р VIб, ІІІЦ, раз. 7)

2. Ніжэй пададзеныя словы сустракаюцца ў Чэскай Бібліі, надрукаванай у Вэнэцыі ў 1506 г., і ў польскай мове. Да Скарыны яны, магчыма, трапілі з Чэскае Бібліі. З другога боку, яны маглі трапіць з польскае мовы ў беларускую.

восполк «разам» прысл. (б. 138а, ІІІЦ, раз. 7)

Чэская Біблія: *wespolek* прысл. (б. р VIб, ІІІЦ, раз. 7)

старопольская мова: *wespolek*<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Старопольскія словы, згадваныя ў гэтай частцы, можна знайсці ў наступным слоўніку: Jan Karłowicz, Adam Kryński i Władysław Miedźwiedzki. Słownik języka polskiego. Warszawa, 1900–1927.

вырилъ естъ «гравіраваць» пэрф.Задз.муж. (б. 140б, IIIЦ, раз. 7)  
 выритые дзпрзалеж.н.мн.муж. (б. 140б, IIIЦ, раз. 7)

Чэская Біблія: *wyryl gt* пэрф.Задз.муж. (б. р VIIа, IIIЦ, раз. 7)  
*wyrijté* дзпрзалеж.н.мн.ж. (б. р VIIа, IIIЦ, раз. 7)  
 польская мова: *wyryć*

высвободителя «збавіцель» наз., в.адз.муж. (б. 211б, IIIЦ, раз. 13)  
 Чэская Біблія: *wyswoboditeli* наз., в.мн.муж. (б. г IIIа, IIIЦ, раз. 13)  
 польская мова: *wyswobodziciel*

громобитиемъ «грымоты» наз., т.адз.ні. (б. 16б, IIЦ, раз. 7)  
 громобитие наз., в.адз.ні. (б. 24б, IIЦ, раз. 12)

Чэская Біблія: *hromobitijm* наз., т.адз.ні. (б. т VIб, IIЦ, раз. 7)  
*hromobitije* наз., в.адз.ні. (б. т VIIIб, IIЦ, раз. 12)  
 польская мова: *gromobicie*

гадачи «прадракальнік» наз., в.мн.муж. (б. 230б, IIIЦ, раз. 21)  
 Чэская Біблія: *hadacže* наз., в.мн.муж. (б. г VIIIб, IIIЦ, раз. 21)  
 польская мова: *gadacz*<sup>29</sup>

желнерми «жаўнер» наз., т.мн.муж. (б. 81а, IIIЦ, раз. 8)  
 желньнера наз., в.адз.муж. (б. 82б, IIIЦ, раз. 10)  
 желнеремъ наз., д.мн.муж. (б.207а, IIIЦ, раз. 10)

Чэская Біблія: *žoldnéřy* наз., в.мн.муж. (б. о IIIа, IIIЦ, раз. 8)  
*žoldnéře* наз., в.адз.муж. (б. о IIIб, IIIЦ, раз. 10)  
 старапольская мова: *žoldnierz, żołniér, żołmiéř*

пѣсты «калодка» (кола) наз., н.мн.ж. (б. 140а, IIIЦ, раз. 7)  
 Чэская Біблія: *pijesty* наз., н.мн.ж. (б. р VIб, IIIЦ, раз. 7)  
 польская мова: *piasta*

ритина «гравюра» наз., н.адз.ж. (б. 138б, IIIЦ, раз. 7)  
 ритины наз., н.мн.ж. (б. 139б, IIIЦ, раз. 7)  
 ритинъ наз., р.мн.ж. (б. 138б, IIIЦ, раз. 7)  
 ритины наз., в.мн.ж. (б. 140б, IIIЦ, раз. 7)  
 ритинами наз., т.мн.ж. (б. 135б, IIIЦ, раз. 6)

Чэская Біблія: *rytina* наз., н.адз.ж. (б. р VIб, IIIЦ, раз. 7)  
*rytiny* наз., н.мн.ж. (б. р VIб, IIIЦ, раз. 7)  
*rytin* наз., р.мн.ж. (б. р VIб, IIIЦ, раз. 7)  
*rytinami* наз., т.мн.ж. (б. р VIа, IIIЦ, раз. 6)  
 польская мова: *rysina*

ритые «гравіраваныя» дзпрзалеж.в.мн.ж. (б. 219а, IIIЦ, раз. 16)  
 Чэская Біблія: *ryté* дзпрзалеж.в.мн.ж. (б. г VIа, IIIЦ, раз. 16)  
 польская мова: *ryć*

слюбъ «прысяга» наз., в.адз.муж. (б. 6а, IIЦ, раз. 1)  
 слюбы наз., в.мн.муж. (б. 94а, IIЦ, раз. 15)

<sup>29</sup> Гэтае значаньне слова пададзенае ў слоўніку Карловіча.



Чэская Біблія: **slib** наз., в.адз.муж. (б. т IVа, ІІІ, раз. 1)  
**sliby** наз., в.мн.муж. (б. о VIб, ІІІ, раз. 15)  
польская мова: **ślub**

[вѣ]яскиняхъ «пячора» наз., м.мн.ж. (б. 25б, ІІІ, раз. 13)

Чэская Біблія: **w yeskyńech** наз., м.мн.ж. (б. т IXа, ІІІ, раз. 13)  
польская мова: **jaskinia**

3. Назоўнік **спіжа**, ужываны ў старабеларускай мове,<sup>30</sup> нямецкага паходжаньня. Ён трапіў у беларускую мову зь нямецкае, магчыма, праз пасярэдніцтва польскае мовы. Беспасярэдні ўплыў, аднак, ня можа быць выключаны.<sup>31</sup> Існуе яшчэ магчымасьць, што Скарына ўзяў гэты назоўнік з Чэскае Бібліі, надрукаванае ў Вэнэцыі ў 1506 г.

спіжи «ежа» наз., р.адз.ж. (б. 105а, ІІІ, раз. 19)

нямецкая мова: **Speise**

старапольская мова: **spīza**

Чэская Біблія: **sspījže** наз., в.адз.ж. (б. о IXб, ІІІ, раз. 19)

#### 4. Польскае паходжаньне наступных словаў:

вышивачовъ «чалавек, які вышывае» наз., р.мн.муж. (б. 238а, ІІІІ, раз. 24)

польская мова: **wyszywacz**<sup>32</sup>

[без]замешканиа «замаруджаньне» наз., р.адз.ні. (б. 99а, ІІІ, раз. 17)

польская мова: **zamieszkanie**<sup>33</sup>

зособна «асобна» прысл. (б. 3б, ІІІ, Прадмова)

польская мова: **zosobna**

зуполне «зусім» прысл. (б. 1а, ІІ, Тытул)

польская мова: **zupelnie**

посполитые «просты» прым., н.мн.муж. (б. 119б, ІІІІ, Прадмова)

посполитых прым., р.мн.муж. (б. 15а, ІІ, раз. 6)

посполитымъ прым., д.мн.муж. (б. 118а, ІІІ, Пасьляслоўе)

посполитое прым., р.адз.ж. (б. 92б, ІІІ, раз. 14)

польская мова: **pospolity**

посполство «чэрнь» наз., н.адз.ні. (б. 240б, ІІІ, раз. 25)

польская мова: **pospólstwo**

---

<sup>30</sup> А. І. Жураўскі. Лексіка нямецкага паходжаньня ў беларускай пісьменнасьці 15–17 ст.ст. *Беларуская мова*. Інстытут мовазнаўства Акадэміі навук БССР. Мінск, 1965, б. 60–73.

<sup>31</sup> А. І. Жураўскі. Цыт. праца, б. 66–69.

<sup>32</sup> Гэтае слова знаходзіцца ў слоўніку Карловіча.

<sup>33</sup> Карловіч падае гэтае значаньне слова.

стоваришился «здружыцца» пэрф.Задз.муж. (б. 476, ІЦ, раз. 22)

польская мова: stowarzyszyć się

усплави «падтрымваць на паверхні вады» ао.Задз. (б. 195а, ІІІЦ, Рэзюмэ, раз. 6)

польская мова: wspławić<sup>34</sup>

## ПРЫНЯТЫЯ СКАРОТЫ

адз. — адзіночны лік

ао. — аорыст

буд. — будучы час

в. — вінавальны склон

выш. — вышэйшая ступень

д. — давальны склон

дзпрзалеж. — дзеяпрыметнік прош-  
лага часу залежнага  
стану

дзпрнезалеж. — дзеяпрыметнік прош-  
лага часу незалежна-  
нага стану

дзцяпнезалеж. — дзеяпрыметнік ця-  
перашняга часу не-  
залежнага стану

дзпрысл. — дзеяпрыслоўе

ж. — жаночкі род

заг. — загадны лад

зай. — займеньнік

зак. — закончанае трываньне

залеж. — залежны стан

злуч. — злучнік

імпэрф. — імпэрфэкт

к. — клічны склон

м. — месны склон

мн. — множны лік

муж. — мужчынскі род

н. — назоўны склон

наз. — назоўнік

неперах. — непераходны

ні. — ніякі род

плпэрф. — плюсквампэрфэкт

прош. — прошлы час

прым. — прыметнік

прысл. — прыслоўе

пэрф. — пэрфэкт

р. — родны склон

т. — творны склон

Ц. — Царстваў

цяп. — цяперашні час

---

<sup>34</sup> Гл. слоўнік Карловіча.



ЦАРЬСТВО :~ РМД :~  
САЛОМОНЪ БЕСЕДУЕТЪ СЪ ЦАРИЦЕЮ САВОЮ



Дрэварыт з Скарынавае Трэцяе Кнігі Царстваў  
«Салямон бяседуе з царыцаю Саваю».

# Скарынавы кракаўскія прывілейныя граматы 1532 году

*Пераклады д-ра Пятра Татарыновіча*

*Уводныя заўвагі Вітаўта Тумаша*

Лацінскія тэксты дзвюх прывілейных граматаў, што былі выстаўленыя доктару Франьцішку Скарыну 21-га ды 25-га лістапада 1532 году ў Кракаве каралём і вялікім князем Жыгімонтам, перадрукоўваюцца тут з выданьня: Acta Tomiciana. Tomus quartus decimus... Edidit Vladislaus Posiecha. Posnaniae, Sumptibus Bibliothecae Kornicensis, 1952, p. 791, 795—796. У гэтым зборніку В. Пацеха перадрукаваў нанова тэксты граматаў, выправіўшы памылкі, што былі дапушчаныя, асабліва ў датаваньні, пры першай іх публікацыі ў 1858 годзе М. Круповічам (Собрание государственных и частных актов, касающихся истории Литвы и соединенных с нею владений... Изданое Виленскою Археологическою Коммиссиею под редакциею ученого секретаря Маврикия Круповича, ч. I. Вильно, 1858, б. 35—37, Нр. XXIX і XXX). Актавыя копіі граматаў, зь якіх друкаваныя тут лацінскія іх тэксты паходзяць, перахоўваюцца цяпер у Варшаве: Archiwum Głównie. Księgi Metryki Koronnej, Nr. 48, f. 310, 308.

Лацінскія тэксты, з просьбаю Беларускага Інстытуту Навукі й Мастацтва іх перакладу, былі перасланыя д-ру П. Татарыновічу яшчэ ў 1966 годзе. Дзеля спазьненьня з друкам гэтага зборніка «Скарыніяны», выхад якога быў плянаваны на пачатак юбілейнага 1967-га году, тэкст свайго перакладу перакладнік надрукаваў у апошнім нумары году 1967-га рымскага часопісу «Ўніс» (Нр. 94, б. 4—6). Гэтта пераклад друкуецца зь невялікімі рэдакцыйнымі правапіснымі ды моўнымі зьменамі. Словы ў тэксьце перакладу ўзятыя ў дужкі — паясьненьні перакладніка.

Хоць зьмест граматаў стаў ведамы дасьледнікам зь першым іх друкам М. Круповічам у 1858 годзе, але абставіны й прычыны іх выстаўленьня ды іх значэньне для біяграфіі доктара Скарыны асэнсаваць у паўніні было можна толькі з выяўленьнем у 1926 годзе М. Вайцяхоўскай у архівах мейста Пазнаня актавых запісаў датычных да доктара Скарыны ды ягонага брата Івана. Зь іх можна было даведацца пра тое, што Іван Скарына вёў гуртовы гандаль скурамі ды ў Пазнані, пад домам Якуба Корбы, меў вялікія склады. Калі ў ліпені 1529 году Іван Скарына памёр, 23 кастрычніка



таго самага году ўлады места Пазнаня правялі, у прысутнасці Іванавага сына Рамана ды доктара Франьцішка Скарыны, афіцыйны ўлік ды ацэну скураў, якіх знойдзена было 47 468, ды зрабілі іх распадзел між судова зарэгістраванымі крэдытарамі нябошчыка, галоўным зь якіх быў пазнанскі гуртовы купец ды райца места Кляўз Габэрлянд. Сярод крэдытараў былі й Іванаў брат, доктар Франьцішак Скарына, ды ягоная жонка Маргарэта.

Вясной 1532 году доктар Скарына прыяжджае да Пазнаня ізноў, цяпер ужо ў справах віленскага біскупа, сакратаром ды надворным лекарам якога ён гэтым часам быў. Варшаўскія купцы, Лазар ды Масей, сын і зяць нейкага багатага купца-фінансіера Масея Старога — *Moises antiquus*, якім нябошчык Іван Скарына быў вінаваты даволі вялікую суму грошай, 412 польскіх злотых, а яна ня была ім па ягонаі сьмерці зьвернутая відавочна таму, што пра свой доўг уладам места Пазнаня яны ў тэрміне не заявілі, выстараліся 5 лютага 1532 году з кракаўскай каралеўскай канцылярыі мандат на арышт доктара Скарыны за нясплачаны доўг на той падставе, што гэта быццам ён зьяўляецца юрыдычным спадкаемнікам свайго брата. Прыезд доктара Скарыны да Пазнаня крэдытары й скарысталі, каб, на аснове мандату, запатрабаваць ад уладаў места ягонага арышту, чаго й дабіліся. Пад канец сакавіка Скарына быў ужо ў зьнявольенні.

Вестка пра арышт доктара Скарыны даходзіць хутка ў Гданск да Іванавага сына, Скарыны Рамана. Пад канец красавіка ён ужо ў Пазнані ды пачынае энэргічныя захады для звальнення свайго дзядзькі. Уладам места Раман Скарына складае заявы аб тым, што гэта ён, як сын, запраўдны спадкаемнік свайго бацькі й таму толькі ён адказны за бацькавы даўгі, ды што гатовы гэтыя даўгі з часам і сплаціць, на паруку чаго суліў і застаў. Ды крэдытары на ніякія прапановы пазьнейшага звароту доўгу не згаджаюцца, а дамагаюцца безадвалочнае сплаты належнае сумы. А каб пад уплывам Раманавых захадаў ды гваранцыяў звароту бацькавага доўгу ўлады места часам доктара Скарыну ня звольнілі, празь нейкіх уплывовых пры двары асобаў, і, хіба, не без дапамогі грошаў, 2 травеня 1532 году крэдытары дастаюць з каралеўскае канцылярыі ў Кракаве яшчэ адзін мандат, які ў актавую кнігу места Пазнаня ўпісаны як «Мандат другі супроць доктара Скарыны Жыдамі раздабыты» — *Mandatum secundum contra Skorina doctorem per Judeos acquisitum*. У ім радзе места даваўся загад не звальняць доктара Скарыну пакуль ён ня сплаціць братавага доўгу.

Ды Раман Скарына дзеіў таксама энэргічна. Ці не пры дапамозе віленскага біскупа, якім тады быў уплывовы пры каралеўскім двары няшлюбны сын караля Жыгімонта, Ян «з князеў літоўскіх», Раман 24 травеня 1532 году дастае ад караля загад уладам места Пазнаня доктара Скарыну, як арыштаванага беспадстаўна, безадвалочна звольніць. На падставе вась гэтага загаду напачатку чэрвеня Скарына й быў выпушчаны з-пад арышту, прасядзеўшы ў вязніцы каля дзесяці тыдняў. 17 чэрвеня 1532 году адбываецца судовы разгляд справы доўгу Івана Скарыны. Жыды-крэдытары, хоць гэтым часам у Пазнані й былі ды сьведамыя, відавочна, праіграныя справы, на суд не зьявіліся. Доктар-жа Скарына, за спрычы-



неную беспадстаўным арыштам крыўду, абразу, маральныя й матар'яльныя шкоды яму й віленскаму біскупу, у справах якога да Пазнаня ён прыяжджаў, дамагаўся на судзе ад крэдытараў кампэнсаты ў вышыні 6000 копаў грошаў літоўскіх.

Як із зместу друкаваных гэта граматаў відаць, доктар Скарына не здаволіўся поўнаю перамогай перад уладамі места Пазнаня над варшаўскімі крэдытарамі свайго брата, але ў лістападзе тагосамага году едзе да Кракава да караля сам, каб атрымаць дзьве, друкаваныя тут, прывілейныя граматы, якія забяспечвалі-б яго ад падобных выпадкаў ды няпрыемных прыгодаў у будучыні. Для гэтага да Кракава сьцягнуў ён і свайго браценьніка Рамана Скарыну, якога й «ставяць» перад каралём асабіста для пацьверджаньня юрыдычнае асновы першае граматы, што гэта ён, і толькі ён, адказны за даўгі свайго бацькі.

Граматай першай Жыгімонт апавяшчаў сваю забарону ўсім ды ўсякім крэдытарам, «якога-б там ня былі абраду», дакучаць у будучыні доктару Скарыну хоць за якія даўгі брата Івана, паколькі адказны за іх юрыдычна толькі сын і праўны спадкаемнік Івана Скарыны — Скарына Раман. Другою кароль і вялікі князь, ад імя свайго й сваіх наступнікаў, браў доктара Скарыну пад сваю вылучную ахову, забараняючы пазываць яго да якіх там ня было-б судоў Польшчы, Літвы ці Прусіі, арыштоўваць яго ці ягоную маемасьць, змушаць яго да якіхнебудзь меставых абавязкаў ці падаткаў, ды выймаў яго адначасна з-пад юрысдыкцыі ваяводаў, гараднічых (каштэлянаў), старастаў ды іхных урадаўцаў. На будучыню доктар Скарына мог падлягаць толькі суду й уладзе самога караля й вялікага князя.

Кракаўскія граматы сьведчаць пра вялікую прыхільнасьць Жыгімонта да доктара Скарыны. У іх, магчыма, і намаганьне зацерці ў Скарыны памяць пра дазнаную нядаўна несправядлівасьць і крыўду, пры якой, дзесяць хвальшывае інфармацыі крэдытараў, выкарыстаны быў аўтарытэт каралеўскае канцыляріі ды й самога караля. На пачатку другой граматы прыведзеная й цікавая, вельмі пахвальная, апінія блізкіх каралеўскіх дараднікаў пра Скарыну як чалавека й як лекара. Яго, «доктара навукаў і мэдыцыны», яны ўважалі за мужа «чэснага, лекарскай нязвычайнай веды, дазнаньня ды ўмецтва». Гэтыя высокія маральныя й прафэсійныя свомасьці кароль і падае за прычыну таго, што ён бярэ доктара Скарыну пад сваю асаблівую апеку ды вылучную юрыдычную ахову.

У сьвятле пазнанскіх актавых вестак сяньня ясна, што, не зважаючы на часовы арышт, суд за доўг Івана Скарыны, як і ранейшыя суды ў Вільні за жончын дом, доктар Скарына выйграў. З гэтага вынікае, што беспадстаўныя й усе дапушчэньні некаторых біёграфіаў Скарыны пра нейкую канфіскату ягонае маемасьці за жончын дом, ці братавыя даўгі, ды спрычыненую гэтак фінансавую руіну. У актах не знайсці ніякое весткі пра нейкую, хоць-бы часовую, канфіскату ягонае маемасьці. Каб нейкая маемасьць у доктара Скарыны ў Пазнані была — пра гэта акты й ня згадваюць. Дом-жа ў Вільні, як судовай пастановай было гэта й адзначана, юрыдычна належыў не яму, а ягонай жонцы ды яе дзецям.

Падобная канфіската ў Вільні не праўдападобная й таму, што ў часе другое судовае справы доктар Скарына быў пад беспасярэдняю апекай



віленскага біскупа, у якога быў ён сакратаром ды лекарам. А віленскі біскуп тады быў ня толькі найвышшым значэньнем царкоўным дастойнікам усяго Вялікага Княства Літоўскага, але й валадаром вялікае часьці места, што падлягала царкве. Адначасна меў ён і высокія судовыя прэрогатывы. Другі, апэляцыйны, разгляд судовае справы за дом Маргарэты Скарыны вёў якраз віленскі біскуп Ян. Уходзіў віленскі біскуп і ў склад кіраўнічага ядра найвышшае дзяржаўнае рады — Рады Паноў Вялікага Княства Літоўскага.

Дык у віленскага біскупа было дастаткова ўплываў, аўтарытэту, а ў Вільні навет і ўлады, каб да нейкае несправядлівае крыўды свайму сакратару ды лекару і ў Вільні, і бадай ува ўсім Вялікім Князьстве, не дапусьціць. Дзеля гэтага, каб арыштаваць доктара Скарыну, варшаўскім крэдытарам і давялося чакаць нагоды ягонага прыезду ў Польшчу. Дык, на аснове актавых дадзеных сяньня можна быць пэўным, што ўсе дапушчэньні пра нейкую канфіскату Скарынавае маемасьці беспадстаўныя. Біёграфам Скарыны пара іх і вынікуць з сваіх жыцьцяпісных нарысаў выдатнага Палачаніна, як не абаснаваную на фактах лягенду.

Другая каралеўская грамата цікавая й тым, што ў ей адзін раз перад імем Скарыны *Francisci*, стаіць і яшчэ адно імя — *Georgii*. Гэта дало падставу для думкі пра існаваньне «другога» імя Скарыны ды давяло да розных мярканьняў пра магчымае значэньне гэтага. Ды імя *Georgius* — «Юры», у Скарыны не сустракаем больш ні ў водным іншым з усіх цяпер пра яго ведамых 30-ці актаў і дакумэнтаў, дзе імя ягонае згадваецца. Ніколі, ні разу, не назваў гэтым імем сябе й сам Скарына ў кнігах свайго выданьня.

Дзеля гэтага, учытаўшыся ў тэкст кракаўскіх граматаў, віленскі гісторык Гэнрык Лаўмянскі яшчэ ў 1925 годзе й выставіў тэзу, што *Georgii*, гэта звычайная апіска перапішчыка-капісты, які праз пасьпех ды недагляд, слова гэтае паставіў там, дзе ў арыгінале было *Egregii* — «Выдатнага». Накш незразумела, чаму перад імём і прозьвішчам доктара Скарыны няма ў дадзеным выпадку ніводнага слова ветлівасьці, як гэта ёсьць у грамаце першай ды як заўсёды вялося ў каралеўскіх граматах падобнага зьместу. Да гэтага, калі нехта запраўды мае два імі, дык другое, менш важнае й рэдка ўжыванае, ставіцца заўсёды па імі галоўным, а ня перад ім.

Вось гэтыя, ды й шмат іншых мярканьняў, пацьвяржаюць тэзу Г. Лаўмянскага, што *Georgii* адзіны раз у копіі адной адзінай граматы ня што іншае, як памылка капісты заміж *Egregii*. Шырэй ды вычэрпваюча гэтае пытаньне разгледжанае ў адмысловай працы: Сымон Брага — Пытаньне імя доктара Скарыны ў сьвятле актаў і літаратуры (ЗАПИСЫ, кн. 4. Беларускі Інстытут Навукі й Мастацтва. Мюнхен, 1966, б. 184—215. Таксама адбітка, 1967, 40 б.). Да яе зацікаўленых гэтым пытаньнем і кіруем.

#### LITTERAE SIGISMUNDI PRIMI REGIS POLONIAE PRO DOCTORE FRANCISCO SKORINA

Sigismundus etc. Significamus etc. Quia constitutus personaliter coram nobis providus Romanus Skorina adolescens, in aetate legitima constitutus, civis Vilnensis, exposuit, quod ipse intelligens egregium et famatum Franciscum Skorina de Poloczko

medicinae doctorem, patrum suum, per nonnullos Iudaeos, et alios creditores patris sui, famati olim Joannis Skorina civis Vilmensis, ratione debitorum paternorum trahi tamquam ipse omnia et singula bona mobilia et immobilia ipsius morte olim Joannis civis Vilmensis derelicta recepisset, debita illius solvere nollet, recognovit publice coram tamquam ipse omnia et singula bona mobilia et immobilia morte ipsius olim Joannis Skorina patris sui, Romani, derelicta, receperit, sed ipsemet Romanus ad omnia et singula eiusdem Joannis Skorina bona tamquam verus et legitimus filius et heres ipsius successerit nonnullaque debita paterna legitime probata iam exsolverit et quae soluta nondum essent, illorum solutionem praestare paratus sit, quod nos omnibus quorum interest, testatum esse volumus, praesentibus mandantes, ut praefatum doctorem Franciscum Skorina ratione quorumcumque debitorum et bonorum fratris sui germani Joannis Skorina civis Vilmensis praedicti ad cuiuscumque instantiam ad iudicia vestra non evocetis nec iudicetis, sed illum ab omni impetitione et instantia quorumcumque creditorum cuiuscumque ritus ratione praedictorum et debitorum per ipsum olim Joannem Skorina fratrem eius contractorum absolvatis, non obstantibus quibuscumque litteris nostris, sub quovis verborum tenore et sub quacumque data de cancellaria nostra contra illum editis, quem et nos absolvimus ac absolutum esse ab eorum solutione declaramus et decernimus per praesentes. Quibus in testimonium sigillum nostrum est impressum. Datum Cracoviae feria quinta festi Praesentationis sanctae Mariae anno MDXXXII, regni nostri XXVI. Relatio reverendissimi in Christo patris domini Petri episcopi Cracoviensis et regni Poloniae vicecancellarii.

ГРАМАТА ЖЫГІМОНТА ПЕРШАГА, КАРАЛЯ ПОЛЬШЧЫ,  
ДОКТАРУ ФРАНЬЦІШКУ СКАРЫНУ

(Кракаў, 21 лістапада 1532 году).

Жыгімонт і г. д. Апавяшчаем і г. д. Таму, што стаўлены перад намі асабіста, разважны, у веку правам вымаганым, юнак Раман Скарына, мешчанін віленскі, выясьніў, што ён даведаўся, як дастойны і слаўны Франьцішак Скарына, доктар мэдыцыны з Полацка, ягоны дзядзька, празь некаторых Жыдоў ды іншых крэдытараў ягонага бацькі, слаўнага калісь Яна, мешчаніна Віленскага, цягаецца (па судох) за бацькавы даўгі, якіх ня хоча моў сплываць з быццам забранага цэласна і паадзіночна астаўшага па сьмерці таго-ж Яна, мешчаніна Віленскага, добра рухомага і нярухомага; — і зызнаў (той-жа Раман Скарына) публічна перад намі, што вышменаваны доктар Франьцішак Скарына ніякага добра (маемасьці), астаўшага па сьмерці ўспомненага Яна Скарыны, бацькі ягонага, Раманавага, не атрымаў, але ён сам, Раман, цэласна і паадзіночна таго-ж Яна Скарыны маемасьці, як праўдзівы і законны сын і спадкаемнік ягоны ўнасьледзіў і некаторыя бацькавы даўгі, праўна ўдаводненыя, ужо сплаціў ды і яшчэ нясплачаныя гатоў сплаціць; — мы (Кароль) гэта (зызнаньне) хочам, каб было асьветчана ўсім, каго датычыць, (і) загадваем гэтым вась (лістом): каб вышменаванага Франьцішка Скарыну на ніякія наставаньні да вашых судоў не пазывалі і ня судзілі з рацыі некіх даўгоў і маемасьці брата яго роднага Яна Скарыны, вышўспомненага мешчаніна Віленскага, але каб звольнілі яго ад усякай жмуды і наставаньня ўсякіх



кредытараў, якога-б там ні былі абраду, з прычыны менаваных даўгоў, праз таго-ж калісь Яна Скарыну, ягонага брата, зацягненых; (і-то) паміма супраціўных яму нашых, якога-б ні былі зместу ды даты, якіхнебудзь лістоў, канцылярыяй нашай выданных; яго-то й мы звальняем і за звольненага ад сплаты іх (даўгоў) аглашаем ды дэкрэтуем гэтым вась (лістом), на якім у засьветчаньне адціснута наша пячаць. Дана ў Кракаве, у чацьвер, на сьвята Ахвяраванья Найсьвяцейшай Марыі (21. XI) году 1532, караляваньня нашага XXVI. Рэляцыя найдастойнейшага ў Хрысьце айца й спадара нашага Пятра (Таміцкага), біскупа кракаўскага і віцэканцлера каралеўства польскага.

LITTERAE SIGISMUNDI PRIMI REGIS  
PRO DOCTORE FRANCISCO SKORINA DE POLOCZKO

Sigismundus etc. Significamus etc. Quia nos annuentes supplicationibus quorundam consiliariorum nostrorum ac commendatam habentes virtutem et doctrinam in arte medica non vulgarem, peritiam et dexteritatem Georgii<sup>1</sup> Francisci Skorina de Poloczko artium et medicinae doctoris eumque singulari gratia nostra propterea prosequi volentes, illi hanc immunitatem et praerogativam dandum et concedendum duximus damusque et conferimus tenore praesentium sic videlicet, ut nemo tam in Regno quam in magno ducatu nostro Lithuaniae et terris Prussiae Samogithiaeque aliisque dominiis nostris in quacumque causa magna vel parva illum citandi, ad iudicia trahendi et iudicandi potestatem habeat praeter nos ipsos successoresque nostros. Cui quidem doctori Francisco maiorem gratiam facientes, plenam securitatem praestamus et concedimus ac illum in tuitionem, in protectionem nostram, accipimus, ut sub ea sit in omnibus locis Regni nostri ac magni ducatus Lithuaniae praedicti et aliorum dominiorum nostrorum securus ab omni violentia quarumcumque personarum nemoque illum aut eius bona detinere aut arrestare possit sub gravi poena pro arbitrio nostro imponenda eundemque doctorem Franciscum in ea civitate et loco, in quo sibi mansionem delegerit, esse exemptum et liberum volumus ab omni onere et servitio civili ipsumque et liberum facimus ab eo ipso onere civili quocumque eximimusque etiam illum a iurisdictione et potestate omnium et singulorum palatinorum, castellanorum, capitaneorum aliorumque dignitariorum, officialium et iudicum quorumcumque. Ut autem idem ipse doctor Franciscus Skorina huiusmodi praerogativis et immunitatibus, per nos illi gratiose, concessis securius et commodius frui possit, universis et singulis cuiuscumque status et condicionis, dignitariis, officialibus ac Regni et magni ducatus Lithuaniae Samogithiaeque aliorumque dominiorum nostrorum iudicibus quibuscumque ac civitatum et oppidorum proconsulibus et consulibus, advocatis, scabinis et communitatibus et generaliter universis subditis nostris in Regno et magno ducatu Lithuaniae aliisque dominiis nostris firmiter praesentibus committimus et mandamus, quatenus dictum doctorem Franciscum, quem in protectionem nostram suscepimus, praedictis libertatibus, immunitatibus et praerogativi uti, frui, potiri et gaudere permittatis in illisque eum conservetis et de causis

---

<sup>1</sup> Цяпер выясьнена, што „Georgii“ тут зьявілася праз недагляд канцылярыйнага перапішчыка гэтага дакумэнту, які паставіў „Georgii“ ў копіі там, дзе ў арыгінале было „Egregii“ — «Выдатнага». Як паказвае ўся актавая літаратура датычная да Скарыны ды ўсе ягоныя выданьні, доктар Скарына меў толькі адно імя, якое толькі й ўжываў — Франьцішак.

eius praefatis generaliter quibuscumque magnis sive parvis se intromittere et aliquam vim illi inferre vel bona eius arrestare seu detinere aut eundem Franciscum doctorem ad aliqua onera et servitia civilia more aliorum civium illius civitatis, in qua domicilium sibi delegerit, obeunda compellere non audeatis nec aliquis vestrum audeat sub poena nostra pro arbitrio nostro ut praemissum est imponenda, quod ad omnium et singulorum quorum interest notitiam deducimus et deduci volumus. Harum testimonio litterarum, quibus sigillum nostrum est appensum. Datum Cracoviae feria secunda festi sanctae Katherinae virginis anno Domini millesimo quingentesimo tricesimo secundo, regni vero nostri XXVI.

## ГРАМАТА КАРАЛЯ ЖЫГІМОНТА ПЕРШАГА ДОКТАРУ ФРАНЬЦІШКУ СКАРЫНУ З ПОЛАЦКА

(Кракаў, 25 лістапада 1532 году)

Жыгімонт і г. д. Апавяшчаем і г. д. Таму што мы — прыхіляючыся да шчырых просьбаў некаторых нашых дараднікаў ды маючы рэкамэндацыю маральнасьці й нязвычайнай лекарскай веды, досьледу й зручнасьці Выдатнага<sup>2</sup> Франьцішка Скарыны з Полацка, доктара мастацтва й мэдыцыны, ды хочучы дзеля гэтага абзасобіць яго асаблівай нашай ласкай — знайшлі патрэбным (наважылі) прызнаць яму й даць, ды й даём і конфэруем гэтым вась (лістом) імунітэт (незачэпнасьць) і прэрогатыву (прывілей) наступнага зместу: каб апрача нас і нашых наступнікаў — так у Каралеўстве нашым, як і ў вялікім князьстве Літоўскім і на землях Прускіх, Жамойцкіх ды ў іншых валаданьнях нашых — ніхто ня меў права пазываць яго на суд ды асуджаць у справах вялікіх, ці малых. Гэтаму-ж доктару Франьцішку, аказваючы (яшчэ) большую ласку, узычаем і прызнаём поўную абясьпеку, бяручы яго пад нашу ахову й пратэцыю, каб ёю быў забясьпечаны ўва ўсіх мясцох нашага Каралеўства й вышшупомненага княства Літоўскага ды ў іншых валаданьнях нашых ад усякага насільства якіхнебудзь асоб, ды каб ніхто ня мог затрымоўваць і арыштоўваць яго, ці дабро ягона — (і-то) пад цяжкаю карай, (якая) водле нашага асуду павінна быць наложана. Жадаем такжа, каб гэты-ж самы доктар Франьцішак быў выняты й вольны ад усякіх налогаў (падаткаў) і службы цывільнай (публічнай) у тым горадзе й месьце, у якім ён сабе выбярэ памешканьне. Затым хочам мець яго вольным ад усякага цяжару цывільнага й выймаем (звальняем) яго такжа з-пад юрысдыкцыі ды ўлад ды ўсіх і паасобных ваяводаў, гараднічых, старастаў ды іншых афіцыйных дастойнікаў усякіх і судзьдзяў. А каб той-жа доктар Франьцішак Скарына мог пэўней і свабадней карыстаць з прывілеяў ды імунітэтаў, ласкава яму праз нас даных, моцна паручаем і загадваем гэтым лістом усім і паадзіночна ўсякага становішча й забавязаньня дастойнікам, афіцыялам, а такжа Каралеўства й вялікага княства Літоўскага ды іншых нашых валаданьняў судзьдзям усім, ды й бурмістрам местаў і мястэчак, радным, адвакатам, лаўнікам, людзям простым, ды наагул усім нашым падданым у Каралеўстве, у вялікім князьстве Літоўскім ды ў іншых ва-

<sup>2</sup> Глядзі вышэй зноску 1.



ладаньнях нашых — каб вышменаванаму Франьцішку, якога мы ўзялі пад нашую пратэкцыю, пазвалялі ўжываць, карыстаць, асягаць ды цешыцца з выказаных тут вольнасьцяў, іmunітэтаў і прывілеяў, ды ў іх яго захавалі; каб ня сьмелі й ніхто з вас не адважваўся пад карай нашай, паста-  
новой нашай наложанай, умешвацца ў ягоныя вышупомненыя справы як вялікія, так і малыя; гвалтам прынукаць, або арыштоўваць, ці затрымоў-  
ваць ягоныя рэчы, або прыняволіваць таго-ж доктара Франьцішка да па-  
даткаў, ці абыднага грамадзка-публічнага адработку таго места, дзе будзе  
жыць. Даводзім гэта да ведама ўсім і паасобку тым, каму належыцца гэ-  
та ведаць, пасьветчываючы гэтым лістом, да якога прывешана пячаць на-  
ша. Дана ў Кракаве, у панядзелак (у дзень) Сьвятое Кацярыны дзевы  
(25. XI), году Божага 1532, а караляваньня нашага XXVI.

# Угодкавая скарыніяна

## ЮБІЛЕЙ БЕЛАРУСКАГА ДРУКУ

Угодкі беларускага друку, 450 гадоў ад выхаду 6 жніўня 1517 году ў Празе першае Скарынавага друку кнігі, ПСАЛТЫРА, асабліва шырака адзначаныя былі ў 1967 годзе за межамі роднае Францыішку Скарыну зямлі. Акадэміі, выстаўкі, рэфэраты, радыёперадачы, юбілейныя артыкулы ў прэсе ды адмысловыя выданьні ўшанавалі належна выдатныя ўгодкі беларускае культуры на трох кантынэнтах сьвету — у Эўропе, Амэрыцы, Аўстраліі. Коротка адзначым тут важнейшае.

У Злучаных Стэйтах Амэрыкі, у Нью Ёрку, угодкавае навуковае паседжаньне Беларускага Інстытуту Навукі й Мастацтва адбылося 11 лістапада 1967 году ў залі Фундацыі імя Пётры Крэчэўскага. Рэфэраты чыталі прафэсар Антон Адамовіч пра мову доктара Скарыны ды д-р Вітаўт Тумаш пра ягонь жыцьцёвы шлях у сьвятле выяўленых апошнім часам новых актавых ды летапісных ведамак. Захадамі сп. Антона Шукляойця наладжаная была адначасна выстаўка. Каля сарака рэпрадукцыяў знаёмлі прысутных з графічна-мастацкімі асаблівасьцямі праскіх і віленскіх Скарынавых выданьняў. Узоры загаловачных бачынаў, набору тэксту й арыгінальнае ломкі, дрэварытныя ілюстрацыі, заставіцы, ініцыялы, фатарэпрадукцыя ўсяго, цікавага вельмі, Скарынавага календара, раскрывалі прысутным высокі нязвычайна мастацкі ўзровень выданьняў Скарыны.

Выстаўленая была адначасна на паказ і калекцыя Інстытуту актавых матар'ялаў пра доктара Скарыну ў фатаграфіях з арыгіналаў — фатаадбіткі каля 30-ці актавых запісаў з Падуі, Каралеўца, Пазнаня. Паказаныя былі й некаторыя важнейшыя скарынаведныя выданьні, найперш каштоўныя аўтаграфаваныя працы ведамага выдатнага скарыністы прафэсара А. В. Флароўскага, навейшыя працы С. Брагі, рэдкае выданьне — скарынінскі юбілейны зборнік 1926 году менскага Інстытуту Беларускае Культуры «Чатырохсотлецьце беларускага друку» — кніга, якая колькі гадоў па выхадзе была савецкімі ўладамі сканфіскаваная ды зьнішчаная. Выстаўку аздаблялі абразы мастакоў — «Доктар Скарына ў друкарні» Пётры Сяргіевіча (рэпрадукцыя) ды алейны партрэт доктара Скарыны пэндзля ведамага мастака Пётры Мірановіча. Адцеміць трэба, што была гэта ня першая ўжо выстаўка пра доктара Скарыну ў Нью Ёрку. Вялікую выстаўку, што трывала колькі месяцаў, наладзіў Беларускі Інстытут Навукі й Мастацтва і ў 1963 годзе.

Зь іншых местаў Злучаных Стэйтаў Паўночнае Амэрыкі ўгодкі друку Скарыны адмысловым вечарам з рэфэратам адзначыў Кліўленд ды выстаўкаю Чыкага. Ужо напачатку 1968 году вялікаю выстаўкай «450 гадоў



беларускага друку» ўшанавала Скарынавыя ўгодкі й адна з найбольшых бібліятэкаў сьвету — Публічная Бібліятэка Нью Ёрку.

Акадэмію для ўшанаваньня 450-х угодкаў беларускага друку 17 верасьня 1967 году сарганізавала ў Тароньце Згуртаваньне Беларусоў Канады. Рэфэраты на акадэміі читалі — прадстаўнік канадзкіх уладаў сп. Г. П. Аллен і д-р В. Жук-Грышкевіч. Адначасна д-р Раісай Жук-Грышкевіч наладжаная была выстаўка старога беларускага друку. Блізу ўсе экспанаты выстаўкі, разам каля 60-ці, пазычаныя былі для гэтага із збораў скарыніяны Беларускага Інстытуту Навукі й Мастацтва ў Нью Ёрку. Абразы, карты, малюнкі, рэпрадукцыі друкаў, дрэварытаў, адзначалі галоўныя этапы жыцьця й дзейнасьці доктара Скарыны.


Выстаўку раскрываў разьдзел пра дзейнасьць доктара Скарыны ў тых ведамах дзевяці асяродках, у якіх давялося яму быць: Полацку, Вільні, Кракаве, Капэнгаге, Падуі, Празе, Каралеўцы, Пазнані, Маскве. Праведзеная на карце Эўропы траса вандровак Скарыны ад Падуі й Капэнгагі на захадзе, да Масквы на ўсходзе, ды партрэты цэлае пляяды выдатных палітычных і культурных дзеячоў Эўропы пары Рэнэсансу, жыцьцё й справы якіх скрыжаваліся з жыцьцём і дзейнасьцю доктара Скарыны, вобразна ілюстравалі нязвычайна шырокія эўрапейскія кантакты Скарыны. Паказаныя былі, у рэпрадукцыі, і Скарынавы праскія ды віленскія кнігі ўва ўсей іх графічна-мастацкай красе: загаловачныя бачыны, дрэварытныя ілюстрацыі, вялікія й малыя заставіцы, аздобныя пачатковыя літары. Выстаўку зачыняў разьдзел Скарынавых важнейшых папярэднікаў і паслядоўнікаў з узорамі іх друкаў і іх партрэтамі — Ш. Фэоля, С. Буднага, В. Цяпінскага, П. Трубэра, ды некаторых іншых.

Адзначыць трэба, што ў юбілейным годзе на тэрыторыі Канады колькі месяцаў на публічным паказе гасьцілі й арыгінальныя кнігі Скарыны. На сусьветнай выстаўцы ЭКСПО/67 у Монрэалі, у павілёне СССР, выстаўленыя былі дзьве, выдадзеныя Скарынам у Празе, бібліійныя кнігі. Адна зь іх, гэта Кніга Ёвы, другое пасля Псалтыра праскае выданьне Скарыны.

У Англіі ўгодкі друку Скарыны рэфэратамі й адмысловымі выстаўкамі адзначыў Беларускі Музей у Лёндане. Выстаўка ў Лёндане ў сваёй першай частцы паказвала рэпрадукцыі з кнігаў Скарыны, пераважна тых, што перахоўваюцца ў бібліятэцы Брытанскага Музею ў Лёндане. У другой ілюстравала выдавецкую дзейнасьць паслядоўнікаў Скарыны — Цяпінскага, Зызанія, братоў Мамонічаў і віленскай брацкай друкарні. У трэцяй дала некаторую навуковую літаратуру пра доктара Скарыну. Рэфэрат у Манчэстэры чытаў а. Леў Гарошка.

У 1968 ужо годзе Пантыфікальны Інстытут вывучэньня Ўсходу ладзіў у Рыме навуковую канфэрэнцыю, даклад на якой «450-годзьдзе перакладу й друку Бібліі ў беларускай мове» чытаў біскуп Часлаў Сіповіч. У Аўстраліі рэфэрат з нагоды ўгодкаў друку 7 кастрычніка 1967 году ў Сыднэі меў д-р Язэп Малецкі. Рэфэратам угодкі былі адзначаныя 26 лістапада 1967 году й у Мэльбурне.

Юбілею беларускага друку адвезеныя былі й шматлікія артыкулы ў пэрыядычным, пераважна беларускім, друку Эўропы й Амэрыкі, а таксама адмысловыя радыёперадачы. Пра доктара Скарыну й угодкі беларускага друку большую інфармацыю даў і публікаваны ў Парыжы трыма выданьнямі паралельна — паангельску, пафранцузску й пагішпанску — бюле-



*На выстаўцы «450 гадоў беларускага друку» што была наладжаная  
Згуртаваньнем Беларусаў Канады ў Тароньце.*

тень міжнароднае арганізацыі Задзіночаных Нацыяў для справаў культуры ЮНЭСКО — UNESCO FEATURES, № 511, з 11 верасня 1967 году.

Адзначылі ўгодкі скарынавага друку й Беларусы Польшчы, найперш Беластоцчыны. Колькі ўгодкавых артыкулаў паказалася ў беластоцкім тыднёвіку «Ніва» ды «Беларускім календары» Беларускага Грамадзка-Культурнага Таварыства ў Польшчы.

У галіне выдавецкай Беларускі Інстытут Навукі й Мастацтва ў юбілейным годзе асобным выданьнем выдаў працу Сымона Брагі «Пытаньне імя доктара Скарыны ў сьвятле актаў і літаратуры». Падрыхтаваны да друку Інстытутам вялікі зборнік найнавейшае навуковае скарыніяны дзеля фінансавых перашкодаў паказацца змог толькі цяпер ды ў памеры меншым за плянаваны.

Сумуючы: угодкі выдатнага культурнага пачыну доктара Францішка Скарыны былі за межамі Беларусі адзначаныя вялікім лікам угодкавых імпрэзаў характару й папулярнага, і навукова-акадэмічнага, ды ў шырокім сусьветным засягу. У выніку зацікаўленьне сьвету асобаю доктара Скарыны, беларускім друкам і беларускім народам паважна ўзрасло.

С. Б.



## ВЫСТАЎКА ПУБЛІЧНАЙ БІБЛІЯТЭКІ НЮ ЁРКУ

Вялікую выстаўку «450 гадоў беларускага друку» наладзіла ў 1968 годзе добра навуковаму сьвету сваімі багатымі зборамі ведамая Публічная Бібліятэка Нью Ёрку. Бібліятэка гэтая адна з пайбольшых у Злучаных Стэйтах Амэрыкі й сьвеце. У ейных фондах сяньня больш 30-ці міліёнаў пазыцыяў, 14 міліёнаў з чаго гэта кнігі й брашуры, каля 10 міліёнаў рукапісаў, 6 міліёнаў абразоў, гравюраў, малюнкаў, ды іншага.


Вялічынёй, навуковым узроўнем ды міжнародным засягам узьдзеяньня, выстаўка Публічнай Бібліятэкі была найбольш рэпрэзэнтацыйнай навуковай імпрэзай для адзначэньня 450-гадовага юбілею беларускага друку. Для яе значаньня сваю вагу мела й сама навуковая аўтарытэтнасьць амэрыканскае ўстановы, што яе арганізавала, і факт, што наладжаная яна была ў цэнтры той інтэрнацыянальнай мітраполіі, дзе сяньня крыжуюцца эканамічна-палітычныя й культурна-духовыя справы сьвету.

Падрыхтова выстаўкі вялася больш паўтуду, сама-ж выстаўка трывала пяць месяцаў — ад 1 сакавіка да 29 ліпеня 1968 году. У гэтым часе даступная яна была для агляду тысячам наведвальнікаў бібліятэкі ад 9-е гадзіны раніцы да 10-е вечара штодзённа. Бібліятэка выдала адмысловы прэсавы камунікат пра выстаўку ды сотні, з партрэтам доктара Скарыны на ім, плякатаў, што, разам з камунікатам, разасланья былі ўва ўсе бібліятэкі Нью Ёрку ды соткі важнейшых навуковых установаў — музэяў, архіваў, бібліятэкаў, унівэрсытэтаў, акадэміяў, — усіх пяці кантынэнтаў сьвету. Каля сарака плякатаў і камунікатаў накіравана было розным установам і выдавецтвам у Беларускай ССР. Перад клясычнаю калюмнадай бібліятэчнай фасады, на рэпрэзэнтацыйнай Пятай Авеню Мангэтану, побач слаўнае ўжо эмблемы бібліятэкі — яе двух гранітных ільвоў — праз увесь час выстаўкі красаваўся вялікіх памераў плякат з партрэтам на ім доктара Скарыны зь ягонае Бібліі.

Разьмешчаная была выстаўка ў прасторнай галэрэі другога паверху бібліятэкі. Экспанавала яна больш 200 кнігаў, брашураў, часапісаў, партрэтаў, абразоў, картаў, гравюраў, фатарэпрадукцыяў беларускіх старадрукаў ды графічных іх аздобаў. Апрача трынаццаці вялікіх выставовых сталяў-вітрынаў, экспанаты, — найперш апраўленыя ў рамы пад шклом партрэты ды абразы, — займалі й сьцены галэрэі. Усе вітрыны выстаўкі мелі свае паясьняльныя, у ангельскай мове, даведкі, а ўсе экспанаты — бібліяграфічныя анатацыі.

Ладзіў выстаўку Славянскі адзел бібліятэкі й яе падрыхтова вялася пад агульным наглядам кіраўніка аддзелу д-ра Джана Міша. Галоўным плянавіком і арганізатарам выстаўкі быў д-р Вітаўт Кіпель. Дзейны ўдзел у яе падрыхтове прыімалі др Віктар Корасар, сп. Дэніс Лой, сп-ня Зора Кіпель, сп-ня Рут Кімбал, сп. А. Лучынскі, сп. А. Мэдына ды сп. Ю. Эўстафіяў. Радамі й важнымі экспанатамі ў наладжаньні выстаўкі істотна дапамог Беларускі Інстытут Навукі й Мастацтва.

Каб мець лепшую ўяву пра характар паказаных на выстаўцы друкаў і матар'ялаў, ніжэй даецца кароткі агляд экспанатаў усіх 13-ці вітрынаў выстаўкі з частковым пераказам зьместу паясьняльных да іх давадак.



Плакят выстаўкі Публічнай Бібліятэкі Нью Ёрку «450 гадоў беларускага друку» перад фасадай бібліятэкі на Пятай Авеню Мангэтану.

Даўжэйшая інфармацыйная дазедка вітрыны першай уводзіла гледача ў агульны змест і галоўнае заданьне выстаўкі: адзначыць важнейшыя этапы разьвіцьця беларускага друку за 450 гадоў яго існаваньня, паказаць на прыкладах яго пачаткі, уздымы й заняпады, яго сучасны стан. Давала яна адначасна абшырную інфармацыю пра жыцьцё й дзейнасьць доктара Францішка Скарыны, пра ягоную адукацыю на ўнівэрсытэтах Эўропы завершаную дактаратамі навукаў вызваленых і мэдыцыны, пра тыповыя для дзеяча пары Рэнэсансу Скарынавы шматкірунковыя інтэлектуальныя зацікаўленьні, што ахоплівалі тэалёгію, літаратуру, мову, мастацтва, права, астраномію, мэдыцыну, батаніку, друкарства. Зьвернутая была ўвага й на нязвычайна шырокі геаграфічна дыяпазон падарожжаў і дзейнасьці Скарыны, што кранулі Вільню, Кракаў, Капэнгагу, Падую, Прагу, Пазнань, Каралавец, Маскву. Высокая акадэмічная адукацыя дала доктару Скарыну дасканалую падгатоўку на тое, каб прыступіць да выпаўненьня найважнейшага задуму свайго жыцьця — перакладу на беларускую мову й друку Бібліі. Скарына ня толькі піянер друку й ахвярны ідэйны выдавец кнігаў. Ён адначасна й перакладнік, камэнтатар, рэдактар, аўтар цікавых вельмі даўжэйшых уводных прадмоваў да выдаваных ім кнігаў, у якіх адбітак



глыбокіх ідэйных матываў ягонага выдавецкага пачыну, у іх і шчыры патрыятызм, любоў да свайго краю, народу, яго мовы, ды адлюстраваньне шырокага гуманістычнага сьветагляду.

Вітрына першая давала, у фатарэпрадукцыі, узоры Скарынавых праскіх друкаў: прыклады прадмоваў, тэксту, высокамастацкіх дрэварытных ілюстрацыяў, заставіцаў, аздобных ініцыялаў, якімі зь вялікім мастацкім густам аздобленыя былі выданьні Скарыны. Дзеля нязвычайна высокага ўзроўня мастацка-графічнага афармленьня кнігі Скарыны адмыслоўцы ці раз называлі «славянскімі эльзэвірамі».

У вітрыне 2-ой разьмешчаныя былі прыклады з двух віленскіх выданьняў доктара Скарыны — Апостала й Малой падарожнай кніжкі. Дадзеныя былі тут узоры загаловачных бачынаў, прадмоваў, іх тэксту, развароту Скарынавага календара, прыклады віленскіх большых і меншых заставіцаў, узоры характэрнага для Скарыны набору апошніх бачынаў кнігаў. Побач памешчаныя былі фатаадбіткі лацінскіх актавых запісаў пра слаўны экзамен Скарыны на доктара лекарскіх навук на Падуанскім унівэрсытэце ў лістападзе 1512 году, а таксама — фатаадбітка пісанае пачэску граматы караля Фэрдынанда I, выстаўленае ў 1552 годзе ў Празе Скарынаваму сыну Сымону на росшук і спагон маемасьці ды кнігаў бібліятэкі памерлага бацькі.

У вітрыне 3-й было паказана колькінаццаць важнейшых публікацыяў з галіны навуковае скарыніянны, пачынаючы з працаў канца XVIII — пачатку XIX стагодзьдзяў ведамага выдатнага «патрыярха чэскае й славянскае філялёгіі» Язэпа Даброўскага. Быў тут цікавы, цяпер толькі выяўлены, нарыс ангельскага тэалёга Э. Гэндэрсона (1826) пра асаблівасьці перакладу доктара Скарыны, ведамая шырэй манаграфія П. Валадзімірава 1888 году, менскі скарынінскі юбілейны зборнік «400-лецьце беларускага друку» (1926), працы Ул. Пічэты, А. В. Флароўскага, М. Аляксютовіча, С. Брагі, А. Няміроўскага, ды іншых аўтараў.

Над трыма першымі вітрынамі, што адведзеныя былі выдавецкай спадчыне выдатнага Палачаніна, разьмешчаныя былі на сьцяне й партрэты доктара Скарыны: рэпрадукцыя ведамага дрэварытнага партрэту зь ягонае Бібліі, фатарэпрадукцыя партрэту Скарыны што на Падуанскім унівэрсытэце, выкананага італіянскім мастаком Джыякомо даль Форно, вялікі, адмыслова для выстаўкі выкананы, дрэварытны партрэт мастачкі Тамары Стагановіч-Кольбы й партрэт алейны пэндзля ведамага мастака Пётры Мірановіча (1967). Побач і каляровая, у значным павялічэньні, фатарэпрадукцыя загаловачнае бачыны да ўсей Скарынавай праскай Бібліі. Былі тут таксама арыгінальныя гравюры XVI стагодзьдзя зь відамі тагачаснае Вільні ды Прагі, ды вялікія табліцы з рэпрадукцыяй сотняў большых і меншых аздобных ініцыялаў і заставіцаў з праскіх і віленскіх выданьняў доктара Скарыны.

Вітрына 4-я памяшчала ўзоры кнігаў першых трох выдатных Скарынавых пасьядоўнікаў у галіне беларускага друку — Сымона Буднага, Васіля Цяпінскага ды гэтмана Рыгора Хадкевіча. Тут, у рэпрадукцыі, загаловачная бачына, ды бачыны з прысьвятаю й каляфонам «Катыхісіса» Буднага 1562 году зь нясьвіскае друкарні. Тут бачыны «Эвангельля» Цяпінскага зь ягонай-жа друкарні ў радавым Цяпіне. Побач разварот заблудаўскага «Евангелія оучительнаго» 1569 году выданьня гэтмана Рыгора Хадкевіча, а набору й друку ведамых друкароў, уцекачоў з Масквы, Івана Хведаровіча



ды Пётры Мсьціслаўца. Тут і гэрб гэтмана Хадкевіча з заблудаўскага эвангельля. Формы літараў у кнігах Буднага й Цяпінскага, як і цэлыя звароты ў прадмовах — скарынінскія. Тое самае й у прадмове гэтмана Хадкевіча да заблудаўскага эвангельля — сказы перанятыя, блізу даслоўна, з прадмовы доктара Скарыны да кнігі Царстваў. На ўсё гэта зьвяртае ўвагу адпаведная анатацыя. Над вітрынай на сьцяне, у павялічэньні, гравюрныя, з XVI стагодзьдзя, партрэты Буднага й Цяпінскага.

Вітрына 5-я адведзеная была найперш паказу важнейшых выданьняў адной зь першых камэрсыйных беларускіх друкарняў, друкарні, што, не зважаючы на гістарычныя завірухі ды рэлігійныя закалоты пары, праіснавала ў Вільні больш палавіны стагодзьдзя, ды з пад друкарскіх прэсаў якое вышла больш 60 кнігаў — друкарні Дому Мамонічаў. У цэнтры тут найкаштоўнейшы экспанат усяе выстаўкі — арыгінальнае, раскошнае *in folio*, «напрэстольнае» эвангельле, якое, пры фінансавай дапамозе Мамонічаў, выдаў у 1575 годзе ў Вільні ведамы беларускі друкар Пётра Мсьціславец. Кніга разгорнутая пры пачатку эвангельля сьвятога Лукаша, з вялікай, дэкарацыйна выкананай, дрэварытнай гравюрай эвангелісты на левай балоне развароту. Экспанаваны экзэмпляр эвангельля ў вельмі добрым стане, перахоўваецца ён у вадзеле рэдкае кнігі бібліятэкі. Побач эвангельля — каляровая рэпрадукцыя натуральнае вялічынні другога, выдазенага ўжо коштам канцлера Льва Сапегі, рэпрэзэнтацыйнага друку друкарні Дому Мамонічаў — слаўнага Літоўскага Статуту 1588 году, ды тут-жа й рэпрадукаваная загаловачная бачына першае друкаванае беларускае кнігі сьвецкага зьместу наагул — «Трыбунал обователем великого Княства Литовского» — што вышла коштам другога канцлера, Аўстахія Валовіча. Аздабляе вітрыну гэрб Лукаша Мамоніча ды колькі арыгінальных аздобных ініцыялаў зь беларускіх, пераважна супрасьельскіх, старадрукаў.

Адзел выстаўкі адведзены старому беларускаму друку замыкала вітрына 6-я, у якой узоры выданьняў двух друкарняў сьвятатраецкага брацтва — друкарні віленскай ды ў Еўі, друкарні Кутэйнскай, ды іншых, і найперш тых, на друках якіх выразны сьлед уплываў графічнае тэхнікі Скарынавых выданьняў. Тут бачыны й заставіцы зь віленскае «Граматыкі» Л. Зызанія 1596 году, кутэйнскага «Часаслова» й «Дыдакаліі» 1637 году. Побач — табліца з сучаснымі беларускімі, кірылічнымі й лацінічнымі, альфабэтамі, з падазенай ангельскай транскрыпцыяй іх літараў. На сьцяне, у рамках пад шклом, вялікія табліцы з каляровымі рэпрадукцыямі колькінаццаці беларускіх выданьняў XVI—XVIII стагодзьдзяў розных друкарняў віленскіх, друкарні ў Еўі, Супрасьлі, ды іншых. Тут-жа карта друкарняў XVI—XVIII стагодзьдзяў на тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага. Даўжэйшая інфармацыйная даведка вітрыны ўводзіла гледача ў галоўныя прычыны заняпаду беларускага друку ў XVIII—XIX стагодзьдзях: паліянізацыю, а пазьней і русыфікацыю, вышэйшых сацыяльна слаёў народу, забарону 1859 году царскай уладай беларускага друку.

Пад партрэтам рэдактара першае беларускае газэты Кастуся Каліноўскага, у вітрыне 7-ай, раскрывалася пара новага беларускага друку. Тут прыклады беларускага, легальнага й нелегальнага, лацінічнага й кірылічнага, друку XIX ды пачатку XX-га стагодзьдзяў. У рэпрадукцыі нумары 2-гі й 3-ці «Мужыцкае праўды» Каліноўскага 1862 году, арыгінал беларускае лёнданскае 1903 году палітычнае брашуры, таксама арыгіналы



першага нумару «Нашае долі» 1906 году ды нумару 2-га «Нашае нівы» году 1907-га. У арыгінале й кніга першага літаратурнага часопісу «Маладая Беларусь» 1913 году, зборнік крытычных літаратурных нарысаў А. Навіны «Нашыя песняры», ды колькі іншых выданьняў пары. На сьцяне — партрэты першых піянераў беларускага новага друку — Ф. Багушэвіча, Івана й Антона Луцкевічаў, А. Уласава, А. Пашкевічанкі (Цёткі).

Вітрына 8-ая адведзеная была розным менскім і віленскім друкам 1920-х гадоў, найперш выданьням менскага Інстытуту Беларускае Культуры. Тут зборнік «Працы Акадэмічнае канфэрэнцыі 1926 году», слоўнікі Інстытуту сэрэй беларускае навуковае тэрміналегіі, тамы збору твораў Я. Купалы й М. Багдановіча, часопісы «Узвышша» й «Наш край» — усё выданьні, што пазьней былі партыйнымі ўладамі сканфіскаваныя, як «нацыяналдэмакратычныя». Побач віленскі «Гадавік Беларускага Навуковага Таварыства», ды колькі іншых публікацыяў.

Вітрына 9-ая давала больш дваццаці кніжак розных і менскіх, і замежных беларускіх сучасных выдавецтваў, як «Дыялектычны атлас беларускае мовы», «Беларуска-расейскі слоўнік», колькі слоўнікаў іншых, акадэмічную «Граматыку беларускае мовы», розныя ілюстраваныя выданьні для моладзі й дзяцей. Тут і сучасныя беларускія, беластоцкі ды нюёрскі, календары, ды — ніводнага календара з БССР, паколькі беларуская рэспубліка ад даўжэйшага часу ніякіх календароў для беларускага народу ня выдае.

Вітрына 10-я канцэнтравала важнейшыя пэрыядычныя й непэрыядычныя выданьні сучасных навуковых установаў БССР і замежных — Акадэміі навук БССР, Беларускага Дзяржаўнага Ўнівэрсытэту, Беларускага Інстытуту Навукі й Мастацтва (Ню Ёрк — Мюнхен), Крывіцкага Навуковага Таварыства (Ню Ёрк), ды іншых. Зь менскіх выданьняў паказаныя былі ўсе сэрэй часопісу «Весьці Акадэміі навук БССР» ды выданьні кніжныя самой акадэміі й яе розных інстытутаў. Былі тут і «Запісы» ды «Конадні» Беларускага Інстытуту Навукі й Мастацтва, ды колькі выданьняў кніжных і Інстытуту, і Крывіцкага Навуковага Таварыства, ды «Навуковы зборнік» Беларускага навуковага таварыства ў Беластоку. Разам у вітрыне больш дваццаці пэрыядычных і кніжных, навуковага зместу, выданьняў.

Стол вітрыны 11-ай адведзены быў публікацыям зь гісторыі й сучаснага стану розных галінаў беларускага мастацтва — архітэктуры, выяўленчага мастацтва, тэатру, балету, музыкі, кіно, розных галінаў народнага мастацтва — усіх каля 20 выданьняў. Найбольш рэпрэзэнтацыйныя зь іх выданьні альбомныя — «Беларускі народны арнамент» ды «Слуцкія паясы». З замежных публікацыяў у гэтым разьдзеле можна было аглядаць кніжкі «Беларуская музыка» М. Куліковіча, «Родныя матывы» (Кліўленд), ды колькі іншых.

Вітрына 12-ая дэманстравала багаты выбар найбольш характэрных сучасных менскіх і замежных выданьняў з галіны літаратуры й літаратурнае крытыкі. Экспанавана тут было каля 30-ці кніжак. У цэнтры — рэпрэзэнтацыйнае выданьне Беларускага Інстытуту Навукі й Мастацтва: кніга выбранае паэзіі Янкі Купалы «Спадчына». Побач, у выданьні таго-ж Інстытуту, «Матчын дар» Алесь Гаруна ды «Вянок» Максіма Багдановіча. З выданьняў выдавецтва «Бацькаўшчына» паказаны быў альманах творчасьці беларускіх паэтаў і пісьменьнікаў замежжа «Ля чужых берагоў» ды ўспаміны з баёў пад МонтэКасіно П. Сыча «Сьмерць і салаўі». Тут-жа й

# ВІДЪ БІШКОУ КНЯТЯ МІОКТО

ШНАКНЕШЕГО ГДРА КОРОЛА ЕГО МЛТН  
 ЖНКГМОНТА ТРЕТЕГО И КРОНАЦЫИ  
 ВЪ КРАКОВЕ ВЫДАНЫ РОКУ,  
 а ф пн о



Смотрите што маѣте чинити. Бо несправдѣте судъ Книги в парали  
 глѣ, аи  
 глѣте а ле судъ бо фн. А што кольвекъ мѣднѣтѣ все на  
 вѣдѣтѣ вѣвалитѣ. не хѣ бѣдѣ во вѣдѣтѣ рахъ господень завѣ  
 фдѣ. А справдѣте все цирѣ. не стѣ бо прѣтѣ осподѣмъ бо  
 нашимъ несправдѣтѣ. ани бракованъ а мѣсѣ. ани по фѣ  
 дань а даровъ.  
 милѣте справдѣливосъ, которые судѣте землю.  
 Бо хощѣтѣ несправдѣтѣ, то стѣтѣ ненавидѣтѣ рѣши свое  
 право судѣте сынове челоуечѣстни.

цудѣро саломѣ  
 глѣ, аи,  
 флѣ, аи,  
 флѣ, аи,

ЗАПРНВНЛЕМЪ КОРОЛА ЕГО МЛТН  
 АРХКОВНО ВДОМУ МАНЧОВЪ.

450 YEARS OF BYELORUSSIAN PRINTING  
 1517-1967

A SLAVONIC DIVISION EXHIBITION

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY  
 Fifth Avenue and 42nd Street





выдадзеная ў Таронта, у Канадзе, дакументальная біяграфічная аповесць К. Акулы «Змагарныя дарогі». Зь менскіх выданьняў былі тут навейшыя перавыданьні твораў Я. Купалы, М. Багдановіча, Ул. Дубоўкі, П. Броўкі, зборнікі вершаў А. Лойкі, С. Дзяргая, С. Грахоўскага, ды іншых. Выданьні ў беларускім перакладзе твораў выдатных пісьменьнікаў сусьветнае літаратуры — «Гамлета» ды «Санэтаў» Шэкспіра, твораў Байрана, Бёрнса, Гайнэ, Міцкевіча, раману Сянькевіча «Quo vadis?», раскрывалі перад глядачом шырокія сувязі сучаснага беларускага літаратурнага працэсу зь вялікай спадчынай літаратуры эўрапейскай.

Апошняя, 13-ая вітрына, адведзеная была важнейшым выданьням з галіны беларускае й беларусаведнае бібліяграфіі. У цэнтры — капітальны 1926 году манаграфічны вопіс беларускае старое, рукапіснае й друкаванае, кнігі — «Гісторыя беларускае (крыўскае) кнігі» В. Ластоўскага. Побач колькі бібліяграфічных выданьняў «нацдэмаўскае» пары 1920-х гадоў у Менску, а сярод іх тагачасны часопіс для рэгістрацыі друку рэспублікі «Летапіс беларускага друку». Тут-жа й навейшыя савецкія бібліяграфіі — сучасны «Летапіс друку БССР», штогоднік кнігі БССР, бібліяграфія выданьняў Акадэміі навук БССР, бібліяграфія мовазнаўства, ды колькі іншых бібліяграфіяў спецыяльных. З замежных — «Паказьнік беларускіх выданьняў на чужыне» М. Панькова (Ню Ёрк).

Выстаўка «450 гадоў беларускага друку» паказанымі на ей кнігамі, ілюстрацыйнымі экспанатамі, ды дадзенымі інфармацыйнымі даведкамі, разгарнула перад глядачом яскравую шырокую панараму галоўных этапаў гісторыі беларускага друку ды дала добры аб'ектыўны абраз ягонага сучаснага стану. Водгукі на выстаўку зьявіліся ў друку амэрыканскім, беларускім, славацкім, польскім, савецкім. Адцемленая яна была й у радыёвых перадачах. Атрымала бібліятэка й шмат лістоўных водгукаў на выстаўку ад навуковых установаў і індыўідуальных асобаў. Колькі ўнівэрсытэтаў ЗША ды эўрапейскіх зьявіліся з просьбай даслаць каталёгі выстаўкі й мікрафільмы скарынаванае экспанаванае літаратуры.

Важна асабліва тое, што выстаўка давала ўзоры ўсяе сучаснае беларускае выдавецкае прадукцыі — і друку падсавецкага, і выданьняў з Польшчы, ЗСА, Канады, Італіі, Нямеччыны. Ведама, што пабачыць на публічным паказе падобны поўны абраз сучаснага беларускага друку ў сусьветным разрэзе на беларускай зямлі сяньня немагчыма. Вось гэта надае наладжанай на высокім акадэмічным узроўні выстаўцы беларускага друку Публічнай Бібліятэкі Ню Ёрку асаблівую гістарычную вымову й вагу.

В. З.

## УГОДКІ ДРУКУ Ў БЕЛАРУСКАЙ ССР

Пра належнае адзначэньне 450-х угодкаў беларускага друку ў БССР навукоўцы рэспублікі рупіцца пачалі гады два перад юбілейнай датай. Яшчэ вясной 1966 году паўстаў у Менску й арганізацыйны ўгодкавы камітэт з віцэстаршынём Акадэміі навук БССР, пісьменьнікам Кандратам Крапівом, на чале. У красавіку-ж гэтага году К. Крапіва даў у прэсе БССР інтэрвю пра плян угодкавых абыходаў рэспублікі. У другім інтэрвю, у лістападзе, ён зазначыў: «Справа гонару работнікаў культуры, дзеячоў літаратуры й мастацтва нашай рэспублікі зрабіць юбілей беларускага кнігадруку ўсенародным сьвятам». Выказаў ён адначасна мярканьне, што «як



правіла такія сьвяты выходзяць за мяжу адной рэспублікі — іх урачыста адзначаюць і братнія рэспублікі». З важнейшых праектаў пададзенага Крапівом пляну сьвяткаваньняў, апрача рэфэратаў, акадэміяў ды выставак, адзначыць трэба выданьне Акадэміяй навук БССР адмысловага юбілейнага зборніка, пабудову ў Полацку помніка Скарыны, выданьне памятнага мэдалю, стварэньне дакумэнтальнага фільму.

Ды ў 1967 годзе, з набліжэньнем юбілейнае даты, у менскай прэсе пра ўгодкі нейк заціхла. Калі часапісы-месячнікі ў жнівені й адвялі ўгодкам адзін-другі артыкул, дык у штодзёньніках рэспублікі й у дзень угодкаў, 6 жнівеня, і аж да палавіны гэтага месяца пра юбілей блізу зусім ня згадалася. Ніякіх паведамленьняў у прэсе пра тое, дзе, як і калі адзначэньне ўгодкаў мае адбыцца ніколі ня было. Толькі 15 жнівеня менскія газеты надрукавалі артыкулы пра ўгодкі ды дзён колькі давалі кароткія афіцыйныя справаздачы з ужо адбытых, спачатку ў Менску, а пасля ў Полацку, угодкавых «урачыстых паседжаньняў».

Характэрна, што хоць дата ўгодкаў — 6 жнівень — у 1967 годзе прыпадала на вельмі зручны для абыходаў дзень тыдня, бо на нядзелю, угодкі былі перасунутыя на дзевяць дзён пазьней ды ладзіліся ў працоўныя дні сярэдыны тыдня. Таксама справаздачы зь менскіх ды полацкіх угодкавых «паседжаньняў» у прэсе абмежаныя былі да тыхсамых стэрэатыпных афіцыйных паведамленьняў БелТА (Беларускае Тэлеграфічнае Агенцыі). Ніякіх сваіх карэспандэнцыяў з урачыстасьцяў ніводная газета даць не адважылася. Партыйная цэнзура не прапусьціла ў друк і ніякіх фатаздымак зь юбілейных «паседжаньняў» у Менску ці Полацку. Дык каляніяльная ўлада рэспублікі парабіла ўсе захады на тое, каб угодкі часам і запраўды, згодна з пажаданьнем старшыні арганізацыйнага камітэту К. Крапівы, ня сталіся «ўсенародным сьвятам».

У Менску публічнае ўгодкавае «паседжаньне» адбылося ў ваўторак 15 жнівеня ў канцэртнай залі дзяржаўнай фільгармоніі. Былі на ім «прадстаўнікі партыйных і савецкіх арганізацыяў, прамысловых прадпрыемстваў, будоўляў, дзеячоў навукі, культуры, пісьменьнікі, работнікі беларускіх выдавецтваў і паліграфічнай прамысловасьці». З дакладам «Францыск (Георгій) Скарына — засноўнік беларускага кнігадруку», выступіў «ляўрэат ленінскай прэміі» паэта Пятрусь Броўка. Пасля афіцыйнай часткі адбыўся канцэрт. Яшчэ з пачаткам жнівеня ў Дзяржаўнай бібліятэцы БССР была наладжаная выстаўка друку рэспублікі, друку, як ведама, сьняня ў 80% расейскага. Выстаўкі наладжаныя былі й у бібліятэцы імя М. Горкага ды некаторых іншых бібліятэках места.

Назаўтра, 16 жнівеня, адбылася навуковая сэсія Акадэміі навук БССР. Сэсію адкрыў прэзыдэнт акадэміі В. Купрэвіч. Даклады чыталі: А. Грыцкевіч — «Беларусь у эпоху Скарыны», П. Глебка — «Франьцішак Скарына й яго дзейнасьць», В. Сярбента — «Франьцішак Скарына — мысьліцель», Р. Канавалаў — «Разьвіцьцё кнігавыдавецкай справы ў БССР». Пасля рэфэратаў выслуханая была зь вялікай увагай прамова выдатнага госьця з Прагі, ведамага скарынаведа, прафэсара А. В. Флароўскага. Далей ішлі прывітаньні ад прадстаўнікоў акадэміяў навук каля дзесяці рэспублікаў СССР. Характэрна, што з Масквы ні ад Акадэміі навук СССР, ні ад цэнтральных партыйных уладаў, ні гэтым разам, ні дня папярэдняга, ні пазьней у Полацку, прадстаўнікоў ня было. На заканчэньне ўдзельнікі сэсіі знаёміліся з падрыхтаванай акадэміяй выстаўкай беларускай кнігі.



У чацьвер, 17 жнівеня, афіцыйныя ўгодкавыя ўрачыстасьці зь Менску былі перанесеныя ў роднае места Скарыны, да Полацка. Там гэтага дня адбылося адмысловае паседжаньне партыйных уладаў места ды прыбылых зь Менску гасьцей. Даклад «Францішак Скарына — заснавальнік беларускага друку» чытаў В. Барысенка. У Полацкім ДOME Культуры, у гісторыка краязнаўчым музэі, бібліятэках места, клюбах, кніжным магазыне «Сьветач», наладжаныя былі фатаілюстрацыйныя выстаўкі.

У пятніцу 18 жнівеня на Праспэктэ Карла Маркса ў Полацку закладзены быў «мэмар’яльны камень». На камені «залатымі літарамі» дадзены напіс: «На гэтым месцы будзе ўстаноўлены помнік пачынальніку беларускага кнігадрукаваньня Францыску(Георгію) Скарыне». Як з пазьнейшых паведамленьняў менскай прэсы выясьнілася, помнік мае быць праекту мастака А. Глебава. Варта адзначыць, што ўжо раз, пры нагодзе Скарынавых угодкаў у 1925 годзе, палачане закладалі камень пад помнік свайму выдатнаму суродзічу, ды колькі гадоў пазьней, з апавешчаньнем доктара Скарыны «сярэднявяковым манахам» ды «ворагам народу», загадам партыйных уладаў камень гэты быў вывернуты.

Выканаць угодкавы мэдаль даручэньне атрымаў мастак Арлен Кашкурэвіч. На адным боку мэдалю дадзены партрэт Скарыны з напісам ФРАНЦЫСК-ГЕОРГІЙ СКАРЫНА, на другім — раскрытая кніга й напіс 450 ГОД БЕЛАРУСКАГА КНІГАДРУКАВАННЯ, 1517—1967. Другі праект мэдалю, таго самага А. Кашкурэвіча, але бязь ГЕОРГІЙ, ды імя наагул, быў адкінуты. Затое ведама, што адна вуліца ў Полацку, ды адна ў пасёлку Шаркаўшчына, былі названыя прозьвішчам Скарыны. У Менску-ж імя «Францыска(Георгія) Скарыны» нададзенае было друкарні Акадэміі навук.

У ліпені 1967 году выдадзеная была ў Менску да ўгодкаў і паштоўка з гравюрай мастака А. Салькова ды напісам: «Францыск (Георгій) Скарына — 450 гадоў беларускага кнігадрукаваньня». Ніякое затое й згадкі пра нейкі хоць праект ушанаваць юбілей адмысловай паштовай маркай, хоць першадрукара расейскага, Івана Федарава, Масква на марках СССР адзначала ўжо ці раз. Гэта, відавочна, у выніку той асаблівай «сувэрэннасьці» сучаснае беларускае рэспублікі, БССР, паштовыя маркі выдаваць не дадзена якой і права. Адцёміць трэба, што адмысловай паштовай маркай з партрэтам доктара Скарыны адзначыў у 1918 годзе ў Менску 400-я ўгодкі беларускага друку тагачасны ўрад Беларускай Народнай Рэспублікі.

Найгорш у рэспубліцы ўгодкі беларускага друку выпалі ў галіне якраз беларускага друку. Ніводнага беларускага ўгодкавага выданьня ў юбілейным 1967 годзе ў БССР не зьявілася. Напісаная, вельмі няхайна, яшчэ ў 1965 годзе, да адзначанага тады ў БССР «475-годзьдзя ад нараджэньня Скарыны», і тады-ж здадзеная ў друк папулярная кніжыца С. Майхровіча «Георгій Скарына», надрукаваная была толькі ў годзе 1966 і ўжо як выданьне да 450-х угодкаў друку. Даўно рыхтаваны Акадэміяй навук БССР юбілейны зборнік беларускага друку змог паказацца толькі ў канцы лістапада 1968 году, ці бо 15 месяцаў па тэрміне ўгодкаў. Падрыхтаваны-ж яшчэ ў 1966-м годзе супрацоўнікамі Інстытуту літаратуры АН БССР М. Прашковічам ды А. Коршунавам зборнік літаратурнае спадчыны доктара Скарыны, найперш усіх ягоных прадмоваў, ні ў годзе юбілейным, ні ў чародным 1968-м, паказацца друкам ня змог дзеля «нястачы паперы»: Дзеля таесаме, відавочна, прычыны ня быў надрукаваны й адмыслоўцамі мастацтва скла-



дзены альбом Скарынавае мастацкае спадчыны — дрэварытных ілюстрацыяў, заставіцаў, ініцыялаў.

Дык, дзеля прычынаў ад беларускіх дзеячоў літаратуры, мастацтва й навукі незалежных, спадзяваньні К. Крапівы пра належнае ўшанаваньне ўгодкаў друку адмысловымі беларускімі юбілейнымі выданьнямі, зьдзейсьніць у 1967 годзе для «сацыялістычнай рэспублікі» аказалася не пад сілу. Ня было надрукавана ні ў пэрыядычным друку, ні асобным выданьнем і ніводнага паэтычнага ці праязічнага твору напісанага беларускімі пісьменьнікамі, а прысьвечанага доктару Скарыну. Усе творчыя сілы мастакоў і пісьменьнікаў рэспублікі партыя накіравала на тэмы далёкія беларускай культуры, тэмы прапагандныя, зьвязаныя з прыпадаючымі ў 1967 годзе 50-мі ўгодкамі расейскае кастрычніцкае рэвалюцыі.

Толькі на адно выданьне партыйная цэнзура паперы не пашкадавала — на перадрук расейскага, Сталінскае яшчэ пары, раману М. Садковіча й А. Львова «Георгий Скарин». Раман гэты, як сам Садковіч у прадмове да яго прызнаўся, напісаны быў не з задуму аўтараў, а з партыйнага даручэньня, дадзенага ўлетку 1944 году ў Маскве, пры нагодзе распачатае савецкае рэакупацыі тэрыторыі Беларусі. У выніку раман і напісаны строга паводле вялікадзяржаўных устаноў партыі. Каб выканаць шчодро аплочаны партыяй прапагандны заказ, аўтарам давялося ня лічыцца з фактамі Скарынавае біяграфіі ды гісторыі, якія ў рамане давольна тасаваныя, дэфармаваныя, хвальшаваныя. Пісьменьнікі гэтак бязуважна абышліся ў сваім творы зь гістарычнымі падзеямі й праўдай, што пра фантастычныя іх выдумкі знайшлі патрэбу адазвацца адмоўна, з пагардай, навет і ведамыя маскоўскія гісторыкі друку Е. Няміроўскі ды А. Сідараў. З гледзішча літаратурнага пісаны на заказ раман выпаў натоўкі прымітыўна, што калі ў 1961 годзе наважылі ўрэшце перадрукаваць яго ў Маскве, дык выдалі ў выдавецтве... дзіцячай літаратуры, хоць папярэднія два менскія выданьні выходзілі пад фірмай... Акадэміі навук БССР.

Вось гэты прапагандны расейскі твор пры нагодзе юбілею беларускага друку каланіяльная адміністрацыя й кінула на кніжны рынак рэспублікі тыражом аж 70 000 экзэмпляраў. Паперы ў рэспубліцы на гэта раптам знайшлося даволі, хоць яе ня стала на выданьне каштоўнае кнігі арыгінальнае пісьменьніцкае спадчыны бацькі беларускага друкаванага слова ды на ніводнае беларускае ўгодкавае іншае выданьне.

Як ужо згадвалася, на ўгодкавыя ўрачыстасьці ў Менску ды Полацку з Масквы не зьявіўся й беларускага народу зь ягонымі выдатнымі культурнымі ўгодкамі ня вітаў ніводзін прадстаўнік ні партыі, ні расейскае навукі. Адзіны, хто з цэнтру імперыі на «ўрачыстых паседжаньнях» у Менску быў, гэта прадстаўнік савецкае дзяржаўнае адміністрацыі з доўгім нязвычайна афіцыйным азначэньнем бюракратычнае яго функцыі: «начальнік Галоўнага ўпраўленьня рэспубліканскіх выдавецтваў Дзяржаўнага камітэту па друку пры Савеце міністраў СССР І. Г. Малчанаў». Коротка кажачы, той «начальнік», ад якога якраз залежылі тыя мізэрныя прыдзелы паперы на беларускія выданьні рэспублікі, — у гэтым і на выданьні ўгодкавыя, — што ў юбілейным годзе ніводнае зь іх не змагло й паказацца. Не пашкадаваў ён затое паперы на тое, каб для беларускага ў 80% жыхарства рэспублікі кінуць у масавым тыражы расейскую мовай і духам прапагандную агітку пра «Георгія» Скарыну, з вачавіднай мэтай скары-



стаць і выдатныя ўгодкі беларускае культуры, і само, шанаванае народам, імя Скарыны для наважанае даўно Масквою справы — русыфікацыі рэспублікі.

Згодна з прынятай палітычнай лініяй, зыгнаравалі ўгодкі беларускага друку й цэнтральныя імперыяльныя прэсавыя органы партыі «Правда», «Известия», ды іншыя. Толькі пару разоў, ды хутчэй праз недагляд, пэтытам у хроніцы, праскочылі ў іх колькірадкавыя згадкі пра адзначаныя ў БССР угодкі беларускага друку. Пару артыкулаў памясьціў мала пашыраны мясячнік кніжнае прадукцыі СССР «В мире книг» ды адзін артыкул надрукаваў яшчэ менш ведамы прафэсійны мясячнік «Полиграфия». Кніжная Палата СССР у вадным з сваіх зборнікаў «Книга» (зб. 14) дала дасланы беларускімі аўтарамі зь Менску артыкул пра беларускі друк. І гэта было ўсё на ўсё СССР.

Становішча афіцыйных расейскіх навуковых колаў да ўгодкаў беларускага друку задэманстравала ды для гісторыі задукамэнтавала найлепш сама Акадэмія навук СССР. Выдаваны акадэміяй цэнтральны орган савецкае славістыкі, двумесячнік «Советское славяноведение», у шасьці сваіх нумарох 1967 году пра юбілей беларускага друку ня толькі не памясьціў ніводнага артыкулу, але ніводным радком не згадаў пра яго навет і ў вадзеле хронікі часапісу. Дык спадзяваньні К. Крапівы, што ўгодкі беларускага друку «ўрачыста адзначаць і братнія рэспублікі» ня збыліся. Выдатныя культурныя ўгодкі беларускага народу Масква й ейная партыя пастараліся «незаўважыць» ды абыходзілі іх «урачыстым» маўчаньнем. З належнай увагай і пашанай 450-я ўгодкі беларускага друку былі адзначаны не ў Маскве, і не ў СССР, а ў краёх заходняга сьвету — Амэрыцэ, Ангельшчыне, Італіі, Нямеччыне, Аўстраліі.

С. Б.

## ІМЯ ДОКТАРА СКАРЫНЫ

У падсавецкім беларускім друку апошніх гадоў востраю стала справа імя доктара Скарыны. Пытаньне гэтае спэцыфічна «савецкае», бо паўстала яно ў выніку пачатага ў СССР яшчэ за Сталінам, ад 1944 году, намаганьня падмяніць доктару Скарыну ягонае імя Францішак на расейскае «Георгій». Паколькі няма нейкіх дакумэнтаваных асноваў, што апраўдалі-б гэткае сучаснае «перахрышчваньне» выдатнага дзеяча «залатое пары» беларускае культуры, дык паасобныя навуковыя працаўнікі Беларусі ўжо ад колькі гадоў, і ці раз, узьнімалі галасы супраць гвалту над фактамі й праўдай. У сувязі з Скарынавым у 1967 годзе юбілеем, справа імя Скарыны ў БССР стала нагэтулькі важнаю, што была адмыслова разгледжаная «на бюро аддзяленьня грамадзкіх навук Акадэміі навук БССР». Пра гэта падаў да ведама загадчык сэктару гісторыі мовы Інстытуту мовазнаўства Акадэміі навук БССР А. Жураўскі ў воргане ЦК КПБ, менскай «Зьвязьдзе» («Як называць Скарыну?», «Зьвязьда», 11. V. 1967 г.). Як паведаміў Жураўскі, «бюро» прыняло пастанову *«лічыць правільным і неабходным у далейшым пры поўным найменні беларускага першадрукара пісаць Францыск (Георгій) Скарына. Пры скарочаным-жа напісаньні мэтазгодна аддаваць перава-*



гу варыянту Францыск Скарына, бо такі варыянт найбольш адпавядае аўтарскай волі Скарыны, выражанай ва ўсіх яго друкаваных выданьнях».

Хоць пастанова гэтая паказвае на вымушаны фактамі навукі падсавецкі зварот да запраўднага імя доктара Скарыны «Франьцішак», яна тым жа часам і раскрывае, што «бюро аддзяленьня акадэміі» ўсё-ж яшчэ не адважылася стаць цвёрда на адзінае навукова апраўданае становішча — вярнуцца цалком да аднога імя доктара Скарыны, ім'я, якім ён заўсёды й толькі сябе называў — да Франьцішка, а дапушчае й надалей магчымасьць называньня Скарыны таксама імём ужо больш за дваццаць гадоў беспадстаўна накіданым яму ў савецкім друку — імём «Георгій». Дык «бюро» стала на пазыцыю кампрамісу, кампрамісу між фактамі навуковае праўды ды русыфікацыйным націскам вялікадзяржаўных колаў партыі.

Дзеля навуковае й практычнае вагі пытання, будзе на месцы разгледзець і пастанову «бюра» Акадэміі навук БССР і пададзенае абгрунтаваньне яе. Гэты кароткі разгляд зроблены на аснове выданьняў доктара Скарыны ды тэкстаў усіх ведамых пра яго актавых матар'ялаў, што, у ліку каля 50-х, знаходзяцца, пераважна на мікрафільмах, у зборах Беларускага Інстытуту Навукі й Мастацтва. Хто хацеў-бы пазнаёміцца з гэтым пытаньнем шырэй і грунтаўней, можа зьвярнуцца да зьмешчанай у 4-ай кнізе «Запісаў» Інстытуту (1966 г.), выдадзенай і асобнай адбіткай, адмысловай працы пра гэта С. Брагі: «Пытаньне імя доктара Скарыны ў сьвятле актаў і літаратуры» (Нью Ёрк—Мюнхен, 1967 г.).

Як ужо згадвалася, пастанова «бюра» намагаецца захаваць «Георгія» ў практыцы беларускага друку й надалей, хай сабе й як «другое» ды гіпатэтычнае ўжо толькі, але ўсё-ж імя Скарыны, ды пры гэтым суліць ужываць яго не ў замацаванай ужо ад вякоў і ў мове народнай і ў мове пісьменства беларускай форме гэтага імя «Юры», а ў ягоным чыста расейскім выглядзе «Георгій».

У навуковай літаратуры ведама даўно, што лацінскае слова *Georgii*, якое сустракаецца ўсяго раз перад імём і прозьвішчам Скарыны ў копіі лацінскае граматы 1532 году, зьявілася там у выніку памылкі канцылярыстага-перапішчыка, які праз пасьпех ці недагляд паставіў *Georgii* там, дзе ў арыгінале было *Egregii*. На гэтую памылку была зьвернутая ўвага ўжо больш 40 гадоў таму. Новавыяўленьня-ж за гэты час дадатковыя архіўныя дакумэнты датычныя да доктара Скарыны факт памылкі цалкам пацьвердзілі. Ува ўсіх ведамых сяньня актах у якіх Скарына згадваецца па імі, а іх ня менш за 30, згадваецца ён разоў 70 і заўсёды толькі як Франьцішак. Яшчэ важней тое, што сам доктар Скарына, які ў выдадзеных у Празе ды Вільні 25 кнігах падаў сваё імя ня менш як 115 разоў, падаваў яго заўсёды як Франьцішак. Ніколі, ніразу не назваў ён там сябе якім-небудзь іншым імём.

Дык на прыпісваньне Скарыну імя «Георгій», на спробы падмены ім ягонага імя Франьцішак, ці хоць-бы на стаўляньне імя «Георгій» побач імя запраўднага — няма ніякага дакумэнтаванага абгрунтаваньня. Воля самога доктара Скарыны ў справе свайго імя для будучых пакаленьняў ясная ды ня можа падлягаць аспрэчваньню: «Я Франьцішак Скарынін сын» ці раз заяўляў сам доктар Скарына ў сваіх прадмовах да кнігаў. Ні ў пастанове, ні ў артыкуле А. Жураўскага гэтак і ня выясьнена, чаму ды зь якіх меркаваньняў «бюро» зыгнавала гэтую волю выдатнага Палачаніна ды



накідае Скарыну й надалей імя расейскае «Георгій», хай сабе й хаваючы ўжо яго ў дужкі.

Памылковае цвёрджаньне «бюра» Акадэміі навук БССР і ў тым, быццам сваё імя, Францішак, доктар Скарына выражаў пераважна варыянтам «Францыск», і, быццам, «такі варыянт найбольш адпавядае аўтарскай волі Скарыны». Тымчасам, у 25-х сваіх кнігах Скарына аніразу не падаў свайго імя ў варыянце «Францыск». Хоць у назойным склоне імя сваё ў сваіх кнігах падае ён колькі разоў, ды дае яго ў двух іншых варыянтах: ці як «Францішак» — «я Францішек Скоринин сын», ці як «Франціско», як ёсьць у прадмове да Кнігі Царстваў, дзе «я Франціско Скорина», ды ў пісах пад партрэтам Скарыны ў праскай Бібліі, дзе «Доктор Франціско Скорина». Як з пастановы «бюра» відаць, аўтары яе не ўсьведамлялі важнага факту, што формы Скарынавага імя, пададзеныя на пачатку й у канцы ягоных кнігаў у выразах «Предисловие доктора Франціска Скорины», «працею ученага мужа Франціска Скорины», «выложена доктором Франціском Скориною» ды падобных — гэта родны й творны скланы не ад назойнага «Франціск», а ад «Франціско», паказанае самым Скарынам у Кнізе Царстваў ды пад сваім партрэтам.

Што гэтую якраз форму свайго імя з канчаткам на -о — Франціско — Скарына шырака ўжываў, паказваюць вельмі добра й юрыдычныя, пісаныя пабеларуску, датычныя да Скарыны, віленскі й полацкі акты. Тамака ягонае імя згадваецца 8 разоў, і ў назойным склоне заўсёды толькі як «Францішко». Формы імяў з канчаткам на -о — Пятро, Паўло й падобныя — у старой беларускай мове часоў Скарыны зьява вельмі частая. Сам Скарына ў Апостале, прыкладам, разоў колькі піша «Марко». Важна тут дадаць, што пад імём «Франціско» Скарына быў ведамы й у Празе на становішчы каралеўскага батаніка-садоўніка. У ведзеным панямецку ў 1538—39 гадох ліставаньні чэскае каралеўскае каморы з каралём Фэрдынандам I Скарына згадваецца на імя ў чатырох лістох і заўсёды як «Франціско» — Maister Francisco. Ува ўсіх лацінскіх лістох і актавых запісах — кракаўскіх, падуанскіх, пазнанскіх, кенігсбэрскіх — імя Скарыны, зразумела, ужываецца заўсёды ў лацінскай яго форме — Franciscus.

З вышэй прыведзенага відаць, што пабеларуску сам Скарына сваё імя падаваў ці як «Францішак», ці, часцей, як «Франціско». Ужываньне быццам-бы Скарынам варыянту «Францыск» не пацьвярджаецца ніводным выпадкам у Скарынавых кнігах і «бюро» тут выразна памылілася. Лёгка здагадацца й прычыну гэтае памылкі: пастанова выносілася ня гэтулькі на аснове ўважнага вывучэньня выданьняў Скарыны й датычных да яго актавых дакумэнтаў, а больш пад уплывам абавязваючае ў сучаснай расейскай мове формы гэтага імя «Франціск», і вось гэтай расейскай форме імя, у здэфармаваным крыху, вытрыманым у сучасным правапісе, выглядзе — з «ы» заміж «и» — «бюро» цяпер суліць «аддаваць перавагу» ў беларускім друку.

Яскравым прыкладам таго, як пры прыманьні пастановы «бюра» ігнаравалася найважнейшае, бо датычныя да пытаньня факты, можа служыць тое, што А. Жураўскі, наўсуперак дакумэнтам, піша, быццам форма імя «Францішко» гэта толькі «размоўна-бытавы варыянт», а «афіцыйна-юрыдычны» было быццам-бы «Францыск». Акты-ж, наадварот, паказваюць, што тагачасная афіцыйна-юрыдычная беларуская форма імя — гэта якраз «Францішко», бо яна, і толькі яна, ужываецца й у полацкім судовым запі-



се 1535 году й у акце віленскае судовае пастановы 1529 году вялікага князя з Панамі Рады, ці бо ў дакумэньце цэнтральнае дзяржаўнае інстытуцыі ўсяго Вялікага Княства Літоўскага, мову юрыдычных актаў якое клясыфікаваць у «размоўна-бытавую», як гэта робіць А. Жураўскі, няма аніякіх асноваў.

Трэба прыгадаць, што далёкі папярэднік сучаснае Акадэміі навук БССР, колішні Інстытут Беларускае Культуры, у сваіх каштоўных навуковых публікацыях пра Скарыну, што выдаваліся ў пару, калі русыфікацыя беларускае мовы ня была яшчэ абавязваючым канонам для падсавецкіх навукоўцаў і навуковых установаў Беларусі, ужываў (прыкладам, у зборніку «Чатырохсотлецьце беларускага друку», 1926 г.) як імя Скарыны не перанятае з расейскага «Францыск», а толькі пададзенае самым Скарынам і пашыранае й у сучаснай жывой беларускай мове, ды традыцыйна ўжо ўжыванае й у беларускім друку імя «Франьцішак». Гэтая-ж форма імя Скарыны ўжывалася ды ўжываецца й у беларускім друку на эміграцыі.

Дык формы імя доктара Скарыны, накіданыя пастановаю «бюра» Акадэміі навук БССР, не вынікаюць ані з выданьняў Скарыны, ані зь пісаных пабеларуску юрыдычных актаў пра Скарыну, ані граматычнага ладу й традыцыяў беларускае мовы. Прапанаваныя «бюром» формы імяў «Францыск (Георгій)» характэрныя мове не беларускай, а расейскай. «Георгія», як свайго імя, Скарына ня знаў і ніразу не згадаў. Формы-ж імя «Францыск» у сваіх выданьнях ня ўжываў, ня ўжывалі яе й ягоныя сучасьнікі ў актывых аб ім запісах. Дзеля гэтага й няма ніякіх аб'ектыўных асноваў для заводжаньня ў беларускім друку й мове чужога ім «Францыска (Георгія)».

Шануючы волю выдатнага Палачаніна, пры згадваньні яго называць у беларускай мове трэба толькі імём і прозьвішчам ім самым нам адказным — *Франьцішак Скарына*.

Нью-Ёрк, травень 1967 г.

БЕЛАРУСКІ ІНСТЫТУТ  
НАВУКІ Й МАСТАЦТВА

# Антон Васілевіч Флароўскі

*Вітаўт Тумаш*

Сярод Беларусаў замежжа вядзеца паважная праца над праблемамі беларускай гісторыі й гісторыі беларускай культуры, і трэба ад душы вітаць гэты навуковы рух і ўсіх яго ўдзельнікаў.

Антон Васілевіч Флароўскі, 1965.

Вясной 1968 году, на 84-м годзе жыцця, памёр у Празе выдатны гісторык-славісты ды ведамы скарыністы Антон Васілевіч Флароўскі. Навукова-дасьледную працу ў галіне гісторыі А. В. Флароўскі пачаў яшчэ на конаднях Першай Сусьветнай вайны. У 1915 годзе Наварасійскі ўнівэрсытэт запрасіў яго чытаць курс старое гісторыі ўсходняславянскіх народаў. У сваіх лекцыях прафэсар Флароўскі прыдзяляў заўсёды належную ўвагу й да важнейшых падзеяў гісторыі беларускага народу.

У гадох 1917—1918, у часе арганізацыі Беларускае Народнае Рэспублікі (БНР), на просьбу тых адэскіх Беларусаў, што рыхтаваліся да павароту на вольную бацькаўшчыну, прафэсар Флароўскі чытаў ім лекцыі зь гісторыі Беларусі. Тады-ж, у Адэсе, пазнаёміўся ён зь ведамым паэтам Міхасём Грамыкам. Навязаныя ў адэскую пару прязныя дачыненні зь Беларусамі засталіся прафэсару Флароўскаму сьветлым успамінам на ўсё жыццё.

Адмоўна настаўлены да антыдэмакратычнага савецкага рэжыму Флароўскі ў 1919 годзе эмігруе ў Баўгарыю, а стуль з часам пераяжджае ў Чэхаславаччыну, да Прагі. Там Карлавы ўнівэрсытэт запрашае яго на прафэсара катэдры гісторыі Расеі. Уся навучальная й навуковая дзейнасьць А. В. Флароўскага ад гэтага часу й аж да сьмерці зьвязаная ўжо была з чэскай Прагай.

У Празе гэта А. В. Флароўскі прыступае да навуковага распрацаваньня тэмы, якой да канца ўжо жыцця ён аддаваў найбольш дасьледнае ўвагі й часу — да раскрыцьця ўва ўсей шырыні сувязяў Чэхіі з усходняславянскімі народамі ад самых зачаткаў іх гісторыі. Шляхам грунтоўнага перагляду летапісаў, адпаведнае навуковае літаратуры ды ўніклівых росшукаў па архівах Чэхіі, Флароўскі раскрыў яскравую гістарычную панараму жывых нязвычайна эканамічна-палітычных ды культурных дачыненняў народу чэскага з славянскім усходам Эўропы ў стагодзьдзях ад X-га да XVIII-га.

Першыя дзьве часткі вялікае манаграфіі Флароўскага «Чэхі й усходнія славяне» выходзяць з друку ў 1935 годзе. Частка трэцяя, хоць здадзеная



ў друк яшчэ ў годзе 1941-м, дзеля ваенных падзеяў змагла паказацца толькі ў годзе 1947-м. Блізу ўся другая частка манаграфіі адведзеная разгляду чэска-беларускіх дачыненняў у пару Вялікага Княства Літоўскага, бойкіх асабліва ад пачатку XV стагодзьдзя. Як далейшае распрацаваньне тае самае тэмы, у 1954 годзе выходзіць кніга Флароўскага пра чэскія гандлёвыя дачыненні ў мінулым з краямі славянскага ўсходу. Таго самага пытання датычыць і большая, пачэску пісаная, праца «Чэскія езуіты на Русі — Езуіты чэскае правінцыі ды славянскі ўсход» (1941). І ў ёй шмат дадзеных да культурнае гісторыі Беларусі. Выявіў тут аўтар мала ведамы гісторыкам факт, што вялікі лік тых усходняславянскіх студэнтаў, што калісьці вучыліся ў Чэхіі, у Празе ды Аламоўцы, паходзіла зь беларускіх земляў.

Толькі зразумела, што пры ўсебаковым вивучэньні дачыненняў Чэхіі з усходнімі славянамі Флароўскі музеў зацікавіцца й выдатным дзеячом беларускае культуры пары Рэнэсансу — доктарам Франьцішкам Скарынам, паколькі сваю выдавецкую дзейнасьць Скарына пачаў якраз у Чэхіі, у Празе. Яскравая постаць беларускага гуманісты зьвярнула на сябе ўвагу ўніклівага дасьледніка ўжо з пачаткам 1930-х гадоў, і ад гэтага часу доктар Скарына, ягоная дзейнасьць і духовая спадчына застаюцца ў полі зыркае навуковае ўвагі вучонага аж да канца яго жыцьця.

Першыя, нязвычайна цікавыя, вынікі сваіх дасьледваньняў пра доктара Скарыну ў Чэхіі Флароўскі рэфэраваў на Другім Зьездзе славянскіх філялёгаў (славістых), што адбываўся 23—30 верасьня 1934 году ў Варшаве. Тэма дакладу была: «Новае пра доктара Франьцішка Скарыну ў Празе». У дакладзе Флароўскі паведаміў пра выяўлены ім праскі фінальны этап жыцьця Скарыны — ягонае прабываньне ад 1535 году й аж да сьмерці на становішчы садоўніка-батаніка караля Фэрдынанда I на праскіх Градчанах. Свае меркаваньні да гэтага важнага для біяграфіі Скарыны пытаньня Флароўскі падсумаваў у працы 1936 году „Nové zprávy o robytu Františka Skoryny v Praze“ (Časopis Narodního Musea, roč. CX. Praha, b. 11—19).

У годзе 1939 Флароўскі публікуе другую невялікую ды важную працу пра доктара Скарыну „Fr. Skoryna et son activité parmi les Slaves“ Bulletin d'Information des Sciences Historiques en Europe Orientale, IX, 1—2. Varsovie, 1939). У ей разгляд спрэчнае справы сьветагляду ды веравызнаньня доктара Скарыны ў сьвятле ведамых жыцьцяпісных фактаў і папярэдняе літаратуры, ды, адначасна, узьнятая, на падставе кароткае архіўнае ведамкі, справа падарожжа доктара Скарыны да Масквы ды публічнага спаленьня там, на загад маскоўскага князя, кнігаў ягонае Бібліі. Праца гэтая, гэта рэфэрат, які прафэсар Флароўскі чытаў у 1938 годзе ў Цюрыху на канфэрэнцыі Фэдэрацыі гістарычных аб'яднаньняў Усходняй Эўропы й славянскіх земляў.

Год пазьней у праскім часопісе «Slavische Rundschau», № 1—2,, друкуецца цікавы нарыс Флароўскага пра пачаткі друку ў усходніх славянаў — „Die Anfänge des Buchdruckes bei den Ostslaven“. У ім арыгінальнае асэнсаваньне вялікае гістарычнае вагі дзейнасьці доктара Скарыны для разьвіцьця друку на славянскім усходзе. У гэтым самым годзе Флароўскі здае ў друк і большую працу «Чешская библия в истории русской культуры — Франциск Скорина и продолжатели его дела», якая блізу ўся адведзеная доктару Скарыну й ягонай выдавецкай спадчыне. У ей і падсумаваньне ўсяго важнейшага пра доктара Скарыну раней ведамага, і раскрытага новага



самым вучоным. Праца каштоўная асабліва вялікім лікам прыведзеных фактаў і дадзенаю аграмаднаю на сваю пару скарынаведнаю літаратурай. Дзеля перашкодаў ваеннае пары надрукаваная гэтая праца была толькі ў 1946-м годзе.

Хоць пра доктара Скарыну і ягоную літаратурную спадчыну Флароўскі згадваў ці раз яшчэ і пазней у розных нарысах, артыкулах, рэцэнзях, ды ўжо больш агульна, коратка, мімаходам. У вапошнія гады жыцця ўвагу сваю вучоны накіраваў на пару гісторыі даволі далёкую ад часоў Скарыны — на дыпляматыю пары цара Пётры I, хоць, праз Ілью Капіевіча-Капіеўскага, ягоня выданні ды рэформу кірыліцы, і гэтая эпоха шмат у чым навязвала да гісторыі беларускага друку ды Скарыны.

Зацікаўленьне скарынаведнымі пытаньнямі у А. В. Флароўскага нанава ўзрасло, калі ён пазнаёміўся з публікацыямі на гэтую тэму Беларускага Інстытуту Навукі і Мастацтва. Зь вялікаю ўвагай сачыў А. В. Флароўскі за поступам дасьледнай скарынаведнай працы Інстытуту, а ад пачатку 1965 году і аж да сьмерці быў і ў няспынным ліставым кантакце, прасіў прысылаць усё новае, што зьяўляецца ў друку, даваў з свайго боку крытычныя заўвагі пра розныя ўзьніклыя скарынаведныя пытаньні. Вярнуўся ізноў вучоны і да архіўных пошукаў, ды дзяліўся выяўленымі ў архівах новымі ведамкамі і матар'яламі.

Заінтрыгаваны выяўленай у архівах Падуі ведамкай пра доктара Скарыну як «сакратара караля Дацыі» А. В. Флароўскі піша адразу ліст да рэктара ўнівэрсытэту ў Капэнгаге з просьбай праверыць старыя ўнівэрсытэцкія архівы, ці няма там нейкіх сьлядоў студыяў Скарыны на мэдыцынскім факультэце Капэнгагі. Адказ, нажаль, прышоў той, што ўсе акты ўнівэрсытэту тае пары даўно пагінулі ў пажары. На просьбу Інстытуту прафэсар Флароўскі расшукаў у архіве Карлавага ўнівэрсытэту і дакторскую дысэртацыю 1926 году Ігната Дварчаніна пра доктара Скарыну, пераказаў яе зьмест ды даў сваю крытычную яе ацэну.

Колькі месяцаў перад сьмерццямі А. В. Флароўскі пераслаў для збораў скарыніяны Беларускага Інстытуту Навукі і Мастацтва ў Нью Ёрку і мікрафільм важнае для біяграфіі Скарыны вельмі, ды яшчэ нідзе ў арыгінале не рэпрадукаванае, граматы караля Фэрдынанда I, што дадзеная была ў 1552 годзе Скарынаваму сыну Сымону. Фатаадбітку гэтае граматы з даслазнага вучоным мікрафільму паказала Публічная Бібліятэка Нью Ёрку на выстаўцы «450 гадоў беларускага друку» і яна зразу зьвярнула на сябе ўвагу зацікаўленых адмыслоўцаў. Пра наважаны зварот вучонага да свае старое аблюбаванае тэмы сьветчыць і тое, што апошнімі гадамі А. В. Флароўскі плянаваў падрыхтаваць да друку два важныя выданьні: збор усіх прадромаў Скарыны ды тэксты ўсіх ведамых пра яго дакумэнтаў ды актавых матар'ялаў.

7 жнівеня 1965 году, калі А. В. Флароўскі першы раз пазнаёміўся з выданьнямі Інстытуту, ён выказаў у лісьце і сваё аўтарытэтнае прызнаньне для працы навукоўцаў замежжа ў галіне гісторыі Беларусі: «Бачу, што сярод Беларусаў замежжа вядзецца паважная праца над праблемамі беларускай гісторыі і беларускай культуры, і трэба ад душы вітаць гэты навуковы рух і ўсіх яго ўдзельнікаў».



З набліжэннем 450-х угодкаў беларускага друку да прафэсара Флароўскага, як выдатнага скарыністага, зьвярнулася Акадэмія навук БССР з просьбай напісаць артыкул да юбілейнага скарынінскага зборніка, ды шукала радаў вучонага ў пытаннях скарынаведных дасьледваньняў. Прафэсар Флароўскі не адмовіў, і пад канец 1966 году пераслаў акадэміі артыкул, у якім даў агляд новае скарынаведнае літаратуры за гады 1926—1965. Ад Флароўскага перанятая была ў Менску й ідэя выданьня зборніка арыгінальнае творчасьці доктара Скарыны. Над укладам гэтага зборніка працавалі ў Інстытуце літаратуры АН БССР М. Прашковіч і А. Коршунаў. Ды прырыхтаваны ўжо да друку ў юбілейным годзе зборнік Інстытут выдаць ня змог дзеля незалежнае ад сябе прычыны — нястачы прыдзелу на гэта паперы. З друку ён выйшаў толькі ў 1969 годзе.

Раіліся ў А. В. Флароўскага й некаторыя праскія навукоўцы пры сваіх захадах адзначыць і ў Чэхіі ўгодкі паявы першае Скарынавае кнігі ў Празе. Абмяркоўваўся праект умураваньня мэмар'яльнае табліцы. Паўсталі аднак-жа цяжкасьці з выбарам на гэта месца. На ўвазе былі дзьве магчымасьці: ці памясьціць яе ў Старым Месьце Прагі, дзе калісьці была Скарынава друкарня, ці ў заснаваным Скарынам каралеўскім парку на Градчанах, на збудаванай там, яшчэ за Скарынам, каралеўскай летняй рэзідэнцыі «Летоградку».

Ды абодва праекты ўпіраліся ў перашкоды. Што да Старога Места — няма магчымасьці азначыць цяпер дом, на якім мэмар'яльную табліцу ўмуроўваць, паколькі ніхто ня ведае, у якім доме Скарынава друкарня знаходзілася. Ды й вуліцы Старога Места гэткія вузкія, што табліцу там мала хто калі й заўважыў-бы. Мала хто наведвае цяпер і тую частку каралеўскага парку на Градчанах, што да сьняжня яшчэ захавалася. Дзеля гэтага А. В. Флароўскі раіў умураваць табліцу ў месцы больш відным і рэпрэзэнтацыйным — у вадным з гмахаў Карлавага ўнівэрсытэту. Аднак-жа, дзеля няведаных прычынаў, усе пляны чэскіх навукоўцаў зь юбілейнай мэмар'яльнай табліцай доктару Скарыну засталіся толькі праектамі. Чэская Прага паважней нейк і не адзначыла ўгодкі таго свайго выдатнага госьця, што яе, як месца друку сваіх кнігаў, славіў калісьці ў кожным з праскіх сваіх выданьняў.

У 1967 годзе Прэзыдыюм Акадэміі навук БССР, усьведамляючы вялікія заслугі А. В. Флароўскага ў скарынаведнай галіне, запрасіў яго на юбілейныя ўрачыстасьці 450-х угодкаў беларускага друку, што ладзіліся ў жнівені таго году. У сваіх лістох прафэсар Флароўскі адзначаў з удзячнасьцяй тое цёплае спатканьне, якое наладзілі яму й у Менску, і ў Полацку беларускія навукоўцы: «уражаньні ад наведаньня Беларусі, ад сустрэчаў ды прыняцьцяў, самыя лепшыя ды сьветлыя». Давялося яму аднак-жа пазнаць і некаторыя менш «сьветлыя» бакі падсавецкае рэчаіснасьці, як бюракратычную казённую афіцыйнасьць угодкавых абыходаў ды татальны байкот іх расейскімі навукоўцамі Масквы, скуль ніводзін прадстаўнік ні ад Акадэміі навук СССР, ні ад нейкае іншае навуковае ўстановы, на ўрачыстасьці ў Менску не зьявіўся каб вітаць беларускі народ зь ягонымі выдатнымі культурнымі ўгодкамі. Зусім неспадзявана й у Менску, і ў Полацку А. В. Флароўскаму даводзілася, хай і неафіцыйна, ды рэпрэзэнтаваць аднаму й навуку чэскую, і навукоўцаў расейскіх.



Ды найбольш А. В. Флароўскага ўразіў факт, што высланы для акадэміі навук у Менску колькі месяцаў перад гэтым бібліяграфічны нарыс Scoginiana пры перакладзе з мовы расейскай на беларускую аказаўся моцна сцэнзураваны ды абрэзаны, і найбольш у сваёй канцавой часьці, дзе быў агляд навейшае дасьледнае скарынаведнае працы ды публікацыяў Беларускага Інстытуту Навукі й Мастацтва. Прафэсар Флароўскі абураўся на гэтае цэнзурнае абязьвечаньне свайго нарысу ды пісаў: «спадзяюся, што выпушчаныя з Scoginiana бачыны ў бліжэйшым часе мне ўсё-ж удала надрукаваць у поўным варыяньце Scoginiana, магчыма парасейску».

Не зважаючы на дазнанья з боку партыйнае цэнзуры няпрыемнасьці, на юбілейнай навуковай сэсіі Акадэміі навук БССР, 17 жнівеня 1967 году, прафэсар Флароўскі пра ўсе важнейшыя новыя дасягненьні ў галіне скарынаведы на Захадзе, сцэнзураваныя ў нарысе, усё-ж гаварыў, хоць і не згадаў ужо пры гэтым ні прозьвішчаў дасьледнікаў, ні назоваў навуковых устаноў. Свой выступ на сэсіі А. В. Флароўскі уважаў за вялікую ўдачу. Пададзеныя інфармацыі моцна зацікавілі прысутных. Ён пісаў, што ягонае прамова «зрабіла вельмі добрае ўражаньне на аўдыторыю (прадстаўленую нязвычайна шматлюдна), тымбольш, што я — не зьвязаны ніякой рэпрэзэнтацыяй — гаварыў зусім свабодна й бойка, у вадрозьненне ад іншых, больш фармальных і афіцыйных (без дачынення да Скарыны) прывітаньняў тузіна акраінных акадэміяў СССР (некаторы вынятак — гэта Малдавія). З Масквы, Ленінграду, зь Кіева — ня было нікога!!!».

Што прамову прафэсара Флароўскага прысутныя выслухалі «зь вялікай увагай», прызналі гэта й менскія газеты. Ды савецкая прэса, а пазьней у сваёй справаздачы з сэсіі АН БССР і «ВЕСЬЦІ Акадэміі навук БССР», пра змест гэтае прамовы нічога сваім чытачом так і не сказалі. Толькі ў часапісе «Літаратура і мастацтва» надрукаванае было кароткае агульнае асэнсаваньне А. В. Флароўскага гістарычнае вагі й значаньня культурнае дзейнасьці доктара Скарыны. Дастала яго рэдакцыя ад самога аўтара. Была гэта канцавая частка прамовы А. В. Флароўскага на сэсіі акадэміі, хоць пра гэта чытачоў рэдакцыя чамусьці не пайнфармавала. Пра надрукаваную частку прамовы прафэсар Флароўскі ў лісьце пісаў: «Гэта — кароткі адрывак з майго выступу, што меў вялікую ўдачу, бо сказаны быў ад сэрца!» Дзеля таго, што ня ведама, ці Акадэмія навук БССР надрукуе калінебудзь поўны тэкст прамовы прафэсара Флароўскага, падаем гэтка хоць той яе адрывак, што 22 жнівеня 1966 году зьявіўся на бачынах «Літаратуры й мастацтва»:

«У гэтыя дні, калі беларуская грамадзкасьць урачыста адзначае 450-годдзе свайго кнігадруку, усе з пашанай і ўдзячнасьцю ўспамінаюць імя вялікага беларускага першадрукара й асьветніка Франьцішка Скарыны. Мьне хочыцца далучыць і свой голас — голас прызнаньня й удзячнасьці. Гэта мне асабліва прыемна зрабіць, бо я прыехаў сюды, у Беларусь, з Чэхіі, з старажытнай залатой Прагі, дзе ў 1517 годзе, 450 гадоў таму назад, з пад друкарскага станка Франьцішка Скарыны выйшла першая кніга на беларускай мове.

Дзейнасьць Скарыны — складаная ды шматгранная. Ягоны жыцьцёвы шлях ня быў простым. Адзін пералік яго зацікаўлень-



няў паказвае, які гэта быў адукаваны чалавек, наколькі разнабаковыя былі ягоныя захапленні ды магчымасці.

У гісторыю культуры й навукі Бelay Русі імя ягонае ўпісанае бяссьмяротнымі літарамі. У Празе за тры гады ён выдаў 23 кнігі „Бібліі”. Праца гэтая запраўды тытанічная, асабліва, калі ўлічыць тыя наймаверныя цяжкасці зь якімі давялося яму сутыкнуцца. Тое, што ён зрабіў, вылучае яго ў шэрагі самых выдатных дзеячоў кніжнае справы. Вялізарны ягоны ўклад у разьвіццё эўрапейскага кнігадруку наагул. Па сіле розуму, па размаху асьветнай і выдавецкай дзейнасці, рэдка каго зь дзеячоў пачатку XVI стагодзьдзя можна параўнаць з Франьцішкам Скарынам.

Кнігадрукар і лекар, вучоны й асьветнік, Франьцішак Скарына паказаў прыклад самаадданага служэньня роднаму народу. Служыць „добраму паспалітаму” завяшчаў ён і нашчадкам. Думаецца, што нашае й наступныя пакаленьні будуць памятаць гэтыя ягоныя запаветы.

Вечная памяць справе Франьцішка Скарыны!

I — наперад у імя ягоных ідэалаў і ідэяў!».

Што ўражала ў прафэсара Флароўскага, гэта захаваная аж да познага веку поўная навуковая працаздольнасць. Хоць ішоў яму ўжо дзевяты дзесяток гадоў, ды, як відаць зь ліставаньня, аж да апошніх дзён жыцця захаваў ён ясны, крытычны розум ды здольнасць да дасьледнае працы. Кажны ягоны ліст прыносіў цікавыя, унікальныя заўвагі да розных скарынаведных пытанняў. Каля дваццаці лістоў вучонага з гадоў 1965—1967 рыхтуецца, у адпаведным на гэта часе, да друку.

Толькі пры канцы 1967 году А. В. Флароўскі стаў у лістох наракаць на тое, што «апошнім часам мне нездаровіцца». Дапытваўся адначасна, калі будзе адкрытая тая пра доктара Скарыну выстаўка ў Нью Ёрку, аб падрыхтоўце якое ён чуў. Прасіў прыслаць «праспэкт, рэкламы, ды іншае».

Ды выстаўка «450 гадоў беларускага друку» была наладжаная Публічнаю Бібліятэкай Нью Ёрку толькі з пачаткам сакавіка 1968 году. Тады-ж лятунскаю поштай А. В. Флароўскаму было накіраванае афіцыйнае прэсавае паведамленьне, адмысловы выдадзены плякат з партрэтам Скарыны на ім, ды ліст з вопісам выстаўкі, яе выгляду й зьместу, з заўвагай пра паказаньня на ёй і ягоныя каштоўныя скарынаведныя працы. І матар’ялы пра выстаўку, і ліст да рук заслужанага скарыністага яшчэ напэўна дайшлі. Ды адказу на іх ужо ня было. Заміж яго па нейкім часе прыйшла да Нью Ёрку сумная вестка аб сьмерці 27 сакавіка 1968 году выдатнага вучонага ад атаку сэрца.

Гэтак з гоняў навуковае працы зыйшоў выдатны гісторык-славісты й вучоны. У скарынаведнай галіне важнае асабліва значаньне навуковае дзейнасці А. В. Флароўскага ў тым, што зьявілася яна якраз у пару, калі ў выніку кінутае ў 1928 годзе ў БССР партыйнае анатэмы на Скарыну, як «сярэднявяковага манаха» ды «нацыяналдэмакрата» беларускага мінулага, усякая навукова-дасьледная праца пра найвыдатнейшага гуманісту Беларусі на ягонай бацькаўшчыне, у Беларускай ССР, ды й ўва ўсім СССР,

была спараліжаваная на дзесяткі гадоў. Дасьледнікі, што асобаю доктара Скарыны й ягонаю культурнаю спадчынай цікавіліся, як Пічэта, Шчакаціхін, Піотуховіч, Воўк-Левановіч, ды іншыя, былі арыштаваныя, сасланыя, ды блізу ўсе зьнішчаныя. Гэта А. В. Флароўскі, і блізу сам адзін, сваімі грунтоўнымі, заўсёды абапёртымі на жаролах, працамі ня толькі пранёс цягласць скарынаведных дасьледваньняў праз самыя панурыя часы інквізыцыі XX стагодзьдзя, але важнымі адкрыцьцямі нашу веду пра доктара Скарыну выдатна ўзбагаціў ды расшырыў\*).

У васобе Антона Васілевіча Флароўскага гісторыя згубіла вялікае культуры ды шырокіх навуковых гарызонтаў вучонага, а беларуская навука — свайго шчырага прыяцеля-талачаніна ды найбольш заслужанага скарыністу XX стагодзьдзя. Вечным нязьнішчальным помнікам засталіся аднак-жа па ім плады руплівае дасьледнае дзейнасьці навукоўца — каштоўныя працы, шмат балонак якіх адведзена доктару Францішку Скарыну ды гісторыі беларускага народу наагул.

---

\*) Ужо па сьмерці выдатнага гісторыка ў друку паявіліся ягоныя два скарынаведныя нарысы: *Scoriniana* — напісаны пры канцы 1966 году агляд скарынаведнае літаратуры апошніх сарака гадоў, у сцэнзураваным скарочаным выглядзе быў надрукаваны ў зборніку Акадэміі навук БССР «450 год беларускага кнігадрукаваньня», Мінск, 1968 г., б. 389—433. Другі, напісаны перад самай сьмерцю, артыкул, гэта рэцэнзыйны разгляд працы С. Брагі «Доктар Скарына ў Маскве» (выданьне Беларускага Інстытуту Навукі й Мастацтва, Нью Ёрк—Мюнхэн, 1963 г.) — А. В. Флоровский. Франциск Скорина и Москва (у зборніку: Литература и общественная мысль древней Руси. Академия наук СССР. Труды Отдела древнерусской литературы, т. XXIV. Ленинград, 1969 г., б. 155—158).






450-ЛЕЦЬЦЕ

БЕЛАРУСКАГА

ДРУКУ



Вокладка скарынінскага юбілейнага зборніка 1926 году Інстыту-ту Беларускае Культуры ў Менску «450-лецьце беларускага друку». Кніга пазьней была сканфіскаваная партыйнымі ўла-дамі ды зьнішчаная.

# SCORINIANA NOVA

## 1926—1966

*Вітаўт Тумаш*

У нарысе „Scoriniana, 1776—1926“ Уладзімера Пічэты, што памешчаны ў менскім скарынінскім юбілейным зборніку 1926 году Інстытуту Беларускае Культуры «Чатырохсотлецьце беларускага друку», дадзены агляд важнейшае скарынаведнае літаратуры за 150 папярэдніх год. Хоць ад друку Пічэтавай Scoriniana мінула ледзь сорак год, у галіне скарынаведных дасьледваньняў новага, цікавага й важнага столькі, што паўстае патрэба даць агляд усей той важнейшай новай літаратуры, якая датычыць да жыцьця, дзейнасьці й пісьменьніцкае ды выдавецкае спадчыны доктара Францішка Скарыны.

Гістарычныя абставіны дадзенае пары былі вельмі неспрыяльныя для беларусаведнай усякай працы, а для скарынаведных дасьледваньняў асабліва. Галоўныя прычыны гэтага былі дзьве: праведзены Масквою, ужо хутка пасля выхаду зборніка «Чатырохсотлецьце», разгром, як «нацыяналь-дэмакратычнае», беларусаведнае працы ў межах БССР і спараліжаваньне яе на дзiesiąткі год на прасторы ўсяго СССР, ды — зьнішчальны хаос Другое Сусьветнае Вайны.

І ўсё-ж, скарыніяна год 1926—1966 мае выдатныя дасягненьні. У гэтым якраз часе папоўнілася яна вельмі важнымі новымі адкрыцьцямі, найперш у выніку выяўленьня тых новых актавых матар'ялаў, што далі магчымасьць раскрыць новыя балонкі Скарынавае біяграфіі, новыя галіны ягонаў дзейнасьці. Паважныя здабыткі існуюць незважаючы на тое, што ніякое пляновае, сыстэматычнае навукова-дасьледнае працы ў гэтай галіне гэтым часам не вялося. За скарынаведнымі дасьледваньнямі не стаялі дзяржаўна-нацыянальныя навуковыя ўстановы, інстытуты ці акадэміі, іхныя матар'яльныя рэсурсы й навуковыя кадры. Поступ быў дасягнуты толькі дзякуючы ахвярнай працы паасобных дасьледнікаў, увагу якіх заўсёды прыцягала выдатная постаць вучонага-гуманісты Беларусі й яе першадрукара. Ды й вялася яна блізу вылучна за межамі роднага Скарынавага краю.

Даць агляд новае важнейшае літаратуры год 1926—1966 ды ўсіх новых архіўных адкрыцьцяў і выяўленых новых, датычных да доктара Скарыны, фактаў, ды прадоўжыць гэтак Пічэтаву Scoriniana — галоўнае заданьне, што ставіцца гэтаму кароткаму нарысу. Агляд гэты дапаўняе Пічэтавы й за час ахоплены ягоным, бо зьвяртае ўвагу на ўсё важнейшае, што там



ня было адзначана. Дапаўняе яна Пічэтаву працу й кароткім аглядам важнейшае літаратуры пра Скарыну за 275 год перад годам 1776-м, выходным годам Пічэтавае Scoginiana — скарыніяну XVI, XVII й XVIII стагодзьдзяў.

1

Агляд паўсталася ад 1926 году скарынаведнае літаратуры мэтазгодна пачаць з самае якраз Пічэтавай Scoginiana. Гэта даволі вялікая, займае 44 бачыны друку, праца. У ей дадзены крытычны пераказ важнейшых фактаў і паглядаў выказаных пра доктара Скарыну ў розных працах і публікацыях, у храналягічным прыблізна парадку паявы іх у друку. Асабліваю ўвагу аўтар сканцэнтравана на колькіх ці важнейшых, ці спрэчных ды нявыясненых пытаньнях скарынаведных дасьледваньняў.

У першым разьдзеле Scoginiana дадзены перагляд літаратуры ад 1776 году, году друку Бакмайстэрам вопісу праскага Пяцікніжжа Скарынавага выданьня,<sup>1</sup> да 1888 году, году паявы манаграфіі пра Скарыну П. В. Валадзімірава.<sup>2</sup> У другім Пічэта пераказвае, дадаючы свае крытычныя заўвагі, зьмест гэтае манаграфіі. У трэцім адзначанья важнейшыя рэцэнзійныя на яе водгукі — Сабалеўскага, Муркі, Доўнар-Запольскага, Пыпіна, Ольгіна, Стэповіча, Будзіловіча, ды некаторых іншых. Пры канцы разьдзелу пададзены зьмест падуанскіх ды кенігсбэрскіх, датычных да доктара Скарыны, актаў. У чацьвертым, перагляд важнейшае паваладзіміравай скарыніяны, скарыніяны год 1888—1925.

З самога пераліку разьдзелаў Пічэтавага нарысу відаць, што цэнтральнае ў ім месца адведзенае Валадзіміравай манаграфіі, як бясспрэчна найважнейшай пра доктара Скарыну працы гэнае пары. І сама Пічэтава Scoginiana пісаная на ўзор уводнага разьдзелу гэтае манаграфіі, у якім Валадзіміраў дае падобны храналягічны агляд усей важнейшай папярэдняй літаратуры да дадзенае тэмы.

Добры ў цэлым Пічэтаў нарыс ня вольны ўсёжтакі й ад некаторых недакладнасьцяў, пропускаў, памылак, важнейшыя зь якіх гэтта й будуць адзначаныя. Прыкладам, мыляецца Пічэта, калі кажа, што А. Віктараў першы ў сваей працы 1867 году<sup>3</sup> зьвярнуў увагу на магчымае існаваньне ў Скарыны побач імя Францішак і імя Юры (293). Віктараў там нічога пра гэта не згадвае. Блытана выпала ў Пічэты й справа пратэстантызму Скарыны. Раз ён станоўка заяўляе, што «Трэба адкінуць фантастычныя мярканьні Галавацкага аб прыналежнасьці Скарыны да пратэстантызму» (292), каб колькі бачынаў далей гэтаму запарэчыць: «можна лічыць прынцыпова правільным падыход да Скарыны Галавацкага, які зьяўленьне скарынінскіх выданьняў тлумачыць уплывамі рэфармацыі й пратэстантызму Скарыны» (б. 298). У выніку, чытач пакідаецца ў зьбянтэжанай ня-

<sup>1</sup> В а с м е і с т е r, Jean. Essai sur la bibliothèque et le cabinet de curiosités et d'histoire naturelle de l'Académie des Sciences de Saint Petersburg. Saint Petersburg, 1776, б. 91—97.

<sup>2</sup> В л а д и м и р о в, П. В. Доктор Франциск Скорина. СПб, 1888.

<sup>3</sup> В и к т о р о в, Алексей. Замечательное открытие в древнорусском книжном мире. (Беседы в Обществе любителей российской словесности при Императорском Московском Университете. Вып. I. Москва, 1867, б. 1—27).



пэўнасьці, як у запраўднасьці із Скарынавым пратэстантызмам было: мяр-каваньні гэтыя «правільныя», ці «фантастычныя»?

Пры частых дакорах аўтарам іншым, што выснавы трэба рабіць толькі апіраючыся на фактах, сам Пічэта, без дастатковага на гэта абаснаваньня, назваў «байкаю» Капітарава дапушчэньне 1840 году<sup>4</sup> аб тым, што можа гэта Скарына быў тым «доктарам Франьцішкам», які ў 1525 годзе наведваў у Вітэмбэргу Мэлянхтона ды сустрэўся з Марцінам Лютэрам (б. 316). Пічэта, за Віктаравам, гэтую магчымасьць адкінуў на той толькі аснове, што Скарына ў 1525 годзе друкаваў у Вільні свой Апостал, а, значыцца, быць у Вітэмбэргу быццам і ня мог. Ды Капітар, найперш, зусім ня цьвердзіў, што Скарына напэўна быў тым «доктарам Франьцішкам», а падобную магчымасьць, як «гістарычнае пытаньне» — *quaestio historica* — толькі ставіў пад навуковую развагу й падставаў на гэта меў дастаткова. Затое Віктараў, а за ім і Пічэта, на аснове толькі факту друку Скарынам у 1525 годзе ў Вільні Апостала падставаў ня мелі гэткую магчымасьць гэтак станоўка адкідаць. Яны выпусьцілі зь віду, што друкаваць свой Апостал Скарына кончыў ужо ў сакавіку 1525 году, дык заставалася яшчэ цэлых дзевяць месяцаў году — часу для такога рухавага падарожніка, як Скарына, аж надта, каб зь Вільні да Вітэмбэрга ня толькі заехаць, але стуль і вярнуцца. Дык друк Скарынам у 1525 годзе Апостала не дае асноваў ні на адкіданьне Капітаравага дапушчэньня як немагчымага, ні на дакоры іншым, прыкладам Максіму Гарэцкаму, за тое, што той згадаў пра гэта ў сваей «Гісторыі беларускай літаратуры». Пічэта-ж ня вытрываў, каб Гарэцкага ня ўпкінуць: «Гэтую байку трэба было-б выкінуць з курсу, што прэтэндуе на навуковасьць» (б. 316).

Робіць Пічэта й колькі іншых неабаснаваных дакораў М. Гарэцкаму. Гэтак ён кажа:

«У працы ёсьць і бяздовадныя думкі. Так, Скарына зьяўляецца сынам „заможных купцоў, якія мелі гандаль з Рыгаю й Вільняю». Гэта ёсьць першая памылка... У Гарэцкага ёсьць думка, якую давесьці немагчыма: „у гэтай працы яму (Скарыну), памаглі заможныя беларусы, прыхільнікі асьветы, а ў першы чарод памагло, кладучы кошты, Віленскае Панскае Брацтва... Памаглі яму й беларускія мяшчане, прыкладам сын віленскага радцы Багдан Онкаў, віленскі бурмістр Якуб Бабіч, і іншыя. Яны давалі яму грошы й здабывалі й прысылалі патрэбныя матар’ялы”» (б. 316).

І згаданае Гарэцкім паходжаньне Скарыны «з заможных купцоў», і дапамога яму багатых віленскіх мяшчанаў — факты агульна вядомыя, даводзіць якія няма й патрэбы. Няпэўная тут толькі згадка пра дапамогу «Віленскага Панскага Брацтва», пра што ў вядомых актах паказаньняў няма. Але гэтую думку Гарэцкі пераняў ад Валадзімірава й закід аб яе высоўваньні бяз довадаў трэ’ было-б Пічэту й кіраваць найперш да Валадзімірава, а не да Гарэцкага.

Заслугу выяўленьня падуанскіх унівэрсытэцкіх актаў датычных да доктара Скарыны Пічэта беспадстаўна прыпісаў І. Шляпкіну (б. 313). Першым, хто акты гэтыя знайшоў і выпіскі зь іх у 1892 годзе ў друку падаў

<sup>4</sup> Kopitar, Bartholomeus. Hesychii Glossographi... Vindobonae, 1839(40), b. 33—34.



быў ня Шляпкін, а Ст. Віндакевіч.<sup>5</sup> Прызнаў гэта сам Шляпкін.<sup>6</sup> Памылкова ў Пічэты, і аж двойчы (290, 292), прозьвішча аўтара гісторыі ўкраінскае літаратуры 1887 году, Э. Огоновскага, пададзенае як «Огіенко Ів.». Пад такім прозьвішчам кніжкі гэтае ніхто, пэўна-ж, ня знойдзе. Таксама аўтар біябібліяграфічнага нарысу пра Скарыну ў выданьні «Русский биографический словарь», А. Купалов, у Пічэты памылкова названы «Копыловам» (б. 325).

Паважная загана Scoginiana — вялікія пропускі ў галіне заходняэўрапейскай скарынаведнай літаратуры, зь якою й Пічэта, і Валадзіміраў, былі менш знаёмыя. Ужо сам 1776 год узяты аўтарам для пачаткаў скарыніяны, год выбраны давольна. Пра Скарыну й пісалі, і друкавалі, а кнігі ягонья хвалілі ды ганілі, і перад 1776 годам. Дык скарыніяна існавала й у стагодзьдзях XVI ды XVII, ці даўно перад Бакмайстэрам.

Гэтак, яшчэ за жыцьця доктара Скарыны, у 1539 годзе, у Італіі, на ўніверсытэце Павіі, у часе сваіх унівэрсытэцкіх лекцыяў Кнігамі Царстваў Скарынавага перакладу ды друку карыстаўся ды прыклады зь іх сваім слухачом, як узоры пісьма й мовы «готаў» ці «сэрвіянаў», даваў выдатны мовавед-паліглёт, прадвеснік пазьнейшае параўнальнае моваведы, Амброжы Тэзэй Альбонэзі. Большую цытату з Кнігі Царстваў Скарыны ён прывёў, у лацінчнай транслітарацыі, у сваей, выдадзенай у 1539 годзе ў Павіі, кнізе *Introductio in Chaldaicam linguam, Syriacam, atque Armenicam, et decem alias linguas.*<sup>7</sup>

Дваццаць год пазьней другі выдатны італіянец, рэфармацыйны дзеяч і палемісты, Пётро Паолё Вэрджэрыё, у выдадзенай у 1559 годзе ў Тубінгіне кніжцы «Да інквізытараў, што ў Італіі», паведаміў, што калі ён у 1556 годзе наведваў Вільню, яму там у вялікай царкве паказвалі друкаваную, перакладзеную на мову «Рутэнаі», Біблію — напэўна Біблію Скарыны, бо-ж нейкай іншай друкаванай у мове «Рутэнаі» Бібліі гэтым часам яшчэ ня было.<sup>8</sup>

Колькі год пасля ведамы маскоўскі ўцекач ад Івана Грознага, князь Андрэй Курбскі, востра асудзіў ў сваіх лістох Скарынаву Біблію, як пераклад «с препорченных книг жидовских».<sup>9</sup> Гэтым самым прыблізна часам на аўтарытэт Скарынавага перакладу Бібліі паклікаецца ў прыпісках да свайго польскага перакладу Новага Запавету 1574 году, ды й у некаторых сваіх палемічных творах, выдатны беларускі арыянін Сымон Будны.<sup>10</sup> «Гусытам» затое ды «гарэтыкам» Скарыну ў 1622 годзе назваў архіманд-

<sup>5</sup> Windakiewicz, St. Materiały do historyi Polaków w Padwie. Archivum do dziejów literatury i oświaty w Polsce, t. VII. Kraków, 1892, b. 153.

<sup>6</sup> Шляпкин, И. К биографии Франциска Скорины (Журнал Министерства Народного Просвещения, Нр. 4. СПб, 1892, б. 382).

<sup>7</sup> Albonesi, Theseus Ambrosius. Introductio in Chaldaicam linguam, Syriacam, atque Armenicam, et decem alias linguas... Pavia, 1539, b. 52.

<sup>8</sup> Vergerio, Pietro Paolo. A gl'Inquisitori che sono per l'Italia. Di Tubinga, 1559, b. 47.

<sup>9</sup> Сочинения князя Курбского, т. I. (Русская историческая библиотека, изд. Императорскою Археографическою Комиссиею. СПб, 1914, б. 402).

<sup>10</sup> Budny, Simon. Nowy Testament znnowu przelożony... Łosk, 1574. O przednieyszych wiary christianskiej artykulech... Łosk, 1576.

рыт віленскага Сьвятадухавага манастыра, пазьнейшы полацкі япіскап і вуніяцкі мітрапаліт, наваградчанін Анастазы Антон Сялява.<sup>11</sup>

Незважаючы на закіды ў «гарэтычнасьці» Скарынавых кнігаў ды на ведамья факты іх публічнага паленьня ў Маскве ў першай палавіне XVI стагодзьдзя, сто год пазьней, у годзе 1619, на тэксты Скарынавага Псалтыра, як на аўтарытэт, пры выданьні Псалтыра абапіраецца маскоўскі сьвятар Нікан.<sup>12</sup> У 1675-м-жа годзе, пры вопісе кнігаў патрыяршае «рызнае казны» ў Маскве, маскоўскі манах Эўфімі нацыянальнаю існасьць Кнігі Царстваў Францішка Скарыны азначае як «книга... печатная Белоруская».<sup>13</sup> Аўтарытэт Скарыны прызнаюць і выдатныя стараверскія дзеячы, браты Андрэй і Сямён Дзянісавы Вторушыны, якія ў вадказ на 50-е пытаньне ў сваіх слаўных «Поморских ответах» 1723 году паклікаюцца на Скарынаву праскую Кнігу Сыраха 1517 году, як на «книгу белорусцей», у якой прыклад правільнага пісаньня імя «Ісус».<sup>14</sup>

Зь вялікай пахваляй пра «раскошна выдадзеньня» кнігі Скарыны, якія давялося яму бачыць у Маскве, адзваецца й польскі храністы Сымон Стравольскі ў сваей, друкаванай у 1625 годзе ў Франкфурце, кнізе «Гэкатонтас»<sup>15</sup> кнізе, што пазьней была перавыдадзеная раз у Вэнэцыі, а ўжо на пачатку XVIII стагодзьдзя і ў Вроцлаве, ды гэтак ведамку пра «раскошныя» выданьні Скарыны пашырыла па ўсей тагачаснай Эўропе. У першай-жа палавіне XVIII стагодзьдзя пратэстанцкі тэалёг Сьільвэстра Вільгельм Рынгельтаўбэ наракае ў друкаванай у Гданску кнізе на тое, што Сымон Будны у сваіх палемічных творах «надужываў» імём і кнігамі й гэткага выдатнага майстры слова — *Schiffmeister* — як Скарына.<sup>16</sup>

У Пічэты няма згадкі й пра выдатнага моваведа-арыенталісту ды тэалёга, прафэсара ўнівэрсытэту ў Гёттынгене, Ёгана Давіда Міхаэліса, які ўжо ад ад 1766 году ў сваіх унівэрсытэцкіх лекцыях згадваў студэнтам пра доктара Скарыну й ягоную, выдадзеную ў Празе, Біблію, а ў 1777 годзе вестку гэтую падаў і друкам у другім выданьні свайго нарысу аб Новым Запавеце.<sup>17</sup> Кніга Міхаэліса ў сваю пару была вялікім аўтарытэтам у сваей галіне, мела колькі выданьняў панямецку, была перакладзеная на колькі іншых моваў, і між імі на ангельскую, французскую ды галяндзкую, ды гэтак вестку пра Скарыну й Біблію ягонага перакладу пашырыла па краінах Захаду. Гэта з кнігі Міхаэліса пра друкаваную ў Празе Скарынам Біблію даведаўся й выдатны чэскі філялёг Язэп Даброўскі, які ў сваей

11 Sielawa, Anastazy Antoni. Antelechus... W Wilnie, 1622, b. 53.

12 Псалтыр, выданьне «Попа Никона». Москва, 1619.

13 Евфимий, манах. Опись книгам, поступившим в 1675 году в Патриаршую ризную казну... Издал В. Ундольский. Москва, 1847, б. 12, Нр. 361.

14 Денисовы, Андрей и Семен. Книга рукописная, найходзіцца ў Публічнай Бібліятэцы Нью Ёрку. Адказ на 50-е пытаньне.

15 Starovol'ski, Simon. Scriptorum polonicorum „Ekatontas". Francoforti, 1625, b. 59.

16 Ringeltaube, Silvius Wilhelm. Gruendliche Nachricht von polnischen Bibeln... Danzig, 1744, b. 170.

17 Michaelis, Johann David. Einleitung in die göttlichen Schriften des Neuen Bundes. Dritte Ausgabe. Erster Theil. Göttingen, 1777, b. 447—452.



дасьледнай працы прыдзяліў пазьней шмат увагі Скарынавай літаратурна-выдавецкай спадчыне. Гэта Міхаэліс на Біблію Скарыны зьвярнуў, відавочна, увагу й ведамага расейскага бібліяграфа XVIII стагодзьдзя, Зьмітры Сямёнава-Руднёва (пазьнейшага япіскапа Дамаскіна), калі той на ўнівэрсытэце ў Гёттынгене вучыўся ў яго грэцкае ды гэбрайскае моваў. З кнігаў Скарыны ён і пачаў свой бібліяграфічны паказьнік 1785 году «Библиотека Российска»,<sup>18</sup> пра які ў Пічэты таксама ніякое згадкі.

Ад Міхаэліса ведамкі пра Скарынаву Біблію ў свае ўнівэрсытэцкія курсы й кнігі перанялі й іншыя тэалёгі, прыкладам, ягоны вучань Айхгорн у Нямецчыне ды Марш і Таўнлі ў Англіі. У выніку глыбей перакладамі Скарыны зацікавіўся ангельскі тэалёг Эбэнэзэр Гэндэрсон, які ў 1826 годзе даў вопіс Скарынавых кнігаў, адзначыў арыгінальнасьць перакладу, беларускасьць мовы, ды прывёў узоры тэксту ў супастаўленьні з тэкстамі лацінскім, грэцкім, гэбрайскім і царкоўнаславянскім.<sup>19</sup> Заўвагі ягоныя ды выснавы ня згубілі свае навуковае цікавасьці й сьняня, хоць, трэба прызнаць, пра іх існаваньне нічога ня ведаў ня толькі Пічэта, але й ніхто зь іншых скарыністых.

Дык зарадзілася скарыніяна не ад 1776 году, як падаваў Пічэта, і не Бакмайстэр яе пачынальнік. Ёсьць і пазьнейшыя важныя, датычныя скарынаведы, выданьні, якія не адзначаныя ў Scopiniana Пічэты, хоць іх і ня гэтак шмат. Найперш трэба тут адцеміць працу венскага гісторыка Язэпа Фідлера 1862 году, у якой надрукаваны лацінскі тэкст інструкцыі 1553 году караля Жыгімонта Аўгуста, накіраванае свайму паслу пры папскім пасадзе ў Рыме, Вайцеху Крыску, у якой важная вестка пра падарожжа доктара Скарыны — бяз згадваньня ягонага прозьвішча — да Масквы ды публічнае спаленьне там, на загад маскоўскага князя, кнігаў Бібліі ягонага перакладу й друку.<sup>20</sup> Незаўважыў Пічэта й інтэрпрэтацыі гэтае весткі ў 1888 годзе чэскім гісторыкам Язэпам Пэрвольфам, які першы зьвязаў яе з асобаю доктара Скарыны.<sup>21</sup>

Ды, незважаючы на адцемленьня тут недагляды ды пропускі, Пічэтава Scopiniana усё-ж дае добры ўводны агляд адпаведнае літаратуры 1776—1926 год. Каштоўная яна асабліва сваім крытычным углядам ува ўсе важнейшыя пытаньні скарынаведы, як, прыкладам, веравызнаньне доктара Скарыны, мовы, ягоных паглядаў, сьветагляду. Пічэтавы заўвагі ды даведкі да ўсіх гэтых пытаньняў маюць сваю навуковую цікавасьць і сьняня.

---

<sup>18</sup> Д а м а с к и н (Димитрий Семенов- Руднев). Библиотека Российская или сведение о всех книгах в России с начала типографии на свет вышедших (Памятники древней письменности и искусства, т. XI. СПб, 1881, б. 15—16).

<sup>19</sup> H e n d e r s o n , E(benezzer). Biblical researche and travels in Russia. London, 1826, б. 103—111.

<sup>20</sup> F i e d l e r , Joseph. Ein Versuch der Vereinigung der russischen mit der römischen Kirche im sechzehnten Jahrhunderte (Sitzungsberichte der Philosophisch-Historischen Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 40 B., Heft 1. Wien, 1862, б. 118—123).

<sup>21</sup> П е р в о л ь ф , И. И. Славяне, их взаимные отношения и связи, т. II. Варшава, 1888, б. 596—597. Шьрэй пра падарожжа доктара Скарыны да Масквы ў працы: Б р а г а , Сымон. Доктар Скарына ў Маскве (Запісы, кн. 2. Беларускі Інстытут Навукі й Мастацтва. Мюнхен, 1963, б. 9—36). Таксама адбітка.



Адно з найважнейшых выданняў у галіне скарыніяны 1926—1966 год гэта менскі скарынінскі юбілейны зборнік Інстытуту Беларускае Культуры «Чатырохсотлецьце беларускага друку», у якім надрукаваная й разгледжаная ўжо Пічэтава Scopiniana. Зборнік мае VIII + 360 бачынаў друку ды 70 ілюстрацыяў. Як у прадмове яго адзначана, паўстаў ён у выніку пастановы «Савету Народных Камісараў Беларускае Савецкае Сацыялістычнае Рэспублікі ад I-га лістапада 1925 году». Выдадзены зборнік тыражом 1 200 экзэмпляраў.

Зьвяртае ўвагу факт, што пастанова «Савету Народных Камісараў» пра выданьне юбілейнага зборніка была вынесена звыш паўгоду пасля таго, як месяц угодкаў, сакавік, мінуў ды беларуская грамадзкасьць юбілей даўно ўжо адзначыла. Хоць на кнізе год яе выхаду пададзены як 1926, ды з друку яна паказалася толькі ў сярэдзіне году 1927, і, як наракаў рэцэнзэнт Хв. Шынклер, «спазьненьне гэтае значна пазбавіла зборнік надзённасьці».<sup>22</sup> Калі ў часе свайго выхаду зборнік мо й ня меў ужо юбілейнае «надзённасьці», гэта ані ня зьменшыла ягоных трывалкіх навуковых вартасьцяў, якія захаваў ён і да сьняня.

Рэдагавала зборнік камісія ў складзе: Уладзімер Пічэта, тагачасны рэктар Беларускага Дзяржаўнага Ўнівэрсытэту, старшыня; Васіль Дружчыц — сакратар; Язэп Дыла, Зьмітро Жылуновіч, Язэп Лёсік, Мікола Шчакаціхін — сябры. Адказным рэдактарам быў Аркадзь Смоліч. Як адцемлена ў прадмове, мэтай зборніка было: «ня толькі дакладнае апісаньне жьцьця й дзейнасьці Францішка Скарыны на Беларусі, але таксама ахапіць усю тую эпоху, калі жыў Скарына, апісаць тыя культурныя асяродкі, у якіх даводзілася яму працаваць, і якія, зразумела, зрабілі на першага беларускага друкара пэўны ўплыў». Вось вопісам «культурных асяродкаў» ды «эпохі» ў зборніку й адведзена найбольш месца. Працы прысьвечаныя самому Скарыну й ягонай пісьменьніцкай ды выдавецкай спадчыне, займаюць менш палавіны зборніка.

Дадзены рэдакцыйнай камісіяй назоў для зборніка — «Чатырохсотлецьце беларускага друку» — бясспрэчна няўдалы, не аддае гістарычнае істоты ўгодкаў. Пачаткі Скарынавага друку, гэта выдадзены 6 жніўня 1517 году ў Празе Псалтыр, а значыцца — чатырохсотлецьце беларускага друку прыпадала на 1917 год, калі яно й было, хоць дзеля вайны й вельмі сьціпла, у Беларусі адзначана. У 1925-жа годзе прыпадалі ўгодкі ўжо не беларускага друку, а пачаткаў друку на беларускай зямлі, друку ў Беларусі. Дык дадзены зборніку назоў памылковы й непатрэбна ўводзіць у блуд менш абазнанага зь гісторыяй беларускага друку чытача.

У зборніку дванаццаць артыкулаў васьмі аўтараў. Даходзіць да гэтага рэдакцыйная прадмова, а пры канцы кнігі — грунтоўныя камэнтары М. Шчакаціхіна да ілюстрацыяў ды геаграфічны й уласных імяў паказьнікі. З усіх 12 артыкулаў, чатыры ляра Уладзіміра Пічэты, які быў ня толькі старшынём рэдакцыйнае камісіі ды «душою» рыхтаваньня зборніка,

<sup>22</sup> Шынклер, Хв. Рэцэнзыя на: Чатырохсотлецьце беларускага друку, 1926 (Узвышша, Нр. 1 (7). 1928, б. 183).



але й найважнейшым яго аўтарам. Працы Пічэты займаюць дзве пятыя зборніка.

У першым артыкуле, пра гуманізм у Італіі, Уладзімерам Перцавым разгледжаны чамусьці гуманізм толькі XIV—XV стагодзьдзяў, а нічога ў ім пра гуманізм першае палавіны стагодзьдзя XVI ды пра італійскі рэ-нэсанс, які ў часы Скарыны дайшоў да ўзвышшаў свайго красаваньня. Багаты фактамі й у культурнае асяродзьдзе пары добра ўводзіць чародны артыкул Зьмітры Ягорава пра Падуанскі ўнівэрсытэт. Пабежны затое ды хаотычны нарыс Антона Ясінскага пра гісторыю Чэхіі Скарынавае пары. У ім аўтар спыняецца даўжэй і над пытаньнем чэскіх жаролаў Скарынавае Бібліі, каб дайсьці да ведамага Яз. Пэрвольфу ўжо ў XIX стагодзьдзі выснаву, што галоўнае чэскае жарало Скарынавага перакладу — чэская Біблія 1506 году. Слабы бок нарысу Ясінскага й той, што ў ім няма й згадкі пра чэска-беларускія палітычна-культурныя дачыненні Скарынавае й даскарынавае пары, вельмі бойкія яшчэ ад часоў вялікага князя Вітаўта, ды асабліва за панаваньня Ягайлавічаў на чэскім каралеўскім пасадзе, а па 1526 годзе, за караля Фэрдынанда I, і дзякуючы ягонай жонцы, каралева Ганне зь Ягайлавічаў. Вось пра гэтыя дачыненні, якія напэўна абумовілі й факт прабываньня Скарыны ў Чэхіі, нічагуткі ў вартыкуле Ясінскага. Каштоўныя ў зборніку працы зь гісторыі Беларусі Скарынавае пары выдатных гісторыкаў Вялікага Княства Літоўскага Міхала Любаўскага ды Уладзімера Пічэты. Шмат цікавага й у нарысе пра Вільню пары Скарыны Васіля Дружчыца.

З артыкулаў пра самога Скарыну першым ідзе Міхала Піотуховіча, у якім біяграфічны нарыс ды агляд літаратурна-выдавецкай спадчыны. Пра жыцьцяпіс доктара Скарыны ў нарысе Піотуховіча адцемлена бадай усё важнейшае тады ведамае. З ламылак адзначыць трэба паўторанае за Ул. Ігнатоўскім цьверджаньне, што Біблія Скарыны храналягічна займае трэцяе месца «пасля друкаванай Бібліі нямецкай і чэскай» (б. 175). У запраўднасьці-ж ужо сярод інкунабульных Бібліяў XVI стагодзьдзя бібліяграфы адзначаюць друкаваньня Бібліі лацінскай, нямецкай, італійскай, французскай, чэскай, ды колькі іншых. Паскарынавымі былі першыя друкаваньня Бібліі ангельская (1524), данская (1524), швэцкая (1526), польская (1552).

Няўдалося Піотуховічу й «падвесьці цьвёрды сацыялягічны й гістарычна культурны базіс» пад дзейнасьць Скарыны (б. 171) ды ўзалежніць яе ад «гандлёвага капіталу». Вывад Скарынавага сьветагляду ад «гаспадарчых сыстэмаў» выпаў у Піотуховіча непераконліва. Грубы спосаб «эканамізаваць» культурныя зьявы асабліва яскрава відаць у вартыкуле Піотуховіча пра Скарыну надрукаваным у 1925 годзе ў часопісе «Малады араты». Піотуховіч там пісаў: «Нягледзячы на тое, што Ф. Скарына зьяўляецца прадуктам гандлёвага капіталу, ці іначай кажучы, прадуктам буйнай і дробнай буржуазіі, усё-ж такі мы сяньня сьвяткуем юбілей выдадзеных ім кніжок, як паказчыкаў тагачаснай культуры, якая зьявілася ў нашы дні грунтам для разьвіцьця беларускай рабоча-сялянскай культуры».<sup>23</sup> Скарына — «прадукт гандлёвага капіталу» — яскравы прыклад намаганьняў аўтара датарнаваца да палітычных вымогаў рэжыму ды адначасна пры-

<sup>23</sup> Піотуховіч, М. М. Францыск Скарына й беларускае адраджэньне (Малады араты, Нр. 14. Менск, 1925, б. 1—2).



крыцца аўтарытэтам афіцыйнага тагачаснага савецкага гісторыка М. Н. Пакроўскага, які культурна-цывілізацыйныя працэсы гісторыі й зводзіў якраз да дзейнасці «гандлёвага капіталу».

Вынік абавязваючае ў БССР палітычнае ідэялёгіі й Піотуховічавае памылковае азначэнне Скарыны, як дзеяча, у якога «цені сярэднявечча» пераважаюць над «бліскамі рэнэсансу», ці, залічаньне яго да эпохі сярэднявечча. Пісаць гэтак даводзілася таму, што Скарына выдаваў рэлігійныя кнігі, і найперш, аснову асноваў хрысьціянства — Біблію, якая ў СССР партыйнаю прапагандаю кляймавалася як галоўнае апірышча «опіюму для народу» — рэлігіі. Сьведама, ці не, але Піотуховіч выпускаў зь віду, што й усе выдатныя гуманістыя Эўропы пары Рэнэсансу ні Бібліі, ні рэлігіі не адкідалі, а прыдзялялі заўсёды ім шмат увагі, як, прыкладам, і найвыдатнейшы зь іх Эразм Ротэрдамскі.

Нарыс пра гравюры ды кніжныя аздобы выданьняў Скарыны Міколы Шчакаціхіна абapersы на ўважным вывучэньні матар'ялу й гэта найбольш арыгінальная праца зборніка. Ілюстраваная яна звыш 20-цю рэпрадукцыямі дрэварытаў і заставіцаў Скарынавых кнігаў. У ей спроба ўліку ўсіх Скарынавых дрэварытных ілюстрацыяў ды іх мастацкага асэнсаваньня. Ды ёсьць у нарысе й некаторыя дастаткова неасьветленыя й неразьвязаныя пытаньні. Найперш, ня высьветленая роля аздабленьняў беларускіх рукапісных кнігаў, як выходных для стварэньня кніжных графічных аздобаў Скарынавых выданьняў, асабліва заставіцаў. Ня выяўленая шырэй на канкрэтных прыкладах і мастацкая сувязь Скарынавых ілюстрацыяў з тагачаснай эўрапейскай кніжнай графікай, асабліва выданьняў Чэхіі, Нямецчыны, Італіі. Не раскрытае й тое важнае значаньне, якое Скарынавыя выданьні сваім графічным афармленьнем мелі на пазьнейшы друк Беларусі й усей усходняй Эўропы.

У разглядзе мовы выданьняў Скарыны Язэпа Воўк-Левановіча аўтар намагаецца падважыць ведамую тэзу Аўхіма Карскага, што гэта мова «ў сваей аснове народная беларуская»,<sup>24</sup> а прыймае пагляд яшчэ з XIX стагодзьдзя А. І. Сабалеўскага аб тым, што «ў васнову большасьці выданьняў пакладзена царкоўнаславянская мова» (б. 266). Аўтар ня ўсьведаміў, што ня ўсё, што Скарына друкаваў, друкаваў у перакладзе. Кнігі літургічнага характару, як Псалтыр, Апостал, царкоўныя сьпевы ды малітвы, Скарына даваў бяз перакладу, як сам гэта й адзначыў у прадмове да Псалтыра, дзе сказана, што мовы яго ён «ня рухаў». Воўк-Левановіч-жа ў сваім разглядзе зблытаў перакладзенае зь неперакладзеным і дзеля гэтага й ня мог дайсьці да правільных выснаваў. Бясспрэчна абгрунтаваны затое агульны вынік дасьледваньняў Воўк-Левановіча, што «жывая беларуская мова эпохі Скарыны ў большасьці сваіх характарыстычных рыс — фанэтыцы, марфалёгіі й слоўніку — была такою, якою мы яе ведаем цяпер».

Ацэніваючы зборнік «Чатырохсотлецьце» як цэласць, кідаюцца ў вочы частыя ў ім супярэчнасьці ў паглядах аўтараў на некаторыя справы, як, прыкладам, на веравызнаньне Скарыны, ягонае сацыяльнае паходжаньне, мову, і г. д. Ясінскі Скарыну называе пратэстантам, Піотуховіч уважае яго

<sup>24</sup> Карский, Евфимий Федорович. Белорусы, т. III. Очерки словесности белорусского племени, ч. 2. Старая западно-русская письменность. Петроград, 1921, б. 24.



за права слаўнага, Пічэта пакідае гэта пытаньне адкрытым. Гэтыя супярэчнасьці прызнаў за загану зборніка Хв. Шынклер: «кампіляцыйны характар працы ня мог не адбіцца на адзінсьцьве вывадаў артыкулаў — яны ў сваіх заключэньнях часта-густа супярэчаць адзін другому, а гэта значна абніжае вартасьць зборніка, пазбаўляе яго значэньня фундаментальнай, вычэрпваючай тэму працы...».<sup>25</sup> Ды Хв. Шынклер ня ўзяў на ўвет, што вымагаць адналітасьці паглядаў можна толькі ў пытаньнях канчаткова выясьненых, а ня ў тых, адказ на якія дасьледваньнямі яшчэ ня дадзены. У гэтых выпадках лепш пакінуць савабоду ў выяўленьні паглядаў розных, даць магчымасьць выказацца ўсім. Толькі гэтак можна спадзявацца хутчэйшага выясьненьня праўды.

Сказаць можна, што працы зборніка «Чатырохсотлецьце беларускага друку» толькі абагульнілі вынікі папярэдніх дасьледваньняў. У іх, затое, няма ніякіх новых фактаў, дакумэнтаў ці актаў пра Скарыну. Хоць у зборніку й памешчаны добры бібліяграфічны агляд Пічэты важнейшае літаратуры пытаньня, ды самое бібліяграфіі скарыніяны ў ім таксама не дадзена. У супастаўленьні з манаграфіяй Валадзімірава, зборнік адводзіць больш увагі насвятленьню культурна-гістарычнае пары, а менш самому Скарыну й ягонай літаратурнай спадчыне. Дзеля гэтага два гэтыя выданьні ў вялікай меры сябе дапаўняюць.

### 3

Паява немалога памерамі ды паважнага зьместам навуковага зборніка пра Францішка Скарыну, складзенага ў выніку адмысловае пастановы ўраду нядаўна паўсталае беларускае рэспублікі, апрацаванага й зрэдагаванага прафэсураю новазаснаванага Беларускага Дзяржаўнага Ўніверсітэту ды выдадзенага рэпрэзэнтацыйнай навуковай установай рэспублікі — Інстытутам Беларускае Культуры — раскрывала быццам новую эпоху скарынаведных дасьледваньняў. Выглядала, што навуковая праца над жыцьцём і культурнаю спадчынай выдатнага Палачаніна ісьці будзе ў будучыні ўжо не прыпадкова, не ахвярнаю толькі працаю паасобных дасьледнікаў, а весьціся будзе плянова, сыстэматычна, ды ўвязаныя ў яе будуць кадры й матар'яльныя рэсурсы нацыянальна-дзяржаўных навуковых устаноў.

Неспадзеўкі сталася наадварот. Колькі ўсяго месяцаў пасля паявы летам 1927 году кнігі-зборніка «Чатырохсотлецьце беларускага друку», на пачатку году 1928-га, у пэрыядычным друку БССР быў памешчаны, ды шырака перадрукоўваўся, артыкул першага сакратара ЦК КП(б)Б Вільгельма Кнорына «Аб рашаючых „дробязях“ у вялікім пытаньні». Як пазьнейшы ход падзеяў паказаў, артыкул гэты сыгналізаваў пачатак новага курсу Масквы ў галіне нацыянальнае палітыкі ў БССР. Гэта быў знак для пачатку разгрому культурна-нацыянальнага будаўніцтва ў Беларускай ССР, разгрому, які гэтым самым часам пачынаўся й у іншых нерасейскіх рэспубліках СССР. Атакуючы «беларускі нацыянал-дэмакратызм» В. Кнорын пісаў:

---

<sup>25</sup> Шынклер, Хв. Тамсама, б. 184.

«Для пралетарыяту права беларускіх працоўных на беларускую мову выцякае зусім не з таго, што жыў і працаваў на беларускай мове сярэдневяковы манах Скарына, а ад рэвалюцыйнага раўнапраўства ўсіх народаў, навет самых адсталых, ад права кожнага чалавека карыстацца культурнымі дастаткамі на роднай мове».<sup>26</sup>

У тымсамым артыкуле была дадзеная й пагрозлівая ўстаноўка партыі спыніць усякія й згадкі пра выдатных дзеячоў старога культуры Беларусі, калі-ж не, дык:

«мы так раскрытыкуем Смаляцічаў і Тураўскіх, што двух радкоў ім будзе шкада прысьвячаць у гісторыі, бо яны ідуць ад другой лініі, а не ад лініі працоўных мас».<sup>27</sup>

Хоць гэтым разам прозьвішча Скарыны Кнорын ужо й не назваў, ды пагроза выразна была накіраваная й супроць Скарыны, і, бадай, найперш супроць яго, бо-ж Скарына быў найбольш яскравым сымбалам узвышшаў старога культуры беларускага народу. Гэта аб ім пры нагодзе нядаўных угодкаў беларускага друку ў БССР шмат пісалася, і ў афіцыйнай дыскрэдытацыі Скарыны найвышшым партыйным стаўленьнікам Масквы ў Беларусі, першым сакратаром партыі, вычувалася рэакцыя на ўгодкавыя скарынінскія абыходы ў Беларусі ды паяву скарынінскага юбілейнага зборніка «Чатырохсотлецьце».

У вабарону беларускага гісторыі й культурнага мінулага зь беларускага боку тады-ж, у часапісе «Ўзвышша», выступіў ведамы выдатны паэта й літаратуравед Уладзімер Дубоўка. Хоць сваю пазыцыю Дубоўка выказаў у сьціплай толькі пэтытнай зносьце, ды зь яе станоўкага тону, паробленых самым аўтарам падчырненьняў, ды згаданага ў ёй заатакаванага Кнорынам Скарыны, было відаць, што заява ў зносьце накіраваная супроць новага партыйнага ўстаноўкі й што гэта Дубоўкін адказ і Кнорыну, і партыі:

*«Трэба й карысна вывучаць гісторыю сваёй краіны, адзначаючы адмоўнае й станоўкае, адзначаючы й працу паасобных працаўнікоў, як, напрыклад, беларускага гуманістага, выдатнага вучонага й першага друкара Францішка Скарыны. Але шкодна, неразумна й навет рэакцыйна захапляцца старым часам, старой эпохай, стаўляючы яе як ідэал».*<sup>28</sup>

Ды й абарона Дубоўкі, ды іншых, Скарыны й беларускага гісторыі не стрымала партыйнага наступу на беларускую нацыянальную культуру ў БССР. У 1930 годзе, разам з тысячамі іншых пісьменьнікаў, навукоўцаў, студэнтаў, быў арыштаваны ды бяз суду сасланы й Ул. Дубоўка. Крыху пазьней было спыненае й выдаваньне «Ўзвышша».

Адначасна, як нарасталая атака партыі на «беларускіх нацыянал-дэмакратаў», усё часцейшымі рабіліся й напады на найбольш небясьпечнага для Масквы «нацыянал-дэмакрата» беларускага мінулага — доктара Франь-

<sup>26</sup> Кнорын, В. Аб рашаючых «дробязях» у вялікім пытаньні (Асьвета, Менск, Нр. 4, 1928, б. 4).

<sup>27</sup> Тамсама.

<sup>28</sup> Дубоўка, Уладзімер. Зноска (Ўзвышша, Менск, 3(9), 1928, б. 99).



цішка Скарыну. Характар гэтых нападкаў перадаюць прыведзеныя ніжэй цытаты зь інспіраваных партыяй артыкулаў, што зьяўляліся тады ў друку БССР і СССР. У 1930 годзе, атакуючы «беларускіх нацыянал-дэмакратаў» у часапісе «Полымя», А. Сянькевіч заявіў:

«Яны лічаць, што не Кастрычнік зьявіўся пачаткам росквіту беларускай культуры, а шукаюць беларускі рэнэсанс (залаты век) у сярэднявякоўі, заснавальнікамі беларускай культуры лічаць магнахаў Скарыну й Сымона Тураўскага... Поруч з гэтым актыўна праводзіцца работа па ідэалізацыі мінулага Беларусі — сьвяткаваньне 400-годзьдзя беларускае прэсы й юбілею Скарыны...»<sup>29</sup>

Другі партыйны прапагандыст, О. Канакоцін, у 1931 годзе ў кнізе «Літаратура — зброя клясавай барацьбы», пісаў:

«Міжіншым, яшчэ й да гэтага часу дзе-ні-дзе імкнуцца давесці, што пралетарская літаратура на Беларусі вырасла не ад Кастрычніка, а ад пэрыяду «Нашай нівы» й заходзіць сваймі караньнямі да Скарыны й Сямёна Тураўскага. Гэта ня што іншае, як нацыянал-дэмакратычная ідэалізацыя фэўдальнага й буржуазнага мінулага Беларусі, гэта шкодніцкая тэорыя клясавага ворага».<sup>30</sup>

У тым-жа 1931 годзе Зьмітру Жылуновічу, былому сябру рэдакцыйнае камісіі зборніка «Чатырохсотлецьце», давялося, пад партыйным націскам, у часапісе «Полымя» заявіць:

«На гісторыі яны (нацыянал-дэмакраты, В. Т.) будавалі свае канцэпцыі беларускае самабытнасьці, выводзілі законы нацыянальнай гэроікі, раскапвалі анналы старасьвеччыны, ідэалізуючы яе падзеі й удзельнікаў гэтых падзей. Францішак Скарына, Аўрам Смаленскі, Кірыла Тураўскі... складаліся ў храналёгію «Беларускае мінуўшчыны»...»<sup>31</sup>

Паэта Пятро Глебка ў часапісе «Узвышша» паўтараў падобнае:

«Такім „залатым векам” беларускае літаратуры нацыянал-дэмакраты лічылі 15—16 стагодзьдзе, калі на ніве беларускага „прыгожага пісьменства», „працавалі” такія „выдатныя творцы”, як Васіль Цяпінскі, Фёдар Еўлашэўскі, Францыск Скарына і інш.»<sup>32</sup>

У ленынградскім часапісе «Искусство» ў годзе 1934 нейкі Б. Нікіфараў у вартыкуле «По мастерским художников Белоруссии» пісаў:

«Адначасна з разьвіцьцём НЭПа ажывіліся й буржуазна-нацыяналістычныя настроі ў мастацтве, што праявілі сябе ў імкнень-

<sup>29</sup> Сянькевіч, А. За ленынскую лінію ў нацпалітыцы (Полымя, Менск, Н. 11—12, 1930, б. 168, 172).

<sup>30</sup> Канакоцін, О. Літаратура — зброя клясавай барацьбы, Менск, 1931, б. 67.

<sup>31</sup> Жылуновіч, З. Як прыгоньнік стаў народнікам (Полымя, Менск, Нр. I, 1931, б. 130).

<sup>32</sup> Глебка, Пятро. Нацдэмаўшчына замаскаваная марксыцкай фразай (Узвышша, Менск, Нр. 3, 1931, б. 102).

ні да творчай рэстаўрацыі астаचाў феўдальнага мастацтва, зводжаньні карэньняў „нацыянальнага” стылю да арнамэнтальных аздобаў рэлігійных кнігаў пары дзейнасьці езуіты Ф. Скарыны, што зрабіў першы пераклад бібліі на беларускую мову...».<sup>33</sup>

Правільнасьць партыйнае ўстаноўкі, што Скарына — «вораг народу», у сваім «Нарысе гісторыі Беларусі» крыху шырэй угрунтаваць намагаўся савецкі акадэмік В. К. Шчарбакоў:

«...беларускія гісторыкі нацыянал-дэмакраты... з захапленьнем пісалі аб такіх правадніках культуры таго часу, якім зьяўляўся сын полацкага купца Франьцішак Скарына, аб Васілі Цяпінскім, Сымоне Будным. Яны абмалёўвалі гэтых людзей, як самых перадавых, самых ідэальных людзей ня толькі таго часу, а наогул у гісторыі Беларусі, называючы іх гуманістамі, асьветнікамі, носьбітамі лепшых чалавечых ідэалаў... Нацыянал дэмакраты ідэалізавалі Скарыну й іншых падобных да яго. Вядома, Скарына перакладаў бібліі й часасловы, друкаваў іх. Але каму служылі яны? Чые інтарэсы абаранялі гэтыя рэлігійныя творы?... Скарына й да яго падобныя на кастрах не спальваліся й якіх небудзь ганеньняў з боку пануючага кляса на іх мы ня ведаем. Гэта значыць, што іх ідэі ня ішлі ў разрэз з інтарэсам гэтага кляса».<sup>34</sup>

Падобных нападкаў на Франьцішка Скарыну ў савецкай прэсе й друку пасля публікацыі артыкулу сакратара ЦК КПБ В. Кнорына зьявілася шмат. Як відаць зь іх, Скарыну абзывалі пры гэтым і манахам, і езуітам, хоць ён, доктар мэдыцыны, ні манахам, ні навет сьвятаром ніколі ня быў, ды за ягонага жыцьця ня было яшчэ й езуітаў, бо афіцыйна гэты ордэн быў папаю зацьверджаны толькі ў верасьні 1540 году, ці ў годзе сьмерці доктара Скарыны. З факту, што некаторыя партыйныя прапагандыстыя, як Канакоцін, ці Сянькевіч, ня зналі навет і імя Кірылы Тураўскага ды называлі яго «Сямёнам» ці «Сымонам», а 400-годзьдзе беларускага друку ўважалі за ўгодкі беларускае «прэсы», відаць добра на якім інтэлектуальным узроўні вяла партыя свой наступ на беларускую гісторыю й культуру.

Аб нейкай скарынаведнай працы, як і паважнай беларусаведнай наагул, пасля 1928 году ў БССР не магло быць і мовы. Згадкі пра Скарыну пачалі выкідацца з падручнікаў беларускае літаратуры й беларускае гісторыі, а калі аб ім коратка й спаміналася, дык з адначасным пагардлівым вострым асудам ягонае дзейнасьці, як клясава варожае. Партрэты ды скульптурныя бюсты Скарыны былі пастароненыя з школаў, музэяў, дзяржаўных і грамадзкіх установаў, ды зьнішчаныя. Тады гэта былі зьнішчаныя й скульптуры Скарыны ведамых мастакоў З. Азгура й А. Бразэра. Нейкую навукова-дасьледную працу хутка весьці ня было й каму, бо ўсе паважнейшыя навукоўцы, што Скарынам цікавіліся, былі арыштаваныя,

<sup>33</sup> Никифоров, Б. По мастерским художников Белоруссии (Искусство, Ленинград, Нр. 3, 1934, б. 101).

<sup>34</sup> Шчарбакоў, В. К. Нарыс гісторыі Беларусі. Частка I. Беларускае Акадэмія Навук. Інстытут гісторыі імя М. Н. Пакроўскага. Менск, 1934, б. 164—166.



сасланья, а шмат хто зь іх быў і фізычна зьнішчаны. У ліку прасьледваных апынуліся ўсе сябры рэдакцыйнае камісіі юбілейнага скарынінскага зборніка — Пічэта, Лёсік, Дыла, Дружчыц, Шчакаціхін, Жылуновіч, Смоліч, — а з аўтараў зборніка Піотуховіч, Воўк-Левановіч, Ясінскі.

Як з прыведзеных прыкладаў арганізаванае партыяй атакі на Скарыну можна бачыць, ведзеная яна была быццам з строга «марксыцкіх» ды «клясавых» пазыцыяў. Ды факты паказвалі, што ў васнове гэтае намогі дыскрэдытаваць перад беларускім народам Скарыну, як выдатную постаць беларускае гісторыі й культуры, ляжалі зусім ня нейкія матывы сацыяльныя ці «рэвалюцыйныя». Вырашальным тут быў нацыянальны якраз аспект гістарычнага Скарынавага пачыну. Зьвярнуць трэба ўвагу, што ўсе зьвінавачваньні Скарыны ў «буржуазнасьці», «фэўдалізьме», «сярэднявякоўі», кідаліся ў часе, калі ў самой Маскве ніхто не прасьледваў культу павагі й пашаны да друкарскае спадчыны й самое асобы маскоўскага першадрукара, асобы ўжо напэўна ня сьвецкага, а духоўнага стану, — «священнодіакона Иоанна» Хведаровіча (Федарава). Дзеяча, пры гэтым, бяз шырокіх Скарынавых гуманістычных кругазораў, дзеяча яскрава артадаксальнага, дзеяча тыпу «сярэдневякоўя». Скарына Біблію перакладаў ды друкаваў не для вузка рэлігійных мэтаў, не для царквы й для духавенства, а для шырэйшых асьветных мэтаў, «для дабра й пажытку люду паспалітага», для народу. Вось дзеля гэтага ён, за прыкладам выдатных гуманістых Эўропы, і заводзіў народную мову ў кнігі. Іван-жа Хведаровіч, наадварот, трымаўся сьлепа кніжнае, даўно ў вусным ужытку адумерлае, царкоўнаславяншчыны. Ніхто іншы, як ён, раіў гэтману Александру Хадкевічу не дапушчаць у кнігі беларускую «простую малву».

Дык паглядзі й дзейнасьць доктара Францішка Скарыны былі бясспрэчна народныя, дэмакратычныя, ды, як на сваю пару й рэвалюцыйныя, у вадваротнасьць артадаксыйна-кансэрватыўнаму «священнодыякону Иоанну» Масквіціну. І калі-б партыя мела каго ўпікаць ў «сярэднявякоўі» ды «манастве», дык найперш трэ было-б гэта аднесці да свайго маскоўскага першадрукара. Рабілася, тымчасам, зусім наадварот. Калі Скарына ад колькіх ужо год быў на індэксе партыйнае інквізыцыі як «вораг народу» й пра яго небясьпечна было й згадваць, дасьледная праца над вывучэньнем жыцьця й выдавецкае дзейнасьці Івана Хведаровіча ў РСФСР ня толькі ня былі спыненыя, але праводзіліся далей. У сьнежні-студзені 1933—34 году ў СССР урачыста адзначалася 350-годзьдзе сьмерці Івана Хведаровіча й 370 год ад выхаду ягонага «Апостала». З гэтае нагоды ў Маскве й Ленінградзе былі арганізаваныя выстаўкі расейскага друку, было наладжана колькі акадэміяў, адбылося адмысловае ўрачыстае паседжаньне Акадэміі навук СССР. У 1935 годзе тая самая Акадэмія навук выдала адмысловы, прысьвечаны Івану Хведаровічу, зборнік.<sup>35</sup>

З вышэй прыведзенага ясна, што прычынаю вострых нападкаў партыі на Скарыну ды кінутае на яго анатэмы, былі зусім ня нейкія «марксыцкія» ці «клясавыя» мярканьні, а толькі палітычна-вялікадзяржаўныя й нацыянальныя. Гэта адбітак затрывожаньня Масквы неспадзявана шпаркім ростам беларускага нацыянальна-культурнага будаўніцтва ў БССР

<sup>35</sup> Иван Федоров первопечатник. Академия Наук СССР. Москва—Ленинград, 1935.



1920-х год. Рост гэты Масква адчула як загрозу для свае імперыі й дзеля гэтага й было наважана востра выступіць супроць праяваў культуры Скарыны ў Беларусі, які стаў нацыянальным сымбалам самабытнае культуры Беларусі. Марксыцкая фразэалёгія была тут толькі прапаганднаю прыкрыўкай зусім не марксыцкіх матываў нападкаў на доктара Скарыну.

У выніку, ужо ад 1928 году й аж да Другое Сусьветнае Вайны, навуковая праца пра доктара Скарыну й усякія аб ім публікацыі, на тэрыторыі БССР і ўсяго СССР, недапускаліся. Пасьля паявы зборніка «Чатырохсотлецьце», але яшчэ перад партыйным асудам Скарыны, з друку ў БССР пасьпелі зьявіцца толькі тры навуковыя публікацыі пра доктара Скарыну. Адна зь іх, гэта юбілейны артыкул ведамага выдатнага гісторыка Мітрафана Доўнар-Запольскага.<sup>36</sup> Другая — перадрук З. Даўгялы зь Літоўскае Мэтрыкі двух актавых запісаў з полацкіх судовых кнігаў, актаў датычных спрэчкі зяцёў Івана Скарыны за радавую зямлю Скарынаў у Полацку на замку. Пры гэтай нагодзе Даўгяла даў у зносьцы першае ў БССР паведамленьне пра знойдзеныя М. Вайцяхоўскай у Пазнані акты пра доктара Скарыну й ягонага брата Івана.<sup>37</sup> Трэцяя, гэта нарыс М. Шчакаціхіна, зь ягонымі мяркаваньнямі пра час выхаду Малое Падарожнае Кніжкі Скарыны, мяркаваньняў зробленых на аснове вывучэньня водных знакаў паперы кнігі гэтае й Скарынавага Апостала.<sup>38</sup>

Пасьля гэтага, і аж да Другое Сусьветнае Вайны, і ў БССР, і ўва ўсім СССР, пра Скарыну не паказалася ніводнага выданьня, ніводнае працы, ніводнага артыкулу. На выдатнага Палачаніна лёг чорны цень партыйнае інквізыцыі, якая імя Скарыны наважыла вычыркнуць з балонак гісторыі й беларускага народу, і гісторыі сьвету.

#### 4

Спыненьня на прасторы СССР скарынаведныя дасьледваньні хутка пасьля адзначэньня ўгодкаў друку ў БССР ды паявы юбілейнага зборніка «Чатырохсотлецьце» далей праводзіліся ўжо толькі за межамі Савецкай імперыі. З розных працаў ды артыкулаў, што гэтым часам зьявіліся, адцеміць трэба найперш дзьве важныя рэцэнзыі, якія хоць і паказаліся яшчэ ў годзе ахопленым Пічэтавай Scoriniana, ды, відавочна, не пасьпелі трапіць у поле ўвагі яе аўтара перад друкам зборніка. Яны абедзьве — водзывы на выданьні, што вышлі ў сувязі з чатырасотымі ўгодкамі друку ў Беларусі.

Рэцэнзыя віленскага гісторыка Гэнрыка Лаўмянскага<sup>39</sup> пісаная на кніжку Адама Станкевіча «Доктар Скарына — першы друкар беларускі», што ў

<sup>36</sup> Доўнар-Запольскі, Мітрафан. Да юбілею беларускага кнігадруку (Гістарычна-Археалагічны Зборнік, Нр. I. Менск, 1927, б. 83—95).

<sup>37</sup> Беларускі Архіў, т. 2. Інстытут Беларускае Культуры. Менск, 1928, б. XLVI—XLVII, XLXI, XLXII, 35—37, 263—264.

<sup>38</sup> Шчакаціхін, I. M. Scoriniana. Да пытання аб храналёгіі Малое Падарожнае Кніжыцы (Запіскі Аддзелу Гуманітарных Навук, кн. 3. Працы клясы гісторыі, т. II. Інстытут Беларускае Культуры. Менск, 1928, б. 435—450).

<sup>39</sup> Łowmiański, Henryk. Рэцэнзыя на: Adam Stankiewicz. Doktor Franciszek Skaryna, pierwszy drukar białaruski (Ateneum wileńskie, r. III, zesz. 9, wyd. III Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. Wilno, 1925, b. 161—179).



1925 годзе вышла ў выданьні Беларускага Навуковага Таварыства ў Вільні. Зьмест гэтае кніжкі зрэфэраваны ў Пічэтавай Scopiniana. Рэцэнзыйны артыкул Лаўмянскага даволі абшырны, ды самую кніжыцу А. Станкевіча ў ім ён разглядае толькі пабежна. Галоўнае заданьне, якое паставіў сабе аўтар — абаснаваць і давесьці свой пагляд аб каталіцкім веравызнаньні доктара Скарыны, пагляд, што быў супроцьлежны паглядам А. Станкевіча, Валадзімірава ды шмат іншых аўтараў, што ўважалі Скарыну за праваслаўнага. Прыцягнуў рэцэнзэнт да гэтага пытаньня даволі шмат матэрыялу, выправіў пры гэтым і некаторыя бясспрэчна памылковыя цьверджаньні сваіх папярэднікаў, як, прыкладам, Валадзімірава, аб тым, што ў Полацку ў часы Скарыны ня было быццам каталікоў, ні каталіцкіх сьвятароў. Ды гэтую памылку зацэміў шмат раней, бо яшчэ ў 1899 годзе, ужо П. Н. Бацюшкаў.<sup>40</sup>

Выясніць пытаньне веравызнаньня Скарыны ды з гэтага веравызнаньня вывесці матывы Скарынавае выдавецкае й перакладное дзейнасьці, Лаўмянскаму ўсёжтакі ня ўдалося. Довады Лаўмянскага на каталіцтва доктара Скарыны, апрача імя Францішак, гэта існаваньне некаторых заходніх элемэнтаў у выданьнях Скарыны, як, для прыкладу, датаваньне часу выхаду кніжак не ад стварэньня сьвету, як заўсёды вялося ў кнігах маскоўскіх, а ад нараджэньня Хрыста, як заходні характар ілюстрацыяў Скарынавых кнігаў, ды падобнае. Што дрэварытныя рысункі ў Скарыны заходняэўрапейскія, толькі зразумела, бо-ж ілюстрацыі, ініцыялы й заставіцы для ягоных праскіх выданьняў яму выконвалі заходнія, чэскія ці нямецкія, мастакі. А датаваньне ад нараджэньня Хрыста ў сваіх кнігах тарнавалі й першыя паўдзённаславянскія выдаўцы кірылічных кнігаў, хоць яны напэўна былі праваслаўнымі. Лаўмянскі зусім выпушчае зь вяду й тое, што некаторыя заходнія элемэнтны ў выданьнях Скарыны зьявіліся проста дзеля таго, што існавалі яны здаўна ў беларускай праваслаўнай традыцыі. Беларускае праваслаўе заўсёды мела больш супольнага з Захадам за праваслаўе маскоўскае й дзеля гэтага прыманьне формаў маскоўскага праваслаўя за нейкую мерку для азначэньня праваслаўнасьці, ці не, паасобных праяваў рэлігійнага жыцьця на тэрыторыі Беларусі — падыход прынцыпова памылковы.

Кідаецца ў вочы й аўтарава рэлігійная тэндэнцыйнасьць, навет у тэрміналегіі. За прыкладам каталіцкае палемічнае літаратуры XVI—XVII стагодзьдзяў і ён, у навуковым нарысе стагодзьдзя XX-га, праваслаўных называе пагардлівым словам «схізматыкі». І да Скарыны Лаўмянскі настаўлены вельмі няпрыхільна ды за тое, што той, хоць быццам, паводле аўтара, каталік, выдаваў «схізматыцкія» кнігі для сваіх праваслаўных суродзічаў. Лаўмянскі намагаецца адмовіць і нейкую важнасьць заслугаў Скарыны для гісторыі беларускага друку й беларускае пісьменнасьці. Каб выясьніць, чаму Скарына, паводле яго каталік, выдаваў праваслаўныя кнігі, Лаўмянскі высоўвае цьверджаньне, быццам матывы перакладной і выдавецкай дзейнасьці Скарыны былі ані рэлігійныя, ані патрыятычныя, ані ідэйныя наагул, а чыста карысьлівыя — «каб здабыць маёнтак» (б. 176).

Калі пытаньне веравызнаньня Скарыны Г. Лаўмянскі разгледзіў і вельмі аднабакова, ды ёсьць у яго цікавае асьвятленьне спосабу паявы ў Ска-

<sup>40</sup> Б а т ю ш к о в , П. Н. Белоруссия и Литва. СПб, 1890. Примечание 280, б. 16.



рыны другога імя — Юры. Лаўмянскі выказаў і лягічна абаснаваў думку, што аднаразовая паява імя Georgius у копіі адной кракаўскай каралеўскай прывілейнай граматы з 1532 году паўстала дзеля звычайнае памылкі перапішчыка, які пераблытаў словы ды напісаў Georgii там, дзе ў арыгінале было Egregii. Тэза Лаўмянскага ў гэтым пытанні знайшла пазней шырокае пацверджаньне ў факце, што й ува ўсіх пасьлей выяўленых дакумэнтах і актах пра Скарыну — у новазнойдзеных актах пазнанскіх, праскіх, падуанскіх, няма ніякое згадкі пра Georgius як Скарынава імя.

Другая навукова важная рэцэнзья гэтага часу, гэта заўвагі Марыі Вайцяхоўскай,<sup>41</sup> пісанья аб нарысе гісторыі віленскага друку Л. Абрамовіча, выдадзеным з нагоды 400-годзьдзя выхаду першае віленскае Скарынавае кнігі. Рэцэнзья Вайцяхоўскай важная тым, што ў ей дадзенае паведамленьне пра знаход у архіве места Пазнаня большага ліку актавых запісаў датычных да доктара Скарыны й ягонага брата Івана. Зь іх выявілася, што Іван Скарына меў у Пазнані сваю гандлёвую базу й вялікія склады скураў. Калі ў 1529 годзе ён памёр, для ліквідацыі маемасных справаў і даўгавых забавязаньяў брата ў Пазнань прыяжджаў доктар Скарына. Афіцыйным вопісам меставых уладаў на складах Івана Скарыны знойдзена было каля 50 000 скураў. У ліку крэдытараў нябошчыка Івана быў і ягоны брат, доктар Франьцішак Скарына, з жонкаю Маргарэтай.

Выяўленья Вайцяхоўскай архіўныя матар'ялы раскрылі дасьледнікам фінансавыя й гандлёвыя справы Івана Скарыны ды Скарынавага роду нагул. Важныя яны асабліва тым, што ў іх была знойдзеная вестка пра працу Скарыны на становішчы сакратара й лекара ў віленскага біскупа ў 1532 годзе. Выяснілі гэтыя акты й прычыну выстаўленья для Скарыны каралём Жыгімонтам двух прывілейных граматаў у Кракаве ў лістападзе 1532 году. Тэксты гэтых граматаў ведамыя былі ад часу іх друку ў 1858 годзе М. Круповічам,<sup>42</sup> ды прычыны й абставіны іх выстаўленья сталі толькі цяпер зразумелымі. Першаю з гэтых граматаў Скарына звальняўся ад усякае адказнасці за даўгі брата Івана. Другою-ж кароль выймаў яго з пад юрысдыкцыі судоў ды ўлады ваяводаў, старастаў і кашталянаў і іхных урадоўцаў. Скарына мог падлягаць уладзе й суду толькі самога караля й вялікага князя.

## 5

У 1926 годзе ў Коўні вышла з друку капітальная бібліяграфія старога беларускага пісьменства й друку Вацлава Ластоўскага «Гісторыя беларускай (крыўскай) кнігі». У ей 28 бачынаў адведзена Франьцішку Скарыну.<sup>43</sup> Дадзеная там біяграфія доктара Скарыны, вопіс ягоных выданьяў ды выказанья пагляды аўтара на культурна-гістарычнае значаньне Скарына-

<sup>41</sup> Wojciechowska, Maria. Рэцэнзья на: L. Abramowicz. Cztery wieki drukarstwa w Wilnie (Kwartalnik historyczny, Lwów, XL, 1926, b. 473—475).

<sup>42</sup> Крупович, Маврикий. Собрание государственных и частных актов касающихся истории Литвы... Ч. I. Виленская Археологическая Коммиссия. Вильно, 1858, б. 33—37. Перавыдадзеныя: Росієча, Vladislaus. Acta Tomiciana, t. 14. Poznaniae, 1952, b. 790—792, 795—796.

<sup>43</sup> Ластоўскі, Вацлаў. Гісторыя беларускай (крыўскай) кнігі. Коўна, 1926, б. 282—307, 419.



вае дзейнасьці. Вопіс дае шмат цытатаў з прадмоваў Скарыны ды ілюстраваны рэпрадукцыямі дрэварытаў і цэлых бачынаў Скарынавых кнігаў. Ды ў справе Скарынавых выданьняў у Ластоўскага зайшла блытаніна бо «Акафысты» ён памылкова ўважае за выданьне праскае (б. 293). За іншымі аўтарамі Ластоўскі бяскрытычна паўтарыў і неабаснаванае дапушчэньне аб тым, быццам Скарына «быў хрышчаны імем Юры» (б. 298—299).

За іншымі-ж аўтарамі падае Ластоўскі й дагадку пра тое, што ў вялікім пажары Вільні 1530 году была зьнішчаная друкарня Скарыны (б. 304). Сяньня ведама, што Скарынава друкарня ў гэтым пажары напэўна не згарэла, бо арыгінальныя дошчачкі дрэварытаў Скарынавых заставіцаў зь ягоных віленскіх выданьняў семдзесят год пазьней ужываліся ў выданьнях віленскага Сьвятатраецкага Брацтва — «Лексісе» Лаўрэнція Зызанія, ягонай «Граматыцы», ды іншых.

Апрача Ластоўскага, у часе ад 1926 году да Другое Сусьветнае вайны, увагу Скарыну й ягоным кнігам прыдзяліла й колькі іншых беларускіх аўтараў. Ды гэта пераважна невялікія артыкулы, ці зацемкі, і часьцей больш публіцыстычнага як навуковага характару. Адцёміць зь іх можна артыкул Ігната Дварчаніна «Аб годзе нараджэньня Францішка Скарыны»,<sup>44</sup> Уладыслава Талочкі «Да справы веравызнаньня Скарыны»,<sup>45</sup> ды Ад. Саладуха «З досьледаў аб паходжаньні й аб гэрбе Скарыны» й «Францішак Скарына на грунце ўнівэрсытэцкага жыцьця ў Падуі».<sup>46</sup>

Адзіны большы нарыс гэтае пары пра доктара Скарыну беларускага аўтара, гэта рэфэрат Адама Станкевіча «Доктар Франціш Скарына й яго культурная праца».<sup>47</sup> Пісаны ён пры нагодзе адзначаньня ў Вільні ў 1936 годзе 450-х угодкаў Скарынавага нараджэньня. У гэтым рэфэраце А. Станкевіч узяў на ўвагу ўсю важнейшую новую скарыніяну, што зьявілася друкам ад 1925-га ўгодкавага году: зборнік «Чатырохсотлецьце», рэцэнзыі Лаўмянскага ды Вайцяхоўскай, і паведамленьне А. В. Флароўскага пра працу Скарыны на становішчы садоўніка караля Фэрдынанда I у Празе.

Найбольш увагі А. Станкевіч у сваім рэфэраце адвёў аднак-жа палеміцы з тэзамі Г. Лаўмянскага пададзенымі ў ягонай рэцэнзыі на першы рэфэрат А. Станкевіча 1925 году пра доктара Скарыну. Адмеціўшы, ды слухна, тэндэнцыйнасьць Лаўмянскага ў спробе даказаць духовы заняпад у Беларусі XVI стагодзьдзя, у ягоных намаганьнях давесьці каталіцкае веравызнаньне Скарыны ды ня ідэйныя, а гандлёва-карысьлівыя матывы ягонай выдавецкай дзейнасьці, Станкевіч сам не ўсьцерагаецца некаторых недакладнасьцяў. Гэтак, унівэрсытэцкія падуанскія актавыя запісы пра Скарыну знайшоў не І. Шляпкін, як падаў аўтар, а Ст. Віндакевіч. Шляпкін пасля толькі друкаваў іхныя тэксты, ды таксама ня ў 1894 годзе й ня ў «Чтэніях в Обществе Нестора Летописца», як падае А. Станкевіч, а ў часапісе «Журнал Министерства Народного Просвещения» у 1892 годзе (б. 98). Паўтарыў А. Станкевіч і выясьненую ўжо калісьці Бацюшкавам памылку Валадзімірава аб тым, быццам «у канцы XV стагодзьдзя... усе Палачане былі беларусы праваслаўныя» (б. 156). Лягічна абаснаваньня вывады Лаў-

<sup>44</sup> Родныя гоні, кн. I. Вільня, 1927, б. 20—22.

<sup>45</sup> Калосьсе, Вільня, кн. 3, 1935, б. 169—170.

<sup>46</sup> Калосьсе, кн. 4(8), 1936, б. 240—243 і кн. 1(10), 1937, б. 37—43.

<sup>47</sup> Калосьсе, кн. 2, 1936, б. 97—100; кн. 3, б. 155—165.



мянскага пра паяву ў вадным з актаў імя «Юры» ў Скарыны праз звычайную памылку дзеля пераблытаньня пісарам-копістым слова *Egregii* з *Georgii*, А. Станкевіч затое арбітральна адхіліў, як «навукова непераконваючыя», бязь ніякіх з свайго боку довадаў супроць (б. 157)

Калі ў сваім першым, 1925 году, рэфэраце А. Станкевіч, за П. В. Валадзімірам, быў схільны ўважаць Скарыну за праваслаўнага, дык у другім, відавочна пад уплывам аргумэнтаў Лаўмянскага, ды, магчыма, і некаторых іншых аўтараў, гэтае пытаньне пакінуў ён адкрытым: «справа веры Скарыны застаецца далей нявырашаная» (б. 158). Сваё становішча ў справе веравызнаньня Скарыны А. Станкевіч сфармуляваў цяпер гэтак: «Для нас беларусаў вера Скарыны прынцыповага значаньня ня мае. Ці ён быў праваслаўным, ці каталіком, ці пратэстантам, ні нават вуніятам, што, на мой пагляд, найменш праўдападобна, ён не перастае быць агульна-беларускім вялікім культурнікам, які найважнейшую на той час крыніцу асьветы, Біблію, пераклаў на тагачасную жывую літаратурную беларускую мову» (б. 158).

## 6

У пару, калі на самой бацькаўшчыне Францішка Скарыны, у Беларускай ССР, усякая скарынаведная праца была спараліжаваная, на Захадзе пытаньням жыцьця й дзейнасьці доктара Скарыны найбольш дасьледна-навуковае ўвагі прыдзяліў і веду аб ім пашырыў выдатна праскі гісторык Антон Васілевіч Флароўскі (1884—1968). Працы Флароўскага пра Скарыну абাপертыя на першакрыніцах ды адзначаюцца грунтоўнай знаёмасьцяй усяе папярэдняе літаратуры прадмету. Пошукі Флароўскага ішлі найперш у кірунку выяўленьня чэскіх архіўных ды летапісных вестак, а вынікам іх было адкрыцьцё важных новых фактаў, якія кінулі зыркае сьвятло на раней няведамыя асяродкі Скарынавае актыўнасьці, раскрылі новыя галіны ягонае дзейнасьці, ды канкрэтнымі дадзенымі выпаўнілі некаторыя «белыя плямы» Скарынавага жыцьцяпісу, найперш з пары фінальных год ягонага жыцьцёвага шляху.

Першая праца А. В. Флароўскага пра доктара Скарыну была надрукаваная ў 1936 годзе.<sup>48</sup> Аўтар у ей падаў тэкст адкрытага ліста, што быў выстаўлены 29 студзеня 1552 году каралём Фэрдынандам I «сыну колішняга доктара Францішка Скарыны з Полацка, нашага былога садоўніка», на тое, каб усе ўлады й урады каралеўства чэскага памагалі яму ў знаходзе й спагоне маемасьці, даўгавых належнасьцяў ды кнігаў ягонага нябошчыка бацькі. Чэскі тэкст ліста яшчэ ў 1885 годзе надрукаваў Ф. Дворскі,<sup>49</sup> ды з гэтак пераблытаным прозьвішчам і месцам нараджэньня Скарыны, што ніхто з дасьледнікаў дакумэнту гэтага зь ім ня зьвязваў. У Дворскага было надрукавана: *doktor František Rus z Horynpołocka*.

<sup>48</sup> Florovskí, Ant. Vas. *Nové zprávy o pobytu Františka Skoryny v Praze* (Časopis Národního Musea. Oddíl Duchovédny, roč. CX. Praha, 1936, b. 11—19).

<sup>49</sup> Dvorský, František. *Příspěvky k dějinám slovanským* (Slovansky sborník, roč. IV, č. 4. Praha, 1885, b. 212).



Пры чытаньні гэтых словаў у А. Флароўскага зарадзілася падозрэнне, што ідзе гэта пра доктара Скарыну, прозьвішча якога ці пры адчытваньні тэксту, ці пры друку, было здэфармаванае. Даволі хутка ў Архіве чэскага міністэрства замежных справаў удалося яму адшукаць і арыгінальны тэкст ліста ды пераканацца, што здогад быў правільным, бо ў запісе ў запраўднасьці было напісана: *Doktor Frantisek Rus s Korynspoloczko*. З гэтага стала ясна, што ідзе тут пра доктара Скарыну й што гэта ён быў праскім садоўнікам караля Фэрдынанда I.

Сваім зместам грамата была цікавая й важная для Скарынавае біяграфіі з колькіх гледзішчаў. Паколькі каралеўскі праскі парк на Градчанах пачаў закладацца ў пачатку 1535 году, з гэтага вынікала, што год гэты — прыблізна час прыезду Скарыны да Прагі ды пачатку працы ў характары каралеўскага садоўніка. Далей Флароўскі зьвярнуў увагу на факт, што ў вопісе чэскага храністы Вацлава Гаека з Лібачан пажару Прагі 2 чэрвеня 1541 году было адзначана, што ў пажары гэтым згарэў «хлопчык Францішак, сын колішняга доктара Руса». У святле зместу выяўленае граматы было ясным, што гутарка тут была пра сына доктара Скарыны. З гэтага можна было зрабіць і важны выснаў, што Скарына памёр перад пажарам Прагі 2 чэрвеня 1541 году. Гэта было першае дакумэнтаванае паказаньне на прыблізна час сьмерці доктара Скарыны. У скарынаведнай літаратуры ў пытаньні году сьмерці Скарыны раней былі толькі ні на чым не абаснаваныя, раскінуты на працягу колькінаццаці год часу, здогады.

Другі артыкул Флароўскага пра Скарыну зьявіўся ў 1939 годзе.<sup>50</sup> У ім аўтар намагаўся азначыць культурна-духовыя матывы й вытокі Скарынавае дзейнасьці. Разгледзіў адначасна ён і супярэчлівыя погляды розных аўтараў на справу веравызнаньня Скарыны, бо ўважалі яго за праваслаўнага, каталіка, пратэстанта, гусыта. Флароўскі стаў на становішчы, што хрышчаны быў Скарына як каталік, хоць у сваёй дзейнасьці й паглядах чуўся ён канфэсійна незьвязаным, быў незалежным. Флароўскі станоўка адкінуў дапушчэньне Г. Лаўмянскага аб тым, што матывы выдавецкае дзейнасьці Скарыны былі ня ідэйныя, а карыслівыя, каб «разбагацець». У гэтай працы Флароўскі першы раз зьвярнуў увагу й на тэкст дакумэнту, што паказваў на падарожжа Скарыны да Масквы ды публічнае спаленьне там, на загад маскоўскага князя, кнігаў ягонае Бібліі. Вестку гэтую яшчэ ў 1888 годзе зацеміў чэскі гісторык Язэп Пэрвольф і ён тады-ж першы зьвязаў яе з прозьвішчам доктара Скарыны, паколькі ў самым дакумэнце прозьвішча выдаўца Бібліі не згадваецца. Згадаў у тымсамым артыкуле А. Флароўскі й пра падарожжа да Масквы віленскага купца Багдана Онкава-Анкевіча, які фінансаваў Скарынавыя праскія выданьні, ды факт яго абрабаваньня ў Маскоўшчыне. Флароўскі ставіў пытаньне пра магчымую сувязь гэтага падарожжа з выдавецкай дзейнасьцю Скарыны, хоць на гэта ня ўдалося прывесці яму аніводнага канкрэтнага доваду. У сваёй палемічнай частцы артыкул гэты цікавы спробаю насвятленьня сьветаглядных асноваў Скарынавае дзейнасьці. У фактаграфічнай — узятым нанова — 50 год пасля Пэрвольфа, пытаньнем падарожжа Скарыны да Масквы ды публічнага спаленьня тамака кнігаў ягонае Бібліі.

---

<sup>50</sup> Florovskij, Antoine. Fr. Skoryna et son activité parmi les Slaves (Bulletin d'Information des Sciences Historiques en Europe Orientale, IX, 1—2. Varsovie, 1939, b. 1—11).



Чародная праца Флароўскага, 1940 году, дае сумарычны пагляд аўтара на пачаткі друку ў усходніх славянаў.<sup>51</sup> Тут дадзенае асэнсаваньне культурна-гістарычнага значаньня й характару трох важных этапаў усходня-славянскага друку: Фэоля ў Кракаве, Скарыны ў Празе й Вільні, ды Івана Хведаровіча й Пётры Мсьціслаўца ў Маскве, Заблудаве, Вільні, Львове, Астрогу. Пра Скарыну аўтар выказаўся, як пра «жывы адбітак тых гуманістычных ідэяў, што ўзбуджалі людзей ягонай эпохі», ды даў вельмі высокую ацэнку культурнаму пачыну доктара Скарыны й дзеля народнае, беларускае мовы ягоных кнігаў, і дзеля таго, што выдаваў ён свае кнігі не для царквы, а для народу, ды гэтак выявіў сябе паступовым культурным дзеячом, у вадваротнасьць пачынальніку маскоўскага друку, Івану Хведаровічу, які ставіў сябе строга кансэрватыўныя мэты: захаваць і замацаваць непарушную «чысьціню» традыцыйнага царкоўна-славянскага тэксту рэлігійных кнігаў ды недапусьціць да ніякіх у іх зьменаў, водхінаў, ці перакладаў.

У тымсамым 1940 годзе дадзеная была ў друк і большая праца Флароўскага пра чэскую Біблію ў гісторыі «русской культуры и письменности». Дзеля перашкодаў ваеннае пары з друку яна змагла зьявіцца толькі ў 1946 годзе.<sup>52</sup> Хоць сам аўтар пра гэтую працу й кажа, што «ў цэнтры нашага зацікаўленьня — сувязі Скарыны з Прагай і выдадзеньня ім тут кнігі», ды ў запраўднасьці ахопленыя ў ёй і іншыя асяродкі ды галіны Скарынавае дзейнасьці, хоць і ўжо больш пабежна. У «Чэская біблія...» Флароўскі крануў блізу ўсе важнейшыя вырашаныя й нявырашаныя пытаньні скарынаведных дасьледваньняў: справу веравызнаньня Скарыны, ягонага сьветагляду, мовы, жаролаў ягоных перакладаў, уплыву Скарынавых кнігаў на пазьнейшую рукапісную й друкаваную пісьменнасьць усходніх славянаў. Праца напісаная пасля грунтоўнага азнаямленьня зь вялізнай літаратурай ды адпаведнымі жароламі. У пададзеным пры канцы працы сьпісе скарыстанае літаратуры пералічана каля 200 бібліяграфічных пазыцыяў, што датычаць беспасярэдня да доктара Скарыны ды ягоных выданьняў.

Чэскую Біблію аўтар уважаў толькі за адно з жаролаў Скарынавага перакладу, бо «аснаўным жаралом быў тэкст царкоўнаславянскі...», і таму ў Скарынавым перакладзе «пануючая стыхія царкоўнаславянская» (б. 169). У гэтым пытаньні Флароўскі разыходзіцца з паглядамі шмат якіх аўтараў, што за галоўнае жарало перакладу ўважаюць чэскую Біблію 1506 году, а за «пануючую стыхію» мовы — мову беларускую. Выдатны знавец і мовы царкоўнаславянскай, і беларускай, Аўхім Карскі, уважаў, што ў перакладзе Скарыны «аснова мовы народная беларуская».<sup>53</sup>

Асабліва грунтоўна ў сваім нарысе разгледзіў Флароўскі праскую Скарынаву дзейнасьць год 1517—1519. Адцеміўшы, што ў праскіх архівах аб гэтым прабываньні ніякіх сьлядоў, Флароўскі адзначыў: «Праскі эпизод

<sup>51</sup> Florovskij, A. V. Die Anfänge des Buchdruckes bei den Ostslaven (Slavische Rundschau, Prag, Nr. 1—2, 1940, b. 67—78).

<sup>52</sup> Флоровский, Антон Васильевич. Чешская библия в истории русской культуры. Франциск Скорина и продолжатели его дела (Sbornik filologický, III. Třída České Akademie Věd a Umění, sv. XII. Praha, 1940—1946, b. 153—258).

<sup>53</sup> Карский, Е. Ф. Белорусы, т. III, ч. 2. Петросград, 1921, б. 24.



жыцця Скарыны з гэтага гледзішча — пустое месца, аздобленае пышным снапом ягонных выданняў 1517—1519 год, але загадкавае ў дачыненні бытавым, асабістым, арганізацыйным» (б. 187).

Пры разглядзе магчымых гусьцкіх уплываў на Скарынавую дзейнасць, Флароўскі дайшоў да выснаву, што няма довадаў на існаванне нейкіх цясьнейшых гусьцкіх сувязяў Скарыны, ды дае пры гэтым такое азначэнне Скарынавага сьветагляду: «Скарына... стаў на... пераломе сьветаглядаў і сьветаадчуванняў, і хоць ён яшчэ не адарваўся цалком ад глебы старых традыцыяў, але ўжо вызваліўся ад ранейшае канфэсійнае вылучнасьці ды ўвашоў у круг ідэяў гуманізму й надыходзячай культурнай рэфармацыі... ён чалавек новай, сваёй эпохі, новага культурнага эўрапейскага духу» (б. 207—208). У пытанні веравызнання Скарыны Флароўскі прыхіляўся да пагляду, што ён быў каталік: «каталіцтва Скарыны... нам здаецца, найбольш праўдападобнае» (б. 208).

Да справы паўторнага прабывання Скарыны ў Празе Флароўскі знайшоў летапісную чэскую вестку аб тым, што ў годзе 1577 на паўдні Чэхіі, у Крумлёве, практыкаваў лекарам «паляк Сымон, па прозьвішчы Рус, з Полацка», — яўна Сымон, сын доктара Скарыны, а сем год пасьлей, у годзе 1584, «стары садоўнік Рус з Полацка Сымон Русэк» паехаў лячыцца да Капліцы у «добрыя воды» — праўдападобна той самы Сымон Скарына.

Даволі грунтоўна ў нарысе разгледжанае пытаньне ўплыву выданняў Скарыны на рукапісную й друкаваную ўсходняславянскую пісьменнасць XVI—XVII стагодзьдзяў. Адзначыўшы існаваньне паважнага ліку рукапісных водпісаў і падражаньняў Скарынавых кнігаў на землях Беларусі й Украіны, Флароўскі падчыркнуў, што, незважаючы на забарону, а навет і паленьне Скарынавых кнігаў у Маскоўшчыне, «кнігі Скарыны чыталі й паважалі й у Маскоўскай Русі» (б. 223).

Праца «Чэская біблія», хоць націск у ей і на справу чэскіх культурных сувязяў Скарыны, адна з паважнейшых усяе новае скарынаведнае літаратуры. Хоць сьціплая памерамі, займае ўсяго 106 бачынаў друку, ды, пісаная кампактна, дае шмат фактаў, паглядаў, літаратуры, і сваім значаньнем у скарынаведных дасьледваньнях стаіць бясспрэчна побач дзвюх папярэдніх важнейшых працаў — манаграфіі 1888 году Валадзімірава ды зборніка «Чатырохсотлецьце» 1926 году, а ўлікам усіх новых архіўных знахадак, зробленых пераважна самым аўтарам, ды дадзенай, вялікай лікам, бібліяграфіяй скарынаведнае літаратуры, істотна іх дапаўняе.

І ў гэтай апошняй, як і ў папярэдніх працах Флароўскага, даецца заўважыць адну паважнейшую загану: частае, хоць і не кансэквэнтнае, тарнаваньне перастарэлае расейскае тэрміналегіі для азначэння ўсходняславянскіх народаў ды іх моваў. У ўводзінах да працы, напрыклад, аўтар кажа: «Чэская біблія аказала свой уплыў і сярод усходніх славянаў, сярод рускіх» (б. 154), з чаго вынікае, што пойма «ўсходнія славяне» й «рускія» аўтар ужывае як раўназначныя. Далей у працы тэрмін «рускі» Флароўскі часта тарнуе ў значэнні «расейскі» ці «вялікарускі». Гэтым-жа тэрмінам аўтар адначасна часта азначае й беларусоў ды ўкраінцаў, удакладняючы толькі часам у дужках, што думае ў дадзеным выпадку якраз пра іх. Гэткае блытаньне ўсяго ў вадным пайме «рускі», зразумела, не памагае яснасьці. Праца толькі скарыстала-б, калі-б аўтар як агульным назовам карыстаўся азначэннем «усходняславянскі», а для паасобных на-



родаў гэтае групы й іх моваў ужываў сучасныя шырака прынятыя азначэнні.

Ведама, што з моўнага гледзішча, калі пакінуць на боку некаторыя чэхізмы, у Скарыны сплятаюцца дзве стыхіі — беларуская ды царкоўна-славянская. Гэткі выдатны знавец моваў беларускай, расейскай і царкоўна-славянскай, як Аўхім Карскі, не знайшоў у Скарыны моўных расейскіх асаблівасцяў. У наяўнасці гэтага, няма асноваў зьвязваць Скарыну й ягоную літаратурную спадчыну з расейскім літаратурным працэсам самою тэрміналагічнаю блытанінай, што толькі на шкоду навуковае дакладнасці. Неапраўдвае гэтага й факт, што Скарына мову сваіх кнігаў называў «рускай». Яшчэ Пічэта правільна адзначыў, што «слова рускі» ў мове Скарыны мела іншы сэнс і значаньне, як мы разумеем іх цяпер»,<sup>54</sup> ды напэўна ня мела значанья сучаснага «расейскі» ці «вялікарускі».

Пасьля «Чэскае бібліі» Флароўскі толькі раз, хоць цяпер ужо пабежна, крануў дзейнасць Скарыны ў рэфэраце, які быў чытаны на IV Міжнародным зьездзе славістых 1958 году. Ніякіх новых фактаў гэтым разам Флароўскі ня даў. Тут яшчэ раз, ды ў шырэйшай фармулёўцы, паўторанае азначэнне Скарынавага гуманістычнага сьветагляду: «Скарына (каталік па дакумэнтах) быў чалавекам свайго веку, чалавекам шырокіх культурных сымпатыяў, гуманістым, і ў гэтай агульнай яго ўстаноўцы трэба шукаць выясьненьня ягонага вялікага культурнага пачыну». Адначасна Флароўскі станоўка адкінуў дапушчэнні некаторых дасьледнікаў, што Скарына быў «прыладаю прапагандных замыслаў чэскіх братоў ды гусытаў наагул».<sup>55</sup>

Падагульняючы вынікі навукова-дасьледнае працы А. В. Флароўскага пра доктара Скарыну, трэба адзначыць яе нязвычайна важнае значаньне дзеля вялікага ліку выяўленых новых біяграфічных дадзеных. Сваймі архіўнымі ды летапіснымі знаходкамі Флароўскі выдатна пашырыў нашу веду пра жыцьцё доктара Скарыны. Гэта ён раскрыў факт паўторнага прабываньня Скарыны ў Празе ды нязнаную перад гэтым галіну Скарынавае дзейнасці на становішчы каралеўскага садоўніка-батаніка. Гэта Флароўскі расшукаў ды із Скарынавай біяграфіяй зьвязаў чэскія архіўныя й летапісныя весткі пра двух Скарынавых сыноў — Францішка ды Сымона. Гэта Флароўскі ўзьняў нанова калісьці знойдзены, ды загублены ізноў, сьлед, што вёў да ўстанаўленьня важнага біяграфічнага эпизоду — падарожжа Скарыны да Масквы ды спаленьня там ягоных кнігаў. Шмат карыснага дакінуў Флароўскі й да розных іншых пытанняў скарынаведы і, асабліва, шмат прычыніўся для раскрыцьця цывілізацыйна-культурных вытокаў Скарынавае дзейнасці. Флароўскі аўтар і найбольшае біяграфіі скарынаведнае літаратуры.

Важна нязвычайна тое, што каштоўныя навуковыя працы Флароўскага ў галіне скарынаведнай зьявіліся якраз у пару, калі на бацькаўшчыне Скарыны была яна пад партыйнай забаронай. Калі ўсе іншыя аўтары за межамі СССР, што пісалі тады пра доктара Скарыну, падыходзілі да тэмы

<sup>54</sup> Пічэта, Ул. Scorigiana (Чатырохсотлецьце беларускага друку, 1926, б. 300).

<sup>55</sup> Флоровский, А. В. Чешские струи в истории русского литературного развития (IV Международный съезд славистов. Славянская филология. Сборник статей. Академия наук СССР. Москва, 1958, б. 236).



найперш журналістычна ды толькі паўтаралі, або камэнтавалі пагляды палярэднікаў, адзін Флароўскі апіраўся заўсёды на першакрыніцах — на актах, дакумэнтах, летапісных вестках. Ён гэтым часам, блізу сам адзін, рупнаю дасьледнаю працай узбагачаў далей паважную навуковую «скарыніяну».

7

Ад выступу 1928 году першага сакратара ЦК КПБ (Цэнтральнага Камітэту Камуністычнае Партыі Беларусі) В. Кнорына супроць «сярэдняваковага манаха» Скарыны мінула звыш 15 год, пакуль афіцыйнымі ізноў вуснамі партыі, і ў васобе ізноў сакратара ЦК КПБ, Масква наважыла зрабіць уступку ды дазволіла вярнуць Скарыну ў лік выдатных дзеячоў старога беларускага культуры. Уступка гэтая была абумоўленая ваеннымі падзеямі ды зробленая была ў часе, калі ўся тэрыторыя Беларусі знаходзілася пад акупацыяй арміяў Гітлера ды й сам Цэнтральны Камітэт КПБ прабываў у Маскве ў «бежансьцэве».

Гістарычныя абставіны савецкае рэабілітацыі доктара Скарыны наступныя: Пры канцы 1943 году мілітарная сіла Нямеччыны вычэрпвалася. Нямецкі ўсходні фронт на ўсёй сваёй даўжыні сударагава выгінаўся, корчыўся, ламаўся, перасоўваўся на захад. Аступленьня пераважаючымі масамі савецкіх войскаў дагаралі нямецкія арміі ў Сталінградзе. Дзеля гэтага ў партыйных валадароў імперыі расла вера, што пры дапамозе Захаду Нямеччына будзе зламная, а разам у межы СССР можна будзе вярнуць і ўсе страчаныя тэрыторыі на захадзе, між імі й беларускія землі. Вось да павароту на землі Беларусі пры канцы 1943 году й пачала рыхтавацца Масква ды ейны твор — Цэнтральны Камітэт КПБ. Тады гэта ў Маскве пачалі вызначаць і галоўныя вехі будучае нацыянальнае палітыкі ў рэакупаванай Беларусі. Да гэтага, 1 студзеня 1944 году прыпадалі 25 ўгодкі апавешчання ў 1919 годзе ў Смаленску Беларускае ССР — вельмі зручная прапагандна нагода для пачаткаў палітычнае акцыі на беларускім адрэзку. У Маскве да 25-х угодкаў БССР рыхтаваўся да друку грамадзка-палітычны й літаратурны двумесячнік «Беларусь», першы нумар якога ў пачатку студзеня 1944 году й паказаўся.

Перадавічным у першым нумары новага часопісу быў артыкул сакратара ЦК КПБ Г. Гарбунова «25 год Беларускае ССР». У гэтым артыкуле, міжіншым, Скарына ўжо ня толькі згадваўся, але навет і славіўся. Ды згадваўся ён з адной вельмі характэрнай зьменай: імя Францішак у яго ня было. Называўся ён цяпер Георгій. У тымсамым нумары часопісу друкаваўся й артыкул пра Скарыну М. Ларчанкі. Артыкул меў загаловак: «Вялікі прасьветнік Георгій Скарына». З розных гледзішчаў цікавы вельмі сам сказ Г. Гарбунова зь ягонай перадавіцы ў якім згадваецца Георгій Скарына:

«Беларускі народ спарадзіў імёны каторыя навекі ўвойдуць у гісторыю. У вякох нашай нацыянальнай славы, побач з слаўнымі імёнамі вялікага беларускага прасьветніка Георгія Скарыны, Васіля Цяпінскага, Багушэвіча, Янкі Купалы, Якуба Коласа, побач з



слаўнымі імёнамі змагароў за народную справу Кастуся Каліноўскага, Галоты, Крывашапкі, Вашчылы, узвышаныя вобразы беларускіх войнаў і партызанаў...».

З прыведзеных радкоў відаць, што калі Скарыну сакратар ЦК КПБ імя Францішак змяніў на Георгій, дык у Багушэвіча, таксама Францішка, падставіць якому нейкае іншае імя ня было ўжо ніякіх падставаў, імя гэтае наагул прапушчанае.

Зь перадавога артыкулу сакратара ЦК КПБ у першым нумары новага часопісу зьмена становішча Масквы да Скарыны беларускім падсавецкім чытачом была ясная: у спадзяваньні павароту на землі Беларусі, каб краінуць патрыятычныя пачуцьці беларускага народу, каб зрабіць «добрае ўражаньне», яна зьнімала із Скарыны колішнюю, кінутую вуснамі В. Кнорына, партыйную анатэму, і дазваляла вярнуць яго ў нацыянальны пантэон слаўных мужоў беларускае гісторыі.

Становішча занятае ў справе доктара Скарыны й ягонага ймя найвышшым, прызначаным Масквою для Беларусі, партыйным аўтарытэтам, ды ў часопісе, што пачаў выдавацца ў пару Сталінскае безагляднае дыктатуры ў самым цэнтры імперыі, была раўназначная афіцыйнай зьмене палітычнага курсу ды абавязваючай усіх партыйнай інструкцыі-загаду, якому зразу-ж і сталі падпарадкавацца падсавецкія беларускія журналістыя, пісьменьнікі, навуковыя працаўнікі.

Цікава адцеміць, што незважаючы на вайну ў поўным яе тады разгары й на ваенныя франты, факт наважанае Масквою падмены імя Скарыны быў тады-ж заўважаны й «сыгналізаваны» і ў беларускім эміграцыйным друку. Паведаміў пра гэта ў бэрлінскай «Раніцы» ўжо 2 красавіка 1944 году, ці ўсяго тры месяцы пасля паявы першагу нумару «Беларусі» ў Маскве, З. Крыцкі.<sup>56</sup>

Дык пасля пятнаццаці год выгнаньня дазволена было вярнуць Скарыну ізноў на бачыны беларускага падсавецкага друку, вярнуць навет у «нацыянальнай славе», без абзываньняў «сярэдневяковым манахам» ды бяз прытыкаў пра не пралетарскае паходжаньне. Ды вярнуцца Скарына мог толькі як Георгій. Як Францішак ён і далей быў persona non grata — непжаданым. Ад гэтага васьм часу й вядзе свой пачатак настойлівая падсавецкая, і асабліва ў БССР, «геаргізацыя» доктара Скарыны. Там ён у паваенную пару прапагаваўся ўвесь час як Георгій. Толькі часам і нясьмела, і толькі на другім месцы згадвалася ягоная запраўднае імя, якое сам Скарына праз усё сваё жыцьцё толькі ўжываў — Францішак.<sup>57</sup>

Падмена імя была аднёю, ды не адзіною, умовай згоды Масквы на паварот у падсавецкую афіцыйную беларускую літаратуру й гісторыю выгнанага зь іх калісьці Скарыны, павароту ўжо як сьветлае гуманістычнае постаці, а ня нейкае рэакцыйнае цёмнае «сярэднявечнае» сілы. З агляду

<sup>56</sup> Крыцкі, В. Францішак — Георгі, або ворагавы сыгналы каля нашага Скарыны... (Раніца, Бэрлін, Нр. 14(176), 1944, б. 4).

<sup>57</sup> Справа падсавецкага «перахрышчваньня» Скарыны з Францішка ды на «Георгія» шырэй разгледжаная ў працы: Брага, Сымон. Пытаньне імя доктара Скарыны ў сьвятле актаў і літаратуры (Запісы, кн. 4. Беларускі Інстытут Навукі й Мастацтва. Мюнхен, 1966, б. 184—215). Таксама адбітка.



паваеннае літаратуры БССР пра Скарыну відаць, што падсавецкіх аўтараў абавязвалі й два іншыя вымаганні. Адно зь іх — мус прадстаўляць ідэйнае накіраваньне й сьветагляд доктара Скарыны калі й не цалком супадаючымі з савецкага тыпу марксызмам, дык усё-ж вельмі яму блізкімі. У выніку, у БССР зьяўляецца колькі публікацыяў прысьвечаных сьветагляду Скарыны. Другая, яшчэ важнейшая Маскве ўмова, — канечнасьць даводзіць, што з нацыянальнага гледзішча ідэялёгія Скарыны супадае дакладна з сучаснай вялікадзяржаўнай тэзай Масквы аб быццам «спрадвечным імкненьні» беларускага народу да «яднаньня» зь «вялікім рускім народам» і Масквою. Гэткая думка навязвалася блізу ў кожным паваянным падсавецкім артыкуле пра доктара Скарыну. У першым томе «История Белорусской ССР» 1956 году Акадэміі навук БССР гэтая афіцыйная тэза сфармуляваная гэтакімі словамі: «он (Скарына — В. Т.) отразил социально-политические устремления белорусского народа к единению с русским народом...».<sup>58</sup>

Для выпаўненьня партыйнага заданьня ўбудовы доктара Скарыны ў гістарыяграфічную схэму вялікадзяржаўя Масквы былі прыцягнутыя ня толькі навуковыя працаўнікі, журналістыя й прапагандыстыя, але й пісьменьнікі ды мастакі. У выніку зьявіліся: драматычная трылёгія пра Скарыну М. Клімковіча, расейскі аб ім раман М. Садковіча й Е. Львова, кароткамэтражны фільм. У іх — прапагандны падбор і падтасоўка, а, калі трэба, дэфармацыя й хвальшаваньне біяграфічных і гістарычных фактаў, каб больш пераконліва давесці вызначанья партыйяй тэзы. Тую самую палітычную дамэтнасьць паказваюць і паваянныя савецкія «навуковыя» публікацыі пра Скарыну. Зь іх адзначыць можна артыкулы У. М. Перцава,<sup>59</sup> папулярны нарыс пра Скарыну В. В. Чапко,<sup>60</sup> — пісанья яны пра Скарыну як пра «Георгія», усе яны выдадзеныя Акадэміяй навук ССР. Крыху большая памерамі кніжка «Скарына й яго сьветапогляд» М. А. Алексютовіча, выдадзеная Інстытутам філязофіі Акадэміі навук БССР. Кніжка Алексютовіча, як і вышэй згаданыя артыкулы пра доктара Скарыну, тыповае савецкае палітычна-прапаганднае выданьне. Аб апэрта яна не на актах, фактах і жаролах, а толькі на працах іншых, ды выходзіць з абавязваючых у СССР партыйных догмаў і прапагандных тэзаў.<sup>61</sup>

Больш цікавыя й вартасныя падсавецкія публікацыі, што закранаюць пытаньні Скарынавае мовы. Ніякіх абшырнейшых адмысловых працаў у гэтай галіне ў БССР, праўда, не зьявілася, але на паасобныя аспекты мовы Скарыны часта зьвяртаецца ўвага ў працах зь гісторыі беларускае мовы, ці пры гістарычным разглядзе разьвіцьця паасобных зьяваў беларускае

<sup>58</sup> История Белорусской ССР, т. I. Академия наук БССР. Минск, 1956, б. 106.

<sup>59</sup> Перцаў, У. М. Грамадзкая дзейнасьць і сьветапогляд Г. Скарыны (Известия АН БССР, Минск, Нр. 6, 1948). Яго-ж: Гістарычная думка ў Беларусі ў XVI—XVIII стагодзьдзях (Весьці АН БССР. Сэрыя грамадзкіх навук. Минск, Нр. 4, 1956, б. 6).

<sup>60</sup> Чапко, В. В. Беларускі першадрукар Георгій Скарына. АН БССР. Минск, 1956, 40 б.

<sup>61</sup> Алексютовіч, М. А. Скарына, яго дзейнасьць і сьветапогляд. Інстытут філязофіі АН БССР. Минск, 1958, 146 б. Крытычны разгляд: Брага, С. Запісы, кн. I. Беларускі Інстытут Навукі й Мастацтва. Мюнхен, 1962, б. 265—269.



мовы. Крыху больш увагі Скарыну прыдзелена ў працы М. Судніка пра этапы разьвіцця беларускай лексыкаграфіі.<sup>62</sup> Там шырэй разгледжанае значэньне Скарынавых глёсаў у гісторыі зачаткаў беларускае лексыкаграфіі ды іх уплыву на першыя беларускія слоўнікі — «Лексіса» Лаўрэнція Зызанія 1595 году ды «Лексыкона» Памвы Бярынды 1627 году. Зьявіліся й перадрукі некаторых прадмоваў Скарынавых кнігаў ды некаторых разьдзелаў іх тэкстаў у хрыстаматыі беларускай літаратуры<sup>63</sup> ды хрыстаматыі гісторыі беларускай мовы.<sup>64</sup>

8

Вельмі мала пра доктара Скарыну друкавалася на працягу апошніх 40 год і ў СССР паза межамі БССР. Адзінае адмысловае выданьне якое паказалася ў паваянным часе, гэта выдадзеная ў Вільні малая брашурка Л. І. Валадзімірава.<sup>65</sup> У сталіцы імперыі, у Маскве, дзе ў бібліятэках сканцэнтраваныя ўсе выданьні Скарыны і, выглядала-б, існуюць вельмі спрыяльныя ўмовы для скарынаведных дасьледваньняў, за сорок год часу не зьвілася ніводнага Скарыну адведзенага выданьня, ніводнае кнігі, брашурны, ці хоць-бы ў нейкім навуковым зборніку ці часопісе друкаванае невялікае працы. Пасьля таго, як партыйная анатэма ў 1944 годзе была із Скарыны зьнятая, паказваліся толькі часам адведзеныя Скарыну бачыны, ці разьдзелы, у некаторых маскоўскіх выданьнях пра гісторыю расейскага друку, ці друку наагул, або, рэдчас, журналістычныя артыкулы. Колькі бачынаў з жыцьцяпіснымі дадзенымі ды цікавымі заўвагамі пра Скарынаву выдавецкую дзейнасьць дала, прыкладам, у сваёй гісторыі пісьменнасьці й кнігі Е. І. Кацпржак.<sup>66</sup>

Пра Скарыну ды ягоныя віленскія выданьні ёсьць разьдзел і ў нарысе А. Анушкіна пра гісторыю віленскага кірылічнага друку.<sup>67</sup> Пісаны ён на аснове беспасярэдняга агляду Скарынавых віленскіх выданьняў, ды пісаны не з падыходам навуковым, а палітычна-прапагандным. Аўтар сьведама й кансэквэнтна ў нарысе ўвесь час блытае сучаснае паймо «русский» у значаньні «расейскі», з словам «рускі» Скарынавае пары, калі яно гэткага значаньня ня мела, асабліва ніколі ў Скарыны. Гэткія нечаканыя цьверджаньні аўтара, як «з расейскае народнае творчасьці, з багатай тэхнікі расейскіх рукапісных кнігаў, сіляў Скарына ўзоры для сваё пісьменьніцкай і рэдак-

<sup>62</sup> Суднік, М. Р. Гісторыя ўзьнікненьня й этапы разьвіцця беларускай лексыкаграфіі старажытнай пары (Працы Інстытуту Мовазнаўства АН БССР. Мінск, вып. IV, 1957, б. 81—96 ды іншыя).

<sup>63</sup> Коршунаў, А. Ф. Хрэстаматыя па старажытнай беларускай літаратуры. Інстытут літаратуры АН БССР. Мінск, 1959, б. 169—186, 412—425).

<sup>64</sup> Хрэстаматыя па гісторыі беларускай мовы, ч. I. Інстытут мовазнаўства АН БССР. Мінск, 1961, б. 105—119, 131—135.

<sup>65</sup> Vladimirovas, L. Pranciškus Skorina — Vilniaus spaudos pradininkas. Vilnius, 1956, 30 b.

<sup>66</sup> Кацпржак, Евгения Ивановна. История письменности и книги. Москва, 1955, б. 144—149, 156, 166. Перавыдадзеная як: История книги. Москва, 1964, б. 188—193, 198, 209.

<sup>67</sup> Анушкин, А. Во славном месте виленском. Москва, 1962.



тарскай дзейнасьці» (б. 32), гэта прадукт аўтаравай фантазіі, а не вывад абаснаваны на фактах. У кнігах Скарыны ніякіх сьлядоў таго, каб ён, палачанін, запраўды знаў расейскую народную творчасць, ці, хоць-бы, расейскую мову. Ніякіх сьлядоў у ягоных кнігах і аб тым, каб ён карыстаўся расейскай рукапіснай пісьменнасьцяй. Не на фактах абапёртая й смелая аўтарава заява аб тым, што Скарына быццам знаў лятувіскую мову (б. 6). Ува ўсей літаратурнай спадчыне Скарыны знойдзем адно-два словы балцкага паходжаньня, як, для прыкладу, «дойлід». Ды й «дойлід» зусім ня сьветка таго, каб Скарына нейкую балцкую мову знаў, а гэта довад толькі таго, што слова гэтае — стары ў беларускай мове балтызм, які існаваў у ей ужо й у часы Скарыны.

Пара бачынаў для Скарыны адведзена й у нарысе пра гуманізм у Беларусі ды на Украіне І. Н. Галенішчава-Кутузава.<sup>68</sup> Там няўдалая спроба залічыць Скарыну ў нейкія «дагуманістыя», ды яшчэ з гэтакімі маскоўскімі «гуманістымі», як строга кансэрватыўна настроены князь Андрэй Курбскі. Колькі бачынаў пра Скарыну можна знайсці й у юбілейным выданьні «400 лет русскага книгопечатания» 1964 году, у першым томе якога пра Скарыну ды ягоныя выданьні коратка пішуць А. С. Зярынова ды Г. С. Гарбуноў.

З даволі добраю ведай з датычнай да доктара Скарыны літаратурай пісанья бачыны адведзеныя яму й ягоным кнігам у працы Е. Няміроўскага,<sup>69</sup> хоць нечага новага аўтар там і ня даў. Падчыркнуў ён ведамы высокі паліграфічны ўзровень Скарынавых выданьяў ды выдатнае значаньне Скарыны для разьвіцьця кірылічнага друку. Пры нагодзе ўгодкаў расейскага друку адзін разьдзел артыкулу пра «вузлавья пытаньні» гісторыі расейскага кнігадруку адвёў Скарыну й маскоўскі кнігавед А. А. Сідараў.<sup>70</sup> У Сідарава намога асэнсаваць істоту значанья Скарынавага выдавецкага пачыну для гісторыі разьвіцьця ўсяго кірылічнага друку. Ён вельмі высака ацэнівае Скарынаву выдавецкую дзейнасьць, адзначае яе ўзвышаную патрыятычную ідэйнасьць, дэмакратычную народнасьць ды нязвычайна высокі графічны ўзровень ягоных выданьяў. Не ўсьцерагаецца аднак-жа аўтар і некаторых памылковых выснаваў, калі, напрыклад, беспадстаўна ўпікае А. Флароўскага за ягоны пагляд, што імя «Георгій» у Скарыны «найхутчэй звычайнае непаразуменьне», ці, калі бязь ніякіх на гэта довадаў намёкамі дакарае Скарыну за ягоную быццам «зраду» праваслаўнай веры, а асабліва тады, калі ён увесь кірылічны друк, уключна з паўдзённа-славянскім, загартвае ў сваё «русское книгопечатание».

Гэта бадай і ўсё важнейшае, што за мінулых сорок год у Маскве й на прасторы ейнае імперыі паза тэрыторыяй Беларусі зьявілася ў друку пра доктара Скарыну. Лёгка зацеміць, што й тое нешматлікае, што ў Маскве пра Скарыну друкавалася, зьявілася пераважна пры нагодзе шырака заў-

<sup>68</sup> Голенищев-Кутузов, И. Н. Гуманизм у восточных славян (Украина и Белоруссия. V. Международный съезд славистов. АН СССР. Москва, 1963, б. 21—23 ды іншыя).

<sup>69</sup> Немировский, Евгений Львович. Возникновение книгопечатания в Москве. Москва, 1964, б. 89—97 ды іншыя.

<sup>70</sup> Сидоров, А. А. Узловые проблемы и нерешенные вопросы истории русского книгопечатания (Книга, сб. IX. Москва, 1964, б. 18, 19, 22—26, 27, 30, 33).



сёды ў СССР адзначаных угодкаў маскоўскага друку. Гэта, найчасцей, кароткія прынагодныя даведкі пра Скарыну, раськіданыя ў моры юбілейнае літаратуры адведзенае Івану Хведаровічу. Дык згадваюць доктара Скарыну ў Маскве звычайна толькі ў другарадным пляне, пры Івану Хведаравічу, для зьвялічэньня славы ягонай, маскоўскага друку ды Масквы наагул.

9

Перагляд сыціплае лікам, а яшчэ больш зьместам, падсавецкае беларускае скарыніяны й савецкае за мінулых 40 год наагул, можна завяршыць паваротам да аўтара, зь якога гэты нарыс пачаты — да Ўладзімера Пічэты. У 1961 годзе ў выданьні Акадэміі навук СССР выйшаў у Маскве вялікі зборнік выбраных гістарычных працаў Пічэты датычных да Беларусі.<sup>71</sup> У гэтым зборніку перадрукаваныя, у расейскім перакладзе, і два Пічэтавы артыкулы із зборніка «Чатырохсотлецьце»: «Полацкая зямля ў пачатку XVI в.» ды, разгледжаная на пачатку гэтага нарысу, Scoginiana. Пры перадруку зробленыя й некаторыя, палітычна абумоўленыя, пропускі, прыкладам, тыя абзацы Scoginiana, дзе разгледжаныя пагляды пра Скарыну Уладзімера Ігнатоўскага й Вацлава Ластоўскага, аўтараў, што былі зьнішчаныя партыйным тэрорам Сталінскае пары як беларускія «нацыяналдэмакраты», пры перадруку прапушчаныя й, зразумела, дзеля таго, што й Ігнатоўскага, і Ластоўскага партыя ў БССР і да гэтай пары не «рэабілітавала». У прадмове да кнігі рэдактары зборніка таксама зазначаюць, што ня ўсе артыкулы Пічэты з «Чатырохсотлецьця» ў зборніку перадрукаваныя «дзеля таго, што разгледжаныя ў іх пытаньні былі аўтарам у апошнія гады ягонага жыцьця ізноў капітальна дасьледжаныя й увайшлі, як разьдзелы, у ягоную большую працу, якая першы раз у гэтым зборніку публікуецца пад назовам «Культура Беларусі XVI—XVII вв.».

У зборніку ёсьць і яшчэ адна, раней не друкаваная, праца — «Адрэджэньне Украіны-Русі й Белай Русі у XVI — пачатку XVII в.», у якой колькі бачынаў пра Скарыну. Як з рэдакцыйнае прадмовы да зборніка вынікае, працы гэтыя былі пісаныя Пічэтам «у вапошнія месяцы жыцьця». Памёр Пічэта ў 1947 годзе, дык і вышэй названыя працы былі, відавочна, пісаныя ў гадох 1946—1947. Чаму надрукаваныя яны былі толькі 14 год па сьмерці аўтара, у годзе 1961, рэдактары зборніка не паясьняюць. Зазнаёмленьне з выказваньнямі Пічэты пра доктара Скарыну ў гэтых працах пазваляе выявіць, ці запраўды ды наколькі «капітальна» перагледжаныя былі Пічэтам скарынаведныя праблемы, што ў перадсьмертных працах зьменена ды што новага ў прыраўнаньні да сказанага 20 год раней у зборніку «Чатырохсотлецьце».

Зьвяртае найперш увагу тое, што ў сваіх перадсьмертных працах Пічэта паклікаецца толькі на тую самую скарынаведную літаратуру, на якую ён апіраўся й год 20 перад тым. Аніводная навейшая публікацыя аўтарам на ўвагу ня ўзятая. Усе архіўныя адкрыцьці ў галіне скарыніяны пасля 1926 году, уся навейшая навуковая літаратура да гэтага пытаньня, выглядае, засталіся яму няведанымі. І лёгка здагадацца чаму: дзеля апавешчаны-

<sup>71</sup> П и ч е т а , В. И. Белоруссия и Литва XV—XVI вв. Москва, 1961.



ня Скарыны буржуазным «сярэдневяковым манахам» аніводнае паважнейшае працы пра Скарыну ў СССР гэтым часам і не з'явілася. А сваімі новымі адкрыццямі вельмі важная замежная скарыніяна гэтае пары, працы галоўна А. В. Флароўскага, засталіся таксама паза полем увагі Пічэты дзеля тае гэрмэтычнае ізаляцыі навукоўцаў СССР ад навуковае літаратуры «буржуазнага» Захаду, якая існавала ў сталінскую пару.

У выніку, у перадсьмертных артыкулах Пічэты, у прыраўнанні да ягоных ранейшых працаў, ня толькі нічога новага пра Скарыну ў галіне фактаў, але даецца часта заўважыць і рэгрэс: аб'ектыўныя ды дакладныя раней Пічэтавы цвёрджанні цяпер часта блытанья, памылковыя. Прыкладам, Пічэта кажа, што «мэдычную адукацыю» Скарына атрымаў у Кракаве, ці што Скарына «паступіў» на Падуанскі ўніверсітэт, ды навет яго й «кончыў». Або, што яшчэ ў 1520 годзе друкаваў у Празе сваю Біблію — сьцвёрджанні, што ня маюць ніякога абгрунтаваньня ў фактах. Аднекуль у Пічэты зьяўляецца й зусім фантастычная ведамка пра тое, што быццам «родны брат» спаганяў ад доктара Скарыны судом нейкія даўгі. Нязгоднае з траўдай і цвёрджаньне, што судовы працэс 1532 году за братавы даўгі закончыўся для доктара Скарыны няўдачна канфіскацыйна маемасьці. Акты кажаць, што Скарына й гэты працэс выграў.

Падобных паважных недакладнасьцяў няма ў Пічэтавых артыкулах зборніка «Чатырохсотлецьце». Дык дваццацігодні перапынак у дасьледнай пра Скарыну працы бясспрэчна некарысна адбіўся на ўзроўні перадсьмертных нарысаў Пічэты. Зусім пэўныя, добра яму ведамыя раней факты, выглядае, зацерліся ў памяці, ці й зусім загубіліся. Расшукаць іх нанова ды ўдакладніць новым пераглядам літаратуры й жаролаў, ці ня было часу й магчымасьці, ці, пасля перажытых перасьледаў, арышту, ссылкі, ужо й сілаў. Так ці накш, але перадсьмертныя нарысы сваім узроўнем стаяць ніжэй за такія-ж пары «Чатырохсотлецьця», хоць само замілаваньне да тэмы, захапленне яскраваю постаццям выдатнага беларускага гуманісты, незважаючы на ўсё перажытае, захавалася ў Пічэты аж да сьмерці.

Зьяўляецца, праўда, і нешта новае — некаторыя зьмены становішча ў паасобных пытаньнях, ды зробленыя яны не на падставе нейкіх новых, узятых аўтарам на ўвет, фактаў, а гэта толькі дапасаваньне тэксту да новае партыйнае лініі. Найперш Пічэта Скарыну цяпер называе пераважна *Георгіем*, ці *Юрым*, і толькі часам — *Георгіем-Францішкам*. Далей, Пічэта цяпер станоўка выказваецца за тым, што па веравызнанні Скарына быў праваслаўным, калі 20 год перад тым ён правільна падчырківаў, што для разьвязаньня гэтага пытаньня нестася пакульшто канкрэтных вырашальных довадаў.

Толькі ў ваднэй галіне ў Пічэтавых перадсьмертных працах можна зацеміць спробу пранікнуць глыбей у істоту пытаньня, гэта ў справе раскрыцьця асноўных элементаў Скарынавага сьветагляду. У 1926 годзе сваю *Scopiana* Пічэта закончыў словамі:

«Важна вывучаць Скарыну, яго сьветагляд, яго ідэі — як фактары, што азначаюць яго месца й тое значаньне, якое Скарына меў у гісторыі культуры Беларусі, Украіны й, часткова, Масквы.<sup>72</sup>

<sup>72</sup> Чатырохсотлецьце беларускага друку, б. 327.



Вось да гэтага Пічэта й спробаваў вярнуцца ў сваёй перадсмертнай працы «Культура Беларусі XVI ст.». Гэтай тэме адведзена там колькі бачынаў. Уражае аднак-жа нязвычайная хаатычнасць, блытанасць аргументацыі, частае запырчванне самому сабе. Прыкладам, Пічэта спачатку піша, што «Скарына стаіць на пазыцыях царкоўна-схаластычнага сьветагляду», каб колькі радкоў далей сказаць, што ён «у сваім філязафічным сьветаглядзе стаіць на пазыцыях індывідуалістычнага гуманістычнага руху», а яшчэ далей гэтыя разважанні завяршыць цьверджаннем, што «усё гэта дае падставу залічыць Скарыну да групы запраўдных гуманістых». Што пры гэтым Пічэта азіраўся й на палітычныя патрабаванні савецкага рэжыму, можна бачыць з таго, што ў Скарыны ён пастараўся дашукацца й «свайго роду ўтапічнага камунізму».

Ды, незважаючы на гэтую сплечаную «цэзару» дань, ды паміма ўсяе хаатычнасці, якая хіба паясьняецца тым, што сваю працу Пічэта не паспеў дакончыць і гэта, бадай, толькі чарнавыя накіды, Пічэтавы разважанні пра Скарынавы сьветагляд, гэта адзінае, што можна было-б уважаць за новае ў перадсмертных японых працах у прыраўнанні да ўсяго раней ім напісанага.

## 10

Вонках СССР скарынаведная праца ў паваенныя гады вялася ў некаторых краях Эўропы ды ў Амэрыцы. Асабліва паважны ўклад у галіне навуковае скарыніянны зроблены працаю апошніх год Беларускага Інстытуту Навукі й Мастацтва. Ужо ў першай кнізе «Запісаў» Інстытуту 1952 году быў памешчаны артыкул пра партрэт доктара Скарыны ў Падуанскім універсытэце; там-жа й фатарэпрадукцыя партрэту.<sup>73</sup> У тых-жа «Запісах» год пазьней дадзеныя ў беларускім перакладзе з лацінскае мовы др. Пётры Татарыновіча тэксты чатырох лістоў герцага прускага Альбрэхта, пісаных у травені 1530 году ў справах доктара Скарыны да Вільні.<sup>74</sup>

У гадох 1960—1962 у рымскім часопісе «Зьніч» памешчаныя былі фатарэпрадукцыі колькіх актавых запісаў пра доктара Скарыну з архіваў Падуі, зробленых зь мікрафільмаў, прыдбаных на просьбу Інстытуту. Адначасна быў надрукаваны лацінскі іх тэкст ды беларускі пераклад. Дадзеная тут і рэпрадукцыя новавыяўленага актавага запісу пра Скарыну падуанскага біскупскага палацу.<sup>75</sup> У часопісе тагосамага Інстытуту «Конадні» з 1963 году памешчаная рэпрадукцыя й вопіс новавыяўленага трэцяга варыянтна дрэварытнага Скарынавага партрэту ў Кнізе Царстваў ягонае Бібліі, у супастаўленьні з двума ўжо ведамымі варыянтамі з Кнігі Сыраха й Кнігі Быцьця. Там-жа рэпрадукцыя партрэту доктара Скарыны на Падуанскім

<sup>73</sup> Т у м а ш, Вітаўт. Партрэт Скарыны ў Падуі (Запісы Беларускага Інстытуту Навукі й Мастацтва. Нью Ёрк, кн. I, 1952, б. 40—44).

<sup>74</sup> Б р а г а, С. Кароль Альбрэхт і Скарына (Запісы Беларускага Інстытуту Навукі й Мастацтва. Нью Ёрк, кн. 2(4), 1953, б. 108—113).

<sup>75</sup> Žnič, Rym, Nr. 56, 1960, b. 8; Nr. 61, 1961, b. 7; Nr. 62—63, b. 10; 1962, Nr. 64—65, b. 12.



універсытэце з удакладненымі весткамі пра прозьвішча мастака, што партрэт маляваў, ды час паўстаньня партрэту.<sup>76</sup>

Даволі шмат новых фактаў да жыцьцяпісу доктара Скарыны даюць тры працы Сымона Брагі, што былі друкаваныя апошнімі гадамі й у «Запісах» Інстытуту, і асобнымі адбіткамі: «Доктар Скарына ў Маскве»,<sup>77</sup> «Лякалізацыя жыцьцяпісу доктара Скарыны»<sup>78</sup> і «Пытаньне імя доктара Скарыны ў сьвятле актаў і літаратуры».<sup>79</sup> У першай зь іх — разгляд на шырэйшым культурна-гістарычным фоне архіўнае ведамкі пра падарожжа доктара Скарыны да Масквы ды публічнае спаленьне там, на загад маскоўскага князя Васіля Іванавіча, ягоных кнігаў Бібліі.

У другой — перагляд раней ведамых ды новавыяўленых архіўных і летапісных матар'ялаў да жыцьцяпісу доктара Скарыны, з паданьнем новых архіўных вестак пра прабываньне доктара Скарыны ў Даніі на становішчы каралеўскага сакратара, пра факты, што паказваюць на канфіскацыю праскіх Скарынавых кнігаў у Вроцлаве падчас іх перавозу з Прагі да Вільні каля 1520 году, на весткі нямецкае мэмуарнае літаратуры пра магчымую сутычнасьць зь Піліпам Мэлянхтонам ды Марцінам Лютэрам у Вітэмбэргу ў гадох 1532—1533, ды некаторыя іншыя.

У трэцяй — разгляджанае вычэрпваюча пытаньне існаваньня другога імя ў Скарыны — «Юры» — з выснавам, што ніякіх канкрэтных паказаньняў на існаваньне імя «Юры» ў Скарыны няма ды што сам ён ніколі гэткага імя ня ўжываў. У тым-жа нарысе й гістарычны разгляд прычынаў і матываў паваенных падсавецкіх намаганьняў «перахрысьціць» доктара Скарыну з Францішка ды ў «Георгія». Там-жа абмеркаваная й справа паходжаньня прозьвішча «Скарыны», з абгрунтаваным шырэй паглядам, што прозьвішча гэтае выводзіцца ад слова «скара», назову скуры ў старабеларускай мове. Друкавалася апошнімі гадамі ў выданьнях Інстытуту й колькі абшырнейшых рэцэнзьяў тых працаў, што кранаюць розныя скарынаведныя пытаньні. Зь іх, для прыкладу, можна падаць рэцэнзью на кніжку пра Скарыну М. А. Алексютовіча,<sup>80</sup> заўвагі пра кнігу Е. Няміроўскага,<sup>81</sup> разгляд нарысу А. А. Сідарава,<sup>82</sup> ды колькі іншых.

---

<sup>76</sup> Брага, С. Партрэты доктара Скарыны (Конадні, БІН і М. Нью Ёрк—Мюнхен, кн. 7, 1963, б. 138—151).

<sup>77</sup> Брага, С. Доктар Скарына ў Маскве (Запісы. Беларускі Інстытут Навукі й Мастацтва. Мюнхен, кн. 2, 1963, б. 9—36). Таксама адбітка.

<sup>78</sup> Брага, С. Геаграфічная лякалізацыя жыцьцяпісу доктара Скарыны (Запісы. Беларускі Інстытут Навукі й Мастацтва. Мюнхен, кн. 3, 1964, б. 9—33). Таксама адбітка.

<sup>79</sup> Брага, С. Пытаньне імя доктара Скарыны ў сьвятле актаў і літаратуры (Запісы. Беларускі Інстытут Навукі й Мастацтва. Мюнхен, кн. 4, б. 184—215). Таксама адбітка, 1967, 40 б.

<sup>80</sup> Брага, С. Рэцэнзья на: М. А. Алексютовіч — Скарына, яго дзейнасьць і сьветапогляд, 1958 (Запісы. Беларускі Інстытут Навукі й Мастацтва. Мюнхен, кн. 1, 1962, б. 265—269).

<sup>81</sup> Брага, С. Рэцэнзья на: Е. Л. Немировский — Возникновение книгопечатания в Москве, 1964 (Запісы. БІНіМ. Мюнхен, кн. 3, 1964, б. 239—242).

<sup>82</sup> Брага, С. Рэцэнзья на: А. А. Сидоров — Узловые проблемы и нерешенные вопросы истории русского книгопечатания, 1964 (Запісы. БІНіМ. Мюнхен, кн. 4, 1966, б. 265—268).



На скарынаведныя пытаньні накіраваная ўвага й дзвёх дакторскіх дысэртацыяў Янкі Садоўскага. Першая, з галіны літаратуры, абароненая ў 1963 годзе на Рымскім унівэрсытэце, адведзеная пытаньням сувязі Скарыны з культураю Захаду. Другая, з галіны мовы, абароненая ў 1967 годзе на Лёнданскім унівэрсытэце, разглядае мову Скарынавых Кнігаў Царства.<sup>83</sup>

У 1967 годзе былі апублікаваныя лацінскія тэксты і зробленыя на просьбу Беларускага Інстытуту Навукі і Мастацтва др. Пётрам Татарыновічам беларускія пераклады дзвёх прывілейных граматаў караля й вялікага князя Жыгімонта, што выстаўленыя былі ў лістападзе 1532 году ў Кракаве.<sup>84</sup>

Не згадваюцца тут розныя газэтныя артыкулы ды зацемкі пра доктара Скарыну, што ў паваенныя гады зьяўляліся ў беларускім замежным пэрыядычным друку Эўропы й Амэрыкі, найчасцей пры нагодзе рэфэратаў пра Скарыну, Скарынавых выставак ці розных угодкаў. Іх было даволі шмат.

## 11

Хоць рост скарыніяны ў ахопленым аглядам часе, у гадох 1926—1966, адбываўся й у вельмі няспрыяльных гістарычна абставінах, ды ўсё-ж даводзіцца сьцьвердзіць вельмі істотны поступ у галіне вывучэньня жыцьцяпісу, а навет і пісьменьніцка-выдавецкае спадчыны доктара Франьцішка Скарыны. Варта падсумаваць хоць-бы найважнейшае: выяўленьне гандлёвых сувязяў роду Скарынаў з Пазнанем, судовое там справы за даўгі брата Івана ды зьявольнае доктара Скарыны. Знаход вестак пра двух Скарынавых сыноў, Франьцішка ды Сымона. Устанаўленьне факту падарожжа доктара Скарыны да Масквы ды публічнага спаленьня тамака ягоных кнігаў. Выяўленьне Даніі, як месца прабываньня й дзейнасьці доктара Скарыны.

Раскрытыя гэтым-жа часам новыя галіны Скарынавае дзейнасьці: праца на становішчы надворнага сакратара й лекара ў віленскага біскупа, праца сакратаром караля Даніі ды садоўнікам караля Аўстрыі, Чэхіі й Вугоршчыны Фэрдынанда I. Адзначыць тут трэба й выяўленьне вельмі цікавых фактаў, што паказваюць на канфіскацыю кнігаў Скарынавае Бібліі ў Вроцлаве. Важным вынікам раскрыцьця фінальнае праскае Скарынавае дзейнасьці было ўстанаўленьне прыблізнага часу сьмерці доктара Скарыны — другая палавіна 1540 году. Самых новых дакумэнтаў актавых запісаў ды летапісных вестак датычных доктара Скарыны, або ягонага роду, за мінулых сорок год было выяўлена звыш дваццаці — больш, чым ведама іх было перад гэтым.

Сам пералік, і толькі важнейшага, паказвае, што ў выяўленьні жыцьцяпісных фактаў доктара Скарыны за сорок мінулых год дасягнута больш, як за ўвесь час папярэдні ў стагодзьдзях XX ды XIX. Куды менш затое зроблена ў справе раскрыцьця й радзімых сваіх і заходняэўрапейскіх дужова-цывілізацыйных асноваў Скарынавага сьветагляду, хоць некаторыя спробы адзначыць трэба й у гэтай галіне. Найменш было дасьледваньняў

<sup>83</sup> Абежнік, Нр. 13. Беларускі Інстытут Навукі й Мастацтва. Нью Ёрк, 1967, б. 3.

<sup>84</sup> Žnič, Rym, Nr. 94, 1967, b. 4—6.



у галіне вывучэння кнігаў Скарыны, іх зместу, іх мовы ды ў пытанні значэння вагі Скарынавага ўкладу ў гісторыю беларускае літаратуры, мовы, друку, мастацтва, рэлігійнае ды філязафічнае думкі. Маруднейшы поступ у галіне вывучэння Скарынавае пісьменьніцкае ды выдавецкае спадчыны абумоўлены фактам, што камплетны збор Скарынавых ведамых выданьняў знайсці можна толькі ў бібліятэках СССР і яны сяньня недаступныя шырэйшаму навуковаму дасьледваньню. Ні ў БССР, ні ў СССР нічога ня зроблена, каб кнігі Скарыны ўдаступніць шляхам перавыданьня хоць-бы найважнейшага ў іх — поўнага збору Скарынавых прадмоваў, камэнтараў, паслоўяў. Гэта галоўныя прычыны таго, што дасьледная праца мінулых дзесяцігодзьдзяў канцэнтравалася найперш на вывучэнні жьцьцяпісу й дзейнасьці доктара Скарыны, а не на ягоных выданьнях, ягонай літаратурнай спадчыне, ягоным сьветаглядзе.

Паважны рост навуковае літаратуры пра доктара Скарыну ў гадох 1926—1966, у пару асабліва цяжкую для беларускага народу й няспрыяльную вельмі для беларускіх дасьледваньняў, выглядае на нейкі гістарычны парадокс. Паясьняецца гэта тым, што дзейнасьць доктара Скарыны не замыкалася ў межах толькі свайго краю, а мела шырокі эўрапейскі дыяпазон, была ўвязаная ў культурныя падзеі й духоўныя працэсы ўсяе Эўропы. Цэлая чарада эўрапейскіх і краёў, і культурна-палітычных цэнтраў былі кранутыя Скарынавай актыўнасьцяй. Дык доктар Скарына — духоўная вялічына ня толькі беларускага, а шырэйшага эўрапейскага засягу й значаньня. І таму, як гэта мінулыя гады й паказалі, нейкая спроба прымусовага спыненьня навукова-дасьледнае пра яго працы ў межах краю аднаго, калі гэта навет і Скарынавы родны край, ня ў стане спыніць цягласьці разьвіцьця навуковых пра яго зацікаўленьняў, а разам і росту літаратуры пра яго, росту «скарыніяны».

Калі прыраўнаць дасягненьні ў галіне скарынаведнае працы краёў Захаду да вельмі сьціплае скарынаведнае літаратуры мінулых сорок год падсавецкае, дык можна зацеміць, што ўсё новае, што гэтымі гадамі было выяўленьня й апублікавана пра доктара Скарыну, зьявілася на Захадзе. Толькі дзякуючы дасьледнай працы ў краёнах Захаду была раскрытая гэтымі гадамі цэлая чарада важных архіўных ды летапісных ведамак да жьцьцяпісу доктара Скарыны ды цэлыя новыя галіны Скарынавае дзейнасьці. Тымчасам публікаваньня пра Скарыну ў СССР нарысы, артыкулы, зацемкі, абапіраліся звычайна толькі на замежную або старую скарынаведную літаратуру, пераказвалі ці камэнтавалі толькі яе ў намозе асэнсаваць гістарычны пачын доктара Скарыны згодна з сучаснымі палітычнымі ўстаноўкамі Масквы. На тэрыторыі ўсяго СССР, улучна з БССР, гэтым часам ня было выяўлена ніводнага акту, дакумэнту, ніводнага новага, датычнага да жьцьцяпісу доктара Скарыны, факту.

Уражае гэта асабліва таму, што дасьледная праца на Захадзе была вэдзеная толькі ахвярнаю працаю паасобных навуковых працаўнікоў ды ня мела за сабою ніякога матар'яльнага падтрыманьня нейкіх акадэміяў ці іншых навукова-дасьледных дзяржаўных установаў. Была яна затое вольная ад усякіх партыйных абмежаньняў, кантроляў ды цэнзураў, што й абумовіла яе рост ды паважныя навуковыя дасягненьні.

Гістарычны парадокс нашага часу, што пра доктара Скарыну ў галіне навукова-дасьледнай сяньня можна больш зрабіць на амэрыканскім кан-



тынэнце, як у сучаснай сталіцы Скарынавага радзімага краю, у Менску. Гэта, бясспрэчна, ня зь віны беларускіх падсавецкіх навукоўцаў. Гэта толькі адбітак тых ненармальных умоваў беларусаведнае працы, што створаныя сяньня ў Беларускай ССР дзеля завостранага вялікадзяржаўнага асыміляцыйнага націску Масквы на нерасейскія народы свае імперыі.

Агляд найнавейшае скарыніяны на месцы будзе закончыць пытаньнем: што трэ было-б зрабіць, каб пакласьці навуковыя падваліны для грунтоўнага вывучэньня жыцьця, дзейнасьці й культурна-духовае спадчыны доктара Францішка Скарыны? У вадказе на гэтае пытаньне адзначыць тут можна колькі важнейшых заданьяў:

1. Уклад ды друк збору тэкстаў усіх актаў, дакумэнтаў ды летапісных, датычных да доктара Скарыны, ці ягонага роду, вестак. Гэткіх архіўна-летапісных пазыцыяў ведама сяньня 47.

2. Уклад і выданьне камплетнае бібліяграфіі скарыніяны — бібліяграфіі ўсей існуючай пра Скарыну літаратуры, што раськіданая ў часе на працягу блізу пяці стагодзьдзяў.

3. Апрацаваньне на аснове ведамых сяньня актавых ды летапісных матар'ялаў ды друк грунтоўнае біяграфіі доктара Скарыны.

4. Прыгатова й друк поўнага збору Скарынавых прадмоваў, заўвагаў, паслоўяў да ўсіх кнігаў ягонага выданья.

5. Уклад і друк альбому з рэпрадукцыямі ўсяе Скарынавае графічна-мастацкае спадчыны — усіх дрэварытных ілюстрацыяў ягоных кнігаў, якіх ведама звыш 50-ці, усіх заставіцаў у ліку колькідзесяці, усіх загаловачых бачынаў, усіх аздобных літараў-ініцыялаў, якіх колькісот, ды узораў усіх варыянтаў усіх літараў Скарынавых шрыфтоў ягонае й праскае й віленскае друкарняў.

6. Перавыданьне фатадрукам, у храналагічным парадку іх выхаду, усіх ведамых Скарынавых выданьяў і праскіх і віленскіх, — каля 4000 бачынаў друку, — што дае 8 тамоў поўнага «акадэмічнага» выданья Скарынавае выдавецкае спадчыны, калі лічыць па 500 бачынаў на том. Гэта выданьне фундаментальнае навуковае вагі для ўсякіх скарынаведных дасьледваньняў, выданьне дыяпазнам свайго навуковага значанья годнае нацыянальна-навуковых заданьяў беларускае акадэміі навук, а пры сучасных нізкіх коштах фатаперадруку зусім рэальнае й пры абмежаных навет фінансавых магчымасьцях. Поўнае акадэмічнае перавыданьне ўсіх кнігаў Скарыны, гэта аснова-асноваў для ўсяе ды ўсякае скарынаведнае працы, гэта фундаментальнае жарало неабходнае для навуковых дасьледваньняў моваведам, літаратураведам, тэалёгам, кнігаведам ды гісторыкам друку.

7. Скласьці ды выдаць слоўнік мовы Скарыны. Слоўнік гэтакі важны, вельмі ня толькі для вывучэньня гісторыі разьвіцьця беларускае мовы, але й іншых славянскіх моваў найперш — усходняславянскіх. Трэба адзначыць, што слоўнік гэтакі быў апрацаваны ўжо 80 год таму ведамым скарыністым П. В. Валадзіміравам, ды ня выдадзены ён і да гэтай пары. Валадзіміраў побач кажнага ўжытага Скарынам слова даў і яго адпавед-



нікі ў мовах лацінскай, чэскай і царкоўнаславянскай<sup>85</sup> Слоўнік гэты, калі ня знішчыў яго час, ляжыць нейдзе ў пасьмертных архівах П. В. Валадзімірава (1854—1902), прафэсара Кіяўскага ўнівэрсытэту. Трэ было-б яго адшукаць, перагледзець, а калі-б аказалася патрэбным, дапоўніць і выдаць. Ці — скласьці гэтакі слоўнік нанова ды яго выдаць.<sup>86</sup>

8. Правесці рэгістрацыю ўсіх ведамых месцаў былога існаваньня, карыстаньня й перахоўваньня кнігаў выданьня доктара Скарыны на працягу больш чатырох мінулых стагодзьдзяў, ды, адначасна, зрабіць дакладны ўлік ўсіх экзэмпляраў гэтых кнігаў, што захаваліся да нашага часу. Сыстэматычны іх перагляд, супастаўленьне, ды вывучэньне паробленых на іх прыпісак ды заўвагаў і чытачамі, і собсьнікамі кнігаў, дазволіць лепш пазнаць прастор пашырэння Скарынавых выданьняў і выявіць тыя слаі грамадства, у якіх яны былі ў найбольшым карыстаньні й пашане.

Гэткія, выглядае, найважнейшыя заданьні сучаснае скарынаведы. Выкананьне іх створыць салідную навуковую аснову для будучага грунтоўнага вывучэньня жыцьця й вялікае культурна-гістарычнае спадчыны выдатнага вучонага й гуманісты Беларусі пары Рэнэсансу.

---

<sup>85</sup> Владимирова, П. В. Доктор Франциск Скорина, СПб, 1888.

<sup>86</sup> Як паведаміў Ул. Анічэнка, у Інстытуце мовазнаўства АН БССР ужо складзена картатэка слоўніка мовы Скарыны, якая налічвае каля 30 000 картак. Анічэнка, Уладзімір. Крокі гісторыі (Польмя, Мінск, кн. 5, 1968, б. 250).

У 1969 годзе Інстытут літаратуры АН БССР выдаў тэксты прадмоваў і паслоўяў Скарыны.

# Бібліяграфія скарыніяны

Акты — Скарынавы кнігі — Іх водпісы — Скарынаведная літаратура —  
Скарына ў літаратуры й мастацтве

1492—1967

Апрацаваў

*Вітаўт Тумаш*

## УВОДНЫЯ ЗАЎВАГІ

Згадкі пра датычную да доктара Францішка Скарыны літаратуру зда-раюцца ўжо ў аўтараў XVIII ды пачаткаў XIX стагодзьдзя — Рынгельтаўбэ (1744), Бакмайстэра (1776), Даброўскага (1814). У годзе-ж 1813 Сопікаў даў і бібліяграфічны пералік ды вопіс блізу ўсіх выданьняў самога Скарыны.<sup>1</sup> Першыя бібліяграфіі скарынаведнае літаратуры зьявіліся, аднак, толькі ў вапошняй чверці XIX стагодзьдзя. Яны пазьней папаўняліся літаратурай новавьяўленай і нарастаючай новай ды разгалініліся на бібліяграфіі двух тыпаў: магчыма поўныя на свой час сьпісы *паказьнікі* скарынаведнае літаратуры і крытычныя бібліяграфічныя *агляды* важнейшае толькі ска-рыніяны.

Першыя паважнейшыя *паказьнікі* скарынаведнае літаратуры дадзеныя ў «Описании» 1883 году Каратаева.<sup>2</sup> Там, побач камплетнага пераліку выданьняў самога Скарыны, пры канцы вопісаў паасобных кнігаў прыведзена каля паўсоткі бібліяграфічных пазыцыяў літаратуры пра гэтыя выданьні. Другі з чаргі, дапоўнены й пашыраны, ды *паказьнік* самое ўжо толькі літа-ратуры пра Скарыну быў надрукаваны ў 1904 годзе ў расейскім біяграфіч-ным слоўніку А. Купаловым.<sup>3</sup> Тамака ўжо каля 80-ці бібліяграфічных па-зыцыяў. Дапоўніў гэтыя два *паказьнікі* ў 1930 годзе С. Эстрайхер.<sup>4</sup>

Шмат больш, як ува ўсіх папярэдніх *паказьніках*, скарынаведнае літа-ратуры пры канцы надрукаванае ў 1946 годзе працы А. В. Флароўскага

<sup>1</sup> Сопиков, Василий. Опыт российской библиографии, ч. I. СПб, 1813, б. 9—19, 25—45, 119—120, 183—184, 280—283.

<sup>2</sup> Каратаев, И. Описание славяно-русских книг напечатанных кирилловскими буквами, т. I. СПб, 1883, б. 28—44, 56—67.

<sup>3</sup> Купалов, А. Скорина, Франциск (Русский биографический словарь, т. 18. СПб, 1904, б. 602—603).

<sup>4</sup> *Estreicher, Karol. Bibliografja Polska*, т. 28. Kraków, 1930, б. 190.



«Чешская библия...».<sup>5</sup> Трэба мець, аднак, на ўвагу, што гэта ў запраўд-насьці не паказьнік самое скарыніяны, а толькі сьпіс літаратуры да працы «Чешская библия...», у якім, умітусь, прыведзена й шмат публікацыяў, што маюць дачыненне да тэмы працы, але нікога беспасярэдняга да Скарыны. Выявіць дзеля гэтага ў сьпісе самую скарыніяну, якое там звыш 200 пазыцыяў, без перагляду самых выданьняў, не заўсёды лёгка. Пасьля друку сьпісу Флароўскага, паважнейшае дапаўненьне, пераважна бібліяграфіяй скарыніяны найнавейшай, можна знайсці толькі ў кнізе 1959 году *Drukarze dawnej Polski*, больш 30-ці пазыцыяў.<sup>6</sup> Гэтаю публікацыяй і замыкаецца чарада даведачных паказьнікаў скарынаведнае літаратуры.

У галіне не паказьнікаў, а крытычных аглядаў важнейшае толькі скарынаведнае літаратуры, стаіць першым агляд П. В. Валадзімірава 1888 году, што дадзены пры пачатку ягонае манаграфіі пра Скарыну.<sup>7</sup> Агляд гэты абаперты найперш на літаратуры паказанай у 1883 годзе Каратаевым, хоць ёсьць у ім і публікацыі Каратаевым не адзначаныя. Другі, шмат ужо абшырнейшы й на сваю пару даволі вычарпальны, агляд даў Ул. Пічэта ў сваей *Scoriniana, 1776—1926*.<sup>8</sup> Пічэтаў агляд вартасны тым, што складзены ён паводле нарастаючых у скарынаведнай літаратуры спрэчных ды няясных пытанняў, як месца друку Скарынавых кнігаў, веравызнаньне Скарыны, яго імя, сацыяльнае паходжаньне, ды іншых. Паважны яго недастатак той, што ахоплівае ён скарыніяну толькі ад году 1776, а выпускае зь віду ўсю вельмі цікавую і важную скарынаведную літаратуру пары папярэдняй, XVI—XVIII стагодзьдзяў. Пасьля Пічэты, абапіраючыся галоўна на пададзенай скарынаведнай літаратуры ў працах А. В. Флароўскага, кароткі агляд старое й навейшае скарыніяны ў 1958 годзе даў у сваей кніжцы М. Алексютовіч.<sup>9</sup> Крытычны агляд найнавейшае літаратуры пра Скарыну, складзены як працяг, ды адначасна й дапаўненьне Пічэтавай *Scoriniana*, надрукаваны ў гэтым зборніку пад загалоўкам *Scoriniana nova, 1926—1966*.

Друкаваная гэтта «Бібліяграфія скарыніяны» ў сваей істоце тыпу папярэдных паказьнікаў Купалова ды Флароўскага. Ды ў XX стагодзьдзі на доктара Скарыну, ягоную літаратурную ды выдавецкую спадчыну, зьвернутая ўвага ўжо ня толькі навукоўцаў, але й мастакоў, пісьменьнікаў, публіцыстых, а ці раз і палітыкаў. Вось гэта й узятая на ўвет пры складаньні друкаванай тут бібліяграфіі, і розьніца яна ад папярэдных сваім шырокім, татальным ахопам усяе ды ўсякае скарыніяны — актавае й кніжнае, рукапіснае й друкаванае, навуковае й публіцыстычнае, літаратур-

<sup>5</sup> Флоровский, Антон Васильевич. Чешская библия в истории русской культуры — Франциск Скорина и продолжатели его дела (*Sbornik filologický*, III. *Třída České Akademie Věd a Umění*, sv. XII. Praha, 1940—1946, b. 249—258).

<sup>6</sup> Kawecka-Gryczowa, Alodja; Koratajowa, Krystyna, i Krajewski, Wojciech. *Drukarze dawnej Polski. Zesz. 5: Wielkie Księstwo Litewskie*. Wrocław—Kraków, 1959, b. 229—230.

<sup>7</sup> Владимирова, Петр Васильевич. Доктор Франциск Скорина. Его переводы, печатные издания и язык. Общество Любителей Древней Писменности, т. XC. СПб, 1888.

<sup>8</sup> Пічэта, Уладзімер. *Scoriniana, 1776—1926* (Чатырохсотлецьце беларускага друку, 1525—1925. Інстытут Беларускае Культуры. Менск, 1926, б. 284—327).

<sup>9</sup> Алексютовіч, М. А. Скарына, яго дзейнасьць і сьветапогляд. Мінск, 1958, б. 6—18.



нае й мастацкае. Куды шырэйшая яна за паказьнікі папярэднія й дыяпа-  
зонам ахопленанага часу, бо абымае скарыніяну ад году 1492 да году 1967.

Каля 90% пазыцыяў паказьніка зарэгістравана de visu на аснове беспас-  
сярэдняга зазнаямленьня з тэкстам ці арыгіналаў, ці іх фатастатычных або  
мікрафільмавых рэпрадукцыяў. Паказьнік ахоплівае больш 1200 біблія-  
графічных пазыцыяў, бо апрача чародна нумараваных, ёсьць у ім і колькі  
дададзеных у часе друку: 85а, 122а, 122b, 122с, 158а, 282а, 283а, 385а, 442а,  
ды іншыя. Паказьнік не падае скарыніяны радыёвых і тэлевізійных пера-  
дачаў, хоць картатэка БІНІМ ахоплівае й гэтыя галіны.

Паказьнік складзены на аснове тае картатэкі Беларускага Інстытуту  
Навукі й Мастацтва ў Нью Ёрку ў якой ад колькіх год рэгіструецца сыстэ-  
матычна ўся новавыяўленая й нарастаючая новая скарыніяна. На дадзены  
час картатэка гэтая абымае каля 2000 пазыцыяў. Калі зарэгістраваная ў  
картатэцы скарыніяна XVI—XVIII стагодзьдзяў друкуецца тут у камплет-  
най паўніні, скарыніяна XIX—XX стагодзьдзяў у падборы. Выпушчаныя  
драбнейшыя зацемкі, артыкулы, весткі хронікі. Не самая караціня, аднак-  
жа, была вырашальнаю пры падборы матар'ялу да друку, а зьмест. Пры-  
водзяцца часта й згадкі ды ведамкі вельмі кароткія, як, прыкладам, усе, і  
найдрабнейшыя, паказьнікі пра сучаснае, ці былое месцазнаходжаньне  
Скарынавых кнігаў, рукапісных іх копіяў, або — падражаньняў. Пададзе-  
ныя й падобныя бібліяграфічныя пазыцыі, як артыкул 1928 году сакратара  
ЦК КПБ В. Кнорына,<sup>10</sup> ці 1944 году, таксама сакратара ЦК КПБ, Г. Гар-  
бунова,<sup>11</sup> хоць Скарына ў іх згадваецца толькі раз. Абодва гэтыя артыкулы  
мелі вырашальнае значаньне для гісторыі разьвіцьця падсавецкае скары-  
ніяны. Пасьля першае — усякая дасьледная скарынаведная праца ў БССР  
і ўсім СССР была спыненая на год пятнаццаць. Пасьля-ж другое была яна  
ізноў дазволена, але з абавязваючымі аўтараў палітычнымі ўстаноўкамі  
ды націскам на пераіменаваньне Скарыны з Францішка на «Георгія».

Складзены паказьнік прынцыпам храналягічным. Пазыцыі кажнага з  
разьдзелаў дадзеныя ў строгай часовай паслядоўнасьці. Храналягічны  
ўклад бяспрэчна выдатна дапамагае хуткаму асэнсаваньню дадзенага да-  
кумэнту, актавага запісу, навуковае працы, артыкулу, ці мастацкага твору  
ў гістарычнай сузалежнасьці з падзеямі й фактамі часу свайго паўстаньня.  
Пры гэтым укладзе лёгка прасачыць і ўвесь працэс разьвіцьця ды росту  
скарыніяны.

Перад пачаткам бібліяграфіі дадзены альфабэтны сьпіс ужываных у  
паказьніку скаротаў, скаротаў пераважна назоваў навуковых установаў і  
арганізацыяў. Пры канцы памешчаны альфабэтны іменны паказьнік су-  
страканых у бібліяграфіі прозьвішчаў літаратуры кірылічнай, а па ім —  
лацінічнай.

Друкаваны тут паказьнік у сваіх пяці разьдзелах ахоплівае гэтакія га-  
ліны скарыніяны: 1. актавыя, эпістулярныя й летапісныя матар'ялы; 2. вы-  
даньні доктара Скарыны; 3. рукапісныя водпісы й падражаньні кнігаў  
Скарыны; 4. скарынаведную літаратуру, ды, 5. скарыніяну ў літаратуры  
й мастацтве.

<sup>10</sup> Кнорын, В. Аб рашаючых «дробязях» у вялікім пытаньні (Асьвета, Нр. 4.  
Народны Камісарыят Асьветы й Саюзу Працаўнікоў Асьветы. Менск, 1928, б. 4).

<sup>11</sup> Гарбуноў, Г. 25 год Беларускае ССР (Беларусь, Нр. I. Масква, студзень  
1944 г.).



## 1. Акты

У разьдзеле гэтым пералік усіх ведамых дакумэнтаў, лістоў, граматаў, актавых і летапісных запісаў датычных да доктара Франьцішка Скарыны, ці да Скарынавага роду. Гэта першы падобны камплетны ўлік усяго ведамага актавага ды летапіснага матар'ялу пра доктара Скарыну. Калі Валадзіміраў у 1888 годзе выдаваў сваю манаграфію, было ведама яшчэ толькі 7 датычных да Скарыны актавых запісаў. Гэты-ж паказьнік падае іх 47, каля дзесяці з чаго, гэты акты выяўленыя апошнімі гадамі дасьледнаю працаю Беларускага Інстытуту Навукі й Мастацтва. Гэта ці акты новаадкрытыя, як запіс падуанскае біскупскае курыі (Нр. 7), ці хоць і публікаваныя яшчэ ў XIX стагодзьдзі, ды толькі цяпер з асобаю доктара Скарыны зьвязаныя, як, прыкладам, 6 актаў праскага архіву (Нр. 36—41). Каля 20-ці іншых пададзена, на падставе фатаадбіткаў, бібліяграфічнаму ўліку й вопісу тут першы раз, як, прыкладам, 17 запісаў актавых кнігаў места Пазнаня (Нр. 10—16, 21—30). Дагэтуль, зь інфармацыі 1926 году М. Вайцяхоўскай,<sup>12</sup> было ведама толькі, што іх «даволі шмат», ды нікога дакладнейшага іх уліку ніхто ня даў. Дык звыш палавіны зарэгістраванага ў гэтым разьдзеле матар'ялу ўліку ды вопісу паддаецца ўпяршыню.

Мець трэба на ўвеце, што адзін улічаны тут дакумэнт, — пісаны палацінску службовы кантракт праскага каралеўскага садоўніка «Містра Франьцішка» (Нр. 35), — сянняя яшчэ ў архівах ня знойдзены, хоць пра існаваньне й арыгіналу, і копіі, ведама зь ліставаньня праскае каралеўскае каморы. Тэксты-ж усіх іншых, бальшыні на мікрафільмах з арыгіналаў, знайходзяцца ў зборах скарыніяны Беларускага Інстытуту Навукі й Мастацтва. Трэба таксама адзначыць, што хоць апошняя (Нр. 47) рэгістраваная тут летапісная вестка гавора выяўна пра тагасамага «Сымона Руса з Полацка», Скарынавага сына, што й у летапіснай вестцы пад Нр. 46, ды гэты ўсё-ж вымагае яшчэ свайго пацьверджанья.

Паказьнік актавых матар'ялаў дае, паводле магчымасьці, датаваньне дакумэнтаў, месца іх паўстанья, аўтара, зьмест, мову, месца сучаснага, ці ведамага ранейшага месцазнаходжанья, ды інфармацыі пра друк рэпрадукцыі арыгіналаў, іх тэкстаў, ці перакладаў тэкстаў, калі яны былі.

## 2. Кнігі Скарыны

У гэтым разьдзеле камплетны пералік усіх ведамых сянняя 23-х праскіх і 2-х віленскіх выдадзеных доктарам Скарынам кнігаў з дакладным паказаньнем іх зьместу. Паказьнік побач назову кнігі, месца й часу яе выхаду, дае лік балонак кажнае кнігі й усіх яе складовых частак, ды лік пэмешчаных у кнігах дрэварытных ілюстрацыяў. Пададзены тут дакладна зьмест усіх чатырох частак Скарынавага Апостала ды 25-ці складовых частак Малое Падарожнае Кніжкі. Трэба мець на ўвазе, што Скарына ў кнігах свайго выданья нумараваў не бачыны («страницы»), а толькі балонкі («листы»). Дзеля нястачы адпаведнага друкарскага шрыфта, якім можна

<sup>12</sup> *Wojciechowska, Maria*. Рэцэнзыя на: *L. Abramowicz — Cztery wieki drukarstwa w Wilnie* (Kwartalnik historyczny, XL. Lwów, 1926, b. 473—474).





Укладальнік пачуваецца да абавязку выказаць сваю ўдзячнасьць усім, хто чымнебудзь прычыніўся да ўкладу й паявы друкам гэтага паказьніка, а найперш др. *Вітаўту Кіпелю* за нястомную дапамогу пры выяўленьні скарыніяны ў Публічнай Бібліятэцы Ню Ёрку; праф. др. *Янку Садоўскаму* за такую-ж дапамогу ў бібліятэках і архівах Эўропы; прафэсару др. *Антону Вясілевічу Флароўскаму* за дасланьне мікрафільму граматы 1552 г. караля Фэрдынанда I; Мансіньёру др. *Пётру Татарыновічу* за ласкавае пасярэдніцтва пры прыдбаньні мікрафільмаў падуанскіх актавых запісаў; сп. *Янку Запрудніку* за судзейнасьць пры рэгістрацыі сучаснае падсавецкае скарыніяны, а сп. *Янку Ніхаёнку* за безынтэрэсоўную фататэхнічную дапамогу.

## СКАРОТЫ

АН БССР — Акадэмія Навук Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, Менск.

АН СССР — Академия Наук Союза Советских Социалистических Республик, Москва.

БДУ — Беларускі Дзяржаўны Унівэрсытэт, Менск.

БІНІМ — Беларускі Інстытут Навукі й Мастацтва, Ню Ёрк/Мюнхен.

ВЕ — Вестник Европы, Москва (1802—1830), С.-Петербург (1866—1918).

ГВ СССР — Государственная Библиотека СССР, Москва.

ЖМНП — Журнал Министерства Народного Просвещения, С.-Петербург.

ІБК — Інстытут Беларускае Культуры, Менск.

ІМ АН БССР — Інстытут мозазнаўства АН БССР, Менск.

ИОНЛ — Историческое Общество Нестора Летописца, Киев.

ЛіМ — Літаратура і мастацтва. Орган праўленьня Саюза пісьменьнікаў і Міністэрства культуры БССР, Менск.

НТШ — Наукове Товариство им. Т. Шевченка, Львів/Ню Ёрк.

ОИДР — Общество истории и древностей российских при Императорском Московском университете.

ОРЯС — Отделение русского языка и словесности Императорской Академии Наук, С.-Петербург.

СПБ — Санктпетербург, Санкт-Петербург, С.-Петербург.

УИ — Университетские известия, Киев.

ЧБД — Чатырохсотлецьце беларускага друку, 1525—1925 (зборнік). Інстытут Беларускае Культуры, Менск, 1926.

**ЗАЎВАГА:** Скаротам б. у бібліяграфіі перадаецца слова «бачына» — лацінскае *pagina*, ангельскае *page*, расейскае «страница». Скаротам бл. — слова «балонка», лацінскае *folium*, ангельскае *leaf*, расейскае «лист».

## I. АКТЫ

Храналягічны паказьнік ведамых дакумэнтаў, актавых ды летапісных запісаў, лістоў і граматаў датычных да доктара Франьцішка Скарыны ці да ягонага роду.

1. 1492. V. 15. Масква. Ліст Івана III, вялікага князя маскоўскага, да караля польскага й вялікага князя літоўскага Казімера Ягайлавіча, у якім скарга на полацкіх купцоў Лукіяна Скарыну й Пракофіева, якія быццам «паграбілі» ў Полацку купца Лучаніна Дароню Іванава, падданага князя маскоўскага.  
**Перахоўваецца:** Масква, Главный Архив Министерства Иностранных Дел. Первая посольская книга польского двора (1487—1500), б. 151—169.  
**Перадрук:** Сборник Императорского Русского исторического общества, т. 35. СПб, 1882, Нр. 16, б. 67. «Сборник» перавыданы ў 1892 г.
2. 1504 г. Кракаў. Запіс паступленьня на Кракаўскі ўнівэрсытэт у зімовым паўгодзьдзі «Франьцішка, сына Лукаша, з Полацка», упісное — два грошы: Franciscus Luce de Ploczko 2 gr.  
**Перах.:** Кракаў, Унівэрсытэцкая бібліятэка, рукапіс Nr. 258. Metrica, t. I, f. 500a.  
**Перадрук:** Album studiosorum Universitatis Cracoviensis. Tomus II (ab anno 1490 ad annum 1551). Editionem curavit Adam Chmiel. Academia Litterarum Cracoviensis. Cracoviae, 1892, б. 91.
3. 1506. XII. 13. Кракаў. Запіс у прамацыйнай кнізе філязафічнага факультэту Кракаўскага ўнівэрсытэту пра наданьне ступені бакаляўра «Франьцішку з Полацка, Ліцьвіну» — Fran. de Poloczko, Litphanus.  
**Перах.:** Кракаў, Унівэрсытэцкая бібліятэка, Liber Promotionum philosophorum ordinis.  
**Перадрук:** Statuta nec non Liber Promotionum philosophorum ordinis in Universitate studiosorum Jagellonica ab anno 1402 ad annum 1849. Edidit Josephus Muczkowski. Cracoviae, 1849, б. 144. Таксама: Сымон Брага — Пытаньне імя доктара Скарыны ў сьвятле актаў і літаратуры (ЗАПІСЫ, кн. 4, БІНІМ, Мюнхен, 1966, б. 195; адбітка: Нью Ёрк — Мюнхен, 1967, б. 18).
4. 1512. XI. 5. Падуя. Пратакол паседжаньня ў царкве сьв. Урбана Калегіі Артыстых і Мэдыкаў Падуанскага ўнівэрсытэту ў справе дапушчэньня да экзаменаў на доктара лекарскіх навукаў «вучонейшага юнака, доктара навукаў, сына нябошчыка Лукаша Скарыны з Полацка, Русіча». Палацінску.  
**Перах.:** Archivio antico della Università di Padova, Mstt., vol. 321. Sacri Collegii Dominorum Artistarum et Medicorum, 1512—1523, f. 5.  
**Перадрук:** И. Шляпкин — К биографии Франциска Скорины (ЖМНП, Нр. 4, СПб, 1892, б. 383—384). Фатарэпрадукцыя, лацінскі тэкст, беларускі пераклад — „Žnič“, Nr. 61, Рым, 1961, б. 6. Расейскі пераклад: «Неман», Нр. 8, Минск, 1967, б. 158. Рэпрадукцыя, тэкст, пераклад — ЗАПІСЫ, кн. 5. Мюнхен, 1970, б. 67—69.
5. 1512. XI. 6. Падуя. Пратакольны запіс пра пробны экзамен Франьцішка Скарыны ў царкве сьв. Урбана. Пры канцы запісу — імі й прозьвішчы 14 прысутных прафэсароў. Палацінску.  
**Перах.:** Падуя, тамсама.  
**Перадрук:** И. Шляпкин, тамсама, б. 384. Фатарэпрадукцыя, лацінскі тэкст, беларускі пераклад — „Žnič“, тамсама, б. 7. Расейскі пераклад: «Неман», тамсама, б. 158—159. Рэпрадукцыя, тэкст, пераклад — Запісы, кн. 5, 1970, б. 69—72.



6. 1512. XI. 9. Падуя. Пратакольны запіс Сьвятое Калегіі пра ход экзаменаў і прамоцыі Франьцішка Скарыны на доктара лекарскіх навук у падуанскім біскупскім палацы. Пры канцы запісу — імі й прозьвішчы 24-х прысутных прафэсараў Калегіі. Палацінску.  
**Перах.:** Падуя, тамсама.  
**Перадрук** (бязь імяў і прозьвішчаў прафэсараў Калегіі) — И. Шляпкин, тамсама, б. 385. Фатарэпрадукцыя, лацінскі тэкст — „Žnič“, Nr. 62—63. 1962, б. 10; беларускі пераклад — „Žnič“, Nr. 64—65, 1962, б. 12. Расейскі пераклад: «Неман», тамсама, б. 159. Рэпрадукцыя, тэкст, пераклад — ЗАПІСЫ, кн. 5, 1970, б. 72—75.
7. 1512. XI. 9. Падуя. Пратакольны запіс у актавай кнізе падуанскага біскупскага палацу пра ход экзаменаў і прамоцыі на доктара лекарскіх навук «сакратара караля Дацыі» Франьцішка Скарыны. Пры канцы дзесяць імяў і прозьвішчаў прафэсараў-прамотараў і сьветкаў. Палацінску.  
**Перах.:** Падуя, Archivio antico della Curia Vescovile di Padova. Doctoratum, vol. 49, f. 122.  
**Перадрук:** Фатарэпрадукцыя, лацінскі тэкст, беларускі пераклад — „Žnič“, Nr. 56, 1960, б. 8. Таксама: Запісы, кн. 5, 1970, б. 75—77.  
**Вопіс:** Сымон Брага — Геаграфічная лякалізацыя жыцьцяпісу доктара Скарыны (ЗАПІСЫ, кн. 3, БІНІМ. Мюнхен, 1964, б. 19—21; адбітка, Нью Ёрк — Мюнхен, 1965, б. 17—19).
8. 1518. XII. Берасьце. Дэкрэт караля й вялікага князя Жыгімонта, якім Іван Скарына Палачанін (брат доктара Франьцішка Скарыны) ды колькі іншых віленскіх купцоў, звальняюцца ад грашовых прэтэнсыяў Андрэя з Львова. Палацінску.  
**Перах.:** Варшава, Archivum Głównie, Księgi Metryki Koronnej, Nr. 33, 165, **Дакумэнт рэгістраваны:** Matricularum Regni Poloniae Summaria, excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo Varsoviensis asservantur, contexuit indicesque adiecit Theodorus Wierzbowski. Pars IV. Sigismundi I regis tempora complectens. Volumen 2-um. Acta vicescancellariorum. Varsoviae, MCMXII, f. 195, Nr. 11992.
9. 1529 г. Вільня. Судовая пастанова караля й вялікага князя Жыгімонта ды Паноў Рады Вялікага Княства Літоўскага, якою дом у Вільні «на рынку» прысуджаны жонцы доктара Франьцішка Скарыны Маргарэце й яе дзецям. Пабеларуску.  
**Перах.:** Масква, Центральный Государственный Архив Древних Актов. Литовская Метрика, Книги судных дел, Nr. 4, бл. 203—231.  
**Перадрук:** П. В. Владимиров. Доктор Франциск Скорина. Общество Любителей Древней Писменности, т. ХС. СПб, 1888, б. 321—322.
10. 1529. VII. Пазнань. Запіс Кляўза Габэрлянда ў кнігі места Пазнаня пра нясплачаны яму памерлым Іванам Скарынам доўг у вышыні каля 500 флёрэнаў, з дамаганьнем забясьпечыць зварот доўгу маемасьцяй нябошчыка, што пад домам Якуба Корба. Вызначаныя тэрміны сплаты: першы 17 ліпеня 1529 г., другі 29 ліпеня. Палацінску.  
**Перах.:** Пазнань, Archivum Państwowe, w depozycie — Archivum Miasta Poznania, Advoc. 1516 — 33, f. 54v.
11. 1529. VII. Пазнань. Запіс Ешкі Фальковіча ў кнігі места Пазнаня пра нясплачаную яму памерлым Іванам Скарынам належнасьць у вышыні 200 флёрэнаў. Першы тэрмін сплаты — 8 жнівеня 1529 г. Палацінску.  
**Перах.:** Пазнань, тамсама, Advoc. 1516 — 33, f. 54v.
12. 1529. VII. Пазнань. Запіс Доктара Франьцішка (Скарыны) зь Вільні ў кнігі места Пазнаня пра нясплачаны яму памерлым Іванам Скары-

- нам доўг у вышыні 400 флёрэнаў. Першы тэрмін сплаты 8 жнівеня 1529 г. Палацінску.  
**Перах.:** Пазнань, тамсама, Advoc. 1516 — 33, f. 55.
13. 1529. VII. Пазнань. Запіс жонкі Якуба Корба ў кнігі места Пазнаня пра нясплачаную ёй памерлым Іванам Скарынам належнасьць у вышыні 30 флёрэнаў. Першы тэрмін сплаты — 8 жнівеня 1592 г. Палацінску.  
**Перах.:** Пазнань, тамсама, Advoc. 1516 — 33, f. 55.
14. 1529. VII. Пазнань. Запіс у кнігі места Пазнаня пра нясплачаныя памерлым Іванам Скарынам даўгі. Палацінску.  
**Перах.:** Пазнань, тамсама, Advoc. 1516 — 33, f. 58.
15. 1529. X. 23. Пазнань. Пратакол судовага ўліку й ашацаваньня 47 468 скураў на складах памерлага Івана Скарыны ды распадзел іх ягоным крэдытарам на пакрыцьцё нясплачаных даўгоў. Палацінску.  
**Перах.:** Пазнань, тамсама, Advoc. 1521 — 33, f. 93 — 96.
16. 1529. X. Пазнань. Паўнамоцтва выстаўленае Раманам Скарынам Міколе Лямскаму для справаў ліквідацыі даўгавых забавязаньняў ягонага нябошчыка бацькі, Скарыны Івана. Палацінску.  
**Перах.:** Пазнань, тамсама, Advoc. 1521 — 33, f. 96.
17. 1530. V. 16. Каралевец (Königsberg). Копія ліста герцага прускага Альбрэхта да ваяводы віленскага Альбрэхта Гаштаўта, з просьбай даць доктару Франьцішку Скарыну «помач і раду» ў ягоных маемасных клопатах у Вільні. Палацінску.  
**Перах.:** Staatsarchiv Königsberg. Altpreussische Foliant 48, f. 528 — 529. Цяпер у: Staatliches Archivlager, Göttingen.  
**Перадрук тэксту:** А. Миловидов — Новые документы относящиеся к биографии Франциска Скорины (Известия ОРЯС Российской Академии Наук 1917 г., т. XXII, кн. 2-я. Петроград, 1918, б. 223).  
**Беларускі пераклад** др. П. Татарыновіча: С. Брага — Кароль Альбрэхт і Скарына (ЗАПІСЫ БІНІМ, Нр. 2/4), Нью Ёрк, 1953, б. 110—112).
18. 1530. V. 16. Каралевец. Копія ліста герцага прускага Альбрэхта да віленскага Сэнату з просьбай ахаваць доктара Франьцішка Скарыну й ягоную сям'ю ад несправядлівых прэтэнсыяў і крыўдаў. Палацінску.  
**Перах.:** Тамсама, f. 529 — 530.  
**Перадрук тэксту:** А. Миловидов, тамсама, б. 224 — 225 (з памылковым датаваньнем — 18. У. 1530).  
**Беларускі пераклад** д-р П. Татарыновіча, тамсама, б. 112—113.
19. 1530. V. 16. Каралевец. Копія «Дарожнае граматы» — Literae passuum — выстаўленай герцагам прускім Альбрэхтам доктару Франьцішку Скарыну для вольнага пераезду з Каралеўца да Вільні. Палацінску.  
**Перах.:** Тамсама, f. 530 — 531.  
**Перадрук тэксту:** А. Миловидов, тамсама, б. 224. **Беларускі пераклад** др. П. Татарыновіча, тамсама, б. 112.
20. 1530. V. 26. Каралевец. Копія ліста герцага прускага Альбрэхта да ваяводы віленскага Альбрэхта Гаштаўта, у якім скарга на доктара Франьцішка Скарыну за тое, што той, едучы з Каралеўца да Вільні, забраў із сабой жыда лекара й друкара. Палацінску.  
**Перах.:** Тамсама, f. 535 — 537.  
**Перадрук тэксту:** А. Миловидов, тамсама, б. 225 — 223. **Беларускі пераклад** др. П. Татарыновіча, тамсама, б. 113.
21. 1532. II. 5. Кракаў. Копія каралеўскага мандату на арышт Франьцішка Скарыны за даўгі брата Скарыны Івана, выстаўлены ў выніку заха-



- даў крэдытараў, варшаўскіх купцоў, Майсея Старога, ягонага сына Лазара ды зяця Майсея. Палацінску.  
**Перах.:** Пазнань, тамсама (як і Нр. 10), Brul. Consul. 1531 — 32, f. 135v — 136.
22. **1532. IV. 12. Пазнань.** Паўнамоцтва варшаўскіх крэдытараў Івана Скарыны дадзенае Якубу Бшоско для справы спагону нясплачанага доўгу. Панямецку.  
**Перах.:** Пазнань, тамсама, Advoc. 1512 — 33, f. 122.
23. **1532. IV. Пазнань.** Дамаганьне Рамана Скарыны звольніць з арышту ягонага дзядзьку доктара Франьцішка Скарыну, з адначасным пасуленьнем сплату бацькавага доўгу забяспечыць залогам. Палацінску.  
**Перах.:** Пазнань, тамсама, Brul. Consul. 1531 — 32, f. 118 — 118v.
24. **1532. V. 1. Пазнань.** Пратэст Рамана Скарыны супраць трыманьня ў зьявольеньні беспадстаўна арыштаванага доктара Франьцішка Скарыны. Палацінску.  
**Перах.:** Пазнань, тамсама, Brul. Consul. 1531 — 32, f. 121v — 123.
25. **1532. V. 1. Пазнань.** Устанаўленьне Раманам Скарынам паўнамоцніка для справы звальненьня з арышту доктара Франьцішка Скарыны. Палацінску.  
**Перах.:** Пазнань, тамсама, Brul. Consul. 1531 — 32, f. 123 — 123v.
26. **1532. V. Пазнань.** Новае дамаганьне Рамана Скарыны звольніць доктара Франьцішка Скарыну з гваранцыяй сплаты доўгу. Палацінску.  
**Перах.:** Пазнань, тамсама, Brul. Consul. 1531 — 32, f. 144 — 145.
27. **1532. V. 2. Кракаў.** Копія другога каралеўскага мандату, прадстаўленага варшаўскімі крэдытарамі Скарыны Івана Радзе места Пазнаня, у якім загад не звальняць доктара Скарыну з арышту, пакуль ён ня сплаціць даўгоў брата Івана. Палацінску.  
**Перах.:** Пазнань, тамсама, Brul. Consul. 1531 — 32, f. 161v — 162v.
28. **1532. V. 24. Кракаў.** Копія загаду караля Жыгімонта, каб безадвалочна звольніць з арышту доктара Франьцішка Скарыну. Палацінску.  
**Перах.:** Пазнань, тамсама, Brul. Consul. 1531 — 32, f. 163v — 164.
29. **1532. VI. 17. Пазнань.** Заява доктара Франьцішка Скарыны перад Радай места Пазнаня з выясьненьнямі беспадстаўнасьці ягонага арышту. Палацінску.  
**Перах.:** Пазнань, тамсама, Brul. Consul. 1531 — 32, f. 162v — 163v.
30. **1532. VI. 17. Пазнань.** Дамаганьні доктара Скарыны кампэнсаты за панесеньня бяспраўным арыштам шкоды яму й віленскаму біскупу, у справах якога, як ягоны сакратар і лекар, да Пазнаня ён прыяжджаў. Палацінску.  
**Перах.:** Пазнань, тамсама, Brul. Consul. 1531 — 32, f. 164 — 165.
31. **1532. XI. 21. Кракаў.** Копія прывілейнае граматы караля й вялікага князя Жыгімонта, якою доктар Франьцішак Скарына звальняецца ад усякіх судовых прасьледаў за нясплачаныя даўгі памерлага брата Івана. Палацінску.  
**Перах.:** Варшава, Archivum Głównе, Księgi Metryki Koronnej, Nr. 48, f. 310.  
**Перадрукі:** Собрание государственных и частных актов, касающихся истории Литвы и соседних с нею владений... изданое Виленскою Археологическою Коммиссиею под редакцией Маврикия Круповича, ч. I. Вильно, 1858, Нр. XXX, б. 36 — 37 (у Круповича памылковае датаваньне — »1532 г. 5 Генваря«). Таксама: Acta Tomiciana. Tomus quartus decimus epistolarum, legationum responsorum, actionum et rerum gestarum Serenissimi Principis Sigismundi primi Regis Poloniae Magnis Ducis Lithuaniae. Edidit Vladislaus Pociecha. Posnaniae, Sumptibus

- Bibliothecae Kornicensis, MCMLII, f. XVI, 790 — 792. Лацінскі тэкст, беларускі пераклад: „Žnič”, Nr. 94. Rym, 1967, b. 4. Таксама ЗАПІСЫ, кн. 5, б. 116—118.
32. **1532. XI. 25. Кракаў.** Копія прывілейнае граматы караля й вялікага князя Жыгімонта, якою доктар Францішак Скарына выймаецца з пад юрысдыкцыі судоў і з пад улады ваяводаў, старастаў, гараднічых, ды іхных урадоўцаў і бярэцца пад беспасярэдняю юрыдычную ахову караля й вялікага князя. Палацінску.  
**Перах.:** Варшава, тамсама, Nr. 48, f. 308.  
**Перадрукі:** М. Крупович, тамсама, Нр. XXIX, б. 35 — 36 (з памылковым датаваннем — »21 Ноября«). Таксама, V. Росіеча, тамсама, f. 795 — 796. Лацінскі тэкст, беларускі пераклад: „Žnič”, Nr. 94. Rym, 1967, b. 5. Таксама ЗАПІСЫ, кн. 5, б. 118—120.
33. **1535. VI. 18. Полацк.** Акт судовае справы між зяцямі Івана Скарыны, Міхнай Аўсяньнікам і Еськай Сьцяпанавічам, за радавую зямлю Скарынаў на замку ў Полацку. Пабеларуску.  
**Перах.:** Масква, Цэнтральны Гасударственный Архив Древних Актов. Литовская Метрика, Нр. 16. Книги судных дел (1530—1538), Нр. 372, б. 263—264.  
**Перадрукі:** П. В. Владимиров — Доктор Франциск Скорина, СПб, 1888, б. 323 — 324. Таксама: Беларускі Архіў, т. 2, ІБК, Менск, 1928, б. 263.
34. **1535. X. 4. Полацк.** Судовая пастанова, якою радавая зямля Скарынаў на замку ў Полацку, што была ў карыстаньні Еські Сьцяпанавіча, перадаецца ў валаданьне Міхну Аўсяньніку. Правы доктара Францішка Скарыны на ягоную часьць гэтае зямлі судом засьцярэжаныя. Пабеларуску.  
**Перах.:** Масква, тамсама, Нр. 373, б. 264 — 264б.  
**Перадрукі:** П. В. Владимиров, тамсама, б. 324 — 325; Беларускі архіў, тамсама, б. 263 — 264.
35. **1535. Вена?** Службовы кантракт «Містра Франціско», праскага садоўніка караля Фэрдынанда I. Палацінску.  
**Перах.:** Сучаснае месцазнаходжаньне ня ведамае.  
Згадка пра гэты кантракт і яго копію ў лісьце з 27. VI. 1538 г. праскае каралеўскае каморы да караля Фэрдынанда I (гл. Нр. 36).
36. **1538. VI. 27. Прага.** Копія ліста Чэскае Каморы да караля Фэрдынанда I, у якім скарга на «Містра Франціско», праскага каралеўскага садоўніка, што ён мала дбае пра каралеўскі парк на Градчанах. Панямецку.  
**Перах.:** Прага, Дзяржаўны Архіў, Copialbuch Nr. 15, f. 156 — 160.  
**Перадрук:** Urkunden, Regesten und Inventare aus dem K. K. Statthaltereii Archiv in Prag. Herausgegeben von *Karl Köpl*, K. K. Statthaltereii-Archivar (Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses. Zehnter Band. Wien, 1889, f. 88 — 90, Nr. 6004).
37. **1538. VII. 4. Крэме (Аўстрыя).** Ліст караля Фэрдынанда I да Чэскае Каморы, у якім загад «Містру Франціску, нашаму садоўніку ў Празе», каб ён больш рупіўся пра парк на Градчанах ды пільней і хутчэй садзіў у ім дрэвы й краскі. Панямецку.  
**Перах.:** Прага, Дзяржаўны Архіў, Copialbuch Nr. 19, f. 31 — 33.  
**Перадрук:** K. Köpl, тамсама, б. 80, Nr. 6005.
38. **1539. II. 6. Прага.** Копія рапарту Чэскае Каморы каралю Фэрдынанду I пра стан парку на Градчанах, у якім сьветчаньне садоўніка «Містра



- Франціско», што данос каралю пра быццам масавае ссяканьне дрэваў у парку, ня згодны з праўдай. Панямецку.  
**Перах.:** Прага, Дзяржаўны Архіў, Sorialbuch Nr. 15, f. 261 — 263.  
**Перадрук:** К. Köpfl, тамсама, б. 91, Nr. 6030.
39. 1539. IV. 4. Прага. Копія ліста Чэскае Каморы да караля Фэрдынанда I, у якім запытаньне, зь якіх сумаў, пакрыць каля 200 гульдэнаў задоўжанасьці садоўніку «Містру Франціско». Панямецку.  
**Перах.:** Прага, Дзяржаўны Архіў, Sorialbuch Nr. 15, f. 279 — 280.  
**Перадрук:** К. Köpfl, тамсама, б. 92, Nr. 6035.
40. 1540. V. 2. Гент (Фляндрыя). Ліст караля Фэрдынанда I да Чэскае Каморы ў Празе з пагрозаю, што калі да яго ізноў дойдзе скарга «ад нашага садоўніка», ці ад каго іншага, пра тое, што гончыя сабакі італіянскіх майстроў, што працуюць пры будове летняга палацу ў парку на Градчанах, нішчаць і далей краскі й садовыя дрэўцы ў каралеўскім парку, дык вінаватыя будуць строга пакараныя й безадвалочна звольненыя з працы. Панямецку.  
**Перах.:** Прага, Дзяржаўны Архіў, Sorialbuch Nr. 19, f. 175  
**Перадрук:** К. Köpfl, тамсама, б. 95, Nr. 6043.
41. 1540. VI. 10. Прага. Копія ліста Чэскае Каморы да караля Фэрдынанда I, у якім пацьверджаньне, бачанага садоўнікам ды іншымі факту, зробленых у каралеўскім парку на Градчанах гончымі сабакамі італіянскіх майстроў шкодаў. Панямецку.  
**Перах.:** Прага, Дзяржаўны Архіў, Sorialbuch Nr. 15, f. 354 — 355.  
**Перадрук:** К. Köpfl, тамсама, б. 96, Nr. 6047.
42. 1541. VI. Прага. Ведамка храністы Гаека зь Лібачан, што падчас пажару Прагі 2 чэрвеня 1541 году ў доме сьвятара Яна з Пухава на Градзе Праскім згарэў «хлопчых Франьцішак, сын колішняга доктара Руса». Пачэску.  
**Друк:** Wacslaw Hájek. O nesstiasne przihodie, kteraz jse stala skrze ohen w Mensim Mieste Pražském, a na Hradie Swatého Wacslawa u na Hradczanech, etc., leta MDXXXI. Wyd. B. Netholický. Praha, 1541.  
**Перадрук:** Jan Beckovský. Poselkyně starých příběhov českých. Díl Druhý Vydal Antonín Rezek. Svazek 1. Praha, 1879, b. 100.
43. 1552. I. 29. Прага. Копія адкрытага ліста караля Фэрдынанда I, выстаўленага Скарынаваму сыну Сымону Русу, з загадам дапамагаць яму ў ягоных пошуках ды спагоне бацькавае маемасьці ды кнігаў. Пачэску.  
**Перах.:** Прага, Archiv čsl. ministerstva vnitra v Praze. Registra (kopiaře), sv. 51. f. 27b.  
**Перадрук:** Ant. Vas. Florovskij. Nové správy o pobytu Františka Skoruny v Praze (Časopis Národního Musea, Oddíl Duchovědný. Ročník CX. Praha, 1936, b. 11 — 12.
44. 1552. III. 9. Полацк. Полацкая рэвізія (перапіс), у якой вопіс маемасьці полацкіх Скарынаў ды зяця Скарыны Івана, Еські Сьцяпанавіча. Пабеларуску.  
**Перах.:** Бібліятэка графоў Браніцкіх. Другі сьпісок: С.-Петербург, Еоенно-Ученый Архив Главнаго Штаба, отд. 5, Нр. 78.  
**Перадрукі:** Сьпісок Бібліятэкі Браніцкіх — J. Szujski. Rewizya Województwa Połockiego z roku 1552 (Scriptores Kerum Polonicarum, t. V. Archiwum Komisji Historycznej, t. 2. Wyd. Komisji Historycznej Akademii Umiejętności w Krakowie. Kraków, 1880, b. 176, 184). Сьпісок Архіву Галоўнага Штабу — И. И. Лаппо — Полоцкая ревизия 1552 года (Чтения ОИДР, кн. 2-я (213). Москва, 1905, б. 2, 4, 16, 42).

45. **1553. I. Кракаў?** Копія інструкцыі караля й вялікага князя Жыгімонта Аўгуста свайму пасланцу пры папе ў Рыме, Адальбэрту Крыску, у якой паведамленьне, што за жыцьця й панаваньня ягонага бацькі, караля Жыгімонта, адзін з бацькавых падданых пераклаў на «рускую мову» й надрукаваў кнігі Бібліі ды павёз іх у Маскву, дзе кнігі гэтыя былі, на загад маскоўскага князя, публічна спаленыя. Палацінску.  
**Перах.:** Вена, былыя К. К. Archive.  
**Перадрук:** Joseph Fiedler. Ein Versuch der Vereinigung der russischen mit der römischen Kirche im sechzehnten Jahrhunderte (Sitzungsberichte der Philosophisch-Historischen Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Vierzigster Band, Heft I. Wien, 1862, Nr. IV, b. 110). Лацінскі тэкст і беларускі пераклад: Сымон Брага — Доктар Скарына ў Маскве (ЗАПИСЫ, кн. 2, БІНІМ, Мюнхен, 1963, б. 19. Адбітка, Нью Ёрк — Мюнхен, 1963, б. 15).
46. **1577 г.** Ведамка чэскага храністы Вацлава Бжэзана, што на паўдні Чэхіі, у Крумлэве, гэтым часам практыкаваў як лекар «паляк Сымон, па прозьвішчы Рус, з Полацка». Пачэску.  
**Друк:** Wacslaw Březan. Život Wiléma z Rosenberka (Stáročeska Bibliotheka, číslo II. Nákladem Českého Museum, Praha, 1847, b. 227).
47. **1584 г.** Ведамка, што на паўдні Чэхіі, у Інджыкова Градцэ, садоўнікам гэтым часам працаваў «Сымон Рус з Полацка», праўдападобна той самы «Сымон, па прозьвішчы Рус з Полацка», якога згадаў і Вацлаў Бжэзан (гл. Нр. 46). Пачэску.  
**Згадваецца:** František Teplý. Dějiny města Jindřichova Hradce. Díl II, č. 1. Jindřichova Hradce, 1929, b. 354. Таксама: F. Teplý. O posledních novokřtěncích v jižních Čechách (Čas. přátel. starožitnosti, XXXVIII).

## II. КНІГІ ВЫДАДЗЕНЬЯ ДОКТАРАМ ФРАНЬЦІШКАМ СКАРЫНАМ

Прага, ад 6 жнівеня 1517 году да 15 сьнежаня 1519 году

**БІВЛІЯ РУСКА** выложена доктором Франціском Скориною из славнаго града Полоцька, Богу кочти и людем посполитым к доброму научению: — У выдадзеных доктарам Скарынам у Празе 23-х біблейных кнігах усіх разам 1202 балонкі (2404 бачыны) і 49 дрэварытаў.

Пад пададзеным вышэй агульным загаловам доктар Францішак Скарына выдаваў у гадох 1517 — 1519 у Празе паасобныя кнігі Старога Завету. Ведама, што надрукаваў ён там найменш 23 кнігі. Усе яны ніжэй пералічаныя. Выхадная балонка да ўсей Бібліі, зь якое ўзяты прыведзены тут загаловак, пакладзеная доктарам Скарынам перад Кнігаю Бьцьця (Нр. 61), дзе ён памясьціў і сваю прадмову »во всю Бівлію«.

Прага, 1517 год

48. **ПСАЛТЫРЬ.** Прага. 6 жнівеня 1517 г., балонак 142 (284 бачыны).  
Зьмест: Прадмова, тэкст, 10 раньнішніх рэлігійных песьняў, паслоўе, 3 дрэварыты.
49. **КНИГА СВЕТОГО ИОВА.** Прага, 10 верасьня 1517 г., бл. 51 (102 б.).  
Зьмест: Прадмова, уводны артыкул «О житіи светого Иова иоруде его», тэкст, паслоўе, 2 дрэварыты.
50. **ПРИТЧИ ИЛИ ПРИСЛОВИЯ ПРЕМУДРАГО САЛОМОНА.** Прага, 6 кастрычніка 1517 г., бл. 48 (96 б.). Зьмест: Прадмова, тэкст, паслоўе, 2 дрэварыты.



51. КНИГА ИСУСА СЫНА СИРАХОВА. Прага, 5 сьнежаня 1517 г., бл. 82 (164 б.). Зьмест: Прадмова Ісуса Сыраха, прадмова доктара Скарыны, тэкст, паслоўе, 1 дрэварыт і, пры канцы кнігі, дрэварытны партрэт доктара Скарыны, пазначаны годам «1517» угары, з напісам вітым пісьмом унізе: «Доктор Франциско Скорина», ды з манаграмай мастака «МЗ».

#### Прага, 1518 год

52. КНИГА ЕККЛЕСИАСТЕС ИЛИ СОБОРНИК. Прага, 2 студзеня 1518 г., бл. 18 (36 б.). Зьмест: Прадмова, тэкст, паслоўе, 1 дрэварыт.
53. КНИГА ПЕСНЬ ПЕСНЯМ ЦАРЯ САЛОМОНА. Прага, 9 студзеня 1518 г., бл. 12 (24 б.). Зьмест: Прадмова, тэкст, паслоўе, 1 дрэварыт.
54. КНИГА ПРЕМУДРОСТИ БОЖИЕЙ САЛОМОНА. Прага, 19 студзеня 1518 г., бл. 32 (64 б.). Зьмест: Прадмова, тэкст, паслоўе, 1 дрэварыт.
- 55—58. КНИГИ ЦАРЬСТВ. Прага, 10 жнівеня 1518 г., бл. 242 (484 б.).
- КНИГИ ПЕРВЫИ ЦАРЬСТВ. Зьмест: Прадмова да ўсіх Кнігаў Царств, прадмова да Першае Кнігі Царств, тэкст, паслоўе, 1 дрэварыт.
- ВТОРЫИ КНИГИ ЦАРЬСТВ. Зьмест: Прадмова, тэкст, паслоўе, 1 дрэварыт.
- ТРЕТИИ КНИГИ ЦАРЬСТВ. Зьмест: Прадмова, тэкст, паслоўе, 8 дрэварытаў.
- КНИГИ ЧЕТВЕРТЫИ ЦАРЬСТВ. Зьмест: Прадмова, тэкст, паслоўе да Кнігі Чацьвертае Царств, паслоўе да ўсіх Кнігаў Царств, 1 дрэварыт і, на апошняй балоне кнігі, дрэварытны партрэт доктара Скарыны.
59. КНИГИ ИСУСА СЫНА НАВИНА. Прага, 20 сьнежаня 1518 г., бл. 48 (96 б.). Зьмест: Прадмова, тэкст, паслоўе, 1 дрэварыт.

#### Прага, 1519 год

60. КНИГИ ІУДИТ ВДОВИЦЫ. Прага, 9 лютага 1519 г., бл. 27 (54 б.) Зьмест: Партрэт доктара Скарыны, прадмова, тэкст, паслоўе, 1 дрэварыт.
61. КНИГИ БЫТЬЯ. Прага, 1519 г., бл. 95 (190 б.). Зьмест: Загаловачная балонка да ўсей Бібліі, партрэт доктара Скарыны, прадмова «во всю Бівлію», прадмова да Кнігі Быцьця, тэкст, паслоўе, 3 дрэварыты.
62. КНИГИ ИСХОД. Прага, 1519 г., бл. 76 (152 б.). Зьмест: Прадмова, тэкст, паслоўе, 6 дрэварытаў.
63. КНИГИ ЛЕУВИТ. Прага, 1519 г., бл. 54 (108 б.). Зьмест: Прадмова, тэкст, паслоўе, 3 дрэварыты.
64. КНИГИ ЧИСЛА. Прага, 1519 г., бл. 74 (148 б.). Зьмест: Прадмова, тэкст, паслоўе, 1 дрэварыт.
65. КНИГИ ВТОРАГО ЗАКОНУ. Прага, 1519 г., бл. 66 (132 б.). Зьмест: Прадмова, тэкст, паслоўе, 1 дрэварыт.
66. КНИЖКА ПЛАЧУ ЕРЕМИИНА. Прага, 1519 г., бл. 13 (26 б.). Зьмест: Партрэт доктара Скарыны, прадмова, тэкст, паслоўе, 1 дрэварыт.
67. КНИГИ ДАНИИЛА ПРОРОКА. Прага, 1519 г., бл. 40 (80 б.). Зьмест: Прадмова, тэкст, паслоўе, 1 дрэварыт.

68. КНИГА ЕСТЕРА ЦАРИЦИ. Прага, 1519 г., бл. 26 (52 б.). Зьмест: Прадмова, тэкст, паслоўе, 1 дрэварыт.
69. КНИГА РУТ ПРАБАБЫ ДАВИДОВА. Прага, 1519 г., бл. 8 (16 б.). Зьмест: Прадмова, тэкст, паслоўе, 1 дрэварыт.
70. КНИГИ СУДЕЙ ИЗРАИЛЕВЫХ. Прага, 15 сьнежня 1519 г., бл. 48 (96 б.). Зьмест: Прадмова, тэкст, паслоўе, 1 дрэварыт.

### Вільня, 1525 год

71. КНИГА ДЕАНИЯ И ПОСЛАНИЯ АПОСТОЛЬСКАЯ ЗОВЕМАЯ АПОСТОЛ, 3 БОЖИЮ ПОМОЧЬЮ СПРАВЛЕНА ДОКТОРОМ ФРАНЦИСКОМ СКОРИНОЮ СПОЛОЦЬКА: — Доконана ест сия книга... лета... тысещнаго, пятьсота, идвадесет пятого. Месяца марта: — ...Вославном месте виленском выложена, и вытеснена. Бл. 80 + 36 + 187 + 48 (разам бл. 351 = 702 б.). Зьмест кнігі:

#### I. ДЕАНИЯ СВЕТЫХ АПОСТОЛ, 80 бл.

1. Деания светых апостол книг предмова.
2. Книги деания светых апостол.

#### II. СОБОРНЫЕ ПОСЛАНИЯ, 36 бл. Перад кажным пасланьнем ёсьць уводнае «сказание» доктара Скарыны даўжыні ад колькіх радкоў да колькіх бачынаў. Пералік пасланьяў:

1. Іаковлево соборное послание.
2. Послание соборное Петрово первое.
3. Петрово второе послание соборное.
4. Іоаново первое соборное послание.
5. Послание Іоаново второе.
6. Іоаново соборное третее послание.
7. Послание Іудина.

#### III. ЕПИСТОЛЫ СВЕТОГО СЛАВНОГО ИВЕРХОВНАГО ВНЕБЕ НАВЧЕНАГО АПОСТОЛА ХРИСТОВА ПАВЛА: — 187 бл.

1. К Римляном епистола.
  2. Первое послание к Коринтом.
  3. Второе послание к Коринтом.
  4. К Галатом послание.
  5. Послание ко Ефесием.
  6. Послание к Филипписием.
  7. Послание к Коласаем.
  8. Первое послание к Селуняном.
  9. Второе к Селуняном послание.
  10. Первое ко Тимотею послание.
  11. Второе ко Тимотею послание.
  12. Послание к Титу.
  13. Ко Філімону послание.
  14. Послание ко Евреом.
- Паслоўе: Доконана ест сия книга зовемая апостол...



IV. СОБОРНИК, 48 бл.

1. Прадмова.
2. Починаецца соборник дванадзят месяц.
3. Пятдесятница во светую неделю пасхы и на всю тую седмицу
4. Четырдесятница.
5. Различная.
6. Прокимны воскресныи.
7. Общие светым.

Вільня, каля 1525 году

72. МАЛАЯ ПОДОРОЖНАЯ КНИЖКА: — Вільня, каля 1525 году. Кніга складаецца з 25-х друкаў, 22 зь якіх маюць сваю асобную нумарацыю балонак, а тры зусім бяз нумарацыі. Агульны лік балонак кнігі 428 (856 бачынаў). У кнізе 5 дрэварытаў. Ніжэй пералік усіх 25 частак «Малое падарожнае кніжкі», што складаюць шэсьць разьдзелаў кніжкі (разьдзелы пазначаныя рымскімі лікамі), з паказаньнем іх зместу й ліку балонак. Колькі Малая Падарожная Кніжка мела ўсіх балонак — ня ведама, бо ніводзін камплетны яе экзэмпляр не захаваўся. Нехапае колькі балонак пасхаліі.

I. ПСАЛТЫРЬ ИЛИ ПЕСНИ СВЕТОГО ПРОРОКА БОЖИЯ ДАВЫДА ЦАРЯ ЕРУСАЛИМСКА, О ХРИСТЕ: — 140 бл. Зьмест:

Предсловіе во Псалтырь.

Псалтырь (150 псальмаў згрупаваных у 20 кафізмаў).

Псалом особно писан Давидов внегода сам изыте оубити Голияфа.

А ест вне числа иных псалмов.

Песни избранныи:

1. Песнь Моисеова воисход.
2. Песнь Моисеева юже пишет ввтором законе.
3. Песнь Анны матере Самуіловы.
4. Молитва Аввакума пророка.
5. Песнь Исаіа Пророка.
6. Молитва Ионы пророка знегода был вочреве рыбы кит.
7. Песнь светых триех отрок.
8. Песнь триех отрок.
9. Песнь Пречистиа Богородице.
10. Песнь Захарии отца Предтечева.

II. ЧАСОСЛОВЕЦ ИМЕЯ НОЩНУЮ И ДНЕВНУЮ СЛУЖБУ ПО УСТАВУ ЕРУСАЛИМСКОЕ ЦЕРКВИ И ПРОЧИХ ВОСТОЧНЫХ ОБИТЕЛЕЙ: — 60 бл. Складаецца з трох частак, дзьве першыя маюць сваю нумарацыю балонак, трэцяя — бяз нумарацыі зусім:

1. Полунощница повседневно. Другая полунощница. Утреница. Тропарі повседневныя. Кондакі повседневныя. Светилны чрез всю неделю. Обедница. Усіх 28 бл.
2. Канон покаяльный. Вечерня вседневная. Повечерница великая. Повечерница мала. Полунощница повснедели. Усіх 28 бл.
3. Канон-молсбен пресвятей Богородици пеллемы наповечерници.
4. ненумараваныя балонкі.

III. АКАФІСТЫ Й КАНОНЫ, 168 бл. Разьдзел складаецца з 16-ці асобнае нумарацыі кніжачак:

1. Акафіст Живоносному Гробу Господню, 12 бл. У рамцы загаловачнай бачыны дрэварыт з выябражэньнем Багародзіцы й двух сьвятых.
2. Канон Гробу Господню, 8 бл.
3. Акафіст светому архангелу Міхаілу івсем небесным чыном, 12 бл.
4. Канон архангелом, 8 бл.
5. Акафіст чесному івсехвальному пророку Предтечи ікрестителю Господню Иоанну, 12 бл.
6. Канон Иоанну Предтечи, 8 бл. На загаловачнай бачыне дрэварыт з надпісам: «Светый Иоан Предтеча крещает воиордани Господа нашего Исуса Христа».
7. Акафіст Пренасветейшей девици матери Божией Марии, 12 бл. На загаловачнай бачыне дрэварыт з подпісам: «Благовествует Гавриіл Пречистой Девици Богородици Марии».
8. Канон благодарствен Пречистой Богородици, 8 бл.
9. Акафіст светому верховному апостолу Петру і Павлу івсем двенадесети, 16 бл.
10. Канон светым верховным апостолом Петру и Павлу івсем двенадесети, 8 бл.
11. Акафіст великому чудотворцу Николе архиерею Мирликиіску, 12 бл.
12. Правіло акафіста и молитва светому великому чудотворцу Николе епископу Мирликийских, 8 бл.
13. Акафіст чесному и животворному Кресту Господню, 16 бл.
14. Канон чесному и животворящему Кресту Господа нашего Исуса, 8 бл.
15. Акафіст пресладкому імени Господа нашего Исуса Христа глаголемы повся дни, 12 бл. На загаловачнай бачыне дрэварыт: Багародзіца зь дзіцяцем-Хрыстом на каленях і ў вакружэньні ангелаў.
16. Стихеры Господу Исусу певлемы со акафістом повся дни, 8 бл. На загаловачнай бачыне дрэварыт з надпісам: «Господь наш Исус Христос вохраме навчаеть законовчителей іудейских».

IV. ШЕСТОДНЕВЕЦЬ, 44 бл.

1. Шестодневець краткий навсу неделю, поченши отсуботы, по обычаю всех восточных церквий, 36 бл.
2. Канон покаяльный глаголемы наўтрени, 4 бл.
3. Всуботу канон глаголемый на утрени, 4 нenumараваныя балонкі.

V. СВЕЦИ КРАТКИИ, 13+? бл.

1. Последование церковнаго собрания вселетняго от месеца септеврия до месеца августа повставу Ерусалимское Церкви.
2. О паскалі или о пасце.

VI. ПИСАНЫИ РЕЧИ В СЕЙ МАЛОЙ ПОДОРОЖНОЙ КНИЖЦЕ (зьмест кніжкі), 3 нenumараваныя балонкі.



## ПАДСУМАВАЊЫ:

Дзье друкаваныя ў Вільні кнігі маюць разам 779 балонак (1558 бачынаў) і 5 дрэварытаў. Усе ведамыя сяньня 25 кнігі Скарынавага праскага й віленскага выданьня маюць разам 1981 балонку (3962 бачыны) друку, 54 дрэварыты, шмат вялікіх і малых заставіцаў ды вялікіх аздобных ініцыяльных літараў — «буквіцаў».

## ІІІ. ВОДПІСЫ СКАРЫНАВЫХ КНІГАЎ

**Храналягічны паказьнік ведамых рукапісных копіяў, падражаньняў і перайманьняў кнігаў выдадзеных доктарам Франьцішкам Скарынам**

73. **1543. VIII. 8. Псалтыр.** Кніга пісаная паўуставам, у ліст, 177 бл. Скарынінскі толькі тэкст Псалтыра, прадмова-ж — Мікіты Іраклійскага. На адвароце 167 балонкі запіс: «Под лето Божего народжения 1543. року індыкта I, авгоуста 8 докончана ест сия псалтырь з розказанія его милости велможного пана Ивана Михайловича, старосты пинского, и кобынского, клецкого, городецкого, рогачевского, державцы быховского и селецкого. Писал Парфен».
- Перахоўваецца:** Рукапісныя зборы Барсава. Масква. Исторический Государственный Музей.
- Вопіс:** Барсов Е. Описание некоторых южно-русских і западно-русских рукописей находящихся в рукописном собрании Е. В. Барсова, 1884, б. I — 13. П. В. Владимиров. Доктор Франциск Скорина, 1888, б. 208 — 209. П. В. Владимиров. Обзор южно-русских и западно-русских памятников письменности от XI до XVII ст., 1890, б. 125.
74. **Першая палавіна XVI ст. Кніга Товіт,** памешчаная ў большым рукапісным зборніку, займае 15 бл.
- Гэта, як і кнігі біблейныя Скарынавы, пераклад з чэскае Бібліі 1506 году. Паводле Я. Карскага, пераклад гэты «ў значнай ступені веругоднасьці можна прыпісаць Скарыну», бо ён «вельмі нагадвае прыёмы Скарыны ў тых выпадках, калі ў яго пад рукамі ня было царкоўна-славянскага перакладу дадзенае кнігі».
- Перах.:** Бібліятэка Красінскіх, Варшава, рукапісны зборнік Нр. 82/3701/, бл. 77 — 91.
- Вопіс:** Е. Карский. Белорусы, т. III, ч. 2, б. 29 — 30. Чатырохсотлецьце беларускага друку, 1926, б. 171. А. В. Флоровский. Чешская библия..., 1946, б. 221.
75. **1556—1561 гг. Перасопніцкае эвангельле.** Дзье першыя эвангельлі пісаныя Міхалам Васілевічам з Санока ў Троіцкім Дварэцкім манастыры князёў Заслаўскіх (Луцкі павет на Валыні), дзье апошнія, архімандрытам Перасопніцкага манастыра на Валыні (Ровенскі павет).
- Гэта ці перапрацаваньне перапісчыкамі незахаванага Скарынавага перакладу Эвангельля, ці пераклад новы, але зроблены пад уплывам Скарынавых перакладаў. Сувязь із Скарынавымі перакладамі асабліва відавочная ў прадмовах і паслоўях, пісаных на ўзор, а часта навет і словамі Скарыны. Можа больш народная за Скарынаву, мае ў сабе ўкраінізмы.
- Перах.:** Дзяржаўная Публічная Бібліятэка Акадэміі Навук УССР.

**Вопісы:** М. А. Максимович. Книжная старина южнорусская (Временик, 1849, б. 2 — 3). Я. Ф. Головацкий. Несколько слов..., 1865, б. 233. П. И. Житецкий. О Пересопницкой летописи, 1878, б. 43 — III, 221 — 222. П. В. Владимиров. Доктор Франциск Скорина, 1888, б. 234 — 237. А. В. Флоровский. Чешская библия, 1946, б. 227.

76. **1568 г. Водпісы кнігаў Ёвы, Прыслоўяў Салямона, Эклезіяеты, Песні Песням, Ісуса Сыраха, Прамудрасьці Божай Салямона. Паўустаўны рукапіс, пісаны ў Яраслаўлі, на Украіне, Васілём, Жугаевым сынам. 340 бл.**

Апрача самога тэксту, сьпісанья тут і прадмовы ды паслоўі біблейных кнігаў выданья доктара Скарыны, і ягонья навет паясьненні пад дрэварытамі, хоць самья дрэварыты неперарысаванья. На мясцох, дзе імі й прозьвішча доктара Скарыны, перапішчык падстаўляе ўсюдых свае, прысабечваючы, пры гэтым, навет і Скарынаў дакторскі тытул і прафэсію. Для прыкладу: «Скончалася книга св. Іова... працею и накладом избранного мужа в лекарских науках Доктора Василия Жугаева сына изъ Ярославля, у Старом месте Ярославском...» Правапіс рукапісу баўгарскі й малдава-валоскі.

**Перах.:** Зборы графа Талстога, I, 62. Публічная Бібліятэка, F. I. 4. Ленінград.

**Вопісы:** К. Калайдовіч и П. Строев. Обстоятельное описание, 1825, б. 30. П. В. Владимиров. Доктор Франциск Скорина, 1888, б. 219 — 220.

77. **1568 г. Апостал. Рукапісная копія Апостала Скарынавага, пісаная «у доме Семіона Борщевскаго».**

**Перах.:** Дзяржаўны Музей у Кіеве.

**Вопіс:** В. Перетц. Отчет о работах, 1924, б. 625.

78. **1569 г. Біблейны кодэкс «худаго чловека» Лукі «з неславнаго града Тернополя».** Захаваўся пачатак Бібліі да Кнігі Ісуса Сыраха ўлучна. У вялікшай сваей частцы гэта копія, зь некаторым пераапрацаваньнем, кнігаў Бібліі Скарынавага выданья, у меншай — новы пераклад.

**Вопісы:** S. B. Linde. M. Grecza — rys literatury gosyjskiej, 1823, b. 76. M. Wiszniewski. Historya literatury polskiej, t. VIII, 1851, b. 479 — 480. П. В. Владимиров. Доктор Франциск Скорина, 1888, б. 222 — 224. З. Ю. Тиховский. Южнорусский библейский кодекс, 1905, б. 337.

79. **Перад 1570 годам. Сьпісак Генадзеўскай Бібліі, у якім памешчанья, у расейскім перакладзе, усе Скарынавыя прадмовы да кнігаў Бібліі, за выняткам прадмоваў да Кнігі Плач Ярэмін і Кнігі Прарока Данілы.**  
**Перах.:** Московская Синодальная Библиотека, Нр. 30. Цяпер: Государственный исторический музей, Москва.

**Вопісы:** Описание... Московской Синодальной Библиотеки, I, 1885, б. 2 — 3. И. Каратаев. Описание славяно-русских книг, I, 1883, б. 30. П. В. Владимиров. Доктор Франциск Скорина, 1888, б. 242 — 243.

80. **1573—1577 гг. Біблія. Рукапіс Сьвятаануфрыеўскага манастыра ў Львове. Рукапіс у ліст, 745 бл., пісаны пісарчуком Дзьмітром ізь Зенкова на Падольшчыне й іерэем Іоанам, «пастыром Хрыстовых овец... в неславном граде Маначине».**

Побач тэксту перапісанья тут і ўсе Скарынавы прадмовы. Магчыма гэта копія з рукапіснага арыгіналу Скарынавае Бібліі, бо ў рукапісе памешчанья тэксты з прадмовамі ўсіх тых кнігаў Бібліі, якія ў друкаваным Скарынавым выданні ня ведамыя. Прозьвішча Скарыны ў прадмовах не падаецца.



- Перах.:** 356 пачаткавых балонак у Сьвятаануфрыеўскім манастыры ў Львове, 385 балонак канцавых у Пагодзінскім Дрэвлехранилище, Нр. 85, Публічная Бібліятэка, Ленінград.
- Вопісы:** Я. Ф. Голсвацкый. Ліст да Шафарыка, 1856, б. 47 — 49. Я. Ф. Головацкый. Несколько слов, 1865, б. 225 — 257. П. В. Владимиров, Доктор Франциск Скорина, 1888, б. 221 — 234.
81. **Між 1563—1581 гг. Крэхіўскі Апостал.** Пісаны паўуставам, на заходнім Палесьсі, мае 332 бл. Знойдзены ў Крэхіўскім манастыры, павет Жоўква, Галіччына.  
У васьнове гэта пераклад зь берасьцейскае польскае Радзівілаўскае Бібліі 1563 г., зроблены нейкім пратэстантам. Перакладнік карыстаўся, аднак-жа, і тэкстам Скарынавага Апостала, на які паклікаецца, падаючы прозьвішча Скарыны.  
**Перах.:** ?  
**Вопісы:** І. Огіэнко. Украінська літаратурна мова XVI-го ст., 1930. І. Огіэнко. Крэхівський Апостол 1560-х років, 1932.
82. **1593 г. Апостал.** Копія Скарынавага Апостала, пісаная Ермагенам Теслугоўскім, паўуставам, у ліст.  
**Перах.** (у 1911 г.): Волынское Епархиальное Древнехранилище.  
**Вопіс:** В. Н. Перетц. Отчет об экскурсии, 1911, б. 125.
83. **XVI ст. Псалтыр талковая.** Кніга пісаная паўуставам, у ліст, 216 бл. Паходзіць з Супрасьельскага манастыра.  
Тэкст Псалтыра, гэта пераклад з гэбрайскае мовы, толькі папраўлены па Псалтыры скарынінскім. Прадмова із скарынінскага Псалтыра, з захаваньнем прозьвішча Скарыны.  
**Перах.:** Віленская Публічная Бібліятэка.  
**Вопісы:** Ф. Добрянский. Описание, 1882, Нр. 49, б. 61. П. В. Владимиров Доктор Франциск Скорина, 1888, б. 242. П. В. Владимиров. Обзор, 1890, б. 130
84. **XVI ст. Кнігі Прыслоўяў Салямона, Прамудрасьці Божай Салямона, Песьні Песьням, Эклезіясты, Ісуса Сырахавага.** Гэта копіі кнігаў Скарынавага перакладу, памешчаныя ў большай рукапіснай кнізе.  
У водпісе скарынінскі тэкст і прадмовы, з паданьнем ягонага прозьвішча, ёсьць адхіленьні толькі ў правапісе.  
**Перах.:** Зборы графа Талстога, II, Нр. 267. Публічная бібліятэка, Q. I. 6. Ленінград.  
**Вопісы:** К. Калайдовіч и П. Строев. Описание, 1825, II, б. 428 — 429. П. В. Владимиров. Доктор Франциск Скорина, 1888, б. 219.
85. **XVI ст. Эклезіяст, з паясьненьнямі.** Рукапіс пісаны паўуставам. Тэкст супадае з астроскай Бібліяй 1581 году, але сустракаюцца ў ім цытаты й Скарынавага перакладу з паданьнем яго прозьвішча.  
**Перах.:** Зборы Ундольскага. Государственная Библиотека СССР, Масква.  
**Вопісы:** Славяно-русскія рукописи Ундольского, 1870, Нр. 13, б. 15. П. В. Владимиров. Доктор Франциск Скорина, 1888, б. 242.
- 85а. **XVI ст. Кніга Данілы.** Пераказ зьместу кнігі прарока Данілы з паясьненьнямі.  
Цытаты тэксту паводле Вульгаты, мова на ўзор Скарынавай. Паясьненьні, гэта пераказ прадмовы Скарыны да Кнігі Данілы з прапушчаным аднак-жа прозьвішчам Скарыны й набліжэньнем мовы да мовы расейскай.  
**Перах.:** Зборы Ундольскага, рукапіс Нр. 18, бл. 274—279. Государственная библиотека СССР, Масква.  
**Перадрук:** И. Е. Евсеев — Толкования на книгу пророка Даниила в древнеславянской и старинной русской письменности (Древности. Труды Славян-

ской комиссии Им. Московского археологического общества, т. III. Москва, 1902, б. 42—44).

Вопісы: Тамсама, б. 22—25. Таксама: Славяно-русския рукописи В. М. Ундольского. Москва, 1870, б. 23.

86. **XVI ст. Книгі Царстваў.** Рукапіс паўуставам, на 387 балонках. Копія з друкаванага перакладу доктара Скарыны. Перапісаныя навет Скарынавыя паясьнісны да дрэварытаў, месца для перарысаванья якіх пакінутае.  
**Перах.:** Зборы графа Талстога, I, 62. Публічная бібліятэка, Q. I. 5. Ленінград.  
**Вопісы:** К. Калайдовіч и П. Строев. Описание, 1825, II, б. 238. П. В. Владимиров. Доктор Франциск Скорина, 1888, б. 119 — 221.
87. **XVI ст. Книгі Прарокаў.** Рукапіс пісаны беларускім пісьмом XVI ст., мае 495 бл., фармат у 4°  
У рукапісе сустракаюцца Скарынавыя прадмовы, прыкладам да Книгі Прарока Данілы ці Ярэмінага Плачу.  
**Перах.:** Віленская Публічная Бібліятэка, Нр. 47/48/.  
**Вопісы:** Ф. Добрянский, Ф. Описание, 1882, б. 58 — 60. П. В. Владимиров. Доктор Франциск Скорина, 1888, б. 223, 228 — 234.
88. **XVI ст. Апостал талковы.** Паўустаўны рукапіс, з заўвагамі на бялюгох, 352 бл.  
Блізу ўвесь тэкст папраўлены наводле Скарынінскага Апостала. Перапісаная й Скарынава прадмова, але бязь ягонага прозьвішча.  
**Перах.:** Зборы графа Талстога, I, 23. Публічная бібліятэка, F. I. 83. Ленінград.  
**Вопісы:** К. Калайдовіч и П. Строев. Описание, 1825, б. 12. Описание славянских рукописей Московской Синодальной Библиотеки, I, б. 179, 181.
89. **XVI ст. Книга Ёва.** Копія Скарынавага друкаванага тэксту зь ягонай прадмовай ды захаваным прозьвішчам доктара Скарыны.  
**Перах.:** Сафійская бібліятэка ў Вялікім Ноўгарадзе.  
**Вопіс:** Д. И. Абрамович. Софийская Библиотека, 1910, б. 313.
90. **XVI ст. Книга Сыраха.** Копія із Скарынавага друкаванага выданья, зь ягонымі прадмовамі, паслоўямі й прозьвішчам; адхіленьні толькі ў правапісе.  
**Перах.:** Зборы Пагодзіна, Нр. 86. Публічная бібліятэка, Ленінград.  
**Вопіс:** П. В. Владимиров. Обзор, 1890, б. 130.
91. **XVI ст. Біблія Скарыны.** Рукапіс пісаны паўуставам канца XVI ст., без канца, абрываецца на 243 бл., на разьдзеле 32 Книгі Другога Права, у ліст. Копія із Скарынавымі прадмовамі й із захаваным ягоным прозьвішчам.  
**Перах.:** Народны Дом у Львове.  
**Вопісы:** Я. Ф. Головацкий. Несколько слов, 1865, б. 235. П. В. Владимиров. Доктор Франциск Скорина, 1838, б. 218 — 244. Ил. Свенцицкий. Опис рукописей Народного Дому, 1911, б. 118 — 122.
- 92—94. **XVI? ст. Тры сьпіскі Апостала,** копіі Апостала Скарыны.  
**Перах.:** Бібліятэка Перамыскай вуніяцкай капітулы.  
**Згадка:** М. Возняк. Історія украінської літэратуры, т. II, 1921, б. 11.
95. **Канец XVI ст. Кірыллы Іерусалімскага поученія крещаемым.** Рукапіс пісаны паўуставам канца XVI ст., рознымі почыркамі. Уплывы Скарынінскага правапісу. Таксама кнігі Бібліі пералічаюцца тут не ў парадку, які быў у сьвятога Кірылы, а які ў Скарыны.  
**Перах.:** Румянцаўскі Музей, Масква. У рукапісным зборніку Нр. 194.  
**Вопісы:** А. Востоков. Описание русских и словенских рукописей, 1842, б. 244 — 245. Таксама: 1856, б. 49.



96. 1601 г. Ирмалёгіян Супрасьльскі. Рукапісны Ирмалёгіян складзены ма-  
нахам Супрасьльскага манастыра Багданам Анісімовічам. Першая  
бачына рукапісу аздоблена гэрбам Скарыны — сонцам і паўмесяцам.  
Перах.: ?  
Вопіс: Г. Піхура. Багдан Анісімовіч (Божым шляхам, Нр. 4, 1966, б. 8—12).
97. XVII ст. Першая Кніга Царстваў. Водпіс першых дзесяці разьдзелаў.  
Копія Скарынавага друкаванага тэксту зь ягонымі прадмовамі й за-  
хаваным прозьвішчам.  
Перах.: Маскоўская Сынадаляная Бібліятэка, Нр. 593. Цяпер: Государ-  
ственный исторический музей, Москва.  
Вопісы: Альфавитный указатель, 1858, б. 81. П. В. Владимиров. Доктор  
Франциск Скорина, 1888, б. 219.
98. XVII ст. Пяцікніжка, кнігі Данілы Прарока, Ісуса Навіны, Юдыты,  
Эстэры. Рукапіс пісаны валынскім паўуставам XVII ст., мае 316 бл.  
Тэкст скарынінскі, таксама ў загалюках ды канцавых прыпісках, але  
прозьвішча Скарыны ўсюдых выпушчанае. Рукапіс выяўляе асаблівасьці  
»баўгарскага« правапісу.  
Перах.: Румянцаўскія зборы, Нр. XIX. Библиотека СССР, Масква.  
Вопісы: А. Востоков. Описание, 1842, б. 20. Таксама 1856, б. 47—48. П. В.  
Владимиров. Доктор Франциск Скорина, 1888, б. 219.
99. XVII ст. Псалтыр. У рукапісным зборніку, што паходзіць із Супрасьль-  
скага манастыра. Із Скарынавай прадмай і паданьнем ягонага прозь-  
вішча. Тэкст Псалтыра не скарынінскі, у ім толькі некаторыя ўплывы  
ягонага Псалтыра.  
Перах.: Віленская Публічная Бібліятэка.  
Вопісы: Ф. Добрянский. Описание, 1882, Нр. 262, б. 441 — 443. П. В. Влади-  
миров. Доктор Франциск Скорина, 1888, б. 239 — 241.
100. XVIII ст. Кнігі Быцьця, Ісход, Левіт. Водпіс Скарынавага друкава-  
нага тэксту з зьменамі паводле царкоўнаславянскай Бібліі.  
Перах.: Зборы Царскага (пазьнейшыя гр. Уварава), цяпер: Исторический  
Государственный Музей, Масква.  
Вопісы: П. В. Владимиров. Доктор Франциск Скорина, 1888, б. 219. Леонид,  
архимандрит. Систематическое описание, 1893, б. 8.

#### IV. СКАРЫНАВЕДНАЯ ЛІТАРАТУРА

1522—1967

#### XVI стагодзьдзе

101. Мацьвей, сьвятар. Духоўніца (тэстамэнт). Вільня, 9 травеня 1522 г.  
Сьвятар Юраўскае царквы ў Вільні на Росе, Мацьвей, адпісвае сьвятару  
царквы Ўскрэшанскае, Хведару, »выбойную книгу Царства« — яўна Скары-  
навага друку 1518 г. (Археаграфічны зборнік дакументаў, адносяцца  
к історыі Сьверо-Западнай Русі, выдаваемы пры Управленьні Віленскага  
учэбнага акруга, т. VI. Вільню, 1869, б. 13).
102. Speratus, Paulus. Ex Libris у Псалтыры доктара Франьцішка Скары-  
ны выдаўня віленскага. Königsberg/Marienwerder, каля 1530 году.

Псалтыр гэты з экслібрысам першага пратэстанцкага біскупа Прусыі, Паўлы Спэратуса (1530 — 1551), перахоўваецца цяпер у бібліятэцы Брытанскага Музею ў Лёндане (Nr. C. 51. b. 5).

103. **Albonesi, Theseus Ambrosius.** *Introductio in Chaldaicam linguam, Syriacam, atque Armenicam, et decem alias linguas. Characterum differentium Alphabetum, circiter quadriginta, et eorundum invicem conformatio, Mystica et Cabalistica quamplurima scitu digna. Et descriptio ac simulachrum Phagoti Afranii.* Pavia, M.D.XXXIX, p. 52.

У кнізе прыведзена, у лацінчнай транслітэрацыі, 16 канцавых радкоў 23 разьдзелу Другое Кнігі Царстваў Скарынавага перакладу.

104. **Hayek, Wacslaw (z Liboczan).** *O nesstiasne przhohodie, kteraž jse stala skrze ohen w Menssim Miestie Pražském, a na Hradie Swatého Wacslawa u na Hradczanech, etc.* Praha, 1541. Перадрукі ў гадох 1614, 1852, і ў кнізе: Jan Beckovský. *Poselkyně starých příběhův českých. Díl Druhý.* Praha, 1879, b. 100.

Тут ведамка, што ў пажары Прагі 2 чэрвеня 1541 г. загінуў „rachołátko František, syn někdy doktora Rusa“.

105. **Вопіс бібліятэкі «Иосифо-Волоколамского монастыря».** Волоколам, 1545 г.

Згадваюцца ў ім і два друкаваньня Апосталы, яўна Скарынавыя (Е. Немировский. *Возникновение книгопечатания в Москве.* Иван Федоров. Изд. »Книга«. Москва, 1964, б. 96).

106. **Рукапісныя хранографы беларускае рэдакцыі.** Час паўстаньня — па 1550 годзе.

У іх ведамкі пра пераклад Кнігі Ісуса Сырахавага 1517 г.: »преложена с Латынскаго на Рускій по Рожестве Христове в лето 1517« (Прыкладам: *Хранограф западно-русской редакции. Полное собрание русских летописей. Изданное... Императорскою Археографическою Коммиссией. Том XXII. Русский хронограф, ч. 2.* Петроград, 1914, б. 34).

107. **Кімбар, Сяргей, архімандрыт.** **Вопіс маемасьці Супрасьельскага манастыра.** Супрасьель, 1557 г.

У ліку кнігаў, што былі прыдбаныя для манастыра пры архімандрыце Сяргеі Кімбары ад 1532 г. пералічаныя й »Псалтырка... битая« ды »апостолов 3, а четвертый битый«. Кнігі »бітыя« (друкаваньня), тут яўна Скарынінскія (Археографический сборник документов относящихся к истории Северо-Западной Руси, издаваемый при Управлении виленского учебного округа, т. IX. Вильно, 1870, б. 54).

108. **Vergerio, Pietro Paolo.** *A gl'Inquisitori che sono per l'Italia. Del Catalogo di libri eretici, stampato in Roma, nell'Anno presente M.D.LIX. S. 1. 8. Dat. Di Tubinga, il primo di Settembre del LIX, f. 47* (Тубінген, 1559 г.). Тут згадка пра тое, што падчас свае бытнасьці ў Вільні (у 1556 г.), аўтар бачыў там друкаваную, перакладзеную ў „lingua Rutenaio“, Біблію.

109. **Трубэр, Прымус.** **Ліст да Ганса Унгнада.** Урах, 4 лістапада 1561 г.  
У лісьце ведамка пра тое, што Прымусу Трубэру даслалі „venetische und ruthenische“ кнігі й шрыфты. Кнігі „ruthenische“ тут яўна кнігі Скарынавы (Theodor Elze. *Primus Trubers Briefe. Bibliothek des Litterarischen Vereins in Stuttgart, CCXV. Tübingen, 1897, S. 148.*)

110. **Будны, Сымон.** **КАТИХИСИС**, то ест, наука стародавняя хрысьціаньская, от светого писма, для простых людей языка руского, в пытаниях и отказех собрана. Нясвіж, 1562 г.



- Прыведзеныя ў кнізе цытаты зь Бібліі даюцца паводле Скарынавага перакладу (А. Соболевский, рэцэнзья на: П. В. Владимиров, Доктор Франциск Скорина, ЖМНП, Нр. 259, 1888, б. 330).
111. **Курбскі, Андрэй Міхайлавіч, князь.** Ліст да старца Васыяна. 156? г. У лісьце заўвага пра кнігі Бібліі Скарыны, як перакладзеныя зь Бібліі Лютэра й «препорченых книг жидовских» (Сочинения князя Курбского, т. I. Русская Историческая Библиотека, издаваемая Имп. Археографическою Коммиссией, т. 31, СПб, 1914, б. 402—403).
112. **Ходкевича, Григорей Александрович,** гетман найвышшій Великаго Князьства Литовскаго. Прадмова да «Евангеліе оучительное» свайго выданьня, а друку «Ивана Феодоровича Москвитина да Петра Тимофеевича Мстиславца». Заблудава, 1569 г. У прадмове перафразаваныя звароты прадмовы доктара Франьцішка Скарыны да Кнігі Царстваў.
113. **Вопіс кнігаў «Иосифо-Волоколамского монастыря».** Волоколамск, 1573 г. У вопісе: «Книга в четверть, печать Литовская, а в ней Псалмы Давыдовы... да Апостол...» Кнігі яўна Скарынавы (Р. С. Гиляревский. Развитие современных принципов книгописания. Москва, 1961, б. 31).
114. **Budny, Simon.** Nowy Testament, znowu przełożony... Łosk, 1574. У прадмове й у канцавых прыпісках Будны паклікаецца й на Скарынаў пераклад.
115. **Budny, Symon.** O przednieyszych wiary christianskiej artykulech... Ktemu obrona tegoż wyznania broniąca... Drukowano w Łosku, przez Jana Karcana z Wieliczki, roku od narodzenia Syna bożego 1576. Будны паклікаецца тут і на кнігі Бібліі Скарынавага перакладу й друку.

## XVII стагодзьдзе

116. **Рэстр кнігаў львоўскага стаўрапігіяльнага брацтва.** Львоў, 1601. Згадваюцца кнігі «Францешкова друку»: Библия, Катехизис (?), Премудрости Соломона (С. Голубев. Киевский Митрополит Петр Могила и его сподвижники, т. I. Приложения, Нр. XXI. Киев, 1883, б. 169).
117. **Описание Николаевского Корельского монастыря.** 1601 іюля в 6й день. У вопісе згадваецца й кніга «Бытія в полдесть печатная», яўна Скарынавага друку, бо толькі Скарына выдаў гэтую кнігу асобным выданьнем (Историко-статистическое описание Николаевского Корельского Третьякласнаго Монастыря. Сообщил Макарий, епископ Архангельский и Холмогорский. Чтения ОИДР, Москва, 1879, б. 36).
118. **Перапіс рэчаў Івана Рабкі, віленскага сьвятара.** Вільня, 23 лістапада 1604 г. У перапісе: «псалтыр Скоринына друку» (Акты издаваемые Виленскою Археографическою Коммиссиею для разбора древних актов, т. XXXIII. Акты относящиеся к истории Западно-русской церкви. Вильна, 1908, Нр. 127, б. 164).
119. **Никон, поп.** Псалтырь (друкаваны). Москва, 1619. Папраўкі на палёх глэсамі зробленыя паводле Скарынавага Псалтыра (В. Погорелов. О редакциях славянского перевода Псалтири. Библиотека Московской Синодальной Типографии, ч. I. Рукописи, вып. III. Псалтири. Москва, 1901, б. XXXVIII).
120. **Sielawa, Anastazy Antoni.** Antelenchus, To Iest Odpis Na scrypt uszczepiliwy Zakonników Cerkwie odstepney S. Ducha, Elenchus nazwany, Na-

- pisany Przez Oycy Anastazego Sielawę, Przelozonego Monastyra Wileńskiego S. Troyce Zakonu S. Basilego. W Wilnie, Roku Pańskiego 1622, b. 53. Згадка пра тое, што людзі »прыімалі з удзячнасьцяй« кнігі »гусьты« Скарыны ды казалі, што »чалавек годны й Русін, брат наш гэта друкаваў« (Архив Юго-Западной России, ч. I, т. VIII, вып. I. Киев, 1914, б. 717).
121. **Гурын Федаровіч.** Духоўніца (тэстамэнт). Берасьце, 24 травеня 1624 г. У духоўніцы: »Грицку Фесеви, апостол, псалтырь друку Скоринина« і »апостол друку Скоринина — Грицку Поповичу« (Акты издаваемые Виленскою Археографическою Коммиссиею, т. VI. Вильно, 1872, б. 243. Таксама: Белоруссия в эпоху феодализма, т. II. АН БССР. Минск, 1960, б. 442 — 443, Нр. 305).
122. **Starovolski, Simon.** Scriptorum polonicorum „Ekatontas“, seu Centum Illustrium Poloniae Scriptorum Elogiae et vitae. Francoforti, Sumptibus Iacobi de Zetter, 1625, p. 59. Перадрукі: 1627 г., 1734 г. Заўвага на бялюгу кнігі: Similiter iustravimus libros Doctore Francisco Scorina Polocense interprete, Praga excusas.
- 122a. Книга Царственная, печатная, Тихвина монастыря. Паводле сьпісу кнігаў манастыра з 1634 г. Бясспрэчна Скарынава Книга Царстваў (В. Ундольский. Описание книг, в степенных монастырях находившимся, составлена в XVII веке. Москва, 1948, б. 41, Нр. 2546).
- 122b. Книга Царственная в десть, ветха, печатная. Монастырь Володимеря Рождественскаго. Паводле сьпісу кнігаў манастыра з 1637 г. Гэта бясспрэчна Скарынава Книга Царстваў (В. Ундольский. Описание книг, в степенных монастырях... Москва, 1848, б. 50, Нр. 1723).
- 122с. Книга Мойсеов исход, в полдесть, печать Литовская. Монастырь Спаса Новаго. Паводле сьпісу кнігаў манастыра з 1638 г. Книга, бясспрэчна, выданья Скарыны (В. Ундольский. Описание книг в степенных монастырях... Москва, 1848, б. 17, Нр. 640).
123. **Inwentarz cerkwie y monastyra Supraślskiego.** Супрасьль, жнівень 1645 г. У інвэнтары: »Книг Иова Великого, друку Скоринино 3« ... »Книг Царских в одной книзе 4« (Археографический сборник документов относящихся к истории Северо-Западной Руси, издаваемый при Управлении виленского учебного округа, т. IX. Вильно, 1870, б. 204).
124. **Пасьмертны вопіс маемасьці віленскага бурмістра Сьцяпана Лябедзіча.** Вільня, 27 кастрычніка 1649 г. У вопісе: „Apostoł Skoryny in 8, groszy 10“. (Акты издаваемые Виленскою Археографическою Коммиссиею, т. IX. Акты Виленского Земского Суда. Вильно, 1878, Нр. 168, б. 483).
125. **Сьпіс кнігаў Спаса-Яфімаўскага манастыра ў Суздалі.** Суздаль, 1650. Сьпіс рэгіструе й Біблію Скарыны (И. А. Шляпкин. Дмитрий Ростовской и его время. СПб, 1891, б. 121, 131).
126. **Гладков, Алексей Петрович.** Прыпіска на зборніку кнігаў Бібліі Скарынавага выданья, 1655 г. Тэкст прыпіскі: »Сія книга Алексеева дому Петровича Гладкова, а взята сія книга в Литовской земле в Гродне, лета, 7163 (1655) месяца августа в 27 день« (В. Сопиков. Опыт Российской библиографии, ч. I. СПб, 1813, б. 39).
127. **Евфимий, манах.** Вопіс кнігаў, перададзеных у патрыяршую рызную казну. Масква, 1675. У вопісе: »книга Царств печатная Белоруская, Францышка Скорины« (В. Ундольский. Описание книг, поступившим в 1675 году в Патриаршую ризную казну, составленная справщиком монахом Евфимием. Москва, 1847, Нр. 361, б. 12).



128. **Медведев, Сильвестр.** Оглавление книг кто их сложил. Москва, між гадамі 1675—1689.  
У сьпісе пералік і 8 Скарынавых біблейных кнігаў (Оглавление книг кто их сложил, составил Сильвестр Медведев, издал В. Ундольский. Москва, 1846, б. 7, Нр. 25).
129. **Вопіс рухомае маемасьці Івана Самайловіча, гэтмана запароскага, ды ягоных сыноў Рыгора й Якуба. Батурына, 1690.**  
У вопісе: »Бочка з кнігамі, а в ней... Книга Царств, переведена на русской язык доктором Франциском Скорининым сыном з града Полоцка« (Русская Историческая Библиотека издаваемая Археографическою Коммиссиею, т. 8. СПб, 1884, Нр. 15, б. 1073).

### XVIII стагодзьдзе

130. **Каталог кнігам греческим харатейным Рукописным и Печатным описаным по Алфавиту в ризнице патриаршей, лета гдн 1718 в феврале.** Москва.  
Пад Нр. 340: «Царств, книга в полдесть, печатная, словенским языком, в Польше, по Рождестве Христове 1518 году и того 199 лет» (М. Полуденский. Описание патриаршей библиотеки, 1718 г. Русский Архив. Москва, 1864 г. б. 22. Таксама: М. П-аго. Каталог патриаршей библиотеки составленный в 1718 г. Памятники древней письменности. Москва, 1894, б. 36).
131. **Денисов Вторушин Андрей и Семен, Петров Трифон.** Поморские ответы. Выгаўская пустыня, 1723. Друкам: 1887 г., 1911 г.  
У вадказе на 50-е пытаньне поклік на Кнігу Ісуса Сырахавага выданьня Скарыны — «Сиче в древней белорусцей книзе...» — як на аўтарытэт у справе пісанья імя »Ісус«.
132. **Kohl, Johannus Petrus.** *Introductio in historiam et rem literariam Slavorum imprimis sacram, sive Historia critica versionum Slavonicarum maxime insignium, nimirum codicis Sacri et Ephremi Syri, duobus libris absoluta.* Impress. Jonae Korteni. Altonaviae, 1729, p. 164, 170.  
Недавер да ведамкі П. П. Вэрджэрыя пра бачаную ў Вільні друкаваную Біблію „in lingua Ruthena“ Скарынаву, гл. Нр. 108).
133. **Minato, Giuseppe.** *Memorie sopra lo Studio e Collegio Sacro di Medici e Filosofi, 1150—1591.* Raccolta Minato. J. Vol. 646. Padova, 1740, f. 416.  
Рукапісная кніга, знаходзіцца ў Archivio antico della Università di Padova.  
Анатацыя пра акты дактарызацыі ў Падуі Францішка Скарыны (Фатаадбітка італіянскага арыгіналу, беларускі пераклад: „Žnič“, Nr. 64 — 65. Рым, 1962, б. 12. Таксама ЗАПИСЫ, кн. 5. Мюнхен, 1970, б. 77—78).
134. **Ringeltaube, Silvius Wilhelm.** *Gruendliche Nachricht von polnischen Bibeln, von deren mancherley Uebersetzungen und Urhebern, etc.* Danzig, 1744, b. 170.  
Пра »надужываньне« Сьмяонам Будным Бібліі перакладу доктара Скарыны.
135. **Dorighello, Francesco.** *Elenco di laureati in questa Università di Padova, e non Padovani, vol. II.* Padova, другая палавіна XVIII ст. Рукапісная кніга, знаходзіцца ў Biblioteca Universitaria di Padova, Mstt. vol. 43.  
Анатацыя пра дактарызацыю ў Падуі Францішка Скарыны (Фатаадбітка арыгіналу, італіянскі тэкст: „Žnič“, Nr. 62 — 63. Рым, 1961, б. 10. Таксама ЗАПИСЫ, кн. 5. Мюнхен, 1970, б. 78—79).
136. **Полетика (Григорий Андреевич).** Ліст да прафэсара Ёгана Давіда Міхаэліса. СПб, жнівень 1766 г.

- У лісьце паведамленьне, што доктар мэдыцыны Франьцішак Скарына з Полацка першы друкаваў у 1519 г. у Празе Біблію (Johann David Michaelis. Einleitung in die göttlichen Schriften des Neuen Bundes. Dritte Ausgabe. Erster Theil. Göttingen, 1777, S. 447 — 452).
137. **Bacmeister, Jean.** Essai sur la Biblioteque et le Cabinet de curiosités et d'histoire naturelle de l'Academié des Sciences de Saint Petersbourg, 1776, p. 91—95, 96, 102. Пераклады: нямецкі 1777 г., расейскі 1779 г. Вопіс Майсеевага Пяцікніжжа выданьня доктара Скарыны. паведамленьне пра некаторыя іншыя кнігі ягонага выданьня, заўвагі пра правапіс, прыклады тэкстаў.
138. **Michaelis, Johann David.** Einleitung in die göttlichen Schriften des Neuen Bundes. Dritte Ausgabe. Erster Theil. Göttingen, 1777, S. 447-452. Выданьне 3-яе: 1783. Пераклады: ангельскі 1780, 1793, 1802, 1819, 1823; французскі 1822; галяндзкі — ? Пра праскую Біблію Скарыны.
139. **Eichhorn, Johann Gottfried.** Einleitung ins Alte Testament. Erster Theil, 1780. Перавыданьні: 1787, 1803, 1823. Заўвага пра праскае Майсеева Пяцікніжжа Скарынавага выданьня.
140. **Штриттер, И.** Описание первого издания в печать и перевода на российский язык славянской библии в 1517—1519 годах (Опыт трудов Вольнаго Российскаго Собранія при Императорском Московском университете, ч. VI. Москва, 1783, б. 177—194). Вопіс паасобных кнігаў Скарынавае Бібліі, пераказы зместу прадмоваў.
141. **Алексеев, Петр Алексеевич.** Разсмотрение славенской старопечатной книги Апостола, которая справлена Доктором Ф. Скориною из Полоцка (Опыт трудов Вольнаго Российскаго Собранія при Императорском университете, ч. VI. Москва, 1783, б. 195—204). Вопіс кнігі, колькі выпісак з прадмовы, прыклады тэксту некаторых разьдзелаў.
142. **Дамаскин, епископ (Димитрий Семенов-Руднев).** Библиотека Российская или сведение о всех книгах в России с начала типографии на свет вышедших. Рукапіс, 1785 г. Друк: 1848, 1851, 1881, 1891. Сьпіс пачынаецца вопісам выдадзеных Скарынам кнігаў Царства, Бібліі, Апостала (Чтеныя в ОИДР, кн. I. Москва, 1891).
143. **Даброўскі, Язэп.** Ліст да Фартуната Дурыха. Mieschicij, 23 Maji 1791. Паведамленьне пра Скарынаву «Малую падарожную кніжку» ў архіве графа Вратыслава Мітровіча ў Малой Празе — „in archivo Comitum Wratislaw de Mitrowicz Pragaе minoris“ (Korrespondence, d. I. Dopisy J. Dobrowskego a F. Duricha z let 1778—1800. Vyd. A. Patera. Praha, 1895, b. 200).
144. **Дурых, Фартунат.** Ліст да Язэпа Даброўскага. Вена, 16 лютага 1793 г. Ведамка, што ў бібліятэцы біскупа Андрэя Бачынскага ў Мукачэве (тады Вугоршчына) ёсьць кнігі Бібліі Скарынавага выданьня (Korrespondence, d. I. Dopisy J. Dobrowskego a F. Duricha z let 1778 — 1800. Vyd. A. Patera. Praha, 1895, b. 264).
145. **Dobrowsky, Josef.** Literarische Nachrichten von einer auf Veranlassung der böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften im Jahre 1792 unternommenen Reise nach Schweden und Russland (Neuere Abhandlungen der k. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. Prag, 1795, S. 183—187). Адбітка: 1796, б. 101—108. Пра Скарынавы кнігі, памешчаныя ў іх дрэварытныя ілюстрацыі, пра магчымае вэнэціянскае паходжаньне Скарынавага шрыфта, заўвагі аб Скарынавым перакладзе.



146. **Schlözer, August Ludwik.** НЕСТОР. Russische Annalen in ihrer Slavonischen Grund Sprache... 1. Teil. Göttingen, 1802, S. 86, 107. Расейскі пераклад: СПб, 1809, т. I, б. 134.
147. **Dobrowsky, Josef.** Slawin. Botschaft aus Böhmen an alle Slawischen Völker... Praha, 1806. Перавыданая: 1834, б. 149, 223.
148. **Калайдовичь, Константин.** Известие о древностях славяно-русских и об Игнатие Феропонтовиче Феропонтове, первом собирателе оных (ВЕ, т. 55(I), 1811. Адбітка, б. 16—18).
149. **Евгений Болховитинов, митрополит).** О славено-русских типографиях (ВЕ, ч. LXX(14), 1813, б. 105).
150. **Калайдовичь, К. Иоанн Федоров,** первой Московской типографшик (ВЕ, Нр. 18, 1813, б. 121—122).
151. **Сопиков, Василий.** Опыт Российской библиографии. СПб, 1813, ч. I. б. XLIX, XCIII, 9—19, Нр. 72; 25—45, Нр. 108; 119—120, Нр. 517; 183—184, Нр. 930; 280—283. Перавыданая: 1904, ч. I. б. XLIV, 4—7, 8—14, 34, 55.
152. **Townley, James.** Biblical Anecdotes, illustrative of the History of the Sacred Scriptures, and of The Early Translations of them into various languages. London, 1813, p. 111—112.
153. **Poliński Pełka, Michał.** Notaty do bibliografii chronologicznej, 1509—1814. Spis książek od wprowadzenia druku aż do naszych czasów wyszłych z drukarni, które istniały lub istnieją w Okręgu Naukowym Białoruskim. Wilno, 1814?  
Кніга рукапісная, перахоўваецца ў Універсытэцкай Бібліятэцы ў Вільні, Адзел Рукапісаў, ДС. 210. У бібліяграфію занесеныя й Скарынавыя выданьні.
154. **Dobrowsky, Josef.** Anhang von der Skorinischen Bibel-Uebersetzung (Slovanka, I, Prag, 1814, S. 147, 153—156).
155. **Dobrowsky, Josef.** Jeremias Klaglieder von Franz Skorina ins Russische übersetzt (Slovanka, II, Prag, 1815, S. 149—151).
156. **Bandtke, Jerzy Samuel.** Historia drukarń krakowskich... Kraków, 1815, s. 124—125.
157. **Sobolewski, Ludwik.** (Абшырныя заўвагі пра Скарыну й ягоныя кнігі. Pamiętnik Warszawski, Warszawa, listopad 1815 r.).
158. **Linde, Samuel Bogumił.** O literaturze rosyjskiej (Pamiętnik Warszawski, 1815, t. 2, 3; 1816, t. 4, 5, s. 277—297); Расейскі скарочаны пераклад: ВЕ, Нр. 21, 1816, б. 132—133).
- 158a. **Linde, S. B.** O statucie litewskim ruskim językiem i drukiem wydanym wiadomość. Warszawa, 1816, b. 19.
159. **Dobrowsky, Josef.** Geschichte der Böhmischer Sprache und älteren Literatur. Prag. 1818, S. 324. Перадрук: 1936.
160. **Карамзин, Николай Михайлович.** История государства Российского. Изд. 2-ое. СПб, 1818. Примечание 529, б. 213—216. Перадрукі: 1830, 1842 ды іншыя. Пераклады: французскі 1819, нямецкі 1820.
161. **Marcinowski, A.** Przemówienie na pierwszym posiedzeniu publicznem Wileńskiego Rossyjskiego Towarzystwa Biblijnego. Wilno, 1819, s. 18—20.

162. (Евгений, митрополит). Франциск Скорина. Биография Российских писателей (Сын Отечества, СПб, 1821, ч. 71, Нр. 30, б. 169—172).
163. Dobrowsky, Josef. Institutiones linguae Slavicae. Vindobonae, 1822, p. XLV—XLVI.
164. Калайдовичь, К. О белорусском наречии (Труды Общества любителей российской словесности при Имп. Московском университете, ч. I. Москва, 1822, б. 68—69).
165. Гречь, Николай. Опыт краткой истории русской литературы. СПб, 1822, б. 68—69, 356—358.
166. Linde, S. B. Рэцэнзья на: M. Grecza — Rys literatury rosyjskiej. Warszawa, 1823, s. 75—76.
167. Lelewel, Joachim. Bibliograficznych ksiąg dwoje... Tom I. Wilno, 1823, s. 52—53, 189. Фатаперадрук — Варшава, 1927.
168. Калайдовичь, К., Строев, П. Обстоятельное описание славяно-российских рукописей, хранящихся в Москве в библиотеке... графа Федора Андреевича Толстова. Москва, 1825, б. 12, Нр. 23; б. 30—32, Нр. 62; б. 238, Нр. 51; б. 428, Нр. 267.
169. Кешен, Петр. Материалы для истории просвещения в России, Нр. 11. Библиографические листы 1825 года. СПб, 1826, б. 35, 79—83, 152, 267, 274, 482, 577, 613.
170. Henderson, E(benezer). Biblical researches and travels in Russia. Published by James Nislet. London, 1826, p. 103—111.
171. Bandtke, Jerzy Samuel. Historia drukarń w królestwie Polskiem i Wielkiem Xięstwie Litewskiem. Kraków, 1826, t. II, s. 257—259.
172. Powstański, Adam. Uwagi odnoszące się do bibliografji Statutu Litewskiego. Wilno, 1826
173. Schaffarik, Paul Josef. Geschichte der Slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten. Ofen, 1826, S. 156, 178. Перевыданая 1869.
174. (Евгений, митрополит). Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина Греко-Российской Церкви. Изд. 2-ое. СПб, 1827, т. I, б. 261—262.
175. Строев, Павел. Обстоятельное описание старопечатных книг славянских и российских хранящихся в библиотеке... графа Федора Андреевича Толстова. Москва, 1829, б. 6—19, Нр. 5—11; б. 19—21, Нр. 12; б. 21—23, Нр. 13.
176. (Строев, Павел). Палеографические снимки шрифтов с XV-го века по XVIII принадлежащие к обстоятельному описанию старопечатных книг, славянских и российских, хранящихся в Библиотеке графа Федора Андреевича Толстова. Москва, 1829, табл. IV, Нр. 5, 6; табл. V, Нр. 7, 8.
177. С(негирев), И(ван). Дополнение к статье IX (Труды и Летописи ОИДР. Москва, 1830, ч. V, кн. I, б. 306—309).
178. Соколов, Петр Иванович. Каталог обстоятельный книгам библиотеки Академии Наук. СПб, 1832, б. 14, Нр. 1.
179. Ширяев, Александр Сергеевич. Реэстр старопечатных славянских книг, находящихся в библиотеке А. С. Ширяева. Москва, 1833, б. 2, Нр. 2; б. 4, Нр. 4.
180. Lewicki, Joseph. Grammatik der ruthenischen oder kleinrussischen Sprache in Galizien. Przemyśl, 1834, S. XII—XIII, 7—12.



181. **Baliński, Michał.** *Historia miasta Wilna*, t. II. Wilno, 1936, s. 87.
182. **Строев, Павел.** Описание старопечатных книг славянских, находящихся в библиотеке... Ивана Царского. Москва, 1836, б. 3—4, Нр. 5—9.
183. **(Строев, Павел).** Палеографические снимки шрифтов. Москва, 1836, табл. III, Нр. 4.
184. **Новицкий, О.** О первоначальном переводе Священного Писания на славянский язык. Киев, 1837, б. 6, 10, 11, 15.
185. **Языков, Дмитрий Иванович.** Белорусский или Руський язык ((Энциклопедический лексикон Плюшара, СПб, 1837, т. VIII, б. 568—569).
186. **Чертков, Александр Дмитриевич.** Всеобщая Библиотека России. Москва, 1838, б. 433—434, Нр. 1, 2. Прибавление второе: 1845, б. 455.
187. **Kopitar, Bartholomaeus.** *Hessychii Glossographi discipulus...* Vindobonae, 1839 (1840), p. 33—34.
188. **Niesiecki, Kasper.** *Herbarz Polski.* Wydany przez Jana Nep. Bobrowicza, t. I. W Lipsku, 1839—1846, s. 567; 1840, t. V, b. 553, 555; t. VIII, b. 388.
189. Роспись книгам и рукописей Императорской Российской Академии Наук. СПб, 1840, б. 2, Нр. 21; б. 3, Нр. 55.
190. **Kompaniewicz, B.** *Primus Truber oraz wiadomości o niektórych drukarniach słowiańskich i dziełach tamże wydanych (Pamiętniki historyczne krajowe.* Lwów, 1841, s. 109—146).
191. **Jocher, Adam.** *Obraz bibliograficzno-historyczny literatury i nauk w Polsce, od wprowadzenia do niej druku po rok 1830 włącznie*, t. II. Wilno, 1842, Nr. 2279, s. 10—11, 19, 101—103; Nr. 2350, s. 19, 136; Nr. 2351.
192. **Kraszewski, Józef Ignacy.** *Wilno od początków jego do roku 1750*, t. IV. Wilno, 1842, s. 115—116.
193. **Востоков, Александр.** Описание русских и словенских рукописей Румянцевского Музеума. СПб, 1842, Нр. XIX, б. 20—21.
194. **Евгений (митрополит).** Словарь русских светских писателей, соотечественников и чужестранцев, писавших в России. Москва, 1845, б. 169—171.
195. **Медведев, Сильвестр.** Оглавление книг кто их сложил (Чтения в ОИДР. Москва, 1846, Нр. 3, б. 7, Нр. 25. Таксама адбітка).
196. **Březan, Wáclaw.** *Život Wilema z Rosenberka (Staročeska Bibliotheka. č. II. Nákladem Českého Museum.* Praha, 1847, b. 227).
197. **Погодин, М.** О приобретениях на нижегородской ярмарке (Москвитянин, ч. III. Смесь. Москва, 1847, б. 120—121).
198. **Ундольский, В.** Опись книгам, поступившим в 1617 году в Патриаршую ризную казну, составленная справщиком монахом Евфимием (Чтения в ОИДР. Москва, 1847, Нр. V, б. 12, Нр. 361. Таксама адбітка).
199. **Ундольский, В.** Каталог славяно-русских книг церковной печати Библиотеки А. Н. Кастерина. Москва, 1848, б. 1, Нр. 4, 5, 6.
200. **Muczkowski, Josephus.** *Statuta nec non liber promotionum philosophorum ordinis in Universitate studiorum Jagellonica ab anne 1402 ad annum 1849.* Cracoviae, 1849, p. 144.
201. **(Сахаров, Иван Петрович).** Обзорение Славяно-Русской Библиографии, 1491—1731. СПб, 1849, б. 4—8, Нр. 10; б. 6, Нр. 13; б. 7—8, Нр. 14.
202. **(Сахаров, Иван Петрович).** Образцы Славяно-Русского книгопечатания с 1491 года (СПБ, 1849), таб. IX—XVII, LVI—LVIII.

203. Максимович, М. А. Книжная старина южнорусская (Временник ОИДР, кн. I. Москва, 1849, Смесь, б. 2—3).
204. Wiszniewski, Michał. *Historya literatury polskiej*, t. VIII. Kraków, 1851, s. 407, 460—480.
205. Hanka, Vaclav. *České prvotísky* (Časopis Českého Museum, r. XXVI, кн. 4, Nr. 1777. Praha, 1852, b. 109—110).
206. Бычков, Афанасий Федорович. О приобретении в казну Древлехранилища профессора Погодина (Академические ведомости, СПб, 8 сентября 1852 г.).
207. Maciejewski, Waclaw Aleksander. *Piśmienictwo Polskie od czasów najdawniejszych aż do roku 1830*, t. II. Warszawa, 1853, s. 881—883.
208. *Album rytownika polskiego*. Poznań, 1854.
209. Старчевский, Альбрэрт Викентьевич. Скорина Франциск (Справочный энциклопедический словарь, т. IX. СПб, 1854, б. 457).
210. Описание славянских рукописей Московской Синодальной Библиотеки, Отд. I. Москва, 1855 б. 2—3, 163, Нр. 3.
211. Востоков, А. X. Описание рукописей (Ученые записки Второго отделения Имп. Академии Наук. СПб, 1856, кн. II, вып. II, б. 22, 47—49).
212. Филарет, епископ (Дмитрий Григоревич Гумилевский). Обзор русской духовной литературы, 862—1720 (Ученые Записки Второго отделения Имп. Академии Наук, кн. III. СПб, 1857, б. 129—130, Нр. 123). Перавыданья 1884, б. 138, Нр. 123.
213. Собрание государственных и частных актов, касающихся истории Литвы и соединенных с нею владений (от 1387 до 1710), изданое Виленскою Археологическою Коммиссиею, под редакцией ученого секретаря Маврикия Круповича, ч. I. Вильно, 1858, б. 35—37, Нр. XXIX, XXX.
214. Альфавитный указатель славянских рукописей Московской Синодальной Библиотеки. Москва, 1858, б. 81, Нр. 593.
215. Отчет Императорской Публичной Библиотеки за 1860 год. СПб, 1861, б. 26.
216. Каратаев, Иван. Хронологическая роспись славянских книг, напечатанных кирилловскими буквами, 1491—1730. СПб, 1861, б. 3—4, Нр. 11, 14, 15.
217. Буслаев, Ф. Историческая хрестоматия церковно-славянского и древнерусского языков. Учебные руководства для Военно-учебных заведений. Москва, 1861, б. 197—206.
218. Fiedler, Joseph. Ein Versuch der Vereinigung der russischen mit der römischen Kirche im sechzehnten Jahrhunderte (Sitzungsberichte der Philosophisch-Historischen Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. 40 Band, Heft I. Wien, Juni 1862, S. 56, 110).
219. Добротворский, Амвросий. Загоровский монастырь (Вестник Юго-Западной и Западной России, т. I. Киев, 1863, б. 175—177).
220. Стасов, Владимир Васильевич. Разбор рукописного сочинения г. Ровинского: «Русские граверы и их произведения...» (Отчет о седьмом присуждении наград гр. Уварова. СПб, 1864, б. 30—32, 35, 37—39).
221. Полуденский, М. Описание патриаршей библиотеки, 1718 год (Русский Архив, Москва, 1864, б. 22, Нр. 340).



222. Толль, Ф. Скорина, Франциск (Настольный словарь для справок по всем отраслям знания, т. III. СПб, 1864, б. 474. Необходимое дополнительное приложение до настольного словаря Ф. Толя, 1866, б. 466).
223. Ханенко, А. По поводу статьи г. Гатцука об общерусском наречии в 37 Нр. «Дня» (День, Нр. 42, 1864).
224. *Dziennik Powszechny Warszawski*, Nr. 95, 1864, s. 84.
225. Головацкий, Яков Федорович. Несколько слов о библии Скорины и о рукописной русской библии из XVI ст., обретающейся в библиотеке Монастыря св. Онуфрия во Львове (Научный Сборник, вып. IV. Львов, 1865, б. 225—257). Адбітка, 32 б.
226. Пыпин, Александр Н. и Спасович, Владимир Д. Обзор истории славянских литератур. СПб, 1865, б. 214; изд. 2-ое, 1879, т. I, б. 323—325, 328, 411. Переклады: нямецкі 1880, чэскі 1880, французкі 1881.
227. *Encyklopedia Powszechna*. Warszawa, 1866. s. 546—548.
228. Викторов, Алексей. Замечательное открытие в древнорусском книжном мире (Беседы в Обществе любителей российской словесности при Имп. Московском Университете, вып. I. Москва, 1867, б. 1—27). Адбітка, 27 б.
229. Челобитная от русских князей к цареградскому патриарху о благословении на Киевскую митрополию избранного ими полотского архиепископа Ионы, 1488 г. (Вестник Западной России, т. I. Вильна, 1869, б. 38).
230. Белорусс. Судьбы русского языка в костелах Северо-Западного края (Русский Вестник, т. 77, Нр. 9, 10. Москва, 1868, б. 134—163, 618—642. Перадрук: «Голос», Нр. 334 і 337, 1868).  
Водзвывы: Нр. 231, 232.
231. К., А. Судьбы русского языка в костелах Северо-западного края (Новое время, Нр. 248, 1868, б. 1—2).
232. Водзыў на: Белорусс — Судьбы русского языка в костелах Северо-западного края, гл. Нр. 230 (Русский инвалид, Нр. 307, 1868).
233. Отчет Московской Публичной Библиотеки и Румянцевского Музея за 1867—1869 гг. Москва, 1870, б. 56.
234. Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-западной Руси, издаваемый при Управлении Виленского Учебного округа. Вильна, 1869, т. VI, Нр. 5, б. 13; 1870, т. IX, б. 53, Нр. 58, б. 208.
235. Ундольский, В. М. Славяно-русские рукописи В. М. Ундольского. Изд. Московского Публичного и Румянцевского Музеев. Москва, 1870, б. 15, Нр. 13.
236. Ровинский, Димитрий. Русские граверы и их произведения с 1564 года до основания Академии Художеств. Москва, 1870, б. 5—6, 8, 59—60, 62.
237. Козловский, И. Библиографические редкости, хранящиеся в Виленской Публичной Библиотеке (Вестник Западной России, т. I, кн. III. Вильна, 1870, б. 88—89).
238. *Skorina František (Rieger, František Ladislav. Slovník Naučný*, t. VIII. Praha, 1870, b. 493).
239. Ундольский, Вукол Михайлович. Очерк Славяно-Русской Библиографии. Москва, 1871, б. 3—4, Нр. 13, 14; б. 5, Нр. 17, 18.

240. Ровинский, Д. Словарь русских гравированных портретов (Сборник ОРЯС, т. X, Нр. 4. СПб, 1872, б. 151).
241. Попов, Андрей. Описание рукописей и каталог книг церковной печати библиотеки А. И. Хлудова. Москва, 1872. Каталог книг, б. 1—2.
242. Гатцук, А. Очерк истории книгопечатного дела в России (Русский вестник, т. 99. Москва, 1872, б. 321—325, 355).
243. Василевский, В. Ф. Очерк истории города Вильны (Памятники русской старины в Западных губерниях Империи. Издаваемые по Высочайшему повелению П. Н. Батюшковым, вып. V. Петербург, 1872, б. 33).
244. Акты издаваемые Виленскою Археографическою Комиссиею. Вильна, 1872, т. VI, б. 242—243; 1878, т. IX, Нр. 168, б. 483.
245. Philaret. Geschichte der Kirche Russlands. Frankfurt a. M., 1872, I Theil, S. 271.
246. Чистович, Иларион. История перевода Библии на русский язык (Христианское чтение, СПб, 1872—1873. Адбітка: 1873 г. 2-ое выд. 1899, б. 13).
247. Сборник статей, читаных в ОРЯС, т. 5, вып. II. СПб, 1873, б. 120.
248. Франциск Скорина первопечатник русский (Крестный календарь на 1873 год. Москва, б. 47).
249. Первольф, И. И. Славянская взаимность с древнейших времен до XVIII века (ЖМНП, СПб, 1873, Нр. 170, б. 307; 1874, Нр. 172, б. 204—206. Адбітка 1874 г.).
250. Kirkor, Adam Honory. O literaturze pobratymczych narodów słowiańskich. Kraków, 1874, б. 12.
251. Сухомлинов, М. И. История Российской Академии (Сборник ОРЯС, т. XI, Нр. 2. СПб, 1874, б. 163—164, 304, 340, 426).
252. Головацкий, Яков. Дополнение к очерку славяно-русской библиографии В. М. Ундольского (Сборник ОРЯС, т. XI, Нр. 5, СПб, 1874, б. 7, 12—18).
253. Гильтебрандт, П. А. Об'яснения к рисункам (Памятники русской старины в западных губерниях Империи, издаваемые по Высочайшему повелению П. Н. Батюшковым, вып. VI. СПб, 1874, б. 141—148, 171; рыс. 16).
254. (Петрушевич, А.). Ф. Скорина, издатель русской Библии в Праге чешской в 1517, 1518 и 1519 годах (Слово, Нр. 130, Ответы и вопросы. Львов, 1875, б. 1—2).
255. Житецкий, П. И. Очерк звуковой истории малорусского наречия. Киев, 1876, б. 74, 100—102.
256. Отчет Публичного и Румянцевского Музея за 1873—1875 гг. Москва, 1876, б. 26.
257. Отношения перевода Скорины к вульгате и к древнеславянскому тексту (Чтения в Обществе любителей духовного просвещения, 1877, б. 642—653).
258. Житецкий, П. И. О пересопницкой рукописи (Труды третьяго археологического с'езда в России... в Киеве 1874 г., т. I. Киев, 1878, б. 222).
259. Каратаев, И. П. Описание славяно-русских книг напечатанных кирилловскими буквами, 1491—1730, вып. I. СПб, 1878, б. 29—42, 50—59, Нр. 11, 12, 15, 16. Пераапрацаваная, пашыраная й перавыданая ў 1883 г.



260. **Макарий, епископ.** Историко-статистическое описание Николаевского Корельского Третьякласного Монастыря (Чтения в ОИДР. Москва, 1879, б. 36).
261. **Макарий, архиепископ литовский и виленский.** История Русской Церкви, т. IX, кн. IV. История Западно-Русской или Литовской Митрополии. СПб, 1879, б. 295, 303—304.
262. **(Токмаков, И. Ф.).** Хронологический каталог славянорусских книг церковной печати с 1517 по 1821 г. Библиотеки Главного Архива Министерства Иностранных Дел. СПб, 1879, Нр. 1, 2.
263. **Вахнянин, Анатолий.** О докторе Франциску Скорине и его литературной деятельности (Справоздане дирекціе ц. к. Гимназіе акад. во Львове на рок школьный 1878—1879. Львов, 1879).
264. **Б., Ю.** рэцэнзыя на А. Вахнянин — О докторе Фр. Скорине и его литературной деятельности, 1879, гл. Нр. 263 (Правда, Роч. XII. Львов, 1879, б. 640—645).
265. Рэцэнзыя на: А. Вахнянин — О докторе Фр. Скорине и его литературной деятельности, 1879 (Правда, роч. XII. Львов, 1879, б. 590).
266. **Beckovský, Jan.** Poselkyně starých příběhův českých. Díl Druhý, svazek 1. (L. 1526—1607). Praha, 1879, b. 100.
267. **Sokolowski, Marian.** Przedstawienie Trójcy o trzech twarzach na jednej głowie w cerkiewkach wiejskich na Rusi (Sprowozdanie Komisii do badania historyi sztuki w Polsce. Polska Akademia Umiejętności. Kraków, I tom, 1879, s. 45).
268. **Szujski, J.** Rewizya Województwa Połockiego z roku 1552 (Scriptores Rerum Polonicarum, t. V. Archiwum Komisji Historycznej, t. 2. Wyd. Komisji Historycznej Akademii Umiejętności w Krakowie, Kraków, 1880, s. 176, 184).
269. **Амфилохий, арх. (Сергиевский Павел Иванович).** Древне-славянская Псалтырь Симоновская до 1280 г. 1880 г.
270. Виленская Публичная Библиотека (Российская Библиография, Вестник Русской Печати, Нр. 56(4). СПб, 1880, б. 122).
271. **Огоновский, Омелян.** Христоматия Староруска. Львов, 1881, б. 281.
272. Юбилей 300-літній (Слово, Нр. 15-16, Львів, 1882).
273. **Perwolf, J.** Poláci a Rusini (Osvěta, č. 9, r. XI. Praha, 1881, b. 814—815).
274. **Szujski, J.** Odrodzenie i reformacja w Polsce. Kraków, 1881.
275. **Киркор, А. К.** Просвещение и народное творчество в Литве (Живописная Россия, т. III. СПб, 1882, б. 100).
276. **Строев, Павел Михайлович.** Библиологический словарь (Записки Императорской Академии Наук, т. 41, кн. I. СПб, 1882, б. 2, 5, 262. Адбітка).
277. **Добрянский, Ф.** Описание рукописей Виленской Публичной Библиотеки, церковно-славянских и русских. Вильна, 1882, Нр. 262, б. 441—443.
278. **П., И.** Рэцэнзыя на: Описание рукописей виленской Публичной библиотеки — Ф. Добрянский, 1882 (Киевская старина, т. I, Киев, 1882, б. 566).
279. Сборник Императорского Русского Исторического Общества, т. 35. Памятники дипломатических сношений Московского государства, т. I, 1487 — 1533. СПб, 1882, б. 67, Нр. 16. Перадрук — 1892 г.
280. **Чистович, Иларион.** Очерк истории Западно-русской Церкви. СПб, 1882, ч. I, б. 217—219; 1884, ч. II, б. 212.

281. **Estreicher, Karol.** Bibliografia Polska. Kraków, 1882, t. VIII, s. XVIII, XIX, XXXV, XLVII, 14, 19, LXXI; 1891, t. XII, s. 187; 1894, t. XII, s. 36—37; 1896, t. XIV, s. 550; 1929, t. XXVII, s. 38; 1930, t. XXVIII, s. 189—190.
282. **Morfill, William Richard.** The dawn of European literature: Slavonic literature. London, Society for Promoting Christian Knowledge, 1883, p. 113.
- 282а. **Голубев, С.** Киевский Митрополит Петр Могила и его сподвижники, т. I. Киев, 1883, Приложения, б. 169.
283. **Каратаев, И.** Описание славяно-русских книг напечатанных кирилловскими буквами. Том I, с. 1491 по 1652 год (Сборник ОРЯС. Том XXXIV, Нр. 2. СПб, 1883, б. 28—44, 56—67, 137).
- 283а. Каталог Библиотеки Императорского Новороссийского Университета, т. I. Одесса, 1878—1884, б. 161, Нр. 179, 180, 181.
284. **Барсов, Е.** Описание некоторых южно-русских и западнорусских рукописей находящихся в рукописном собрании Е. В. Барсова (Чтения в ОИДР, кн. 2. Москва, 1884, б. 1—13).
285. **К(аченовский), В.** По поводу юбилея первого русского печатника Ивана Федорова (ВЕ, т. 106, СПб, 1884, б. 413—419).
286. **Ровинский, Димитрий Александрович.** Материалы для русской иконографии, вып. III. СПб, 1884, б. 3, Нр. 90.
287. Русская историческая библиотека, издаваемая Археологическою Коммиссией, т. 8. СПб, 1884, Нр. 15, б. 1073.
288. **Соболевский, Алексей Иванович.** Очерки из истории русского языка. Киев, 1884, б. 73, 152, 153, 154, 155.
289. **Бестужев-Рюмин, К.** Русская история, т. I., вып. I. СПб, 1885, б. 137—138.
290. **Карский, Евфимий Федорович.** Обзор звуков и форм белорусской речи (Известия Историческо-Филологического Института князя Безбородко в Нежне, т. X, 1885. Адбітка, Москва, 1886, б. 161—167).
291. **Dvorský, František.** Příspěvky k dějinám slovanským (Slovanský Sborník, r. IV, č. 4. Praha, 1885, b. 212).
292. **Kośmiński, Stanisław.** Słownik lekarzów polskich, t. III. Warszawa, 1885, s. 461—462.
293. **Stekert A. i A.** Słownik biograficzno-historyczny Polski, t. I. Kraków, 1885, s. 50.
294. **Jagič, I. V.** Briefwechsel zwischen Dobrowsky und Kopitar. Berlin, 1885, S. 646, 650—651, 666, 674. Таксама — СПб, 1885.
295. **Архангельский, А.** Борьба с католичеством и умственное пробуждение южной Руси к концу XVI в. (Киевская старина, Киев, 1886, б. 237—238).
296. **Змеев, Л. Ф.** Русские врачи писатели, тетр. 2. СПб, 1886, б. 103.
297. **Пыпин, А.** Белорусская этнография (ВЕ, СПб, 1887, Нр. 4, б. 653, 671; Нр. 7, б. 220—221).
298. **Соболевский, Алексей Иванович.** Рэцэнзыя на: Обзор звуков и форм белорусской речи Е. Ф. Карского, 1886 (ЖМНП, СПб, Май 1887, б. 137—138).
299. **Огоновский, Омелян.** История литературы русской, ч. I. Львов, 1887, б. 154—159.
300. Азбучный указатель имен русских деятелей для Русского Биографического Словаря, ч. II (Сборник Имп. Русского Исторического Общества, т. 62. СПб, 1888, б. 279. Фатаперадрук: Wiesbaden, 1963).



301. Ровинский, Д. А. Подробный словарь русских гравированных портретов, т. III. СПб, 1888, б. 1923—1924.
302. Кирпичников, А. И. Очерк истории книги (Пантеон литературы, т. 2. СПб, 1888, б. 53).
303. Архангельский, А. С. Очерки по истории зап.-русской литературы XIV—XVII вв. Борьба с католичеством и западно-русская литература конца XVI — первой половины XVII века (Чтения ОИДР, кн. 1(144). Москва, 1888, б. 44, 84—90).
304. Астафьев, Н. Очерк истории Библии в России в связи с просвещением и нравами (ЖМНП, ч. 258. СПб, 1888, б. 310. Таксама адбітка).
305. Соболевский, А. И. Заметка о языке печатных изданий Швайпольта Фиоля и Скорины (Чтения в ИОНЛ, кн. 2. Киев, 1888, б. 192—193).
306. Соболевский, А. И. Лекции по истории русского языка (УИ, Нр. 9, 10 і далейшыя. Киев, 1887. Таксама адбітка. 2-е выд.: СПб, 1891).
307. Владимиров, Петр Владимирович. Доктор Франциск Скорина. Его переводы, печатные издания и язык (Общество Любителей Древней Писменности, т. XC. СПб, 1888, б. 3+XXVI+351).  
Рэцэнзыі: Нр. 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 320, 328, 342, 343.
308. Соболевский, А. Рэцэнзыя на: П. В. Владимиров — Доктор Франциск Скорина, 1888 (ЖМНП, ч. 259, СПб, б. 321—332).
309. Ольгин, С. Рэцэнзыя на: П. В. Владимиров — Доктор Франциск Скорина, 1888 (Филологические записки, вып. V. Воронеж, 1888, б. 10—13).
310. П(ьпин), А. Рэцэнзыя на: П. В. Владимиров — Доктор Франциск Скорина, 1888 (ВЕ, т. 33, кн. 5. СПб, 1888, б. 379—382).
311. (Довнар-) Запольский, М. Рэцэнзыя на: П. В. Владимиров — Доктор Франциск Скорина, 1888 (Минский листок, Нр. 42, 44. Минск, 1888).
312. Рэцэнзыя на: П. В. Владимиров — Доктор Франциск Скорина, 1888 (Минские Губернские Ведомости. Минск, 1888).
313. С., А. Рэцэнзыя на: П. В. Владимиров — Доктор Франциск Скорина, 1888 (Вестник Славянства, кн. I, 1888).
314. Рэцэнзыя на: П. В. Владимиров — Доктор Франциск Скорина, 1888 (Русский филологический вестник, Варшава, 1888).
315. Рэцэнзыя на: П. В. Владимиров — Доктор Франциск Скорина, 1888 (Ateneum, 1888).
316. P. (J. Polivka). Рэцэнзыя на: П. В. Владимиров — Доктор Франциск Скорина, 1888 (Časopis Musea Království Českého, r. LXII. Praha, 1888, б. 495—498).
317. Первольф, И. И. Славяне, их взаимные отношения и связи, т. II. Славянская идея в литературе славян до XVIII в. Варшава, 1888, б. 595—598).
318. Степович, А. Рэцэнзыя на: П. В. Владимиров — Доктор Франциск Скорина, 1888 (Киевская старина, Киев, 1889, б. 513—521).
319. Булгаков, Ф. И. Иллюстрированная история книгопечатания и типографского искусства, т. I. СПб, 1889, б. 201—213.
320. Stankiewicz, Maurycy. Рэцэнзыя на: П. В. Владимиров — Доктор Франциск Скорина, 1888 (Kwartalnik Historyczny, r. III. Lwów, 1889, s. 490—492).

321. Köpl, Karl. Urkunden, Acten, Regesten und Inventare aus dem K. K. Statthalterei Archiv in Prag (Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses. Zehnter Band. Wien, 1889, S. LXXIX, Nr. 6004; LXXX, Nr. 6005; XCI, Nr. 6030; XCII, Nr. 6035; XCV, Nr. 6043, Nr. 6047).
322. Николаевский, Павел Федорович. История Западно-русской Церкви, т. I. 1889, б. 146 (Книга рукаписная, знаходзіцца ў Публічнай Бібліятэцы Нью Ёрку).
323. Владимирова, П. В. Обзор южно-русских и западно-русских памятников письменности от XI до XVII ст. (Чтения в ИОНЛ, кн. IV. Киев, 1890, б. 103, 125—132).
324. Бахтиаров, А. А. История книги на Руси. СПб, 1890, б. 66—69.
325. Иловайский, Д. История России, т. III. Москва, 1890, б. 517, 694.
326. Батюшков, П. Н. Белоруссия и Литва. СПб, 1890, б. 155-156; Примечания, б. 16.
327. Karge, Paul. Slavische Denkmäler aus älterer Zeit in Breslau (Archiv für slavische Philologie, V. XII. Berlin, 1890, S. 133—135, 138).
328. Murko, Mathias. Рецензия на: П. В. Владимирова — Доктор Франциска Скорина, 1888 (Archiv für slavische Philologie. V. XII. Berlin, 1890, S. 243—268).
329. Murko, M. Vorbilder der Petrinischen Reform der cyrillischen Schrift (Archiv für slavische Philologie. V. XII. Berlin, 1890, S. 639—640).
330. Пыпин, Александр Николаевич. История русской этнографии. СПб, 1890, т. I, б. 195; 1892, т. IV, б. 12, 30—31, 139—140, 166—167.
331. Карский, Е. Ф. К истории звуков и форм белорусской речи (Русский филологический вестник. Варшава, 1890, т. 22, 24; 1891, т. 26; 1892, т. 27, 28; 1893, т. 29, 30). Таксама адбітка.
332. Шляпкин, И. А. Св. Димитрий Ростовский и его время (1654—1709). СПб, 1891, б. 121, 124, 131.
333. Остроглазов, И. М. Книжные редкости (Русский архив, Нр. 9. Москва, 1891, Нр. 68, б. 91—92).
334. Иконников, В. С. Опыт русской историографии. Киев, 1891, т. I, кн. I, б. 251, 297, 635, 785, 786; 1892, кн. 2, 926.
335. Finkel, Ludwik. Bibliografia historyi Polski. We Lwowie, 1891, s. 735, Nr. 14674; s. 1031, Nr. 21300.
336. Chmiel, Adam. Album Studiosorum Universitatis Cracoviensis, t. II (Ab anno 1490 ad annum 1551). Sumptus fecit Academia Litterarum Cracoviensis. Cracoviae, 1892, p. 90—91.
337. J., A. (Jelski, Aleksander). Białoruska literatura i bibliografja (Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana, t. VII. Warszawa, 1892, s. 646, 647).
338. Kryński, Adam Antoni. Biblia (Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana, t. VII. Warszawa, 1892, 706).
339. Windakiewicz, Stanisław. Materiały do historyi Polaków w Padwie (Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce, t. VII. Kraków, 1892, s. 157, 158).
340. Brückner, Aleksander. Wo promovierte Skorina? (Archiv für Slavische Philologie, V. XIII. Berlin, 1892, S. 468).
341. Шляпкин, И. К биографии Франциска Скорины (ЖМНП, Нр. 4. СПб, 1892, б. 382—385).



342. Штраух, А. А. Отчет о тридцать втором присуждении наград графа Уварова, читанный на публичном заседании Императорской Академии Наук 25 сентября 1890 года непременным Секретарем Академии... (Записки Императорской Академии Наук, т. 69, Приложение. СПб, 1892, б. 1—6).
343. Будилович, А. Отчет о тридцать втором присуждении наград графа Уварова. Сочинения профессора П. В. Владимирова: ... Доктор Франциск Скорина... (Записки Императорской Академии Наук, т. 69. СПб, 1892, Приложение, б. 22—38).
344. Будилович, Антон. Общеславянский язык в ряду других общих языков древней и новой Европы, т. II. Варшава, 1892, б. 150, 206, 223.
345. Библейския переводы (Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон — Энциклопедический словарь, т. IIIа. СПб, 1893, б. 690—692).
346. Булич, С. Церковнославянские элементы в современном литературном и народном русском языке, ч. I (Записки историко-филологического факультета Императорского С.-Петербургского Университета, ч. 32. СПб, 1893, б. 400).
347. Первольф, И. Славяне и их взаимные отношения и связи, т. II. Варшава, 1893, б. 595—601; т. III, 2, б. 223—225.
348. Карский, Е. Ф. Два памятника старого западнорусского наречия: Лютеранский катехизис 1562 г. и католический катехизис 1585 г. (ЖМНП, СПб, 1893, б. 408).
349. Kraj, Nr. 38, St. Petersburg, 1893 (Пра Апостал Скарыны ў маскоўскага купца Сіліна).
350. Леонид, архимандрит. Систематическое описание Славяно-Российских рукописей собрания графа А. С. Уварова. Москва, 1893, ч. I, б. 8, Нр. 4; 1894, ч. IV, Нр. 1971, б. 364.
351. Барсуков, Николай. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб, 1893, кн. 7, б. 330; 1894, кн. 8, б. 175; 1895, кн. 9, б. 196—197, 211; 1896, кн. 10, б. 117, 436—437, 458—459, 463; 1898, кн. 12, б. 352—353.
352. Карский, Е. Рэцэнзыя на: Материалы для изучения быта и языка русского населения Северозападного края... П. В. Шейна, т. II, 1893 (ЖМНП, 1894, б. 442, 446).
353. Владимиров, П. Начало славянского и русского книгопечатания в XV и XVI веках (Чтения в ИОНЛ, кн. 8. Киев, 1894, б. 11—23).
354. Владимиров, П. О краковских изданиях Феоля 1491 г. (Чтения в ИОНЛ, кн. 8. Киев, 1894, б. 24—29).
355. Владимиров, П. Заметки и дополнения к исследованию о докторе Франциске Скорине (Чтения в ИОНЛ, кн. 8. Киев, 1894, б. 29—32).
356. Владимиров, П. О московских первопечатных Евангалиях (Чтения в ИОНЛ, кн. 8. Киев, 1894, б. 33—34).
357. П-аго, М. Каталог патриаршей библиотеки составленный в 1718 году (Памятники древней письменности. Москва, 1894, б. 36, Нр. 340).
358. Стасов, Владимир Васильевич. Собрание сочинений, т. II. СПб, 1894, б. 163—165, 169—171, 174, 1036.
359. Zibrt, Čenek. Zobrazení Trojice skupinou tři hlav za středověku i v lidovém umění nynějším (Věstník král. č. spol. nauk, rok 1894, Nr. 7. Praha, 1895, б. 10—14).

360. Patera, A. Korrespondence, d. I. Dopisy J. Dobrovskeho a Fortunata Duricha z let 1778—1800. Praha, 1895, b. 200, 263, 264, 330—331, 334.
361. Ровинский, Д. А. Подробный словарь русских граверов XVI—XIX вв., т. I. Историческое обозрение гравирования. СПб, 1895, б. 8—10, 13—14, 151—154; т. II, б. 1089.
362. Пташицкий, С. Л. Сборник снимков с славено-русских старопечатных изданий. СПб, 1895, табл. IV, V, VI, VII.
363. Карский, Е. Ф. Западнорусские переводы псалтиры в XV—XVII веках. Варшава, 1896, б. 8—9, 25, 27, 34—35, 41—42, 45, 119—129.
364. Змеев, Л. Ф. Чтения по врачебной истории России. СПб, 1896.
365. Ягич, И. В. Новья письма Добровского, Копитара и других югозападных славян. СПб, 1897, б. 130, Нр. 134; б. 134—135, Нр. 2.
366. Карский, Е. Ф. Что такое древнее западно-русское наречие (Труды девятого Археологического с'езда в Вильне 1893 г., т. II. Москва, 1897, б. 62, 63, 65, 68).
367. Малышевский, И. И. Западная Русь в борьбе за веру и народность, ч. I. СПб, 1897, б. 162—163.
368. Murko, Matyáš. Die ersten Schritte des russischen Romans (Wiener Zeitung, Nr. 6, 7. Wien, 9—10 Januar 1897). Переклады: славенскі — Liubljanjsky zvon, г. XVII. Ljubljana, 1897, b. 154; Чэски: Rozpravu o oboru slovanské filologie. Praha, 1937, b. 506.
369. Tomek, Wáclaw Wladiwoj. Dějepis města Prahy, Díl XI. (Nowoczesna Bibliotheka wydawana nakladem Musea Králowstwi Českého, č. XVIII. Praha, 1897, b. 105, 402).
370. Elze, Theodor. Primus Trubers Briefe. Bibliothek des Literarischen Vereins in Stuttgart, CCXV. Tübingen, 1897, S. 148.
371. Leskien, August. Slavische Bibelübersetzung (Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche. Begründet von J. J. Herzog, 3-r Band. Leipzig, 1897, S. 157).
372. Пыпин, А. Н. История русской литературы. СПб, 1898, т. I, б. 56, 106; т. II, б. 367, 504.
373. Владимирова, П. В. Научное изучение белорусского наречия за последние десять лет (1886—1896). (УИ, Нр. 5, Киев, 1898, б. 48, 58, 61—63, 67—68. Таксама адбітка).
374. Харлампович, К. Западнорусские православные школы XVI и начала XVII века, отношение их к инославным, религиозное обучение в них и заслуги их в деле защиты православной веры и церкви. Казань, 1898, б. 197, 198, 202—203, 233—234, 239, 307, 407, 424, 450.
375. Шахматов, А. А. К вопросу о происхождении Хронографа (Сборник ОРЯС, т. 66, Нр. 8. СПб, 1899, б. 10, 17).
376. Svátek, Josef. Kralovska zahrada na Hradčanech (Ze Staré Prahy. Obrazy Děje- a mistopisné. Praha, (1899), b. 126—154).
377. Jabłonowski, Aleksander. Akademia Kijowsko-Mohilańska. Kraków, 1899—1900, s. 20, 48, 49.
378. Załęski, S. Jezuici, t. I/1. 1900, s. 179.
379. Владимирова, П. В. Скорина, Франциск (Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, т. XXX. СПб, 1900, б. 228).



380. **Архангельский, А. С.** Образование и литература в Московском государстве кон. XV—XVII вв., вып. III. Казань, 1901, б. 339, 341—352.
381. **Погорелов, Валерий.** О редакциях славянского перевода Псалтири (Библиотека Московской Синодальной Типографии, ч. I. Рукописи, вып. III. Псалтири. Москва, 1901, б. XXXIV, XXXVIII).
382. **Соболевский, А. И.** Палеографические снимки с русских рукописей XII—XVII веков. СПб, 1901, табл. XXX.
383. **Franko, Ivan.** K dějinám česko-rusinské vzájemnosti (Slovansky Přehled, r. III. Praha, 1901, b. 157).
384. **Skoryna, Franciszek** (Olgebrandt S. — Encyklopedja Powszechna, t. XIII. Warszawa, 1902, s. 541—542).
385. **Миловидов, А.** Судьба русской книги в Северо-Западном крае в связи с его культурной историей (Христианское чтение, т. 216, ч. I. СПб, 1903, б. 348, 354—361). Адбітка, б. 7—14.
- 385а. **Евсеев, И. Е.** Толкования на книгу пророка Даниила в древне-славянской и старинной русской письменности (Древности. Труды Славянской комиссии Им. Московского археологического общества, т. III. 1902, б. 22—25, 42—44).
386. Отчет Виленской Публичной Библиотеки и Музея за 1903 год. Вильна, 1904, б. 4, 7.
387. **Карский, Е. Ф.** Белоруссы, т. I. Введение в изучение языка и народной словесности. Варшава, 1903, б. 208, 209, 387, 398, 399, 405, 407, 410, 411, 414, 415, 416, 419. Адначасны друк у: Виленский временник, кн. I. Вильна, 1904.
388. **Срезневский, В. И.** Отчет Отделения русского языка и словесности Имп. Академии Наук о поездке в Олонецкую, Вологодскую и Пермскую губернии (Известия ОРЯС, т. IX, кн. 3. СПб, 1904, б. 65—68).
389. Архив Юго-Западной России, ч. I, т. 12. Киев, 1904, б. 7-8.
390. **Купалов, А.** Скорина, Франциск (Русский биографический словарь, т. 18. СПб, 1904, б. 600—603).
391. **Maiwald, V.** Geschichte der Botanik in Böhmen. Wien und Leipzig, 1904, S. 51.
392. **Brückner, Aleksander.** Geschichte der russischen Litteratur. Leipzig, 1905, S. 32, 44. Ангельскі пераклад — 1908, б. 34, 48.
393. **Skorina, František** (Ottův Slovník Naučný, t. XXXIII. Praha, 1905, b. 288—289).
394. **Тиховский, З. Ю.** Южно-русский библейский кодекс Луки из Тернополья (1569) и его отношение к трудам Скорины и южнорусскому библейскому кодексу 1575—1577 гг. (Труды двенадцатого Археологического с'езда в Харкове 1902, т. III. Москва, 1905, б. 337).
395. **Довнар-Запольский, М. В. и Шендрик, Д. З.** Исторические судьбы Верхнего Поднепровья и Белоруссии и культурные их успехи (Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Под редакцией В. П. Семенова, т. IX. Верхнее Поднепровье и Белоруссия. СПб, 1905, б. 95—96).
396. **Студинський, Кирило.** Кореспонденція Якова Головацького в літах 1850—1862 (Збірник фільольогічної Секції НТШ, т. VIII і IX. У Львові, 1905, б. 308, 400).

397. **Рожков, Н. А.** Обзор русской истории с социологической точки зрения, ч. II. Москва, 1905, б. 137.
398. **Лаппо, И. И.** Полоцкая ревизия 1552 года (Чтения в ОИДР, кн. 2/213). Москва, 1905, б. 2, 4, 16, 42).
399. **Dobrovsky, Josef; Bandtke, Jiři Samuel.** Korrespondence Josefa Dobrovského, díl II. Vzájemné Dopisy Josefa Dobrovského a Jiřího Samuele Bandtkeho z let 1810—1827. K vydání upravil V. A. Francev. Nákladem České Akademie Císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. V Praze, 1906, б. 39, 93, 174.
400. **Грушевський, Михайло.** Історія України-Руси, т. VI. Киев, 1907, б. 376—377, 391—392, 427—431, 473. Фатаперадрук — Нью Йорк, 1955.
401. **Буслаев, Ф. И.** Лекции Е. И. В. Наследнику Николаю Александровичу (1859—1860). (Старина и новизна, кн. 12. Москва, 1907, б. 134—135).
402. **Перетц, В. Н.** Новые труды о «жидовствующих» XV в. и их литературе (УИ, Нр. 10. Киев, 1908, б. 26).
403. **Свенцицкий, Иларіон.** Каталог книг церковнославенской печати. Видавництво Церковного Музея во Львовѣ. Жовква, 1908, б. 1, 8, 18.
404. **Миловидов, А. И.** Описание славяно-русских старо-печатных книг Виленской Публичной Библиотеки (1491—1800). Вильна, 1908, б. 5, 12—13.
405. **Миловидов, А. И.** Старопечатные славяно-русские издания, вышедшие из западнорусских типографий XVI—XVIII вв. (Чтения в ОИДР, кн. I. Москва, 1908, б. 3).
406. **Карский Е. Ф.** Белоруссы, т. II. Язык белорусского племени, ч. I. Исторический очерк звуков белорусского наречия. Варшава, 1908. Перадрук: АН БССР, Москва, 1955, б. 71—73 ды іншыя.
407. Акты издаваемые Виленскою Археографическою Коммисією для разбора древних Актов, т. XXXIII. Акты относящиеся к истории Западно-русской церкви. Вильна, 1908, Нр. 127, б. 164.
408. **Leskien, August.** Bible versions: XVI. Slavonic versions (The New Schaff-Herzog Encyclopedia of religious Knowledge, vol. II. Edited by Samuel Macauley Jackson. New York and London, 1908, p. 153).
409. **Студинський, Кирило.** Кореспонденція Якова Головацького в літах 1835—49 (Збірник Фільольогічної Секції НТШ, т. XI і XII. У Львові, 1909, б. 73, 96).
410. Отчет Виленской Публичной Библиотеки и Музея за 1908 год. Вильно, 1909, б. 4.
411. **Соболевский, А. И.** Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии (Сборник ОРЯС, т. 88, Нр. 3. СПб, 1910, б. 198).
412. **Абрамович, Дмитрий Иванович.** Софийская Библиотека. Описание рукописей С.-Петербургской Духовной Академии, вып. III. Сборники. СПб, 1910, Нр. 1473, б. 313.
413. **Франко, Іван.** Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. (Писання Івана Франка, т. I. Накладом Українсько Руської Видавничої Спільки. У Львові 1910, б. 41).
414. **Перетц, В. Н.** Отчет об экскурсии семинария русской филологии в Житомир. Приложение I (УИ, Нр. 12. Киев, 1911, б. 125).
415. **Грузинский, А. С.** Пересопницкое Евангелие, как памятник искусства эпохи Возрождения в южной России в XVI веке (Искусство, Нр. 1. Киев, 1911, б. 10, 46).



416. **Свенціцький, Іларіон.** Опис рукописів народного дому з колекції Ант. Петрушевича, частина 3-я (Українсько-Руський Архив, т. VII. Рукописи Львівських Збірок, НТШ. У Львові, 1911, Нр. 44(74), б. 118—122).
417. **Келтуяла, В. А.** Курс истории русской литературы, ч. I, кн. 2. СПб, 1911, б. 758—761.
418. **Некрасов, А. И.** Орнамент славянских печатных изданий XV-XVI в. Древности (Труды Славянской Комиссии Имп. Московского Археологического Общества, т. V. Москва, 1911; Протоколы, б. 52—54).
419. **Карский, Е. Ф.** Белорусы, т. II, ч. 2. Исторический очерк словообразования и словоизменения в белорусском наречии. Варшава, 1911. Перадрук — АН БССР, Москва, 1956.
420. **Петров, П. И.** Очерки из истории украинской литературы XVII и XVIII веков. Киев, 1911, б. 9, 10, 13.
421. **Петухов, Е. В.** Русская литература. Древний период. Юрьев, 1911. Выд. 2-е — 1912, б. 233; 3-е — 1916, б. 228.
422. **Darlow, T. H. and Moule, H. F.** Historical catalogue of the printed editions of Holy Scripture in the library of the British and Foreign Bible Society, vol. 2, part 4. London, 1911, b. 1298—1299.
423. **Нр., А.** Kali drukawałasia pieršaja biełaruskaja Biblija (Biełaruski Kalendar Našaje Niwy na 1912 hod. Wilna, b. 81—82). Календар вышаў і кірылічным выданьнем.
424. **Грушевський, М.** Культурно-національний рух на Україні в XVI—XVII віці. Київ—Львів, 1912, б. 50—54. Выд. 2-е: Вена, 1919, б. 50—56.
425. **Карский, Е. Ф.** Белоруссы, т. II, ч. 3. Очерки синтаксиса белорусского наречия. Варшава, 1912. Перадрук: АН БССР, Масква, 1956.
426. **Грузинский, А.** Палеографические заметки о Пересопницком евангелии (ЖМНП, Нр. 4, СПб, 1912, б. 327, 334—335).
427. **Евсеев, И. Е.** Очерки по истории славянского перевода Библии (Христианское чтение. СПб, 1912, Нр. 11—12, б. 1361—1365; 1913, Нр. 2, 3).
428. **Wegnerowicz, Waclaw Roman.** Młoda Białoruś (Świat Słowiański, Nr. 86. Kraków, luty 1912, b. 113).
429. **Wasilewski, Leon.** Litwa i Białoruś. Przeszłość — Teraźniejszość — Tendencje rozwojowe. Kraków, 1912, s. 260.
430. **Wierzbowski, Theodorus.** Matricularum Regni Poloniae Summaria, excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo Varsoviensis asservantur... Pars IV. Sigismundi I regis tempora complectens... Vol. 2-m. Acta vicescancellariorum... Varsoviae, 1912, p. 431, Nr. 16615, 16622. Acta Petri Tomicki, p. 195, Nr. 11992.
431. **Merczyng, Henryk.** Szymon Budny jako krytyk tekstów biblijnych. Akademia Umiejętności. Kraków, 1913, s. 131, 169.
432. **Woynich, W. M.** An illustrated catalogue of remarkable incunabula; many of an unknown xylographical press. Catalogue No. 1. London, 1913.
433. **Архангельский, А. С.** Из лекций по истории русской литературы. Казань, 1913, б. 48—49.
434. **Либрович, С. Ф.** История книги в России, ч. I. СПб — Москва, 1913, б. 38—41.
435. **Павленков, Ф.** Энциклопедический словарь, 5-е изд. СПб, 1913, б. 2350.

436. Хронограф западно-русской редакции (Полное собрание русских летописей Имп. Археографическая Комиссия, т. XXII. Русский хронограф, ч. 2. Петроград, 1914, б. 34).
437. Харлампович, К. В. Малороссийское влияние на великорусскую жизнь, т. I. Казань, 1914, б. 96—97.
438. Курбский, Андрей Михайлович. Сочинения князя Курбского, т. I. (Русская Историческая Библиотека изд. Имп. Археографической Комиссией, т. 31. СПб, 1914, б. 401—404).
439. Архив Юго-Западной России, ч. I, т. VIII, вып. I. Киев, 1914, б. 717.
440. Сперанский, М. История древней русской литературы. Москва, 1914, б. 556. 3-е выд.: 1921, б. 205, 233, 241.
441. Ptaszycki, Stanisław. Zewnętrzne dzieje języków ruskich w granicach dawnej Rzeczypospolitei (Encyklopedia polska, t. II, dział III (cz. II) Nakł. Akademii Umiejętności, Kraków, 1915, s. 364).
442. Василенко, Н. П. Очерки по истории Западной Руси и Украины (Русская история в очерках и статьях. Под ред. М. В. Довнар-Запольского, т. III, Приложение. Киев, 1916, б. 45—46, 49, 51).
- 442а. Чатырохсотлецьце беларускай літаратуры, 1517—1917 (Беларускі календар на 1917 год. Вільня, 1916, б. 17—18).
443. Ł-ski, W. U 400 letniuju hadaŭščynu (Homan, Nr. 7(99), Wilnia, 23 studnia 1917 h., b. 2).
- 443а. Л-к, Я. Наша культурнае сьвята (Вольная Беларусь, Nr. 12. Менск, 6 жнівеня 1917 г., б. 1).
444. Зямкевіч, Ромуальд. Друк Скарыны й друк сучасны (Вольная Беларусь, Nr. 12. Менск, 1917, б. 1—2).
445. Зямкевіч, Р. 400-лецьце беларускага друку (Вольная Беларусь, Nr. 12. Менск, 1917, б. 3).
446. Гарэцкі, Максім. Доктар Францыск Скарына (Вольная Беларусь, Nr. 12. Менск, 1917).
447. Зямкевіч, Р. Значэньне Францішка Скарыны ў беларускай культуры (Вольная Беларусь, Nr. 13. Менск, 1917, б. 1).
448. Титов, Ф. Типография Киево-Печерской Лавры, т. I, и приложение. Киев, 1916—1918, б. 32, 40—46.
449. Миловидов, А. В. Новые документы, относящиеся к биографии Франциска Скорины (Известия ОРЯС, 1917, т. XXII. Петроград, б. 221—226).
450. Карский, Е. Доктор Франциск Скорина (Чырвоны шлях, Nr. 3-4. Петроград, 25 жнівеня 1918 г., б. 13—16).
451. Выстаўка імя Францішка Скарыны (Чырвоны шлях, Nr. 3-4. Петроград, 25 жнівеня 1918 г., б. 24).
452. Єфремов, Сергій. Коротка історія українського письменства. Київ, 1919, б. 64. Выд. 2-е: Бэрлін, 1924, б. 76.
453. Ігнатоўскі, У. М. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі. Менск, 1919 б. 69—71. Выд. 2-е — Менск, 1921; 3-е — Вільня, 1921; 4-е — Менск, 1925.
454. Jäger, Walter. Weissruthenien. Berlin, 1919, b. 70.
455. Ziemkiewicz, Romuald. Franciśak Skaryna (Biełaruskaje žyćcio, Nr. 3. Vilnia, 6 lipnia 1919, b. 3—4).
456. Ptaśnik, Jan. Papiernie w Polsce w XVI wieku. Kraków, 1920, s. 18.
457. Пичета, В. И. История белорусского народа. Курс белоруссоведения. Москва, 1918—1920, б. 37—38.



458. Гарэцкі, Максім. Гісторыя беларускае літаратуры. Вільня, 1920, б. 21—25. Выд. 2-е — Вільня, 1921; 3-е — Масква—Ленінград, 1924; 4-е — Менск, 1926.
459. 400-лецьце друку ў Вільні (Зборнік «Беларускіх ведамасьцей», Нр. I. Вільня, 1921).
460. Карский, Е. Ф. Белорусы, т. III. Очерки словесности белорусского племени, ч. 2. Старая западно-русская письменность. Петроград, 1921, б. 9—10, 18, 21—31, 66, 83, 158, 241.
461. Брик, Иван. Матэрыялы до історыі украінсько-чеськіх взаемін в першій половині XIX ст. (Украінсько-Руський Архив, т. XV. Львів, 1921, б. 78—81).
462. Возняк, Михайло. Історія украінської літератури, т. II. Львів, 1921, б. 5—12, 65, 113, 255.
463. Abdzirałowič, Ihnat. Adwiečnym šlacham. Dašledziny biełaruskaha šwieta-hladu. Wilnia, 1921, b. 6.
464. Ptaśnik, Joannes. Cracovia impressorum XV et XVI saeculorum (Monumenta Poloniae Typographica XV et XVI saeculorum, vol. I. Leopoli, 1922, p. 122).
465. Гарэцкі, М. Хрыстаматыя беларускае літаратуры. XI век — 1905 год. Вільня, 1922, б. 29—32.
466. Янчук, Н. А. Нарысы па гісторыі беларускай літаратуры. Менск, 1922, б. 8—16.
467. Введенский, Андрей. Библиотека и архив у Строгановых в XVI-XVII в. (Север, кн. 3—4. Вологда, 1923, б. 83—84).
468. Яремченко, Ол. Франціск-Георгій Скорина, його життя та літературна і видавничча діяльність (Літературно-Науковий Вістник, кн. XI. Львів, 1923, б. 253—259).
469. Щелкунова, М. И. Искусство книгопечатания в его историческом развитии. Москва, 1923, б. 166.
470. Weingart, Miloš. Dobrovského Institutiones (Sbornik Filosofické Fakulty University Komenského v Bratislavě, č. I, r. 1, čís. 16. Bratislava, 1923, b. 51).
471. Łowmiański, Henryk. Papiernie wileńskie XVI wieku (Ateneum Wileńskie, r. II, z. 7—8. Wilno, 1924, b. 412, 413, 415, 421).
472. Ластоўскі, Вацлаў. Доктар Франціш Скарына, 1525—1925 (Крывіч, Нр. 2(8). Коўна, 1924).
473. Колеса, О. Погляд на історыю украінсько-чеськіх взаемін від X до XX в. Прага, 1924.
474. Перетц, В. Отчет о работах акад. В. Н. Перетца во время командировки в Москву и в Киев (Известия Российской Академии Наук, VI серия, т. XVIII, Нр. 12—18, ч. 2. Ленинград, 1924, б. 625, 626).
475. Перетц, В. Рэцэнзыя на: Е. Ф. Карский — Белорусы, т. III. Очерки словесности белорусского племени. 2. Старая западно-русская письменность, 1921 (Известия Отделения Российской Академии Наук 1922 года, т. XXVII. Ленинград, 1924, б. 336).
476. Попов, Павло. Початки друкарства у слов'ян (Бібліологічні вісти, ч. 1—3. Київ, 1924, б. 13, 22—30).
477. Попов, П. Слов'янські інкунабули київських бібліотек (Бібліологічні вісти, ч. 1—3. Київ, 1924, б. 154—155).

478. Пічэта, У. І. Гісторыя Беларусі, ч. I. Масква, 1924, б. 125-126.
479. Барвінок, Володимир. Загальний огляд стародруків київських бібліотек (Бібліологічні вісті, ч. 1—3. Київ, 1924, б. 145).
480. Свенціцький, Іларіон. Початки книгопечатання на землях України. Жовква, 1924, б. 15—16, 21, 35, 37, 50, 70. Прилоги II.
481. Некрасов, А. И. Книгопечатание в России в XVI и XVII веках (Книга в России, т. I. Русская книга от начала письменности до 1800 года, под ред. В. Я. Адарюкова и А. А. Сидорова. Москва, 1924, б. 68, 73, 90, 91, 95, 102, 105).
482. Огієнко, Іван. Іван Хведорович, фундатор постійного друкарства на Україні (Стара Україна, Нр. II—V. Львів, 1924, б. 21).
483. Огієнко, І. Друкарська трійця. Фіоль, Скорина і Хведорович (Літопис політики, письменства і мистецтва. Бєрлін, 1924, Нр. 12, б. 181—182; Нр. 13, б. 197—198). Таксама адбітка.
484. Франко, І. Відгуки грецької і латинської літератури в українським письменстві (Стара Україна, кн. I—II. Львів, 1925, б. 11).
485. Грушевський, М. Впливи чеського національного руху XIV-XV вв. в українським життю і творчості як проблема досліду (Записки НТШ, т. 141—143. Праці фільольогічної Секції. У Львові, 1925, б. 3—4, 9).
486. Брик, І. Йосиф Добровський і українознавство (Записки НТШ, т. 141—143. Львів, 1925, б. 9, 11—12, 20).
487. Ластоўскі, Вацлаў. Доктар Франціш Скарына, 1525—1925 (Крывіч, Нр. 2. Коўна, 1925, б. 313).
488. Гарэцкі, Максім; Дзяржынскі, Уладыслаў; Каравай, Павал. Выпісы з беларускае літаратуры, ч. I. Масква—Ленінград, б. 229—231.
489. Огієнко, І. Історія українського друкарства, т. I. Історично-бібліографічний огляд Українського друкарства XV—XVIII вв. (Збірник фільольогічної Секції НТШ, т. 19—21. Львів, 1925, б. 5, 7, 10, 11, 13—20, 24, 26, 33, 59, 65, 67, 76, 162, 170, 182, 366, 369, 384).
490. Попов, П. Друкарство, його початок і поширення в Європі (XV-XVI вв.). Український Інститут Книгознавства. Київ, 1925, б. 65—68.
491. Піотуховіч, М. М. Францыск Скарына і беларускае адраджэньне (Малады Араты, Нр. 14. Менск, 1925, б. 1—2).
492. Шчакаціхін, Мікола. Калі радзіўся Францішак Скарына (Польмя, Нр. 5. Менск, 1925, б. 148—151).
493. Харэвіч, А. Ф. Скарына і яго эпоха (Польмя, Нр. 7, Менск, 1925, б. 138—152).
494. Піотуховіч, М. М. Францыск Скарына і яго літаратурная дзейнасьць (Асьвета, Нр. 7(10). Менск, 1925, б. 3—13).
495. Воўк-Левановіч, Восіп. Гістарычнае вивучэньне беларускай мовы ў славянскай філёлёгіі (Працы Беларускага Дзяржаўнага Унівєрсытэту ў Менску, Нр. 6—7. Менск, 1925, б. 100, 102, 113, 115, 117, 119).
496. Шапавалаў, М. Ф. Скарына, яго дні ды друк на Беларусі. Да 400-лецьця друку на Беларусі. Выданьне Наркомасьветы БССР. Менск, 1925, 59 б.
497. Карский, Е. Ф. Четыреста лет русского книгопечатания (Красная газета, Нр. 894. Ленинград, 1925, б. 2).
498. Карский, Е. Ф. Четыреста лет русской книги, 1525—1925 (Наука и техника, Нр. 23. Ленинград, 1925).



499. Пічэта, У. І. Францішак Скарына і яго працы (Савецкая Беларусь, Нр. 292, 293. Менск, 1925).
500. Stankiewiç, Adam. Doktor Francišak Skaryna — pieršy drukar bielaruski, 1525—1925. Wyd. Bielaruskaha Nawukowaha Tawarystwa. Wilnia, 1925, 56 b. Таксама кірыліцай. Рэцэнзыі: 501, 530, 535.
501. Łowmiański, Henryk. Рэцэнзыя на: А. Stankiewiç — Doktor Francišak Skaryna, pieršy drukar bielaruski, 1925 (Ateneum Wileńskie, r. III, z. III, Wilno, 1925, b. 161—179).
502. Abramowicz, Ludwik. Cztery wieki drukarstwa w Wilnie. Zarys historyczny (1525—1925). Wilno, 1925, b. 9, 11, 12—19, 22, 23, 89, 126, 141.
503. Dr. František Skorina (Skaryna). (Slovansky Přehled. Praha, 1925, b. 159).
504. Weingart, Miloš. Dobrovského Institutiones. Sbornik Filosofické Fakulty University Komenského v Bratislavě, č. II, r. III, čís. 38(12). Bratislava, 1925, b. 70, 99, 113. Таксама адбітка.
505. Einstein, Lewis. Italian Gardens in Prague (The Architectural Review, vol. LVII, Nr. 343. London, 1925, b. 253—254).
506. Dvorčanin, Ignác. František Skorina jako kulturní pracovník a humanista na běloruské puodě. Praha, 1925/26. (Дакторская дысэртацыя, машынопіс якое перахоўваецца ў Архіве Праскага Карлавага Унівэрсытэту, Нр. 1331).
507. Бываеўскі, Н. Вялікае сьвята беларускае культуры (Наш край, Нр. 1 (4). Менск, 1926, б. 5—7).
508. Шчакаціхін, М. Дрэварыты і орнамэнты ў выданьнях Скарыны (Наш край, Нр. I. Менск, 1926).
509. Бразэр, А. Першы беларускі друкар Францішак Скарына. Менск, 1926.
510. Ластоўскі, Вацлаў. Гісторыя беларускай (крыўскай) кнігі. Спроба па-ясньніцельнай кнігопісі ад канца X да пачатку XIX стагодзьдзя. Выдана коштам Беларускага Цэнтру ў Літве. Коўна, 1926, б. 282—307, 419.
511. Four centuries of printing in White-Russia (Weekly News Bulletin, No. 2 (29), Vol. 3. The U.S.S.R. Society of Cultural Relations with Foreign Countries. Moscow, January 14th, 1926, p. 1).
512. Wojciechowska, Maria. Рэцэнзыя на: L. Abramowicz — Cztery wieki drukarstwa w Wilnie, 1925 (Kwartalnik historyczny, XL, z. 3. Lwów, 1926, b. 473—475).
513. Karskij, E. Geschichte der weissruthenischen Volksdichtung und Literatur. Berlin und Leipzig, 1926, S. 186—187.
514. Volf, Josef. Dějiny českého knihtisku do roku 1848. Praha, 1926, b. 24, 26.
515. Kubka, Fr. Dobrovský a Rusko. Počátky vztahů česko-ruských a názovy J. Dobrovského na Rusko. Praha, 1926, b. 76.
516. Masslow, S. J. Ukrainische Druckkunst des 16. bis 18. Jahrhunderts (Gutenberg Jahrbuch 1926, Mainz, b. 65).
517. Murko, M. Die Bedeutung der Reformation und Gegenreformation für das geistige Leben der Südslaven (Slavia, IV. Praha, 1926, b. 511—512).
518. Крэчэўскі, П. Гісторыя беларускай кнігі (Congrès International des Bibliothécaires et des amis du livre tenu à Prague du 28 Juin au 3 Juillet 1926. Procès Verbaux et Mémoires, t. II. Prague, 1926, b. 286). Праца надрукаваная адначасна й у: Замежная Беларусь, кн. I. Прага, 1926, б. 102.
519. Крэчэўскі, Пётра. Скарына і незалежнасьць (Замежная Беларусь, кн. I. Выдавецтва ім. Ф. Скарыны. Прага, 1926, б. 7—16).

520. Г., Я. Узаемаадносіны Беларуска-Літоўскага Княства з Чэхіяй 500 год таму назад (Замежная Беларусь, кн. I. Прага, 1926, б. 28).
521. Макаренко, Микола. Орнаментація украінскай кніжкі XVI—XVII ст. (Труді Украінскага Наўковага Інстытуту Книгознаўства, т. I. Київ, 1926, б. 212—213, 216). Таксама адбітка, б. 64—65, 68.
522. Грушевскі, М. Історыя украінскай літэратуры, т. V. Київ, 1926, б. 117—129.
523. Чатырохсотлецьце беларускага друку, 1525—1925. Інстытут Беларускае Культуры. Менск, 1926, VIII + 360 б.  
 Зьмест: Прадмова. Ул. Перцаў — Гуманізм у Італіі. З. Егораў — Падуанскі унівэрсытэт у XV—XVI стагоддзях. А. Ясінскі — З культурнае гісторыі Чэхіі пачатку XVI-га стагоддзя. М. Любаўскі — Літоўска-Беларуская Дзяржава ў пачатку XVI стагоддзя. Ул. Пічэта — Полацкая зямля ў пачатку XVI стагоддзя. В. Дружчыц — Места Вільня ў першай палове XVI стагоддзя. Ул. Пічэта — Беларускае Адраджэньне ў XVI стагоддзі. М. Піотуховіч — Францішак Скарына і яго літаратурная дзейнасць. М. Шчакаціхін — Гравюры і кніжныя аздобы ў выданьнях Францішка Скарыны. Ул. Пічэта — Друк на Беларусі ў XVI і XVII стагоддзях. Я. Воўк-Левановіч — Мова выданьняў Францішка Скарыны. Ул. Пічэта — Scriniana, 1776—1926. М. Шчакаціхін — Увагі да ілюстрацыяў. Паказьнік географічных назоваў. Паказьнік уласных імён. Сьпіс ілюстрацыяў.  
 Рэцэнзыя: 547. Працы памешчаныя ў зборніку й датычныя беспасярэдня доктара Скарыны ніжэй пералічаныя (Нр. 524—531):
524. Ясінскі, Антон. З культурнае гісторыі Чэхіі пачатку XVI-га стагоддзя (ЧБД, 1926, б. 39—58).
525. Пічэта, Уладзімер. Беларускае Адраджэньне ў XVI стагоддзі (ЧБД, 1926, б. 132—156).
526. Піотуховіч, Міхал. Францішак Скарына і яго літаратурная дзейнасць (ЧБД, б. 157—179; таксама адбітка).
527. Шчакаціхін, Микола. Гравюры і кніжныя аздобы ў выданьнях Францішка Скарыны (ЧБД, 1926, б. 180—227; таксама адбітка — 50 + 72 б.).
528. Пічэта, Ул. Друк на Беларусі ў XVI і XVII стагоддзях. (ЧБД, 1926, б. 228—261).
529. Воўк-Левановіч, Язэп. Мовы выданьняў Францішка Скарыны (ЧБД, 1926, б. 262—283; таксама адбітка, 1927, 24 б.).
530. Пічэта, Ул. Scriniana, 1776—1926 (ЧБД, 1926, б. 284—327). Перадрук у расейскім перекладзе (з пропусамі) у зборніку: В. И. Пичета — Белоруссия и Литва XV—XVI вв. АН СССР, Институт Славяноведения. Москва, 1961, б. 731—788.
531. Шчакаціхін, М. Увагі да ілюстрацыяў (ЧБД, 1926, б. 329—340).
532. Доўнар-Запольскі, Мітрафан. Да юбілею беларускага кнігадруку (Гістарычна-Археалагічны Зборнік, Нр. I. Менск, 1927, б. 83—95).
533. Дварчанін, Ігнат. Аб годзе нараджэньня Фр. Скарыны (Родныя гоні, кн. I. Вільня, 1927, б. 20—22).
534. Зленко, П. Празькі выданьне Скоріні (Книголюб, Нр. 2. Вид. Украінскага Т-ва Прихильників Книги. Прага, 1927, б. 16—20).
535. Рэцэнзыя на: А. Stankiewicz — Doktor Franciszak Skaryna, pieršy drukar białaruski, 1925 (Silva Rerum, III, Nr. 2, b. 27).



536. Brückner, A. Fr. Skorina (Zeitschrift für Slavische Philologie, t. IV. Leipzig, 1927, b. 19—20).
537. Wojciechowska, M. Z dziejów książki w Poznaniu w XVI wieku. Poznań, 1927, s. 66—69.
538. Francěv, V. A. Korespondence Pavla Josefa Šafarika, č. 1 (Sbírka Pramenů k poznání literárního života v Čechách, na Moravě a v Slezku, sk. II. Praha, 1927, č. 1, b. 284—287; 1928, č. II, b. 695, 738).
539. Volf, J. Geschichte des Buchdrucks in Böhmen. Weimar, 1928, b. 35, 37.
540. Brückner, A. Z zaránia księgi czesko-polsko-ruskiej (Przewodnik Bibliograficzny, serja II, t. VII, z. 6. Lwów, 1928, b. 227—228).
541. Czarnecki, J. Wilno w dziejach książki polskiej. Wilno, 1928, b. 6.
542. Pičeta, Vladimir. La littérature historique Blancheruthéne. Compte rendez 1921—1926 (Bulletin d'Information des Sciences historique en Europe Orientale, t. I, fasc. 3—4. Fédération des Sociétés Historiques del l'Europe Orientale. Varsovie, 1928, b. 220).
543. Wharton, L. C. Une histoire de l'Imprimerie dans l'Est et Sud-est de L'Europe (Conference des historiens des états de l'Europe Orientale et du Mond Slave. Varsovie, II, 1928, b. 281—285).
544. Карский, Е. Ф. О некоторых особенностях белорусского языка (Symbolae grammaticae in honorem Joannis Rozwadowski, t. II. Cracoviae, 1928, p. 294, 295).  
Перадрук: Е. Ф. Карский — Труды по белорусскому и другим славянским языкам... АН БССР. Москва, 1922, б. 470, 471.
545. Карский, Е. Ф. К вопросу о деятельности д-ра Франциска Скорыны (Известия по русскому языку и словесности, т. I. АН СССР. Ленинград, 1928, б. 325).
546. Карский, Е. Ф. Славянская кирилловская палеография. АН СССР. Ленинград, 1928, б. 102—103, 178, 237—238, 282—283.
547. Шынклер, Хв. Рэцэнзыя на: Чатырохсотлецьце беларускага друку, 1926 (Узвышша, Нр. 1 (7). Менск, 1928, б. 183—184).
548. Отчет о деятельности Академии Наук СССР за 1927 год. Ленинград, 1928, б. 59.
549. Шчакаціхін, І. М. Scoriniana. Да пытання аб хронолёгіі Малое Падарожнае Кніжыцы. З 24 клішэ (Запіскі Аддзелу Гуманітарных навук, кн. 3. Працы клясы гісторыі, т. II. ІБК, Менск 1928, б. 435—450).
550. Пічэта, У. Дзьве культуры на Беларусі (Советское строительство, Нр. 3—4. Минск, 1928).
551. Беларускі Архіў, т. 2. Менск, 1928, б. XLVI—XLVII, XLXI, XLXII, 35—37, 263—264.
552. Пічэта, У. І. Пытаньне аб вышэйшай школе на Беларусі ў мінулым (Працы БДУ, Нр. 19. Менск, 1928, б. 7).
553. Кнорын, В. Аб рашаючых «дробязях» у вялікім пытаньні (Асьвета, Нр. 4. Часапіс Народнага Камісарыяту Асьветы й Саюзу Працаўнікоў Асьветы. Менск, 1928, б. 4).
554. Лаппо, И. И. К истории русской старопечати. Виленская типография Мамоничей (Сборник Русского Института в Праге, т. I. Прага, 1929, б. 171, 172).
555. Máchal, Jan. Slovanské literatury, díl III (Novočesna Biblioteka vydávana nákladem Národního Musea. V Praze, 1929, b. 304—305, 316).

556. **Vajs, Josef.** Dobrovský a biblická kritika (Josef Dobrovský, 1753—1829. Sbornik stati... Praha, 1929, b. 360).
557. **Teplý, František.** Dějiny města Jindřichova Hradce, díl II, č. 1. Jindřichova Hradce, 1929, b. 354.
558. **Völker, Karl.** Kirchengeschichte Polens (Grundriss der slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Berlin und Leipzig, 1930, S. 107, 110, 275).
559. **Łepki, Bohdan.** Zarys literatury ukraińskiej. Wyd. „Słowianie”, Serja I, Nr. 2. Warszawa—Kraków, 1930, b. 146—147.
560. **Огієнко, І.** Українська літературна мова XVI-го ст. і український Крехівський Апостол, т. I. (Студії до української граматики, кн. VII. Варшава, 1930, б. 57, 91, 93, 129, 136, 163, 173, 213, 227, 235, 268, 478, 483).
561. **Сянкевіч, А. А.** Беларускі нацыянал-дэмакратызм. Менск, 1930.
562. **Вольфсон, С.** Мова і клясава барацьба (Польмя, Нр. 3, Менск, 1930, б. 145).
563. **Канакоцін, О.** Абвастрэнне клясавай барацьбы ў беларускай літаратуры ў пэрыяд сацыялістычнай рэканструкцыі (Большавік Беларусі, Нр. 8—9. Менск, 1930, б. 37).
564. **Сянкевіч, А.** За ленінскую лінію ў нацполітыцы (Польмя, Нр. 11—12. Менск, 1930, б. 165, 168).
565. **Жылуновіч, З.** Як прыгоннік стаў народнікам (Польмя, Нр. I. Менск, 1931, б. 130).
566. **Гірчак, Э.** Нацыянал-дэмакратызм у беларускай мастацкай літаратуры (Польмя, Нр. 2. Менск, 1931, б. 153).
567. **Глебка, Пятро.** Нацдэмаўшчына замаскаваная марксыцкай фразай (Узвышша, Нр. 3. Менск, 1931, б. 102, 104).
568. **Канакоцін, О.** Літаратура — зброя клясавай барацьбы. Менск, 1931, б. 67.
569. **Stankiewicz, Jan.** Czas powstania narodów białoruskiego i ukraińskiego (Sprawy narodowościowe, Nr. 4—5. Warszawa, 1931, b. 445, 448, 450).
570. **Pavlovský, F. A.** Ruské písmo, grafika a tisk (Ročenka československých knihtiskařů, XIV. Vydal Spolek Faktorů Knihotiskáren v Českosl. Republice. Praha, 1931, b. 39—42).
571. **Paul, K. P. I.** Šafarik — Rusini a Bělorusove (XII výroční zpráva České statni reálky v Praze, IV. Praha, 1931, b. 11).
572. **Prostov, Eugen Victor.** Origins of Russian Printing (The Library Quaterly, Vol. I, No. 3. Chicago, July 1931, p. 257—258, 268, 271).
573. **Zlenko, P.** Рэцэнзыя на: E. V. Prostov — Origins of Russian Printing, 1931 (Slovanská knihoveda, I, 3—4. Praha, 1931, b. 146—147).
574. **Brückner, A.** Dzieje kultury polskiej. Kraków, 1931, t. I, s. 492; t. II, b. 356—357, 534. Выд. 2-е — 1939; 3-е — 1957, 1958. Перавыданая таксама як: Tysiąc lat kultury polskiej. Paryż, 1955, t. I, b. 384, 818, 1016, 1131.
575. **Korduba, Miron.** Kilka uwag w kwestji genezy narodowości białoruskiej (Sprawy narodowościowe, Nr. 2—3. Warszawa, 1932, b. 206, 207, 209).
576. **Czarnecki, Jerzy.** Rzut oka na historię książki wileńskiej (Przegląd biblioteczny, r. VI, z. 112. Kraków, 1932, s. 7, 20).
577. **Brückner, A.** Promieniowanie kultury staropolskiej. (Kultura staropolska. Kraków, 1932, s. 711).
578. **Szczerba, Teofil.** Dzieje pisma. Warszawa, 1932, s. 117.
579. **Skorina, František** (Masarykův slovník naučný, díl VI. Praha, 1932, b. 665).



580. **Огієнко, І.** Крехівський Апостол 1560-х років (Sbornik praci I. Sjezdu Slovanských filologů v Praze 1929. Praha, 1932, b. 188).
581. **Beblavý, J.** Naše styky s Litvou (Sbornik věnovany Dr. D. Janovi Kvačalovi). Bratislava, 1933.
582. **Lisowski, Stanisław.** Starodruki Uniwersyteckiej Biblijoteki Publicznej w Wilnie (Ateneum Wileńskie, r. VIII. Wilno, 1933, b. 268).
583. **Kantak, Kamil.** Bernardyni Polscy. Lwów, 1933, t. I, s. 179.
584. **Gołabek, Józef.** Literatura Białoruska (Wielka Literatura Powszechna, t. IV. Warszawa, 1933, s. 539—546).
585. Lietuviškoji enciklopedija. Kaunas, 1933, t. I, b. 847; 1934, t. II, b. 570.
586. **Луцкевіч, Антон.** Пятнаццаць гадоў працы Беларускага Навуковага Таварыства (Гадавік Беларускага Навуковага Таварыства, кн. I. Вільня, 1933, б. 5, 12, 13).
587. **Навіна, Ант.** З недрукаванае спадчыны па М. Багадановічу (Гадавік Беларускага Навуковага Т-ва, кн. I, Вільня, 1933, б. 164—165).
588. **Ід.** Рэвэляцыйныя весткі аб Францішку Скарыне (Гадавік Беларускага Навуковага Т-ва, кн. I. Вільня, 1933, б. 184).
589. **Тонкова, Р.** Выставка славянской печатной продукции эпохи разложения феодализма (Вестник АН СССР, Нр. 4. Москва, 1934, б. 55).
590. **Шчарбакоў, В. К.** Нарыс гісторыі Беларусі, ч. I. Беларуская Акадэмія Навук. Інстытут гісторыі імя М. Н. Пакроўскага. Менск, 1934, б. 165.
591. **Никифоров, Б.** По мастерским художников Белоруссии (Искусство, Нр. 3. Ленинград, 1934, б. 101).
592. **Лаппо, И. И.** Литовский Статут 1588 года. Каунас, 1934, т. I, ч. 1, б. 110—111, 429; 1936, т. I, ч. 2, б. 268-269, 272, 273, 307, 345, 351, 358—360.
593. **Hryb, Tamaš.** Šlacham Skaryny (Iskry Skaryny, Nr. 4. Praha, travień 1934, b. 1—10).
594. Adviečny šlach — heta jošć šlach Skaryny (Iskry Skaryny, Nr. 5. Praha, 1935, b. 1).
595. **Hryb, T.** Da pytańnia ab pachodžańni herbu Pahonia. Pryčynak da vyśviateńnia biełaruskaj heraldyki (Iskry Skaryny, Nr. 5. Praha, 1935, b. 75—76).
596. **Blizki.** Biėlaruskaja relihijnaja prablema (Biėlaruskaja Krynica, Nr. 37, 39. Vilnia, 1935).
597. **Barycz, Henryk.** Historja Uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu. Kraków, 1935, s. 126.
598. **С., І.** Зьезд славянскіх філёлёгаў у Варшаве 23—30 верасня 1934 г. (Калосьсе, кн. I. Вільня, 1935, б. 70).
599. **Гадлеўскі, В.** Стагодзьдзе новага беларускага друку (Калосьсе, кн. 3. Вільня, 1935, б. 165).
600. **Талочка, Ул.** Да справы веравызнаньня Ф. Скарыны (Калосьсе, кн. 3. Вільня, 1935, б. 169—170).
601. **Зленко, П.** Чеські та словацкі переклады з украінскага краснаго письменства (Наша культура, Нр. 4. Варшава, 1935, б. 240).
602. **Новосадский, И. В.** Возникновение печатной книги в России в XVI в. (Иван Федоров первопечатник. АН СССР. Институт книги, документа, письма. Москва-Ленинград, 1935, б. 39).

603. Некрасов, А. М. Первопечатная русская гравюра (Иван Федоров первопечатник. АН СССР. Институт книги, документа, письма. Москва-Ленинград, 1935, б. 89—90).
604. Станкевич, Адам. Доктар Франціш Скарына і яго культурная праца. З нагоды 450-лецця яго нараджэння, 1486—1936 (Калосьсе, Вільня, 1936, кн. 2, б. 97—100; кн. 3, б. 155—165).
605. Саладуч, Ад. З досьледаў аб паходжаньні і аб гэрбе Скарынаў (Калосьсе, кн. 4 (8). Вільня, 1936, б. 240—243).
606. Флоровский, А. В. Первый русский врач в Праге (Русский врач в ЧСР, Прага, 1936, б. 380—383).
607. Скорина, Франциск (Українська загальна енциклопедія, т. III. Львів-Станіславів-Коломия, 1936, б. 116).
608. Florovskij, Ant. Vas. Nové správy o pobytu Františka Skoryny v Praze (Časopis Národního Musea. Oddíl Duchovédny. Roč. CX. Praha, 1936, b. 11—19).
609. Kuziela, Zeno. Der Deutsche Schweitpold Fiol als Begründer der ukrainischen Buchdruckerkunst (Gutenberg-Jahrbuch 1936, Mainz, b. 73, 75).
610. Oljančyn, D. Aus dem Kultur- und Geistesleben der Ukraine (Kyrios. Königsberg, 1936, I, S. 2; II, S.1—3).
611. Drukarstwo wileńskie — 450-lecie urodzin pierwszego drukarza wileńskiego (Ognisko, XXXVI, Nr. 6. 1937).
612. Саладуч, Ад. Францішак Скарына на груньце ўнівэрсытэцкага жыцця ў Падуі (Калосьсе, кн. 1 (10). Вільня, 1937, б. 37—43).
613. Флоровский, Г. В. Пути русского богословия. Прага, 1937, б. 33.
614. Оляничин, Д. Пам'ятки із минулого українського духово-культурного життя в Кенігсберзі (Науковий збірник проф. Ів. Огієнкові. Варшава, 1937, б. 102).
615. Крип'якевич, І. Каталог бібліотеки львівської Ставропігії з 1619 р. (Українська книга, VII—VIII. Львів, 1937, б. 159).
616. Некрасов, А. И. Древнорусское изобразительное искусство. Москва, 1937, б. 273—275.
617. Лифарь, С. Дягилев — Библиофил (Временник общества друзей русской книги, IV. Париж, 1938, б. 191).
618. Pjaszewicz, Teodor. Drukarnia Domu Mamoniczów w Wilnie, 1938, s. 20—25, 28, 29, 32, 38—40, 56.
619. Forstreuter, K. Preussen und Russland im Mittelalter. Königsberg-Berlin, 1938, S. 222.
620. Vasmer, Max. B. Kopitars Briefwechsel mit Jakob Grimm (Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Jahrgang 1937. Philosophisch-historische Klasse, Nr. 7. Berlin, 1938, b. 128, 129, 249).
621. Martel, Antoine. La langue Polonaise dans les pays Ruthénes (Travaux et Mémoires de L'Université de Lille. Nouvelle Série: Droit et Lettres, No. 20. Lille, 1938, b. 100, 102—105, 206, 220).
622. Stankiewicz, Adam. Skoryna Franciszek, 1486—1551 (Sygnały, Nr. 75, Lwów, 1939).
623. Florovskij, Antoine. Fr. Skoryna et son activité parmi les Slaves (Bulletin d'Information des Sciences Historiques en Europe Orientale, IX, 1—2. Varsovie, 1939, b. 1—11).
624. Zíbrt, Čenek. Z dejin českého knihtiskarstvi. Praha, 1939, b. 60—61, 139.



625. Cisařova-Kolařova, A. Die Anfänge des Buchdruckes in Böhmen und Mähren (Slavische Rundschau, Nr. 1—2. Prag, 1940, b. 12).
626. Florovskij, A. V. Die Anfänge des Buchdruckes bei den Ostslaven (Slavische Rundschau, Jahrgang XII, Nr. 1—2. Prag, 1940, b. 67—78).
627. Havránek, Bohuslav. Expanse spisovné čestiny od 14. do 16. století (Co daly naše země Evrope a lidstvu. Praha, 1940, b. 57).
628. Destal, Jiři. České knihtiskařství v 15. a 16. století (Co daly naše země Evropě a lidstvu. Praha, 1940, b. 132).
629. Florovskij, Antonij. Vliv staré české literatury v oblasti ruské (Co daly naše země Evropě a lidstvu. Praha, 1940, b. 140—141).
630. Lifar, Serge. Serge Diaghilev. His life, his work, his legend. G. P. Putnam's Sons. New York, 1940, b. 379.
631. Пичета, В. Основные моменты исторического развития Западной Украины и Западной Белоруссии. Москва, 1940, б. 31, 33.
632. Abramavičius, Vl. Vilnius ir pirmojo Maskvos spaustuvininko veikla (Kultura, Nr. 3, 1941, b. 207).
633. Калиновец, К. Скарынінскія Каляды (Беларуская газета, Нр. 96. Менск, 23 сьнежня 1942).
634. Engelhardt, Eugen. Weissruthenien. Berlin, 1943, S. 50, 265.
635. Wirth, Zdenek. Pražké zahrady. Praha, 1943, b. 7.
636. Lichtensztuhl, Jozef. The Whiteruthenian Problem in Eastern Europe (Bulletin of the Polish Institute of Arts and Sciences in America, vol. II, Nr. 4. New York, July 1944, p. 1174).
637. Nejedly, Zdenko. Pozdrav Bělorúsum (Československé listy, Nr. 13. Moskva, 1944).
638. Гарбуноў, Г. 25 год Беларускае ССР (Беларусь, Нр. I. Масква, студзень 1944 г.).
639. Ларчанка, М. Вялікі прасьветнік Георгі Скарына (Беларусь, Нр. I. Масква, 1944).
640. Крыцкі, В. Францішак — Георгі, або новыя сыгналы каля нашага Скарыны і ворагавых скарынак (Раніца, Нр. 14/176. Бэрлін, 2 красавіка 1944, б. 4).
641. — З. Сыгналы нашае старога культуры (Раніца, Нр. 14/178. Бэрлін, 1944, б. 4).
642. Найдзюк, Язэп. Беларусь учора й сянья. Выд. 2-е. Выдавецтва падручнікаў і літаратуры для моладзі ў Менску. Менск, 1944, б. 79—81.
643. Біблія Скарыны ў Рызе (Раніца, Нр. 26—27/188—189). Бэрлін, 1944, б. 3).
644. Віцьбіч, Юрка. Вялікі сын вялікага народу (Раніца, Бэрлін, 1944, Нр. 30—31/192—193, б. 3; Нр. 32/194, б. 3—4).
645. Ломцеў, Ц. Георгій Скарына — першы беларускі кнігавыдаўца (Беларусь, Нр. 6, 1945, б. 13—16).
646. Ломцеў, Ц. Лёс кнігадрукаваньня на Беларусі пасля Скарыны (Беларусь, Нр. 7—8, Мінск, 1945, б. 17—19).
- 646а. Ломцеў, Ц. Скарына як пачынальнік беларускай літаратурнай мовы (Беларусь, Нр. 3, Мінск, 1945, б. 7—13).
647. Скорина, Франциск Георгий (Большая Советская Энциклопедия, т. 51. Москва, 1945, б. 319).
648. История русской литературы, т. 2, ч. 1. АН СССР. Москва, 1945, б. 426.

649. Jerneja Kopitarja spisov II. Del 2. Knjiga, 1825—1833. Akademija Znanosti in Umetnosti. Ljubljana, 1945, b. 311.
650. Tougouchi-Gaiannée, Marc. U.R.S.S. Face au problème des Nationalités. Editions Soled. Liege (1946), b. 69.
651. Рагаза, Максим. Францішак Скарына з Полацка, у лекарскіх навукх доктар (Мэдычная Думка, кн. I. Ватэнштэт, 1946, б. 34—39).
652. Пичета, В. Образование белорусского народа (Вопросы истории, Нр. 5—6. Москва, 1946, б. 24—25, 26).
653. Сидоров, А. А. История оформления русской книги. Москва-Ленинград, 1946, б. 34, 36, 61, 62, 67.
654. Флоровский, А. В. Чешская библия в истории русской культуры и письменности (Франциск Скорина и продолжатели его дела). (Sborník filologický, III. Třída České Akademie Věd a umění, sv. XII. Praha, 1940—1946, b. 153—258).  
Рэцэнзыі: Нр. 655, 656, 657, 658, 665, 672.
655. Macurek, I. Рэцэнзыя на: А. В. Флоровский — Чешская библия..., (Československý časopis historický, XLII. Praha, 1946, b. 228—231).
656. Vašica, J. Рэцэнзыя на: А. В. Флоровский — Чешская библия..., (Časopis pro moderní filologii, r. XXX, č. 2. Praha, 1947, b. 139—148).
657. Vašica, J. Рэцэнзыя на: А. В. Флоровский — Чешская библия..., (Acta Academiae Velehradensis, Annus XVIII, Fasc. 1—4. Olomucii, 1947, b. 158—159).
658. Im. Рэцэнзыя на: А. В. Флоровский — Чешская библия..., (Vyšehrad, III/3. Praha, 1947, b. 44—45).
659. Korsakas, K. Pirmoji lietuviška knyga (Senoji lietuviška knyga. Lietuvos TSR Mosklu Akademija. Kaunas, 1947, b. 19, 20).
660. Abramavičius, A. Senuju lietuvišku knygų spaustuvas (Senoji Lietuvos knyga. Lietuvos TSR Mokslu Akademija. Kaunas, 1947, b. 328).
661. Віцьбіч, Ю. Вялікі сын вялікага народу — Францішак Скарына (Шыпшына, Нр. 4. Рэгансбург, 1947, б. 31—35).
662. Vícíbič, J. Franciškus Skaryna, didžiosios Tautos didysis sunus (Vialiki syn vialikaha narodu Francišak Skaryna). Pierakład A. Ružaniec-Ružan-cova. Memmingen, 1947, 12 b.
663. Флоровский, А. В. Чехи и восточные славяне, т. II (Práce Slovanského Ustavu v Praze. Praha, 1947, b. 30—31, 95—97, 185, 194, 270—271, 503).
664. Зёрнова, А. С. Начало книгопечатания в Москве и на Украине. Москва, 1947, б. 57.
665. Ionescu, Ts. Рэцэнзыя на: А. В. Флоровский — Чешская библия..., 1940—1946 (Romanoslavica, I. Praha, 1948, b. 156—158).
666. Černa, Marie L. Stručné dějiny knihtisku. Praha, 1948, b. 108, 150.
667. Prokeš, Jaroslav. Dějiny Prahy. Praha, 1948, b. 732—733.
668. Poche, Samuel. Prahou krok za krokem. Praha, 1948, b. 71.
669. Перцаў, У. М. Грамадзкая дзейнасьць і сьветапогляд Г. Скарыны (Известия АН БССР, Нр. 6. Минск, 1948).
670. Ільюшын, І. Аб некаторых пытаньнях гісторыі грамадзкай думкі на Беларусі (Большавік Беларусі, Нр. 6. Мінск, 1948).
671. Чижевський, Д. Ренесанс, реформація і барокко (Енциклопедія Українознавства, т. I, ч. 2. Мюнхен—Нью Йорк, 1949, б. 744).



672. **Horálek, K.** Рэцэнзыя на: А. В. Флоровский — Чешская библия, 1940—1946 (*Slavia*, r. XIX. Praha, 1949, bb. 247—249).
673. **Halecki, Oscar.** The Renaissance in Poland: Cultural Life and Literature. The Cambridge History of Poland. Cambridge, 1950, p. 285.
674. Няведамы дагэтуль партрэт Скарыны ў Падуі (Абежнік Аб'яднаньня Беларускіх Лекароў на Чужыне, Нр. 47. Нью Ёрк, сьнежань 1950 г., б. 1—2).
675. **Брага, Сымон.** Пачатак друкарства ў Беларусі (Бацькаўшчына, Мюнхен, 1950, Нр. 64, б. 3; 1951, Нр. 65, б. 3).
676. 425-я ўгодкі крывіцкага друкарства (Веда, Нью Ёрк, 1951, Нр. 2, б. 61).
677. **М., М.** Прычынкі да жыцьцяпісу д-ра Фр. Скарыны (Божым шляхам, Нр. 2 (41), Парыж, 1951, б. 10).
678. **Василёнок, С. И.** Белорусская литература. Москва, 1951, б. 37. Беларускі пераклад — Мінск, 1951, б. 39.
679. **Сидоров, А. А.** Древнерусская книжная гравюра. АН СССР, Институт Истории Искусства. Москва, 1951, б. 40, 41, 42, 85, 94, 95, 98, 112, 124, 126.
680. **Wielhorski, Władysław.** Litwini, Białorusini i Polacy w dziejach kultury W. Ks. Litewskiego. Alma Mater Vilnensis. Londyn, 1951, b. 102, 118.
681. **Barnicot, J. D. A. and Simmons, J. S. G.** Some unrecorded Early-printed Slavonic Books in English Libraries (*Oxford Slavonic Papers*, vol. II. Oxford, 1951, p. 103, 109, 110).
682. **Messina, Giuseppe L.** La Letteratura Belorusa. Firenze, 1952, b. 36—37.
683. *Acta Tomiciana. Tomus quartus decimus epistolarum, legationum responsorum, actionum et rerum gestarum Serenissimi Principis Sigismundi primi Regis Poloniae Magnis Ducis Lithuaniae ... Edidit Vladislaus Pocięcha. Posnaniae. Sumptibus Bibliothecae Kornicensis. MCMLII, p. XVI, 790, 792, 795—796.*
684. **Тумаш, Вітаўт.** Партрэт Скарыны ў Падуі (Запісы БІНіМ, кн. 1, Нью Ёрк, 1952, б. 40—44).
685. **Куліковіч, Мікола.** Беларуская музыка (Запісы БІНіМ, кн. 2, Нью Ёрк, 1952, б. 94—95).
686. **Прынскі, Максім.** Тое-сёе аб друкарскіх майстрох беларускіх — Пётру Месьціслаўцу, Івану Федаровічу, а Грыню Івановічу (Веда, Нью Ёрк, 1952, Нр. 2 (7), б. 33, 35, 37).
687. **Дабрынін, М. К.** Беларуская літаратура. Старажытны пэрыяд. Мінск, 1952, б. 139-146).
688. **Зернова, А. С.** Орнаментика книг московской печати XVI—XVII веков. Москва, 1952, б. 9, 16.
689. **Брага, С.** Кароль Альбрэхт і Скарына. Дакумэнты зь Дзяржаўнага Архіву ў Каралеўцы (Запісы БІНіМ, Нью Ёрк, 1953, Нр. 2 (4), б. 108—113).
690. **Чепко, В. В.** Общественная и культурная деятельность Георгия Скорыны. Минск, 1953.
691. **Wielhorski, Władysław.** Stosunki narodowościowe, wyznaniowe i językowe (*Dzieje Ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Alma Mater Vilnensis. Londyn, 1953, s. 230.*
692. **Chelchowski, Eugeniusz.** Piśmiennictwo Białoruskie (*Dzieje Ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Alma Mater Vilnensis. Londyn, 1953, s. 305.*

693. Сядура, Уладзімер. Вытокі беларускага мастацтва (Запісы БІЛіМ, кн. 1 (5), Нью-Ёрк, 1954, б. 34—36).
694. Б., С. Біблія Скарыны ў Лёндане (Запісы БІНіМ, кн. 1 (5), Нью-Ёрк, 1954, б. 60).
695. Бірала, А. Я. З гісторыі прыметнікаў у беларускай мове (Працы ІМ АН БССР, Мінск, 1954, вып. I, б. 43, 47, 50, 52, 54, 55, 56, 58).
696. Перцев, В. Н. Формирование белорусской народности и ее культура в XIV—XVI вв. (История Белорусской ССР, АН БССР, Институт истории. Минск, 1954, т. I, б. 102—107).
697. Бущик, Л. П. История СССР. Изд. Академии Педагогических Наук РСФСР. Москва, 1954, б. 361.
698. Florovskij, A. V. Česko-Ruské obchodni styky v minulosti. Praha, 1954, b. 205.
699. Kawecka-Gryczowa, A. Drukarstwo polskie w dobie Odrodzenia (Bibliografia literatury polskiej okresu Odrodzenia. Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. Warszawa, 1954, s. 353).
700. Die Weltliteratur, 3-d Band. Wien, 1954, s. 1909.
701. Lietuviu enciklopedija. Boston, 1953, t. I, b. 221; 1954, t. II, b. 13; t. IV, b. 17; 1955, t. VI, b. 191; 1956, t. VIII, b. 21; 1959, t. XVII, b. 210; 1961, t. XXIII, b. 287, 1963, t. XXVIII, b. 71—73, 125, 342; 1966, t. XXXIV, b. 180, 231.
702. Wollman, Frank. Dobrovsky a jazykové literární obrození u Slovanů (Sborník prací filosofické fakulty brněnské university, r. 3, č. 4. Brno (1955), b. 24).
703. Forstreuter, Kurt. Preussen und Russland von den Anfängen des Deutschen Ordens bis zum Peter dem Grossen (Göttingen Bausteine zur Geschichtswissenschaft, Band 23. Göttingen—Berlin—Frankfurt, 1955, 216—217).
704. Максімовіч, Р. Важнейшыя момэнтны культуры працэсаў Беларусі (Конадні, кн. 3, БІНіМ. Нью-Ёрк, 1955, б. 59, 67).
705. Алексютович, М. А.; Климкович, М. Н.; Константинов, Ф. Г.; Кописский, З. Ю.; Перцев, В. Н.; Чепко, В. В. Развитие общественно-политической и философской мысли в Белоруссии в эпоху феодализма. (Очерки по истории философской и общественной мысли народов СССР. АН СССР, Институт Философии. Москва, 1955, б. 190—197).
706. Боброва, Е. И. Обзор собрания книг XV—XVIII вв. (Труды Библиотеки Академии Наук і Фундаментальной Библиотеки Общественных Наук АН СССР. Москва-Ленинград, 1955, б. 25—26).
707. Кацпржак, Евгения Ивановна. История письменности и книги. Изд. «Искусство» (Москва), 1955, б. 144—149, 156, 166.
708. Власовський, Іван. Нарис історії Української Православної Церкви. Вид. Українська Православна Церква в З.Д.А. Нью-Йорк, 1955, б. 234, 239, 240. Ангельскі пераклад — 1956, б. 226, 231.
709. Ахрыменка, П. Беларуска-ўкраінскія літаратурныя сувязі (Польмя, Мінск, 1956, Нр. 3, б. 137—138).
710. Охрименко, П. П. К вопросу о влиянии Георгия Скорины на украинскую книжность XVI века (Ученые записки, вып. 2. Гомельский государственный педагогический Институт. Гомель, 1956, б. 121—128).



711. Барысенка, В. В.; Броўка, П. У.; Лынькоў, М. Ц. Нарысы па гісторыі беларускай літаратуры. Інстытут літаратуры й мастацтва АН БССР. Мінск, 1956, б. 28—32.
712. Чапко, В. В. Беларускі першадрукар Георгій Скарына. Мінск, 1956, 40 б.
713. Перцаў, В. Н. Гістарычная думка ў Беларусі ў XVI—XVIII стагодзьдзях (Весці АН БССР. Сэрыя грамадзкіх навук, Нр. 4. Мінск, 1956, б. 6).
714. Кондрашов, Н. А. Славянские языки. Москва, 1956, б. 116. Выд. 2-е, 1962, б. 117.
715. Якубинский, Л. П. Краткий очерк зарождения и первоначального развития русского национального литературного языка (Ученые записки Ленинградского Гос. Пед. Института. Факультет языка и литературы. Ленинград, 1956, т. XV, вып. 4, б. 12—13).
716. Скорина, Георгий (Франциск). (Большая Советская Энциклопедия, 2-е изд., Москва, 1956, т. 39, б. 252).
717. Vladimirovas, L. Pranciškus Skorina — Vilniaus spaudos pradininkas. Vilnius, 1956, 30 b.
718. Kot, Stanislaw. Szymon Budny. Der grösste Häretiker Litauens im 16. Jahrhunderte (Wiener Archiv für Geschichte des Slawentums und Ost-europas, I. Teil. Festschrift für Heinrich Schmid. Graz—Köln, 1956, S. 66, 68, 81).
719. Vakar, Nicholas P. Belorussia. The making of a nation. Cambridge, Massachusetts, 1956, p. 52—53, 54, 131, 148.
720. Pfaff, Ivan; Zavodsky, Vladimir. Tradice česko-ruských vztahů v dějinách. Praha, 1957, b. 28—29.
721. Алексютовіч, Н. Цікавыя матарыялы аб Скарыне (Літаратура і мастацтва, Нр. 3. Мінск, 1957).
722. Няміга, Г. Інстытут Беларускай Культуры — Беларуская Акадэмія Навук — Акадэмія Навук Беларускай ССР. Інстытут для вывучэння ССРСР. Досьледы й матар'ялы, сэрыя 2-я, вып. 63. Мюнхен, 1957, б. 24, 49, 61.
723. Лявончанка, Д. З гісторыі форм дзеяпрыметнікаў у беларускай мове. Гомель, 1957.
724. Суднік, М. Р. Гісторыя ўзьнікнення і этапы разьвіцця беларускай лексікаграфіі старажытнай пары (Працы ІМ АН БССР. Мінск, 1957, вып. IV, б. 63, 70, 73, 75, 77, 81—96, 99, 106, 118, 119, 120).
725. Жураўскі, А. І. Гісторыя форм загаднага ладу ў беларускай мове (Працы ІМ АН БССР, вып. IV. Мінск, 1957, б. 4, 9, 22, 24, 29, 45, 50, 57, 58, 60).
726. Кацер, М. К вопросу о развитии белорусского искусства периода феодализма, XIV—XVIII вв. (Белорусское искусство. Сборник статей и материалов, АН БССР. Минск, 1957, б. 140—141).
727. Верхратский, С. А. Жизнь и деятельность доктора медицины Франциска Георгия Скорины (Из истории медицины. Сборник статей Института экспериментальной медицины Академии Наук Латвийской ССР. Рига, 1957, вып. I).
728. От издательства (М. Садкович, Е. Львов — Георгий Скарина. Исторический роман, изд. 2-е. Издат. АН БССР. Минск, 1957, б. 450—452).

729. Юхо, І. Хто складаў Літоўскі Статут? (Беларусь, Нр. 3. Мінск, 1958, б. 31).
730. Глыбінны, Ул. Доля беларускае культуры пад Саветамі. Інстытут для вывучэння СССР. Мюнхен, 1958, б. 34, 35, 63, 68, 98, 140, 144. Нямецкі пераклад — 1959, б. 30, 57, 58, 62, 86, 136.
731. Шакун, Л. М. Значэнне царкоўнаславянскай мовы ў развіцці беларускай літаратурнай мовы (Дасьледваньні па беларускай і рускай мовах, БДУ. Мінск, 1958, б. 11, 13, 15).
732. Анічэнка, Ул. В. Асаблівасьці значэння й ужываньня пэрфэкта ў беларускай пісьменнасьці XV—XVI ст. ст. (Дасьледваньні па беларускай і рускай мовах, БДУ. Мінск, 1958, б. 282, 283, 284, 285, 286, 290, 291, 292).
733. Жураўскі, А. І. Да пытання аб ролі царкоўнаславянскай літаратурнай мовы XVI ст. (Матар'ялы да IV міжнароднага з'езда славістаў. Мінск, 1958, б. 51—66).
734. Флоровский, А. В. Чешские струи в истории русского литературного развития (Славянская филология. Сборник статей III. Изд. АН СССР. Москва, 1958, б. 235—237, 238, 251. Таксама адбітка).
735. Вольскі, Віталі. Нарысы па гісторыі беларускай літаратуры эпохі феодалізма. Мінск, 1958, б. 4, 83—94.
736. Зернова, А. С. Книги кирилловской печати, хранящиеся в зарубежных библиотеках и неизвестные в русской библиографии (Труды ГБ СССР. Москва, 1958, т. II, б. 9, 16, 17, 18, 32).
737. Попов, П. Н. Початковий період книгодрукування у словян. АН УРСР. Київ, 1958.
738. Всемирная история. АН СССР. Москва, 1958, т. IV, б. 444—445.
739. Смолкин, М. Трилогия о белорусском первопечатнике (М. Климкович — Георгий Скорина. Драматическая поэма. Перевод с белорусского. Ленинград, 1958, б. 3—18).
740. Арашонкава, А. У. Асноўныя тэндэнцыі ў развіцці асабовых форм дзейсловаў у беларускай мове. Па матар'ялах пісьменнасьці XVI ст. (Працы ІМ АН БССР. Мінск, 1958, б. 90, 93—96, 98—101, 103—106, 109, 110—111).
741. Славянские книги кирилловской печати XV—XVIII вв. Описание книг, хранящихся в Государственной публичной библиотеке УССР. АН УССР. Киев, 1958, б. 13.
742. Перцаў, У. М. Прадмова (М. А. Алексютовіч — Скарына, яго дзейнасьць і сьветапогляд, 1958, б. 3—5).
743. Алексютовіч, М. А. Скарына, яго дзейнасьць і сьветапогляд. Інстытут філязофіі АН БССР. Мінск, 1958, б. 146.  
Рэцэнзыі: Нр. 753, 755, 818, 1082.
744. Коруьскі, Z. J.; Čepko, V. V. Ohlas husitství na Bílé Rusi (Mezinárodní ohlas husitství. ČSAV, Sekce historická. Praha, 1958, b. 106—108).
745. Wollman, Frank. Slovanství z jazykově literárním obrození u slovanů. Brno, 1958, b. 18, 40, 44.
746. Skorina, Franz (Kleine slavische Biographie. Wiesbaden Otto Harrasowitz, 1958, S. 638—639).
747. Lo Gatto, Ettore. La Letteratura Bielorusa (Storia della letteratura moderna d'Europe e d'America, Vol. V. Vallardi, Milano, 1958, b. 263).



748. Łodyński, Marian. Materiały do dziejów państwowej polityki bibliotecznej w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim. Wrocław, 1958, s. 135, 267.
749. Vladimirovas, L. Vilniaus vaidmuo spaudos atsiradime ir paplitime Rytu Europoje („Techninis biuletėnis“, Vilnius, Nr. 1, 1959, b. 11—17).
750. Kawecka-Gryczowa, Alodia; Korotajowa, Krystyna; Krajewski, Wojciech. Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, zesz. 5. Wielkie Księstwo Litewskie. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademji Naukowej. Biblioteka Narodowa, X. Wrocław—Kraków, 1959, s. 5, 69, 121, 147, 224—230, 243.
751. Procházková, Helena. Po stopach dávneho přátelstvi. Kapitoly z česko-ruských literárnych styků do konce 17. Století. ČSAV. Praha, 1959.
752. Шицгал, А. Русский гражданский шрифт, 1708—1958. Москва, 1959, б. 82, 89, 90, 129.
753. Макарэвіч, А. Манаграфія пра беларускага першадрукара (Полымя, Мінск, 1959, Нр. I, б. 191—194). Рэцэнзыя на: М. А. Алексютовіч — Скарына, яго дзейнасьць і сьветапогляд, 1958.
754. Юрэвіч, Е. К. Афармленьне й выражэньне граматычнага роду назоўнікаў у беларускай мове (Весьці АН БССР. Сэрыя грамадзкіх навук. Мінск, 1959, Нр. I, б. 153, 154, 155).
755. Лушчыцкі, І. М., Пузікаў, В. М. Аб дасьледваньнях па гісторыі беларускай грамадзкай думкі (Звязда, Мінск, Нр. 80 (11925), 5. IV. 1959 г., б. 2—3). Рэцэнзыя на: М. А. Алексютовіч — Скарына, яго дзейнасьць і сьветапогляд, 1958.
756. Пануцэвіч, В. Некаторыя заўвагі да мовы Пранціся Скарыны (Беларуская царква, Нр. 14. Чыкага, 1959, б. 27—42).
757. Коршунаў, А. Ф. Хрэстаматыя па старажытнай беларускай літаратуры. Інстытут літаратуры імя Янкі Купалы, АН БССР. Мінск, 1959, б. 169—186, 325, 412—425.
758. Анічэнка, У. В. Асаблівасьці ўжываньня зьвязкі ў формах пэрфэкта 3-яй асобы ў старажытнай беларускай пісьменнасьці (Працы ІМ АН БССР, вып. VI. Мінск, 1959, б. 151—159).
759. Сидоров, А. А. Художественно-технические особенности славянского первопечатания. (У истоков русского книгопечатания. АН СССР, Отделение исторических наук. Москва, 1959, б. 62, 65, 66).
760. Тихомиров, М. И. Начало книгопечатания в России (У истоков русского книгопечатания. АН СССР, Отделение исторических наук. Москва, 1959, б. 10, 29).
761. Люблинский, В. С. На заре книгопечатания. Ленинград, 1959, б. 138—140, 153.
762. Зернова, А. С. Обзор выставки книг кирилловской печати, посвященной 375-летию со дня смерти Ивана Федорова (Труды ГИ СССР, т. III. Москва, 1959, б. 215, 221).
763. Ахрыменка, П. П. Фальклёрна-літаратурныя сувязі украінскага й беларускага народаў. Дзяржаўнае Выдавецтва БССР. Мінск, 1959, б. 50—55, 61.
764. Научная Библиотека Саратовского Государственного Университета. Изд. Саратовского Университета. Саратов, 1959, б. 12.

765. Багровіч, М. Вялікая спадчына (Голас Царквы, Нр. 11. Нью Ёрк, 1960, б. 8—11).
766. Жураўскі, А. Беларуская мова ў старажытнасьці (Ніва, Нр. 13. Беласток, 1960, б. 6).
767. Казьбярук, Уладзімір. Беларускі першадрукар (ЛіМ, Мінск, 1960, Нр. 34, б. 3).
768. Пануцэвіч, В. Кракаўскі ўнівэрсытэт і перадкарынаўскія Крывічы з навуковымі тытуламі (Бацькаўшчына, Нр. 20, 21. Мюнхен, 1960).
769. Стукалич, Юрий. Одно из чудес Святого Антония (Новое Русское Слово, Нью Ёрк, 25 сьентября 1960 г., б. 2).
770. Александровіч, С. Недакладнасьць ці застарэлыя погляды? (Старонкі братняй дружбы. Мінск, 1960, б. 137—144).
771. Бурносаў, Васіль. Спадчына пісьменьніка (Беларусь, Нр. 11. Мінск, 1960, б. 28).
772. Блінава, Э. Д. Да гісторыі парнага ліку ў старажытных беларускіх помніках (Дасьледваньні па беларускай і рускай мовах, БДУ, Мінск, 1960, б. 21, 22, 23, 26, 27).
773. Паўленка, М. А. Да пытання аб вытворных варыянтах суфікса -ств-а ў беларускай мове (Дасьледваньні па беларускай і рускай мовах, БДУ. Мінск, 1960, б. 122).
774. Анічэнка, У. В. Назіраньні над формамі імперфекта ў старажытнай беларускай пісьменнасьці (Працы ІМ АН БССР, вып. VII. Мінск, 1960, б. 189—197).
775. Юрэвіч, А. К. Афармленьне й выражэньне граматычнага роду назоўнікаў у беларускай мове (Працы ІМ АН БССР, вып. VII. Мінск, 1960, б. 199, 202, 204—210).
776. Жураўскі, А. І. Тыпы й асаблівасьці глэс у «Евангельлі» В. Цяпінскага (Працы ІМ АН БССР, вып. VII. Мінск, 1960, б. 214).
777. Зернова, А. С. Методика описания старопечатных книг кирилловской печати (Труды ГИИ СССР, т. IV. Москва, 1960, б. 212, 222, 238, 250—251, 254).
778. Белоруссия в эпоху феодализма, т. II. Институт Истории АН БССР. Минск, 1960, Нр. 294, б. 412—413; Нр. 305, б. 442—443.
779. Скоріна (Скарина), Георгий (Франциск). (Малая советская энциклопедия, 3-е изд., т. 8. Москва, 1960, б. 556).
780. Баренбаум, И. Е.; Давыдова, Т. Е. История книги, ч. I. Книга в России до 1917 г. Москва, 1960, б. 29—30.
781. Шакун, Л. М. Нарысы гісторыі беларускай літаратурнай мовы. Мінск, 1960, б. 88—89, 112—113.
782. Флоровский, Антоний. Рэцэнзыя на: Н. Procházkova — Po stopach dávného přátelství, 1959 (Slavia, XXIX. Praha, 1960, б. 491, 494).
783. Т. Baraniem našych vůčonych (Žnič, Nr. 56. Rym, travieň-lipieň 1960 h., б. 7—8).
784. Židlický, Václav. Příspěvky k dějinám česko-běloruské vzájemnosti (Slavia, XXIX, seš. 2. Praha, 1960, б. 215—220, 221, 227).
785. Jurginis, J. Lietuvos meno istorijos bruožai. Vilnius, 1960, б. 85—86.
786. Żurawski, Arkadiusz. Uwagi o pożyczkach polskich w języku piśmiennictwa białoruskiego XVI i XVII wieku (Slavia orientalis, r. X, Nr. 1. Warszawa, 1961, s. 37—38).



787. Grabowski, T. St. Josef Dobrovský — twórca naukowej slawistyki (Sprawozdania z posiedzeń Komisji. Polska Akademia Nauk. Kraków, Styczeń Czerwiec, 1961, s. 143).
788. Žydlický, Václav. Slovanské literatury v přehledu. Praha, 1961.
789. Ostrowski, R. Fragments from the history of Byelorussia. London, 1961, p. 84—86, 91).
790. Egzaminacyjnyja dokumenty Dr. Franciša Skaryny u Paduanskim Uniwersytecie (Žnič, Rym, 1961, Nr. 61, b. 7; Nr. 62—63, b. 10; 1962, Nr. 64—65, b. 12).
791. Хрэстаматыя па гісторыі беларускай мовы, ч. I. ІМ АН БССР. Мінск, 1961, б. 105—119, 131—135.
792. Дмитриченко, В. С. Нариси з історії суспільно-політичної та філософської думки народів СРСР доби феодалізму. Київський Державний Університет. Київ. 1961, б. 113—117.
793. Глыбінны, Ул. Беларуская культура (Сьвет, Нр. 6. Дэтройт, 1961, б. 3, 7, 8).
794. Урбан, П. Дзіва вартыя выснавы ўкраінскага навукоўца (Бацькаўшчына, Нр. 42—43. Мюнхен, 1961, б. 7).
795. Урбан, П. Масква на шляху да ліквідацыі гісторыі народаў ССРСР (Бацькаўшчына, Нр. 46, Мюнхен, 1961, б. 3).
796. Волаціч, М. Украінскія намаганьні захапляць беларускае (Беларускі праваслаўны часопіс, Нр. 1. Чыкага, 1961, б. 108—111, 115).
797. Пануцэвіч, В. Старыя слоўнікі як крыніца вывучэньня літоўскай мовы В. Княства (Беларуская царква, Нр. 21. Чыкага, 1961, б. 41, 42, 44).
798. Пятроўскі, Ян. Успаміны (Сьветач Хрыстовае навукі, Нр. 6/54). Central Square, N. Y. 1961, б. 8).
799. Німчук, В. В. Вступна стаття (Лексикон словенороський Памви Беринди. Київ. 1961, б. XVIII).
800. Булахаў, М. Г. Аб лексычных сувязях рускай літаратурнай мовы зь беларускай у XVI—XVIII стагодзьдзях (Весьці АН БССР, Сэрыя грамадзкіх навук, Нр. 3. Мінск, 1961, б. 78).
801. Алексютовіч, М. Слаўны сын свайго народу (Беларусь, Нр. 11. Мінск, 1961, б. 31).
802. Анталогія беларускай поэзіі. т. I. ДВ БССР. Мінск, 1961, б. 23—26.
803. Паўленка, М. А. Назоўнікі на -ств-о/-ств-а са зборным значэньнем у беларускай мове (Працы ІМ АН БССР, вып. VIII. Мінск, 1961, б. 138).
804. Жураўскі, А. І. Да пытаньня аб асноўных тыпах старажытнай беларускай літаратурнай мовы (Працы ІМ АН БССР, вып. VIII. Мінск, 1961, б. 112, 115).
805. Карский, Е. Ф. Труды по белорусскому и другим славянским языкам АН БССР, Институт языкознания. Москва, 1961, б. 136, 190, 253, 254, 256, 260, 470—471.
806. Василенок, Сергей Иванович. Фольклор и литература Белоруссии эпохи феодализма. Издат. Московского Университета. Москва, 1961, б. 13, 27, 56, 79, 81—82, 83, 99—118, 136, 157).
807. Гиляревский, Р. С. Развитие современных принципов книгописания. Москва, 1961, б. 31—32.

808. Пичета, В. И. Культура Белоруссии в XVI в. (В. И. Пичета — Белоруссия и Литва XV—XVI вв. Москва, 1961, б. 657—675, 685, 687, 689, 690, 692, 700, 706, 708, 713).
809. Пичета, В. И. Возрождение Украины-Руси и Белой Руси в XVI — начале XVII в. (В. И. Пичета — Белоруссия и Литва XV—XVI вв. Москва, 1961, б. 717—719, 723, 725, 730).
810. Копыцкий, З. Ю. Просвещение. Книгопечатание. Литература и искусство. Общественно-политическая мысль (История Белорусской ССР. АН БССР, Институт истории. Минск, 1961, т. I, б. 143—145, 156—161).
811. Топоров, В. Н. Локатив в славянских языках. АН СССР, Институт славяноведения. Москва, 1961, б. 84, 86.
812. (Голенченко, Г. Я.) Библиографический список белорусских старопечатных изданий XVI—XVIII вв. Гос. б-ка БССР, Отдел белорусской литературы и библиографии. Отпечатано множит. аппаратом. Минск, 1961.
813. Яромін, Ігар. Не зважаючы на факты (Польмя, Нр. 3. Мінск, 1962, б. 178—179).
814. Пятроўскі, Ян. У кругавароце дзеяў (Сьветац Хрыстовае навукі, Нр. 2—3. Central Square, N. Y. 1962, б. 6).
815. Скарыніяна ў БІНіМ'е (Беларус, Нр. 75. Нью Ёрк, 1962, б. 4).
816. Брага, С. Сымон Будны (Беларуская моладзь, Нр. 15. Нью Ёрк, 1962, б. 10).
817. Брага, С. Скарына ў Падуі (Беларуская моладзь, Нр. 16. Нью Ёрк, 1962, б. 8—11).
818. Брага, С. Рэцэнзыя на: М. А. Алексютовіч — Скарына, яго дзейнасць і сьветапогляд, 1958 (Запісы, БІНіМ, кн. I. Мюнхен, 1962, б. 265—269).
819. Алексютовіч, М. Ці ўсё мы ведаем пра Скарыну? (ЛіМ, Нр. 51. Мінск, 1962, б. 4).
820. Алексютович, Н. А. Белорусский первопечатник и гуманист Скорина (Из истории философской и общественно-политической мысли Белоруссии. АН БССР, Институт философии. Минск, 1962, б. 23—39).
821. Галенчанка, Г. На пачатку ўсходняславянскага кнігадрукаваньня (ЛіМ, Нр. 57, Мінск, 1962, б. 4).
822. Гарбуноў, Ц. З гісторыі друку ў Беларусі (Весьці АН БССР, Сэрыя грамадзкіх навук, Нр. 4. Мінск, 1962, б. 83—85).
823. Анушкин, А. Во славном месте виленском. Москва, 1962, б. 4—6, 9, 18, 20, 21, 24—46, 48, 51, 54, 55, 60, 64, 66, 77—79, 83, 87, 95, 99, 101, 148, 155, 158—161, 164, 165, 167, 170.
824. Искусство стран и народов мира. Краткая художественная энциклопедия. Москва, 1962, т. I, б. 169.
825. Кравченко, И. С.; Каменской, Н. П. Полоцк. Исторический очерк. Издат. АН БССР. Минск, 1962, б. 67—69, 41.
826. Кипарисов, Б. Н. Старославянский язык и его отношение к восточнославянским литературным языкам на главнейших этапах их развития (Ученые Записки Башкирского государственного университета. Серия филологических наук, вып. 9, Нр. 3. Уфа, б. 82).
827. Казеко, И. Д.; Ходкевич, Т. К. Белорусская литература (Краткая литературная энциклопедия, т. I. Москва, 1962, б. 514).



828. **Dvornik, Francis.** The Slavs in European History and Civilization. Rutgers University Press. New Brunswick, N. J., 1962, p. 307.
829. **Zurawski, Arkadiusz.** Рэцэнзья на: Л. М. Шакун — Нарысы гісторыі беларускай мовы, 1960 (Slavia orientalis, Nr. 3. Warszawa, 1962, б. 421).
830. **Wynar, Lubomyr R.** History of early Ukrainian printing, 1491—1600. Denver, Colorado, 1962, b. 5, 31—39, 41, 44.
831. М., Р. Шляхамі Доктара Скарыны (Беларус, Нр. 81. Нью Ёрк—Таронта, 1963, б. 3).
832. Рэфэрат аб Скарыну й выстаўка (Беларус, Нр. 81. Нью Ёрк—Таронта, 1963, б. 6).
833. Францішак Скарына — Выстаўка ў Нью Ёрку (Беларуская моладзь, Нр. 19, Нью Ёрк, 1963, б. 13).
834. **Tyrell, E. P., and Simmons, J. S.** Slavonic books before 1700 in Cambridge Libraries (Transactions of the Cambridge Bibliographical Society, vol. III. Cambridge, 1963, Nr. 5, p. 384, 388).
835. **Александровіч, Сьцяпан; Коршунаў, Аляксандар.** У слаўным месце Віленскім (Полымя, Нр. 3. Мінск, 1963, б. 182—184). Рэцэнзья на: А. Анушкін — Во славном месте Виленском, 1962.
836. **Булахаў, М. Г.** Ад'ектыўныя канструкцыі з давальным склонам у старабеларускай мове (Весьці АН БССР, Сэрыя грамадзкіх навук, Нр. 3. Мінск, 1963, б. 91—100).
837. **Немировский, Е. Л.** Полиграфическая техника русских первопечатников (Полиграфическое производство, Нр. 10. Москва, 1963, б. 34).
838. **Лаўроў, В.** Георгі Скарына на экране (Беларусь, Нр. 11. Мінск, 1963, б. 26).
839. **Брага, С.** Доктар Скарына ў Маскве (Запісы, кн. 2, БІНіМ. Мюнхен, 1963, б. 9—36). Таксама адбітка, Нью Ёрк—Мюнхен, 32 б.
840. **Адамовіч, Ант.** Да пабудовы навуковае гісторыі беларускае літаратуры (Запісы, кн. 2, БІНіМ. Мюнхен, 1963, б. 83, 92).
841. **Брага, С.** Партрэты доктара Скарыны (Конадні, Нр. 7. Нью Ёрк—Мюнхен, 1963, б. 138—151).
842. **Шакун, Л. М.** Гісторыя беларускай літаратурнай мовы, 1963.
843. **Голенищев-Кутузов, И. И.** Гуманизм у восточных славян (Украина и Белоруссия). V. Международный С'езд Славистов. АН СССР. Москва, 1963, б. 10, 21—23, 26, 27, 78—79.
844. **Сидоров, А. А.** К изучению русских первопечатных книг (Проблемы общественно-политической истории России и славянских стран. Москва, 1963, б. 171, 172).
845. История Государственной... Публичной Библиотеки им. М. И. Салтыкова-Щедрина. Ленинград, 1963, б. 29, 30.
846. **Винар, Любомир.** Історія українського раннього друкарства, 1491—1600. Шыкаго—Денвер, 1963, б. 12, 22—24, 26, 65.
847. **СКОРИНА Георгий (Франциск).** (Большая медицинская энциклопедия, изд. 2-е, т. 30. Москва, 1963, б. 585).
848. **СКОРИНА (Скарына) Георгій Франциск** (Українська радянська енциклопедія, т. 13. Київ, 1963, б. 222).
849. **Анічэнка, У. В.** Да пытання аб беларуска-ўкраінскіх моўных узаемадзеяньнях старажытнай пары (Slavia, г. XXXII, сеж. 1. Praha, 1963, б. 37, 38, 43, 44).

850. **Максімовіч, Р.** Рэцэнзыя на: Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, z. 5. Wielkie Księstwo Litewskie, 1959 (Запісы, кн. 2, БІНІМ. Мюнхен, 1963, б. 208, 209).
851. **Толстой, И. И.** Взаимноотношения локальных типов древнеславянского литературного языка позднего периода (Славянское языкознание. Доклады советской делегации на V Международном съезде славистов. АН СССР. Москва, 1963, б. 233—234, 241—242).
852. **Grabowski, Tadeusz Stanislaw.** Józef Dobrowski — twórca slawistyki naukowej (Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Nr. 59. Prace historyczno-literackie, z. 5. Filologia, z. 9. Kraków, 1963, s. 283—284, 295, 297).
853. **Ostrowski, Wiktor.** Dr. Francis Scorina, the first printer in Eastern Europe, 1516—1963 (On occasion of the International Printing Exhibition held in the United Kingdom). London, 1963, leaflet, p. 1—2.
854. Translations of the Holy Scripture (Ukraine. A concise Encyclopedia, Vol. I. Toronto, 1963, p. 991—992).
855. **(Ivinskich, Zenonas).** Skorina Francišak (Lietuviu enciklopedija, t. XXVIII. Boston, 1963, p. 71—73).
856. **Ružanec, Volša.** Dr. Francysk Skoryna u artykułach „Lietuviu enciklopedija“, 1953—1962. Litoŭskaja Bibliografičnaja Służba, Nr. 70. Danville, Ill., 1963, 11 b.
857. **Толстой, М. И.** Роль кирило-методіївської традиції в історії східно- і південнослов'янської писемності (Питання походження і розвитку слов'янської писемності. АН УРСР. Київ, 1963, б. 30—32).
858. **Попов, П. М.** Початок книгодрукування у слов'ян, XV—XVI ст. (Книга і друкарство на Україні. АН УРСР. Київ, 1964, б. 17—22).
859. **Sadowski, Jan.** Francesko Skaryna (Дакторская дысэртацыя на Рымскім Унівэрсытэце. Рым, 14 лістапада 1964 г., 212 б.).
860. **Новае пра Скарыну** (Беларус, Нр. 84. Нью Ёрк—Таронта, 1964, б. 33).
861. **Сынкі й пасынкі** (Беларус, Нр. 84. Нью Ёрк—Таронта, 1964 б. 5).
862. **Скарынаў парк на Градчанах** (Беларус, Нр. 88. Нью Ёрк—Таронта, 1964, б. 6).
863. **Горбунов, Т.; Мольянов, Г.** Знаменальная дата. К 400-летию русского книгопечатания (Коммунист Белоруссии, Нр. 2. Минск, 1964, б. 53, 54).
864. **Анічэнка, Ул.** Дарогай стагодзьдзяў (Полымя, Нр. 2. Мінск, 1964, б. 184, 185, 186).
865. **Ліс, Арсень.** Шляхі й пошукі (Полымя, Нр. 3. Мінск, 1964, б. 162, 163, 166).
866. 40 лет русского книгопечатания. АН СССР, Отделение истории. Москва, 1964, т. I, б. 13, 17—19, 23, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 99—101, 108, 110, 111, 118; т. II, б. 330, 376.
867. **Варановіч, Сьцяпан.** Сьвята друкаванага слова (Полымя, Нр. 7, Мінск, 1964, б. 181, 182, 184).
868. **Прашковіч, М. І.** Беларуская паэзія канца XVI — пачатку XVII ст. (Весьці АН БССР, Сэрыя грамадзкіх навук, Нр. 2. Мінск, 1964, б. 78).
869. **Булахаў, М. Г.** Ад'ектыўныя канструкцыі зь вінавальным склонам у старабеларускай мове (Весьці АН БССР, Сэрыя грамадзкіх навук, Нр. 2. Мінск, 1964, б. 99, 100, 103, 106, 108).



870. Коршунаў, А. Ф. Иван Фёдораў і беларускае кнігадрукаваньне (Весьці АН БССР, Сэрыя грамадзкіх навук, Нр. 4. Мінск, 1964, б. 81—85).
871. Сидоров, А. А. История оформления русской книги. Москва, 1964, б. 33, 44, 66—67.
872. Сидоров, А. А. Узловые проблемы и нерешенные вопросы истории русского книгопечатания (Книга, сб. IX. Москва, 1964, б. 18, 19, 22—26, 27, 30, 33).
873. Зернова, А. С. Первопечатник Петр Тимофеев Мстиславец (Книга, сб. IX. Москва, 1964, б. 80, 81, 92).
874. Немировский, Е. Л. Труды по истории русского первопечатания во второй половине XIX—XX веков (Книга, сб. IX. Москва, 1964, б. 406, 407, 414).
875. Немировский, Евгений Львович. Возникновение книгопечатания в Москве. Иван Федоров. Москва, 1964, б. 64, 65, 85, 89—97, 99, 163, 170, 184, 249, 257, 264, 345.
876. Брага, С. Геаграфічная лякалізацыя жыцьцяпісу доктара Скарыны (Запісы, кн. 3, БІНіМ. Мюнхен, 1964, б. 9—33). Таксама адбітка як: Лякалізацыя жыцьцяпісу доктара Скарыны, Нью Ёрк—Мюнхен, 1965, 32 б.
877. Адамовіч, Ант. Да пытання пра месца Праньціша Багушэвіча ў гісторыі беларускае літаратуры (Запісы, кн. 3, БІНіМ. Мюнхен, 1964, б. 124).
878. Брага, С. Рэцэнзыя на: И. Н. Голенищев-Кутузов — Гуманизм у восточных славян, 1963 (Запісы, кн. 3, БІНіМ. Мюнхен, 1964, б. 237—239).
879. Брага, С. Рэцэнзыя на: Е. Немировский — Возникновение книгопечатания в Москве, 1964 (Запісы, кн. 3, БІНіМ. Мюнхен, 1964, б. 239—242).
880. Максімовіч, Р. Рэцэнзыя на: A Bibliography of Slavic Dictionaries. Compiled by R. C. Lewanski, Vol. II, 1962 (Запісы, кн. 3, БІНіМ. Мюнхен, 1964, б. 243—244).
881. Булахаў, М. Г. Прыметнік у беларускай мове. Мінск, 1964.
882. Німчук, В. В. Лексис Лаврентія Зизанія. АН УРСР, Інститут мовознаўства. Пам'яткі украінської мови XVI—XVII ст. Серія наукової літаратуры. Київ, 1964, б. 14, 18.
883. Кацпржак, Е. И. Первопечатник Иван Федоров. Москва, 1964, б. 22, 37, 45.
884. Кацпржак, Е. И. История книги. Москва, 1964, б. 188—193, 198, 209.
885. Слуховский, М. И. Из истории книжной культуры России. Старорусская книга в международных культурных связях. Москва, 1964, б. 50—51, 63, 230.
886. Назаров, А. И. Книга в советском обществе. АН СССР. Москва, 1964, б. 17—18.
887. История Библиотеки Академии Наук СССР, Москва, 1964, б. 363.
888. Немировский, Е.; Горбачевский, Б. С книгой через века и страны. Москва, 1964, б. 59—62.
889. Скоріна, Скарина, Георгий (Франциск) Лукич. (Энциклопедический словарь в двух томах, т. II. Издат. «Советская энциклопедия». Москва, 1964, б. 396).
890. Булахаў, М. Г. Нататкі па гісторыі лексыкі (Беларуская мова. Дасьледваньні па лексікалёгіі, ІМ АН БССР, Мінск, 1965, б. 50, 51, 54—55, 58).

891. Вярхоў, П. В. Назоўнікі з суфіксам -ач (-яч) у беларускай мове (Беларуская мова. Дасьледваньні па лексікалёгіі. ІМ АН БССР. Мінск, 1965, б. 77, 78, 80).
892. Юрэвіч, А. К.; Яновіч, А. І. Зь гісторыі лексыка-сэмантычнай групы слоў са значэньнем «пасаг» (Беларуская мова. Дасьледваньні па лексікалёгіі. ІМ АН БССР. Мінск, 1965, б. 97).
893. Александровіч, Сьцяпан. Па сьлядах паэтычнай лягенды. Мінск, 1965, б. 109—120.
894. Малыхін, Н. Г. Очерки по истории книгоиздательского дела в СССР. Москва, 1965, б. 31—33.
895. Б., С. Паштовыя маркі БНР, сэрыя 1918 году (Беларус, Нью Ёрк—Таронта, 1965, Нр. 98, б. 2).
896. К., Н. У сьвятле архіўных знахадак (Беларус, Нью Ёрк—Таронта, 1965, Нр. 98, б. 5).
897. А., Н. Імя доктара Скарыны (Беларус, Нью Ёрк—Таронта, 1965, Нр. 100, б. 2).
898. Б., С. 425 год ад сьмерці доктара Скарыны (Беларус, Нью Ёрк, 1965, Нр. 104—105, б. 7).
899. (П., Г.) Беларуская гравюра ў дрэве (Божым шляхам. Лёндан, 1965, Нр. 1, б. 5; Нр. 2, б. 11; Нр. 5, б. 8; 1966, Нр. 1, б. 15; Нр. 2, б. 14; 1967, Нр. 2, б. 11; Нр. 3, б. 12).
900. Білас, Лев. Гутенберг і Федоров (Сучаснісьць, Мюнхен, 1965, Нр. 3, б. 95, 98—101, 103, 104).
901. Караткевіч, Уладзімір. Людзям простым к добраму навучэньню (Ніва, Беласток, 1965, Нр. 11, б. 2—4).
902. Юр'еў, Панцеляймон. Вельмі каштоўная знаходка (Ніва, Беласток, 1965, Нр. 40, б. 5).
903. Зайцаў, Ф. Выстаўка ў Гомелі (ЛіМ, Мінск, 9. III. 1965).
904. Александровіч, Сьцяпан. Франьцішак, Скарынін сын з Полацка. Да 475-годзьдзя з дня нараджэньня Франьцішка Скарыны (ЛіМ, Мінск, 1965, Нр. 53, б. 3).
905. Барысаў, Ф. У фондах рэдкай кнігі (ЛіМ, Мінск, Нр. 68, б. 3).
906. Мазалькоў, Яўген. З братэрскай любоўю (ЛіМ, Мінск, 1965, Нр. 92, б. 2).
907. Фактаровіч, Д. Ад Скарыны да нашых дзён (ЛіМ, Мінск, 1965, Нр. 92, б. 2).
908. Горбунов, Г.; Мельянков, Г. Великий муж града Полоцка. К 475-летию со дня рождения Г. Скорины (Советская Белоруссия, Минск, 4. III. 1965).
909. Іваноў, М. Георгій Скарына. Да 475-годзьдзя з дня нараджэньня (Віцебскі рабочы, 23. II. 1965).
910. Беларускі кнігадрукар. Да 475-годзьдзя з дня нараджэньня Георгія Скарыны (Чырвоная зьмена, Мінск, 1965, Нр. 80).
911. Карэлін, А. Скульптурны партрэт Ф. Скарыны (Чырвоная зьмена, Мінск, 18. 7. 1965).
912. Майхровіч, С. Георгій Скарына (Народная асьвета, Мінск, 1965, Нр. 4, б. 80—85).
913. Ботвинник, М. Открыв «врата учености...» (Знамя юности, Мінск, 23. 4. 1965).



914. Майхровіч, С. Патрыятычны подзв'іг Г. Скарыны (Беларусь, Мінск, 1965, Нр. 4, б. 21).
915. Фактаровіч, Д. Радужныя масты (Беларусь, Мінск, 1965, Нр. 10, б. 24).
916. Прашковіч, М. Сьцежкамі мінулага (Полымя, Мінск, 1965, Нр. 4, б. 184—187).
917. Прашковіч, М. Доктар Франьцішак Скарына (Полымя, Мінск, 1965, Нр. 10, б. 146—154).
918. Чамярыцкі, Вячаслаў. Друкар кніг, перад тым нязнаных. 475 год з дня нараджэння Францыска Скарыны (Малодосьць, Мінск, 1965, Нр. 6, б. 121—125).
919. Фактаровіч, Д. Изучение гуманизма (Неман, Минск, 1965, Нр. 5, б. 151—152).
920. Вярхоў, П. В. З суфіксальнага словаўтварэння асабовых назоўнікаў у мове беларускай народнасьці (Весьці АН БССР, Сэрыя грамадзкіх навук, Мінск, 1965, Нр. 4, б. 110—118).
921. Журавский, А. И. Некоторые особенности взаимодействия древнеславянского и белорусского литературных языков (Советское славяноведение. АН СССР, Институт славяноведения. Москва, 1965, Нр. 2, б. 45, 46—50).
922. Аниченко, В. В. Вопросы разграничения белорусских памятников (Советское славяноведение. АН СССР, Институт славяноведения. Москва, 1965, Нр. 6, б. 27, 29, 32, 33).
923. Самородов, Б. П. Георгий-Франциск Скорина. К 475-летию со дня рождения (Полиграфия. Орган Государственного Комитета Совета Министров СССР по печати. Москва, 1965, Нр. 10, б. 46—47).
924. Голенченко, Г. Я. Русские первопечатники и Симон Будный (Книга, сб. X. Всесоюзная книжная палата. Москва, 1965, б. 155, 156, 157).
925. Киселев, Н. П. Происхождение московского старопечатного орнамента (Книга, сб. XI. Всесоюзная книжная палата. Москва, 1965, б. 192—193).
926. Měšťan, Antonín. Polska i Polacy w piśmiennictwie czeskiem XVI wieku (Pamiętnik słowiański, t. XV. Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Wrocław—Warszawa—Kraków, 1965, b. 110).
927. Gargasauté, D.; Andriuškievičius, S. Franciškus Skorina (Biblioteka Darbas, Nr. 8. Vilnius, 1965, b. 13—14).
928. Patry-Tamushansky, Robert. Byelorussian Renaissance Verse (The Journal of Byelorussian Studies. The Anglo-Byelorussian Society. London, 1965, Vol. I, No. 1, p. 23).
929. Seduro, Vladimir. Die weissruthenische Kunst. 1965, S. 28—29 (Машынопіс у архіве БІНІМ).
930. С., Р. Ля вытокаў нацыянальнага (Беларускі праваслаўны каляндар на 1966 год. Melbourne, Australia, b. 50, 51, 52).
931. У Беларускай Інстытуце Навукі й Мастацтва (Беларус, Нью Ёрк—Таронта, 1966, Нр. 110, б. 1).
932. С., Б. Рэфэрат у Нью Брансвіку (Беларус, Нью Ёрк—Таронта, 1966, Нр. 110, б. 6).
933. Семяжон, Я. «Вылажана доктарам Францыскам Скарыною...» (Беларусь, Мінск, 1966, Нр. 1, б. 28).
934. Адамовіч, Алесь. Скарына ў «Зале Сарака» (Беларусь, Мінск, 1966, Нр. 3, б. 27).

935. **Семяжон, Язэп.** Праз сваё — да чалавецтва (ЛіМ, Мінск, 1966, Нр. 24, б. 1).
936. **Крапіва, Кандрат.** Эстафета памяці і любові. (Інтерв'ю з старшынём Камітэту па сьвяткаваньні 450-годзьдзя беларускага кнігадрукаваньня Кандратам Крапівой. ЛіМ, Мінск, 1966, Нр. 95, 25 лістапада 1966 г., б. 1).
937. **Крапіва, К. К.** Беларускай кнізе — 450 гадоў (Зьвязда, Мінск, 28. IV. 1966).
938. **Анічэнка, У. В.** Моўныя асаблівасьці выданьняў Ф. Скарыны й рукапісных сьпісаў В. Жугаёва (Весьці АН БССР, Сэрыя грамадзкіх навук. Мінск, 1966, Нр. 1, б. 102—111).
939. **Булыка, А. М.** Адлюстраваньне вымаўленьня ў старабеларускай арфаграфіі (Весьці АН БССР, Сэрыя грамадзкіх навук. Мінск, 1966, Нр. 1, б. 129).
940. **Булыка, А. М.** Эвалюцыя графічнай сыстэмы старабеларускай пісьменнасьці (Весьці АН БССР, Сэрыя грамадзкіх навук. Мінск, 1966, Нр. 2, б. 72, 74, 77).
941. **Анічэнка, У. В.** Кніжна-царкоўнаславянскія традыцыі ва ўкраінскай і беларускай перакладной пісьменнасьці XVI—XVII ст. (Slavia, Praha, 1966, г. XXXV, s. 1, b. 67—72).
942. **Біч, Міхась.** У змаганьні за лепшую долю (Польмя, Мінск, 1966, Нр. 8, б. 132, 134).
943. **Юхо, Язэп.** Статуты Вялікага Княства Літоўскага (Польмя, Мінск, 1966, Нр. 11, б. 126).
944. **С., Ю.** Што падумаў-бы Францішак Скарына (Бацькаўшчына, Мюнхен, 1966, Нр. 3 (636), б. 8).
945. International Congress of History of Medicine (MD, Medical Newsmagazine. New York, Vol. 10, No. October 1966, p. 121).
946. **Піхура, Г.** Багдан Анісімовіч (Божым шляхам, Лёндан, 1966, Нр. 4 (97), б. 9).
947. **Брага, С.** Пытаньне імя доктара Скарыны ў сьвятле актаў і літаратуры (Запісы, БІНіМ. Мюнхен, 1966, кн. 4, б. 184—215). Таксама адбітка: Нью Ёрк—Мюнхен, 1967, б. 40.
948. **Брага С.** Рэцэнзыя на: А. А. Сидоров — Узловые проблемы и нерешенные вопросы истории русского книгопечатания, 1964 (Запісы, БІНіМ. Мюнхен, 1966, кн. 4, б. 265—268).
949. **Максімовіч, Рыгор.** Беларuskія прыказкі (Прадмова да: А. Варлыга — Прыказкі Лагойшчыны. БІНіМ. Нью Ёрк—Мюнхен, 1966, б. 5).
950. **Бирилло, Н. В.; Булахов, М. Г.; Судник, М. Р.** Белорусский язык (Языки народов СССР, т. I. АН СССР. Москва, 1966, б. 156).
951. **Лойка, Алег.** Максім Багдановіч. Мінск, 1966, б. 8, 46, 210, 233—234, 240.
952. **Мельничук, О. С.** Розвиток структуры слов'янського речення. АН УССР, Інститут мовознавства. Київ, 1966.
953. История СССР с древнейших времен до наших дней, т. II. АН СССР, Інститут Истории. Москва, 1966, б. 459—460.
954. **Вольскі, В.** Старонкі нашай гісторыі. Мінск, 1966.
955. **Майхровіч, С.** Георгій Скарына. Мінск, 1966, 188 б.  
Рэцэнзыі: 970, 971, 996, 1020 б.



956. Smoršček (Smarščok), Eugène. Historique et état actuel de la bibliographie biélorussienne. Université Libre de Bruxelles. Faculté de Philosophie et Lettres. Institut de Philologie et d'histoire Orientales et Slaves. (Bruxelles), 1965—66, b. 6—9, 80.
957. Vladimirovas, L. Ivano Fiodorovo ir jo bendradarbiu veikla ir jos reikšmė spaudos vystymuisi Lietuvoje ir Ukrainoje (У зборніку: Rusu knygos spausdinimo pradžia ir Lietuva. Lietuvos TSR Mokslu Akademijos Centrinė Biblioteka. Vilnius, 1966, b. 68, 69, 82, 84, 88, 89, 91, 93).
958. Abramavičius, V. Senoji XV—XVIII a. Rusu knyga Vilniaus bibliotekose (У зборніку: глядзі вышэй, b. 163, 164, 167, 168, 188, 191).
959. Георгій Скарына. Да 450-годзьдзя беларускага друку (Беларускі календар на 1967 г. Беласток, 1967, б. 121—125).
960. 1967 год — юбілейны год беларускага друку. Да ўгодкаў вялікага пачыну доктара Францішка Скарыны («Беларус», Нр. 117. Нью Ёрк—Таронта, студзень 1967 г., б. 1).
961. Да Скарынаўскага юбілею ў БССР («Беларус», Нр. 117. Нью Ёрк — Таронта, студзень 1967, б. 3).
962. Пакет з Падуі («Чырвоная змена», Нр. 10. Мінск, 14. I. 1967).
963. Пра доктара Скарыну на Міжнародным кангрэсе гісторыі мэдыцыны («Беларус», Нр. 118. Нью Ёрк—Таронта, люты 1967, б. 2).
964. 450-годзьдзе кнігадрукаваньня на роднай мове. Інтэрв'ю з К. Крапівом («Настаўніцкая газета», Нр. 13. Мінск, 15. 2. 1967, б. 2).
965. Стукалич, Юрый. «Я Францішек Скоринин сын» («Новое русское слово», Нью Ёрк, 25. II. 1967, б. 6).
966. Пакет з архіваў Польшчы (Абежнік Нр. 11, БІНіМ. Нью Ёрк, люты 1967, б. 2). Перадрук: «Беларус», Нр. 119, 1967, б. 3).
967. Стукалич, Юрый. Пакет из Польши («Новое русское слово», Нью Ёрк, 4. III. 1967, б. 4).
968. Стукалич, Юрый. «Францішек, сын Лукаша из Полоцка» («Новое русское слово», Нью Ёрк, 19. III. 1967, б. 2).
969. Майхровіч, Сьцяпан. Сымон Будны («Полымя», Нр. 2. Мінск, 1967, б. 225, 226, 229, 233, 237, 241).
970. Анічэнка, Уладзімір. Новая кніга пра Францішка Скарыну. Рэцэнзыя на: Сьцяпан Майхровіч — Георгій Скарына, 1966 («Полымя») Нр. 2. Мінск, 1967, б. 245—248).
971. Прашковіч, М. Пра нашага першадрукара. Рэцэнзыя на: С. Майхровіч — Георгій Скарына, 1966 (ЛіМ, Нр. 25. Мінск, 1967, б. 3).
972. Віцьбіч, Юрка. Знайшлі тапор пад лавай («Беларус», Нр. 120. Нью Ёрк—Таронта, красавік 1967, б. 3).
973. Запруднік, Я. Даклад у БІНіМ пра кнігі Скарыны («Беларус», Нр. 120, Нью Ёрк—Таронта, красавік 1967 г., б. 5).
974. Жураўскі, А. Як называць Скарыну? («Зьвязда», Мінск, 11. V. 1967, б. 4).
975. Імя доктара Скарыны (камунікат). Беларускі Інстытут Навукі й Мастацтва. Нью Ёрк, травень 1967 г., 4 б. Перадрук: «Беларус», 1967, Нр. 126, б. 2.
976. Гайдук, Мікалай. Слаўны сын беларускай зямлі («Ніва», Нр. 21. Беласток, 21. V. 1967, б. 1, 3).
977. Panucevič, V. Da pytańnia pra miesca Francisia Bahuševiča ў historyi biełaruskaj litaratury („Litva“, Nr. 1. Chicago, 1967, b. 226—230).

978. Работа адшукана ў Празе (Зьвязда, Мінск, 22. VI. 1967, б. 3).
979. Юхо, Язэп. Грамадзкія й прававыя погляды Скарыны («Полымя», Нр. 6. Мінск, 1967, б. 175—180).
980. Праца Беларускага Інстытуту Навукі й Мастацтва ў галіне скарыніяны (Абежнік БІНіМ, Нр. 12, Нью Ёрк, ліпень 1967, б. 2—3).
981. Дысэртацыя Ігната Дварчаніна пра Скарыну (Абежнік БІНіМ, Нр. 12. Нью Ёрк, ліпень 1967, б. 3).
982. Юрэвіч, Уладзімір. Скарына ці Скарына? (ЛіМ, Нр. 58. Мінск, 1967, б. 4).
983. Алексютовіч, Мікола. Імя яго гучыць у стагодзьдзях («Полымя», Нр. 7. Мінск, 1967, б. 170—184).
984. Журавський, А. Й. Про білоруський варіант церковнослов'янської мови («Мовознавство», Нр. 4. Київ, 1967, б. 21, 23—25).
985. Жураўскі, А. І. Знамянальная падзея, 1517—1967. 450-гадовы юбілей беларускай друкаванай кнігі («Настаўніцкая газета», Нр. 61. Мінск, 5. VIII. 1967, б. 4).
986. Караткевіч, Уладзімір. Людзям простым для добрага навучэння («Ніва», Нр. 32. Беласток, 6. VIII. 1967, б. 1, 4).
987. Беларускай кнізе — 450 гадоў («Зьвязда», Нр. 190. Мінск, 15. VIII. 1967, б. 1).
988. Крапіва, Кандрат. «Людем посполитым к доброму научению». Да 450-годзьдзя беларускага кнігадруку («Зьвязда», Нр. 190. Мінск, 15. VIII. 1967, б. 2).
989. Прашковіч, Мікола. Сьвятло праз стагодзьдзі (ЛіМ, Нр. 64. Мінск, 15. VIII. 1967, б. 3).
990. Зь днём нараджэння беларускае кнігі («Чырвоная зьмена», Нр. 159. Мінск, 15. VIII. 1967, б. 1).
991. У гонар 450-годзьдзя беларускага кнігадрукаваньня («Зьвязда», Нр. 191. Мінск, 16. VIII. 1967, б. 1).
992. Сэсія Акадэміі навук БССР («Зьвязда», Нр. 192. Мінск, 17. VIII. 1967, б. 1).
993. На радзіме Скарыны («Зьвязда», Нр. 193. Мінск, 18. VIII. 1967, б. 1).
994. Памяць аб беларускім першадрукару («Зьвязда», Нр. 194. Мінск, 19. VIII. 1967, б. 1).
995. Флароўскі, А. Скарыне — слава! (ЛіМ, Нр. 66. Мінск, 22. VIII. 1967, б. 3. Перадрук: «Беларус», Нью Ёрк, Нр. 128, б. 5).
996. Бурносав, В. Монографія о белорусском первопечатнике («Коммунист Белоруссии», Нр. 8, Минск, 1967, б. 73—75). Рэцэнзья на: С. Майхровіч. Георгій Скарына, 1966.
997. Майхровіч, Сьцяпан. 450 гадоў беларускага кнігадрукаваньня (Работніца і сялянка», Нр. 8. Мінск, 1967, б. 6).
998. Короткевич, Владимир. Экзамен в Падуе («Неман», Нр. 8. Минск, 1967, б. 157—159).
999. Макарэвіч, Алесь. Гуманіст, асьветнік, патрыёт. 450 год беларускаму кнігадруку («Маладосьць», Нр. 8. Мінск, 1967, б. 102—104).
1000. С., Ч. Доктар Франьцішак Скарына. Да 450-годзьдзя яго Бібліі, 1517—1967 («Божым шляхам», Лёндан, Нр. 4, 1967, б. 1—3; Нр. 5, б. 1—7).
1001. Булыка, А. Скарына і яго час («Беларусь», Нр. 8. Мінск, 1967, б. 20—21).
1002. Немировский, Е. Л. Белорусский первопечатник Франциск Скорина («Полиграфия», Нр. 8. Москва, 1967, б. 39—41).



1003. **Немировский, Е.** Подвиг доктора Скорины («В мире книг», Нр. 8. Москва, 1967, б. 44—45).
1004. **Булыка, А. М., Жураўскі, А. І.** Мова старабеларускіх друкаваных кніг («Весьці АН БССР», Сэрыя грамадзкіх навук, Нр. 3. Мінск, 1967, б. 23—27).
1005. **N. 450-úhodki bielaruskaha drukavanaha slova** („Žnič“, Nr. 94. Rym, 1967, b. 1—3).
1006. **Litterae Sigismundi primi regis Poloniae pro doctore Francisco Skorina . . .** („Žnič“, Nr. 94. Rym, 1967, b. 4—6).
1007. **Byelorussia's first printed book** (UNESCO Features, Nr. 511, Paris, September (II), 1967, p. 16). Тое самае ў французскім і гішпанскім выданьні.
1008. **V., M. 450 úhodki drukaŭ Francisia Skaryny** („Litva“, Nr. 2. Chicago, 1967, b. 265—269).
1009. **P., V. Recenzuja na: Symon Braha — Pytańnie imia Doktara Skaryny ũ šviate aktaŭ i litaratury, 1967** („Litva“, Nr. 2. Chicago, 1967, b. 249—254).
1010. **Журавский, А. И., Булыко, А. Н.** 450 лет белорусского книгопечатания («Книга», сб. XIV. Всесоюзная книжная палата. Москва, 1967, б. 104, 106—108, 113, 120).
1011. **Жураўскі, А. І.** Гісторыя беларускай літаратурнай мовы, т. I. АН БССР. Інстытут мовазнаўства. Мінск, 1967, б. 113—157, 165—169, ды іншыя.
1012. **Жук-Грышкевіч, Раіса.** 450-я ўгодкі беларускага друку ў Канадзе («Беларус», Нью Ёрк—Таронта, Нр. 126, кастрычнік 1967, б. 4—5).
1013. **Станкевіч, Ст.** Цені й блескі Скарынаўскага юбілею ў БССР («Беларус», Нью Ёрк—Таронта, Нр. 126, кастрычнік 1967, б. 1).
1014. **На «450-я ўгодкі беларускага друку** («Беларус», Нр. 128. Нью Ёрк—Таронта, 1967, б. 8).
1015. **Выстаўка Скарыны ў Лёндане** («Божым шляхам», Нр. 6. Лёндан, 1967, б. 13).
1016. **Чэрнікава, В. Ф.** Навуковая сэсія АН БССР («Весьці АН БССР», Сэрыя грамадзкіх навук, Нр. 4. Мінск, 1967, б. 138—139).
1017. **450-я ўгодкі беларускага друку** («Абежнік», Нр. 13, БІНІМ. Нью Ёрк, сьнежань 1967, б. 2—3).
1018. **Садкович, Микола.** Как был написан этот роман (М. Садкович, Е. Львов. Георгий Скарина. Исторический роман. Минск, 1967, б. 5—14).
1019. **Laucevičius, E. Popierius Lietuvoje XV—XVIII a. Lietuvos TSR Mokslu Akademijos biblioteka.** Vilnius, 1967, b. 14, 43.
1020. **Sadouski, Jan.** A Linguistic analysis of the Four Books of Kings printed by Skaryna in 1518. Ph. D. thesis defended at the University of London, November 8, 1967, 252 pp.
- 1020a. **Pichura, G.** The Engravings of Francis Skaryna in the Biblija Ruska, 1517—1519 (The Journal of Byelorussian Studies, No. 3. London, 1967, p. 147—167).
- 1020b. **P., G.** Рэцэнзыя на: Майхровіч, С. Георгій Скарына, 1966 (The Journal of Byelorussian Studies, No. 3. London, 1967, p. 246—248).

## У. ФРАНЬЦІШАК СКАРЫНА Ў ЛІТАРАТУРЫ І МАСТАЦТВЕ

### 1. У літаратуры

1021. **Багдановіч, Максім.** Безнадзейнасьць (Верш — «Скарына, доктар лекарскіх навук, у доўгай вопратцы на вежы сочыць зоры...». М. Багдановіч. Вянок. Вільня, 1913, б. 46).  
Перадрукі: М. Багдановіч. Творы, т. I. ІБК. Менск, 1927, б. 158. ВЯНОК паэтычнай спадчыны Максіма Багдановіча. БІНІМ. Нью Ёрк — Мюнхен, 1960, б. 107. М. Багдановіч. Збор твораў, т. I. Менск, 1968, б. 71.
1022. **Власт (Вацлаў Ластоўскі).** Адзінокі. Эпізод з жыцця Франьцішка Скарыны. Драматычны абразок. Першадрук — ?  
Перадрук: Власт (В. Ластоўскі). Творы. Мюнхен, 1956, б. 107—111.
1023. **Хурсік, Сымон.** Франьцішак Скарына. Аповесць («Наддзвіньне», зборнік віцебскае філіі «Маладняка». Віцебск, 1926, б. 11—43).  
Рэцэнзыя: Максім Гарэцкі. «Маладняк» за пяць гадоў, 1923—1928. Менск, 1928, б. 116.
1024. **Арсеньісва, Натальля.** У гасподзе Падуанскай (Верш, «Мэдычная думка», кн. I. Ватэнштэт, 1946, б. 40—41).  
Перадрук: «Беларус», Нр. 81. Нью Ёрк — Таронта, 1963, б. 3.
1025. **Клімковіч, Міхась.** Георгій Скарына. Драматычная паэма. Трылэгія. «Полымя», Мінск: частка першая — Нр. 6—7, 1946; частка другая — Нр. 7, 1947; частка трэцяя — Нр. 10, 1955.  
Перадрукі: 1 й 2 часткі трылэгіі — М. Клімковіч. Драматычныя паэмы. Мінск, 1947. Усе тры часткі — Клімковіч. Збор твораў, т. II. Мінск, 1959, б. 5—354.  
Пераклад на расейскую мову: Міхась Клімкович. Георгий Скорина. Драматическая поэма. Перевод Вс. Рождественского. Ленинград, 1958, 392 б.  
Рэцэнзыі: М. Смолкин — Трилогия о белорусском первопечатнике (Прадмова да: М. Клімкович. Георгий Скорина. Ленинград, 1958, б. 3—18). Васіль Бурносаў — Спадчына пісьменьніка («Беларусь», Нр. 11, Мінск, 1960, б. 28).
1026. **Садкович, Николай; Львов, Евгений.** Георгий Скорина. Исторический роман. АН БССР. Минск, 1946. Изд. 2-е, исправленное и дополненное: АН БССР. Минск, 1957, 454 б. Выд. 3-е (?): Государственное издательство детской литературы. Москва, 1961. Выд. 4-е (?): Минск, 1967, 464 б.  
Пераклад на беларускую мову кнігі першай раману — «Беларусь». Мінск, 1946.
1027. **Салавей, Алесь.** Франьцішак Скарына (Санэт — А. Салавей. «Сіла гневу». Лірыка. Остэргофэн, 1948, б. 14).
1028. **Барскі, Алесь.** Франьцішак Скарына (Верш. А. Барскі. Белавежскія матывы. Беласток, 1962).
1029. **Геніюш, Ларыса.** Скарына (Верш. Л. Геніюш. Невадам зь Нёмана. Мінск, 1967, б. 162—163).
1030. **Лойка, Алег.** Скарына — каралеўскі садоўнік на Градчанах (Верш. ЛіМ, Нр. 70. Мінск, 30. 8. 1966, б. 3).  
Перадрук: А. Лойка. Каб ня плакалі кані. Вершы. Мінск, 1967, б. 27—28.
1031. **Федзюковіч, Мікола.** Сповідзь (Верш. «Чырвоная зьмена», Нр. 159. Мінск, 15. 8. 1967, б. 3).
1032. **Юхнавец, Янка.** Калюмбы. Паэма. Нью Ёрк, 1967, б. 1—17.



## 2. У рысунку, графіцы, малярсьцье

1033. М. З. Дрэварытны партрэт Скарыны, датаваны ўгары 1517-м годам, з напісам вітым пісьмом далавах: «Доктор Франциско Скорина», пазначаны ў ніжнім левым куце манаграмай мастака «МЗ». Манаграма гэтая пакульшто не раскрытая, прозьвішча мастака ня ведамае. Тры варыянты гэтага партрэту, друкаваныя з трох нанова рэзаных дрэварытаў, памешчаныя ў пяці біблейных кнігах Скарынавага прадскага выданьня: пры канцы Кнігі Сыраха й Кнігі Царстваў, перад кнігамі Юдыты, Быцьця й Ярэмін Плач.  
Рэпрадукцыі трох варыянтаў: Сымон Брага — Партрэты доктара Скарыны (Конадні, кн. 7. БІНІМ. Нью Ёрк — Мюнхен, 1963, б. 141, 144, 145).
- 1033а. Рысаваны партрэт Франьцішка Скарыны. Мастак няведамы, 1920?  
Рэпр.: М. Гарэцкі — Гісторыя беларускай літаратуры. Вільня, 1920, б. 21.
1034. Касталянскі, Арон Рыгоравіч. Франьцішак Скарына. Партрэт. Алей, 1925.
1035. Кругэр, Якуб Маркавіч. Франьцішак Скарына, партрэт. Алей, 1925.  
Рэпрадукцыя: Чатырохсотлецьце беларускага друку. ІБК. Менск, 1926, на пачатку кнігі.
1036. Ф. Скарына, першы беларускі вучоны й друкар. Партрэт. Гравюра («Малады араты», Нр. 14. Менск, 1925, на вокладцы).
1037. Драздовіч, Язэп. Франьцішак Скарына. Партрэт. Алей, 1928. Беларускі Музэй імя Івана Луцкевіча ў Вільні.
1038. Giacomo dal Forno. Франьцішак Скарына. Партрэт. У Sala dei Quaranta — Залі сараку — Падуанскага ўнівэрсытэту. Тэмпэра, 1942.  
Рэпрадукцыі-вопісы: Вітаўт Тумаш — Партрэт Скарыны ў Падуі (Запісы БІНІМ, кн. 1. Нью Ёрк, 1952, б. 41). Сымон Брага — Партрэты доктара Скарыны (Конадні, кн. 7. БІНІМ. Нью Ёрк — Мюнхен, 1963, б. 149—151).
1039. Карніцкі, Антон. Франьцішак Скарына. Партрэт. Алей, 1943. Беларускі музэй у Слоніме.
- 1040—1044. Драздовіч, Язэп. Пяць абразоў пра доктара Скарыну — «Усьвет па навуку», «Друкарня Франьцішка Скарыны ў Вільні», «Скарына вядзе гутарку з набыўшчыцай кнігаў», ды два іншыя. 1953 г. (?).  
Ведамка: Арсень Ліс. Шляхі й пошукі (Польмя, Нр. 3. Мінск, 1964, б. 166).
1045. Новиковский, В. Ілюстрацыі да раману М. Садковіча, Е. Львова «Георгий Скаріна». Мінск, 1957.
1046. Сяргіевіч, Пётра. Скарына ў друкарні. Алей, 1957.  
Рэпрадукцыі: «Беларусь», Нр. 9. Мінск, 1957. М. А. Алексютовіч — Скарына, яго дзейнасьць і сьветапогляд. Мінск, 1958. «Конадні», кн. 7. БІНІМ. Нью Ёрк — Мюнхен, 1963, б. 103.  
Вопіс: Іван Шутовіч — На жыцьцёвым і творчым шляху (Польмя, Нр. 3. Мінск, 1962, б. 145).
1047. Ран, Лазар. Скарына ў друкарні. Алей, 1957.  
Рэпрадукцыі: у вадным колеры — «Беларусь», Нр. 2. Мінск, 1959, б. 23. Каляровая — «Беларусь», Нр. 4, 1959, б. 9.
1048. Ран, Л. Скарына. Афорта, 1958? Гарадзкі музэй Камсамольска-на-Амуры.  
Рэпр.: 450 год беларускага кнігадрукаваньня, АН БССР. Мінск, 1968, б. 40.
1049. Сяргіевіч, Пётра. Скарына пры пісьменным стале. Алей, 1960.  
Рэпрадукцыя: «Беларусь», Нр. 11. Мінск, 1961, б. 31.  
Вопіс: Іван Шутовіч — На жыцьцёвым і творчым шляху (Польмя, Нр. 3. Мінск, 1962, б. 145).

1050. Абакумов, Н. Скарына ў Падуі. Плякат кінафільму, 1964.  
Рэпрадукцыя: «Беларусь», Нр. 11. Мінск, 1964, б. 30.
1051. Аракчэў, Барыс. Скарына за разгорнутай кнігай. Гравюра, 1965.  
Друк: «Маладосьць», Нр. 6. Мінск, 1965, б. 121.
1052. Герус, С. Скарына ў друкарні. Алей.  
Рэпрадукцыя: «Полиграфія», Нр. 10. Москва, 1965, б. 46.
1053. Немагай, І. Гравюры да кніжкі: С. Майхровіч — Георгій Скарына.  
Мінск, 1966.
1054. Салько, Александр. Ілюстрацыі да раману: М. Садкович, Е. Львов — Георгій Скарина. Мінск, 1967.
1055. Герус, С. Партрэт Скарыны. Літаграфія, 1967  
Рэпрадукцыя: ЛіМ, Нр. 64. Мінск, 15. 8. 1967. «Божым шляхам», Нр. 5. Лёндан, 1967, б. 1.
1056. Мірановіч, Пётра. Доктар Франьцішак Скарына. Партрэт, алей, тры варыянты, 1967. Адзін варыянт партрэту ў Фундацыі імя Пётры Крэчэўскага, Нью Ёрк, два іншыя ў прыватных зборах.  
Рэпрадукцыя: «Беларусь», Нр. 126. Нью Ёрк — Таронта, 1967, б. I.
1057. Стагановіч-Кольба, Тамара. Доктар Франьцішак Скарына. Партрэт, дрэварыт, 1967.
1058. Хмызьнікаў, Уладзімер. Полацкі майстра (Скарына з кнігай). Ліна-гравюра, 1967?  
Рэпрадукцыя: «Чырвоная зьмена», Мінск, 16. I. 1969 г.
1059. Давідовіч, І. Скарына зь беларускімі сялянамі. Алей, 1967?  
Рэпрадукцыя: ЛіМ, Нр. 3. Мінск, 28. I. 1969, б. 3.
- 1059а. Саўчанка, В. Франьцішак Скарына. Гравюра, 1968?  
Рэпрадукцыя: 450 год беларускага кнігадрукаваньня, АН БССР, 1968, б. 262.

### 3. Скульптурныя творы

1060. Азгур, Заір. Скарына. Бюст. Гіпс, 1925.  
Вошэ: Заір Азгур. Незабыўнае. Мінск, 1962, б. 240—242.
1061. Бразэр, Абрам Маркавіч. Бюст Франьцішка Скарыны. Гіпс, 1925.
1062. Глебаў, А. Скарына вандроўны. Дрэва, 1955?  
Рэпрадукцыя: «Беларусь», Нр. 7. Мінск, 1955, б. 8. М. С. Кацэр — Скульптура Савецкай Беларусі. Мінск, 1957.
- 1062а. Глебаў, Аляксей. Франьцішак Скарына. Гіпс.  
Рэпр.: 450 год беларускага кнігадрукаваньня, 1968, б. 244.
1063. Хмызьнікаў, Уладзімір. Скарына сейбіт. Гліна, 1965.  
Рэпрадукцыя: ЛіМ, Нр. 57. Мінск, 1965, б. 2. «Чырвоная зьмена», Мінск, 18. 7. 1965.
1064. Кашкурэвіч, Арлен. Юбілейны мэдаля. На адным боку — партрэт Доктара Скарыны з напісам: ФРАНЦЫСК-ГЕОРГІЙ СКАРЫНА. На другім — раскрытая кніга й напіс: 450 ГОД БЕЛАРУСКАГА КНІГАДРУКАВАННЯ. 1517—1967.  
Рэпрадукцыя: «Чырвоная зьмена», Нр. 159. Мінск, 15. 8. 1967, б. 3. Адкінуты варыянт праекту юбілейнага мэдаля А. Кашкурэвіча мае па адным боку партрэт Скарыны зь ягоным гэрбам і напісам: 450 ГОД БЕЛАРУСКАГА КНІГАДРУКАВАННЯ — СКАРЫНА. На другім боку — раскрытая ў далонях кніга й датаваньне: 1517—1967.  
Рэпрадукцыя гэтага праекту — «Маладосьць», Нр. 8. Мінск, 1967, б. 102.



#### 4. Маркі

1065. Паштовая марка з партрэтам доктара Франьцішка Скарыны ў сэрыі марак выдадзеных урадам Беларускай Народнай Рэспублікі (БНР). Менск, 1918.



**Вопіс:** У стоцным прастакутніку партрэт доктара Скарыны зь ягонае Бібліі. Марка друкаваная ў вадным, цёмнарудым, колеры. Угары маркі напіс у два радкі: БЕЛАРУСЬ ПОЧТА. У ніжнім левым куце, на белым полі: р. 2. р. (2 рублі). На партрэце, пад ручніком на пультыце з народным узорам, на якім Скарынаў герб — маладзік у сонцы — напіс лацініцай: Francišak Skaryna z Połaska, 1517—1917.

**Рэпрадукцыя й вопіс:** Michel Briefmarken Katalog. Europa. München, 1953, S. 961. «Беларус», Нр. 98. Нью-Ёрк—Таронта, 1965, б. 2.

1066. Марка выдадзеная Беларускамі Камітэтам Самапомачы ў Нямеччыне. Бэрлін, 1942.

**Вопіс:** У стоцным прастакутніку партрэт Скарыны зь ягонае Бібліі. На марцы літары: В.К.С. (— Wielaguski Kamitet Samaromaŭ). У верхніх кутах маркі цана: RM 5 (= 5 Райхсмаркаў). Марка рысаваная адным колерам, але выдадзеная ў сэрыях пяці розных колераў — чырвонага, сіняга, зялёнага, фіялетавага, рудога.

#### 5. Кінафільмы

1067. **ГЕОРГІ СКАРЫНА.** Кароткамэтражны біяграфічна-папулярна-навуковы фільм. Рэжысэр — Уладзімір Ськітовіч. Сцэнарысты — Гіляры Барашка. Апэратар — Рыгор Масальскі. Прадукцыя — Менская кінастудыя, 1963.

**Рэцэнзія:** В. Лаўраў. Георгі Скарына на экране («Беларусь», Нр. 11. Мінск, 1963, б. 26).

1068. **Я, ФРАНЦЫСК СКАРЫНА.** Біяграфічная каляровая кіна-аповесць па сцэнарыі Міколы Садковіча, у прадукцыі ад 1968 г. Музыка У. Чараднічэнкі. Рэжысэр-пастаноўшчык — Барыс Сьцяпанаў. Апэратар — Віталь Нікалаеў. У ролі Франьцішка Скарыны артысты Алег Янкоўскі. Прадукцыя кінастудыі «Беларусьфільм», Менск, 1969.

**Крытычнае абмеркаваньне:** Фільм пра беларускага першадрукара (ЛіМ, Нр. 13, Мінск, 13 лютага 1970 г., б. 2).

## ДАПАЎНЕНЬНІ

З прычынаў ад выдавецтва незалежных друк гэтага юбілейнага зборніка зацягнуўся да 1970 году. У сувязі з 450-мі ўгодкамі беларускага друку ў галіне скарыніяны ў гэтым часе паявілася шмат важных публікацыяў ды выяўленая была й некаторая цікавая скарыніяна даўнейшая. І нова-выяўленая скарыніяна старая, і важнейшыя ў гэтай галіне публікацыі гадоў 1968, 1969, а некаторыя й году 1970-га, ніжэй прыводзяцца.

### XVI стагодзьдзе

1069. Уладальніцкі запіс у Кнізе Сыраха выданьня доктара Скарыны зроблены ў Кіева-Пячэрскім манастыры ў XVI стагодзьдзі. Кніга перахоўваецца ў Дзяржаўнай Публічнай Бібліятэцы Ленінграду, Нр. 1.5.4а (Ф. Скарына. Прадмовы й пасьляслоўі. Мінск, 1969, б. 202).

### XVII стагодзьдзе

1070. Емельян. Уладальніцкі запіс у праскім Псалтыры Скарыны нейкага Емельяна ды ягонага сына. Запіс зроблены почыркам XVII стагодзьдзя. Псалтыр з гэтым запісам перахоўваецца ў Дзяржаўнай Публічнай Бібліятэцы Ленінграду, Нр. 3091 (Ф. Скарына. Прадмовы й пасьляслоўі, 1969, б. 198).
1071. Жукаў, Сьцяпан. Запіс смаленскага бурмістра Сьцяпана Жукава ў Кнізе Эстэр Скарынавага выданьня. Запіс мог быць зроблены толькі ў часе калі Смаленск належыў да Вялікага Княства Літоўскага, ці між гадамі 1611—1654. Кніга перахоўваецца ў Дзяржаўнай Публічнай Бібліятэцы Ленінграду, Нр. 1.5.4а (Ф. Скарына. Прадмовы й пасьляслоўі, 1969, б. 214).
1072. Жукаў, Артамон Сямёнавіч. Уладальніцкі запіс жыхара Смаленску Артамона Жукава ў кнізе Плач Ярэмійн Скарынавага выданьня. Запіс зроблены ў 1663 годзе. Кніга перахоўваецца ў Дзяржаўнай Публічнай Бібліятэцы Ленінграду, Нр. 1.5.4б (Ф. Скарына. Прадмовы й пасьляслоўі, 1969, б. 215).
1073. Артаксерксова действо. Пьеса пастаўленая ў прыдворным тэатры цара Аляксея Міхайлавіча ў сяле Прэабражэнску 17 кастрычніка 1672 году. Гэта першая расейская п'еса маскоўскага прыдворнага тэатру. Тэкст ейны быў абаснаваны й на Кнізе Эстэр Скарынавага перакладу. (И. М. Кудрявцев. Артаксерксова действо. Москва—Ленінград, 1957, б. 35—36).

### XVIII стагодзьдзе

1074. Запіс у праскім Псалтыры Скарыны, зроблены ў сяле Белаазерскім, Ухтомскай воласьці, Пашахонскага павету, почыркам XVIII стагодзьдзя. Кніга перахоўваецца ў Дзяржаўным гістарычным музэі ў Маскве, Фонд Хлудава, Нр. 4 (Ф. Скарына. Прадмовы й пасьляслоўі, 1969, б. 198).



### XIX стагодзьдзе

1075. Флеров, И. О православных братствах, противоборствующих в Юго-Западной России, в XVI, XVII и XVIII столетиях. СПб, 1857, б. 139.
1076. Lescoeur, R. P. La Persecution de l'Eglise en Lithuanie. Paris, 1873, b. 99.
1077. Родосский, А. Описание старопечатных и церковнославянских книг, хранящихся в библиотеке СПб духовной академии, т. I. СПб, 1891, б. 18—20.

### XX стагодзьдзе

1078. Российский, Д. М. Первый русский доктор медицины Георгий Скорина (Врачебное дело, Нр. 2. Москва, 1951).
1079. Библия у русских славян, греков и румын (Православная мысль. Прага, 1956, б. 3, 171).
1080. Кудрявцев, И. М. Артаксерксово действо. Первая пьеса русского театра XVII в. Москва—Ленинград, 1957, б. 35—36, 52, 295, 299, 306, 310, 311, 314, 317, 328.
1081. Берков, П. Н. Русская книга кирилловской печати конца XVII — первой половины XVIII века (Описание изданий напечатанных кириллицей, 1689 — январь 1725 г. АН СССР. Москва-Ленинград, 1958, б. 11, 17).
1082. Грицкевич, В. П. Рэцэнзыя на: М. А. Алексютовіч. Скарына, яго дзейнасць і сьветапогляд, 1958 (Советское здравоохранение, Нр. 4, Москва, 1961, б. 78—79).
1083. Голенченко, Г. Я. История белорусского книгопечатания XVI—XVIII веков. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Москва, 1965.
1084. Jurginis, J. Renesansas ir humanizmas Lietuvoje. Vilnius, 1965, b. 144—149, 152, 157, 194, 227.

### Гады 1968—1970

1085. Немировский Е. Л. Славянские инкунабулы и палеолиты кирилловского шрифта в книгохранилищах Советского Союза (Советское славяноведение, Нр. 1. Москва, 1968, б. 12, 15—16, 19, 22—24).
1086. 450 years of Byelorussian Printing. Press release. The New York Public Library. April 3, 1968, p. 1—2.
1087. Даклад аб др. Франьцішку Скарыну ў Рыме (Божым шляхам, Нр. 2/107. Лёндан, сакавік—красавік 1968 г., б. 13).
1088. Жук-Грышкевіч, Раіса. Даніна Скарыну ад Нью Ёрку (Беларус, Нр. 133. Нью Ёрк—Таронта, травень 1968 г., б. 5).
1089. 450 lat druków białoruskich (Wiadomości, Nr. 21. Londyn, 26.V.1968, p. 4).
1090. Выстаўка беларускага друку (Абежнік БІНiМ, Нр. 14. Нью Ёрк, 1968, б. 3—4).
1091. Антон Васілевіч Флароўскі, 1884—1968. Нэкралёг (Абежнік БІНiМ, Нр. 14. Нью Ёрк, 1968, б. 5—6).

1092. Пochта бiблiотеки (Советская Белоруссия, Нр. 137. Минск, 14. VI. 1968, б. 4).
1093. Staško, Josef. 450 rokov bieloruskíej tlače (Slovak v Amerike, Nr. 594. Middletown, Penn., 19. VI. 1968).
1094. Вярхоў, П. В. Зь гісторыі суфіксаў -ит', -бит', у беларускай мове (Весьці АН БССР. Сэрыя грамадзкіх навук, Нр. 2. Мінск, 1968, б. 112, 115).
1095. Выстаўка, прысьвечаная 450-годзьдзю беларускага друку (Полымя, Нр. 7. Мінск, 1968, б. 255).
1096. Białoruska sztuka drukarska (Kultura, Nr. 6—7. Paryż, 1968, b. 187—188).
1097. 450-годзьдзе беларускага друку ў Нью Ёрку (Беларус, Нр. 135—136. Нью Ёрк — Таронта, ліпень — жнівень 1968 г., б. 1).
1098. Выстаўка да 450-годзьдзя беларускага друку ў Публічнай Бібліятэцы ў Нью Ёрку (Навіны зь Беларусі, Нр. 15. Нью Ёрк, 15 жнівеня 1968 г., б. 7—8).
1099. Tarasevič, Janka. Franciš Skaryna (Siaubit, Nr. 65. Fort Edward, N. Y., Vierasieñ—Kastručnik 1968, b. 2—6).
1100. Зайцев, В. О мировоззренческой ориентации Франциска Скорины (Неман, Нр. 10. Минск, 1968, б. 169—171).
1101. Алексютович, Н. А. Гуманистические идеи в Белоруссии. Скорина и его последователи (История философии в СССР, т. 1. Москва, 1968, б. 230—233).
1102. Зайцаў, В. К. Ф. Скарына ў Падуі (Весьці АН УССР. Сэрыя грамадзкіх навук, Нр. 4. Мінск, 1968, б. 98—103).
1103. Вярхоў, П. В. Назоўнікі з суфіксамі -ак, -як, -ака, -яка (З жыцьця роднага слова. Лексыкалягічны зборнік. ІМ АН БССР. Мінск, 1968, б. 65, 70).
1104. Булыка, А. М. Зь гісторыі назоўніка жывот у беларускай мове (З жыцьця роднага слова. Лексыкалягічны зборнік. ІМ АН БССР. Мінск, 1968, б. 28, 29).
1105. Булахаў, М. Г. Старабеларускія назвы роднасьці й сваяцтва (З жыцьця роднага слова. Лексыкалягічны зборнік. ІМ АН БССР. Мінск, 1968, б. 5—17).
1106. Jurginis, J.; Merkys, V.; Tautavičius, A. Vilniaus miesto istorija. Lietuvos TSR Mosklu akademija. Istorijos institutas. Vilnius, 1968, b. 96, 120—121, 122, 123, 144—145.
1107. Пшыркоў, Ю. С. Гістарыяграфія беларускай дакастрычніцкай літаратуры (Гісторыя беларускай дакастрычніцкай літаратуры, т. 1. АН БССР. Мінск, 1968, б. 13—14, 18—20, 24, 29, 35, 37, 39, 47—49).
1108. Зайцаў, В. К. Францыск Скарына (Гісторыя беларускай дакастрычніцкай літаратуры, т. 1. АН БССР. Мінск, 1968, б. 160—190).
1109. Ліс, Арсень. Мікола Шчакаціхін. Мінск, 1968, б. 46—55, 58.
1110. Ахрыменка, П. П.; Ларчанка, М. Р. Старажытная беларуская літаратура. Мінск, 1968, б. 60—73, 80, 85, 123.
1111. Sipovič, Česlao. Il dottor Francesko Skaryna a la sua opera biblica (Unitas, Edizione italiana. Roma, Aprile-Giugno, 1968, b. 126—138).
1112. Алексютовіч, М. Франьцішак Скарына (Нарысы гісторыі народнай асьветы й пэдагагічнай думкі ў Беларусі. Мінск, 1968).



1113. 450 год беларускага кнігадрукаваньня. АН БССР, Мінск, 1968, 436 б. Рэцэнзыі: 1132, 1137, 1140, 1146.  
Працы гэтага зборніка, што датычаць беспасярэдня Францішка Скарыны, ніжэй пералічаныя (Нр. 1114—1126):
1114. Алексютовіч, М. А. Сьветапогляд Ф. Скарыны (450 год беларускага кнігадрукаваньня, 1968, б. 101—118).
1115. Зайцаў, В. К. Ф. Скарына й эўрапейская Рэфармацыя (450 год беларускага кнігадрукаваньня, 1968, б. 119—136).
1116. Галенчанка, Г. Я. Васіль Цяпінскі — пасьялоўнік скарынінскай справы (450 год беларускага кнігадрукаваньня, 1968, б. 171—178).
1117. Мыльнікаў, А. С. Ф. Скарына й чэскае кнігадрукаваньне (450 год беларускага кнігадрукаваньня, 1968, б. 179—193).
1118. Беркаў, П. Н. Ф. Скарына й пачатак усходняславянскага вершаскладаньня (450 год беларускага кнігадрукаваньня, 1968, б. 245—261).
1119. Анічэнка, У. В. Скарынінскія традыцыі на Ўкраіне (450 год беларускага кнігадрукаваньня, 1968, б. 263—276).
1120. Жураўскі, А. І. Мова друкаваных выданьняў Ф. Скарыны (450 год беларускага кнігадрукаваньня, 1968, б. 277—304).
1121. Шакун, Л. М. Ф. Скарына й пытаньні гісторыі беларускай літаратурнай мовы (450 год беларускага кнігадрукаваньня, 1968, б. 305—314).
1122. Булахаў, М. Г. Аб словаўтварэньні скарынінскіх выданьняў (450 год беларускага кнігадрукаваньня, 1968, б. 315—344).
1123. Булыка, А. М. Адлюстраваньне фанэтычных рыс беларускай мовы ў выданьнях Ф. Скарыны (450 год беларускага кнігадрукаваньня, 1968, б. 345—357).
1124. Баханькоў, А. Я. Сынтаксыс скарынінскіх выданьняў (450 год беларускага кнігадрукаваньня, 1968, б. 359—372).
1125. Кручок, Р. Р. Аб мэдыка-біялягічнай дзейнасьці й прыродазнаўчанавуковых поглядах Ф. Скарыны (450 год беларускага кнігадрукаваньня, 1968, б. 373—387).
1126. Флароўскі, А. В. *Scoriniana* (450 год беларускага кнігадрукаваньня, 1968, б. 389—433).
1127. Hermanovič, J. *Darahi...* (*Palemika pra imia Skaryny. Siaŭbit*, Nr. 67. Fort Edward, N. Y., Studzień-Luty, 1969, b. 4—5).
1128. Tarasevič, Janka. *Darahi Družā...* (*Palemika pra imia Skaryny. Siaŭbit*, Nr. 67. Fort Edward, N. Y., Studzień-Luty, 1969, b. 5—7).
1129. Булыка, А. М. Да пытаньня аб беларусызмах у кніжнаславянскай мове (Весьці АН БССР. Сэрыя грамадзкіх навук, Нр. 1. Мінск, 1969, б. 98—106).
1130. Вярхоў, П. В. Суфікс -тель (-цель) у беларускай мове (Весьці АН БССР. Сэрыя грамадзкіх навук, Нр. 1. Мінск, 1969, б. 107—117).
1131. Б., А. Беларускія календары (Беларус, Нр. 143. Нью Ёрк, сакавік 1969 г., б. 3).
1132. Батвіннік, Марат. Шлях кнігі. Рэцэнзыя на: 450 год беларускага кнігадрукаваньня, 1968 (Маладосьць, Нр. 3. Мінск, 1969, б. 138—140).
1133. Булыка, А. М. Аб царкоўнаславянскіх лексычных элемэнтах у старабеларускай мове (Весьці АН БССР. Сэрыя грамадзкіх навук, Нр. 2. Мінск, 1969, б. 120—122, 124—125).

1134. Panucevič, Vaclau. Vakruh Skaryny (Siaubit, Nr. 68. Fort Edward, N. Y. Sakavik-Krasavik, 1969, b. 5—9).
1135. Жураўскі, Аркадзь. Лінгвістычныя кур'ёзы (Маладосыць, Нр. 4. Мінск, 1969, б. 151—152).
1136. Tarasevič, Janka. Jašče vakruh Skaryny (Siaubit, Nr. 69. Fort Edward, N. Y., Maj-Červień 1969, b. 3—6).
1137. Чемерицкий, Вячеслав. Звездный час белоруссов. Рэцэнзья на: 450 год беларускага кнігадрукаваньня, 1968 (Неман, Нр. 7. Мінск, 1969, б. 171—175).
1138. Александровіч, Сьцяпан. З майго падарожжа (Полымя, Нр. 8, Мінск, 1969, б. 169—199).
1139. Анічэнка, У. В. Беларуска-ўкраінскія пісьмова-моўныя сувязі. ІМ АН БССР. Мінск, 1969, б. 12—13, 35, 103, 133—141, 168, 216, 218—225, 227, 239—241, 244—247, 251—252.
1140. (Багровіч, Андрэй). Рэцэнзья на: 450 год беларускага друку, 1969 (Навіны зь Беларусі, Нр. 19/138. Нью Ёрк, 15 кастрычніка 1969, б. 9—10).
1141. Скарына, Францыск. Прадмовы й пасьяслоўі. Інстытут літаратуры АН БССР. Мінск, 1969, 240 б. Рэцэнзыі: 1145, 1150, 1152, 1154.
1142. Прашковіч, М. І. Францыск Скарына (У кнізе: Ф. Скарына. Прадмовы й пасьяслоўі. Мінск, 1969, б. 167—182).
1143. Коршунаў, А. Ф. Літаратурна-публіцыстычная спадчына Францыска Скарыны (У кнізе: Ф. Скарына. Прадмовы й пасьяслоўі. Мінск, 1969, б. 182—197).
1144. Коршунаў, А. Ф. Кароткі камэнтарый да выданьняў Францыска Скарыны (Ф. Скарына. Прадмовы й пасьяслоўі. Мінск, 1969, б. 197—232).
1145. Кароткая, Л. Краса й веліч слова Скарынавага. Рэцэнзья на: Францыск Скарына. Прадмовы й пасьяслоўі, 1969 (ЛіМ, Нр. 76. Мінск, 26. IX. 1969, б. 3).
1146. Коршунаў, Алесь. Памяці першадрукара. Рэцэнзья на: 450 год беларускага кнігадрукаваньня, 1968 (Полымя, Нр. 10. Мінск, 1969, б. 249—252).
1147. Гапова, Валентина. Краковские раритеты (Неман, Нр. 12. Мінск, 1969, б. 177—179).
1148. Булыка, А. М. Асаблівасьці запазычваньня лексыкі ў старабеларускай мове (Весьці АН БССР. Сэрыя грамадзкіх навук, Нр. 6, Мінск, 1969, б. 110, 111, 112, 114, 116, 117).
1149. Булахаў, М. Г. Практыкаваньні й матар'ялы па курсу гісторыі беларускай мовы. Мінск, 1969.
1150. Sielicki, Franciszek. Рэцэнзья на: Францыск Скарына. Прадмовы й пасьяслоўі, 1969 (Slavia orientalis, Nr. 4. Warszawa, 1969, b. 456—461).
1151. Miłosz, Czesław. The History of Polish Literature. London, 1969, b. 37, 109.
1152. Подокшин, С. Человек на все времена. Рэцэнзья на: Францыск Скарына. Прадмовы й пасьяслоўі, 1969 (Неман, Нр. 1. Мінск, 1970, б. 176—179).
1153. Фільм пра беларускага першадрукара (ЛіМ, Нр. 13. Мінск, 13 лютага 1970 г., б. 2).
1154. Батвіннік, Марат. У скарбніцу скарыніяны. Рэцэнзья на: Францыск Скарына. Прадмовы й пасьяслоўі (Полымя, Нр. 2. Мінск, 1970, б. 224—226).



1155. *Scoriniana, 1517—1967*. Угоджавы зборнік (Запісы, кн. 5. Беларускі Інстытут Навукі й Мастацтва. Мюнхен, 1970, 268 б.).  
Надрукаваныя ў зборніку працы й артыкулы ніжэй (Нр. 1156—1167) пералічаныя:
1156. Брага, Сымон. Доктар Франьцішак Скарына (Запісы, кн. 5. БІНiМ. Мюнхен, 1970, б. 11—33).
1157. Тумаш, Вітаўт. Скарына ў Падуі (Запісы, кн. 5, 1970, б. 35—79).
1158. Тумаш, Вітаўт. Кнігі Скарыны ў Італіі першае палавіны XVI стагодзьзя (Запісы, кн. 5, 1970, б. 81—89).
1159. Садоўскі, Янка. Лексычныя асаблівасьці Кнігі Царстваў Скарыны (Запісы, кн. 5, 1970, б. 91—111).
1160. Тумаш, Вітаўт. Скарынавы кракаўскія прывілейныя граматы 1532 году (Запісы, кн. 5, 1970, б. 113—120).
1161. Б., С. Юбілей беларускага друку (Запісы, кн. 5, 1970, б. 121—124).
1162. З., В. Выстаўка Публічнай Бібліятэкі Нью Ёрку (Запісы, кн. 5, 1970, б. 124—130).
1163. Б., С. Угодкі друку ў Беларускай ССР (Запісы, кн. 5, 1970, б. 130—134).
1164. Імя доктара Скарыны (Запісы, кн. 5, 1970, б. 134—137).
1165. Тумаш, Вітаўт. Антон Васілевіч Флароўскі (Запісы, кн. 5, 1970, б. 138—144).
1166. Тумаш, Вітаўт. *Scoriniana nova, 1926—1966* (Запісы, кн. 5, 1970, б. 145—180).
1167. Тумаш, Вітаўт. Бібліяграфія скарыніяны, 1492—1967 (Запісы, кн. 5, 1970, б. 181—268).

#### Скарына ў літаратуры

1168. Грамыка, Міхась. Скарынін сын з Полацка. Пьеса. Пастаўленая Першым Беларускім Дзяржаўным Тэатрам у Менску ў 1925 годзе.
1169. Стральцоў, Міхась. Твар Скарыны. Верш (Польмя, Нр. 2. Мінск, 1968, б. 130).
1170. Танк, Максім. У Татрах. Драматычны абразок (Польмя, Нр. 12. Мінск, 1968, б. 4—5).
1171. Караткевіч, Уладзімір. Скарына пакідае радзіму. Верш (Зборнік вершаў «Мая Ільляда». Мінск, 1969, б. 49).
1172. Марціновіч, Павел. Францыск Скарына. Верш (Бярозка, Нр. 10. Мінск, 1969, б. 17).
1173. Зарыцкі, Аляксей. Саперніцы. Верш (Беларусь, Нр. 1. Мінск, 1970, б. 18).
1174. Барадулін, Рыгор. Аплакалі вырай совы пад Полацкам... Верш (ЛiМ, Нр. 27. Мінск, 1970, б. 10).

#### Скарына ў мастацтве

1175. Марыкс, А. Скарына. Чаканка, 1967?  
Рэпрад.: Беларусь, Нр. 5. Мінск, 1969, б. 8.
1176. Карповіч, Галіна. Франьцішак Скарына. Трыпцік. Гобэлен. Дыплёмная праца на Беларускім тэатральна-мастацкім інстытуце. Мінск, 1969.  
Вопіс: ЛiМ, Нр. 55. Мінск, 15 ліпеня 1969, б. 2.

## А Л Ь Ф А Б Э Т Н Ы П А К А З Ь Н І К

аўгараў, рэдактароў або выдаўцоў твораў зарэгістраваных у бібліяграфіі, Лічбы пры прозьвішчах паказваюць чародны нумар у паказьніку. Прозьвішчы пісанья лацініцай памешчаныя пры канцы паказьніка.

- А., Н. 897  
 Абакумов, Н. 1050  
 Абрамовіч, Д. И. 412  
 Адамовіч, Ал. 934  
 Адамовіч, Ант. 840, 877  
 Азгур, З. 1060  
 Александровіч, С. 770, 835, 893, 904, 1138  
 Алексеев, П. А. 141  
 Алексютовіч, М. А. 705, 721, 743, 801, 819, 820, 983, 1101, 1112, 1114  
 Альбрэхт, герцаг 17-20  
 Амфилохий, арх. 269  
 Аниченко, В. В., гл. Анічэнка, У. В.  
 Анісімовіч, Б. 96  
 Анічэнка, У. В. 732, 758, 774, 849, 864, 922, 938, 941, 970, 1119, 1139  
 Анушкин, А. 823  
 Аракчэў, Б. 1051  
 Арашонкава, А. У. 740  
 Арсеньнева, Н. 1024  
 Архангельский, А. С. 295, 303, 380, 433  
 Астафьев, Н. 304  
 Аўсяньнік, М. 33, 34  
 Ахрыменка, П. П. 709, 710, 763, 1110
- Б., А. 1131  
 Б., С. 694, 895, 898, 1161, 1163  
 Б., Ю. 264  
 Багдановіч, М. 1021  
 Багровіч, А. 1140  
 Багровіч, М. 765  
 Барадулін, Р. 1174  
 Барвінок, В. 479  
 Барскі, А. 1028  
 Барсов, Е. 284  
 Барсуков, Н. 351  
 Барысаў, Ф. 905  
 Барысенка, В. В. 711  
 Баренбаум, И. Е. 780  
 Батвіннік, М. 913, 1132, 1154  
 Батюшков, П. Н. 326  
 Баханькоў, А. Я. 1124  
 Бахтиаров, А. А. 324  
 Белорусс 230  
 Беркаў, П. Н. 1081, 1118
- Берков, П. Н. гл. Беркаў, П. Н.  
 Бестужев-Рюмин, К. 289  
 Бжэзан, В. 46  
 Бирилло, Н. В. 950  
 Білас, Л. 900  
 Бірала, А. Я. 695  
 Біч, М. 942  
 Блінава, Э. Д. 772  
 Боброва, Е. И. 706  
 Болховитинов, Е. гл. Евгений, мітрапаліт  
 Борщевский, С. 77  
 Ботвинник, М. гл. Батвіннік, М.  
 Брага, С. 675, 689, 816-818, 839, 841, 876, 878, 879, 947, 948, 1156  
 Бразэр, А. М. 509, 1061  
 Брик, І. 461, 486  
 Брокгаўз, Ф. А. 345  
 Броўка, П. У. 711  
 Будилович, А. 343, 344  
 Будны, С. 110  
 Булахаў, М. Г. 800, 836, 869, 881, 890, 950, 1105, 1122, 1149  
 Булахов, М. Г. гл. Булахаў, М. Г.  
 Булгаков, Ф. И. 319  
 Булич, С. 346  
 Булыка, А. М. 939, 940, 1001, 1004, 1010, 1123, 1129, 1133, 1148  
 Булыко, А. Н. гл. Булыка, А. М.  
 Бурносаў, В. 771, 996  
 Бурносос, В. гл. Бурносаў, В.  
 Буслаев, Ф. 217, 401  
 Бущик, Л. П. 697  
 Бшоско, Я. 22  
 Бываеўскі, Н. 507  
 Бычков, А. Ф. 206
- Варановіч, С. 867  
 Василевский, В. Ф. 243  
 Василенко, Н. П. 442  
 Василёнок, С. И. 678, 806  
 Вахнянин, А. 263  
 Введенский, А. 467  
 Верхратский, С. А. 727  
 Викторов, А. 228  
 Винар, Л. 846  
 Віцьбіч, Ю. 644, 661, 972



Владимиров, П. В. 307, 323, 353-356,  
373, 379  
Власовский, І. 708  
Влас, гл. Ластоўскі В.  
Возняк, М. 462  
Волаціч, М. 796  
Вольскі, В. 735, 954  
Вольфсон, С. 562  
Востоков, А. Х. 193, 211  
Воўк-Левановіч, В. 495, 529  
Вярхоў, П. В. 891, 920, 1094, 1103,  
1130

Г., Я. 520  
Габэрлянд, К. 10  
Гадлеўскі, В. 599  
Гаек зь Лібачан 42  
Гайдук, М. 976  
Галенчанка, Г. 812, 821, 924, 1083,  
1116  
Гапова, В. 1147  
Гарбуноў, Г. 638, 822, 863, 908  
Гарэцкі, М. 446, 458, 465, 488  
Гатцук, А. 242  
Гаштаўт, А. 17, 20  
Геніюш, Л. 1029  
Герус, С. 1052, 1055  
Гильтебрант, П. А. 253  
Гиляревский, Р. С. 807  
Гірчак, Э. 566  
Гладков, А. П. 126  
Глебаў, А. 1062, 1062а  
Глебка, П. 567  
Глыбінны, У. 730, 793  
Голенищев-Кутузов, И. Н. 843  
Голенченко, Г. Я. гл. Галенчанка, Г.  
Головацкий, Я. Ф. 225, 252  
Голубев, С. 282а  
Горбачевский, Б. 888  
Горбунов, Г. гл. Гарбуноў, Г.  
Грамыка, М. 1168  
Гречь, Н. 165  
Грицкевич, В. П. 1082  
Грузинский, А. С. 415, 426  
Грушевський, М. 400, 424, 485, 522  
Гумилевский, Д. Г. гл. Филарет,  
япіскап  
Гурын Федаровіч 121

Даброўскі, Я. 143  
Дабрынін, М. К. 687  
Давідовіч, І. 1059  
Давыдова, Т. Е. 780

Дамаскин, япіскап 142  
Дварчанін, І. 533, 981  
Денисов Вторушин, А. 131  
Денисов Вторушин, С. 131  
Дзьмітро зь Зенкова 80  
Дзяржынскі, У. 488  
Дмитриченко, В. С. 792  
Добротворский, А. 219  
Добрянский, Ф. 277  
Довнар-Запольский, М. гл. Доўнар-  
Запольскі, М.  
Доўнар-Запольскі, М. 311, 395, 532  
Драздовіч, Я. 1037, 1040-1044  
Дурых, Ф. 144

Евгений, мітрапаліт 162, 174, 194  
Евсеев, И. Е. 385а, 427  
Евфимий, манах 127  
Емельян 1070  
Еська Сьцяпанавіч 33, 34, 44

Житецкий, П. И. 255, 258  
Жугаев, В. 76  
Жукаў, А. 1072  
Жукаў, С. 1071  
Жук-Грышкевіч, Р. 1012, 1088  
Журавский, А. И. гл. Жураўскі,  
А. І.  
Жураўскі, А. І. 725, 733, 766, 776,  
804, 921, 974, 984, 985, 1004, 1010,  
1011, 1120, 1135  
Жыгімонт Стары, кароль і вялікі  
князь, 8, 9, 21, 27, 28, 31, 32. 1006  
Жыгімонт Аўгуст, кароль і вялікі  
князь, 45  
Жылуновіч, З. 565  
З. 641  
З., В. 1162  
Зайцаў, В. К. 1100, 1102, 1108, 1115  
Зайцаў, Ф. 903  
Зайцев, В. гл. Зайцаў, В. К.  
Запольский, М. гл. Довнар-Заполь-  
ский, М.  
Запруднік, Я. 973  
Зарыцкі, А. 1173  
Зернова, А. С. 664, 688, 736, 762, 777,  
873  
Зленко, П. 534, 601  
Змеев, Л. Ф. 296, 364  
Зямкевіч, Р. 444, 445, 447

Иконников, В. С. 334  
Иловайский, Д. 325

Іван III, князь 1  
Іваноў, М. 909  
Ігнатоўскі, У. М. 453  
Ід. 588  
Ільюшын, І. 670  
Іоанн, сьвятар 80

К., А. 231  
К., В. гл. Каченовский, В.  
К., Н. 896  
Казеко, І. Д. 827  
Казьбярук, У. 767  
Калайдовіч, К. 148, 150, 164, 168  
Каліновец, К. 633  
Каменской, Н. П. 825  
Канакоцін, О. 563, 568  
Каравай, П. 488  
Карамзін, Н. П. 160  
Каратаев, І. 216, 259, 283  
Караткевіч, У. 901, 986, 998, 1171  
Карніцкі, А. 1039  
Кароткая, Л. 1145  
Карповіч, Г. 1176  
Карскі, Е. Ф. 290, 331, 348, 352,  
363, 366, 387, 406, 419, 425, 450,  
460, 497, 498, 544-546, 805  
Карэлін, А. 911  
Касталянскі, А. Р. 1034  
Капер, М. С. 726  
Кацпржак, Е. І. 707, 883, 884  
Каченовский, В. 285  
Кашкурэвіч, А. 1064  
Келтуяла, В. А. 417  
Келпен, П. 169  
Кипарисов, Б. Н. 826  
Киркор, А. К. 275  
Кирпичников, А. І. 302  
Киселев, Н. П. 925  
Кімбар, С. 107  
Клімковіч, М. гл. Клімковіч, М.  
Клімковіч, М. 705, 1025  
Кнорын, В. 553  
Козловскі, І. 237  
Колеса, О. 473  
Кондрашов, Н. А. 714  
Константинов, Ф. Г. 705  
Копысскі, З. Ю. 705, 810  
Корба, Я. 13  
Короткевіч, В. гл. Караткевіч. У.  
Коршунаў, А. Ф. 757, 835, 870, 1143,  
1144, 1146  
Кравченко, І. С. 825  
Крапіва, К. 936, 937, 964, 988

Крип'якевіч, І. 615  
Кругер, Я. М. 1035  
Круповіч, М. 213  
Кручок, Р. Р. 1125  
Крыска, А. 45  
Крыцкі, В. 640  
Крэчэўскі, П. 518, 519  
Кудравец, І. М. 1080  
Куліковіч, М. 685  
Купалов, А. 390  
Курбскі, А. М. 111, 438

Лазар 21  
Лапшо, І. І. 398, 554, 592  
Ларчанка, М. Р. 639, 1110  
Ларченко, М. гл. Ларчанка, М. Р.  
Ластоўскі, В. 472, 487, 510, 1022  
Лаўроў, Б. 838  
Леонід, архімандрыт 350  
Либровіч, С. Ф. 434  
Лифарь, С. 617  
Ліс, А. 865, 1109  
Л-к, Я. 443а  
Лойка, А. 951, 1030  
Ломцеў, П. 645-646а  
Лука з Тарнопаля 78  
Луцкевіч, А. 586  
Лушчыцкі, І. М. 755  
Лынькоў, М. Ц. 711  
Люблинскі, В. С. 761  
Львов, Е. 1026  
Лябедзіч, С. 124  
Лявончанка, Д. 723  
Лямскі, М. 16

М., М. 677  
М., Р. 831  
Мазалькоў, Я. 906  
Майсей 21  
Майсей Стары 21  
Майхровіч, С. 912, 914, 955, 969, 997  
Макаренко, М. 521  
Макары, япіскап 260, 261  
Макарэвіч, А. 753, 999  
Максимовіч, М. А. 203  
Максімовіч, Р. 704, 850, 880, 949  
Малыхін, Н. Г. 894  
Малышевскі, І. І. 367  
Марціновіч, П. 1172  
Марыкс, А. 1175  
Мацьвей, сьвятар 101  
Медведев, С. 128, 195  
Мельничук, О. С. 952



Мельянков, Г. 908  
МЗ 1933  
Миловидов, А. 385, 404, 405, 449  
Мірановіч, П. 1056  
Міхал Васілевіч 75  
Мольянов, Г. 963  
Мыльнікаў, А. С. 1117

Навіна, А. 587  
Назаров, А. И. 886  
Найдзюк, Я. 642  
Некрасов, А. И. 418, 481, 603, 616  
Немагай, І. 1053  
Немировский, Е. Л. 837, 874, 875,  
888, 1002, 1003, 1085  
Никифоров, Б. 591  
Николаевский, П. Ф. 322  
Никон, поп 119  
Німчук, В. В. 799, 882  
Новиковский, В. 1045  
Новицкий, О. 184  
Новосадский, И. В. 602  
Няміга, Г. 722

Огіэнко, І. 482, 483, 489, 560, 580  
Огоновский, О. 271, 299  
Ольгин, С. 309  
Олянчин, Д. 614  
Остроглазов, И. М. 333  
Охрименко, П. П. гл. Ахрыменка,  
П. П.

П., А. гл. Пьпин, А. Н.  
П., Г. 899  
П., Н. 278  
Павленков, Ф. 435  
П-аго, М. 357  
Пануцэвіч, В. 756, 768, 797  
Парфен 73  
Паўленка, М. А. 773, 803  
Первольф, И. И. 249, 317, 347  
Перетц, В. Н. 402, 414, 474, 475  
Перцаў, У. М. 669, 696, 705, 713, 742  
Перцев, В. Н. гл. Перцаў, У. М.  
Петров, Н. И. 420  
Петрушевич, А. 254  
Петухов, Е. В. 421  
Пичета, В. И. гл. Пічэта, У.  
Піотуховіч, М. М. 491, 494, 526  
Піхура, Г. 946  
Пічэта, У. 457, 478, 499, 525, 528,  
530, 550, 552, 631, 652, 808, 809

Погодин, М. 197  
Подокшин, С. 1152  
Погорелов, В. 381  
Полетика, Г. А. 136  
Полуденский, М. 221  
Попов, А. 241  
Попов, П. Н. 476, 477, 490, 737, 858  
Прашковіч, М. І. 868, 916, 917, 971,  
989, 1142  
Прынскі, М. 686  
Пташыцкий, С. Л. 362  
Пузікаў, В. М. 755  
Пшыркоў, Ю. С. 1107  
Пьпин, А. Н. 226, 297, 310, 330, 372  
Пятроўскі, Я. 798, 814

Рабка, І. 118  
Рагаза, М. 651  
Ран, Л. 1047, 1048  
Ровинский, Д. А. 236, 240, 286, 301,  
361  
Родосский, А. 1077  
Рожков, Н. А. 397  
Российский, Д. М. 1078

С., А. 313  
С., Б. 932  
С., И. гл. Снегирев, И.  
С., І. 598  
С., Р. 930  
С., Ч. 1000  
С., Ю. 944  
Садкович, М. 1018, 1026  
Садоўскі, Я. 1159  
Салавей, А. 1027  
Саладух, А. 605, 612  
Салько, А. 1054  
Самайловіч, І. 129  
Самородов, Б. П. 923  
Саўчанка, В. 1059а  
Сахаров, И. П. 201, 202  
Свэнцицкий, И. (І.) 403, 416, 480  
Семенов-Руднев, Г. гл. Дамаскин,  
япіскап  
Семяжон, Я. 933, 935  
Сергиевский, П. И. гл. Амфилохий,  
арх.  
Сидоров, А. А. 653, 679,, 759, 844,  
871, 872  
Сілін 349  
Скарына, І. 8  
Скарына, Л. 1  
Скарына, М. 9

Скарына, Р. 16, 23-26  
Скарына. С. 43, 46-47  
Скарына, Ф. 12, 29, 30, 48-72, 1141  
Слуховский, М. И. 885  
Смолкин, М. 739  
Снегирев, И. 177  
Соболевский, А. И. 288, 298, 305, 306,  
308, 382, 411  
Соколов, П. И. 178  
Соликов, В. 151  
Спасович, В. Д. 226  
Сперанский, М. 440  
Срезневский, В. И. 388  
Стагановіч-Кольба, Т. 1057  
Станкевіч, А. 604  
Станкевіч, С. 604, 1013  
Старчевский, А. В. 209  
Стасов, В. В. 220, 358  
Степович, А. 318  
Стральцоў, М. 1169  
Строев, П. М. 175, 176, 182, 183, 276  
Студинский, К. 396, 409  
Стукалич, Ю. 769, 965, 967, 968  
Суднік, М. Р. 724, 950  
Сухомлинов, М. И. 251  
Ськітовіч, У. 1067  
Сьцяпанаў, Б. 1068  
Сядура, У. 693  
Сянкевіч, А. А. 561, 564  
Сяргіевіч, П. 1046, 1049

Талочка, У. 600  
Танк, М. 1170  
Теслугоўскі, Е. 82  
Титов, Ф. 448  
Тиховский, З. Ю. 394  
Тихомиров, М. Н. 760  
Токмаков, И. Ф. 262  
Толль, Ф. 222  
Толстой, Н. И. (М. I.) 851, 857  
Тонкова, Р. 589  
Топоров, В. Н. 811  
Трифон Петров 131  
Трубэр, П. 109  
Тумаш, В. 684, 1157, 1158, 1160,  
1165-1167

Ундольский, В. 198, 199, 235, 239  
Урбан, П. 794, 795

Фактаровіч, Д. 907, 915, 919  
Фальковіч, Е. 11  
Федзюковіч, М. 1031

Филарет, япіскап 212  
Флароўскі, А. В. гл. Флоровский,  
А. В.  
Флеров, И. 1075  
Флоровский, А. В. 606, 654, 663,  
734, 782, 995, 1126  
Флоровский, Г. В. 613  
Франко, І. 413, 484  
Фэрдынанд I, кароль 35-41, 43

Ханенко, А. 223  
Харлампович, К. 374, 437  
Харэвіч, А. 493  
Хмызьнікаў, У. 1058, 1063  
Ходкевич, Г. А. 112  
Ходкевич, Т. К. 827  
Хурсік, С. 1023

Чамярыцкі, В. 918, 1137  
Чапко, В. В. 690, 705, 712  
Чемерицкий, В., гл. Чамярыцкі, В.  
Чепко, В. В. гл. Чапко, В. В.  
Чертков, А. Д. 186  
Чижевський, Д. 671  
Чистович, И. 246, 280  
Чэрнікава, В. Ф. 1016

Шакун, Л. М. 731, 781, 842, 1121  
Шапавалаў, М. 496  
Шахматаў, А. А. 375  
Шендрик, Д. З. 395  
Ширяев, А. С. 179  
Шицгал, А. 752  
Шляпкин, И. А. 332, 341  
Штраух, А. А. 342  
Штриттер, И. 140  
Шчакаціхін, М. 492, 508, 527, 531, 549  
Шчарбакоў, В. К. 590  
Шынклер, Х. 547

Щелкунова, М. И. 469

Эфремов, С. 452  
Эфрон, И. А. 345

Юр'еў, П. 902  
Юревич, Е. К. гл. Юрэвіч, А. К.  
Юрэвіч, А. К. 754, 775, 892  
Юрэвіч, У. 982  
Юхнавец, Я. 1032  
Юхо, Я. (І.) 729, 943, 979

Ягич, И. В. 365  
Языков, Д. И. 185  
Якубинский, Л. П. 715



Яновіч, А. І. 892  
Янчук, Н. А. 466  
Яремченко, О. 468  
Яромін, І. 813  
Ясінські, А. 524

\*

Abdzirałovič, I. 463  
Abramavičius, A. 660  
Abramavičius, V. 632, 660, 958  
Abramowicz, L. 502  
Albonesi, Th. A. 103  
Andriuškievičius, S. 927  
  
Bacmeister, J. 137  
Baliński, M. 181  
Bandtke, J. S. 156, 171, 399  
Barnicot, J. D. A. 681  
Barycz, H. 597  
Beblavý, J. 581  
Beckovský, J. 266  
Blizki 596  
Březan, W. 196  
Brückner, A. 340, 392, 536, 540, 574,  
577  
Budny, S. 114, 115  
  
Čepko, V. V. 744  
Černa, M. L. 666  
Chełchowski, E. 692  
Chmiel, A. 336  
Cisařova-Kolařova, A. 625  
Czarnecki, J. 541, 576  
  
Darlow, T. H. 422  
Dobrovski, J. 145, 147, 154, 155, 159,  
163, 360, 399  
Dorighello, F. 135  
Dostal, J. 628  
Durich, F. 360  
Dvorčanin, I. 506  
Dvornik, F. 828  
Dvorský, F. 291  
  
Eichhorn, J. G. 139  
Einstein, L. 505  
Elze, Th. 370  
Engelhardt, E. 634  
Estreicher, K. 281  
  
Fiedler, J. 218  
Finkel, L. 335  
Florovskij, A. V. 608, 623, 626, 629,  
698  
dal Forno, G. 1038

Forstreuter, K. 619, 703  
Francev, V. A. 538  
Franko, I. 383  
  
Gargasauté, D. 927  
Gołąbek, J. 584  
Grabowski, T. S. 787, 852  
  
Hajek, V. hladzi Hayek, W.  
Halecki, O. 673  
Hanka, V. 205  
Havranek, B. 627  
Hayek, W. 104  
Henderson, E. 170  
Hermanovič, J. 1127  
Horálek, K. 672  
Hr. A., 423  
Hryb, T. 593, 595  
  
Iljaszewicz, T. 618  
Im 658  
Ionescu, T. 665  
Ivinskis, Z. 855  
  
J., A. hladzi Jelsky, A.  
Jabłonowski, A. 377  
Jäger, W. 454  
Jagič, I. V. 294  
Jelski, A. 337  
Jocher, A. 191  
Jurginis, J. 785, 1084, 1106  
  
Kantak, K. 583  
Karge, P. 327  
Karskij, E. 513  
Kawecka-Gryczowa, A. 699, 750  
Kirkor, A. H. 250  
Kohl, J. P. 132  
Kompaniewicz, B. 190  
Kopitar, B. (J.) 187, 649  
Köpl, K. 321  
Kopysskij, Z. J. 744  
Koratajowa, K. 750  
Korduba, M. 575  
Korsakas, K. 659  
Kośmiński, S. 292  
Kot, S. 718  
Krajewski, W. 750  
Kraszewski, J. I. 192  
Kryński, A. A. 338  
Kubka, F. 515  
Kuziela, Z. 609  
  
Laucevičius, E. 1019  
Lelewel, J. 167  
Łepki, B. 559  
Lescoeur, R. P. 1076

Leskien, A. 371, 408  
Lewicki, J. 180  
Lichtensztuhl, J. 636  
Lifar, S. 630  
Linde, S. B. 158, 158a, 166  
Lisowski, S. 582  
Łodyński, M. 748  
Lo Gatto, E. 747  
Łowmiański, H. 471, 501  
L-ski, W. 443

Máchal, J. 555  
Maciejewski, W. A. 207  
Macurek, I. 655  
Maiwald, V. 391  
Marcinowski, A. 161  
Martel, A. 621  
Masslow, S. J. 516  
Merczyng, H. 431  
Merkys, V. 1106  
Messina, G. L. 682  
Měšťan, A. 926  
Michaelis, J. D. 138  
Miłosz, C. 1151  
Minato, G. 133  
Morfill, W. R. 282  
Moule, H. F. 422  
Muczkowski, J. 200  
Murko, M. 328, 329, 368, 517

N. 1005  
Nejedly, Z. 637  
Niesiecki, K. 188

Olgebrandt, S. 384  
Oljančyn, D. 610  
Ostrowski, R. 789  
Ostrowski, W. 853

P. hladzi Polivka, J.  
P., G. 1020b  
P, V. 1009  
Panucevič, V. 977, 1134  
Patera, A. 360  
Petry-Tamushansky, R. 928  
Paul, K. 571  
Pavlovský, F. A. 570  
Perwolf, J. 273  
Pfaff, I. 720  
Philaret 245  
Pičeta, V. 542  
Pichura, G. 1020a  
Poche, S. 668  
Pociecha, V. 683  
Poliński Pelka, M. 153  
Polivka, J. 316

Powstański, A. 172  
Procházková, H. 751  
Prokeš, J. 667  
Prostov, E. V. 572  
Ptaśnik, J. 456, 464  
Ptaszycki, S. 441

Rieger, F. L. 238  
Ringeltaube, S. W. 134  
Ružanec, V. 856

Sadouski, J. 859, 1020  
Schaffarik, P. J. 173  
Schlözer, A. L. 146  
Seduro, V. 929  
Sielawa, A. A. 120  
Sielicki, F. 1150  
Sigismundus, rex 1006  
Simmons, J. S. G. 834  
Sipovič, Č. 1111  
Smoršček (Smarščok), E. 956  
Sobolewski, L. 157  
Sokolowski, M. 267  
Speratus, P. 102  
Stankiewicz, A. 500, 622  
Stankiewicz, J. 569  
Stankiewicz, M. 320  
Starovolski, S. 122  
Staško, J. 1093  
Stekert, A. 293  
Svátek, J. 376  
Szczërba, T. 578  
Szujski, J. 268, 274

T. 783  
Tarasevič, J. 1099, 1128, 1136  
Tautavičius, A. 1106  
Teply, F. 557  
Tomek, W. W. 369  
Touguchi-Gaiannée, M. 650  
Townley, J. 152  
Tyrell, E. P. 834

V., M. 1008  
Vajs, J. 556  
Vakar, N. P. 719  
Vašica, J. 656, 657  
Vasmer, M. 620  
Vergerio, P. P. 108  
Volf, J. 514, 539  
Völker, K. 558  
Vičbič, J. 662  
Vladimirovas, L. 717, 749, 957

Wasilewski, L. 429  
Wegnerowicz, W. R. 428



Weingart, M. 470, 504  
Wharton, L. C. 543  
Wielhorski, W. 680, 691  
Wierzbowski, Th. 430  
Windakiewitcz, S. 339  
Wirth, Z. 635  
Wiszniewski, M. 204  
Wojciechowska, M. 512, 537  
Wollman, F. 702, 745

Woynich, W. M. 432  
Wynar, L. 830

Załęski, S. 378  
Zavodsky, V. 720  
Zibrt, Č. 359, 624  
Židlický, V. 784, 788  
Ziemkiewicz, R. 455  
Zlenko, P. 573  
Żurawski, A. 786, 829

